

б і б л і ж т э к а с в а б о д й

Х Х I  
с т а г о д з ъ д з е



Михаэль Скобла

# ВОЛЬНАЯ СТУДЫЯ



радыё свабода

Міхась Скобла

ВОЛЬНАЯ СТУДЫЯ  
кніга гутарак

Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода

## Зъмест

**Міхась Скобла.** ВОЛЬНАЯ СТУДЫЯ: Кніга гутарак.  
 (Бібліятэка Свабоды. ХХІ стагодзьдзе). — Радыё Свабодная  
 Эўропа / Радыё Свабода, 2009. — 554 с.: іл.

Заснавальнік і каардынатар сэрыі

Аляксандар Лукашук

Мастацкі рэдактар Генадзь Мацур

Рэдактар Міраслава Шавыркіна

Мастак Генадзь Мацур

У кнізе зъмешчаныя фатаздымкі Ўладзімера Грыдзіна, Сяргея Грыца, Генадзя Жынкова, Анатоля Клешчука, Таццяны Матафонавай, Міколы Новікава, Аляксандра Ружачкі, Міхася Скоблы, Сяргея Шапрана.

© Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода, 2009

FOL

ISBN 978-0-929849-31-7

Quis es? Quis sum? Аляксандар Лукашук .....	8
<i>Міхась Скобла:</i>	
«Раскоша размовы, альбо VS – МЫ» .....	9
<i>Аляксей Дудараў:</i>	
«Мае п'есы неаднойчы правакавалі скандал» .....	12
<i>Рыгор Сітніца:</i>	
«Дзяржава павінна станавіцца больш культурнай» ...	20
<i>Васіль Сёмуха:</i>	
«Беларускую Біблію чытаюць нават атэісты» .....	26
<i>Сяргей Законьнікай:</i>	
«З ЦК КПБ я спрабаваў сысьці чатыры разы» .....	38
<i>Ніл Гілевіч:</i>	
«Улада хацела мяне нэўтралізаваць» .....	44
<i>Алесь Шатэрнік:</i>	
«“Пагоню” на камені я аваязкова дараблю» .....	58
<i>Мікалай Пінігін:</i>	
«Састарэлыя дэкарацыі ў “Тутэйшых” – гэта хлуснія» .....	64
<i>Віктар Скорабагатай:</i>	
«Мастацтва – нацыянальна-вызвольны рух у дзеяньні» .....	72
<i>Віктар Казько:</i>	
«Беларускі пісьменнік існуе насуперак дзяржаве» ...	78
<i>Інак Мікалай:</i>	
«Неўцаркаўлённы палітык – гэта бяды» .....	88
<i>Славамір Адамовіч:</i>	
«Падмятаць чужыя стайні для мяне не ганебна» .....	96
<i>Анатоль Сыс:</i>	
«Я – яшчэ ня попел і ня прысак...» .....	102
<i>Ігар Дабралюбай:</i>	
«Экранізаць творы Васіля Быкава – мая мара» ....	110
<i>Уладзімер Клімовіч:</i>	
«Мэксика – як міксэр, дзе ўсё перамяшалася» .....	118
<i>Аляксей Марачкін:</i>	
«Крэсла для прэзыдэнта чакае інагурацыі» .....	124

<i>Пяцьро Краўчанка:</i>	
«Самае галоўнае для нас – пераадоленне страху»	132
<i>Ева Лявонава:</i>	
«Студэнтам не хапае замежнай клясыкі па-беларуску»	146
<i>Янка Брыль:</i>	
«Каб беларусу загадалі стаць беларусам – быў бы выдатны беларус»	154
<i>Юры Грыбоўскі:</i>	
«Бітва пад Монтэ-Касіна – белая пляма нашай гісторыі»	174
<i>Станіслаў Шушкевіч:</i>	
«Мяне ўлада не разбэсціла»	184
<i>Хрысьціна Лялько:</i>	
«Часопіс “Наша вера” яднае хрысьціянаў»	194
<i>Андрэй Хадановіч:</i>	
«Паэт павінен быць тэатрам аднаго актора»	204
<i>Аляксандар Фядута:</i>	
«Лукашэнка – невыпадковы прэзыдэнт»	220
<i>Павал Севярынец:</i>	
«На пытаньне пра нацыянальную ідэю ў мяне 200 адказаў»	230
<i>Аляксандар Іранец:</i>	
«Пісьменнік ня мае права на эміграцыю»	242
<i>Тацьцяна Валодзіна:</i>	
«Беларускі эрас напоўніцу выявіўся ў фальклёры»	252
<i>Уладзімер Някляеў:</i>	
«Беларусы не адчуваюць якасці жыцця»	262
<i>Леанід Леевін:</i>	
«Хатыньмагла зъявіцца ў Сярэдняй Азіі»	280
<i>Зінаіда Бандарэнка:</i>	
«На БТ нас любілі за беларускую мову»	288
<i>Алесь Разанаў:</i>	
«Наш час – час своеасаблівай бітвы»	296
<i>Рыгор Барадулін:</i>	
«Беларусы – эксперыментальная нація ў Пана Бога»	312
<i>Уладзімер Падгол:</i>	
«Цытатнік Лукашэнкі – гэта ягоны псыхалягічны гардэроб»	330

<i>Алесь Пушкін:</i>	
«Уладзэ сорамна за свае дзеяньні»	340
<i>Генадзь Лойка:</i>	
«Пясок разьвейваецца – легенды застаюцца»	356
<i>Юрась Гарбінскі:</i>	
«Ідэя аўтакефаліі – скразная ў гісторыі БПЦ»	366
<i>Генадзь Бураўкін:</i>	
«Лекцыю пра Беларусь я прачытаў у Капітоліі»	376
<i>Сяргжук Сокалай-Воюш:</i>	
«Чужына для мяне застаецца непрымальнай»	386
<i>Аляксей Каўка:</i>	
«На кампраміс з д'яблам ісьці ня варта»	396
<i>Сяргей Ёрш:</i>	
«Двойчы ў Белавежы рабіўся замах на Хрущова»	408
<i>Віктар Хурсік:</i>	
«Вёску Дражна спалілі партызаны»	418
<i>Мая Яніцкая:</i>	
«Слуцкія паясы забараняліся расейскай уладай»	428
<i>Сяргжук Цімохай:</i>	
«Ноч музэяў далучае нас да Эўропы»	436
<i>Юры Туранак:</i>	
«СБМ – не падарунак фюрэра»	446
<i>Леанід Дранько-Майсюк:</i>	
«Паэзія – съвецкая рэлігія прыгожых людзей»	454
<i>Вольга Дзёмкіна:</i>	
«За мяжой мастаку трэба пачынаць з нуля»	472
<i>Міхась Чарніяўскі:</i>	
«Расціслаў Лапіцкі – герой будучай Беларусі»	480
<i>Георгі Каржанеўскі:</i>	
«Крыжы памяці ў Рэспубліцы Комі – мой ававязак»	490
<i>Барыс Пятровіч:</i>	
«Пажыцьцёвым бывае толькі зъняволенне»	498
<i>Зьдзіслай Сіцька:</i>	
«Літва – ня племя, а ваярскі стан»	510
<i>Алесь Краўцэвіч:</i>	
«Кастусь Каліноўскі – нацыянальны герой №1»	518
Іменны паказынік	528
Пра аўтара	548
Summary	549

## Quis es? Quis sum?

Каб зрабіць найлепшую ў съвеце кнігу беларускіх гутарак пачатку ХХІ стагодзьдзя, трэба:

– нарадзіцца ў цэнтры Эўропы ў другой палове ХХ (бо калі раней – вы й ваши героі скончыце ў Гулагу ці на вайне, а калі пазней – бяз вас пройдзе съвята змаганьня за волю і незалежнасць);

– атрымаць асалоду ад агульначалавечай спадчыны, але жыць сваёй мовай, сваёй культурай і сваёй гісторыяй (хочь вы й ваши героі ад гэтага ня станеце валадарамі жыцця тут і цяпер);

– штотыдзень ужо другое дзесяцігодзьдзе, гледзячы суразмоўцу ў очы, пытцаца, казаць і пісаць так, як на-самрэч бачыце, разумееце і думаеце (і быць гатовым выпіць цыкуту, якую тут умеюць вырабляць не раўнуючы як у старожытнасці),

бо толькі ў гутарцы свабодных людзей адказ на вечнае пытаньне:

Quis es? Хто ты?

можа стаць адказам на вечны пошук:

Quis sum? Хто я?

Аляксандар Лукашук,  
Радыё Свабода

## Міхась Скобла: «Раскоша размовы, альбо VS – МЫ»

«Адзінота не павінна быць празьмернай, – гаворыць Янка Брыль. – Хочацца часам падзяліцца думкамі, абмеркаваць нешта, хочацца, каб хто прыехаў, бо тэлефонам карыстацца мне лекары забаранілі». Мы стаім з Іванам Антонавічам у маладым дубняку на беразе Нёмана ў Крынічным і назіраем адлюстрываны ў зацішнай затоцы лес. Промні вечаровага сонца сылізгаюць па вадзе, і здаецца, што зялёныя на беразе дрэвы пажауцелі на сваіх адбітках... Як быццам прырода лішні раз нагадвае людзям пра хуткаплыннасць жыцця, якое немагчыма спыніць, але магчыма зафіксаваць і пакінуць у гербарыях памяці ў выглядзе словаў.

Колькі было такіх сустрэчаў і размоваў пры мікрафоне! У Крынічным з Брылём, у Вушачах з Рыгорам Барадулінім, у Гудзевічах з Алесем Белакозам, у Маладэчне зь Міколам Ермаловічам, у Крынках з Сакратам Яновічам, у Горадні з Данутай Бічэль, у Варшаве зь Юрыем Туронкам, у Жыровічах зь інакамі Мікалаем (Зынічом), у Бабры з Алемісем Пушкінам... Памятаюцца і больш кароткія сустрэчы ў менскіх радыёстудыях зь менчукамі: пісьменнікамі, мастакамі, гісторыкамі, культуролягамі, палітыкамі...

За 11 гадоў у этэр выйшла больш за 500 перадачаў. У кнізе іх толькі 50. І гэта была найбольшая пакута – выбраць кожную дзесятую. Цэлы год я перачытваў знаёмыя тэксты, перабіраў, вымяркоўваў, роспачна разумеючы, што, каб выдрукаваць іх усе, патрэбен як мінімум дзесяцітомавік. Яны і цяпер не даюць мне спакою – яшчэ 450 гутарак, што так і засталіся на старых магнітафонных касэтах, на дысках і архіўных сайтах Радыё Свабода.

Пра што тыя пайсотні гутарак, што склалі гэту кнігу? Пра свободу і творчасць. Пра ўладу і пакору. Пра адстойваньне прауды і пазбаўленне ад страху. Пра найноўшыя плыні ў мастацтве і тысячагадовую Літву. Пра Біблію і

рэлігійную талеранцыю. Пра нацыянальную мімікрую і Кастуся Каліноўскага. Пра Курапаты, Хатынь, Дражна...

Калі Віктар Хурсік у адной зь перадачаў расказаў пра дражненскую трагедыю, з усёй Беларусі началі адгукацца людзі, паведамляць пра сваё мясцовае Дражна.

Радыё мае свой жорсткі хранамэтраж, часам у этэр ішла толькі палова ці траціна запісу. Таму зъмешчаны ў кнізе гутаркі – розныя з аб'ёму, што, вядома ж, кідаецца ў очы. У некаторых выпадках недамоўленае патрабавала працягу, перадачы прырасталі фрагментамі іншых запісаў – гэта жалезнае пілавіньне лепіцца да магніту.

Сэнт-Экзюпэры называў звычайную размову паміж людзьмі адзінай сапраўднай раскошай. У час эсэмесак, мабільнікаў, мэйлаў і скайпаў асабліва разумееш, наколькі ён меў рацыю. У імклівым кругабегу дзён, у палоне электронных камунікацыйных систэм мы нячаста дазваляем сабе нясьпешнае, зацікаўленае сумоўе. Раскошу размовы. Тае, якая – съвята і пір душы.

Адна з маіх улюблёных кніг – «Вялікая кніга інтэрвію» Іосіфа Бродзкага. Прачытаўшы 60 гутарак з нобэлеўскім ляўрэатам, я зразумеў яго паэзію.

Спадзяюся, што і гэтая кніга дапаможа вам спасцігнуць опэрнае мастацтва Віктара Скорабагатава, распазнаць жывапісныя тайнапісы Аляксея Марачкіна і Алеся Шатэрніка, зразумець рэжысёрскае майстэрства Мікалая Пінігіна, пранікнуць у паэтычныя сусьветы Алеся Разанава, Уладзімера Някляева і Анатоля Сыса, адчуць багавенную любоў да Беларусі Паўла Севярынца...

Той, хто працуе з двухшрыфтавай клявіятурай, ведае: часам забудзеш шрыфт памяняць і друкуеш, пакуль не зірнеш на манітор, немаведама што. Лацінскі крыптанім, файлавае імя перадачы «Вольная студыя» – VS. Бывае, набіраеш VS, а атрымліваецца – Мы, бо M знаходзіцца на адной клявішы з V, а S – з й. Здаецца, невыпадкова. Бо «Вольная студыя» стваралася мнóstvam людзей.

VS – Мы.



*Аляксей Дудараў –*  
драматург, празаік, сцэнарыст кіно. Закончыў Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут. Працаў у Беларускім тэатры юнага гледача, галоўным рэдактарам часопісу «Мастацтва». Цяпер – старшыня Саюзу тэатральных дзеячаў, мастацкі кіраунік Тэатру Беларускай Арміі. Аўтар п'есаў «Вечар», «Парог», «Чорная дама Нясьвіжа» ды інш. Нарадзіўся ў 1950 годзе ў вёсцы Кляны на Дубровеншчыне. Жыве ў Менску.

## Аляксей Дудараў: «Мае п'есы неаднойчы правакавалі скандал»

20 студзеня 2001 году

*Аляксей Дудараў і за савецкім часам ня быў абдзелены славай і ўвагай уладаў. Яшчэ ў тую пару, калі ягоныя п'есы адначасова ставіліся ў тэатрах ад Берасьця да Ўладзівастоку, ён атрымаў Дзяржпрэмію СССР ды ажно дзьве прэміі Ленінскага камсамолу. Але ці не найбольшы розголос выклікала нядайна атрыманая драматургам прэмія «За духоўнае адраджэнне», якую штогод у Палацы Рэспублікі ўручает кіраўнік краіны.*

**Міхась Скобла:** Спадар Аляксей, пасля таго як вас летась павіншаваў зь юбілеем презыдэнта Беларусі, вы сказали, што насамрэч вас павіншаваў не Аляксандар Лукашэнка, а дзяржава, маўляў, гэтага патрабаваў пратакол. Якое значэнне мае для вас прэмія «За духоўнае адраджэнне», якую вам асабіста ўручыў Лукашэнка, вітаючи вас падкрэслена прыязна?

**Аляксей Дудараў:** Сапраўды, мяне ўлада не абдзяляла ніколі, хоць я па кабінэтах ня тое што старавіся не хадзіць, я не люблю гэтага рабіць. Я ніколі нічога не прасіў. Гэта ўсё атрымлівалася сама па сабе. Калі я скажу, што я абыякавы да ўсяго гэтага, ну, я буду какетнічаць. Для творцы патрэбныя воплескі, патрэбныя прызнаныне і ўдзячнасць. Што да презыдэнта Лукашэнкі... Ён – кіраўнік краіны. Для мяне ён – легітымны презыдэнт. Ён выконвае сваю ролю. А тое, што адзначаюцца чыесці заслугі, дык гэта адзначае дзяржава, адзначае краіна, адзначае народ – праз презыдэнта. Я тут ня бачу ніякіх праблемаў. Шмат хто пачаў абурацца: навошта Дудараў пайшоў атрымліваць тую прэмію? А чаго вы чакалі ад мяне? Я не прасіў. Падчас уручэння я сказаў:

дзякую, Аляксандар Рыгоравіч. А ён у адказ: дай Бог не апошняя. Па-беларуску, дарэчы. Вось і ўсё.

**М. С.:** А ці не разглядаеце вы гэтую прэмію як своеасаблівую кампэнсацыю за фактычную забарону вашай п'есы «Прынц Мамабук»? Адна рука пакарала, другая ўзнагародзіла.

**А. Д.:** У мяне ўвогуле ёсьць некалькі п'есаў, якія справакавалі скандалы. У тым ліку і «Прынц Мамабук». Ніхто яе не забараняў і не забараняе. Яна паспяхова ідзе ў Маладэчанскім тэатры, некалькі народных тэатраў яе паставілі. Рэч у тым, што я працу ю наўпрост з тэатрам. Нейкі чыноўнік прачытаў п'есу і знайшоў там крамолу. А можа, яго пакрыў-дзіла, што я ў абход чыноўнікаў маю справу адразу з тэатрам? Ён прыйшоў у вышэйшую інстанцыю, паклаў п'есу перад начальнікам і папярэдзіў, маўляў, тут – чорт ведама што. Ведаеце, якія ў нас часы... Гэта няпроста – набрацца мужнасці, перачытаць п'есу ды запярэчыць: паслухай, не ганай ты вальтоў. Але мужнасці не набраліся. А раптам там што-небудзь сапраўды ёсьць! Каб раптам чаго ня выйшла... А тэатар «Вольная сцэна», наадварот, съмелы стаў: яму рэкамэндуюць ня ставіць, а ён ставіць! Канфлікт паміж Міністэрствам культуры і тэатрам узынік проста зь нічога, з-за перастрахоўкі... А асацыяцыі, алюзіі нейкія знайсці можна дзе заўгодна, нават у «Трох сёстрах» Чэхава! Яе таксама лепш ня ставіць. Памятаеце, герайні п'есы Ірына ходзіць і ўвесь час паўтарае: «В Москву! В Москву! В Москву!» А гэта ж камэдыя! На што ж гэта вы, Антон Паўлавіч, намякаеце? Мы ж з Расеяй нейкую там саюзную дзяржаву будуем.

**М. С.:** Вы ня лічыце, што «Прынц Мамабук» спрычыніўся да разгону «Вольнай сцэны»?

**А. Д.:** Магчыма, і п'еса падліла алею ў агонь. Але там, хутчэй за ўсё, непакорлівы характер Валерыя Мазынскага сваю справу зрабіў. Прыйнаюся, мне было нясоладка, бо выглядала на тое, быццам

найперш я вінаваты ў тым, што адбылося з «Вольнай сцэнай». Але я размаўляў з адным чыноўнікам, ад якога ўся гэтая справа залежала. Я ў яго спытаўся: «А калі б «Прынца Мамабука» я не напісаў, калі б яго не існавала ўвогуле, ці быў бы падоўжаны контракт з Мазынскім?» І адназначна мне было адказана: «Не!»

**М. С.:** Мінулым тыднем ад'ехаў у Нямеччыну Алесь Разанаў, яшчэ раней апынулася ў Італіі Святлана Алексіевіч. Уладзімер Някляеў цяпер у Фінляндый, па-ранейшаму за мяжой Васіль Быкаў. Можна гэта называць доўгатэрміновымі творчымі выправамі, можна – вымушанай эміграцыяй. Відавочна адно: сёньня творцу, які не падтрымлівае ўладу, на Беларусі жыць і тварыць вельмі складана. Дзе выйсьце: усім выяжджаць ці ўсім зьмірыщца, маўляюць, кожная ўлада ад Бога?

**А. Д.:** Тое, што кожная ўлада ад Бога, – гэта відавочна. З гэтым не паспрачаецца. Гэтак і ў самай мудрай кнізе напісана. Што да выездаў-прыездаў, то я лічу, што ў кожнага свой шлях. Ведаю, як сябе адчувае на чужыне Валодзя Някляеў. Вядома, гэта бяда, што творцы зьяжджаюць. Але тут ня трэба ўсё вытлумачваць перасъедам уладаў. Творцу зарабіць сабе на жыцьцё ў сёньняшній Беларусі немагчыма. Асабіста я нікуды не паеду. Трэба жыць жыцьцём сваёй Радзімы, якое яно ні ёсьць. А Васіль Уладзімеравіч Быкаў за мяжой лечыцца, яму там больш утульна, чым тут, дзе ён ня можа нармальна пражыць нават на сваю пэнсію Героя Сацыялістычнай Працы. За мяжой побытава жыць лягчэй, але ўнутрана я нікому зь іх не зайдрошу. І ўсё ж паўтару: каб пабудаваць свой дом, трэба знаходзіцца там, дзе ён будзеца.

**М. С.:** Паводле вашага сцэнару зьняты ці ня самы вядомы беларускі фільм – «Белая росы». Але вось дзіўна: і рэжысэр, і аўтар сцэнару, і кінастудыя – беларускія, а нічога беларускага ў фільме

практычна німа, калі не лічыць народнай песні, што чуецца за кадрам. Наадварот, прыканцы фільму гучыць рэпліка, што раней усю нашу краіну называлі Расеяй, а адзін з галоўных герояў апэлюе да імя Суворава. Чаму стваральнікі «Белых росаў» палічылі патрэбным прайгнараваць нацыянальныя адметнасці? Мне здаецца, яны выглядалі б натуральна: у стужцы здымаліся ж выдатныя беларускія акторы – Генадзь Гарбук, Стаянія Станюта, Галіна Макараўна...

**А. Д.:** Давайце прыгадаем: фільм здымаліся ў 1983 годзе, яму ўжо 18-ы год пайшоў. Я з вамі не пагаджуся, што ў «Белых росах» німа нацыянальныя адметнасці. Я ўсё ж лічу, што фільм гэты беларускі, нягледзячы на тое што ён зьняты па-расейску і ў ім занятыя, апрач беларускіх, выдатныя расейскія акторы – Усевалад Санаеў, Іван Кузьміч Новікаў, светлая ім памяць...

**М. С.:** І беларускія акторы ня менш таленавітыя, праста ім далі другасныя ролі.

**А. Д.:** Я згодзен. Але актораў падбірае рэжысэр, гэта ягонае права. Што да заяваў пра Расею ды апэляцыяў да імя Суворава... Дык выйдзіце на вуліцу і спытайцесь ў выпадковых людзей: хто вы? І многія адкажуць: мы рускія. Такі ўжо ў нас мэнталітэт. Але я яшчэ раз падкрэсьлю: «Белая росы» – фільм беларускі. Ён і атрымаўся, і стаў папулярным у гледачоў таму, што ствараўся на гэтай зямлі. У фільм дух гэтай зямлі, гэтай дзяржавы нават тады, сямнаццаць гадоў таму, перайшоў. Сёньня ў Беларусі адбыліся вялікія зьмены і зрухі, так што, каб фільм цяпер здымаліся, то і героі так не гаварылі б.

**М. С.:** Увогуле, як мне падаецца, беларускае нацыянальнае кіно – вызначэнне даволі ўмоўнае. Чаму так адбываецца: беларускі рэжысэр здымает паводле беларускага ж клясычнага твору фільм – і ў выніку атрымліваецца нешта безаблічнае, нічыйнае. Куды падзеліся беларускія акцэнты ў «Дзікім

паляваныні караля Стаха» Ўладзімера Караткевіча? Куды выветрыўся беларускі дух з фільму «Птушкі бяз гнёздаў», пастаўленага паводле «Споведзі» Геніош, – яна ж ім літаральна прасякнутая?! А аповесьць Віктара Казька «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел»? Там гэткія калярытныя тыпажы, харкторы! А што мы ўбачылі на экране – рамантызаваны вэстэрн, пасрэдную гульню актораў! А з усяго беларускага – адзін трактар. Чаму так адываеца?

**А. Д.:** Кіно – гэта рэжысэр, гэта не акторы нават, ня аўтар сцэнару, хоць літаратурная аснова, падмурок фільму – вельмі істотная рэч. Усё вырашае і за ўсё адказвае рэжысэр, фільм – гэта ягонае бачанье, ягонае адчуваанье. А калі рэжысэр – масквіч, ён ня здыме фільму, у якім было б усё тое, пра што вы гаворыце, – і наша шчымлівая беларускасць, і наш гістарычны лёс. А з нацыянальнай рэжысурай у нас пагана, у кіно яе проста няма. Я вельмі люблю аповесьць Ўладзімера Караткевіча «Дзікае паляваныне караля Стаха», я яе ледзь не на памяць ведаю. І калі я паглядзеў фільм паводле кнігі, я быў проста абураны! Я пачаў абурацца ўголас, але мянен пасадзіў на месца малады тады рэжысэр Саша Карпаў: «Ты прыйшоў чытаць Караткевіча ці глядзець фільм? Калі фільм глядцець, дык сядзі і глядзі!» І я супакоіўся.

**М. С.:** Але ж на «Беларусьфільме» былі і ёсьць беларускія рэжысёры – Віктар Тураў, Міхаіл Пташук... А ўласней рэжысэрскай школы няма.

**А. Д.:** У аднаго чалавека спыталіся: чаму вы такі разумны, адкуль у вас такі інтэлект? А ён кажа: я скончыў чатыры ўніверсітэты. Як так – вы ж яшчэ такі малады, калі вы пасьпелі? А ён адказвае: адзін універсітэт скончыў мой прадзед, другі – мой дзед, трэці – мой бацька, а чацверты – я сам... Вось чаму мы ня маем пакуль сваёй рэжысэрскай школы.

**М. С.:** Пасля скандальнай пастаноўкі стужкі

«Ў жніўні 44-га», ад якой адрокся аўтар сцэнару Ўладзімер Багамолаў, рэжысэр Міхаіл Пташук адбясьціў пра сваю новую задуму – экранізацаць вاشага «Князя Вітаўта». Гэткі фільм яму ўяўляеца актуальным, бо, ці бачыце, вялікі князь Вітаўт быў зьбіральнікам славянскіх земляў, і сёньня такі ж зьбіральнік у Беларусі аў'яўіся. Як вам падабаюцца паралелі Пташука, ці гатовыя вы да супрацоўніцтва зь ім?

**А. Д.:** А што тут быць гатовым? Даўным-даўно напісаны сцэнар, дарэчы, ухвалены мастацкім саветам кінастудыі. Але ён ляжыць бяз руху ўжо некалькі гадоў... Перад здымкамі фільму паводле багамолаўскага раману я казаў Пташуку (у нас зь ім даўнія сяброўскія адносіны): я жадаю табе поспеху, але я слаба веру ў тое, што фільм атрымаецца выдатным. Будзе сярэдняя, на прафесійным узроўні зробленая карціна. Так яно і выйшла. А вось каб ён зьняў «Князя Вітаўта», у яго, я проста ўпэўнены, атрымалася б. І справа тут не ў зьбіральніку. Пташук, пэўна, сказаў так дзеля прыгожага слоўца. Князь Вітаўт быў сапраўднай асобай. Ён ня толькі дзяржаву будаваў, ён яшчэ і ў Бога верыў. Акрамя Пташука, ніхто з рэжысёраў маёй п'есай не зацікавіўся. А ў мянен ёсьць некалькі гістарычных рэчаў, якія маглі б стаць мастацкімі стужкамі, прытым папулярнымі, – я ў гэтым не сумніваюся! Але яны напісаны на нацыянальным матэрыяле. А ў нас, у тым ліку ва ўладных структурах, мае сілу дурнота такая, што калі пішаць пра нацыянальную гісторыю, значыць, ты – нацыяналіст! Вось калі расейцы пра сваю гісторыю, пра сваіх герояў пішуть і фільмы здымалі – гэта нармальна. А ў нас – якія там Вітаўт, Ягайла, Рагнеда... Пакуль тут усе не зразумеюць і не адчуваюць сваіх каранёў, добрага плёну чакаць не даводзіцца. Да тэатру гэта ўжо дайшло, на гістарычныя п'есы чэргі стаяць – я, аўтар, квітка не могу дастаць! Але калі гэта зразумеюць усе астатнія? Праўда,

папракаць кагосьці ня трэба съпяшацца. Чаго ж вы хочаце, калі некалькім пакаленъям у галаву лапці ўбівалі! З усіх гістарычных герояў толькі Кастуся Каліноўскага часам прыгадвалі, і то толькі таму, што яго цар павесіў. Дык тады цары былі ня ў модзе, а цяпер цары ў модзе! Выходзіць, што нездарма яны тады з Кастусём так абышліся...

**М. С.:** Днямі трыста культурных дзеячаў едуць разам з Лукашэнкам у Москву – мацаваць культурную інтэграцыю з Расеяй. У складзе дэлегацыі ажно чатыры пісьменнікі, у tym ліку Эдуард Скобелеў і вы. І вось уявім ситуацыю: у маскоўскім Вялікім тэатры дыктар аб'яўляе: «А цяпер слова пра славянскае яднаныне скажа беларускі драматург Аляксей Дудараў». Паводле рэгламэнту ў вас адна хвіліна.

**А. Д. (съмлечца):** Што да Дзён культуры, дык яны заўсёды былі. Шторазу, калі нашы майстры выяжджалі ў Москву, Дні культуры праходзілі на высокім мастацкім узроўні. Што датычыць рэгламэнту...

**М. С.:** И славянскага яднаныня...

**А. Д.:** ...То гэта наўрад ці адбудзецца, паколькі там ёсьць каму і безь мяне выступаць. А калі б я атрымаў слова, то сказаў бы прыкладна наступнае: «Мы сапраўды – карані аднаго дрэва, але розныя на гэтым дрэве растуць плады, абсолютна розныя. І гэта цудоўна. Культура, мастацтва не прызнаюць межаў і разбураюць іх паміж людзьмі і дзяржавамі. Але пры ўсім tym, што мы падобныя, мы ўсё ж іншы народ, чым расейцы, чым украінцы. Але сябраваць з украінцамі супраць расейцаў я ня буду, таксама як і сябраваць з расейцамі супраць украінцаў я таксама не могу і ня буду. Мы – суседзі, у нас у кожнага ёсьць свой дом, і мы павінны хадзіць адзін да аднаго ў госьці. Дні культуры – гэта свята найперш культуры, а ня нейкія скокі пад палітычныя лёзунгі ды фаервэркі».



*Рыгор Сітніца –*  
мастак-графік. Выпускнік Беларускага тэатральна-мастацкага інстытуту. Працуе выкладчыкам у Беларускім каледжы мастацтваў. Намесьнік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі, сябра суполкі «Пагоня». Нарадзіўся ў 1958 годзе ў вёсцы Курыцічы Петрыкаўскага раёну. Жыве ў Менску.

## **Рыгор Сітніца: «Дзяржава павінна становіцца больш культурнай»**

*4 лютага 2001 году*

*Мы сустрэліся ў майстэрні, у якой амаль дваццаць гадоў (з 1966 да 1985 году) зьбіралася ці ня ўся апазыцыйна настроеная беларуская інтэлігенцыя: Зянон Пазняк, Лявон Баразна, Міхась Раманюк, Яўген Кулік (гаспадар майстэрні), Міхась Чарняўскі... Тут быў і дыскусійны клуб, і месца, дзе адзначаіся гадавіны забароненых на той час дзеячай – Вацлава Ластоўкага, Язэпа Драздовіча, Казімера Малевіча. Са згуртаванага ў гэтай майстэрні ядра вальнадумцаў пазней узынілі і Беларускі Народны Фронт, і суполка «Пагоня». А знаходзілася гніздо вальнадумства на галоўным менскім праспэкце, акурат насупраць будынку КДБ... Сёньня ў майстэрні, што застанецца ў гісторыі пад назвай «На паддашку», другі гаспадар – мастак Рыгор Сітніца.*

**Міхась Скобла:** Рыгор, ці не прыгнятае цябе, ці не перашкаджае табе ў творчасці гэткае суседства?

**Рыгор Сітніца:** Пра сваіх суседзяў цераз дарогу я ня дужа часта згадваю. Для мяне больш важна тое, што раней тут зьбіраліся мастакі, гісторыкі, пісьменнікі – дысыдэнты, якія, як маглі тады, супрацьстаялі савецкаму рэжыму. Мне пацяшасціла быць нашчадкам гэтай аўры, і яна мне дапамагае. Каго толькі ні пабачыла гэтая майстэрня! На яе съенах можна вешаць мэмарыяльныя шыльды! Апрача названых, сюды заходзілі Ўладзімер Караткевіч, Мікола Ермаловіч, Міхась Стральцоў... Дарэчы, тут у сярэдзіне 1980-х гадоў я пазнаёміўся з Зянонам Пазняком. Так што якое тут КДБ! Хіба пра яго думкі...

**М. С.:** Нядыўна Саюз мастакоў – першы і пакуль адзіны сярод творчых саюзаў – падтрымаў палітыку Аляксандра Лукашэнкі. Ніхто з сяброў Саюзу не запратэставаў, відаць, чакаючы, пакуль расчулены ды ўдзячны Аляксандар Рыгоравіч «поўны гусьлі насыпле дукатаў». Мастакі сапраўды салідарныя са сваім кіраўніцтвам ці, седзячы па майстэрнях, не заўсёды ведаюць, што там ды як у іхным Саюзе работіца?

**Р. С.:** Заява, прынятая Радай Саюзу мастакоў, яя мае нічога агульнага са съветапоглядам пераважнай большасці сяброў Саюзу. Я магу пэўна съцвярджаць, што 80%, а то і 90% мастакоў не падтрымліваюць палітыкі былога прэзыдэнта нашай краіны. Пра якую падтрымку можна казаць, калі беларускае мастацтва, як і ўся нацыянальная культура, у страшным занядбаныні? А тое, што падобныя пастановы прымаюцца, – гэта найперш вынік шантажу, да якога ўлады часта звязватаюцца. Пагражают, напрыклад, у дзясяткі разоў павялічыць арэндуную плату за майстэрні. І гэта дзейнічае, асабліва на людзей сталага веку. Але балышыня мастакоў разумеюць сітуацыю адэкватна. Вось нядыўна прайшла «нарада па пытаннях культуры з удзелам прэзыдэнта». У мяне адразу ўзынікае пытаньне: а якой культуры праблемы абмяркоўваліся? Можа, праблемы беларускага кнігавыданьня, беларускага мастацтва, якія амаль загнаныя ў падпольле? А хто іх, гэтыя праблемы, стварыў? Тая ж улада. А хто вырашаў гэтыя праблемы са спадаром Лукашэнкам? Народных пісьменнікаў Васіля Быкову, Рыгора Барадуліна, Янкі Брыля, Ніла Гілевіча там не было. Дык пра якую культуру і з кім улада размаўляла?!

**М. С.:** Тыдзень таму слухачы нашага радыё пачулі твой «верш на Свабоду», дзе рэфранам, шматкроць паўтараўся радок: «Іграй, саксафон... Ня съяласціць, аблуда цяпер узыходзіць на трон. Іграй, саксафон!». Я зразумеў верш так: мастак заўсёды мае

права зачыніцца ў вежы са слановай косткі – дзеля творчасыці. Што б там ні адбывалася вонкі...

**Р. С.:** Я гэта разумею трохі іначай: мастацтва мае права самасцьвярджацца. Мастацтва, якое съцьвярджае сябе, съцьвярджае дабрыню, прыга-жосьць, съятасьць. Мастацтва – гэта дар Божы, і ніякая цемра яго не пераможа. І таму саксафон мусіць іграць і прапаведваць Божае съятло і дабро.

**М. С.:** Вернемся, аднак, да больш надзённых рэчаў. Нідаўна ў Маскве прайшлі Дні беларускай культуры, дзе апрача ўсага іншага была адмысловая выставка беларускага жывапісу. Пакуль маскоўскія аматары мастацтва зъбіраліся наведаць выставу, на тэлеканале «Культура» выступіў Аляксандар Лукашэнка і заявіў, што, маўляў, беларуская культура бедная, нават свайго Шаляпіна ды свайго Рэпіна ня мае... Ну чаго было ісьці на ту ю выставу пасъля такіх заяваў?

**Р. С.:** Што тут скажаш, у кожнага свая культура. Ну, не хапае яму Рэпіна, не хапае Шаляпіна. А ў мяне ёсьць Забэйда-Суміцкі, ёсьць Рушчыц, ёсьць Бялыніцкі-Біруля, якія аніяк ня горшыя за Рэпіна, які добры мастак, але далёка ня ўзор сусьеветнага мастацтва. Дарэчы, на той маскоўскай выставе быў і адзін мой твор. Праўда, я ня ведаў, што гэта будуць нейкія Дні культуры. Ведаў, што ў Маскве рыхтуецца выставка, а я там даўно не выстаўляўся, то чаму і не паказацца... Лукашэнку ня шкодзіла б паслуhaць выступ па Беларускім тэлебачаныні дыректара Трацьцякоўскай галерэі, які сказаў, што ў Беларусі ёсьць вялікае мастацтва, якое будзе дужа цікавае расейскай публіцы.

**М. С.:** А я здагадваюся, чаму Лукашэнка ня бачыць «свайго Рэпіна». Бо ж не ўвекавечылі першага прэзыдэнта беларускія мастакі. Вось пісьменнік Уладзімер Якутаў сеў ды напісаў дакумэнтальную аповесьць пад назвай «Александр Лукашенко». Яе

выдалі летась спэцвыпускам часопіса «Немига». А што ж мастакі? Чаму да гэтай пары не стварылі параднага партрэту Аляксандра Рыгоравіча?

**Р. С.:** Мастакі таксама стварылі, хіба не парадны партрэт. Згадайма Алена Карповіч, ягоную сэрюю выдатных карыкатураў на Лукашэнку. А вядомы рымэйк Артура Клінава на кустодзіеўскую купчыху, дзе Лукашэнка п'е гарбату, над ім нейкія гусі лятуць. Вельмі вясёлы рымэйк, чалавек з добрым пачуцьцём гумару і густу мог бы нават і ў кабінэце павесіць. Варта згадаць і «Габэлен стагодзьдзя» нябожчыка Аляксандра Кішчанкі, які ці не 19 мэтраў вышынёй. Гэты габэлен цяпер даядае моль у майстэрні мастака. Гэта вельмі сумна, бо Кішчанка – творца таленавіты, і вялікі сълед пакінуў у нашым мастацтве. На tym габэлене выявы Лукашэнкі і самога Кішчанкі разьмешчаныя вышэй за Господа Бога. Аднаго гэтага было дастаткова, каб твор напаткаў лёс нікому не патрэбнае палатніны, якую кінулі на спажытак молі... Дарэчы, гэты габэлен пачалі рабіць задоўга да прышэсця нашага цяперашняга кіраўніка, і месца па-над усімі доўга заставалася пустым. Урэшце прыйшлося выткаць там галаву Лукашэнкі. Можа, прыйдзе час – і нейкай іншай галавой заменіць, але гэта ўжо ня нашыя праблемы.


**М. С.:** Ты нярэдка ўдзельнічаеш у мастацкіх пленэрах за мяжой. І там гэта – адна зь яскравых прадаваў культурнага жыцьця. Ці часта ладзяцца падобныя пленэры ў Беларусі, чым яны адрозніваюцца ад замежных?

**Р. С.:** На жаль, у нас пленэры ладзяцца гады ў рады. Найчасцей мне даводзіцца бываць у Польшчы: там штогод праводзяцца дзясяткі, калі на сотні самых розных пленэраў. Яны ладзяцца ў кляштарах, у іншых незвычайных месцах. Напрыклад, сусьеветна вядомы рэжысэр Кыштап Занусі ладзіць свой прыватны пленэр на ўласнай віле пад Варшавай. А што ў нас? У нас ёсьць пленэр

імя Язэпа Драздовіча, які штогод праводзіць на Віцебшчыне суполка мастакоў «Пагоня». Ладзіцца яшчэ адзін салідны пленэр імя Вітольда Бялыніцкага-Бірулі на Магілёўшчыне. Ён арганізоўваецца на дзяржаўныя сродкі, і ён беларуска-расейскі: адбываецца на Магілёўшчыне і ў Растове, на гэтак званай Акадэмічнай дачы. Гэты пленэр мае добрае фінансавае забесьпячэнне, і дзякую Богу, што дзяржава лічыць патрэбным яго падтрымаць. Я хацеў бы, каб падобныя пленеры ладзіліся і ў гонар Напалеона Орды, Валенція Ваньковіча, Віталя Цывіркі. Гэта маглі быць магутныя пленеры. Але тут павінна дапамагаць дзяржава.

**М. С.:** Пісьменнік Віктар Карамазаў, які вельмі шмат зрабіў дзеля ўшанавання памяці Бялыніцкага-Бірулі, расказваў, што некаторыя замежныя мастакі пакідаюць магілёўскі пленэр на знак пратесту супраць афіцыёзу, які там пануе. Разам зь дзяржаўнай дапамогай на пленэр прыходзіць афіцыёз. Як тут быць?

**Р. С.:** Ды вельмі проста. Дзяржава павінна становіцца больш культурнай. І той кіраунік пленэру, які прызначаецца дзяржавай, павінен быць адукаваным, культурным чалавекам. Нягледзячы на грэблівае стаўленне сёньняшніх улады да беларускай культуры, я перакананы, што дзяржава рана ці позна павінна адумашца і павярнуцца тварам да нацыянальных каштоўнасцяў, бо гэта адзіны разумны шлях. Гэта адзіная магчымасць захаваць і дзяржаву, і саміх сябе – як нармальных цывілізаваных людзей. Часам чалавек, які доўга не галіўся, хадзіў зарослы, раптам паголіцца, і ўсе адразу заўважаюць перамену – гляньце, чалавекам стаў! Так можа быць і з нашай дзяржавай. І нічога дзіўнага тут ня будзе. Гэта – норма.



### *Vasіль Сёмуха –*

перакладчык. Закончыў Маскоўскі дзяржаўны ўніверситет імя М. Ламаносава. Працаваў у тыднёвіку «ЛіМ», у выдавецтве «Мастацкая літаратура». Сярод перакладаў – Біблія, «Фаўст» Ё. В. Гётэ, «Санэты Арфэя» Р. М. Рыльке, творы В. Гамбровіча, В. А. Гофмана, Ф. Дзюрэнмата. Нарадзіўся ў 1936 годзе на хутары Ясянец на Пружаншчыне. Жыве ў Менску.

## **Васіль Сёмуха: «Беларускую Біблію чытаюць нават атэісты»**

*14 красавіка 2001 году*

Васіль Сёмуха зайсёды перакладаў надзённыя для айчыннага чытача творы. «Файст» Гётэ выйшаў па-беларуску ў змрочныя 1970-я, абазваўшыся да зньязвераных духаўздымнымі радкамі: «Той толькі праўды і свабоды варты, хто кожны дзень ідзе за іх на бой!». Нішэ па-беларуску загаварыў на пачатку 1990-х, калі Беларусі гэтак бракавала нацыянальнай волі. Пра актуальнасць Бібліі гаварыць не выпадае – яна вечна надзённая. І народ, які мае Біблію на роднай мове, – неўміручы. Гэта разумей яничэ Францішак Скарэйна, у далёкім 1517 годзе ператлумачваючы па-беларуску Псалтыр. Былі спробы – больш ці менш удалыя – перакласці Біблію і ў найноўшыя часы. Адны перакладчыкі экспэртымэнтавалі з мовай Свяятога Пісьма, што выглядала не заўсёды дарэчы. Другім не хапіла цярпення, трэцім – жыцця, каб закончыць величную справу. Васілю Сёмуху хапіла ўсяго. За доўгія гады перакладчыцкай дзейнасці ён зазнай і бізуна, і перніка – быў выключаны з Саюзу пісьменнікаў («за сувязі з замежжам і спробу надрукаваць „Файста“ ў Мюнхэне»), уганараваны Дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі Беларусь 1992 году. (за пераклад «Доктара Файстуса» Томаса Мана), звольнены зь дзяржаўнага выдавецтва «Мастацкая літаратура» (за «выпуск сумнеўнай літаратуры»). А нядайна прэзыдэнт Нямеччыны ўзнагародзіў Васіля Сёмуху ордэнам...

**Міхась Скобла:** Спадар Васіль, я віншую вас з высокай узнагародай. Вы сталі кавалерам ордэна «За заслугі перад Фэдэратыўнай Рэспублікай Нямеччынай». Але сёньня, калі ў Беларусь, паводле

афіцыйных мэдыяў, зноў засылаюцца шпіёны і дывэрсанты з Захаду, атрымліваць гэткую ўзнагароду даволі рызыкоўна. Не баіцесь, што вас абвесцяць нямецкім агентам?

**Васіль Сёмуха:** Калі ў нас такая сітуацыя... Што ж, можаце лічыць мяне нямецкім шпіёнам, я не баюся. У свой час я чытаў у газэце «Славянскі набат», што Сёмуха прадаўся Захаду. А колькі праўды ў гэтым – самі мяркуйце. Я памятаю слова Валодзі Караткевіча (ён любіў іх паўтараць): «Калі ваўку няма чым с...ць, дык ён – лыкам». Вось і тут гэтае лыка з усіх дзірак лезе.

**М. С.:** Апошнім часам вам даводзіцца працаўца пераважна ў шуфляду, паколькі перакладныя кнігі ў дзяржвыдавецтвах амаль не выходзяць. Зразумела, што без сусветнае клясыкі беларуская культура абысьціся ня зможа. Але наколькі тое, што вы перакладаеце, актуальнае менавіта для сёньняшняй Беларусі?

**В. С.:** Мае пераклады апошніх гадоў усе актуальныя. Нават тыя, якія на першы погляд такімі не здаюцца. Чым актуальная, напрыклад, «Кніга цара Давіда» нямецкага пісьменніка Штэфана Гайма? У ёй апісваюцца біблійныя падзеі, часы цараванья Салямана – самага мудрага, самага справядлівага цара. Прынамсі, пра мудрасць ягоную мы ўсе ведаем. Але ў кнізе выкрыты механізм ягонай тыраніі, дэспатыі, дыктатарства. І калі вы паглядзіце, што рабіў цар Салямон дзеля ўмацаванья свайго трону, то вы і сярод кіраунікоў сучасных дзяржаваў пазнаеце такіх саляманаў, якія дзейнічаюць тымі самымі сродкамі. Усе дыктатуры падобныя адна да адной як два пальцы. Чытаць пра гэта і разумець гэта, я лічу, актуальны, бо мы перажывам падобныя часы – часы дыктатара Салямана.

**М. С.:** А хіба старожытныя і сучасныя дыктатуры падобныя між сабой? Хіба іхныя мэтады і сродкі

не зъмяніліся на працягу тысячагодзьдзяў? Якія яны?

**В. С.:** Перш за ёсё – заткнуць глотку сродкам масавай інфармацыі. Гэта рабілася тады (хоць сродкі інфармацыі былі іншыя), гэта робіца і цяпер. Мэта адна – паставіць на калені вучоных, філёзафаў, гісторыкаў, каб яны думалі і перапісвалі гісторыю так, як патрэбна ўладарам. Нават па біблійных тэкстах відно, як перапісвалася гісторыя цара Давіда: не супадае адно з другім, розныя трактоўкі даюцца. Німа такога съмяротнага граху, якога не было б на сумленыні цара Давіда. У яго рукі былі па локці ў крыві. Ён і ад Бога адступаўся. І здраджваў свайму народу. І ваяваў супраць свайго народу. І злачынствы разбойныя ўчыняў. Усё гэта паказана ў рамане Штэфана Гайма. Гэта вельмі цікава. А сёньня ў Беларусі мы што назіраем? Тоё ж самае – як душыща свабода слова, як перапісваецца беларуская гісторыя. У часы Салямана ёсё гэта рабілася таксама. Дык актуальныя мае пераклады ці неактуальныя? Яшчэ як актуальныя!

**М. С.:** Вы перакладаецце зь німецкай мовы ўжо каля сарака гадоў. Сорак гадоў спасыцігалі Німеччыну ў сваіх уяўленынях, сваіх мроях, паколькі ўвесь гэты час былі невыязны, нядобранадзейны для ўладаў. І вось летась вы мелі магчымасць упершыню наведаць Німеччыну. Якія ўражаныні склаліся ў вас падчас візыту? Ці ёсьць у немцаў разуменуне таго, што адбываецца ў нашай краіне?

**В. С.:** Для мяне самым галоўным было сустрэцца ў Німеччыне са звычайнімі жывымі людзьмі, якія нясуць крыж пакаяння перад Богам за ўчыненая калісці ня імі канкрэтна, а іхнымі кіраўнікамі. Цяпер німецкі народ кaeцца. Сёньня німецкі народ дае прыстанішча сусьветна вядомаму пісьменніку, гонару і сумленню нашай нацыі Васілю Быкову. Парадокс гісторыі – чалавек, які так шмат за сваё жыццё зрабіў для змаганья з фашызмам, якога

беларуская ўлада абвінавачвае ў фашысцкіх поглядах, – гэтаму чалавеку дае прыстанішча менавіта німецкі народ! Гэта ганьба для нашай краіны, для нашай улады, для нас усіх, што Васіль Быкаў вымушаны шукаць даху над галавой у Німеччыне. Але гэты факт съведчыць і пра адносіны немцаў да нас. Яны разумеюць нашу сітуацыю. Што тычыцца фашызму... Усяго некалькі дзён таму я слухаў па дзяржаўным радыё дэпутата гэтак званай Палаты прадстаўнікоў Касцяцяна. Ён дагаварыўся да таго, што чалавецтву ў свой час былі патрэбныя Гітлер, Сталін і Піначэт! Я ня ведаю, каго Касцяцян хоча параўнаць з названымі асобамі, але яўна, што ён мае на ўвазе кагосці... І гэты камуніст засядае ў парлямэнце! Я скажу, чаму ён там засядае, – ёсьць на чым сядзець, задніца ёсьць. А галавы німа. І ён думае тым, на чым сядзіць, калі гаворыць такое.

**М. С.:** Вы прыгадалі Васіля Быкова. На гэтым тыдні была апубліканая заява 19 беларускіх пісьменнікаў з патрабаваннем спыніць у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі шальмаванье Быкова. Пад заявай стаіць і ваша прозывішча. Вы чакаеце нейкай афіцыйнай рэакцыі ад беларускіх ўладаў?

**В. С.:** Мне пляваць на беларускую ўладу ў сувязі з Быковым! Усё тое, што гэта ўлада выплюхнула на галаву геніяльнага пісьменніка, нашага Васіля Быкова, – гэта хлусьня! І таму я ад іх нічога людзкага і добра га не чакаю. Калі Лукашэнка (я сам чуў) абвінавачвае пісьменніка па радыё, маўляў, Быкаў ня згодны з маёй палітыкай, Быкаў – радыкал фашыстоўскага толку, ну ведаеце... А калі там нейкія Казіятка ці Азаронак вылазяць на тэлеэкран з падобнымі выказванынямі, то, апрача агіды, я анічога не адчуваю. Людзі, якія, кажучы біблійнымі словамі, ня вартыя завязаць шнуркі на сандалях Васіля Быкова, дазваляюць сабе такое плявузаць на ўвесь белы сьвет! А вярхоўная ўлада гэтаму

патурае, лічыць гэта свабодай слова. Гавары што хочаш кепскага на Быкава – гэта добра, а на абарону пісьменьніка – гэта кепска... Пляваць я хацеў на такую ўладу!

**М. С.:** Давайце пагаворым пра мову вашых перакладаў. Усе, хто чытаў па-беларуску Якаба фон Грымэльсгаўзэна, Германа Гесэ, Візму Бэлшавіцу ды іншых перакладзеных вамі пісьменьнікаў, не маглі не захапіцца мовай. Я перад нашай гутаркай зазірнуў у кнігу Фрыдрыха Ніцшэ «Так сказаў Заратустра» і не ўстрымаўся, каб ня выпісаць колькі выразаў і словаў: Заратустра *шчасціцца з духу свайго і адлюдненасці; любовішча на пляцы; хадзіць у пурпурах шаноўлі; любацерпцы і любасынкі ісціны; мольбіты ўсталі з каленяў; вусны зньямовіліся...* Але словаў гэтых няма ў сучасных нарматыўных слоўніках. У якіх моўных сусеках вы іх адшукалі?

**В. С.:** У беларускай мове. Іх няма ў нарматыўных слоўніках, але яны ёсьць у мове. Усе гэтыя слова ўласцівія нашай роднай мове. Я чуў ад нашага салямона, што па-беларуску нельга выказаць вялікіх думак, бо, ці бачыце, беларуская мова бедная. А існуе ўсяго дзіве вялікія мовы – ангельская і расейская. Праўда, у апошнім інтэрвю «Советской Белоруссии» салямон пашырыў гэты сьпіс да шасці моваў. Праўда, і ў гэтым сьпісе месца беларускай мове не знайшлося. Але ад гэтага мудрага салямона за шэсьць гадоў я не пачуў ніводнай разумнай думкі – ні на адной з моваў! Дык пры чым тут мова? Увогуле, падзел моваў на вялікія і малыя даволі ўмоўны. Скажыце, у якой мове съвету вы знойдзеце 45 словаў для адценняў сънегу? А ў мове чукоцкіх эскімосаў іх 45! Таму што гэта іхнае жыцьцё! І ніякая ангельская ці кітайская мовы не заменяць ім сваёй, роднай. Дык што ёсьць вялікая мова? Вялікая тая мова, якую Бог даў кожнаму чалавеку і народу.

**М. С.:** Нягледзячы на тое што сёньня вы шмат перакладаецце ў шуфляду, усё ж многія вашыя пе-

раклады запатрабаваныя, прачытаныя. Я сам быў съведкам, як падчас хросту немаўляці настаяцель менскай Петра-Паўлаўскай царквы айцец Георгі Латушка карыстаўся перакладзеным вамі Псалтыром. «Фаўст» паводле ж вашага лібрэта быў паставлены ў Нацыянальным опэрным тэатры... А якую сваю перакладчыцкую працу вы лічыце найбольш значнай?

**В. С.:** Паводле патрэбнасці для народу, для грамадства я назаву хіба гэту пару – Біблія і «Фаўст». Маім грамадзянскім абавязкам было перакласці гэтыя творы. А ў паэзіі мне найбліжэй творчасць латыскай паэткі, нашай сучасніцы Візмы Бэлшавіцы. Пакуль што я пераклаў адзін зборнічак яе вершаў – «Белы алень». Бэлшавіца піша пра тыя праblems, якія і нас спрадвеку мучылі і працягваюць мучыць, пра лёс інтэлігенцыі ва ўмовах дыктатуры – ці то сталінскай, ці то лукашэнкаўскай. Мы – белыя алені. Інтэлігенты ў наш спажывецкі час, у моры электарату – белыя алені, альбіносы, белыя вароны, якія першымі гінуць ад ваўкоў, ад драпежных кіпцюроў. А яшчэ Візма Бэлшавіца піша пра тое, што такое нацыянальная здрада. Адзін зь яе наилепшых твораў – «Запіскі Генрыка Латыскага на палях Лівонскай хронікі». Падзеі, падобныя да апісаных там, мы сёньня перажываем. Бэлшавіца піша пра Генрыка, пра чалавека, які быў выхаваны ў чужой культуры, у чужой цывілізацыі. Вярнуўшыся на радзіму, ён праходзіцца па ёй агнём і мечам, пакараючы яе як чужынец. Такім быў Генрык Латыскі. І Аляксандар Лукашэнка, я лічу, пайшоў падобным шляхам.

**М. С.:** Вы пераклалі на беларускую мову Біблію. Пачуцьці, падобныя да вашых, за ўсю гісторыю перажылі толькі два беларусы – Францішак Скарэйна і Янка Станкевіч, якія ў свой час таксама зрабілі поўныя пераклады Бібліі. Але ні пераклад Скарэйны ў XVI стагодзьдзі, ні пераклад Станкевіча ў стагодзь-

дзі ХХ не былі афіцыйна прызнаныя Царквой. Як вы лічыце, ці будзе прызнаны ваш пераклад у ХXI стагодзьдзя?

**В. С.:** Я ня ведаю, ці будзе ён прызнаны цэрквамі. Мяне гэта мала хвалюе. Я звязртаўся ва ўсе беларускія канфэсіі з прапановаю супрацоўніцтва, каб мне дапамаглі ў выданыні Бібліі. Кожная з канфэсіяў лічыць сябе адзіна правільнай, і кожная ставіла мне ўмовы, каб тэкст выдаваўся пад іх кантролем. Гэта ішло ўразрэз з маімі пажаданьнямі. Я хацеў, каб беларуская Біблія была патрэбная і даступная для ўсіх, а ня толькі для той ці іншай канфэсіі. Для мяне яны ўсе роўныя. Цікава, што да мяне звязртаецца маса людзей, якія ў сваім жыцці ніколі ня тое што не чыталі Бібліі, ніколі яе ў руках не трымалі! Гэта і атэісты, і нават модныя цяпера атэісты праваслаўнай арыентацыі. Яны хочуць чытаць беларускую Біблію! У мяне нават зъяніўся погляд на свою працу. Чым больш атэістаў, бязбожнікаў прачытаюць Біблію беларускую – тым лепш.

**М. С.:** З паўгоду таму госьцем «Вольнай студні» быў Іван Чарота – сакратар Біблійнай камісіі і аўтар кнігі «Беларуская мова і царква». Дык вось, ён даводзіў, што пераклад Святога Пісьма мусіць быць саборным. Паводле найноўшага энцыкліпэдычнага даведніка «Рэлігія й царква на Беларусі», «саборнасць – гэта супрацьлеглы панятак як індывідуалізму, які разбурае чалавечую прыроду, так і калектывізму, які нівэлюе асобу». Прыйнася щыра: ні са словаў спадара Чароты, ні з прыведзенай цытаты я так і не даціміў, што ёсць саборнасць увогуле і саборны пераклад у прыватнасці? А як вы разумееце «саборны пераклад», якога трymаюцца, я так разумею, вашыя апанэнты?

**В. С.:** Я меў досьвед саборнай працы ў згаданай Біблійнай камісіі. Што гэта азначае? Нехта адзін сядзіць і перакладае. Гэтым адным у той камісіі быў адзін час Сёмуха, перакладаў ён Эвангельле

ад Мацьвея... Пасьля сабралася кампанія хлопцаў, святых і ня вельмі святых, – філёлягаў, царкоўнікаў – і давай чытаць тое, што перакладзена, звязраючыся і са Скарным, і са Станкевічам, і з расейскім перакладам, выбіраючы найлепшы варыянт. А перакладчык ня згодны, ці нехта з камісіі ня згодны з tym ці іншым варыянтам. Тады браліся вырашаць галасаваньнем: хто за тое, каб пакінуць тое ці іншае слова. Як можна падобныя пытаныні вырашаць галасаваньнем? Гэта немагчыма! Але ў выніку прымаўся нейкі варыянт, які задавальняў большасць чальцоў камісіі. Згадзіцеся, што ніякага стылёвага адзінства, ніякай індывідуальнасці ў перакладзе, прынятых галасаваньнем, быць ня можа. Гэта будзе абсолютна бясстрасны, неэмасыйны тэкст. А ўжо што там правільна, а што няправільна – пытаныне вельмі спрэчнае. Ну, мабыць, правільна, калі большасцю прынята. Вось гэтая большасць і ёсьць саборнасць... Так працаваў Інстытут марксізму-ленізму, які перакладаў творы Леніна і Сталіна. Я памятаю, як у перакладзе з Леніна нейкі фразэялігізм пераклалі правільна, але, натуральна, іншымі словамі. Дык запатрабавалі, каб было слова ў слова. Няхай гэта гучала дзіка па-беларуску, але па сутнасці гэта мела быць правільным, як у Леніна. Вось вам прыклад саборнага перакладу... Натуральна, што ў такой саборнасці я працаваць ня мог і выйшаў з камісіі. Мой пераклад камісіі адредагавала, што палічыла патрэбным – пакінула, што не – выкінула, прагаласавалі і выдалі, не згадаўшы нават імя перакладчыка. Гэта называецца – украсыці. Вось гэта і ёсьць саборнасць, щыра кажучы... Mae апанэнты закідаюць мне, што мой пераклад нясе адбітак асобы перакладчыка. Дык жа і кожнае Эвангельле нясе адбітак асобы свайго аўтара, ніякай саборнасці там не было. Марк пісаў сваё Эвангельле, Павал пісаў свае пасланыні. І ніхто не галасаваў! Так і перакладацца павінна Біблія, каб пераклад меў

адзінства стылю ад пачатку да канца, і пры гэтым каб аўтар кожнай часткі быў прадстаўлены як асона сваім адметным, сваім непаўторным стылем. А гэта можа зрабіць толькі адзін перакладчык.

**М. С.:** Рыхтуючыся да нашай гутаркі, я нечакана для сябе выявіў, што спробаў перакласыці на беларускую мову ту ю ці іншую частку Бібліі было вялікае мноства. І амаль усе гэтыя пераклады выдадзеныя, я пералічу дзе: у Нью-Ёрку, Таронта, Лёндане, Гель-сынках, Вільні, Рыме, Менску, Стакгольме, Чыкага, Кліўлендзе, Варшаве, Мельбурне, Лодзі... Пераклады рабіліся рознымі людзьмі з рознай тэалягічнай ды філялягічнай падрыхтоўкай. І калі іх параўнаць, абавязкова ўзынікаюць пытаныні. Я разумею, калі сустракаюцца варыянты напісання, прыкладам «Галгофа – Гальгота». Але як патлумачыць, што адна і тая расыліна з Эвангельля ад Лукі ў перакладчыка Чарняўскага названая шыпшинынікам, у Станкевіча – чупчынынікам, у Міцкевіча – асотам, у Клышкі – ажынай, а ў Сёмухі – хмызыняком?

**В. С.:** Тут няма нічога дзіўнага. Калі вы пачытаеце батанічныя слоўнікі, вы ня ўбачыце там адзінства. Адзінства ў батанічных тэрмінах існуе толькі на лаціне. А народы і людзі ўсе расыліны называюць па-рознаму. Для кожнай расыліны ў розных мясцовасцях ёсьць дзясяткі назваў, і дайсьці тут да нейкага адзінства праста немагчыма. Лаціна для навукі – выйсце. Але біблійныя тэксты перакладаць лацінскім тэрмінамі ня варт. Так што можа быць і шыпшинынік, і хмызыняк. Я прывяду вам такі прыклад. Старажытныя грэкі пісалі, чытаем у Эвангельлі ад Яна: «Спачатку быў логас...» І пачынаюць перакладаць «логас» як «слова», «дело», «сіла», «подвиг», «учынак»... І кожны з варыянтаў правильны, але недастатковы. Бо ў старажытнагрэцкай мове слова «логас» мела 27 асноўных значэнняў! У сучасных мовах яму праста няма ўніверсальнага адпаведніка. А таму кожны перакладчык,

кіруючыся сваёй інтуіцыяй, выбірае слова, якое ён лічыць найбольш адпаведным. Таму на месцы слова «логас» у перакладзе можа паявіцца 27 розных слоўаў. Для навукі гэта непрымальнна, але для нашага з вамі разуменя тэксту падыходзіць. Для навукі ёсьць арыгінал – старажытнагрэцкі і старажытнагабрэйскі. І ніводзін тэоляг ня будзе дасылаваць Біблію па перакладах, бо гэта ўжо другасныя тэксты. Пераклад – гэта людзкая спроба перадаць ісьціну людзям, каб ім яна была зразумелая. Бо арыгінал жа недаступны.

**М. С.:** Вашыя тэксты заўсёды натуральна гучаць па-беларуску...

**В. С.:** Дзякую на добрым слове.

**М. С.:** ...А таму хацелася б пачуць думку адmysлоўца-філёляга ў пытаныні, якое сёньня хвалюе ўсё беларускае грамадзтва, – маю на ўвазе дзяржаўны гімн Беларусі. Вы ў свой час пераклалі адзін з гімнаў, гімн каханью – «Найвышэйшую песньню Салямонаву». На гэтым тыдні адmysловая камісія выбрала нарэшце самы ўдалы на яе гледзішча варыянт і будзе прадстаўляць яго на зацьвярджэнні. Музыка старая, Нестара Сакалоўская, тэкст – перанідаваны са старога, Клімковіча – Карызыны. Як вы ацэньваеце гэты твор, ці варты ён быць дзяржаўным гімнам?


**В. С.:** Я прачытаў усе варыянты. Выbrane самы горшы, які павінен служыць палітыцы сёньняшняга дня, славіць саюз, прэзыдэнта, інтэграцыю, панславянства і г. д. У ім усё старое, і музыка старая, хоць і прыгожая, і слова старыя, хоць і напісаныя сёньня. Гэта ўсё такая старызна спрахляя, пра якую і гаварыць ня варт. Ну, хай граюць, хай людзі пад гімн гэты ўстаюць ці не ўстаюць. Прыйдзе час, і ўсё гэта зьменіцца, бо яно відавочна часовая. Кароткі век будзе ў гэтага гімну.

**М. С.:** І на заканчэнні нашае гутаркі – рэлігійна-палітычнае пытанынне. Адзін мой знаёмец, які належыць да эвангельскіх хрысьціянаў-баптыстаў,

расказаў мне, што яны на сваіх сходах моляцца за дзейнага прэзыдэнта Беларусі. На маё зьдзіўленыне, ён прывёў гэткі прыклад. Німецкі навуковец Лютэр Бэрбанк, аўтар кнігі «Расыліны нас слухаюць», выгадаваў кактус бяз голак і белую лілею, якая пахла, штодзённа звяртаючыся да іх як да жывых, з адпаведнымі просьбамі. Як вы лічыце, ці можа мець плён згаданая ініцыятыва хрысьціянаў-баптыстаў?

**В.С.:** Сыцяг ім у рукі! Калі нашыя баптысты моляцца за тое, каб беларускі прэзыдэнт прыйшоў да разуму, то я ўхваляю іх малітву. Яны правільна робяць, што моляцца за «вразумление» Лукашэнкі, яму гэта патрэбна. Асабліва сёньня патрэбна. Вось я чытаю ў газетах выказваньні пісьменнікаў і тых, хто прызначаны кіраваць літаратурнымі часопісамі, і мне ўпершыню робіцца шкада прэзыдэнта. Яму няма на каго абаперціся ў культуры. Божа мой, на каго ты абапёрся?! Яны цябе кампрамэтуюць перад усім белым съветам! Ніна Чайка\* ў інтэрв'ю «Белорусской газете» нядаўна заявіла, што культура нацыі заключаецца ў тым, каб паважаць свайго прэзыдэнта. Ну што за ідыятызм!? Дык правільна робяць баптысты, калі моляцца за яго. Тыя калялітаратурныя дзеячы, на якіх Лукашэнка абапіраецца, яны добрага слова ня вартыя. Але што паробіш – другіх у яго няма.

\*Ніна Чайка – публіцыст і радыёжурналіст, з 2002 году – галоўны рэдактар часопіса «Нёман».



*Сяргей Законьнікаў –*  
паэт, публіцыст, перакладчык. Выпускнік філфаку БДУ.  
Наставнічаў, працаў у рэдакцыях газэтаў «Чырвоная  
зьмена» і «Звязда», быў загадчыкам сэктару мастацкай  
літаратуры ЦК КПБ, галоўным рэдактарам часопісу  
«Полымя». Аўтар кніг «Вера, надзея, любоў», «Вячэра  
пад райскім дрэвам», «Заклінанье» ды інш. Нарадзіўся  
ў 1946 годзе ў вёсцы Слабада Бешанковіцкага раёну.  
Жыве ў Менску.

## Сяргей Законьнікаў: «З ЦК КПБ я спрабаваў сысьці чатыры разы»

25 жніўня 2001 году

*Пісьменнік і ўлада – тэма неадназначная, разнаплянавая і ... вечная. І тысячу, і дзьве тысячы гадоў таму яна не магла не цікавіць і аўтара берасцянных граматаў, і чалавека, надзеленага ўладай. Неаднойчы на гэтую тэму выказваліся і беларускія творцы ў «Вольнай студыі». Пераважная бальшыня іх сцвярджаў, што любы мастак павінен асцерагацца абдымкаў улады, што супрацоўніцтва зь ёю прыносіць творцу больш шкоды, чым карысці. Але самі творцы (таму безыліч прыкладаў) нярэдка не толькі умелі дагадзіць уладзе, але і ішлі ва ўладу. Дастаткова згадаць кіраўніка ўраду Ваймарскага герцагства Ёгана Вольфганга фон Гётэ, міністра юстыцыі Расейскай імперыі Гайрылу Дзяржавіна, першага старшины беларускага савецкага ўраду Цішку Гартнага ці – паэта Сяргея Законьнікава, які восем гадоў працаўаў у ЦК КПБ.*

**Міхась Скобла:** Спадар Сяргей, вы працаўалі ў аддзеле мастацкай літаратуры ЦК КПБ з 1978 да 1986 году – час, наскрозь пранізаны камуністычным фальшам. Як вам падабалася сама цэкоўская атмасфера?

**Сяргей Законьнікаў:** Я прыйшоў працаўаць у ЦК з рэдакцыі газэты «Звязда», дзе быў звычайным карэспандэнтам аддзелу літаратуры і мастацтва. У ЦК на працу мяне запрашалі тройчы, пры гэтым прыгаворвалі: «Мы бярэм цябе не на заўсёды, гады два папрацуеш, а потым мы цябе адпусцім – будзеш займацца сваёй творчасцю». Тады я яшчэ ня ведаў, што дзіверы ў гэтую ўстанову шырокая адчыненая для тых, каго хацелі ўзяць туды на працу. Але назад

вырвацца было вельмі цяжка. Мне пазней давялося чатыры разы пісаць заявы на зваліненне. А сакратар ЦК па ідэалёгіі Аляксандар Кузьмін браў іх, рваў і выкідаваў у съметніцу. І давялося мне адпрацаўаць у ЦК 8 гадоў і 5 месяцаў. Што датычыць атмасфэру... Я меў там свой невялікі кабінэтік. І ў гэтым кабінэтіку перад паходам наверх, на пяты паверх, дзе сядзелі сакратары ЦК, дый паслья яго, рабілі перадышку падцэнзурныя пісьменнікі ды іхны неўтаймоўны выдавец Міхал Дубянецкі. Тады ў кабінэтіку ішло ў ход усё: і валідол, і нітрагліцэрэйна, і нецэнзурныя слова на адрес цэнзараў – і партыйных, і непартыйных. Асабліва не цырымоніўся Андрэй Макаёнак. Але лаянка ў ягоных вуснах гучала настолькі калярытна ды смачна, што ніколі ня рэзала вуха.

**М. С.:** Вы працаўалі ў час Пятра Машэрава. Ён давяраў вам вырашэнне нейкіх адказных заданняў?

**С. З.:** Пётар Міронавіч Машэраў сам браў мяне на работу – як асноўны працадаўца. Усё адбывалася, як у Савецкай Арміі, дзе першае афіцэрскае званыне прысвойвае міністар абароны. Любога кандыдата на інструктара, загадчыка аддзелу запрашай да сябе на гутарку Машэраў. Помню, у мяне ён запытаўся: «Вы с желанием ідёте к нам работати?» Я адказаў, што жадання ў мяне асаблівага няма, але мяне ўгаварылі. Машэраў быў неадназначнай асобай. Ён, як мне здаецца, шчыра верыў, што будзе пабудаваны камунізм, настане лепшае, съветлае жыццё. Але пад лёзунгамі змагання за лепшае жыццё зачыняліся беларускія школы, асушалася Палесьсе... У той жа час шмат было зроблены, каб абараніць Беларусь ад імпэрскіх памкненняў Масквы. Мне давялося прысутнічаць пры дзізвюх размовах Машэрава з Брэжневым. Перад адной зь іх я быў у яго па нейкім пытанні. Зазваніў тэлефон, і Машэраў сказаў мне: «Не выходи из кабінета». Хто сёньня ведае, што на пачатку 1980-х былі расстрэлы рабочых на Ўрале?

Тады баставалі рабочыя – і на Ўрале, і на Алтаі, усюды. Даведзеныя голадам да такога стану, што гублялі прытомнасьць каля кавальскага стану. Ім жылося вельмі цяжка, і яны падняліся. Былі задзейнічаныя войскі. І вось Брэжнеў прасіў: дайце мяса.

**М. С.:** Гэта была просьба ці загад?

**С. З.:** Просьба, таму што на той час Беларусь у паўтара раза перавыканала саюзны плян паставак па мясе і малаку, які быў ёй даведзены. Гэта быў чэрвень, і таму Машэраў сказаў Брэжневу, што Беларусь ня можа загубіць усю сваю жывёлагадоўлю. Прасіў пачакаць да восені. Але ж мяса трэба было неадкладна, каб накарміць рабочых... Гэта была вельмі цяжкая размова. Брэжнеў пад канец нават вылаяўся. Але Машэраў усё ж настой ў на сваім – фактычна адмовіў Генэральному сакратару ЦК КПСС. Паклаў слухаўку, як касец, выцер рукавом пот і кінуў мне: «Вы ничего не слышали!»

**М. С.:** Прыйгядайце два выпадкі са сваёй васьмігадовай працы ў ЦК: якім сваім учынкам вы ганарыцесься і за які вам сёньня сорамна?

**С. З.:** Я магу спакойна глядзець людзям у очы. За той час, што я працаваў у ЦК, я ня зьдзейсыніў ніводнага подлага ўчынку. Як вядома, у той час актыўнічаła цэнзура. Галоўны цэнзар – Галоўліт. А зь ім спаборнічаў у выкryваньні антысавеччыны аддзел пропаганды ды агітацыі ЦК. Вайна ішла зацяжная, зь пераменным посыпехам. Аднойчы і я, стомнены ды знэрваваны бясконцымі цэнзарскімі дамаганнямі аддзелу пропаганды і агітацыі, прыйшоў да Аляксандра Кузьміна: «Аляксандар Трыфанаўіч, мне надакучыла гэтая валтузыня паміж гестапа і аўбэрэм». Той ускрыкнуў: «Тихо, тихо! Какое гестапо, какой аўбвер?» А акурат у тыя дні ўся савецкая краіна глядзела тэлесэрыял «Сяманццаць імгненняў вясны», дзе была паказаная канкурэнцыя нямецкіх спэцслужбай. «Як гэта якія? Гестапа – гэта аддзел пропаганды ды агітацыі, а

абвэр – гэта Галоўліт. Паглядзіце, што робіцца. Мы стараемся абараніць ад сваіх ды маскоўскіх цэнзараў кожны таленавіты твор, а нашы суседзі пастаянна ўмешваюцца ў літаратурны працэс, здымаяць з выдавецкіх плянаў рукапісы». Кузьмін замахаў рукамі: «Тихо, тихо! Не говори такое – Никулкін услышыт». А Якаў Нікулкін узначальваў на той час КДБ БССР. Я наіўна пацікавіўся: «А што, Аляксандар Трыфанаўіч, і вас праслуходзяць?» Кузьмін адказаў, памаўчаўшы: «Молодой ты ўшё, неопытны. У нас всех и всё прослушивают». Гэтую фразу былога франтавіка, адважнага ваеннага лётчыка, дасьведчанага партыйнага апаратчыка я і цяпер часта ўспамінаю.

**М. С.:** Якія літаратурныя творы ў той час забранялі?


**С. З.:** Найперш прыгадваецца аповесьць «Мёртвым не баліць» Васіля Быкава. Трэба аддаць належнае дырэктару выдавецтва «Мастацкая літаратура» Міхалу Дубянецкаму, які зрабіў усё магчымае і немагчымае, каб гэтая аповесьць была надрукаваная ў быкаўскім чатырохтомніку. Нават тэлеграму ў ЦК КПСС даваў... Помню, як Галоўліт затрымаў кніжку Пімена Панчанкі «Маўклівая малітва», адшукаваўшы там 9 крамольных вершаў. Мне ўдалося іх адстаяць, толькі ў адным зь вершаў аўтару давялося направіць два радкі. Ці возьмем кнігі Алеся Адамовіча. Рукапіс «Карнікаў» трапіў на стол Машэраву. Ён даручыў вырашыць лёс кнігі мне, свайму «юнаму эксперту» (ён мяне так называў). А ў «Карніках» расказвалася пра тое, што і ў нашым народзе былі як героі, так і зраднікі. Што фактычна ў Беларусі грамадзянская вайна распачалася, калі брат-паліцай ішоў на брата-партызана. Кніга перавярнула мне ўсю душу, і я прыйшоў да высновы, што яе абавязкова трэба выдаць. І яна пабачыла съвет. І я ганаруся, што Адамовіч мне на ёй зрабіў такі надпіс: «Сяргею Законьнікаву, які спрыяў гэтай кнізе. 13.02.1981».

У мяне падобных надпісаў вельмі шмат. Скажам, мне вельмі дарагі аўтограф Уладзімера Караткевіча на кнізе «Зь вякоў мінульых»: «Міламу сябру Сяргею Іванавічу, Сярожу Законьніку, перад якім нізка схіляюць галовы вякі мінульыя». Ён любіў такія размашыстыя надпісы. Вякі перада мною галоваў не схіляюць. Проста я ў сваім часе стараўся зрабіць нешта добрае.

**М. С.:** Пасыля таго як Бюро ЦК КПБ зацьвердзіла вас на пасадзе галоўнага рэдактара часопісу «Полымя», вы ўздыхнулі з палёгкай ці з жalem? Няўжо, праходзячы міма ЦК, вас не цягнула настальгічна зазірнуць у вокны кабінэтаў з абавязковым партрэтам Леніна на сцяне?

**С. З.:** Абсалютна не цягнула. У 1991 годзе знаёмы маскоўскі выдавец прапаноўваў мне напісаць кнігу «Восем гадоў у ЦК КПБ», завяраў, што яна абавязкова стане бэстсэлерам. Я адмовіўся – не хацелася ўспамінаць той час, яшчэ раз перажываць тыя горкія хвіліны, калі ты проста ня мог зрабіць таго, што хацеў. Усё ж служба ў ЦК КПБ была не раёнучыя як салдацкая... Я вельмі люблю свой часопіс. Калі я прыйшоў сюды працаваць, то ў першы дзень мяне прадставілі калектыву начальнікі з ЦК. А назаўтра ў рэдакцыі паявіўся Васіль Быкаў. Я запомніў той дзень – 30 сінегня 1986 году. Была лёгкая ласкавая завея. Ён зайшоў у сваёй балёневай куртачцы, строс сынег, паздароўкаўся з усімі і падышоў да мяне. А ў руках у яго былі 9 ружаў. Быкаў працягнуў іх мне і сказаў: «Вазьмі. Ад сяго наўнігядня ўсе свае буйныя рэчы я буду аддаваць у “Полымя”. І я да сёньня ўдзячны яму за такі жэст, які быў мне, маладому, добрай падтрымкай\*.

\*Сяргей Законьнікаў быў звольнены з пасады галоўнага рэдактара «Полымя» ў 2002 годзе. Да выхаду на пенсію ня змог працаўладкавацца.



## *Nіл Гілевіч –*

паэт, празаік, публіцыст, перакладчык. Закончыў філфак БДУ, дзе пасыля доўгі час выкладаў. Быў адным са стваральнікаў і першым кірауніком ТБМ імя Ф. Скарыны, працаўаў першым сакратаром Саюзу пісьменнікаў Беларусі, абіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савету. Народны паэт Беларусі. Аўтар кніг «Святыні», «І чую я голас...», «Толькі мы самі» ды інш. Сярод перакладаў – творы Г. Джагараўа, Л. Леўчава, Н. Вапцарава. Нарадзіўся ў 1931 годзе ў вёсцы Слабада на Лагойшчыне. Жыве ў Менску.

## **Ніл Гілевіч: «Улада хацела мяне нэўтралізаваць»**

*13 кастрычніка 2001 году*

*Менскі касьцёл Святых Сымона і Алены. Густа-  
цесна людзі сядзяць на лайках, стаяць у праходах,  
многія трymаюць у руках кветкі. Не прыпомню  
гэткай шматлюднасці на касьцельных багаслужбах.  
Можа тату, што гэтым разам у прасторным храме  
сышліся вернікі дзівюх канфэсій – каталіцкай і  
паэтычнай. І адбылося нечуванае: ксёндз саступіў  
месца на святая святых – амбоне – паэту.  
Народнаму паэту Беларусі Нілу Гілевічу, якому 30  
верасня споўнілася сямдзесят гадоў.*

**Міхась Скобла:** Ніл Сымонавіч, за сваё літара-  
турнае жыцьцё вам, пэўна ж, даводзілася выступаць  
у розных месцах. 4 кастрычніка вы чыталі вершы з  
амбону. Чаму ваша юбілейная вечарына адбылася  
у храме, а не, скажам, у Доме літарата?

**Ніл Гілевіч:** Вечарына павінна была прайсьці ў  
Доме літарата. Але, узважыўшы ўсе абставіны, я  
адмяніў яе. Бо яна мусіла быць афіцыйнай, з удзе-  
лам афіцыйных асобаў, як заплянавала кіраўніцтва  
Саюзу пісьменнікаў без узгаднення са мной. Але  
паралельна з Саюзам пісьменнікаў Таварыства  
беларускай мовы рыхтавала невялікую сяброўскую  
вечарыну, дзе павінны былі сабрацца паплечнікі,  
аднадумцы, дзе не было бы выпадковых людзей. Для  
мяне была вялікая нечаканасць, калі ў дольную  
залу Чырвонага касьцёлу, дзе 200 з гакам месцаў,  
паспрабавала ўціснуцца больш за тысяччу чалавек!  
Я вельмі ўдзячны ксяндзу магістру Ўладыславу За-  
валнюку, які дазволіў правесыці вечарыну наверсе,  
у вялікай залі.

**М. С.:** Ці павіншавалі вас улады? Званыне народ-  
нага паэта нібыта абавязвае...

**Н. Г.:** Ніякіх віншаваньняў не было – ні ад ураду,  
ні ад міністраў, ні ад кіраўнікоў дзяржаўных ведамс-  
тваў. Ніводнага дзяржаўнага віншаваньня! І дзякую  
Богу! Я задаволены гэтым.

**М. С.:** Відавочна, што беларуская апазыцыя  
павінна шукаць падтрымкі як на Захадзе, гэтак  
і на Ўсходзе. Месяц таму быў апублікаваны ваш  
зварот да расейскай інтэлігенцыі з заклікам не  
падтрымоўваць дыктатарскі рэжым у Беларусі. Ці  
пачулі вас, ці былі нейкія водгукі з Рәсей ад тых, да  
каго вы зывярталіся?

**Н. Г.:** Гэты мой зварот, меркавалася, меўся быць  
надрукаваны і ў расейскіх газетах. Мне абяцалі  
такую падтрымку. Але гэтага не адбылося. Скажу  
шчыра, я ня надта верыў, што будуць водгукі. Я ж  
вельмі добра ведаю сучасную расейскую інтэліген-  
цыю. Сёньняшня яе пазыцыя, на маю думку, праста  
ганебная. Выдаюць сябе змагарамі за свабоду, за  
справядлівасць – у традыцыях вялікай расейскай  
літаратуры... А тут побач канкрэтная гістарычна  
бяда. Дык падтрымайце ж брацкі беларускі народ,  
падтрымайце яго ў найлепшых ягоных памкнен-  
нях, у ягонай гістарычнай місіі! Дапамажыце  
разумным словам, запярэчце сваім кіраўнікам ды  
ўсім тым, хто сёньня хоча ізноў заграбастаць Бела-  
русь, інкарпараўваць яе ў імперыю! Маўчаць. Мне  
хацелася б, каб людзі ведалі сёньняшнюю пазыцыю  
расейскай інтэлігенцыі, якая асабіста ў мяне выклі-  
кае вялікае засмучэнне.

**М. С.:** У свой час вы ачолівалі дзяржаўную ка-  
місію, якая арганізоўвала конкурс на стварэнне  
гімну незалежнай беларускай дзяржавы. На жаль,  
колькігадовая праца камісіі не прынесла тады ста-  
ноўчых вынікаў. І Рэспубліка Беларусь да гэтай  
пары фактычна ня мае свайго паўнавартаснага  
гімну. Зразумела, што Лукашэнка ў 1995 годзе  
адмяніў бы новы гімн, як ён зрабіў тое зь бела-чы-  
рвона-белым сцягам і гербам «Пагоня». Але цэльых

чатыры гады Беларусь магла прачынацца не пад мэлёдью, што адгукaeца ў памяці радком: «Мы беларусы, з братняю Русьсю...». Чаму ўсё ж не была скaryстаная яшчэ і гэтая магчымасць дзяржава-творства?

**Н. Г.:** Вы памыляецеся, калі думаеце, што былі гэтая чатыры гады для стварэння гімну. Было проста ўвесці герб і сцяг, таму што яны былі. У верасні 1991 году іх праста зацвердзілі ў Вярхоўным Савеце па прапанове нашай камісіі па адукацыі і культуры, я, дарэчы, быў дакладчыкам. А гімн трэба было стварыць. Вось і пачалі глядзець, абмяркоўваць розныя варыянты. Камісія была створаная на даручэннне Саўміну, і ў яе ўвайшлі пераважна кампазытары і музыказнаўцы: Лучанок, Вагнэр, Смольскі, Роўда. Адпачатку прапаноўваліся да разгляду наступныя творы: «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» – вайсковы гімн часоў БНР, «Не пагаснуць зоркі ў небе» – на верш Янкі Купалы, «Малітва» Міколы Равенскага на слова Натальлі Арсеневай, а таксама славуты палянэз Агінскага. Усе названыя творы музыказнаўцы адпрэчылі як непрыгодныя. Вырашылі абвесьці конкурс. А час ідзе. І тут трэба сказаць пра галоўнае. Пакуль цягнулася абмеркаваныне, адбылася перамена настрою у Вярхоўным Савеце, дзе і раней сітуацыя няпростая была: сцяг і гімн зацвердзілі зь перавагай усяго аднаго голасу! Некаторыя дэпутаты-камуністы апомніліся, пачалі да мяне падыходзіць, маўляў, мы тады паслушалі вас і прагаласавалі, а цяпер прыйшла пара адкруціць усё назад. Дый ва ўрадзе падтрымка ім была. Не забывайце, што тагачасны прэм'ер Вячаслаў Кебіч гаварыў ўсё тое, што потым падхапіў Лукашэнка, – і пра інтэграцыю з Расеяй, і пра агульныя грошы. І пайшла ўжо палітыка, каб не прапусціць гімн. Маўляў, прамахнуліся са сцягам і гербам, але тут ужо мы не прапусцім! Пачалі спэцыяльна зацягваць справу. Конкурс нічога ня даў. А тым часам

дайшло ўжо да 1993 году. Вырашылі шукаць тэкст. Спыніліся на Купалавай «Маладой Беларусі». Пасьля конкурсу музыкаў на гэты тэкст выбралі музыку Багатырова. А твор жа трэба развучыць, даць у выкананыні сымфанічнага аркестру, у выкананыні хору, пусыціць на Беларусь некалькі разоў, каб людзі паслухалі. І Вярхоўнаму Савету паказаць. І тут я адчуў наўмыснае тармажэнне, байкатаванье гэтай задумы. Я некалькі разоў тэлефанаваў тагачаснаму міністру культуры, пытаўся: чаму справа зацягваецца? А ён: вы ведаеце, аркестар на гастролях, хор таксама ў ад'ездзе... Вось так і цягнулася да 1994 году. І мне ўсё стала ясна. Я ў роспачы выступіў у друку: гімн у нас ёсьць – «Малітва». Давайце зробім трохі больш энэргічную аранжыроўку і зацвердзім. Але было ўжо позна. У студзені 1994-га знялі з пасады Шушкевіча, ужо бралі верх рэваншысты.

**М. С.:** У вас заўсёды былі свае чытачы. Яскравае пацьверджаныне гэтаму – перапоўнены Чырвоны касыцёл 4 каstryчніка. Але падобна на тое, што ў вас зьявіўся самы галоўны чытач – Аляксандар Лукашэнка. Я маю на ўвазе ягоную хваравітую рэакцыю на ваш верш «Быль пра чалавечнасць тырана», надрукаваны ў «Народнай волі». Лукашэнка публічна прадэманстраваў з tryбуны Ўсебеларускага сходу ў Палацы Рэспублікі, што чытае вашу паэзію. Некалі Кандрат Крапіва прызнаваўся, што, як толькі сядзе за пісъмовы стол, перад вачыма Лукаш Бэндэ паўстае. А ці не паўстае перад вамі ваш высокапастаўлены чытач?

**Н. Г.:** Я не для яго пішу. Зашмат гонару для яго было б. Я пішу для людзей, і пішу так, як падказвае мне маё сумленыне, маё сэрца. Я выказываюся, спадзеючыся, што мае чытачы мяне зразумеюць. Часам даводзіцца чуць, што палітычная паэзія – гэта не мастацтва, яна нікому не патрэбная. Мяне зьдзіўляюць такія меркаваныні. Я заўсёды прыгадваю вершы Купалы 1905, 1918, 1920 гадоў. Гэта была акурат

палітычна паэзія, прыгадайце: «До спаць! Паўстаныце грамадою, каб вораг вас ня мог зламаць!». Або ўспомніце верш Лермантава «На съмерць паэта»: гэта таксама палітычна паэзія, але яна цэлую эпоху распачала ў расейскай паэзіі, прымусіла многіх задуманаца над лёсам Pacei, над лёсам свабоды, над лёсам паэта... Таму мая справа – выказваць у вершах тое, што я лічу патрэбным, вядома ж, са спадзяваньнем, што пачуюць тыя паважаныя людзі, для якіх я пішу. Ну, а калі нехта і зь непаважаных мною пачуе... Што ж, мо яму карысна будзе.

**М. С.:** Перш чым задачаць вам наступнае пытаныне, я мушу сёе-тое патлумачыць. Нядаўна я глядзеў па тэлеканале НТВ дакумэнтальны фільм пра пярэдадзень Другой сусветнай вайны. Мяне ўразіла падабенства праяваў народнай любові ў Нямеччыне і Савецкім Саюзе да сваіх правадыроў. Калі Гітлер і Сталін сустракаліся з народам – вось гэтыя людзкія вочы, якія съвецціца, гэтыя баравейныя позіркі... Але яшчэ больш мяне ўразіла, што ў той жа дзень гэткімі самымі вачыма глядзеў беларускі люд на свайго правадыра – на плошчы Мазыра падчас «Дажынак». Як вы мяркуеце, ці не началася ў нас сакралізацыя ўлады, якая ў гісторыі неаднойчы прыводзіла да сумных вынікаў?

**Н. Г.:** Сакралізацыя ўлады ў нас па-сапраўднаму ніколі не заканчвалася. Яна не адменьвалася самім жыцьцём, людзі проста чакалі адпаведнага моманту. Я – чалавек яшчэ даваенны, і памятаю па здымках даваенных, і цяпер бачу ў рэтраспэктыўным кіно, як радаваліся тады тысячи людей, калі абвяшчаліся прысуды гэтак званым ворагам народу... Мяне таксама вельмі ўражвае гэтая здолнасць людзей, натоўпу радаваца там, дзе трэба плакаць. Нейкі масавы псыхоз адбываецца зь людзьмі ў пэўных гістарычных ситуацыях. Але трэба ўдакладніць: у краінах, якія праішлі доўгі гістарычны шлях дэмакратычнага разьвіцця, падобныя сцэны не-

магчымыя. Дзе іх можна было назіраць? У фашысцкай Нямеччыне, у фашысцкай Італіі, у сталінскай савецкай імперыі. Мяне вельмі трывожыць тое, што адбываецца сёньня ў нас, што можна назіраць па беларускім тэлебачаныні. Глядзіш – ну добрыя ж людзі, нашы ж беларусы, што ж вас прымушае радаваца там, дзе ніякіх падставаў для радасыці няма?! Там, дзе трэба засмучаца і думаць, як мы далей будзем жыць, якім шляхам мы пойдзем далей. Тут загадам нічога ня зробіш, тут трэба падымаць агульную культуру людзей, тлумачыць.

**М. С.:** У вас багаты жыцьцёвы досьвед суіснавання з уладай. Вы дзевяць гадоў, з 1980 да 1989 году, узнічальвалі Саюз пісьменнікаў Беларусі. Кожная ўлада спрабуе з абаранкамі ці бізуном падступіцца да людзей творчых. Генадзь Бураўкін пасыпей пры гэтай уладзе некалькі месяцаў пабыць намеснікам міністра культуры. Янка Брыль у адным са сваіх абрэзкоў прыгадваў, як яго настойліва запрашалі прыйсці атрымаць мэдалі з рук прэзыдэнта. Ці рабіла спробы гэтая беларуская ўлада наблізіць вас да сябе?

**Н. Г.:** Спраба наблізіць мяне да ўлады ці хоць бы нэутралізаваць, выкрасыліць мяне з шэрагаў апазыцыі была аднойчы зробленая. Заходзіць неяк да мяне адзін паэт-начальнік, які быў на той час у фаворы ва ўлады. Бачу, што размова будзе незвычайнай, бо нават трохі нападпітку быў. Кажа, прыйшоў да вас з такой праклятай місіяй – лепш бы не прыходзіць. Даставе пачатую пляшку каньяку: давай напачатку глынем перад размовай. Я кажу: не, давай спачатку пагаворым, у чым вашая місія? «Мне даручылі пагаварыць з вамі, ці не далі б вы згоду сустрэцца з усенароднаабраным». Мяне гэта вельмі зьдзівіла. Гавару: «Каб вы тут доўга ня мучыліся, я вам адразу скажу сваю думку. Такая сустрэча адбыцца ня можа. Каб яна адбылася, трэба, каб гэты ўсенароднаабраны спачатку папрасіў прабачэння ў народу

за тое, што абраziў яго найвялікшую сьвятыню – мову. Ён толькі-толькі ўзълез на трон – і сказаў, што беларуская мова нічога ня вартая, на ёй думак вялікіх нельга выказаць. Калі ён хocha сустрэцца, няхай верне спачатку герб «Пагоня» і бела-чырвона-белы съця! Няхай перастане спачатку прозывішчы Быкова, Гілевіча ды іншых называць у множным ліку і ганьбаваць невядома за што! Зробіць усё гэта, тады я падумаю, ці мы спаткаемся. А цяпер, лічыце, размова закончаная». Паэт-начальнік сказаў: «Ну, то давайце хоць цяпер вып’ем». На гэтым і разъвіталіся. Больш ніякіх спробаў і прапановаў не было і не магло быць. Наша ўзаемная «любоў» з Лукашэнкам пачалася яшчэ ў залі Вярхоўнага Савету. Яшчэ цягам 1991–1992 гадоў я раскусіў усю сутнасьць гэтага чалавека, яго стаўленнене да нацыянальных каштоўнасцяў, да мовы, да культуры, да сапраўдных інтарэсаў народу. Таму пра ніякае супрацоўніцтва не магло быць і гаворкі.

**М. С.:** Мне прыгадаўся адзін ваш сатырычны верш: «Паэт на дачы зьеў ранэт, / пасъля ўздыхнуў і склаў санэт / аб tym, наколькі розны съвет / і розны паэты: / чатырохсоткавы паэт, / і пайгектараўы паэт, / зямлі бацькоўскае паэт, / паэт усёй плянэты». Беларуская паэзія ўся заглыблена, укаранёная ў родную зямлю. Як вы лічыце, хто з нашых творцаў мысліў катэгорыямі сапраўды плянэтарнымі?

**Н. Г.:** Вы кажаце пра заглыбленасць беларускай паэзіі ў беларускі дол. А што, вугорская паэзія менш заглыблена? Ці байгарская, якую я вельмі добра ведаю, менш заглыблена? Рэч у tym, што кожны значны паэт, як сын сваёй зямлі, заглыблены ў родны дол каранямі сваёй творчасці. І разам з tym, вядома ж, ён належыць усяму съвету. Бо ўсё тое, што зьяўляецца клопатам усяго чалавечства, гэта і яго клопат.

**М. С.:** I ўсё ж хотэй беларускіх паэтаў наўсълед за Максімам Багдановічам найперш дбаў пра агульна-

чалавечыя каштоўнасці? Паколькі – усе мы разам ляцім да зор?

**Н. Г.:** Найперш Янка Купала. А з маіх сучаснікаў, каго ня толькі ведаў, але і меў гонар сябраваць, назаву Максіма Танка. Гэта паэт эўрапейскага ўзроўню. Але ці можам мы сказаць, што ён недастатковая нацыянальны? Не. Тое самае Аркадзь Куляшоў – паэт эўрапейскага і нават сусветнага гучання. Я так лічу: кожнаму сапраўднаму паэту, якімі повязямі ён ні прывязаны да сваёй малой радзімы, абавязкова баліць, павінна балець тое, што баліць усім людзям, дзе б яны ні жылі па ўсёй плянэце.

**М. С.:** Пасъля ўсіх ператрусаў беларускага календара, пасъля адмены адных съвятаў і ўвядзення другіх якія даты вы адзначаеце?

**Н. Г.:** Галоўнае съвята для мяне – Дзень Волі, 25 Сакавіка. Потым – старыя народныя съвяты: Новы год, Каляды, Вялікдзень, Радаўніца, Купальле, Дзяды. Съвята абаронцаў Айчыны... Я яго съвяткаў бы, але чаму яно прыпадае на 23 лютага? Калі б яно прыпадала на 8 верасьня! Выдатная дата – мы абаранялі Айчыну! Божа мой, якое б гэта было выдатнае съвята! Я вельмі хацеў бы, каб у нас быў Дзень жанчыны. Але зноў – чаму нейкія там нямецкія сацыял-дэмакраткі пастанавілі съвяткаваць 8 Сакавіка? Тут ёсьць пытаныні. Таму я стараюся быць ветлівым у такія дні, але не могу гэтых датай прыняць да сэрца, як я прымаю вялікія нашы народныя съвяты.

**М. С.:** Вы назвалі сваім галоўным съвятаам 25 Сакавіка. Вы ж нараджэння паваеннага, у літаратуру прыйшлі на пачатку 1950-х, калі ўсё беларускае заганялася па ціхіх кутках ды вясковых школках. А калі вы ўпершыню пачулі, што ёсьць такая гісторычная дата – 25 Сакавіка?

**Н. Г.:** Думаю, гэта адбылося неўзабаве пасъля вайны. Быў такі паваенны падручнік па гісторыі Беларусі, і вось у ім у сувязі з усталяваннем са-

вецкай улады ў рэспубліцы згадвалася і дата 25 сакавіка – вядома ж, у цалкам нэгатыўным канцэсьце, з асуджэннем, як акцыя ворагаў беларускага працоўнага народу, якую зладзілі ідэолягі беларускага буржуазнага нацыяналізму. БНР падавалася як нешта страшнае для лёсу Беларусі. Дык вось, пра 25 Сакавіка я ўпершыню даведаўся яшчэ падлеткам, мне было 15–16 гадоў. Ня буду гаварыць, што мне сёньня сорамна. Чаго ж тут саромецца... Горка, крыўдна, але доўгія гады я давяраў афіцыйнай ідэалёгіі сапраўды думаў, што ў 1918-м нейкія незычліўцы, ворагі хацелі зла нашаму народу, выступалі супраць утварэння БССР... І паварот у маёй съядомасці адбыўся дзесьці ў канцы 1950 – пачатку 1960-х гадоў.

**М. С.:** Падчас вашага дэпутацтва ў Вярхоўным Савеце ў 1991 годзе прымалася Закон аб съявточных днях. Што перашкодзіла 25 Сакавіка стаць агульнадзяржаўным съятам?

**Н. Г.:** Гэта ўсё рабілася на маёй памяці і з майм удзелам. У 1991 годзе на вераснёўскай сэсіі называ дзяржавы «Рэспубліка Беларусь» была зацверджаная, герб «Пагоня» быў зацверджаны, белачырвона-белы сцяг быў зацверджаны. Назву сталіцы не зацвердзілі. Як мог, я, будучы старшынём парлямэнцкай камісіі і дакладчыкам па гэтых пытаннях, даводзіў, што трэба *Менск* зрабіць, што *Мінск* нам насадзілі чужакі. *Менск* не прайшло. А съяты зацвярджаліся на наступнай сэсіі, у кастрычніку. І мне зноў выпала быць дакладчыкам. У праекце закону была дата 25 Сакавіка – як Дзень Рэспублікі. Але не было ў тым сэпісе 7 Лістапада. Балышня дэпутацкага корпусу, камуністы, былі пакрыўджаныя, абражаныя, і яны началі змагацца супраць 25 Сакавіка і адначасова з тое, каб вярнуць 7 Лістапада ў сэпіс дзяржаўных съятаў. Урэшце не прайшло ні тое, ні другое. Памятаю, як у траўні 1993 году пачаў са мною даверлівую размову дэпу-

тат-камуніст Качан: «Вы, напэўна, ведаецце, што мы, камуністы ў Вярхоўным Савеце, рыхтуемся ўнесыці на разгляд сэсіі пытанье аб тым, каб вярнуць у лік съятаў 7 Лістапада. У нас да вас вялікая просьба: мы вас у свой час падтрымалі, падтрымайце і вы нас. У крайнім выпадку, не выступайце супраць нашай ініцыятывы, не бярыце слова». «Прабачце, – адказаў я, – вы не далі ўзаконіць Свята Рэспублікі – 25 Сакавіка!» «Ну, – сказаў Качан, – гэта немагчыма было, каб мы, камуністы, галасавалі за съята БНР. Гэта немагчыма!»

**М. С.:** І ўсё ж дзень 25 Сакавіка аднойчы съяўткаўся на дзяржаўным узроўні. Адбылося гэта на 75-я ўгодкі БНР, у 1993-м. Як такое магло стацца: съята бясплатуснае, а адзначалася як дзяржаўнае?

**Н. Г.:** Як бачыце, гэта было, значыць, магло быць. Можна гаварыць пра пэўнае двоеўладзьдзе ў тагачаснай Беларусі. Сыпікер Вярхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч, фактычна галава дзяржавы, займаў адну пазицыю, а прэм'ер-міністар Кебіч і балышня дэпутатаў у Вярхоўным Савеце – другую. Але на той час дэмакраты мелі моцную падтрымку грамадзкасці, і выкананччая ўлада адкрыта забараніць съяўтканье 25 Сакавіка пабаялася. І съята было арганізаванае найлепшым чынам. Я гэта добра памятаю, бо мне выпаў гонар яго адкрываць. Праходзіла ўрачыстая вечарына ў вялікай залі філярмоніі. У прэзыдыюме – Станіслаў Шушкевіч, Васіль Быкаў, натуральна, быў Зянон Пазняк. Присутнічалі і госьці – старшыня Рады БНР Язэп Сажыч, наш знакаміты съпявак Данчык... Залія была перапоўненая, і партэр, і ўсе бальконы. І што рабілася ў залі! Як слухалі! Якія былі воплескі!.. Як усім адчуваўся, якое гэта вялікае ўсенароднае съята! Што было далей – мы ведаєм. Нам не удалося ўтрыманца на той вышыні, якая ўжо была заваяваная.

**М. С.:** Дата 25 Сакавіка знайшла адлюстраванье

ў беларускай літаратуры, найперш у паэзіі беларускай эміграцыі: Натальлі Арсеньневай, Міхася Кавыля, Уладзімера Дудзіцкага... Не абміналі гэтай тэмамі і пісьменьнікі Заходній Беларусі. А ці згадваўся сакавік 1918-га ў літаратуры БССР?

**Н. Г.:** Згадваўся ў літаратурнай публіцыстыцы 1920-х гадоў, найперш у часопісе «Полымя рэвалюцыі». Ацэнка давалася нэгатыўная, станоўчай ацэнкі проста не магло быць. Майце на ўвазе, што літаратары, якіх цікавіла гісторычная тэма, былі вымушаныя прыслухоўвацца да голасу ідэолягіі, да голасу афіцыйных гісторыкаў. Гісторыяграфія Беларусі XX ст. водападзелам мела адносіны да БНР. Панавала думка, што беларускі народ не прыняў гэтай падзеі, лічыў яе чужой. І пісьменьнікі мусілі ісьці за афіцыйзам. Хоць завуалявана гэтая тэма ў літаратуры праходзіла. Скажам, у паэзіі Янкі Купалы. А так... «Прыняў ці не прыняў народ Беларускую Народную Рэспубліку?» «Не прыняў!» – у тысячи глотак кричалі афіцыйныя ідэолягі, публіцысты, навукоўцы. Ну, а хто ж мог дазволіць пісьменьнікам ухвалына адавацца пра БНР? Адразу пасъследавала б пакаранье, і вельмі жорсткае.

**М. С.:** А як ставіліся да Акту 25 Сакавіка старэйшыя пісьменьнікі? Ня ў друку, зразумела, а ў прыватных гутарках?

**Н. Г.:** Хто са старэйшых мог расказаць мне, маладому чалавеку, пра БНР? Усе баяліся. Але, вось ведаеце, дзіўна... Нешта недзе прасочвалася. Я памятаю, паэт Сяргей Дзяяргай пару разоў да тэмам разгрому нацыянальной інтэлігенцыі вяртаўся. Ну, і пытаныні ўзынікалі. Як яны маглі не ўзынікаць? 1946 год. На гарышчы хаты майго вясковага сябра мы знайшлі старыя беларускія газэты, дзе былі зъмешчаныя вершы Тодара Кляшторнага, Цішкі Гартнага... Я ня чуў пра такіх пісьменьнікаў, дзе яны падзеліся? Памятаю, як Зінаіда Бандарына вывела мяне ў сквэр, селі на лаўку. І пытае (а быў

1954 год): «Ці чыталі вы што-небудзь Дубоўкава?» Я пахітаў адмоўна галавою. І яна мне пачынае чытаць па памяці: «О Беларусь, мая шыпшина...» І чытае да канца ўвесь верш. Я быў проста агаломшаны – такое моцнае ўражаныне зрабіў на мяне гэты твор! Вось бачыце, якім тонкім ручачкамі праходзіла ў душу маладога чалавека тэма нацдэмаў, тэма змагання за Беларусь... Ужо недзе на мяжы 1950–1960-х гадоў я пазнаёміўся з Васілем Быковым, і мы вельмі лёгка адразу сышліся. Ён мне расказваў пра рэчы, якія аніяк ня ўкладваліся ў рамкі афіцыйнай ідэалёгіі. Пытала: «Адкуль табе гэта вядома?» А ён: «І ты можаш пра ўсё гэта даведацца, калі маеш прымач. Круці ноччу прымач і слухай «Свабоду». Прислухаўшыся да яго парады, я з таго часу і слухаю «Свабоду».

**М. С.:** А ці памятаеце вы той дзень, калі ўпершыню сталі пад бела-чырвона-белы сцяяг?

**Н. Г.:** Думаю, адбылося гэта 19 верасеня 1991 году ў залі Вярхоўнага Савету, калі сцяяг унесылі. Хоць, можа, і раней: я ж хадзіў на мітынгі, часам выступаў на іх. У кожным разе хай будзе багаславёны той дзень, калі я стаў пад гэты сцяяг. Памятаю, як бела-чырвона-белы сцяяг быў узянуты над будынкам былога ЦК КПБ. А я живу праз вуліцу. І мая жонка Ніна Іванаўна, бывала, вечарам кажа: «Адзяўся! Пойдзем». – «Куды?» – «Пайшлі! Менш гавары». Ну, калі так настойвае... Я вельмі паважаў жонку, ну, не ў карчму ж яна мяне запрашае. Значыць, нешта вельмі сур'ёзнае задумала. Выходзім да Купалаўскага тэатру. І Ніна Іванаўна штурхae мяне пад локаць: «А цяпер паглядзі». А над будынкам на ветры ў съвятле пражэктараў палашчацца вялікі бела-чырвона-белы сцяяг! І жонка зноў: «Во, дажыліся, дачакаліся! Віншую!»

**М. С.:** Сёняня нават у асяродку дэмакратычным можна пачуць меркаваныні, што і чырвона-зялёны сцяяг нам не чужы. Маўляў, трэба ўвесыці два

памяткі – дзяржаўны съцяг і гістарычны, – і тады беларускі народ нарэшце зъяднаеца. Як вы ставіцеся да такога яднаньня?

**Н. Г.:** Я – за яднаньне нацыі, за еднасць беларускага народа. Але пры адной катэгарычнай умове: яднанье павінна адбывацца на грунце нацыянальнай ідэі, свабоды, незалежнасці, сувэрэнітэту, пры ўмове вяртаньня нашай нацыянальнай сымболікі, сапраўднай дзяржаўнасці беларускай мовы. Але съмешна гаварыць пра яднаньне, стоячы на дыямэтральнай супрацьлеглых пазыцыях. У Беларусі сёньня пры ўладзе знаходзіцца антынацыянальны, антыбеларускі рэжым. А як яго іначай называць, калі я тыднямі па БТ ня чую беларускай мовы, ня бачу перадачаў, дзе б гаварылася праўда пра нашу гісторыю, у tym ліку і пра БНР, пра Акт 25 Сакавіка. А калі гэтага нічога няма, то якое можа быць яднаньне? З кім? Усе народы ў съвеце, наколькі я ведаю гісторыю, аб'ядноўваліся ўрэшце на грунце нацыянальнай ідэі. Нават калі знаходзіліся пад прыгнётам палітычных рэжымаў. Дык чаму мы не змагаемся за нацыянальныя інтарэсы, як змагаюцца ва ўсім съвеце? Давайце з гэтага пачнем. Па-за гэтым мне вельмі сумнёўнай здаецца любая палітычная дзейнасць – і правых, і левых. Нас можа зъяднаць толькі беларуская нацыянальная ідэя. Толькі зъяднаныя гэтай ідэяй, мы дойдзем да беларускай Беларусі.



*Алесь Шатэрнік* – скульптар, мастак. Выпускнік Беларускага тэатральна-мастацкага інстытуту. Аўтар шматлікіх манументальных кампазыцый, прысьвечаных выдатным дзеячам нацыянальнай гісторыі і культуры. Сябра мастацкай суполкі «Пагоня» Беларускага саюзу мастакоў. Народзіўся ў 1940 годзе ў горадзе Іванава (Расея). Жыве ў Менску.

## Алесь Шатэрнік: «“Пагоню” на камені я абавязкова дараблю»

4 лістапада 2001 году

Камень, жалеза і золата – вось тыя вечнатрываляя матэрыялы, якія, паводле вызначэння клясыка, прыдатныя для скрыжалаў гісторыі. И насамрэч, што больш надзеінае за камень? Эгіпецкія піраміды і помнікі дойлідства, надмагільныя помнікі і закутыя ў گраніт узьбярэжныя, тысячагадовыя крыжы і расьцяганыя па музеях жорны – усё з каменя. И жалеза, і золата гатовыя паслужыць фігурнай аздобкай яго вялікасці Каменю. Ператварыць камень у падатлівы матэрыял умее скульптар Алесь Шатэрнік, які пілуе валуны, як дровы, а потым выштукоўвае з каменных брылаў свае скрыжалі.

**Міхась Скобла:** Спадар Алесь, у прафесіі скульптара шмат таямнічага, таму я прапаную пачаць з азоў. Наш сусед у вёсцы неўзабаве паслья вайны, маючи надзвычайнную сілу ў руках, зрабіў сабе каменны съвіран. Адмысловы молатам абчасаў і склаў камяні так, што съцяна выглядала як суцэльная. А якая сучасная тэхналёгія апрацоўкі каменю?

**Алесь Шатэрнік:** Скульптар перад тым, як пачаць працу, вельмі ўважліва аглядзе камяні, адбірае патрэбны – каб на ім не было трэшчынаў і пашкоджанняў. А тэхналёгія ды інструменты тыя самыя – долата, малаток, і, як той дзяцел, цюк-циук – дзяйубеш камень. Што праўда, апошнім часам зьявіліся спэцыяльныя электрычныя машынкі, што дазваляе паскорыць працу. Даўней вялізну брылу як можна было перавезьці? Таму камень драбніл на месцы. Настаўляліся кліны ў радок у прадзеўбаныя сантымэтраў на пяць дзіркі, і скульптар біў па іх, нібы граў на ксыляфоне. Калі ён удала вызначаў на-

прамак, брыла расколвалася, атрымліваліся пліты. Часцей за ўсё скульптарамі выкарыстоўваецца мармур. Ён шмат дзе ў съвеце ёсьць – знакамітая карарскія, італьянскія мармуры. За савецкім часам да нас мармур трапляў з Уралу. Але ў самой Беларусі камянёў якасных хапае. Тыя ж валуны ледніковага перыяду – цудоўны матэрыял для скульптара! У Мікашэвічах здабываюць добры камень. Але тамтэйшы кар'ер амаль выбралі падчас савецкіх новабудоўляў, зь мікашэвіцкага каменю рабілі гравій. А можна было рабіць выдатныя манумэнты!

**М. С.:** Днямі ў Полацку была ўсталяваная ваша скульптурная кампазыцыя «Крывічы», прысьвечаная заснавальнікам гораду. На цырымоніі адкрыцця полацкі мэр паабяцаў неўзабаве ўсталяваць у горадзе яшчэ адзін помнік – на гэты раз воінам-інтэрнацыяналістам (што, вядома ж, больш адпавядае ідэалягічным устаноўкам сёньняшняй беларускай улады). Як вам удалося паставіць у Полацку «Крывічоў»?

**А. Ш.:** Тут я мушу вам запярэчыць. Полацкія ўлады якраз добра разумеюць, што Полаччына – старэйшая зямля. Мэр Полацку Ўладзімер Тачыла робіць добрую справу, ён выступае акурат за тое, каб аднавіць векавечную спадчыну. Памятаце, колькі спрэчак было наконт помніка Эўфрасінні Полацкай? Але ж помнік стаіць! Мэр хоча ўсталяваць у горадзе помнік Сімяону Полацкаму, ня толькі воінам-інтэрнацыяналістам, на які, дарэчы, палаchanе сабралі гроши. Над «Крывічамі» я працаваў доўга. Не заўсёды скульптуру шанцуе на ажыццяўленыне сваіх мараў. Жывапісцу прасьцей: узяў пэндзаль, фарбы, тканіну – і пішаць. Я гісторыю Беларусі пачаў вывучаць яшчэ ў канцы 1970-х гадоў, тады мінуўшчына многіх мастакоў вабіла. Я зрабіў тры кампазыцыі, прысьвечаныя тром прabelарускім плямёнам: крывічам, дрыгавічам і радзімічам. У іх я ўбачыў паэтычную мэтафору. Кампазыцыі

называліся: «Крывічы. Стыхія вады», «Дрыгавічы. Стыхія зямлі», «Радзімічы. Стыхія агню». З гэтых стыхій і ўтварылася Беларусь. Кампазыцыі я зрабіў з шамоту. Яны ў 1987 годзе выстаўляліся ў Палацку, там, у музэі, і засталіся. Тады ж я ў Палацку пазнаёміўся з Мікалаем Ільніцкім, і ўжо тады мы зь ім марылі пра ўсталіванье «Крывічоў» на гарадзкой плошчы. І вось у 2001 годзе наша мара зъдзейсьнілася.

**М. С.:** Вы даўно працуце ў станковай і манументальнай скульптуры, стварылі цэлую галерэю выдатных дзеячаў нацыянальнага руху: «Рагнеда», «Вітаўт», «Мікола Гусоўскі», «Максім Багдановіч», «Якуб Колас». І вось цяпер – «Крывічы». І гэта натуральна, калі гісторыя краіны ўвечененая ў скульптурных выявах. Але што рабіць з помнікамі дзеячам, якія да гісторыі Беларусі маюць апасродкаванае, а то і зусім ня маюць ніякага дачыненія, праста ёсьць спадчынай мінулых эпохаў? Прыкладаў можна прывесці безыліч: Жукаў у Слуцку, Леў Талстой у Палацку, Чапаеў у Горадні, Ленін у кожным райцэнтры... У незалежнай Беларусі яны маюць права на існаванье?

**А. Ш.:** Гэта абсурд, калі Леніну замест адпалай гіпсавай рукі прымакоўваюць драўляную, як гэта было нядыўна на Берасьцейшчыне. І ўсё ж спэцыяльна я помнікі не ламаў бы. Час усё расставіць па сваіх месцах. Я з павагай стаўлюся да скульптараў-калегаў, якія ў свой час ляпілі савецкіх стодзіў. Часам і сярод Ленінаў трапляюцца цікавыя работы. Дарэчы, многія з іх зробленыя з гіпсу і бетону, так што самі неўзабаве разбурацца. Вазьміце манументы часоў фашысцкай імперыі – там жа ёсьць сапраўдныя творы мастацтва. А эгіпецкія фараоны, яны хтобылі – барбары, тыраны? Прайшло некалькі тысячячаў гадоў, і яны для нас – найперш шэдэўры мастацтва... Я разумею нашу сённяшнюю прагу свабоды, асабліва пасля працяглага існаванья

ў савецкай імперыі. Я таксама прымакаў удзел у мітынгах. Але рамантычны настроі мінуліся, цяпер трэба больш талерантна ставіцца да падобных рэчаў. Калі робіцца рэканструкцыя плошчы, то тады і трэба вырашыць лёс помнікаў. Вось помнік Леніну работы Маніэра на плошчы Незалежнасці – яго мо і трэба прыбраць, але яшчэ не прысьпеў час. Ён пасуе да гэтага архітэктурнага ансамблю. А калі будзе рэканструяванца плошча, то яго неабходна замяніць на помнік Незалежнасці.

**М. С.:** Нядыўна былі Дзяды, многія людзі адведвалі магілы родных. Сотні людзей пры съятле съвечак памянулі ў Курапатах тых, хто знайшоў там вечны супачын. Вы нярэдка атрымліваеце замовы на надмагільныя помнікі. Скажам, вы зрабілі надмагільлі Mixасю Ткачову, Генадзю Каҳаноўскаму, Анатолію Майсеню. Якім, на вашу думку, павінен быць мэмарыял у Курапатах?

**А. Ш.:** Яшчэ ў 1989 годзе, калі мы ставілі ў Курапатах крыж з шыльдай «Пакутнікам Беларусі», мы думалі над tym, якім павінен быць мэмарыял. Але абставіны зьмяніліся, і сённяня тыя варыянты не падыходзяць. Сённяня неабходна выкарыстаць тое, што каля Курапатаў праходзіць кружная дарога, што многа людзей будуць праяжджаць міма. Можна пусціць дарогу па двух баках, як у Воўкавічах, гэта два кіляметры ад Менску па Берасьцейскай шашы. Там дарогай «абхоплены» матэль, ён апынуўся як на высьпe. Можна было б зрабіць, каб Курапаткі лясны масіў таксама быў «абхоплены» двумя рукавамі кружной дарогі. Зрабіць падземныя пераходы, каб людзі маглі прайсці. І ававязкова трэба ў Курапатах узвесці Храм памяці бязвінна загінульых. Памятаю, у 1994 годзе, падчас афіцыйнага візиту ў Беларусь прэзыдэнта ЗША Біла Клінтанана, была зь ім сустрэча ў Курапатах. Там якраз усталівалі мармуровую лавачку з надпісам «Народу Беларусі – ад амэрыканскага народу».

Я вырашыў аддзячыць спадару Клінтану за павагу да наших святыняў і перадаў яму праз амбасаду не-вялічкую скульптурную выяву заступніцы Беларусі святой Эўфрасіні Полацкай. Праз пэўны час мне з Вашынгтону прыйшоў падзячны ліст ад прэзыдэнта ЗША. Калі я даведаўся, што ў Курапатах нейкія вандалы паламалі ту ю мэмарыяльную лавачку, мне зрабілася непамысна. Хлопцы з БНФ прывезылі яе ў маю майстэрню, і я вырашыў яе адрестаўраваць. Лавачка расколатая папалам, і мне будзе ня вельмі складана змацаваць яе. Цяпер я акурат і займаюся яе аднаўленнем. Пайшлі чуткі, што лавачку з Курапатаў скралі. Не, яна ў мяне. Думаю, што мы яе неўзабаве зноў усталюем на ранейшым месцы.

**М. С.:** Падчас адной з вандровак па Віцебшчыне, у ваколіцах Шаркаўшчыны, мы з дарогі ўбачылі незвычайны камень з высечанай на ім «Пагоняй». Мясцовы дасьведчаны чалавек нам патлумачыў, што гэта незакончаная работа Алеся Шатэрніка. Ці завершылі вы ту ю каменнью «Пагоню»?

**А. Ш.:** Я правёў каля таго каменю два мастацкія пленэры, прысьвеченныя Язэпу Драздовічу. Жывапісцы пісалі карціны, я дзёйб камень. Электрычнасці там не было, так што ўсё прыходзілася рабіць уручную. Памятаю, толькі пачаў працу, як прыехалі хлопцы на роварах і кажуць: у вас хата гарыць! А там, за 150 кілямэтраў ад Менску, у мяне лецішча. Я ўсё ж зрабіў апошні штрых і толькі тады паехаў. Хату тушилі вяскоўцы безь мяне, але не ўратавалі – згарэла. Дзякую Богу, усе жывыя засталіся. Найбольш шкада было журавінаў – жонка назьбрала 10 вёдраў... Наступным годам я зноў паехаў на Віцебшчыну і працягваў свою работу. Але яна да гэтай пары, на жаль, не завершана. І ўсё ж «Пагоню» на камені я абавязкова дараблю!



## Мікалай Пінігін –

тэатральны рэжысэр. Закончыў Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут. Працаваў у Расейскім драматычным тэатры імя М. Горкага ў Менску, у Вялікім аkadэмічным драмтэатры імя Г. Таўстаногава ў Санкт-Пецярбургу, цяпер – галоўны рэжысэр Нацыянальнага драматычнага тэатру імя Я. Купалы. Сярод пастановак – «Тутэйшыя» Я. Купалы, «Ідылія» і «Пінская шляхта» В. Дуніна-Марцінкевіча. Нарадзіўся ў 1957 годзе ў горадзе Ізюм на Харкаўшчыне (Украіна). Жыве ў Менску.

## Мікалай Пінігін: «Састарэлый дэкарацыі ў «Тутэйшых» – гэта хлусьня»

5 сінэжня 2001 году

Два тыдні таму на галоўнай тэатральнай сцэне краіны – у Нацыянальным тэатры імя Янкі Купалы – адбылося беспрездэнтнае здарэньне. За некалькі гадзінай да пачатку спектакля «Тутэйшыя», паставленага па аднайменнай купалаўскай п'есе, паказ адміністратара. Ніхто ня быў папярэджаны загадзя – ні акторы, занятыя ў «Тутэйшых», ні гледачы, якія набылі квіткі менавіта на купалаўскую п'есу. Адміністрацыя тэатра замест п'есы Я. Купалы ні з пушчы ні з поля паставіла ў рэпэртуар «Свае людзі – паладзім» А. Астроўскага. Купалаўскіх «Тутэйшых» забаранілі ўжо як мінімум пятым разам. У 1927 годзе, неўзабаве пасля выхаду ў сьвет, быў зынішчаны трэці том першага Збору твораў Купалы, дзе была надрукаваная п'еса. Годам раней, у 1926-м, Галоўліт забараніў «Тутэйшых» на сцэне 1-га Беларускага дзяржаўнага тэатру (сёняняшняга Купалаўскага) – у пастаноўцы рэжысёра Мікалая Папова. На пачатку 1980-х у выдавецтве «Мастацкая літаратура» быў рассыпаны набор зборніка «Спадчына», дзе пасля больш як паўекавога замоўчаньня была спроба надрукаваць «Тутэйшых». І нарэшце, у 1982 годзе рэжысёру Магілёўскага драмтэатра Валеру Маслынку было настойліва рэкамэндавана пасля двух паказаў, у Магілёве і Менску, зъняць «Тутэйшых» з рэпэртуару. Што і было зроблена. Калі б існаваў беларускі адпаведнік Кнігі рэкордаў Гінэса, то варты было б занесьці туды і Купалаўых «Тутэйшых» – як самы шматпакутны, пяцёрачы (!) забаронены твор у беларускай літаратуре. Мы спэцыяльна счакалі два тыдні. А мо памылачка выйшла, мо нехта некага

ня так зразумеў? А мо вернуцца «Тутэйшыя» на перадкалядную тэатральную афішу? Цішыня. Маўчыць адміністрацыя Купалаўскага тэатру. Маўчачы Саюзы пісьменнікаў і тэатральных дзеячаў. Мы вырашылі разабрацца, што ж насамрэч адбылося з «Тутэйшымі»? У гутарцы бяруць удзел рэжысёры Мікалай Пінігін, які ў 1993 годзе за пастаноўку «Тутэйшых» на Купалаўскай сцэне стаў ляўрэатам Дзяржпрэміі, паэт Леанід Дранько-Майсюк і дасыльчык літаратуры дацэнт Гарадзенскага дзяржуніверситету імя Янкі Купалы Ігар Жук.

**Міхась Скобла:** Першае маё пытаныне – рэжысёру Мікалаю Пінігіну. Ці была для вас нечаканасцю раптоўная адмена спектакля 14 лістапада?

**Мікалай Пінігін:** Не, не была. Я ня так часта бываю цяпер у Менску, але падчас кожнага прыезду я пытаўся ў актораў, якія занятыя ў «Тутэйшых»: чаму не ідзе спектакль? І мне адказвалі: ідуць выбары – у мясцовыя органы ўлады, прэзыдэнцкія ці нейкія іншыя. Ва ўсялякім разе падчас нейкіх палітычных кампаній спектакль, як правіла, не ішоў. Ніхто ніколі гэтага не тлумачыў. Пасля восеньскай палітычнай кампаніі\* «Тутэйшыя» павінны былі зноў зьявіцца на сцэне, але не зъявіліся. Таму, паўтаруся, гэта не было для мяне нечаканасцю.

**М. С.:** Я так зразумеў, што вам як рэжысёру нават нічога не паведамілі?

**М. П.:** Не. А хто я такі?..

**М. С.:** Скажыце, ці магчыма нешта падобнае ў санкт-пецярбурскім Вялікім акаадэмічным драмтэатры імя Таўстаногава, дзе вы цяпер працуе??\*

\*Маюцца на ўвазе выбары прэзыдэнта Рэспублікі Беларусь.

\*\*З 2009 году М. Пінігін – галоўны рэжысёр Нацыянальнага акаадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы.

**М. П.:** Там гэта немагчыма, таму што сёньня ніякай палітычнай цэнзуры для тэатраў у Радзе не існуе. Больш за тое, калі я нядаўна ехаў у піцерскім мэтро, пабачыў на вагонным акне вялікі рэкламны плакат Радыё Свабода.

**М. С.:** Днямі ў Купалаўскім тэатры праішоў бэнэфіс народнай артысткі Беларусі Марыі Захарэвіч, якая, нагадаю, выканала ў спектаклі «Тутэйшыя» ролю Ганулі Зношчыхі. Такім чынам, жыцьцё тэатра працягваецца. А як аднесціся да нечаканай адмены «Тутэйшых» у калятэатральным, творчым асяродку? Пытаныне Леаніду Дранько-Майсюку, які жыве ў сотні-другой мэтраў ад тэатра і, напэўна, ведае ўсю інфармацыю.

**Леанід Дранько-Майсюк:** Ад майго дому да Купалаўскага тэатра 752 крокі. Гэта ня жарт. Я гэту адлегласць перамераў вельмі дакладна ў той час, калі звязваліся на сцэне «Тутэйшыя», на якія я хадзіў разоў пятнаццаць. Я сёньня прыгадваю тыя дні, калі мы з табой, Мікалай, стваралі, прыдумвалі вершы-зонгі да твайго спектакля «Дракон» паводле вядомай п'есы Я. Шварца. І вось ты тады спытаўся: «А які сэнс закладзены Купалам у «Тутэйшыя»?» І я зразумеў, што калі ты паставіш гэты твор, то спектакль будзе мець незвычайны, фэнамэнальны, фаеричны посыпех! Што неўзабаве і сталася. «Тутэйшыя» – гэта ня проста спектакль. Гэта цэлая эпоха, прычым ня толькі ў нашым тэатральным існаванні, але і ў беларускім культурным жыцьці.

**М. С.:** Наступнае сваё пытаныне я адрасую ў Горадню, дзе з намі на тэлефоннай сувязі Ігар Жук. Скажыце, Ігар, за што забаранялі «Тутэйшых» у 1920-я гады?

**Ігар Жук:** Кантэкст тагачаснай забароны змыкаецца з днём сёньняшнім. У 1922 годзе Галаўліт, які падпрадкоўваўся палітычнаму аддзелу ЦК КПБ, дазволіў надрукаваныне п'есы «Тутэйшыя» ў часопісе «Полымя». А калі расейскі рэжысэр

Мікалай Папоў пасправаў паставіць яе на сцэне, то ўлада забараніла гэтую пастаноўку. П'еса была адпраўленая на дапрацоўку аўтару, Купала нібыта павінен быў яе паправіць. Хоць Купала, мы пра гэта ведаем дакладна, лічыў п'есу ня выдумкай, а цалкам узятай з тагачаснага беларускага жыцьця. За тагачаснай забаронай «Тутэйшых» мы можам бачыць забарону існаваньня беларускай нацыі – акурат у момант чарговай хвалі Адраджэння. Тады гэтая справа выглядала як цалкам палітычная, як, зрэшты, і сёньня.

**М. С.:** Нагадаю, што гады два таму новапрызначаны дырэктар Купалаўскага тэатра Генадзь Даўдык публічна заявіў, што «спектакль «Тутэйшыя» трэба прычасаць». Тады ж нібыта сапсаваўся мэханізм, які падымаў дзіцячу калыску, да якой у фінале п'есы прымакаўвалася бела-чырвона-белае палотнішча. Але мэханізм тады наладзілі. Сёньня афіцыйная прычына адмены спектакля – зношанасць дэкарацый. Пытаныне Мікалаю Пінігіну: колькі часу можа спатрэбіцца на тое, каб змазаць колы ў выязной батлейцы, надраіць да бліскучай пажарнай каскі Мікіты Зноска ды пашыць новы партфэль прафэсару Сыпічыні?

**М. П.:** Я адпрацаваў 12 гадоў у Купалаўскім тэатры, гэта мой родны тэатар. Я ня маю ні на каго крыўды. Спектакль, як за савецкім часам, не рэкамендавана ставіць. І мы, я лічу, ніколі не даведаемся, хто канкрэтна не рэкамендаваў. Можа, гэта зрабіў нейкі дробны чыноўнік Міністэрства культуры, можа, нехта перастрахаваўся, а можа, забарона ідзе з самага верху. А тое, што дэкарацыі са старэлі і іх трэба мяніць, – гэта хлускія. Таму што ў панядзелак, 12 сінегня, як мне расказвалі акторы, адбылася рэпэтыцыя, і ўсё там рухалася ды працавала. І раптам у сераду – за адзін дзень – дэкарацыі маральна і фізычна са старэлі... Гэта, паўтараю, хлускія!

**М. С.:** Вядома, што Гарадзенскі тэатар лялек у

свой час таксама ставіў «Тутэйшых». Ці доўга спектакль пратрымаўся ў рэпэртуары там?

**I. Ж.:** Гады два, калі не памыляюся. П'еса дазваляла пастаноўку на лялечнай сцэне. Рэжысэр Мікалай Андрэеў вельмі творча падышоў да п'есы. Фігуры Ўсходняга і Заходняга вучоных паўсталі ну проста незвычайна! Рэжысэр паклаў на сцэну вялікую карту Беларусі. І вучоныя замест таго, каб яе вывучаць (да чаго абавязвае статус вучонага), пачалі яе разъдзіраць. Сцэна, акторы і гледачы ў залі замкнуліся агульнай нерухомай прасторай. Ніводнага руху – апрача бойкі дзвіюх недарэчных фігураў у акадэмічных мантыях. Атрымалася, што і гледачы, і лялькі сталі пасіўнымі сузіральнікамі нашага нацыянальнага сіроцтва. Выдатнае было рэжысэрскае вырашэнне! Натуральна, я далучаюся да высокіх ацэнак спектаклю, створанага Мікалаем Пінігінам. У нас ня кожнае стагодзьдзе нараджаецца Янка Купала і ня кожнае стагодзьдзе прыходзіць на беларускую сцэну Мікалай Пінігін! І, бачачы такія адносіны ўладаў да ягонай працы, толькі шкадаваць даводзіцца... Я ахвотна веру ў тыя 752 крокі, якія самотна робіць Дранько-Майсюк, ідучы да Купалаўскага тэатра, але я ня веру, што гэтым незразумелым крокам уладаў завершицца тэатральны лёс «Тутэйшых» – ужо ў наш час.

**M. С.:** Ігар, відавочна, што «Тутэйшыя» ў любым варыянце, нават у лялечным, – вострапалітычны твор. Пасыля таго як улады практична разагналі тэатар «Вольная сцэна», гаварылася пра тое, што прынц Мамабук – старшыня Бусяросі і герой адной з пастановак Валерыя Мазынскага – надта ўжо нагадваў аднаго беларускага палітыка. А ў чым сёньня актуальнасць «Тутэйшых»? Каго нагадваюць героі гэтай п'есы?

**I. Ж.:** Давайце паставім пытаньне трошкі па-іншаму. Чаму героі «Тутэйшых» вечна актуальныя? Таму, што рэчаінасць ня ўмольна піша для Бела-

русі адзін і той жа тэкст. І пакуль гэты тэкст ня будзе напісаны нашай уласнаю рукою, з нашай прапісной літары, «Тутэйшыя» будуць заставацца поўным тэктуюальным заменінкам рэчаінасці. А каго на-гадваюць героі... Напомню некалькі цытатаў з п'есы: «Эх каб я быў, между прочым, царом, завёў бы я ад Азіі да Аўстраліі, ад Афрыкі да Амэрыкі, ад Смаленска да Бэрліна адзін непадзельны рускі язык і жыў бы сабе прыпяваючы». Гістарычныя алюзіі, мяркую, даволі празрыстыя. Альбо: «Сюда градзёт большэвік». Ну, багі мае! Гэта ж наш сёньняшні дзень, лічы. Ды і сама ідэя бязбазыкавіча, якая знайшла яскравае ўласбленне ў Мікіце Зноску... Янка Купала, наперакор усёй тагачаснай літаратурнай традыцыі, замахнуўся на нешта нябачанае, што ў беларускай літаратуры было яшчэ нулявым цыклем. Купала стварыў грандыёзны, усёадымны, з разылікам на гістарычную мінуўшчыну і перспектыву, вобраз безнацыянала. Вось якраз у гэтым – найбольшая прысутнасць «Тутэйшых» у нашым часе.

**M. С.:** Многія творы Купалы былі непажаданыя за савецкім часам. Некаторыя з іх нават ня згадваліся ў энцыкліпэдычным даведніку «Янка Купала», што выйшаў у сьвет у 1986 годзе. Напрыклад, верш «Акоў паломаных жандар – сядзіць расейскі чынадрал...». Цікавая гістарычная даведка: аказваецца, у 1942 годзе ў акупаваным Менску немцы забаранілі пастаноўку купалаўскай «Паўлінкі». З такой матывацый – у п'есе прыгадваецца імя Максіма Горкага, а яшчэ з тae прычыны, што «сам автор Я. Купала как будто находится в Москве». Як бачым, творы Купалы былі недаспадобы акупантам рознай масыці... І апошнія пытаньне – усім тром уздельнікам гутаркі. У чым значнасць Янкі Купалы асабіста для вас?

**L. Д.-М.:** Творы Янкі Купалы ня толькі для чужынцаў у розны час былі непажаданыя, яны нам самім, беларусам, не заўсёды псыхалягічна камфортныя. У гэtyх творах, у тым ліку ў «Тутэйшых»,

утрымліваецца тая вялікая праўда пра нас, якую нам не заўсёды хочацца ведаць. У Зноську мы пазнаем сябе, пазнаем сваю недалужнасць, з якой мы павінны вылузвацца, луску гэтую, што ўрасла ў нашу скuru, мы павінны з сябе зьдзіраць! Я ня памятаю, у якім творы, але Купала сказаў, што «памяркоўнасць – гэта наш адвечны ратунак, але адначасова гэта і наша пагібелль».

**I. Ж.:** Самае істотнае ў творах Купалы для мяне – гэта ягоная невынішчальная самакрытычнасць. Уся творчасць Купалы дапамагае нам адшукаць ту ю запаветную дарогу, па якой мы павінны далёка зьнесці сваё нацыянальнае гора, зьнесці, умоўна кажучы, Мікіту Зноска, зьнесці з Беларусі на заўсёды. Купала – самы яскравы выразынік беларускай нацыянальнай мэнтальнасці.

**M. П.:** Гэта съведчыць пра геніяльнасць Купалы, калі ён не пасаромеўся высыцебаць нацыю – у асобе Мікіты Зноска. Купала стварыў геніяльны псыхалагічны тып беларуса. Канфармізм – вельмі тыповая рыса беларуса, які прыстасоўваеца, каб выжыць. Гэта вынік жыцця «на скрыжаваныні». Купала не абінавачвае, ён шкадуе чалавека. Гэта самае галоўнае, што ёсьць у п'есе. І потым – там адлюстрраваная ўся беларуская гісторыя, усе рысы беларускай мэнтальнасці. «Тутэйшыя» – вельмі жорсткі і праўдзівы погляд аўтара на беларускую мінуўшчыну, на беларускую сучаснасць і, на жаль, на беларускую будучыню.



*Віктар Скорабагатай –*  
съпявак (лірычны барытон), пэдагог, даследнік гісторыі музыкі. Закончыў Беларускую кансерваторыю. Саліст Нацыянальнага тэатру опэры, выкладае ў Беларускай акадэміі музыкі, нязменнны мастацкі кіраўнік створанай ім Беларускай капэлі. Аўтар кніг «Зайгралі спадчынныя куранты», «Абышоўся бяз славы: кампазытар Ян Тарасевіч». Нарадзіўся ў 1951 годзе ў Менску, дзе і живе.

## **Віктар Скорабагатаў: «Мастацтва – гэта нацыянальна-вызвольны рух у дзеяньні»**

**18 сінэкамня 2001 году**

*Віктар Скорабагатаў з глецічча партыйнасці – чалавек непасълядоўны. Бо за сваё творчае жыцьцё зъмяніў гэтых самых партый – безыліч. Тут і партыя Фігара ў «Севільскім цырульніку» Расіні, і партыя Ніклайса ў «Казках Гофмана» Афэнбаха, і партыя Альмавіва ў «Вясельлі Фігара» Моцарта. Вось і нядаўна на сваім бэнэфісе (а ў лістападзе съявак адзначыў сваё 50-годзьдзе) ён выканай партыю Беларэцкага ў «Дзікім паляваньні карала Стака» Ўладзімера Солтана. Так што ўсе партыі Віктара Скорабагатава самыя апалітычныя – опэрныя. Пра опэрнае мастацтва са съпеваком можна гаварыць бясконца, але цікаўіць яго і гісторыя беларускай музыкі, і ўласны радавод...*

**Міхась Скобла:** Спадар Віктар, вы нарадзіліся ў Менску, тысячи ваших прыхільнікаў успрымаюць вас як самага сапраўднага беларуса, але карані вашага радаводнага дрэва цягнуцца, здаецца, у Расею?

**Віктар Скорабагатаў:** У культурыягічным сэнсе я – стаадсоткавы беларус. Што тычыцца этнічнага паходжаньня, то я сапраўды расеец. Род наш вядзе пачатак з XVII ст., ён ці не баярскі, і мае продкі былі Мілавідавы. Адзін з маіх прашчураў узяў удзел у бунце Хаванская, а Пётр I быў тады яшчэ маладзенькі і не адважыўся той бунт задушыць з тою жорсткасцю, зь якою ён пазней душыў усе астатнія паўстаньні і змовы. І мой прашчур, на шчасьце, ня быў закатаваны. Яго саслалі на мяжу Московіі і Вялікага Княства Літоўскага. Цяпер гэта мястэчка Сеўск на сумежжы Гомельшчыны, Чарнігаўшчыны

і Бранішчыны. Там нарадзіліся мае бацькі. Як жа Мілавідавы сталі Скорабагатавымі? Справа ўтым, што за майм прадзедам у Сеўску ішла слава гулякі, і аднойчы ён выйграў у карты шынок. Гэта неістотна, што ён той шынок праз праўгоду прайграў. А вось тое, што ён раптоўна стаў заможным, і спрычынілася да таго, што за ім замацавалася мянушка – Скорабагаты. Пасля адмены прыгоннага права пачалі даваць пашпарты, найперш вольным людзям. А прадзед мой быў стралец і меў права на атрыманьне пашпарту. Калі ён прыйшоў запісвацца і назваў сваё прозвішча, чыноўнік спытаўся: «Ты які Мілавідаў? Мілавідавых шмат». І тут нехта падказаў: «Гэта той, які Скорабагаты». Так і запісалі. Так што прозвішча Скорабагатаў усяго некалькі каленаў мае.

**М. С.:** На пачатку 1990-х гадоў Беларусь пераўжыла кароткачасовы рэнэсанс нацыянальнай культуры, утым ліку і культуры музычнай. Вы ў 1992 годзе заснавалі «Беларускую капэлю», нязменным мастацкім кірауніком якое зьяўляецца да гэтай пары. І вось «Беларуская капэля» існуе ўжо 9 гадоў. Чаго было больш за гэты час – хвілінаў трывомfu ці гадзінau расчараўаньня?

**В. С.:** Гадзінаў расчараўаньня не было ўвогуле. Я тут мушу з вамі не пагадзіцца, што пэрыяд рэнэсансу быў кароткачасовым. На мой погляд, ён працягваецца і да гэтай пары. І тут я вось што хацеў бы заўважыць. На працягу апошніх 500–600 гадоў па Беларусі ходзяць і ходзяць чужацкія нашэсьці і зынішчаюць гэтыя бедны народ. Прычым зынішчаюць ня горшых людзей, а лепшых. Але як толькі надарылася мажлівасць свободнай творчасці – адкуль толькі ўсё ўзялося! Невынішчальнасць, вытрываласць беларускай культуры – гэта проста феномэн у гісторыі Эўропы! Сапраўды, быў страшны гвалтоўны ўціск за саветамі – асабліва ў 1950-я, 1960-я, 1970-я гады. Але як толькі зьявілася магчымасць сваю інтэлектуальную працу зафіксаваць...

Паглядзіце, колькі ўсяго зроблена, колькі выдадзена матэрыялаў па музычнай культуры! І, на маё перакананьне, гэта ўсё нарастае як сънежная лавіна.

**М. С.:** Вы – мастацкі кіраўнік «Беларускай капэлі», першы барытон нацыянальнай опэрнай сцэны. Але ж вы можаце і дырыгаваць аркестрам. Кажуць, што аднойчы назамежных гастролях нават падмянілі маэстра Анісімава...

**В. С.:** Ну, гэта так і ня так. Тое адбылося на гастролях у Ірландыі, у Дубліне. Проста паводле сюжету той опэры, маецца на ўвазе інтэрмэцца італьянскага кампазытара Дамініка Чымароза *«Il maestro di kapella»*, сам съпявак зьяўляецца дырыжорам. Дырыгаваць прыходзіцца паводле сюжэту. А я, паверце, чалавек адказны ў адносінах да сваёй прафесіі, і я навучыўся гэта рабіць. І ўсё атрымалася, мяне вітала і публіка, і прэса. Пасьля спектакля да мяне падыходзілі аркестранты і гаварылі, што дырыжор быў проста выдатны. Мне, безумоўна, было прыемна. Але і дома бывае так, што дырыжор на рэпэтыцыю ня прыйдзе, а ідзе складаная сцэна аркестравая. Даводзіцца станавіцца за пульт і дырыгаваць. Так здараецца. Але гэта свавольства, балаўство.

**М. С.:** Сярод ваших шматлікіх талентаў не выпадае не ўзгадаць яшчэ адзін: вы знаны дасьледчык гісторыі музычнага мастацтва, аўтар чатырох кніг. Вось і сёлета пабачыла съвет кніга *«Абышоўся бяз славы»* – пра малавядомага ў Беларусі кампазытара Яна Тарасевіча. Шчыра признаюся, што ў мaim уяўленыні неяк ня вельмі сумяшчаюцца опэрны съпявак і дасьледчык, залітая сънятлом сцэна і архіўны зацішак. Дзе ж вам працуецца з большым імпэтам?

**В. С.:** На жаль, такое ўспрыманьне съпевакоў даволі распаўсюджанае. Што такое гук? Гук – гэта рэзананс, а рэзананс утвараецца ў пустотах. Значыць, чым менш мазгой, tym лепшы голас. (*Съмлечца*.) Лічыцца, што съпявак павінен найперш займацца сваім голасам. І сапраўды, наша прафесія вельмі

складаная, патрабуе шмат часу менавіта на ўдасканальваньне голасу. Далей – музыканты граюць па нотах, мы ж съпяваем усё на памяць, трэба ж і гэтым займацца. Але сярод съпевакоў таксама бываюць разумныя людзі. Напрыклад, нямецкага съпевака Дытрыха Фішэра Дыскаў Святаслаў Рыхтэр называў найлепшым музычным інтэлектуалам XX ст. І ніхто яму не запярэчыў. А Рыхтэр ведаў, што казаў, ён меў стасункі з самымі выдатнымі людзьмі свайго часу. Дыскаў – ня проста добры съпявак, ён піша кнігі, выкладае фартэпіяна ў музычнай акадэміі, уваходзіць у эліту дырыжораў съвету.

**М. С.:** На сваім бэнэфісе вы выканалі партью Беларэцкага ў опэры *«Дзікае паляванье караля Стаха»*. Герой аднайменнай аповесы ці Ўладзімера Каараткевіча, паводле якой і паставлена опера, Андрэй Беларэцкі, гаворыць прыканцы твора: «Я прачынаюся і думаю, што не прайшоў час дзікага паляванья караля Стаха». Ці не здаецца вам, што гэтае паляванье працягваецца і ў наш час, у сёняншній Беларусі? Нашы людзі, нібы насельнікі маёнтка Балотныя Яліны, працягваюць жыць у страху...

**В. С.:** *«Дзікае паляванье караля Стаха»* належыць да клясычных операў. А клясычны твор мастацтва ніколі не бывае музэйнай рэдкасцю, ён заўсёды адпавядае пачуццям і настроем грамадзтва. І гэта вялікая бяда, калі сёняня ў Беларусі *«Дзікае паляванье...»* так успрымаецца. Што тут можна парыць? Прислухацца да Антона Чэхава і па кроплі выціскаць зь сябе раба. І тады ніякае паляванье нас не дагоніць.

**М. С.:** Вам належыць афарыстычнае выслоўе: «Мастацтва – гэта нацыянальна-вызвольны рух у дзеяньні». Я ведаю, што калі вы аднойчы апынуліся ў першых шэрагах гэтага руху, вас арыштавалі і завеззлі ў пастарунак. Як гэта адбылося?

**В. С.:** На той момант я ня ўдзельнічаў у tym

руху, я праста быў ягоным съведкам. Гэта было ў 1996 годзе, незадоўга да рэфэрэндуму. У Менску праходзіла вялікая дэмманстрацыя пратэсту, і я, едучы на працу, апынуўся ў пастцы на праспэкце Скарыны калія Галоўпаштамту. Амон цалкам заблякаваў праспект, быў спынены рух транспарту. Мы зь сябрам Валодзем Нейдахам вылезылі з тралейбуса ды ішлі, гутарачы, па праспэкце. На Кастрычніцкай плошчы разышліся кожны ў свой бок. На плошчы Свабоды, паблізу кансерваторыі, мяне скапілі і кінулі ў «варанок». Аказваецца, за намі сачылі, бо мы з Валодзем між сабой размаўлялі па-беларуску. За тое, што ў Беларусі чалавек карыстаецца роднай мовай, яго могуць забраць у пастарунак. Толькі за гэта! Гэта ж праста жах!

**М. С.:** Наўрад ці амонаўцы наведвалі спектаклі ў Опэрным тэатры і ведалі, каго затрымалі...

**В. С.:** У пастарунку ў мяне забралі пашпарт, але сядзеў я там нядоўга, гадзіны трыв. Потым мне далі пачытаць пратакол: там была розная лухта напісаная, быццам я некага крыў матам, людзей да нечага заклікаў. А я ўвогуле не карыстаюся нецэнзурнай лексыкай – так выхаваны. Я кажу маёру: «Я съявяваю, як я могу крычаць на вуліцы такім халодным надвор’ем? Я ж назаўтра бяз працы застануся!» «Съявяваю?» – у вачах маёра зьявілася нешта, падобнае на роздум. Ён пачаў некуды тэлефанаваць, пра нешта даведвацца. І ўрэшце адпусьціў мяне – з умовай, каб я ў цэнтры гораду ў той дзень не зъяўляўся, бо зноў буду затрыманы. Я, праўда, праігнаваў яго пажаданьне і адразу ж паехаў у цэнтар. І ніхто мяне ўжо не затрымліваў.



## *Viktar Kazko –*

празаік, публіцист. Выпускнік Кемераўскага індустрыйнага горнага тэхнікуму і Літаратурнага інстытуту імя М. Горкага. Працаваў на шахтах, у геалігічных экспедыцыях, у рэдакцыі часопісу «Нёман». Аўтар кніг «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел», «Хроніка дзетдомаўскага саду», «Бунт незапатрабаванага праху» ды інш. Нарадзіўся ў 1940 годзе ў Калінкавічах. Жыве ў Менску.

## *Віктар Казъко: «Беларускі пісьменынік існуе насуперак дзяржаве»*

*28 красавіка 2002 году*

*Пасъля чарнобыльскай трагедыі мінулася ўжо шаснаццаць гадоў. І калі ў першае дзесяцігодзьдзе па ўсім съвеце ствараліся адмысловыя фонды, то пазыней ручаёк дапамогі паступова перасыхаў. Эўропа стамілася ад Чарнобылю, у съвеце іншыя проблемы выйшли на авансцену. Што праўда, і стаўленыне саміх беларусаў да чарнобыльскай проблематыкі змянілася. Традыцыйны Чарнобыльскі шлях зьбірае ўсё менш і менш людзей. Абываталь мяркуе: ну, калі сам презыдэнт у зону ездзіць, значыць, нічога страшнага там няма. Народ амаль супакоены. А супакойваца ня варта, – лічыць пісьменынік, ляўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі Віктар Казъко.*

**Міхась Скобла:** Спадар Віктар, слова «чарнобыльская зона» ўжо не ўспрымаюцца як знак бяды. Ці добра гэта?

**Віктар Казъко:** Я ня ведаю, кім гэта аплачана, але ў многіх СМИ пачалі зьяўляцца проста абуразныя матэрыйялы. Мне гэта нагадвае першы час пасъля трагедыі, калі МАГАТЭ нас супакойвала, маўляў, нічога страшнага не адбылося, гэта ня больш як апраменіванье пры рэнтгене. Так і цяпер, даходзіць ужо да развагаў пра карысьць радыяцыі! Расыце ў зоне і жыта, і бульба, і ўраджаі неблагія зьбіраюцца. А ў той самы час прафэсар Юры Бандажэўскі, які сур'ёзна вывучаў уплыў радыяцыі на здароўе людзей, сядзіць у турме... Мне расказвалі такую гісторыю пра пра ласіху і ласіху, якія жылі ў зоне. Яна – па адзін бок калючага дроту, ён – па другі. Надышоў час гону – і яны абыходзілі гэты дрот, каб сустрэцца ў час звярыныага каханьня. І ня здолелі абысьці

дрот – ён ніяк не заканчваўся. І тады лось кінуўся на калючы дрот і загінуў. Дык вось, для мяне сымбалем пасълячарнобыльскай Беларусі зъяўляецца гэтая звярыная прага жыцьця і немагчымасць яго працягваць.

**М. С.:** Прага жыцьця ў нас часам выяўляецца неардынарна. Памятаю, як мяне ў свой час уразілі чарнобыльскія прыпейкі, што друкаваліся ў газэце «Звяздза». Жававыя, вясёлыя прыпейкі пра съмерцы: «Да 2000 году шмат паляжа ў нас народу...». Альбо: «Смутна стала жыць на съвеце – унукі мруць у лязарэце ад чарнобыльскай бяды, хоць жывуць яшчэ дзяды». Немцы называюць гэта Galgenhumor – весялосць вісельніка. А што вы скажаце пра падобную творчасць?

**В. К.:** За савецкім часам на месцы могілак танцплошоўкі рабілі – дык не заўсёды ведалі пра гэта. І на касцяках памерлых і загінулых скокі ладзіліся. Сённяня нешта падобнае адбываецца ў чарнобыльскай зоне. Ты ведаеш, што там бардэль існуе?

**М. С.:** Дзе, у зоне?

**В. К.:** У зоне бардэль зрабілі! Для аматараў экзатычнага сэксу. Аўтадром там зрабілі, нешта накшталт «Формулы-1», гонкі там ладзяцца. Там плянуецца рабіць вялікія шоў, відовішчы, каб прыехалі турысты, капітал прывезылі. Але з патанулых караблёў толькі піраты золата дастаюць. А на могілках, як сёньня кажуць, адмарозкі толькі гроши шукаюць. І Бог за гэта карае. Як і за тое, калі забягаюць наперад нябожчыку. Калі ты едзеш на аўтамабілі, дык спыняесься і чакаеш, каб не перашкаджаць съмерці. Не перашкаджаць рабоце вечнасці. А мы пра гэту работу вечнасці і наагул пра вечнасць забыліся. Гэта ўжо пайшло чаканьне апакаліпсісу. І толькі слабенькая надзея захоўваецца, што ўсё ж чалавек апамятаецца і чалавецтва асалее.

**М. С.:** На гэтым тыдні кіраёнкі краіны выступіў з чарговым пасланьнем да парламэнту. Быў у тым

пасланыні і разьдзел «Аб разьвіцьці навуکі, адукцыі і культуры». Якія ўражаныні выклікала ў вас прэзыдэнцкае бачаныне разьвіцьця гэтых сфераў?

**В. К.:** Я не знайшоў у тым пасланыні ніводнай думкі ні пра навуку, ні пра культуру. Лукашэнка здольны ператварыць усё ў калгасны сход: прэзыдэнцкая больніца, вось я займаюся, я запісваю, я выпісваю... Ці гэта справа прэзыдэнта? Уласцівасць усіх дэмагогаў, у тым ліку Лукашэнкі, – хлусіць і займацца падтасоўкай. Людзей заварожваюць ягоныя маналёгі, што нагадваюць мантры заклінальніка гадаў, – дзе ён клянецца ў шчырасці, у любові да народу: я плачу, я пацею, я перажываю, калі бачу, як мучаецца мой народ... Гэта імкненне зачарараваць шчырасцю, зачарараваць тым, чаго няма. Мы кожны дзень чуем заклінальніка гадаў... Што да культуры. Хіба можна лічыць прэзыдэнцкім клопатам пра культуру будаўніцтва Нацыянальной бібліятэкі? Культура – гэта не будаўніцтва. Культура – гэта клопат пра душу чалавека, пра мову, якую ён, дарэчы, зневажае на кожным кроку.

**М. С.:** Прэзыдэнцкі клопат пра культуру выявіўся ў другой падзеі гэтага тыдня. Начальнік усіх беларускіх літаратурна-мастацкіх часопісаў Сяргей Касцян пачаў мяняць рэдактараў, звольняць неляйальных да ўлады і прызначаць «сваіх». У «Полымі» на месца Сяргея Законьнікава сеў Мікола Мятліцкі. Што чакаць ад такіх кадравых ператрусаў?

**В. К.:** Улада бесцэрымонна пайшла на парушэньне і юрыдычных, і чалавечых законаў. Аддалі часопісы невядома каму... Тых людзей, якія прыйшлі пры жывых рэдактарах кіраваць часопісамі, я называў бы штрэйкбрэхерамі нашага часу. Такога культурнага штрэйкбрэхерства я не прыпомню – нават за сталінскім часам падобнага не было. Калісці мянялі Твардоўскую, дык аднаго мянялі. Але каб адным махам узяць і пазбавіцца ад усіх... Касцян у інтэрвю «БДГ» назваў творчасць Васіля Быкова

састарэлай. А таго не разумее, што Быкаў навечна ўпісаны ў сусветную літаратуру, яго ва ўніверсытэтах па ўсім сьвеце вывучаюць. Ён паказаў харктор беларуса, душу беларуса ў экстэрмальных умовах. Быкаў вельмі сыцілы чалавек, яму многага ня трэба. Дайце спакойна жыць на Радзіме. Не даюць...

**М. С.:** Рада Саюзу пісьменьнікаў прыняла рашэнне аб скліканыні нечарговага з'езду. Але ў Саюзе няма ранейшай еднасці. Што можна чакаць ад з'езду?

**В. К.:** Поўнага разбурэння, разброду і хістаньня. Калі б усё, што мы назіраем сёння, адбылося пасля вайны, калі партызаны ішлі ў літаратуру, то пісьменьнікі проста панабівалі б адзін аднаму морды. Потым выпілі б скрынку гарэлкі і памірэліся. Цяпер міру ня будзе. Саюз пісьменьнікаў амаль распаўся. Ён павінен быў распасціся раней, але мы ўсё на нешта спадзяваліся, пісалі адкрытыя лісты, выступалі з артыкуламі. А час лістоў, скаргаў на сваё няшчаснае жыцьцё даўно мінуўся. Трошкі раней яшчэ можна было паказаць зубы, пазмагацца. Калі пачалі адбіраць Дом літаратара, а Максім Лужанін, хворы, прасіў прывезыці яго ў крэсле-каталцы да Саюзу, каб пачаць акцыю пратэсту. А цяпер нас разлучылі, нас амаль разъబілі. Пройдзе зусім няшмат часу, і мы пачнем прадавацца новай уладзе. Гэта пачатак канца літаратуры – прыход гэтых штрэйкбрэхераў.

**М. С.:** Ніл Гілевіч на знак пратэсту выйшаў з рэдкалегіі «Полымя». Ці гатовыя пісьменьнікі на знак нязгоды з такім абыходжаньнем уладаў хоць бы ня несыці свае творы гэтым штрэйкбрэхерам?

**В. К.:** Я думаю, маё пакаленіне ўжо можа дазволіць сабе пісаць у шуфляду. Мне шкада маладых: дзе ім падзеца? Людзі, якія прыйшлі кіраваць часопісамі, і шэлягу ня вартыя. Я іх разумею: ідзе час, жыцьцё праходзіць, а як літаратара – цябе няма. І што тады застаецца? Лізнуць уладам адно месца,

прыслужыць, дзе скажуць. А старонкі часопісныя яны знайдуць, чым запоўніць. Я недзе чытаў, што, калі заканчваецца культура, жыцьцё народаў страчвае сэнс. Такая страта нас чакае са сконам тae культуры, якое мы доўгі час трymаліся.

**М. С.:** Мне часта прыходзіць на памяць ваша даўняе ўжо эсэ «Дзікае паляванье каралёў ста-ліншчыны», надрукаванае ў маскоўскім часопісе «Юность» неўзабаве пасля разгону менскіх Дзядоў у 1988-м. З тae пары беларусаў разганяюць пэрыядычна. Але застрашыць дарэшты ўсё ж не ўдаецца. А можа, удаецца – і «дзікае паляванье» дасягае свайї мэты?

**В. К.:** З тых разагнаных Дзядоў мне памятаецца, як міліцыя пагнала моладзь ад могілак, і яна пайшла ў мэтро. А мы зь сябрам на машыне паехалі па праспэкце Скарыны, а міліцыя кінулася пільнаваць выхады з мэтро. Міліцыянты спадзяваліся, што на нейкім прыпынку моладзь выйдзе, яны рыхтавалі аблавы на станцыях «Усход», «Парк Чалюскінцаў», «Плошча Якуба Коласа». Чакалі, пакуль моладзь выйдзе. Але чакалі яны марна: моладзь ня выйшла з-пад зямлі, як растворылася! Быццам нешта мітычнае адбылося. Яны пайшлі туды, пад зямлю, і да гэтага часу чакаюць, дзе і калі выйсьці. А наконт таго, застрашылі ці не... Пэўную частку застрашылі. Але толькі пэўную. Моладзь, якая толькі чула пра тыя разагнаныя Дзяды ад сваіх бацькоў, сёньня самая актыўная. Гэта яна сёньня ў навучальных установах патрабуе ад уладаў выкананец іх канстытуцыйнае права і зябясьпечыць выкладанье на роднай мове.

**М. С.:** У вашым новым рамане «Бунт незапатрабаванага праху», што быў летасць апублікованы ў часопісе «Полымя», вы паказалі чалавека, які, умоўна кажучы, зусім нядаўна выйшаў з пячоры, зазірнуў у сябе – і спалохаўся той зявярынай сутнасьці, якая ў ім да часу драмала. Што загнала чалавека, які

даўно адвык паляваць на мамантаў, чалавека ХХ ст., назад у пячору?

**В. К.:** А ён адтуль ніколі дарэшты і не выходзіў – ні фізычна, ні біялягічна. А апошнім часам, калі навокал столькіх хлусыні, ён вылезаці з тae пячоры ня можа. Я прывяду адзін прыклад, можа, ён не зусім да месца ў нашай гутарцы, тым ня менш... Я рэдка ўключаю беларускае дзяржаўнае радыё – можна натрапіць на якую-небудзь Чайку ці Касцяна. А тут уключы ѹ і акурат натрапіў на Чайку. Вядзе яна размову зь нейкай увогуле прыстойнай настаўніцай. І тут тэлефонны званок ад слухачкі. Тэлефануе бабулька і з'яўляецца да настаўніцы: «Слухайце, што мне рабіць? Мой унук прыходзіць са школы і кажа: бабуля, мне патрэбен прэзэрватыў!» Больш за ўсё бабулю абурыла, дзе яна знайдзе для дзесяцігадовага ўнука неабходнага памеру прэзэрватыў? Гэта і съмешна, і роспачна. Гэта съведчанье таго, што адываеца з нашым грамадствам. Гэта дзікасць, у тым ліку і нашых уладаў. Але больш за ўсё гэта съведчыць пра нашы пячоры.

**М. С.:** Падчас чытанняя вашага раману «Бунт незапатрабаванага праху» мне прыгадаўся адзін гісторычны эпізод. Вялікі кампазытар і скрыпач Нікола Паганіні яшчэ пры жыцьці быў адлучаны ад Царквы, і пасля съмерці сваякі не маглі яго пахаваць. Больш за паўстагодзьдзя (!) ягоны прах вандраваў па зямлі, пакуль каталіцкія ўлады далі дазвол на пахаванье... У рамане ўражвае эпізод пахаванья паліцая, якому аднавіясковуцы не даюць месца на могілках. Вы гэта прыдумалі, ці нешта падобнае сапраўды было?

**В. К.:** Гэтая гісторыя адбылася ў Жыткавіцкім раёне, на жаль, я забыўся назве вёскі. Яна не давала мне спакою гадоў дваццаць. Я расказаў яе ў свой час у Нью-Ёрку на сустрэчы зь землякамі, калі быў там на сэсіі ААН. Там быў і эмігранты, быў, дарэчы, і родны брат Якуба Коласа Міхась Міцкевіч. Выгаварыцца

выгаварыўся, а ўсё роўна нешта даймала. У жыцьці беларускага народу ў ХХ ст. не было нічога больш жахлівага за вайну. Былі, праўда, часы яшчэ страшнейшыя, калі гінула палова насельніцтва. Сённяня ў нас у Беларусі жыцьцё – як на вайне, і нават горшае. Таму што на вайне людзі ведалі, за што змагаліся: з аднаго боку была Радзіма, з другога – фашизм. І пасля вайны яшчэ змаганье не працягвалася. Але было відно съятло ў канцы тунэлю. Вылазілі зь зямлянак, будавалі хаты... Сённяня ж Беларусь як суверэнная краіна знаходзіцца ў безнадзейным стане. Калі за бальшавікамі беларуса пазбавілі ягонага апірышча, пазбавілі ягоных лясоў, балотаў – гэта было ня проста асушеныне. Савецкая мэліярацыя – гэта ня толькі экалёгія, гэта ўзялі бульдозерам, скрэпэрам згрэблі нашу памяць, нашу гісторыю. Пусыцілі зь ветрам тарфянікі на Месяц і беларуса туды ж адправілі. А цяпер мы за гэта разлічваемся – стратай сваіх каранёў, сваёй душы. І я ў прыгаданым табой рамане якраз і хацеў гэта паказаць. Што ўсё ж, нягледзячы ні на што, у людзей хоць на самым донцы душы засталося нешта съятое. Засталося адчуванье віны перад сваёй зямлёй, перад сваёй хатай, засталася неабыякавасць да таго, з кім на tym съвеце яны будуць дыхаць адным паветрам.

**М. С.:** Вы адзін з нямногіх беларускіх літаратаў, які працягвае супрацоўніцаць з маскоўскімі выданьнямі, у прыватнасці з часопісам «Дружба народов». Якое стаўленыне вашых расейскіх калегаў-пісьменнікаў да саюзу Беларусі і Расеі? Падчас нядаўніх расейска-беларускіх Дён культуры мы ўбачылі, як некаторыя расейскія палітычныя ды культурныя дзеячы ахвотна падстаўляюць свае грудзі пад ордэн Францішка Скарны.

**В. К.:** Пад ордэн Францішка Скарныны кожны гатовы падставіць свае грудзі. Сённяня наўрад ці что адмовіцца ад узнагароды, як гэта зрабіў некалі Салжаніцын, адмовіўшыся ад дзяржаўнага ордэна.

У той жа час усе расейскія дэмакраты – дэмакраты да пэўнай мяжы. Пакуль не заходзіць гаворка пра съязганьне новай імпэрыі. Яны разумеюць наш стан, разумеюць, хто такі Лукашэнка (дастаткова адзін раз яго паслухаць, каб атрымаць пра яго яскравае ўяўленыне). Тут яны нам спачуваюць. Але калі даходзіць да незалежнасці Беларусі, да таго, каб яна болей ніколі не называлася «Северо-Западным краем», тут забываюцца ўсе. Забывае той жа Салжаніцын, які называе Казахстан «подбрюшнем» Расеі. Гэта імпэрскае мысльенне. Яны бачаць толькі Расею, толькі сябе на чале ўсяго.

**М. С.:** Вы многа гадоў (да нядаўняга часу) працавалі на кінастудыі «Беларусьфільм», якая перажывае не найлепшыя часы. Зъмяняюцца дырэктары, здымаяцца фільмы пад асабістым патранажам прэзыдэнта – нічога не дапамагае, кінастудыя занядбаная. Што яе можа выратаваць?

**В. К.:** Усё пачалося з паваеннаса часу, калі галоўнай тэмай на «Беларусьфільме» стала партызанская. Беларусь была рэспублікай-партызанкай, і кінастудыя стала партызанская. Знітая на ёй «партызанская» фільмы ішлі па ўсім СССР – трэба сказаць, зь немалым посыпехам. І гэтая сітуацыя датрываала да нашага часу. Фільм Пташука «У жніўні 44-га» – з таго самага шэрагу. Гэта таксама спроба вярнуць кінастудыю «Беларусьфільм» у партызанскае рэчышча, у камуністычны час. Тая праўда, якая задзейнічана ў гэтым фільме, – гэта СМЕРШ, гэта органы. Мы ад гэтага адхрышчаемся, імкнемся адысьці, а нас упарты ізноў спрабуюць вярнуць у той жахлівы час. Нам ізноў навязваюць смершаўскі «герайзм». Мне пра такі «герайзм» у рэдакцыі часопісу «Нёман» расказваў адзін былы палкоўнік. Прыйгadваў адступленыне савецкіх войскав пад Москвой: «Войска з тэхнікай адступае па дарозе, а мы – ідзем па ўзбочынах». Чаму па ўзбочынах? «А там паўзьлі нашы раненыя, дык мы іх дабівалі...»

Усё гэта ўжо аддадзенае на суд гісторыі. Калі нешта рабіць пра СМЕРШ, то рабіць, паказваючы ўсю тую праўду, якая яшчэ не дайшла да нас, якая захоўваецца ў архівах КДБ. Але ж захацелася праекту веку! А ўрэшце атрымалася, што мы ўваходзім у трэцяе тысячагодзьдзе з tym самым кінабагажом, зъ якім ішлі палову ХХ ст.

**М. С.:** Якое ўражанье засталося ў вас пасля нядайней сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі з работнікамі культуры, якую афіцыйныя СМИ падавалі як эпахальную падзею?

**В. К.:** Нічога больш хлусьлівага, больш жахлівага прыдумаць было немагчыма. Перад гэтай эпахальнай падзеяй Лукашэнка сказаў, выступаючы па тэлебачаныні, што ў нас няма сваіх рэпіных і шаляпіных. Такім чынам ён адмовіў Беларусі ў культуры. Адразу пасля гэтай заявы з tym жа кавалерыйскім наскокам ён сабраў апляваных, пазбаўленых годнасці і вартасці дзеячаў і пачаў ім нешта даводзіць пра культуру... Тыя пісьменнікі і дзеячы культуры, мастацтва, музыкі, якія круцяцца каля дзяржаўнай кармушкі, — гэта тое, што на эстрадзе называецца падтанцоўкай. Лукашэнка відзяржаўная падтанцоўка пазбаўленая сапраўднай мастацкасці, пазбаўленая творчага пачатку. Сёння беларускі пісьменнік існуе на дзяячоўскіх дзяржаве, а насуперак ёй.



*Інак Мікалай* (сапр. імя Алег Бембель) — філёзаф, паэт. Вучыўся на энэргетычным факультэце БПІ, у Беларускай кансерваторыі. Працаваў на Нацыянальным навукова-асветным цэнтры імя Ф. Скарыны, у Інстытуце філізофіі і права АН Беларусі, адкуль быў зволльнены за выдадзеную ў Лёндане кнігу «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс». Аўтар зборнікаў паэзіі «Рэха малітвы», «Саната ростані», «За мурам» да інш. Народзіўся ў 1939 годзе ў Менску. З 1996 году жыве ў Жыровіцкім Свята-Ўсьпенскім манастыры.

## **Інак Мікалай: «Неўцаркаўлёны палітык – гэта бяды»**

*7 траўня 2002 году*

*Раней я думаў, што манастыр – гэта рэпэтыцыя съмерці. Чалавек зынікае са звыклага съвету, дзе – сябры і сваякі, тлумныя застольлі і штодзённае змаганыне за месца пад сонцам. Ён апынаецца ў абмежаванай прасторы, дзе не змаўкае рэха малітваў, дзе зусім іншая, у парайонаныні са съвецкім жыцьцём, систэма каштоўнасцяў. Чалавек сыходзіць, і свет спахопліваеца і абураеца: яго пакінулі, бо знайшлі лепшы, яму сказали «бытай», але не дазволілі падвесыці рысу эпітафіяй. Але і за манастырскім мурам працягваеца жыцьцё... З братам Мікалаем, інакам Жыровіцкага Святат-Ўсьпенскага праваслаўнага манастыра (ён жа – паэт Зыніч), мы сустрэліся ў тым самым манастыры пасля ранішняга богаслужэння.*

**Міхась Скобла:** Брат Мікалай, у вашым разумені манастыр – гэта...

**Інак Мікалай:** Манастырскі мур сымбалізуе адно: той, хто за яго ступіў, памірае для съвету. Для съвету як пэўнай систэмы грахоўных узаемінаў паміж людзьмі. Але ён уваскрасае для жыцьця вечнага і для сумоўя з душамі чалавечымі, якія засталіся за манастырскім мурам. Ён ачышчаеца душою, і душа яго робіцца праменъчыкам съвятыя для тых, каго ён пакінуў за манастырскім мурам. Так што сыход за манастырскі мур – гэта набліжэныне да чалавечых сэрцаў праз съмерць для грахоўнага съвету.

**М. С.:** Нядаўна мне давялося пабываць у Кіева-Пячорскай лаўры. Што адразу кідалася ў очы ці, дакладней, у вуши – расейскамоўнасць яе насельнікаў. Лаўра – як чужамоўны востраў пасярод украінамоўнага Кіева. У Жыровічах беларускай

мовы таксама амаль не пачуеш. Атрымліваеца, што манастыры – гэткія сабе амбасады Рәсей, яе Праваслаўнай царквы. Ці ж ня так?

**I. M.:** У Жыровіцкай абіцелі я, грэшны інак, з усімі размаўляю па-беларуску. Мушу дадаць, што ў нашай сэмінарыі выкладае протаярэй Сергій Гардун. Ён і грэцкую, і лацінскую мову, і гісторыю Царквы выкладае на беларускай мове. Алесь Кароль царкоўна-славянскую мову выкладае па-беларуску. Канспэкты ў іх студэнты пішуць на беларускай мове. Так што мова ў Жыровічах гучыць.

**M. C.:** Ёсьць у манастыра свой друкаваны орган – «Жыровіцкая абіцель». Выйшла ўжо 34 нумары. Я параўнаў тыя, якія выходзілі два-тры гады таму, і тыя, якія зьявіліся сёлета, і, на вялікі жаль, мушу канстатаваць, што беларускай мовы ў «Жыровіцкай абіцелі» становіцца ўсё менш і менш. Дзеля таго каб бюлетэн் рабіўся ўсё больш расейскамоўным, ёсьць нейкія ўказаныні духоўнага кіраўніцтва?

**I. M.:** Рэдактар «Жыровіцкай абіцелі» інак Мікалай трymаеца такога пункту погляду. Ужо не адзін дзясятак гадоў я ня толькі прафэсійна, але і сэрцам вывучаю праблему мовы. Дык вось, і сэрцам, і досьведам сваім уключанасці ў вір гэтай праблемы я прыйшоў да такіх высноваў. Як уваскрасіць Беларусь? Сумовіца па-беларуску. Як уваскрасіць чалавецтва? Бога-Чалавека пусьціць у сэрцы. Сэкулярызацыя грамадзтва давяла да таго, што літаратура сэкулярызавалася таксама, аддзялілася ад Царквы. Асабліва цягам апошняга стагодзьдзя – стагодзьдзя бесаў – яна цалкам сэкулярызавалася. І ў ёй высахла плынь духовоснай лексыкі, а съвецкая літаратура не напрацавала гэтай лексыкі. І таму адбыўся разрыў, якога не было сем вякоў, які паступова пазначыўся і адбываўся цягам трох апошніх стагодзьдзяў, а дасягнуў кульмінацыі ў наш час. Сёння съвецкая літаратура, нават самая эстэтычна дасканалая, прабуксоўвае з-за таго, што ў

ёй перасохлі духаносныя плыні мовы, якія засталіся ў царкоўна-славянскай. І вось гэты прагал...

**М. С.:** Даруйце, пра які недахоп духаноснай лексыкі вы кажаце? Існуе ж Біблія па-беларуску. Як можна было перакласці Біблію без духаноснай лексыкі?

**I. M.:** Ёсьць вялікая расколіна паміж духаноснымі плынямі літаратурнай мовы і літургічнай мовы, каторую павінна запоўніць маладое пакаленіне нашых сьвятароў, якое мяне вельмі натхніе, яно ўзрастает на маіх вачах. Гэтае пакаленіне ведае і сучасную літаратурную мову, і старабеларускую мову. І гэтая работа паступова вядзеца.

**М. С.:** Наўрад ці гэту расколіну можна запоўніць расейскамоўнай хрысьціянскай літаратурай. Мне неаднойчы даводзілася бачыць, як вы займаецца ў распаўсюдам. Даруйце за нетактоўнае пытаныне: чаму вы гэта робіце? Ці ад падобных заданьняў адмовіцца немагчыма?

**I. M.:** Сённяня вакол праблемы мовы моцна закручаныя віры сучаснага палітыканства. Праблему мовы ў адрыве ад сусветнага супрацьстаяння Хрыста і антыхрыста, якое ў наш час дасягнула кульмінацыі, разглядаць немагчыма. У кантэксьце гэтай праблемы тыя сілы, якія я пазначаю як «антыхрыстаў інтэрнацыянал», сённяня фактычна кантралююць амаль усе ашвары Зямлі.

**М. С.:** А супраць «інтэрнацыяналу антыхрыста» па-беларуску нельга змагацца?

**I. M.:** Можна. У гэтым кірунку я, наколькі маю сілаў, і працую.

**М. С.:** Знаходжаныне ў манастыры, безумоўна, накладае адбітак на вашу творчасць. «Хай стане маленьнем верш» – ваш радок. За што вы моліцеся ў сваіх вершах?

**I. M.:** Я малюся свайму нябеснаму ахоўніку Мікалаю Цудатворцу, каб ён дапамог усім пляменам

Зямлі – вялікім, меншым, зусім маленькім, усім – прыйсьці да Хрыста праз ягоную Царкву.

**М. С.:** Я ведаю, што да вас у Жыровічы прыяжджаюць ня толькі браты па веры, але і палітыкі. Ходзяць чуткі, што Пятро Краўчанка нават абраў паслушаньня ў вас праходзіў.

**I. M.:** Так, раб Божы Пятро жыў як паломнік у Жыровіцкай абіцелі. Ён прысутнічаў на богаслужэннях, і ня праста прысутнічаў, а цалкам трymаў манастырскі рэжым. Скажам, калі ў 6 гадзінаў раніцы пачыналася богаслужэнне, дык раб Божы Пятро таксама маліўся. А з 9 гадзінаў пачыналіся манастырскія паслушаньні, якія працягваліся да 17 гадзінай. І раб Божы Пятро быў на паслушаньнях.

**М. С.:** І што канкрэтна яму даводзілася рабіць?

**I. M.:** Сёлета была снеговая зіма, дык ён з ломам ачышчаў заледзяnelыя дарожкі. А гэта паслушаньне вельмі цяжкое – да крывавых мазалёў. З 9 да 17 гадзінай, поўны рабочы дзень, з ломам – ня кожны менскі шляхцюк вытрымае. А потым з 18 да 22 гадзіны – ізноў богаслужэнні зь перапынкам на вячэрку. А ўвечары – хросны ход вакол цэнтральнай часткі манастыра.

**М. С.:** А ці доўга вам даводзілася навучаць раба Божага Пятра малітвам?

**I. M.:** Я яго не навучаў, ён і сам моліцца добра. Ён прыяжджаў акурат на Вадохрышча, калі былі моцныя маразы. Мы зь ім тройчы на дзень акуналіся ў крыніцы са святой вадой. Нават мяне на другі-трэці дзень, шчыра кажучы, ляnota ўзяла. А ён настойваў: «Не, пойдзем на крыніцу». І мы акуналіся тры дні зімой. Я думаю, што ўсім, хто спрабуе займацца палітыкай, не зашкодзіць спачатку ўцаркавіцца, прайсьці манастырскія паслушаньні (хоць на працягу тыдня), а тады ўжо Гасподзь іх можа ўразуміць. Палітыка – вельмі адказная справа. І Гасподзь спагоніць з усіх палітыкаў, якія могуць сваімі дзеяньнямі ўводзіць у спакушэнье людзей.

Асабліва калі яны будуць супраць Хрыста весьці палітыку. А каб правіць лёссы съвету, які Гасподзь трymае ў сваіх рукох, каб быць памочнікам у творчысці Божай, трэба быць уцаркаўлённым. Неўцаркаўлённы палітык – гэта бяда і вялікая небясьпека для грамадства.

**М. С.:** Вы жывяце ў манастыры, пішаце хрысьціянскія вершы, рэдагуце «Жыровіцкую абіцель», а ў якасці псеўданіму ўзялі сабе імя язычніцкага бoga Зыніча. Ці няма тут разыходжання з вашым хрысьціянскім съветапоглядам?

**I. М.:** Няма. У манастыры зъявіўся хрышчоны Зыніч – дух съмерці, свяшчэнны Божы агонь, каторы вынішчае на зямлі зло. Хрышчоны Зыніч не супярэчыць праваслаўю.

**М. С.:** Беларусь – адзіная краіна ў съвеце, у якой колеравая гама нацыянальнага съцягу (бела-чырвона-белая) супадае з колерамі Хрыста. Чаму ж пра гэта так мала ведаюць праваслаўныя вернікі?

**I. М.:** Мы – сапраўды адзінае племя на зямлі, якое колерамі сваёй плашчаніцы пакрыў Гасподзь. Таму мы найбольш блізкі да Яго. І хросны шлях Хрыста – гэта і шлях Беларусі, наш з вамі шлях. А вернікі, на жаль, ня ведаюць ня толькі гэтага. Мы слаба ведаем Эвангельле, Новы Запавет, запаведзі Божыя, Нагорную пропаведзь... Шмат чаго мы ня ведаем. А трэба ведаць, заглыбляцца ў слова Божае, разумець сымболіку нашу, адчуваць яе глыбінныя карані... Як вядома, касавінка на Божым крыжы сымбалізуе двух разбойнікаў, распятых побач з нашым Збаўцам. Яны абодва адчувалі адноўка-выя фізычныя пакуты і спачатку пракліналі ўсё на съвеце: і свой лёс, і сваіх мучыцеляў, і самога Хрыста, які ня можа ні сабе, ні ім дапамагчы. Але калі разбойнік справа пачуў, як моліцца Христос, у сэрцы ягоным нешта зварухнулася, і ён папрасіў: «Госпадзе, памяні мяне, калі прыйдзеш у Царства Тваё». І Гасподзь адказаў яму: «Існа кажу

табе: сёньня са мной будзеш у раі». Першым, каго Гасподзь узяў у рай, быў раскаянны разбойнік. Дык вось, усе мы, у той ці іншай меры, – разбойнікі, кожны разбойніцае па-свойму. Будзем ісьці шляхам раскаяннага разбойніка, а будзем раскаяннымі – зразумеем, чаму нас Гасподзь пакрыў бела-чырвона-белым съцягам. Будзем не раскаяннымі – што ж, тады выберам вечнасць без Хрыста.

**М. С.:** Вы кантактуеце са слонімскімі школамі. Ці хінуцца сучасныя школьнікі да рэлігіі, да Бога?

**I. М.:** Магу вам адказаць канкрэтна. Пяць гадоў мы з настаўніцай Слонімскай гімназіі Ліліяй Шынкевіч вялі клясу і давялі да выпуску. І сёлета 100% яе вучняў паступілі ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. Цягам пяці гадоў вучні гэтай клясы прыяжджалі на манастырскія паслушанні, дапамагалі нам у гаспадарчых клопатах, у выданні лістка «Жыровіцкая абіцель», уздельнічалі ў багаслужэннях, прычашчаліся. І пасля паступлення яны адзінадушна сказаці: «Дапамога Божая была з намі, мы яе адчувалі рэальна». Дзякаваць Богу, што цяпер школа і Царква разам.

**М. С.:** У 1985 годзе за выданыне кнігі на Захадзе вас выключылі з Камуністычнай партыі. А калі б сёньня да вас у манастыр прыехаў прадстаўнік гэтай самай партыі, выбачыўся і вярнуў партбілет, вы ўзялі б яго?

**I. М.:** Узяў бы! Толькі з адной умовай, што КПСС будзе расшыфроўвацца так: Крыжаўзвіжанская Праваслаўна-Сацыяльны Саюз – з адпаведнай зьменай свайго статуту і праграмы.

**М. С.:** Ну, гэта была б ужо іншая партыя... «Жыровічы – съвяты для нас куточак» – гэта пачынаеца адзін з вершаў Ларысы Геніюш. Вы нядайна з Жыровіцкага манастыра выяжджалі ў Зэльву дзеля ўшанавання памяці паэткі. Што для вас значыць гэтае імя?

**I. М.:** Раба Божая Ларыса – вялікая наша

рыфмарка, шчырая праваслаўная верніца. Царства ёй нябеснае! Беспасярэдне мне зь ёю ў жыцьці не пашанцавала сустрэцца. Але празь сяброў ёй было перададзена маё чатырохрадкоўе, якое яна вельмі цёпла ўспрыняла: «Вякі плывуць, а Ён раскрыжаваны, / жывы... ў крыві цячэ цвікоў іржа... / А род людзкі, нячыстым апантаны, / ня мае сілы зьняць Яго з крыжа». Праз гэтае чатырохрадкоўе я адчуваў з Ларысай Геніуш нейкую малітоўную лучнасьць. І цяпер я кожны дзень малюся за супакаеньне души рабы Божай Ларысы і адчуваю, як ад яе ідзе цеплыня.

**М. С.:** Працытаванае вамі чатырохрадкоўе было надрукаванае, здаецца, у адной з ваших «замежных» кніг. Увогуле, зьдзіўляе геаграфія іх выданьня. Кніга «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс» выйшла ў Лёндане, «Рэха малітвы» – у Нью-Ёрку, «Саната ростані» – у Беластоку. Ці не прыйшла пара выдавацца на радзіме?

**I. M.:** Калі я ў свой час падаваў заяву на ўступленыне ў Саюз пісьменнікаў, я яе сфармуляваў наступным чынам: «Максіму Танку, Нілу Гілевічу. Прашу прыняць мяне ў ваш Саюз. Бо ў краіне сініяй, дзе я ўваскрасаю / ў сузор'і мар, найблайшых у съвеце, / я не самотны, я кнігу маю / з друкарні пані Маргарэт Тэтчэр». Брэты-пісьменнікі пасмяяліся і ніяк не адреагавалі на маю заяву. Потым я да яе дапісаў дадатак: «Марыя Тэтчэр сваёй ральлёй / пайшла, болей поле маё не арэ яна. / Другая кніжка самоты маёй – / з друкарні пана Рональда Рэйгана». А потым яшчэ адзін post scriptum зьявіўся: «І вось нечакана кніжачка трэцяя – / з друкарні пана Войцеха Ярузэльскага». Калі Гасподзь захоча, можа, мая наступная кніга «За мурам»\* выйдзе ў друкарні якога-небудзь тутэйшага пана.

\*Паэтычны зборнік Зыніча «За мурам» выйшаў у 2006 годзе ў Слоніме.



*Славамір Адамовіч –*  
паэт, празаік. Закончыў філфак БДУ. Працаваў у саўгасе «Будслаўскі», на Беларускай чыгунцы, у «Настаўніцкай газэце». У 1995 годзе быў асуджаны за напісаныне верша «Убей президента!», у турме трymаў сухую галадоўку. Пасьля вызвалення выяжджаў на заробкі ў ЗША, сем гадоў жыў у Нарвэгіі ў статусе гуманітарнага ўцекача. Аўтар кніг «Зямля Ханаан», «Плавільшчыкі расы», «Турэмны дзёньнік» ды інш. Нарадзіўся ў 1962 годзе на станцыі Унежма Архангельскай вобласці (Расея). Жыве ў Менску.

## **Славамір Адамовіч: «Падмітаць чужыя стайні для мяне не ганебна»**

**9 верасьня 2002 году**

*Са школьных гадоў многім памітаеца  
багдановічаўская «Эмігранцкая песня» – пра  
людзей, якім «прыемны стракатыя съязгі караблём  
акіянскага порта». Сучаснікі клясыка пакідалі  
радзіму пераважна дзеля кавалка хлеба. Сёньняшнія  
эмігранты шукаюць за мяжой ня толькі хлеб, але  
і свободу. Паэт Славамір Адамовіч за верш «Убей  
президента!» дзесяць месяцаў адсядзеў у менскай  
турме, дзе трymаў сухую галадоўку. У ягоную  
падтрымку выступілі міжнародныя праваабарончыя  
арганізацыі, айчынныя і замежныя дзяячы культуры.  
Выйшаўшы на волю, С. Адамовіч ня змог знайсці  
працу, выяжджаў на заробкі ў ЗША. Вярнуўшыся  
з-за акіяну, даверліва прызнаўся, што думае пра  
эміграцыю палітычную. І вось – рашиэнне пра выезд  
принятае.*

**Міхась Скобла:** Славамір, чаму ты выбіраеш  
шлях эміграцыі?

**Славамір Адамовіч:** Мне абрыдла назіраць  
сёньняшнюю беларускую ситуацыю, тым больш  
у ёй знаходзіцца. У такіх умовах я не знаюджу  
адэватнай для сябе рэалізацыі – і ў літаратурнай  
творчасці, і ў грамадзка-палітычным жыцці.

**М. С.:** У якую краіну ты едзеш і чым там мяркуеш  
займацца?

**С. А.:** Я пакуль не могу называць адну са сканды-  
наўскіх краінаў\*, у якую еду. Яна вельмі падобная на  
Беларусь – найперш сваёй гісторыяй, але на сёньня  
грамадзка-палітычная і эканамічная ситуацыя там

\*З 2002 да 2009 году Славамір Адамовіч жыў у Нарвегіі,  
сёлета вярнуўся ў Беларусь.

непараўнальная з нашай. Па тэрыторыі тая краіна  
ўдвая меншая за Рэспубліку Беларусь, яе насельніцтва  
складае каля 5 мільёнаў чалавек. Яна можа сабе  
дазволіць прымаць у сябе іншаземцаў, тым больш  
палітычных уцекачоў. Колькі часу мне давядзеца  
жыць за мяжой, я не бяруся прагназаваць. Гэта  
адначасова і палітычная, і эканамічная і, у вялікай  
стуپені, духоўная эміграцыя.

**М. С.:** Нядоўна госьцем «Вольнай студыі» быў  
прадпрымальнік з Горадні Валянцін Дубатоўка.  
Сярод іншага ён сказаў вельмі слушную рэч: «Ня  
варта пакідаць Беларусь Лукашэнку». І сапраўды,  
у кожнай эміграцыі ёсьць элемэнт капітуляцыі. Ты  
згодзен з гэтым?

**С. А.:** Гадоў пяць таму я, можа, і пагадзіўся б з  
такой тэзай. Сёняня – не. Можна, вядома, распускаць  
палітычныя пёры, я гэта рабіў апошнія гадоў  
восем. Але ўрэшце мне стала шкада сваіх выслілкаў:  
у краіне нічога не мяняеца да лепшага. Сытуацыя  
толькі пагаршаецца. Ідзе татальная дэмараліза-  
цыя – ня толькі гэтак званай вэртыкалі, але і тae  
часткі грамадзтва, якую мы называем апазыцыяй.  
Дэмаралізуецца і сфера літаратуры. Нейкі поўны  
распад. Калі б я быў слабейшы духам, то ад роспачы  
нарабіў бы глупстваў. А я глупстваў больш не жадаю  
рабіць... Кожнага дня, выходзячы ў горад, я сустра-  
ракаю маладых людзей, якія ня бачаць у Беларусі  
пэрспектывы. Гэта дзейныя, энэргічныя людзі. І я  
сёняня ім кажу: трэба выяжджаць. Гэта ня значыць,  
што трэба парываць з гэтай краінай. Калі ёсьць маг-  
чымасць за мяжой зарабляць грошы, дзейнічаць  
там у палітычнай сферы, трэба ехаць і працаўаць  
там. У Беларусь цягам бліжэйшых двух-трох гадоў  
я не вярнуся.

**М. С.:** За мяжою ты ўжо жыў – пазалетася на паў-  
году выяжджаў на заробкі ў ЗША, пра што напісаў у  
свайм «Амерыканскім дзёйніку». Ты заўсёды пад-  
крэсьліваў сваю прыналежнасць да старога бела-

рускага роду, тое, што ты паэт свабодалюбны. А цябе не бянтэжыць, што на чужыне ты – чалавек цалкам паднявольны і вымушаны рабіць тое, што скажуць: падмітаць падлогу ды прыбіраць съмецьце?

**С. А.:** Гэта мяне бянтэжыць, і я пра гэта таксама пісаў. Але падмітаць чужому і падмітаць свайму – дзіве вялікія розыніцы. Ідучы ў наймы да чужога, ты не здаеш у наймы свой духоўны, псыхалягічны стан. Падмітаць чужыя стайні для мяне не ганебна, а рабіць тое самае ва ўласнай краіне для мяне непрымальна. Тут я Славамір Адамовіч, літаратар. Там я не магу прэтэндаваць на стаўленыне да мяне як да паэта. Тут я магу зашываць рот, сядзець у турме. Але – каб гэта было запатрабавана грамадзтвам, каб быў нейкі кантэкст. І тады я магу адэватна дзеянічаць.

**М. С.:** Я адчуваю, што табе пра гэта ня вельмі прыемна гаварыць. Давай зьменім тэму. У друку і ў этэры працягваеща аберкаваныне расейска-беларускіх дачыненій. Адзін мой знаёмец, дарэчы этнічны расеец, даўся дзіву: як гэта ніводная беларуская радыкальная арганізацыя ня выступіла з заявай, што калі Беларусь будзе далучаная да Рәсей, у апошняй на заходній мяжы зьявіцца яшчэ адна Чачэнія. Дзе, маўляў, «Белы легіён», дзе «Правы рэванш», пра якія не-не дый згадае незалежны друк? А і праўда, дзе? Палітычныя заявы – гэта таксама спосаб змаганьня.

**С. А.:** «Правага рэваншу» на сёньня не існуе. Не існуе таму, што я ня змог развязацца са сваімі мастакоўскімі, пісьменніцкімі прэтэнзіямі. Палітычная дзеянісць радыкальнага кшталту, як і мастацтва, патрабуе чалавека цалкам. Я паспадзяваўся (скажу гэта з пэўнай долій аплёмбу), што мой радыкалізм падхопяць прафесіяналы, якія будуць займацца вылучна палітыкай. Таму я на пэўным этапе (калі быў зъняволены) справу «Правага рэваншу» спыніў. А што да іншых арганізацыяў, то я за іх не адказваю...

Я магу з пэўнасцю сказаць, што ў Беларусі ёсьць многа людзей, якія ў патрэбны момант гатовыя стаць пад штандары нацыянальных радыкальных рухаў.

**М. С.:** У сваім «Амэрыканскім дзёньніку» ты даволі зъняважліва раіш беларускім апазыцыйным палітыкам панюхаць турэмнай парашы. Няўжо, нюхнуўшы яеды залезшы на нары, палітык зробіцца больш разумным і дальнабачным?

**С. А.:** Я маю права на такую параду. Турма – гэта дзіўна, непрыемна, але яна можа дапамагчы палітыку больш адэватна паводзіць сябе ў грамадзка-палітычнай прасторы. Яна вучыць гаварыць зь людзьмі, зь любымі людзьмі, а ня толькі з тымі, з кім прыемна ці карысна бавіць час. Варта прыгадаць гісторыю Індый. Здабыццю індыйскай незалежнасці папярэднічалі гадоў трывалы негвалтоўнага змаганьня, калі тысячы індыйцаў сядзелі ў турмах, і найперш – духоўныя кіраўнікі: Джавахарлал Нэру, Махатма Ганды. Можна згадаць і сучаснага прэзыдэнта Чэхіі Вацлава Гавала, які таксама сядзеў. А тыя ж бальшавікі, яны таксама прайшлі праз турмы, яны былі загартаваны і ўрэшце дамагліся сваёй мэты – збудавалі гіганцкую імперию СССР. Сядзець у турме палітыкам, можа, і неабязважкова, але ня варта гэтага баяцца.


**М. С.:** Ты пішаш, што цябе апошнім часам перасьледуе жаданыне «пайсыці ўзарваць аўтамабіль і даць па мордзе». Першае, як мне здаецца, ажыццявіць прасыцей, адшукаваўшы дзе-небудзь у двары лядашчы, кінуты гаспадаром «запарожац». Другое больш філязофскае – трэба мець ворагаў. У цябе іх шмат?

**С. А.:** У мяне яны ёсьць. Мае ворагі – гэта адзін усім вядомы чалавек і агульнае здрэнцвеньне. Мне абрыдла існаваць у гэтай сітуацыі здрэнцвеньня, быць побач з гэтым чалавекам. Я зъяжджаю, каб захаваць дух свой, псыхіку не зламаць сваю. Таму што

ў нашай краіне ўсё ставіцца з ног на галаву і наадварот. Сёння мы чуем, што Лукашэнка – ледзь не гарант нашай канстытуцыі і незалежнасці. І ўжо хтоніхто гатовы забыць пра тысячы маладых людзей, якія прыйшлі праз турмы, якіх пакалечылі, якім аднялі здароўе. Мы маём канкрэтных ахвяраў, маём зыніклых людзей. Мы ўжо гатовыя пра гэта забыць. Мяне сёння такая ситуацыя больш бянтэжыць, чым тая, калі раней я бачыў на экране чалавека, які пачынаў з духоўнага згвалтаванья мовы, гісторыі, сымбаліяў нацыянальных, а потым перайшоў да фізычнага зынішчэння людзей. І сёння гэты чалавек можа стаць для нашай апазыцыі гарантам канстытуцыі! Такая ситуацыя для мяне найбольш непрымальная... Вось я чытаю ў «ЛіМе» слова дырэктара Інстытуту літаратуры Ўладзімера Гніламёдава, што трэба аўяднацца вакол нашага прэзыдэнта і рабіць... Але што рабіць і як рабіць – не расшифроўваецца. Каму аўяднацца – мне, табе? І што рабіць з чалавекам, які зынішчае кожным сваім учынкам той сродак, пры дапамозе якога мы і ствараем гэту самую беларускую літаратуру?! Што далей? Мая галава адмаўляеца ўсьведамляць тую рэчаіснасць, якая вакол.

**М. С.:** Ты сказаў, што адзін з матываў твойго ад'езду – немагчымасць быць поруч з чалавекам, які зараз ледзь не гарант... І ў той жа час ты носіш майку з выявай Лукашэнкі на грудзях. Навошта?

**С. А.:** На майцы Лукашэнка поруч зь Бін Лядэнам, і надпіс пад імі па-ангельску: «Расшукваюцца». Іх аўядноўвае тэрор. Толькі адзін зъдзяйсьніе яго ў адносінах да іншых народаў, а другі – тэрарызуе свой. І таму калі я чую за сьпінай съмех моладзі, у мяне паляпшаеца настрой. Балышыня людзей успрымаюць маю майку адэватна. Няхай гэта будзе маймунскам у агульную антыпрэзыдэнцкую кампанію ў Беларусі.



### Анатоль Сыс –

паэт. Закончыў гісторыка-філялягічны факультэт Гомельскага дзяржуніверситету. Працаваў тэхнікам на Беларускім тэлебачаныні. Адзін з арганізатораў літаратурнага таварыства «Тутэйшыя». Аўтар кніг «Агмень», «Пан Лес», «Лён» ды інш. Нарадзіўся ў 1959 годзе ў вёсцы Гарошкаў Рэчыцкага раёну. Жыў і памёр у 2005 годзе ў Менску.

## Анатоль Сыс: «Я – яшчэ ня попел і ня прысак...»

27 кастрычніка 2002 году

*Апошнім часам паэт Анатоль Сыс рэдка зьяўляеца на публіцы. Пачуўши гэта, нехта з палёгкага ўздыхне, прыгадаўшы яго з рондалем барышчу ў паважным прэзыдыюме ці няўседлівым і заўсёды чымсьці абураным у шматлюдной залі. Але найбольшую трывогу выклікала тое, што падобныя дзівацтвы рабіліся ледзь не адзінам сродкам самавыяўленіня для таленавітага творцы. А таму выхад у съвет яго новай кнігі зацікаў чытачоў: няўжо Сыс не зъмяніўся, ня ўзяўся нарэшце за разум? Калі паэт прыйшоў у менскае бюро Рады ё Свабода, наша гутарка пачалася з аблеркаваньня кнігі, якая і сваёй назвой, і мастацкай аздобай падказала першыя пытанні.*

**Міхась Скобла:** Анатоль, з тваім новым зборнікам будуць мець клопат бібліографы, рэгіструючы яго ў каталёгах. Аўтар – Сыс, назва таксама – «Сыс». Навошта ты і тут стварыў проблему?

**Анатоль Сыс:** Я ў гэтым не вінаваты. Я хацеў назваць кніжку «Лён». Але яе афармляў мастак Аляксей Маракін, і ён прапанаваў назваць яе «Сыс». А мне што? Кажу, назаві мяне хоць чыгуном, толькі ў печ ня стаў. Пагаварылі гэта, і я паехаў дамоў, у вёску Гарошкаў Рэчыцкага раёну. Мама мая хварэе моцна, і таму я павінен быць пры ёй. А прыехаў – і мяне паставілі перад фактам: кніжка выйшла і называецца «Сыс». Я быў вельмі шчасльівы, і ўсе мае аднавяскоўцы і сябры. Яны – таксама ўсе нацыяналісты, як і я.

**М. С.:** На вокладцы тваёй кнігі зъмешчаны фотакаляж: Сыс углядаецца ў Сыса. Што ты бачыш, паглядзеўши на сябе збоку?

**А. С.:** Што я бачу... Сыс – гэта нарцыс, так мяне заўсёды рыфмуюць. Але я не нарцыс. Прайшоў той час, калі я быў маладым і вельмі раёнівым у паэзіі. А цяпер прачытаю чые-небудзь вершы, прыкладам Віцькі Шніпа, ён сто вершаў за год піша, і калі знайду хоць адзін радок прыгожы, дык бегаю, усіх сяброў сваіх клічу і хвалюся: во, як Віцька напісаў! Быццам бы сам напісаў, я крэпка рады. Раўнівасьць у мяне прайшла ў паэзіі. Ужо ня той узрост. Во, мне 26 кастрычніка споўнілася 44 гады... А каляж той прыдумаў таксама Маракін. Ён, мабыць, паленаваўся малываць. Паклікаў сына Ігара, ён таксама мастак. Той прыйшоў з лічбавай фотакамэртай, я распрануўся да поясу, яны мяне фатаграфавалі. А потым далі здымкі на вокладку. А мне і так добра.

**М. С.:** Ты цяпер жывеш пераважна ў Гарошкаве. Са сталічнай мітусні – у вясковую заціш. Ня сумна?

**А. С.:** Не, гарошкаўцы – цікавыя людзі. Гарошкаў стаіць на Дняпры, гэтым летам я крэпка рыбу лавіў. Была нядаўна такая гісторыя. Да нас з Гомельскага ўніверсітэту студэнты прыяжджалі народную творчасць запісваць. Знайшлі гарошкаўскую дзеда Грынъю. Дык ён ім тры касэты нагаварыў сваіх вершаў. Яны прыйшлі да мяне пахваліцца. Я кажу: урубіце мне запіс. Паслухаў-паслухаў, і да мяне дайшло. Гавару: «Дурні вы гэткія! Няўжо вы ня ведаецце беларускую літаратуру?» А дзед Грынъця начытаў ім з Багушэвіча, зь Якуба Коласа... У мінулу вайну ён быў артылерыстам, і яго кантузіла пад Бэрлінам. Застаўся адзін пры гармаце і адстрэльваўся ад фашистаў. Ён цяпер глуханямы, але памяць выдатную мае! Ня тое што я, – толькі некалькі ўласных вершаў памятаю. Вось такі ў нас «народны паэт» дзед Грынъця. І гэткіх незвычайных людзей багата ў Гарошкаве. Але сёньня мой Гарошкаў, а мабыць, і ўся Беларусь, дажыліся да таго, што ўсе маладыя людзі п'юць. А як толькі нап'юцца – адна

размова: каб не было гэтага... (ня буду мациогацца) Лукашэнкі. Ён загнаў нас у кут. Ой-ёй, я ня ведаю... На нядынім пісьменьніцкім зьезьдзе я надпісаў і перадаў яму сваю кніжку з гэткім надпісам: «Алесь, любі Беларусь, любі сваю мачі. Яна ў цябе старэнькая, як і ў мяне. Дык беражы яе!».

**М. С.:** Я памятаю тваю мачі ў перапоўненай залі Дому літаратаў, дзе адбывалася прэзэнтация зборніка «Пан Лес». Мне здаецца, яна была тады шчасльвай. Тваё жыцьцё ў вёсцы мае сялянскі ўклад, ці вярнуцца да яго ў цябе няма змогі?

**А. С.:** У нас ёсьць невялікая гаспадарка: карова, певень, пяцёра курэй і чатыры каты. У мачі пэнсія – семдзесят тысячаў рублёў. Я нідзе не працую, мне за вершы нічога ня плацяць. Кніжка выйшла толькі дзякуючы спонсару – маёй сяброўцы Валянціне Якімовіч. Дзяржаўнае выдавецтва ніколі ня выдала б.

**М. С.:** А хто займаецца гаспадаркай? Карове сена трэба накасіць, дый падаіць...

**А. С.:** Бывае, сястраз Рэчыцы пад'едзе, падоіць, а так даводзіцца самому, навучуцца. Матцы восемдзесят гадоў споўнілася, яна хворая ляжыць. Няма сілы карову трymаць, будзем прадаваць.

**М. С.:** У Менску засталіся твае чытачы. А ў Гарошкаве ці чытаеш ты каму свае вершы, ці маеш з кім пагаварыць пра літаратуру?

**А. С.:** Усім здаецца, што простиля людзі далёкія ад літаратуры і ўвогуле ад культуры. А ў Гарошкаве, як толькі сядзем пагаварыць, усе просяць, каб я пачытаў, усім хочацца ўзвышанаага ў гэтым сьвеце. А яны мне за гэта ў якасці ганарапу пад'есці дадуць, калі ў мяне няма, а часам і чарку нальюць. Калі ў іх няма пад'есці, я зь імі дзялюся, малака ім прынясу. Так мы і живём, дзелімся, адзін не пражывеш.

**М. С.:** Памятаю, як ты гаварыў: «Вось выйдзе кніжка, і я пачну новае жыцьцё: кіну піць, блазна-

ваць, пачну пісаць». Кніжка выйшла, а новае жыцьцё пачаць не ўдаецца. Ці ты не спрабуеш?

**А. С.:** Як Бог дасцьць. Нядына ў мяне быў Алег Бембель, цяпер брат Мікалай, з Жыровіцкага манастыра. Дарэчы, ён асьвяціў маю кватэру, хоць паstryжаныя манахі і ня маюць на гэта права. Але я яму ўдзячны за гэта. «Пути Господні неисповедимы», як кажуць расейцы...

**М. С.:** Яны яшчэ кажуць: «На Бога надейся, а сам не плошай». А па-беларуску гэта будзе: на Бога спадзявайся, але і сам старайся...

**А. С.:** Я згодзен. Усе людзі такія радыя, што ў мяне кніжка выйшла. Усе так у мяне вераць. Я буду пісаць – так адчуваю па сабе, па сваім нутры.

**М. С.:** Даводзілася чуць, што кампанія па спойваныні Сыса была сплянаваная ледзь не ў кабінетах КДБ. І сапраўды, ты часта заседжаўся ў застольях з малазнаёмымі людзьмі. А сам ты што думаеш пра сваё пакланенне шклянному богу?

**А. С.:** Ды нікто мяне ня спойваў. Гэта спадчынае. Бацька ў мяне піў, браты мае п'юць, родзічы ўсе п'юць, апрача жанчынаў. Мужчынская палова ўся п'е. Я быў народжаны на 50% спэрмай і на 50% гарэлкаю. І ад гэтага нікуды не падзенесцца.

**М. С.:** Чытаочы тваю новую кніжку, я лавіў сябе на думцы, што тэксты выпалі з кантэксту часу. Альбо час зь іх выпаў – ці ня ўсё адно. І толькі верш «Беларускія Ікары» рэзануў двумя радкамі: «Ёсьць, Ікары, ёсьць і ў вас сталіца. Там тыран накрыў для вас сталы...». Ці тыран у цябе тут – вобраз абагульнены?

**А. С.:** Абагульнены. Тыраны былі, ёсьць і будуць. І нічога з гэтым не паробіш. Але Лукашэнка – не тыран. Ён ня тое што заблудзіўся, у яго – амбіцыі. І няхай ён кіне свае амбіцыі. У нас адна Радзіма, у нас адна зямля і адзін хлеб.

**М. С.:** Ну, калі ты ўжо такі неабыякавы да Лукашэнкі, то наступнае пытанье акурат пра яго.

Месяцы два таму ў газэтах быў апублікованы рэйтынг кіраўніка Беларусі, сацыёлагі цьвердзяць, што нібыта чарговым разам ён упаў. А як па тваіх вясковых назіраньнях?

**A. С.:** Пастараюся адказаць аб'ектыўна. У май Гарошкаве дзесьці адсоткаў 60 супраць Лукашэнкі, астатнія – за. Абыякавых мала. Чаму так шмат за Лукашэнку? Відаць, таму, што наш калгас «Савецкая Беларусь» – адзін з самых багатых. У нас камбайнёры Ярыловічы штогод займаюць прызыавыя месцы на ўборцы збожжа. Аўтамабілі ім давалі, матацыклы, лядоўні. Нашы людзі з ранку да цягна працуяць, хто працаўцаў хоча. Трактарысты атрымліваюць па дзьвесьце тысячаў, пастухі – па сто пяцьдзесят тысячаў. Нармалёва, пражыць можна. Але нядаўна да нашага калгасу прыядналі суседні калгас «Свірьдавічы», які разваліўся, дык у нашага старшыні інфаркт быў: чым людзям заробак плаціць?

**M. С.:** У тваёй менскай аднапакаёўцы – запусьценыне. Ствараецца ўражаныне, што і кніжкі, якія стаяць на паліцах, ты ў рукі не бярэш. Няма патрэбы чытаць, ці няма тых кніжак, чытаць якія ёсьць патрэба?

**A. С.:** Чаму, я чытаю. Гарошкаўскую бібліятэку я напалову ўжо прачытаў. Праўда, да мастацкай літаратуры апошнім часам мала звязніца, чытаю больш газэты. З матчынай пэнсіі выпісаў «Народную волю». У суседа бяру «Советскую Белоруссию». А калі няма чаго пачытаць, дык гарэлку чытаю. А самае лепшае чытаныне – сустрэцца і пагаварыць з нармалёвым, цвярозым чалавекам, сябрам.

**M. С.:** Калі выходзілі твае зборнікі «Агмень» і «Пан Лес», усе крытыкі адзначалі ў іх паганская матывы. Думаю, з такім жа посыпехам там можна было адшукаць і матывы хрысьціянскія. А якое ў цябе стаўленыне да рэлігіі, да Бога?

**A. С.:** Калі я вучыўся ў Гомельскім універсітэце,

дык зьбіраў абрэзы. У мяне іх было каля сямідзесяц! Я з-за іх ледзь вучобу ня кінуў, яны мне нават сынліся. А потым я падараваў сваю калекцыю ў Гомельскі краязнаўчы музэй – цэлы аўтобус напакавалі. Я сабе пакінуў чатыры абрэзы ўсяго, дый потым сябрам раздарыў. Цяпер у мяне ў менскай кватэры толькі адзін абрэз – зь вёскі Холмеч Лоеўскага раёну.

**M. С.:** А ці ёсьць у Гарошкаве царква?

**A. С.:** Не, няма, ёсьць у суседній вёсцы. Нядаўна пабудавалі. Дарэчы, Аляксей Марачкін падараваў маёй маці Марыі абрэз уласнай работы – «Маці Божая Чарнобыльская». Дык я маму ўгаварыў перадаць яе ў новазбудаваны храм, там жа съцены голыя былі. Абрэз той там і цяпер вісіць, недалёка ад алтара... Я веру ў Бога. Але ў царкву хаджу рэдка, гады ў рады. Калі вельмі-вельмі цяжка на душы. Дык калі прыпрэ, я бягу ў царкву. Было такое, што прыбягаю і на калені станаўлюся. Але лягчэй мне ўсё адно ня робіцца. Мабыць, я крэпка зграшыў у гэтым жыцьці...

**M. С.:** «Я яшчэ ня попел і ня прысадак...» – пішаstry ў сваёй новай кніжцы. Што падтрымлівае твой прыцемелы творчы агмень сёньня, не дае яму перадчасна патухнуць?

**A. С.:** Матка мая. Яна сказала: «Толік, я буду жыць, пакуль ты жывеш. І таму, калі выйшла кніжка, я адразу прынёс яе маці. Яна была радая. Мама, для цябе я верш пачытаю, можа, ты яго і ня чула: «На твары шчацінъне, як пожня жытнёвая, / вочы – праталіны мутнай вады... / – Мілы сынок мой, пачні жыцьцё новае, / грэх блазнаваць у Хрыстовы гады. / – Мама, я рады б – як пчолы на ліпень, / музы лятуць на хмяльнога мяне. / Жыцьць без пазії – гэта ж пагібел! / Жыцьць без віна? Гэта ж съмерць удвайне. / Хто ж вінаваты, што аж з нараджэння / зь мёдам смакчу я зь цябе малако? / Ведаю, сохне паціху карэнъне, / хоць і жывеш над

Вялікай Ракой. / Ну і няхай музам колкая пожня, / горкія вусны мае, дык няхай. / Мама, такога народзіць ня кожная, / мама, не перажывай!». Матка мая працавала настаўніцай, потым была хатній гаспадыніяй, гадавала дзяцей. Нас у сям'і было чацьвера: сёстры Тамара і Валянціна, брат Віктар ды я. Хапала клопату. Перад пэнсіяй матка працавала ў калгасе, дзе лёгкай работы няма. Напрацавалася, цяпер хварэе. Я стараюся ёй памагаць, усё раблю. Мама, мы ўчора адзначылі мой дзень народзінаў, выпілі трохі. «Мая ж хата без сяброў – ня хата...» І ў Менску так, і ў Гарошкаве – ты ж ведаеш. Усё будзе добра – мы яшчэ пажывем.



*Ihar Dabraliubau –*  
кінарэжысэр. Закончыў БДУ і Усесаюзны інстытут  
кінематографіі ў Маскве. Працаваў на кінастудыі  
«Беларусьфільм», у менскім Інстытуце сучасных ведаў.  
Сярод знятых фільмаў – «Іван Макаравіч», «Белая  
росы», «Восеньскія сны», «Плач перапёлкі». Народны  
артыст Беларусі. Нарадзіўся ў 1933 годзе ў Новасібірску  
(Расея). Жыве ў Менску.

## Iгар Дабралюбаў: «Экранізацаць творы Васіля Быкава – мая мара»

1 сінэжня 2002 году

*Да Ігара Дабралюбава музы, у адрозненьне  
ад уладаў, заўсёды былі прыхільныя. Ня кожнаму  
рэжысёру ўдаеца ў трывіцаць зь лішкам гадоў  
атрымаць прыз на міжнародным кінафэстывалі  
ў Вэнэцыі альбо зьніць любімы многімі пакаленіямі  
фільм накшталт «Белых росаў». На жаль, апошнім  
часам рэжысэр зусім не здымает, а ўсе ягоныя  
творчыя ідэі не знаходзяць падтрымкі  
ў Міністэрстве культуры. Там да народнага  
артыста Беларусі, клясыка савецкага кіно  
стаўленыне падазроне: ія тыя ідэі пратаноўвае  
знакаміты рэжысэр чыноўнікам. І ўсё ж, нягледзячы  
на цэнзуру ідэяў, Ігар Дабралюбаў ад сваіх творчых  
плянаў адмаяцца не зьбіраеца і марыць пра  
екранізацыю твораў Васіля Быкава.*

**Міхась Скобла:** Ігар Міхайлавіч, сёлета роўна  
сорак гадоў, як вы прыйшлі працаўцаць на «Бела-  
русьфільм». Зразумела, што за гэты час кінастудыя  
перажыла розныя этапы: і час няўдачаў, і пэрыяд  
росквіту, звязаны, у тым ліку, і з вашымі фільмамі.  
Якбы вы ацанілі сёньняшнюю ситуацыю на «Бела-  
русьфільме»?

**Ігар Дабралюбаў:** Калі я ўпершыню зявіўся на  
«Беларусьфільме», там панавала вельмі творчая  
атмасфера. Пад крыло да карыфэяў беларускага  
кіно Ўладзімера Корш-Сабліна ды Юрый Тарыча  
прыехалі многія выпускнікі маскоўскага Ўсеса-  
юзнага інстытуту кінаматаграфіі. Адносіны да  
маладых былі прыхільныя, старэйшыя майстры  
ведалі, што маладыя рэжысёры – гэта саджанцы.  
А каб саджанцы добра расылі, іх трэба доўга дагля-  
даць: паліваць, падкормліваць і нават калготкамі

абвязваць, каб драпежнікі розныя кару не паелі.  
Маладым давалі працу, ім дапамагалі стаць на ногі.  
І было нямала карцінаў, зънятых пачаткоўцамі, якія  
рабіліся пераможцамі на міжнародных кінафэс-  
тываліях. Скажам, мой фільм «Іван Макаравіч» у  
1970 годзе атрымаў «Срэбную Мінэрву» ў Вэнэцыі.  
Праўда, я ня змог паехаць на той фэстываль, гэта да-  
волі забаўная гісторыя. Я толькі сабраўся ехаць, як  
з Масквы далі каманду зрабіць Дабралюбаву і ўсім,  
хто ехаў, прышчэпку ад халеры, бо ў Італіі быццам  
бы эпідэмія. Я пайшоў у паліклініку, зрабіў укол,  
а доктар патрабуе прыйсьці яшчэ некалькі разоў,  
бо аднаго ўколу мала... А я ўзяў і не пайшоў. Так і  
застаўся дома бяз «Срэбнай Мінэрвы».

**М. С.:** Затое ад халеры ўратаваліся.

**І. Д.:** Ага, Бог мілаваў. А сёньня ситуация на  
«Беларусьфільме» праста катастрофічная. Памя-  
таю, галоўным рэдактарам на студыі працеваў паэт  
Аркадзь Куляшоў, гэта ж была асока – інтэлект, та-  
лент. Ён усіх нас, маладых, любіў. Сёньня на «Бела-  
русьфільме» ўвогуле няма ні мастацкага кірауніка,  
ні галоўнага рэдактара, ні мастацкай рады! Пры  
Міністэрстве культуры ёсьць нейкая рада, эксп-  
ертная, але я ня ведаю там ніводнага эксперта! У  
вытворчасць запускаецца невядома што. Маладым  
не даюць працаўцаць. Вось запусцылі нядыўна «Нас-  
тасцю Слуцкую» – ну гэта ж Сярэднявечча, гэта ж  
дорага. За гэтыя грошы можна было б зьніць дзьве,  
а то і тры сучасныя карціны!

**М. С.:** Даўк «Настасцяй Слуцкай» апякуеца  
асабістая Аляксандар Лукашэнка. Увогуле, калі па-  
глядзець збоку, беларускі прэзыдэнт зацікаўлены  
проблемамі кіно, нават на здымачную пляцоўку  
наведваеца, паказвае сваю заклапочанасць. Ці  
гэта гульня на публіку?

**І. Д.:** Лукашэнку, відаць, вельмі хочацца прайсьці  
па чырвонай дарожцы дзе-небудзь у Канах. Але  
туды трэба атрымаць запрашэнье, сам не паедзеш.

Дый з выездам за мяжу ў яго праблемы. Тут неабходна ўдакладніць адну важную рэч. Прэзыдэнт наведваў не кінастудью, а кінафабрыку – гэта розныя ўстановы, хоць і пад адной страхой. Студня – гэта творчыя людзі, сустракацца зь імі ў яго няма асаблівай ахвоты. А калі каго і запрасілі на сустрэчу, то сваіх, правераных, па адысловым сьпіску. Я туды не хадзіў. А калі б пайшоў, то не прамаўчаў бы... Таму і не запрашаюць.

**М. С.:** Вы ўжо 10 гадоў не здымаете. Што рабіць бесправоўнаму рэжысёру, каб не памерці з голаду?

**I. Д.:** Не паміраць. Я жыву на сваю пэнсію, трохі дзееці дапамагаюць.

**М. С.:** А якая пэнсія ў народнага артыста Беларусі, калі не сакрэт?

**I. Д.:** Ажно 134 тысячи ды яшчэ 30 тысячаў за званыне даплачваюць. Але я не хачу скардзіцца. Горш тое, што працаўцаў не даюць. Я чыноўнікам зь Мінкульту сказаў: «Вы ставіцесь да мяне так, быццам прачыталі мой нэкралёт. Так пакажыце яго мне, можа, я і праўда памёр?!» Любому мастаку прыемна, калі яго карціна вісіць у Люўры, але яму ўдвая прыемней, калі яго паважаюць у дома.

**М. С.:** Днямі паказвалі па тэлебачаныні адзін з вялікіх фільмаў. Ці атрымліваеце вы нейкія аўтарскія адлічэніні за дэманстрацыю сваіх твораў?

**I. Д.:** Пра што ты гаворыш?! Ніхто ў мяне не пытае нікага дазволу і ніякіх аўтарскіх я не атрымліваю! Пра тое, што паказваюць мой фільм, я выпадкова даведваюся з тэлепраграмы. Такая дробязь, як аўтарскае права, у нашай краіне нікога не цікавіць!

**М. С.:** Вы – народны артыст Беларусі. І ў той жа час – праблемны рэжысэр, праблемны для чыноўнікаў. Колькі фільмаў вам не ўдалося зьняць з прычынаў зусім ня творчых?

**I. Д.:** Мне вельмі цяжка гаварыць пра гэта, ты кранаеш мае інфаркты і шрамы на сэрцы. Тут цяжка

адназначна адказаць. Раней усё зацьвярджалася ў адпаведных інстанцыях, а ўжо творчыя прычыны для адмовы былі ці нятворчыя – сёньня меркаваць цяжка... І ёсё ж раскажу пра адзін выпадак. Разам са мною ў Менск з Масквы прыехаў Уладзімер Караткевіч, ён там заканчваў Вышэйшыя сцэнарныя курсы. Валодзя паказаў мне выдатны сцэнар «Белае сонца пякучае». Пра чалавека і пачуцьцё страху, бо ў розным узроўніе чалавек баіцца па-разнаму. Сцэнар не прайшоў. Гэта мяне выбіла з каляіны. Дзякую Богу, дапамог мой настаўнік Міхаіл Ільліч Ром, які пераслаў мне сцэнар пра канструктара ракетаў Каралёва, я зьняў фільм, усё прайшло нормальна. Праз пэўны час я задумаў экранізаць быкаўскага «Сотнікава» – Васіль сам напісаў сцэнар. Так шмат было надзеяў на гэтую работу! Але нічога зрабіць не ўдалося, не прапусыцілі.

**М. С.:** Я ведаю, што вы зьбіраліся экранізаць апавяданыне Васіля Быкава «Жоўты пясочак». Беручыся за гэты матэрыял, ці ведалі вы, што ўжо зьняты паводле быкаўскага апавядання «На Чорных лядах» фільм пакладзены на паліцу?

**I. Д.:** Ведаў, вядома ж. Толькі не магу ўціміць чаму? За што гэты фільм – пад сукно?! Шкада рэжысёра Панамарова, ён вельмі перажываў з-за гэтага, дый цяпер яшчэ, мабыць, не супакоіўся. Чалавеку зь незразумелых прычынаў паламалі творчы лёс – хіба ж так можна?! А «Жоўты пясочак» – апавяданыне біблійнага ўзроўню, дый затраты на яго патрэбны невялікія. Што трэба? «Варанок», у якім возяць зьняволеных, ды лясная палянка, за якую ўвогуле плаціць на трэба. Я ня вытрымаў і пайшоў да міністара культуры Гулякі – расказаць пра тэму, пра сюжэт. А ён на слухае! Адразу гаворыць, што грошай няма! Я яму «Народную волю» з «Жоўтым пясочкам» паказваю, а ён мне старшыняваць на Берасцейскім кінафестывалі прапаноўвае! Я пра адно, а ён – зусім пра другое. Як більярдны шар

качаецца, няма за што зачапіцца. Гэта ў іх цяпер такі стыль працы, у чыноўнікаў. Не даюць гаварыць – як быццам у Беларусі 1000 Дабралюбавых, якія штодня дураць галаву міністру. Я разумею, у чым тут справа. Усе чыноўнікі баяцца Лукашэнкі, які, як вядома, «вырас на вершах» Васіля Быкова. Быкаў – гордасць беларускага народу, геніяльны пісьменнік. Пачытаць яго творы, зразумець іх – усім карысна было бы: і міністру, і капиталісту, і ўсім народу. Мне некаторыя рапаць: сходзі да Лукашэнкі і папрасі грошай. Не пайду, прыніжацца перад уладай я ня ўмей.

**М. С.:** Сёньня беларускія акторы, за невялікім выняткам, працуць толькі ў тэатрах. Вы родам з Ракеi, нарадзіліся ў Новасібірску. Але заўсёды здымалі на беларускім матэрыйале, беларускіх актораў. А чым адрозніваецца беларускі актор ад расейскага, калі зірнуць уважлівым рэжысэрскім вокам?

**I. Д.:** Школай, талентам сваім адрозніваецца. Ніхто ў Ракеi не заменіць нашага Віктара Тарасава. А якім непаўторнымі былі Паша Дубашынскі, Валеры Філатаў! У мяне ў фільме «Плач перапёлкі» (у дзеяці сэрыях) здымаліся 150 беларускіх актораў, ніводнага збоку не запрашалі. У маіх фільмах здымаліся і Галіна Макарава, і Генадзь Гарбук, і Фёдар Шмакаў, і Валянцін Белахвосыцкі, і Генадзь Аўсянікаў. Праўда, у «Белыя росы» давялося запрасіць Новікава з Санаевым, бо ў беларускіх тэатрах не засталося старых актораў, не зъбераглі.

**М. С.:** А ці можна сёньня ўвогуле казаць пра беларускую кінаматаграфічную школу? Старыя акторы адыходзяць, рэжысэрам працаваць не даюць...

**I. Д.:** Нядаўна мы з Генадзем Бураўкінім працавалі ў журы на конкурсে дзіцячага кіно. Дзеці ў звычайнім гуртку здымалі свой двор, сваё дрэва, старое вядро, якое валяеца. І зроблена гэта з такой любоўю! А без любові нічога ня будзе. І кіно здымалі трэба доўга вучыцца. Цяпер фільмы здымалі

людзі без адукцыі, апэратары парабіліся рэжысёрамі. А гэта ня тое самае. Вось вазьмі Мікіту Міхалкова – выдатны актор, але, калі задумаў фільмы здымаліць, пайшоў вучыцца дадаткова на рэжысэра! А наш Алеś Адамовіч – ён жа доктарам навук быў, а спэцыяльна вывучаў кіно! Днём вучыўся, а вечарам выкладаў у Маскоўскім універсытэце літаратуру. І вывучыўся, каб зініць свае стужкі «Сыны ідуць у бой» і «Вайну пад стрэхамі». Мне горка пра гэта гаварыць, але я ніколі ня думаў, што дажыву да таго часу, калі будзе развалівацца «Беларусьфільм».

**М. С.:** Зрэдку па Беларускім тэлебачаньні паказваюць мастацкія фільмы, агучаныя па-беларуску. І тое ўсё больш замежныя. Ігар Міхайлавіч, а ад какога залежыць, на якой мове павінен паказвацца фільм?

**I. Д.:** Ад тэлебачаньня і залежыць. Ня ведаю, як цяпер, а раней усе фільмы дубляваліся на беларускую мову. На «Беларусьфільме» працавала перакладчыкам дачка Кузьмы Чорнага Рагнеда Аляхновіч. Перакладаць фільмы было прынята. Дарэчы, мой фільм «Іван Макаравіч» дніамі ішоў па-беларуску. З мовай беларускай у нашай краіне ўвогуле невядома што творыцца. Калі ў нас дзьве дзяржаўныя мовы, дық давайце ўсё рабіць на дзвюх мовах: і па-беларуску, і па-расейску. Мова ж у нас старажытная, прыгожая. І ў беларускіх кінатэатрах паказваць трэба не стрыптыз-шоў, не амэрыканскія баевікі круціць, а фільмы свае, напрыклад: «Я – Францыск Скарына» альбо «Хрыстос прызямліўся ў Гародні». Дзе яны, чаму пыляцца ў сковішчах?! Дайце мне «рафік», я зъбяру каманду і праеду па ўсёй Беларусі – пакажу народу сапраўднае беларускае кіно!

**М. С.:** У беларускім кіно пакуль што вызначаная адна роля. Гэта роля мэцэната. І выконваць яе хоцацца Лукашэнку. Памятаеца, як ён даваў мільён даляраў на фільм «У жніўні 44-га». Цяпер гаворыць

пра такую самую суму, паляпваючы па плячы рэжысэра «Настасьці Слуцкай». А што б знялі вы, каб мільён даляраў быў выдзелены вам?

**I. Д.:** Я зняў бы «Жоўты пясочак» за траціну гэтай сумы. Там жа аніякіх дэкарацыяў ня трэба будаваць. Быкаў вельмі кінематографічны пісьменнік у tym сэнсе, што ў яго амаль няма батальных сцэнаў. І масоўкі ў «Жоўтым пясочку» няма, некалькі герояў на краі ямы. Адзін зь іх, былы супрацоўнік органаў дзяржбяспекі, сам сабе капае магілу і аддае свайму кату, калегу-энкавэдысту, сваё адзеньне – не прападаць жа дабру... Быкаўскія героі можна глядзяць у очы съмерці, і ў гэтым іх прыцягальнасць для чытача і гледача. Прыгадайце Сотнікава, Івана Цярэшку з «Альпійскай баляды», Глечыка з «Жураўлінага крыку», Сыцепаніду са «Знаку бяды». Ня ведаю дзе, але я па стараюся знайсці сродкі і камэрку. Экранізацаць «Жоўты пясочак» Васіля Быкова – мой грамадзянскі абязядак. І я абязядкова зраблю гэты фільм!



*Уладзімер Клімовіч –*  
пісьменнік, бард, прадпрымальнік. Закончыў  
Беларускую акадэмію мастацтваў. Працаваў на БТ, дзе  
вёў тэлепраграму «Землякі». Аўтар кніг «Выратаванье  
безданью», «Лаліта і кактус», «Той, хто будзе горад»,  
песеннага альбому «Дзеці вятроў». Нарадзіўся ў 1969  
годзе ў вёсцы Ігнаткаўцы на Лідчыне. Жыве ў горадзе  
Гуанахуата (Мэксіка), дзе займаецца аўтабізнэсам.

## Уладзімер Клімовіч: «Мэксыка – як міксэр, дзе ўсё перамяшалася»

27 траўня 2003 году

Уладзімера Клімовіча ў Менску пазнавалі на вуліцах – дзякуючы ягонай тэлепраграме «Землякі». Ён займаўся прадпрымальніцтвам, пісаў кнігі, съпяваў пад гітару ўласныя песні. Аднак сямейныя абставіны склаўся так, што месцам жыцьцёвага прыстанку давялося абраць далёкую Мэксыку. Для беларусаў гэта адна з самых малавядомых і экзатычных краінаў, якая знаходзіцца на дыяметральна супрацьлеглым баку зямнога шару. Што мы пра яе ведаєм? Хіба тое, што бульба наша незаменная – аднекуль з Мэксыкі. І таму, калі «беларускі мэксыканец» упершыню за трэй гады прыехаў на радзіму, мы зь ім не маглі не сустрэцца.

**Міхась Скобла:** Уладзімер, у Беларусі ў цябе была свая праграма на тэлебачаныні, выходзілі кнігі, магнітаальбомы тваіх песняў. Не шкада было ўсё гэта кінуць і зъехаць у Мэксыку?

**Уладзімер Клімовіч:** Мне гэтае рашэнне далося вельмі няпроста. Ужо нават прадаўшы кватэру ў Менску, каб не з пустымі кішэнямі ехаць, разьвітаўшыся з роднымі і сябрамі, я ўсё адно апошнім часам прачынаўся сярод ночы і пытаўся ў самога сябе: «Правільна я раблю ці няправільна? Куды я еду – за трыдзеянць зямель?! За моры-акіяны?!» А Мэксыка мне малаивалася смутна. Я толькі ведаў, што там жывуць індзейцы і растуць кактусы.

**М. С.:** У цябе ж кніжка называлася «Лаліта і катус». Значыць, было нейкае прадчуваньне?

**У. К.:** Магчыма. Яшчэ з дзяцінства я рабіў лукі са стрэламі, і мы з хлопцамі гулялі ў вайну. Ня ў немцаў і партызанаў, а ў індзейцаў. У нашай вёсцы была папулярная менавіта гульня ў індзейцаў.

**М. С.:** І як хутка табе ўдалося інтэгравацца ў мэксыканскэ жыцьцё?

**У. К.:** Ой, няхутка. Я прыехаў туды з трyma гішпанскімі фразамі: буэнас ночэс (дабранач), буэнас цардэс (добрая вечар) і бэссамэ, бэссамэ муcho (цалуй, целуй мяне многа разоў). І ўсё! Найпершай праблемай было – пераадолець моўны бар'ер. І я пайшоў шукаць працу. Зайшоў у булачную і ўбачыў, што на сцяне вісіць аўтограф патрабуюцца рабочыя, якія могуць прадаваць булачкі, мыць падносы і рабіць ўсё астатніе.

**М. С.:** Ты ў Менску быў даволі вядомай асобаю, а тут – булачкі прадаваць. Відаць, няпроста было заціснуць гонар у кулак?

**У. К.:** Яшчэ як няпроста! Я туго аўтографы на вуліцах! Таралльна сцяўшы сківіцы! Давялося забыць, што я – беларускі пісьменнік, вядучы папулярнай тэлеперадачы, што ў мяне прасілі аўтографы на вуліцах! Я зайшоў у кабінэт уладальніка булачнай. «Што вы хочаце, малады чалавек?» – спытаўся ён. (Я пайшоў з жонкай, яна трохі ведала гішпанскую і перакладала.) Кажу: дазвольце ў вас папрацаваць. Добра, кажа, прыходзьце з паперамі. Назаўтра я паклаў перад ім: свой пісьменніцкі білет, усе свае кніжкі, касэты і дыплём Беларускай акадэміі мастацтваў з записам «актор тэатру і кіно».

**М. С.:** І якая была рэакцыя ўладальніка крамы?

**У. К.:** Роўна дзівье хвіліны ён маўчаў, разглядаў і перакладаў мае паперы. А потым абурана запытаўся: «Вы зь мяне зьдзекуецеся?! Вам трэба працаваць у тэатры ці на тэлебачаныні, а не ў мяне!» «Але ж я ня ведаю мовы, дазвольце мне папрацаваць у вас, каб падвучыць мову». Я пераконваў дзядзьку цэлую гадзіну, але пераканаў! Мы заключылі контракт на месяц, і я пачаў працаваць. Праз два тыдні ён падышоў і кажа: «Мне падабаецца, як вы працуеце, і я хачу вас павысіць. Вы будзеце лічыць булачкі. Вы ж эўрапеец, сумленны чалавек, вы прыходзіце

своечасова на працу». Ох, і павучыў я мову – адных найменьняў булачак з тae пары ведаю каля 200!

**М. С.:** А які занятак у Мэксыцы ты маеш сёньня?

**У. К.:** Мой бізнес звязаны з аўтамабілемі. Я маю лот – так называюць у Мэксыцы аўтакраму пад адкрытым небам. Я прадаю машыны.

**М. С.:** У якой мясцовасці ты жывеш?

**У. К.:** Зь мясцовасцю мне паshanцавала. Я жыву ў Гуанахуата – гэта невялікі гарадок накшталт маёй Ліды, каля якой я нарадзіўся. Але ў адрозненьне ад Ліды ён добра захаваўся з каляніяльных часоў, з часоў заваяваньяў гішпанскага калонізатора Картэса. У Гуанахуата ёсьць музэй мумій – таіх толькі два ў сьвеце, яшчэ адзін у Японіі. У Мэксыцы зямля такая багатая на мінералы, што нябожчыкі праз шэсць гадоў становіцца муміямі, можна выкопваць і прадаваць у Японію, у музэй. Гуанахуата называюць жамчужынай Лацінскай Амерыкі, гэта горад фэстываляў. На фэстываль Сэрванціна туды прыяжджаюць госьці з усяго сьвету – з Эўропы, з Японіі, з Аўстраліі. Выступаць на ім вельмі прэстыжна. Праводзіцца ў Гуанахуата таксама фэстываль кветак – усе вуліцы запоўненыя букетамі! Увогуле, у Мэксыцы, нягледзячы на съпякотнае сонца, дыхаецца надзвычай лёгка, на гэтую краіну дыхаюць адразу два акіяны. Але як падумаеш, што Беларусь знаходзіцца на супрацьлеглым баку Зямлі... Я неяк зірнуў на глобус: Мэксыка і Беларусь – амаль антыподы.

**М. С.:** Мэксыка знаходзіцца на сумежжы дзвіюх Амерык, на мяжы этнасаў. Пэўнае ўяўленыне пра тамтэйшы народ дае харектарыстыка мэксыканскага пісьменніка Актавія Паса, дадзеная яму адным калегам. Той называў Паса «сынам Мэксыкі, братам Лацінскай Амерыкі, пасынкам Гішпаніі, прыёмным сынам Францыі, сямейным сябрам Японіі і пазашлюбным сынам Злучаных Штатаў

Амэрыкі». Яку гэткім кангламэраце разабрацца: хто свой, хто чужы, хто каму сват, хто каму брат?

**У. К.:** Сапраўды, дзіўная сітуацыя. Са словамі «Мэксыка» ў нас асацыюеца хіба слова «міксэр». У Мэксыцы, як у міксеры, усё зъмяшалася. Мэксыканцы, напрыклад, проста шалеюць ад Борхэса. Скажам, на якім-небудзь афіцыйным банкеце пасыля трэціяй чаркі тэклы можа падняцца мэр гораду ці які іншы начальнік і чытаць на памяць Борхэса. І любы мэксыканец скажа: Сэрвантэс – наш пісьменнік! Борхэс – наш пісьменнік! Я кажу: хлопцы, я ведаю яшчэ аднаго вшага пісьменніка, на Кубе жыў, – Гэмінгуэя. Яны кажуць: не, гэта ня наш пісьменнік, бо лепшыя свае рэчы напісаў пангельскую.

**М. С.:** А сваіх, сапраўдных мэксыканцаў, яны чытаюць?

**У. К.:** Чытаюць і паважаюць. Але ўсіх пісьменнікаў, якія пісалі і пішуць па-гішпанску, яны лічаць сваімі. І тым самым узбагачаюць сваю нацыянальную культуру. Яны ўдзячныя Гішпаніі, удзячныя свайму заваёўніку Картэсу, які разам з заваяваннем прынёс культуру, адукацыю. З Гішпаніяй у Мэксыкі самыя сяброўскія адносіны. А яшчэ яны працягваюць любіць Савецкі Саюз. І калі даведваюцца, што я з былога СССР, то кажуць: паважаны Блядзімір...

**М. С.:** Як-як яны кажуць?

**У. К.:** Мэксыканцы ня могуць вымавіць ані «Уладзімір», ані «Владзімір», усё адно атрымліваеца «Блядзімір». Спачатку я крыўдаваў, а потым махнуў рукою – называйце хоць гаршчком, толькі ў печня стаўце. Ну што зробіш, такое вымаўленыне ў гэтага народу.

**М. С.:** Мэксыка і мэксыканцы сапраўды вартыя зьдзіўленыня. Яшчэ і таму, што апошнія паўстагодзьдзя прэзыдэнты там зъмяняюцца кожныя шэсць

гадоў. Адбыў адзін тэрмін – і сыходзіць. Як там удалося дасягнуць такой дэмакраты?

**У. К.:** На Мэксыку моцна ўплываюць ЗША: з гэтай краінаю вельмі доўгая мяжа і вельмі цесныя стасункі. Мэксыканскаму прэзыдэнту і ў галаву не прыходзіць застацца на другі ці трэці тэрмін. Шкада, што ў маёй Беларусі так не адбываецца. Але тут ня толькі віна прэзыдэнта, але і выбарнікаў. Дарэчы, мэксыканцы зьдзіўляліся, калі Лукашэнку абраў на новы тэрмін, для іх гэта незразумела.

**М. С.:** Прыгаданы ўжо Актавія Пас пісаў, што «палітычная ўлада стэрылізуе мастака». У нас ахвотнікі на стэрылізацыю час ад часу знаходзяцца. А ў Мэксыцы?

**У. К.:** Палітычны ціск зьнішчае мастака. У Мэксыцы няма цэнзуры на тэлебачаныні. Там у жывым этэры ідуць палітычныя шоў, дзе крытыкуеца замежная ці ўнутраная палітыка дзяржаўных уладаў. СМИ там змагаюцца за дабрабыт народу, ва ўсім астатнім ніякіх абмежаваньняў няма. Калі прэзыдэнт робіць памылку, скажам, падпісаўшы нейкую дамову з ЗША, пра гэта адкрыта гаворыцца ў жывым этэры.

**М. С.:** Да ад'езду ў Мэксыку ты заснаваў прэмію «Пэрспэктыва» – для падтрымкі маладых талентаў. І яе нават атрымалі некалькі шчаслівых ляўрэатаў. Якім будзе яе лёс, ці спадзявацца маладым на пэрспэктыву ад Уладзімера Клімовіча?

**У. К.:** Прэмія «Пэрспэктыва» – адзін з маіх самых дарагіх успамінаў. Я думаю яе аднавіць, каб падтрымаш беларускую маладую літаратуру, каб у пачаткоўцаў была надзея і ўпэўненасць, што іх чытаюць, што яны патрэбныя. Праўда, лёс прэміі будзе залежаць ад майго мэксыканскага бізнесу. Але я перакананы, што ў нас усё атрымаеца.



*Аляксей Марацкін –*  
мастак. Закончыў мастацка-графічнае аддзяленне  
Віцебскага пэдагагічнага інстытуту і аддзяленне  
жывапісу Беларускага тэатральна-мастацкага інстытуту.  
Наставнічаў у школе, выкладаў у Беларускай акадэмії  
мастацтваў. Адзін з арганізатораў і першы кіраунік  
суполкі «Пагоня» Беларускага саюзу мастакоў.  
Нарадзіўся ў 1940 годзе ў вёсцы Папоўшчына  
Чэрыкаўскага раёну. Жыве ў Менску.

## Аляксей Марачкін: «Крэсла для презыдэнта чакае інагурацыі»

15 ліпеня 2003 году

*Беларусь і Літва адзначылі 750-годзьдзе каранацыі Міндоўга. Літва – на дзяржайным узроўні, урачыста, з пацуцьцём гонару за слайнае мінулае Вялікага Княства Літоўскага. Беларусь – съціла, высілкамі грамадzkіх арганізацый. У Вільні Міндоўг паўстаў адлітым з бронзы на старым гарадзкім пляцы. У Менску – з гітсу, на мастацкай выставе, замоўчанай афіцыйнымі СМІ. Беларуская дзяржава працягвае дэмансістраціяў сваю абыякавасць да супольнай спадчыны ВКЛ – на ціхую радасць нашым паўночным суседзям. На выставе, зладжанай суполкай «Пагоня», паказвалася некалькі Міндоўгай. Адзін з іх, які належыць пэндзлю Аляксея Марачкіна, неспадзявана апынуўся ў цэнтры скандалу, быў перахоплены яничэ па дарозе ў стацічны Палац мастацтваў і на выставу так і ня трапіў.*

**Міхась Скобла:** Спадар Аляксей, раней вашыя творы некалькі разоў здымалі з выставаў. Цяпер жа ўвогуле не дапусцілі ў Палац мастацтваў. Што і каму не спадабалася ў вашым творы «Съляза Міндоўга»?

**Алесь Марачкін:** Папраўдзе кажучы, калі я пісаў гэты твор, то ня думаў, што вакол яго будзе такая калатнеча і тым больш што яго не дапусціць на выставу. У мяне былі гэткія аргументы: калі прыяжджаюць у Менск маскоўскія артысты Максім Галкін ці Міхаіл Задорнаў, то ім дазваляеца іранізаваць з Аляксандра Лукашэнкі, я чуў на свае вуши. Калі я быў у Лёндане, то бачыў, як там у тэлевізоры даволі жорстка кіпяць з каралеўскай сям'і. І там гэта таксама нікога ня дзівіць. «Съляза

Міндоўга» – абсалютна бяскрыўдная, але зь вялікім падтэкстам карціна.

**М. С.:** Раней адборам твораў на выставы займалася адмысловая камісія. А ў выпадку з вамі – судзьдзі хто?

**А. М.:** Сапраўды, раней пра Саюзе мастакоў існаваў выстаўкам, ён прымаў працы. Пры падрыхтоўцы Міндоўгавай выставы Саюз мастакоў склаў зь сябе паўнамоцтвы, ягонага кіраўніцтва на адкрыцці не было. Акты ўна ўдзельнічалі толькі сябры суполкі «Пагоня». Хто канкрэтна не дапусціў мой твор у экспазыцыйную залю, я так і не даведаўся. І ніхто толкам нічога ня можа сказаць, усе ківаюць на Міністэрства культуры, на Менгарвыканкам. Такое адчуванье, быццам з вуліцы прыйшли людзі, не прадставіліся, забралі маю працу, замкнулі яе на ключ, і трэй дні «Съляза Міндоўга» знаходзілася фактычна пад арыштам, я ня мог яе вярнуць.

**М. С.:** Апошнім часам любы ваш твор выклікае павышаную цікаўасць з боку ўлады. Уладзімер Арлоў на прэзэнтацыі сваёй кнігі «Ордэн Белай Мыши» расказваў, што ў выдавецтве «падрэдагавалі» ваши ілюстрацыі да кнігі.

**А. М.:** Гэта так. Бывалі і іншыя выпадкі. Яшчэ раней для экспазыцыі ў Літаратурным музэі, прымеркаванай да юбілею Кастуся Каліноўскага, я прапанаваў сваю даўнюю карціну «Мураўёў-вешальнік». За савецкім часам яна выстаўлялася, і ёсё было нармальна. А тут, у музэй, яе не пусцілі. Пытаюся: чаму? А мне адказваюць: лысіна і вусы ў Мураўёва – як у кіраўніка краіны. Малюнкі, якія сталі ілюстрацыямі да кнігі Арлова, былі створаныя яшчэ ў 1978 годзе, гэта мае ўспаміны пра службу ў войску. Але ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» таксама зачапіліся за вусы. Урэшце іх давялося падкруціць і падоўжыць. Гэта нейкі тэатар абсурду. Скажам, чаму не загадаць на ўсю краіну, што мець вусы і лысіну мае права толькі адзін чалавек? І

калі недзе, ня дай Бог, яны ня так намаляваныя, то павінны неадкладна забараняцца.

**М. С.:** Мастакі часам ідэалізуець караля Міндоўга. Ваша ж карціна антыгерайчна паводле самой назвы – «Съяза Міндоўга». Па чым плача ваш Міндоўг?

**А. М.:** Вэктар Міндоўгавай палітыкі быў выразна ёўрапейскі. Нездарма Папа Рымскі даў дазвол на каранацыю. І калі вэктар гэты зъмяніўся, калі сёньняшні кіраўнік Беларусі пішком лезе ў Расею, то я паказваю Міндоўга ў роспачы. Ён трymae папскую булу, атрыбуты ўлады, разьвёўши руکі, бо ўсё тое, за што ён змагаўся, дзеля чаго ён жыў, перастала быць каштоўнасцю, ідзе раздача зямель. Я паказваю ўсё ў тэатралізаваным выглядзе, гэта маскі. Адна маска плача, другая трymae расейскую сторублёвую купюру, а трэцяя прыхавана паказвае кукіш, маўляў, я вас усіх абхітру. І заўважце – конь спутаны... Дарэчы, «Съяза Міндоўга» выдадзеная як паштоўка невядомымі мне людзьмі. На адваротным баку паштоўкі – верш, падпісаны В. Н.: «Зрабіла ўлада падарунак / Да каранацыі Міндоўга – / Адзіны з маскалём рахунак / Чакаць ужо ня надта доўга. / Ды не чуваць пакуль Пагоні, / І дзе Касцюшко, Каліноўскі? / Ці люд наш – ідалапаклоннік, / І ў нас адзіны ідал – Шклousкі? / Ці вінаваты кволы конік? / Ці конюх? Ці гешэфт цыганскі? / Але маёр і падпалкоўнік / Адкажуць за базар славянскі!».

**М. С.:** 750-годзьдзе каранацыі Міндоўга прыпала на сёлетнія дзяржаўнае съвята – Дзень Незалежнасці. Аднак у съвяточным выступе Аляксандра Лукашэнкі, дарэчы беларускамоўным і надзвычай «незалежніцкім», пра Міндоўга не было сказана ні слова. Я слухаў прэзыдэнцкі выступ і думаў пра хату, якую спрабуюць узьвесыці без падмурку, бярвеніні кладуцца на сырную зямлю. Але ж так у жыцьці не бывае.

**А. М.:** Безумоўна, не бывае. Кіраўнік дзяржавы

падсякае той сук, на якім сядзіць. Нельга без фундамэнту будаваць ні хату, ні краіну. У Вільні каранацыю Міндоўга адзначылі на дзяржаўным узроўні, з размахам, з удзелам замежных дэлегацый і нават прэзыдэнтаў – з Брытаніі, з Бэльгіі, зь Нямеччыны. У Вільні адкрылі помнік Міндоўгу.

**М. С.:** А вы заўважылі, што некаторыя беларускія СМИ «дапамагалі» съвяткаваць літоўцам?

**А. М.:** Гэта было навідавоку. Карэспандэнтка ОНТ так і расказвала – пра каранацыю *Міндаўгаса* ўнейкім, відаць, невядомым ёй *Наўгародукасе*. Беларусь чыста інфармацыйна зь лёгкасцю аддала Міндоўга суседній краіне... Зусім ня тое было ў 1980 годзе, калі адзначалася 500-годзьдзе Міколы Гусоўскага. Мы тады наладзілі выставу, была шыкоўна выдадзеная ў беларускім перакладзе «Песьня пра зубра» з ілюстрацыямі Яўгена Куліка. І ўжо ніхто не насымеліўся гаварыць, што Гусоўскі – не беларускі паэт, хоць тыя ж літоўцы да гэтай пары працягваюць лічыць яго сваім. Дык радзіму Гусоўкага гісторыкі дагэтуль не знайшлі. Адны пішуць пра Гузава ў Польшчы, другія прывязваюць прозывішча і паходжаныне паэта да ракі Вусы ў Беларусі. А ў выпадку з Міндоўгам маем неаспрэчны факт: каранаваўся ён у першай сталіцы ВКЛ Наваградку.

**М. С.:** Вы нядына вярнуліся са Злучаных Штатаў Амэрыкі, якія да гэтай пары ня могуць апамятацца пасыля тэракту 11 верасьня 2001 году. Дзякуючы тэлебачанью нью-ёрскія хмарачосы з тысячамі людзей абрыйнуліся і ў кожнай беларускай хаце. Як змагацца з тэрарызмам? Ну, заляціць у пячору Бін Ладэна звышдакладная ракета, як у свой час у намёт Джахара Дудаева. Вайна ж у Чачні не спынілася пасыля ягонай съмерці...

**А. М.:** Прыроду тэрору трэба ведаць. Каін забіў Абэля – гэта таксама тэрарыстычны акт. Каін зайдрасыці Абэлю, бо ў таго ўсё атрымлівалася. Зайдрасыць, крыўда і маніякальная ідэя – трэ фактары,

якія могуць спарадзіць тэрор. Я ведаю выпадак, калі працавітая беларуская сям'я выехала ў Расею, каб распачаць сваю справу, бізнэс фэрмэрскі. Яны пасяліліся ў вёсцы, пабудавалі хату. А ў вёсцы той людзі жылі – абы дзень да вечара, гарэлку пілі, не працавалі, зьбіраліся на «завалинке» і г. д. А ў беларусаў – усё атрымліваецца, гаспадарка завялася: каровы, сывіньні, парасяты... І ім аднойчы падпалі хату... Багаты чалавек ці багатая краіна павінны зьвяртаць увагу і на тых, хто бедны, хто іначай глядзіць на цябе. Трэба мець адмысловы падыход да гэтых людзей. У мяне малодшы брат – фэрмэрам на Магілёўшчыне, непадалёк ад чарнобыльскай зоны. У яго гадоў шэсьць таму няблага пайшла справа. І я яму казаў: «Мікола, калі ўсё наладзіцца, у цябе будзе безыліч зайдросынікаў, а нават і ворагаў. Ты павінен зъмякчаць ситуацыю – дапамагай людзям: старым, нямоглым, хто папросіць. Перш – ім, а пасыля – сабе». І ўсё абышлося добра. Ён бясплатна ўдовам, старым людзям араў поле, бульбу сеяў... Гэтую ситуацыю я пераношу на Амэрыку, дый на іншыя краіны.

**М. С.:** Існуе меркаваныне, што тэракт, падчас якога тэрарыст ахвяруе сваім жыцьцём, – гэта вынік уплыву на чалавека ўсходніх рэлігіяў. Як прыклад, найчасцей згадваюцца японскія лётчыкі-камікадзэ. Але ж у шэрагу вядомых тэрарыстаў ёсьць і беларусы – Ігнат Грынявіцкі, які забіў Аляксандра II, ці Барыс Кавэрда, што застрэліў расейскага пасла Войкава. Як вы лічыце, ці сумяшчальны тэрарызм як зъява зь беларускім мэнталітэтам, зь беларускім съветапоглядам?

**А. М.:** Грынявіцкі ішоў на тэрор таксама ня дзеля грошай, а дзеля ідэі. Як і тыя лётчыкі-налётчыкі, тэрарысты-самазабойцы – імі таксама кіравала ідэя. Магчыма, маніякальная ідэя, якая была і ў Гітлера. Гітлер – таксама тэрарыст сусветнага маштабу. Ён быў перакананы, што нямецкая раса,

нямецкая культура выратуюць увесь съвет... Любы народ, у тым ліку беларускі, можна давесці да таго, што ён будзе займацца тэрорам. Барані Божа, я не заклікаю да тэрору. Але калі систэматычна, штодня ў дзяржаўных СМИ вядзеца самая сапраўдная пропаганда супраць іншадумцаў, прытым паважаных, аўтарытэтных людзей, то што гэта калі не інфармацыйны тэрор?! Ледзь ня кожны дзень мы чуем, што апазыцыя вось-вось зрыхтецца бамбаваць Менск. Сам Лукашэнка неаднойчы гаварыў, што ў беларускіх лясах хаваюцца тысячи баевікоў. Гэтыя выказаныні могуць спрапакаваць дзеяніні, бо сказанае прэзыдэнтам мусіць рэалізоўвацца... Беларусь ператвараецца ў пляцдарм для ажыццяўлення нейкіх дурных ідэяў! Мне ў рукі выпадкова трапіла книга Сяргея Касцяціна, дэпутата-палатніка, намесніка старшыні гэтак званага міжнароднага аргкамітэту славянскага парламэнтскага саюзу. Паслухайце, што ён там піша, маочы на ўвазе падзеі ў Югаславіі: «Вовсе не обязательно вступать в войну. Мы уже находимся в состоянии этой войны». Далей ён беспардонна навешвае ярлыкі: «Клинтон – фашист, Олбрайт – то же самое. А сегодня одной ракеткой (заўважце – не ракетай) ударить по Вашингтону – и Америка на коленях будет»... Як падобныя слова можна расцэньваць? Гэта выказаныне тэрарыста, які блізкі да самога кіраўніка краіны!

**М. С.:** Беларускае грамадзтва цягам апошніх гадоў паступова звыкаеца з атмасфэрай страху, у якой даводзіцца жыць, – страх за пасаду, за сказанае слова, за жыцьцё... Да чаго можа прывесці ситуацыя жыцьця ў страху?

**А. М.:** Грамадзтва ня мае пэрспэктывы, калі яно знаходзіцца пад прыгнётам страху. І тым больш ня мае пэрспэктывы чалавек, які кіруе гэтым грамадзтвам. Мы сёньня жывем у перавернутым съвеце. У нас што ні выбары, то падмані хлусьня, якіх яшчэ

Беларусь ня бачыла. Гэта вынік працы геніяльнага шулера, які ведае, што карты мечаныя, і ён робіць так, як хоча. Страх прысутнічае і на вяршынях улады. Лідзія Ярмошына, старшыня Цэнтарвыбаркаму, неяк заявіла, што калі прайграе Лукашэнка, то гэта будзе ейная асабістая трагедыя. А яна ж сядзіць на месцы Віктара Ганчара, які бясьследна прапаў, — гэта таксама на сумленыні сёньняшній беларускай улады. Ярмошына гэтым сваім выказванынем паказала, што яна ня толькі залежная ад улады, але і баіцца гэтай самай улады... Мы ў вельмі страшнай ситуацыі цяпер апынуліся. Дзе выйсьце шукаць? У сваіх галовах. Трэба найперш арыенцірысь выбраць для сябе, вызначыцца — з кім ты. Для мяне адзін з такіх арыенціраў — Васіль Быкаў, ягоная грамадзянская пазыцыя.

**М. С.:** Даўнавата ўжо я бачыў у вашай майстэрні адмысловае троннае крэсла, прызначанае для інагурацыі прэзыдэнта. Куды яно зныкла? Ці далёка вы яго прыхавалі?

**А. М.:** Гэтае крэсла дэманстравалася на выставе мастацкай суполкі «Пагоня», якая праходзіла перад самымі выбарамі ў 1994 годзе. Мы яго так і назвалі — «Крэсла для прэзыдэнта». Зрабіў яго майстар, сябар Беларускага саюзу мастакоў Уладзімер Колас. Крэсла прызначалася для Зянона Пазняка. Яно цяпер знаходзіцца ў самога майстра. Я ўпэўнены: прыйдзе час, і крэсла тое вынісуць з майстэрні, і ў яго сядзе годны чалавек, які павядзе Беларусь за цывілізаваным съветам.



*Пятро Краўчанка —*  
палітык, гісторык. Закончыў гістфак БДУ, дзе пасля  
выкладаў, працаваў сакратаром Менскага гаркаму КПБ  
па ідэалёгіі, быў першым міністрам замежных справаў  
Рэспублікі Беларусь. Займаў пасаду амбасадара Беларусі  
ў Японіі. Абіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савету. Аўтар  
кнігі «Беларусь на ростанях». Народзіўся ў 1950 годзе  
ў Смалявічах. Жыве ў Менску.

## **Пяцьро Краўчанка: «Самае галоўнае для нас – пераадоленне страху»**

**30 лістапада 2003 году**

Пасъля сыходу з дыпляматычнай службы і заявы аб удзеле ў прэзыдэнцкіх выбарах Пяцьро Краўчанка ўзяў палітычны тайм-аўт. Ён актыўна кантактуе з інтэлігэнцыяй, выступае на розных культурніцкіх імпрэзах, нават заняўся дабрачыннай дзейнасцю, што для апазыцыйнага палітыка нехарактэрна. А яшчэ ён выглядае дастаткова дасьведчаным і ўпэўненым у сваіх сілах чалавекам. Пасады міністра замежных спраў і паўнамоцнага амбасадара Беларусі ў Японіі ён ня хоча лічыць вяршынямі сваёй палітычнай кар'еры. Што ж, дай Божа нашаму цялятку вайка зьесъцы – як спрадвеку гаварылі ў народзе. Хоць насамрэч шторазу адбывалася наадварот. Вучэньне Дарвіна пра натуральны адбор у палітыцы дзейснае як нідзе.

**Міхась Скобла:** Пяцьро Кузьміч, хачу пачаць нашую гутарку з камплімэнту: вы заўсёды маеце імпазантны выгляд. Адпаведна апранацца, тримаць сябе ў форме раней аваўязваў міністэрскі, амбасадарскі ранг. Пасъля вашага сыходу з дыпляматычнай службы прайшоў ужо даволі працяглы час. Ці ўладкаваліся вы на працу?

**Пяцьро Краўчанка:** Доўгі час я нідзе не працаваў і толькі гэтай восеніню змог уладкавацца ў Маскве. Цяпер займаюся некалькімі праектамі адначасова, адзін з іх звязаны з пастаўкамі энергетычных рэурсаў у Паўднёвую Карэю, Кітай і Японію, што дазваляе мне часта выяжджаць за мяжу. Я таксама займаюся інфармацыйна-аналітычнай дзейнасцю і думаю, што праз пэўны час будзе створаная адпаведная структура. Калі родная Беларусь ня можа мne нічога прапанаваць (я тут ня скарджуся на Ра-

дзіму, а маю на ўвазе іншыя колы), то мае здольнасці, мае сувязі і контакты выкарыстоўвае братняя Расея на сваю карысць.

**М. С.:** А дзе вы жывяце?

**П. К.:** Пераважна ў Маскве. Гэта напамінае вахтавыя мэтады працы наших людзей, якія лётаюць працаўца на нафтавых і газавых радовішчах у Цюмені, Сургуце ды іншых рэгіёнах Расеі. А трymаць сябе ў добрай форме – імпэраратыў любога палітыка. Сённяня палітык павінен быць рэспектабельны, людзям надакучылі маргіналы, якія ня сочаць за сабой, абы-як апранаюцца і нецывлізавана паводзяць сябе.

**М. С.:** Вы ахвотна наведваце розныя культурніцкія імпрэзы, літаратурныя вечарыны. Гэта патрэба душы, ці гэтага вымагае ваша дзейнасць як палітыка, якія як найчасцей павінен быць у гушчыні народу?

**П. К.:** Сваімі ўдзеламі ў культурніцкіх мерапрыемствах я проста хачу засьведчыць сваю павагу да творчай інтэлігэнцыі, якая сёньня перажывае ня лепшыя часы. Мне хочацца добрым словам, сваім прыкладам, сваёй невялікай спонсарскай дапамогай падтрымаць інтэлігэнцыю і сказаць: ня ўсё так безнадзеяна, давайце верыць у лепшую будучыню. Толькі цягам апошніх месяцаў мне давялося ўдзельнічаць у дзясятку розных акцыяў. Днямі ў Доме літаратара прайшла ўрачыстая вечарына, прысьвечаная 100-годзьдзю нашай вялікай паэткі Натальлі Арсеньневай, зь якой я меў гонар быць знаёмы і некалькі разоў сустракаўся ў ЗША. Вечарына прайшла без удзелу дзяржавы, але якая цёплая сяброўская атмасфера была на ёй! Таксама днямі я ездзіў у Маладэчна на адкрыццё помніка гісторыку Міколу Ермаловічу. Быў і ў Зэльве, дзе на цвінтары царквы ўстаноўлены помнік славутай паэтцы Ларысе Геніюш. Прынагодна мне хацелася б выказаць падзяку ўладыку Філярэту, які даў дазвол на ўстаноўку гэтага помніка. Мне прыемна, што я

зъяўляюся адным са спонсараў гэтага праекту. Я дапамог таксама адліц з бронзы і мэмарыяльную дошку ў гонар Натальлі Арсеньневай, якую неўзабаве мяркуеца ўсталяваць у Вільні на будынку Беларускай гімназіі, дзе вучылася паэтка.

**М. С.:** Будучы яшчэ міністрам замежных спраўаў Беларусі, вы часам надзявалі кашулю-вышыванку зь беларускім нацыянальным арнамэнтам. Вы яе знасілі ці прыхавалі да лепшых часоў?

**П. К.:** Кашуля ў-вышыванак з рознымі ўзорамі ў мяне, можа, пяць ці шэсць. Адна зь іх мае цікавую гісторыю. Яе ў свой час прэзэнтаваў Панцеляймон Панамарэнка Якубу Коласу, Якуб Колас – Максіму Лужаніну, а Лужанін – мне. Я захоўваю як каштоўную рэліквію, як съведчанье таго, што і сярод кіраўнікоў КПБ, прытым не беларусаў па крыві, былі людзі, якія шанавалі нашыя традыцыі, адносіліся з павагай да беларускай культуры. А тую кашулю, якую я надзявалі на мене, мне падаравалі жанчыны зь Менску. Я зъяўляўся ў ёй на трывуне ААН, разумеючы ўсе наступствы гэтага кроку. Але я рабіў гэта съядома. Па-першае, лічыў, што беларускі традыцыйны строй на горшы за строй іранцаў ці інданезійцаў, якія прыходзілі ў ААН у сваім нацыянальным адзеніні. Па-другое, мне хацелася зацікавіць, нават эпатаваць дыпляматычную публіку. Я рабіў усё, каб прыцягнуць увагу да Беларусі. Але я ня толькі вышыванку надзявав. У кожным сваім выступе ў ААН я выкарыстоўваў цытаты зь беларускіх клясыкаў. З ААН-аўской трывуны гучалі радкі Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Уладзімера Жылкі, Уладзімера Дубоўкі, Ларысы Геніюш, Натальлі Арсеньневай. І на эмацыйныя нетрадыцыйныя выступы маладога міністра незалежнай Беларусі звярталі ўвагу замежныя калегі.

**М. С.:** Вы былі міністрам у той час, калі ўлада была больш інтэлігентная. Сённяня яна больш

жорсткая, брутальная і цынічная. Як у такіх умовах змагацца і перамагаць? Як увогуле інтэлігент можа перамагчы хама, які разумее толькі сілу?

**П. К.:** Выйсьце толькі адно: інтэлігент можа перамагчы хама сваёй творчасцю. Сённяня ўсе беларускія пісьменнікі і мастакі павінны працаваць з падвойнай, патройнай энэргіяй і ствараць такія творы, якія паказвалі б усю недарэчнасць гэтай улады. Мы забываём, якія гэта магутная зброя – сатыра і гратэск. Таму давайце будзем съмяяцца з гэтай улады, будзем яе высмеіваць і паказваць усю яе нікчэмнасць і разбэшчанасць. Яна сённяня нічога ня вартая. І яна будзе зынішчаная народным съмехам. Так што сатыра, гратэск і гумар – сённяня нашая галоўная зброя.

**М. С.:** А самі вы як ставіцеся да насьмешак, да крытыкі на свой адрас?

**П. К.:** На крытыку я рэагую таксама съмехам, съмлюся разам з тым, хто мяне крытыкуе. Ні ў якім разе ня трэба ставаць у хваравітую позу. Калісці паэт Рыгор Барадулін напісаў эпіграму на мяне: «Дыпляматычныя валізкі / Цяпер цягае, як свае. / Пра блізкі крах капіталізму / Ужо пытаньня не ўстае». Гэтыя радкі дапамаглі мне многае зразумець.

**М. С.:** Наступнае маё пытаньне не зусім дыпляматычнае. Вядомы філёзаф-сатырык Станіслаў Ежы Лец пісаў, што многія ўладары адсякалі б сваім падначаленым рукі, каб ня мелі патрэбы ў аплядысментах. За пяць гадоў працы амбасадарам у Токіё колькі разоў вам даводзілася пляскаць у ладкі таму, хто вас туды прызначыў?

**П. К.:** Я тут мушу зрабіць невялічкае адступленыне. Чаму Лукашэнкам з усёй апазыцыі толькі мне была прапанаваная пасада амбасадара? Думаю, што ён разумеў: я для яго канкурэнт. Нягледзячы на тое што я быў сярод тых 68 дэпутатаў, якія падпісаліся пад імпічментам (дарэчы, ад свайго подпісу

я не адмовіўся нават тады, калі быў паслом). І ўсё жён у 1998 годзе падпісаў указ аб майім прызначэнні. Сытуацыя была вельмі простая: Краўчанку як палітычную фігуру трэба было зьняць з шахматнай дошкі і адсунуць убок. Гэта было формай палітычнай нэутралізацыі і нават палітычнага зьнішчэння. Лукашэнка разумеў, што апазыцыя таксама адреагуе адпаведна.

**М. С.:** Так яно і сталася.

**П. К.:** Так і сталася, і часткова ён дамогся сваёй мэты. Але тут прысутнічаў яшчэ і расейскі фактар, які ён ня мог ня ўлічваць. Пэўныя расейскія палітычныя колы зрабілі ўсёмагчымае, каб палітычна мяне захаваць. А я хацеў працаўаць на карысць беларускай дзяржавы і разумеў, што ў наступныя пяць-сем гадоў у апазыцыі няма чаго рабіць. Выводзіць моладзь на вуліцу, на барыкады? Рызыкаваць яе жыцьцём? Я не хацеў гэтага рабіць, разумеў, што яшчэ не прыйшоў час. Паехаўшы ў Японію, я служыў не Лукашэнку, а Беларусі. Я апынуўся ў tym асяродзьдзі, якое ведаў, змог прафесійна аднавіцца і – самае галоўнае – змог усталяваць патрэбныя мне палітычныя контакты на Ўсходзе і Захадзе. Я скантактаваўся з эўрапейскімі палітыкамі, пазнаёміўся з усёй расейскай палітычнай элітай, якая бывала ў Токіё, я пачаў умацоўвацца. Што і стала прычынай майі адстаўкі і таго скандалу, які быў спрэвакаваны беларускімі ўладамі... А што датычыць плясканьяня ў ладкі, то я ніколі гэтым не займаўся. За пяць гадоў майго знаходжанья ў Японіі вы ня знайдзеце ні ў прэсе, ні ў дакументах ніводнага майго дыфірамбу на адрес Лукашэнкі. Я шчыра працаўаў для Беларусі і дазволіў сабе крытычныя выказваныні ў бок улады толькі тады, калі пакінуў пасаду амбасадара. У красавіку гэтага году, выступаючы перад ідэяльгічным актывам Беларусі, Аляксандар Лукашэнка прызнаўся, што «даў дазвол сакрэтным службам выкрасыці Краўчанку з Токіё і

прывезыці ў Беларусь». Выкрасыці і прывезыці – як мяшок з бульбай. І калі мне стала зразумела, што стаяў за гэтай правакацыяй, я адказаў ударам на ўдар. Я не шукаў сваркі, але калі мне б'юць па твары, я вымушаны адказваць. У палітыцы нэутралітату не бывае. На кожны крок з боку афіцыйных уладаў я буду адказваць адэватна. І сёньня я могу сказаць, што ёсьць пэўная раўнавага: улада разумее – мяне лепш не чапаць.

**М. С.:** Вы часта вымушаныя ездзіць у Москву. У маскоўскім цягніку выспацца не пасыпеш. Што вы бераце пачытаць у дарогу?

**П. К.:** Я вельмі люблю чытаць творы Ларысы Геніюш – яе «Споведзь» я перачытаў разоў сем і лічу гэтую кнігу адной з самых выдатных у XX стагодзьдзі. Яе павінен прачытаць кожны малады беларус. Часам я бяру з сабой кнігу Натальлі Арсеньневай «Між берагамі», вось і цяпер яна ў мяне з сабой. На ёй ёсьць аўтограф: «На добрую памятку даражэнкаму Пятру Краўчанку – таму, хто любіць і разумее паэзію і паэтаў. Натальля Арсеньева. Красавік 1992 году». Дарэчы, у мяне ёсьць і яе ўнікальнае выданье – зборнік «Сягоныя», выдадзены яшчэ ў 1944 годзе ў Вільні.

**М. С.:** I вы носіце гэткія рарытэты з сабой?

**П. К.:** Нашу, а вольная хвіліна надарыцца – чытаю. І ў цягнік бяру, не баюся. Апрача таго, я люблю паказваць беларускія рарытэты землякам, якія жывуць у Москве. Гэта можа быць манэта, мэдалі, кніга, рукапіс, старадрукі. У мяне вялікая калекцыя, я зьбіраю ўсё, што працуе на беларускую ідэю, што служыць съведчаннем тысячагадовой дзяржаўнасці Беларусі. Мая мара як калекцыянэр – знайсці і мець у сваім зборы Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 году.

**М. С.:** Неаднайчы публічна вы гаварылі, што сучасная Рэспубліка Беларусь – гэта квазідзяржава. «Квазі» злацінскай мовы перакладаецца як «нібыта».

Такім чынам, паводле вас, Беларусь – несапраўдная дзяржава. Але ж усе атрыбуты дзяржаўнасці ў нас у наяўнасці. Дык чаму квазідзяржава?

**П. К.:** У нас дзяржавы няма. Тоё, што збудаваў за апошнія дзесяць гадоў Аляксандар Лукашэнка, зъяўляецца дзяржавай-прывідам. Дзяржава складваеца не за адно дзесяцігодзьдзе, гэта складаны працэс. Гэта, калі хочаце, палітычная мэталюргія. Дзяржава, як і нацыя, павінна высьпець. Ня можа быць дзяржавы бяз нацыі. У той жа час і нацыі няма без дзяржавы. Таму мы сёньня бачым толькі зынешнія прыкметы беларускай дзяржавы. Праўда, у тым сэнсе, як дзяржаву разумелі французскія каралі, прыкладам той самы Людовік XVI Сонейка, то, вядома, дзяржава ў нас ёсьць. Лукашэнка, як і Людовік, можа сёньня заявіць: «Дзяржава – гэта я». Але ўся дзейнасць Лукашэнкі скіраваная не на тое, каб склалася, высьпела беларуская нацыя, каб была сфармаваная нацыянальная ідэалёгія, каб узыніклі ўсе адпаведныя атрыбуты нацыянальнай дзяржавы: нацыянальны сцяг, нацыянальны гісторычны гімн, канстытуцыя, якая адпавядае высокім міжнародным стандартам. Каб узынікла цывілізаванае грамадзтва з пэўнай гульней палітычных сілаў, з канкурэнцыяй, з разьвітай дэмакратыяй, зь легальнай апазыцыяй, дзе ідзе разумнае палітычнае спаборніцтва, але дзе няма варажнечы. Вось у гэтым сэнсе дзяржава ў нас не сфармаваная... Сёньня ў Эўропе ідзе хуткі працэс глябалізацыі, і ён ёсьць для нас значайнай небяспекай. Гісторыя рубам ставіць пытаньне: ці пасыпем мы сфармавацца як нацыя, каб потым уліца ў агульныя працэсы ўніверсалізацыі і глябалізацыі. Пытаньне ў тым, што ідзе хутчэй: ці згаданыя працэсы, ці працэс высьпяванья беларускай нацыі. Я думаю, што ў нас яшчэ ёсьць адно-два дзесяцігодзьдзі, каб пасыпець. Але гэта магчыма толькі пры зъмене існай улады ў Беларусі. Бо пры гэтай уладзе людзі ў нас ня могуць праявіць

сваёй беларускасці, ня могуць у многіх сферах карыстацца нацыянальнай мовай. Тэндэнцыі апошніх дзесяці гадоў съведчаць пра тое, што ў Беларусі ідзе нябачная вайна супраць свайго народу, у выніку якой нашая нацыя можа зынікнуць. Разумее гэта дзейная ўлада ці не? Хутчэй за ўсё, не разумее. А людзі, якія гэта разумеюць, павінны біць ва ўсе званы. Можна па-рознаму ставіцца да экспрэсіяў Украіны Юліі Цімашэнкі. Але калі яна прыйшла да ўлады, то адразу падпісала распараджэнне, якім дзяржаўная выплата маці пры нараджэнні дзіцяці павялічылася ў 11,2 разу і склала 1500 даляраў. Вось як дзяржава павінна стымуляваць сваю будучыню, свой чалавечы патэнцыял, які ёсьць асноўным ба-гацьцем нацыі.

**М. С.:** Вядомы ангельскі палітоляг Пітэр Экерман напісаў цэлую кнігу, у якой падсумаваў досьвед адхілення ад улады аўтарытарных рэжымаў у 67 краінах за апошнія 30 гадоў. Экерман вызначае пяць неабходных умоваў дзеля гэтага: згуртаваныне апазыцыі вакол адзінай мэты, наяўнасць стратэгіі негвалтоўных дзеяньняў, нэўтралізацыя сілавых структураў, навязаныне контактаў з замежнымі СМИ, пазбаўленыне грамадзтва страху. Якіх з гэтых умоваў можна дасягнуць у Беларусі?

**П. К.:** Самае галоўнае для нас – пераадоленіе страху. Таго сталінскага страху і жаху, які ў беларусаў захаваўся на генэтычным узроўні. І галоўны кірунак дзейнасці ў гэтым кірунку – гэта стварэнне дэмакратычнага тэлебачання. Я год свайго жыцця патраціў на тое, каб ня толькі я асабіста як палітык, але і мае калегі, якія стаяць на дэмакратычных пазыцыях, атрымалі тэлевізійную трывану. Без свайго тэлебачання мы нічога ня зробім. На вялікі жаль, у Эўразіязе мы не знайшли адпаведнай падтрымкі. У тым Эўразіязе, які мае бюджет 4 мільярды ўра і ў якім штогод застаюцца нявыкарыстанымі і пепраходзяць на другі год 400 мільёнаў! Эўрапейская

бюрократыя, якая выкарыстоўвае велізарныя сродкі на любыя мэты, не знайшла некалькі дзесяткаў мільёнаў эўра, каб стварыць адпаведныя дэмакратычныя каналы ўплыву на Беларусь. Я прапаноўваў у якасці сталіцы тэлевяшчаныя нашу духоўную сталіцу – Вільню. І спрыяньне наших літоўскіх сяброў было.

**М. С.:** Як жа пераадолець страх? Я ня бачу палітыка, які знайшоў бы агульную мову з тым жа Паўлічэнкам ці Навумавым – кіраўнікамі сілавых структураў.

**П. К.:** Праз пэўны час, я ў гэта веру, на наших плошчах будзе стаяць не 500 чалавек і не 2 тысячи, а 20–50 тысяч. І вось тады ці Краўчанку, ці іншаму палітычнаму дзеячу ня будзе складана правесці перамовы зь сілавымі структурамі. Яны будуць з народам, калі ўбачаць, што народ супраць рэжыму. Гэта справа палітычнай тэхналёгіі, ня больш за тое.

**М. С.:** Нядайна мне давялося быць у Польшчы на міжнароднай літаратурнай сутрэчы «Пабочча». Там я і прачытаў адрасаваны беларусам ліст падтрымкі, падпісаны найвядомейшымі ў Польшчы людзьмі, сярод якіх кінарэжысэр Анджэй Вайда, ваш калега – польскі эксп-міністар замежных спраў Уладыслаў Барташэўскі. Як вы лічыце, замежная Эўропа нас разумее?

**П. К.:** На жаль, пакуль што палітычная Эўропа нас не разумее. Пра гэта съведчыць дзеяньні эўрапейскай бюрократыі. 120 мільёнаў эўра за дзесяць гадоў патрачаныя на гэтак званыя дэмакратычныя інстытуцыі ў Беларусі. 120 мільёнаў як пыл аселі ў Беларусі, праішлі праз рукі пэўных людзей, і хто сёньня бачыў тыя гроши? Якія мы бачым вынікі па стварэнні дэмакратыі? Я, выступаючы за мяжой, неаднаразова крытыкаваў эўрапейскую бюрократыю за гэта. Таму што менавіта мне даводзілася стаяць ля пачаткаў многіх эўрапейскіх праграмаў

у Беларусі, той жа праграмы TASIS, многія дакументы я падпісаў як міністар замежных спраў. Сёньня эўрапейская бюрократыя не разумее, што яшчэ дзесяць-дваццаць гадоў можна ствараць дэмакратычныя інстытуцыі ва ўмовах таталітарнага рэжыму. І тут узынікае пытаныне: што зьяўляецца першасным, а што другасным? Ці трэба спачатку памяняць правілы гульні, зъмяніць палітычную ситуацыю, і тады аўтаматычна будзе высипаваць дэмакратычнае грамадзтва, ці выкідаць велізарныя гроши эўрапейскіх падаткаплатнікаў на стварэннне неэфектыўных структураў? Сёньня ў многіх краінах – наших суседках склаліся палітычныя кланы, якія асядлалі фінансавыя патокі, якія ўступаюць часам у адпаведныя адносіны з прадстаўнікамі нашай апазыцыі. І для іх галоўнае – ня зъмена палітычнай ситуацыі ў Беларусі, а сам працэс. Яны гатовыя яшчэ дзесяцігодзьдзямі цярпець рэжым Лукашэнкі. Таму што за гэтым стаіць іх асабістая зацікаўленасць. І вы разумееце якая.

**М. С.:** Адна з самых вялікіх проблемаў беларускай апазыцыі – вызначэнне лідэра. Падкажыце, як спрэктываваны палітык, нейкія тэхналагічныя хады.

**П. К.:** Нацыянальныя лідэры абіраюцца не на сходах, яны зъяўляюцца ў працэсе палітычнай баравы. Я да гэтай баравы гатовы. Я прэтэндую на тое, каб стаць агульнанацыянальным лідэрам – у працэсе,магчыма, на працягу не аднаго, а двух-трохпяці гадоў. Гэта будзе вырашацца пры адпаведных палітычных умовах. Сёньня ситуация надзвычай складаная... Я з павагай стаўлюся да нашай апазыцыі, але разумею яе аблежаваныя магчымасці. Усё будзе вельмі ўзважана. Я буду паступова пераўтварацца ў сур'ёзны, стабільны палітычны фактар незалежна ад партыйных раскладак. Гэта зусім іншая стратэгія. Я ня той Сусанін, які будзе вадзіць пэўную колькасць людзей па балотах. Для мяне

палітычна барацьба ня ёсьць самамэтай, ня ёсьць працэсам заробку грошай. Для мяне барацьба мае сэнс тады, калі яна скіраваная на канчатковую перамогу. У палітыцы я быў і застаюся дзяржаўнікам і ўпэўнены, што беларуская дзяржава зойме пачэснае месца між эўрапейскімі краінамі.

**М. С.:** Многія ведаюць вас як заўзятага кніжніка, зьбіральніка рэдкіх выданняў. Тыя, хто бачыў ваш кнігазбор, лічаць яго адным з найлепшых у краіне. І раптам вы кажаце, што новая Нацыянальная бібліятэка – непатрэбная ў Беларусі піраміда Хэопса, што грошы, затрачаныя на яе збудаваньне, трэба было аддаць дзесяцям. Пагадзіцесь, гэта папулізм.

**П. К.:** Гэта не папулізм, а абсалютная праўда жыцця. Мы не такая багатая нацыя, каб выкідваць 100 мільёнаў даляраў на адзін будынак. Лукашэнку ў свой час сказаў, што той чалавек, які пабудуе бібліятэку, аўтаматычна ад ЮНЭСКА атрымае адпаведны статус. І не беларукія ўлады, а ЮНЭСКА прысвоіць гэтай бібліятэцы імя стваральніка. Падобнае было ў Францыі, калі ў цэнтры Парыжа паўстала новая супэрсучасная бібліятэка, і ёй было нададзена імя прэзыдэнта Пампіду. Знайшліся падхалімы і ўбілі гэта ў галаву Лукашэнку.

**М. С.:** Новая бібліятэка будзе насіць імя Лукашэнкі?

**П. К.:** Так, у нас будзе Нацыянальная бібліятэка імя Лукашэнкі. І Лукашэнка будзе лоўка прыкрывацца адпаведнымі рашэннямі ЮНЭСКА. Такім чынам, усё скіраванае толькі на тое, каб задаволіць асабістыя амбіцыі. І Лукашэнка рыхтуеца да таго, каб у новай бібліятэцы зь вялікім размахам, з помпай сустракаць Пуціна, Назарбаева, Карымава і іншых кіраўнікоў замежных краінаў – на чарговым саміце СНД. Я пра гэта добра ведаю, у адпаведных структурах ужо пішацца сцэнар. Саміт-2006 будзе праходзіць менавіта ў бібліятэцы. Лукашэнка праства хоча падцерці нос Пуціну, ён хоча паказаць, што

Назарбаеў зь яго шыкоўнымі праектамі ў Астане – гэта дробязь у параўнанні з ім. Лукашэнка вельмі зацікаўлены ў такой архітэктурнай гігантаманіі. А я лічу, што гэта праста звышэгаістычна – дзеля задавальнення асабістага «я» выкідаць 100 мільёнаў даляраў з кішэніяў нашых людзей. Я вельмі паважаю людзей інтэлектуальныя працы, з шаснаццаці гадоў улюблёны ў кнігу. Але на месцы Лукашэнкі зрабіў бы іначай. Было б выдзелена прыкладна 5–7 мільёнаў даляраў для рэканструкцыі старога будынку бібліятэкі і пары мільёнаў, каб прыбудаваць да яе некалькі новых памяшканняў. Кнігі трэба ратаваць, але не такім папулісцкім крокамі.

**М. С.:** У мінулым месяцы ў Зэльве мы з вамі былі сведкамі ганебных паводзінаў мясцовых уладаў. Калі дзясяткі людзей, у тым ліку прадстаўнікі дыпкорпусу, прыехалі ўшанаваць памяць Ларысы Геніюш і вымушаныя былі мокнучы пад дажджом, паколькі ўсе памяшканні ў Зэльве раптоўна зрабіліся недаступнымі. Чаму сёньняшняя ўлада, у якой сіла, бацца паэткі, якая памерла дваццаць два гады таму?

**П. К.:** Страх – праява слабасці ўлады. Калі ўлада не адчувае сябе моцнай у гістарычнай пэрспэктыве, яна заўсёды прыбягае да рэпрэсіяў. Рэпрэсіі – заўсёды праява непаўнацэннасці. Жыцьцё і дзейнасць Ларысы Геніюш непрымальныя для тых, хто сёньня кіруе ў Беларусі. А сёньня ў нашай краіне пры ўладзе нашчадкі Цанавы, і гэтыя нашчадкі ніколі ня зьмірацца з тым, што Ларыса Геніюш вярнулася на радзіму назаўсёды. Яны вельмі хацелі б выкрасыліць яе імя з гісторыі, але я перакананы, што ў іх нічога не атрымаецца. Як толькі зъменіцца палітычная сытуацыя ў Беларусі, тыя самыя міліцыянты, якія ў Зэльве хапалі на могілках людзей, будуць біць сябе ў грудзі і гаварыць, што яны заўсёды былі з намі, з дэмакратамі... Я люблю паўтараць слова нашага выдатнага паэта Максіма

Лужаніна: «Каб ня Ўсходняй, не Заходняй – ты была сама сабой!». Гэта азначае, што Беларусь павінна вызначыцца са сваімі зынешнепалітычнымі арыенцірамі, займець свае ўласныя інтарэсы, стаць цэласнай, скансалідаванай дзяржавай. Кіраўніцтва нашай краіны спрабуе злучыць незлучальнае – рынак і кіраваныне, дэмакратыю і таталітарызм. У выніку сёньня ў нас няма дзяржавы, а ёсьць спробы зъляпіць каркас аўтарытарнай улады, стварыць вартую жалю дзяржаўную мадэль. Але ўсё, што ствараецца на страху і дыктаце сілы, абавязкова рассыплецца, як скульптура зь пяску. Мы живем у палоне старой ідэалёгіі, у старых сацыяльных дачыненіях, у разъмежаваным грамадстве. А Беларусь павінна ўяўляць зь сябе адзінае нацыянальнае цела, якое ні нашы суседзі, ні іншыя нашы сябры-ворагі не змаглі б падзяліць па жывым, як тое неаднойчы здаралася ў гісторыі.



### *Ева Лявонава –*

педагог, літаратуразнавец. Закончыла філфак БДУ, дзе цяпер выкладае замежную літаратуру. Аўтарка кніг «Плыні і постаці», «Агульнае і адметнае», «Беларуская літаратура XX стагодзьдзя і эўрапейскі літаратурны вопыт». Нарадзілася ў 1953 годзе ў вёсцы Ноўкі на Крычаўшчыне. Жыве ў Менску.

## Ева Ляўонава: «Студэнтам не хапае замежнай клясыкі па-беларуску»

29 студзеня 2004 году

*На працягу дзесяцігоддзяў савецкі рэжым абмяжоўваў доступ грамадзянаў ССР да замежнай літаратуры. Каб, крый Бог, у людзкія галовы не закралася крамола. Сёняня ў Беларусі можна назіраць нешта падобнае. Апошні нумар альманаху «Далягляды» выйшаў у 1992 годзе, яшчэ раней спыніўся выхад гадавіка «Братэрства», дзе друкаваліся найлепшыя творы замежнага прыгожага пісьменства ў перакладзе на беларускую мову. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» амаль спыніла книжную сэрюю «Скарбы сусветнай літаратуры». Адсутнасць замежнай клясыкі па-беларуску – галаўны боль для катэдраў замежнай літаратуры, дзе выкладаньне вядзеца на беларускай мове. На адной з таких катэдраў – на філфаку Беларускага дзяржаўнага ўніверсytetu – працуе кандыдат філялёгіі Ева Ляўонава.*

**Міхась Скобла:** Спадарыня Ева, раней за тыдзень да іспыту студэнт праходзіў і ангельскую, і нямецкую, і французскую літаратуры – усё, што ўваходзіла ў курс замежнай літаратуры. Як вынік у галаве перамешваліся літаратуры, эпохі, імёны – атрымліваўся боб з гарохам. А сёняня якое становішча з вывучэннем замежнага прыгожага пісьменства?

**Ева Ляўонава:** Перад чарговай сесіяй у галаве студэнта, як правіла, – боб з гарохам... Гэта, я думаю, не ад курсу замежнай літаратуры залежала і залежыць. Цяпер таксама агульны курс замежнай літаратуры чытаеца на аддзяленнях беларускай мовы і літаратуры, расейскай мовы і літаратуры, на раманска-германскім аддзяленні. Але сёняня на аддзяленні раманска-германскай філялёгіі чыта-

юцца і курсы асобных нацыянальных літаратураў: нямецкай, ангельской, французской і італьянской. Ужо некалькі гадоў дзейнічае, і вельмі паспяхова, аддзяленне кітайскай філялёгіі, якое, дарэчы, карыстаецца папулярнасцю сярод студэнтаў. У нас таксама паспяхова працуе катэдра славянскіх літаратураў, якой раней не было.

**М. С.:** Тэрмін «сусветная літаратура» (Weltliteratur) упершыню ўжыў Гётэ ў 1827 годзе. Прычым у той час пад гэтым паняткам разумелася толькі заходнеўрапейскае прыгожае пісьменства. Сёняня ж абсалютна іншыя магчымасці камунікацыі, і паэт з Вэст-Індыі, з закінутых у акіяне выспаў, Дэрэк Уолкат становіцца нобэлеўскім ляўрэатам. А як беларуская літаратура ўпісваеца ў сусветны кантэкст? Ці ведаюць яе ў той жа Заходній Эўропе?

**Е. Л.:** Сёняня зъмяніеца сам зъмест панятку «сусветная літаратура», зъмяніеца паступова, з разьвіцьцём міжнацыянальных зносінаў: сацыяльных, эканамічных, гістарычных, эстэтычных, культурных і г. д. І, што вельмі важна, зъмяніеца зъмест гэтага панятку ў адпаведнасці з разьвіцьцём нацыянальных літаратураў. Гэта як два бакі аднаго мэдаля. Што ведае заходні чытач з нашай літаратуры? Ведае творы Караткевіча, яшчэ больш ведае творы Быкава. Учора толькі я даведалася, што ў Францыі нядаўна выйшаў зборнік апошніх апавяданняў Быкава, перакладзены на французскую беспасярэдне зь беларускай мовы. У Нямеччыне Быкава выдавалі і раней – прычым як ва Ўсходній, так і ў Заходній. Святлана Алексіевіч вельмі многа друкуеца – ад Японіі да Заходній Эўропы. Алеś Разанau у Эўропе вядомы, у яго больш за дзясятак зборнікаў выйшла ў розных краінах. Асабліва ён вядомы ў Нямеччыне, дзе выходитца яго кнігі ў перакладзе на нямецкую і дзе выходитца яго нямецкамоўныя кнігі. Я б нават сказала, што ён – пэўная зъява ў нямецкамоўным літаратурным працэсе.

**М. С.:** У сёньняшнія падручнікі па беларускай літаратуры ўведзеныя творы замежных пісьменьнікаў. Усё для таго ж – каб сваё ўбачыць і асэнсаваць у сусъветным кантэксьце. Але я ўяўляю роспач выкладчыка роднай літаратуры, у якога забіраюць гадзіны, адведзеныя на Максіма Гарэцкага ці Алеся Гаруна, і прымушаюць вывучаць сярэднявечны ангельскі эпас. І сапраўды, ці варта рабіць такое?

**Е. Л.:** Гэтае пытаньне дастаткова складанае. У кожнай клясе прысутнасць твораў замежных пісьменьнікаў мінімальная. Гэта два-тры творы. Але рэч ня ў гэтым. Тут трэба іншае мець на ўвазе. Калі мы бярэмся за вывучэнне творчасці Гарэцкага, Багдановіча, таго ж Караткевіча, мы павінны іх у кантэксьце выкладаць. Калі пра таго ж Караткевіча размова ідзе, дык тут жа проста неабсяжная прастора для вывучэння Яго ў сусъветным кантэксьце! Ён інтэрпрэтую Біблію, ён інтэрпрэтую антычнасць – згадайце яго зборнік «Мая Іліада». Калі браць ягоны раман «Хрыстос прыязмліўся ў Гародні», складваецца ўражанье, што, па сутнасці, няма такой нацыянальнай літаратуры, няма такой эпохі, якія не сілкавалі ў творчасць Караткевіча! Як жа гэты кантэкст пакідаць па-за ўвагай?

**М. С.:** Як важна і тое, што агульная колькасць гадзінаў на літаратуру скарачаецца. Чыноўнікі ад адукацыі сёньня аддаюць перавагу дакладным навукам. А хіба сапраўды літаратура больш актуальная за інфарматыку?

**Е. Л.:** Літаратуразнаўчыя пытанні сёньня нельга ўспрымаць як пытанні чиста філялягічнага. Таму, што літаратура – самы кароткі шлях да разуменія душы чалавека іншай нацыянальнасці. Ніякае іншае мастацтва ня можа данесці да чалавека звычкі, традыцыі, мэнталітэт іншага народу так, як гэта рабіць літаратура. Шлях да ўзаемаразуменія ляжыць найперш праз літаратуру. Мы можам па-рознаму ставіцца да клясыкаў марксізму-

ленізму, але ня дурнямі яны, мусіць, былі. І тыя ж Маркс і Энгельс свае чиста сацыяльныя выкладкі падмацоўвалі спасылкамі на Бальзака ці Сывіфта. А сёньня недалёка ад нас у постсавецкіх краінах успыхваюць ваенныя канфлікты паміж народамі, якія, здавалася, заўсёды ў згодзе жылі. Ад розыніцы да разыніцы – адзін крок, і трэба гэтую розыніцу разумець. А каб разумець, трэба вывучаць душу суседа, трэба яе ведаць.

**М. С.:** Мы, беларусы, можам лёгка падладзіцца пад іншых. У тым ліку і ў літаратуры. Памятаю, як у друку з падачы Вячаслава Адамчыка Ларысу Геніуш доўга называлі «беларускай Ахматавай». Нам усё здаецца, што падобнымі параўнаннямі мы падвышаем статус беларускай літаратуры. Але ці ж так гэта?

**Е. Л.:** Заднаго боку, здаецца, што так, гэта кідкія параўнаныні, якія робяць гонар нашым пісьменьнікам. Але мы самі не разумеем, што часам апынаемся ў сытуацыі казусу. Напрыклад, Уладзімера Караткевіча цяпер часам называюць «беларускім Маркесам» альбо «беларускім Умбэрта Эка». Сапраўды, ёсьць усе падставы для параўнання «Дзікага палівання карала Стаха» са славутай кнігай Гарсія Маркеса «Сто гадоў адзіноты», а рамана «Хрыстос прыязмліўся ў Гародні» – зь «Імем ружы» Ўмбэрта Эка. Але Караткевіч апублікаваў свайго «Стаха...» у 1964 годзе. У той час як Маркес свае «Сто гадоў адзіноты» – у 1967 годзе. А на расейскую мову твор быў перакладзены ўвогуле ў 1970-м. «Хрыстос...» (які называюць постмадэрнісцкім творам) быў завершаны ў 1966 годзе, а «Імя ружы» Эка (які лічыцца тэарэтыкам і практикам постмадэрнізму) выдадзены ажно ў 1980-м. Што з гэтага лягічна вынікае? Што тыя адкрыцьці, якія прынеслы славу (безумоўна, заслужана) і Ўмбэрта Эка, і Гарсія Маркесу, былі зробленыя Ўладзімерам Караткевічам. Але хто пра гэта ў сьвеце ведае?!

**М. С.**: Мне прыгадваецца час, калі савецкі рэжым строга абмяжоўваў доступ да замежнай літаратуры. І Оруэла, і Кафку, і Сартра мы змаглі прачытаць толькі ў адносна нядыўні час. Ці не назіраем мы тое самае сёньня? Нас зноў спрабуюць ізалаўваць ад сусъветнага літаратурнага працэсу.

**Е. Л.**: У пэўным сэнсе вы маецце рацыю. Васіль Быкаў у сваёй «Доўгай дарозе дадому» ўспамінаў, як быў узрушаны, калі яму ўдалося прачытаць раман Гэмінгуэя «Па кім звоніць звон». Быкаву далі яго ў выглядзе машынапісу, на тонкай папяроснай паперы. А нядыўнадавялося пачуць аповед Алега Лойкі пра тое, як у 1967 годзе, па вяртанні з Францыі, ён выйграў «паядніак» з мытнікамі аэропорту, ахвяраваўшы стосікам «Фігаро» дзеля выратавання прыхаваных томікаў Вэрлена на французскай мове. Мытнікі задаволіліся, што нешта-такі адбrawlі ў беларускага прафэсара і на астатніе не звярнулі ўвагі. Як вынік на съвет зьявілася кніга выдатных перакладаў «У месячавым звязынні». Мусіць, нямала такіх гісторыяў, датычных пранікнення перакладаў у айчынны друк, маглі б распавесці і Ніл Гілевіч, і Васіль Сёмуха, і Сяргей Панізьнік, і Лявон Баршчэўскі, і многія-многія іншыя. Дзякую Богу, хоць нейкім чынам замежная літаратура і тады да нас даходзіла. У самыя змрочныя пэрыяды XX стагодзьдзя знаходзіліся перакладчыкі, якія спрыялі, кажучы словамі аднаго іх расейскага колегі, «душэўнаму здароўю публікі пры блекаднай разумовай пайцы». Але яшчэ вельмі шмат творцаў і твораў застаюцца для беларускага чытача за сямю пячаткамі.

**М. С.**: І можна здагадацца чаму. Беларускамоўны Шэксніп, беларускамоўны Апалінэр становіцца поруч з Багдановічам і Купалам на абарону беларускай культурнай незалежнасці, у чым сёньняшняя ўлада не зацікаўленая. Можа быць, гэта і ёсьць асноўнай прычынай?

**Е. Л.**: Я – толькі спажывец, дасыледчык і выкладчык замежнай літаратуры. Мне цяжка меркаваць пра гэтыя прычыны... Мне лягчэй гаварыць пра катастрафічны недахоп тэкстаў замежных пісьменнікаў на беларускай мове. Як выкладчык, магу пра гэта съведчыць, бо стараюся выкладаць замежную літаратуру па-беларуску, і ўжо дастаткова даўно. Часам мне дапамагаюць студэнты, адшукваюць нейкія пераклады, якія публіковаліся ў 20-я, 30-я гады XX стагодзьдзя. А пра новыя пераклады застаюцца толькі марыць. Крыўдна робіцца, калі размаўляеш са сваімі калегамі-навукоўцамі нават з постсавецкіх краінаў. Я ўжо не кажу пра заходне-эўрапейскія краіны, пра ту ж Нямеччыну. Дарэчы, цікавы факт: больш за 50% мастацкай літаратуры, якая выдаецца ў Нямеччыне, – перакладная. У Расеі вельмі шмат перакладацца. Мне крыўдна да болю становіцца, калі даведваюся, што «Санэты Арфэю» Рыльке перакладзены там ажно ў сарака варыянтах! А збор санетаў Шэксніпа, усе 154, перакладзеныя ажно трыццаць разоў! Ва Украіне таксама шмат перакладаецца.

**М. С.**: Студэнты слухаюць лекцыі па-беларуску, праграмныя творы чытаюць у «Інострannой літаратуре» па-расейску альбо ў «Всесвіт» па-ўкраінску... А іспыты здаюць на якой мове?

**Е. Л.**: На той, на якой чытаюць. Вядома ж, калі існуе беларускі пераклад, зроблены на высокім эстэтычным узроўні, мы яго ніколі не абмінем. Але калі беларускіх тэкстаў няма, мы вымушаныя звязратацца да расейскіх ці ўкраінскіх. На раманска-германскім аддзяленні працуем з арыгінальнымі тэкстамі.


**М. С.**: Уяўляю, як гэта замінае навучальнаму працэсу.

**Е. Л.**: Гэта проста немагчыма перадаць словамі! Калі ў мяне нейкай нямецкай кніжкі паяўляеца, яна адразу ідзе па руках. Скажам, зъявіўся ня так

даўно зборнік сучаснай нямецкай паэзіі, перакладзены Алесем Разанавым: «Кропка, кропка, працяжнік». Яго ў бібліятэках – проста лічаныя асобнікі. З-за ўсяго гэтага навучальны працэс сапраўды надзвычай ускладняецца.

**М. С.:** Вы сказалі, што студэнты знаходзяць пераклады, выдадзеныя ў 1920–1930-я гады. Рыхтуючыся да перадачы, я адшукаў цікавую лічбу: у 1931 годзе ў Беларусі па-беларуску выйшлі 124 (!) перакладныя кнігі. А што вы можаце сказаць пра наш час? Скажам, што выйшла цягам мінулага году?

**Е. Л.:** За мінулы год я, на вялікі для мяне жаль, магу літаральна трыватыры кнігі называць: «Мур» Сартра ў перакладзе Зымітра Коласа, «Кніга гадзінаў» Рыльке ў перакладзе Васіля Сёмухі, кніга Віславы Шымборскай «Хвіля» ў перакладзе Ніны Мацяш. Вось і ўсё. Яшчэ паспрабуй даведацца, што дзесяці штосьці выйшла. Проста палюеш, ператвараесьцца ў паляўнічага за нейкім вершам асобным. Чаму так адбываецца – незразумела. Мне здаецца, не абрыйнулася б неба, калі б выйшлі па-беларуску Джойс, Бальзак, Гамэр. Узбагацілася б наша культура, узбагацілася б мова, у якой найперш і адлюстроўваецца душа нацыі. А так – назіраеца проста нейкае абсурднае становішча. Я лічу, што перакладчыцкая справа для нас – прыярытэтная. Но, перакладаючы на беларускую мову, мы не аддаем, а набываем. Гэта ня Джойсу трэба, гэта ня Фолкнэру трэба, не Эліёту, не таму ж Умбэрта Эка, гэта трэба ў першую чаргу нам. Пісьменніца Раіса Баравікова, да паэзіі якой я стаўлюся зь вялікай павагай, адказваючы на анкету тыднёвіка «ЛіМ», задалася іранічна-рытарычным пытаннем: «А беларускіх пісьменнікаў вывучаюць за мяжой так, як мы іх?». Гэта мне нагадвае дзіцячую гульню: «Ты мне ня даў сваю цацку пагуляць – я табе таксама сваю ня дам». Тут чаргі ўсталёўваць ня трэба. Мы самі яшчэ нічога не зрабілі, каб ад іншых падарункаў чакаць.



## Янка Брыль –

празаік, перакладчык. Удзельнік Другой сусветнай вайны. Працаваў у рэдакцыях літаратурных часопісаў, у Саюзе пісьменнікаў, абіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савету БССР. Народны пісьменнік Беларусі. Аўтар кніг «Жменя сонечных промняў», «Вячэрнія», «Пішу як жыву» ды інш. Нарадзіўся ў 1917 годзе ў Адэсе. Жыў і памёр у 2006 годзе ў Менску.

**Янка Брыль: «Каб беларусу загадалі  
стаць беларусам – быў бы выдатны  
беларус»**

23 жніўня 2004 году

Шчаслівы той творца, які знаходзіць сваё месца  
на зямлі, той прыродны ляндафт, які адпавядае  
памкненням ягонай душы. Янка Кутала выбраў  
для свайго лецішча высокі бераг Днятра. Максіміян  
Валошын упадабаў выпалены сонцам Кактэбель.  
Эрнэст Гэмінгсуэй трывальнай трывснняговай Кубай  
і жыў там гадамі. Ва ўсім съвеце вядомыя  
Ясная Паляна Льва Талстога, лесьнічоўка Пране  
Канстанты Ідэльфанса Галчынскага, сонечны Грас  
на беразе Міжземнага мора, дзе меў жыцьцёвы  
прытулак Іван Бунін... Крынічнае Янкі Брыля, што  
знаходзіца на беразе Нёмана на мяжы Карэліцкага  
і Стайпецкага раёнаў, таксама займела вечную  
праписку ў літаратуры. Там, у лясной зацішы,  
напісаныя апошнія па часе кнігі пісьменьnika.  
Там Янку Брылю добра працуеца, думaeцца,  
адпачываеца, успамінаеца. Там ён любіць прымачъ  
гасьцей.

**Міхась Скобла:** Іван Антонавіч, да вас ні даехаць  
ні дайсыці. Ня сумна вам тут, на бязылюдзьдзі, між  
ракой і лесам?

**Янка Брыль:** Мая родная вёска Загора – палявая.  
Зь вёскі па дровы ці будаўнічыя матэрыялы ездзілі  
ажно ў Налібоцкую пушчу, за 20 кіляметраў. Дзіўна  
сказаць, але салаўя я ўпершыню пачуў толькі ў гадоў  
пятнаццаць. Вось такое ў мяне веданье лесу. Хоць  
і Загора мела сваю красу. У маленстве ж кожны  
кусьцік можа падказаць больш, чым цяпер пушча.  
Потым я ў партызанах да лесу звыкаў. А ў Крыніч-  
ным я апынуўся дзякуючы свайму сябру Яўгену  
Крамко, чыё роднае Беражнае недалёка адсюль, ён

мяне сюды замануў. Мы ў 1978 годзе пасяліліся ў  
аднаго гаспадара ў Крынічным, чатыры леты ў яго  
пражылі – спадабалася, і тады мы пабудавалі сабе  
вось гэты домік, у якім мы з вамі сядзім і гаворым.  
Калі я сюды трапляю, у гэту атмасферу, у гэтае  
спалучэнье зялёнаага, сонечнага і ціхага, то мне  
нікуды ня хочацца.

**М. С.:** На вашым ганку сядзіш, як на каленях у  
прыроды. Хіба што краявід псуе старая недабуда-  
ваная хата, да якой рукой падаць.

**Я. Б.:** А для мяне хата гэтая звязаная з прыем-  
нымі ўспамінамі. Яна перавезеная сюды зь мястэчка  
Турэц, дзе належала памешчыцы пані Ліпінскай.  
Пані здавала яе пад школу, і я ў гэтай хаце канчаў  
сёму клясусу, праходзіў польскіх пісьменьнікаў  
Ажэшку, Красінскага, Славацкага, а зь беларускіх –  
Багдановіча, Купалу. Але хата ўжо старая, парахня  
адна.

**М. С.:** Гэта проста неверагодна! Вы штодня ба-  
чице сваю школу, як у маленства вяртаецся.

**Я. Б.:** Часта адчуваюне такое паўтарацца ня  
можа. Але калі зруб толькі перавезьлі, і я разабраўся,  
што гэта за хата, то было прыемна – быццам старога  
знаёмага сустрэў. Той чалавек, які купіў зруб, закі-  
нуў яго, больш дзесяці гадоў нічога ня робіць, толькі  
бур'ян навокал расьце.

**М. С.:** Вы згадвалі сваю Загору, мне нядаўна  
давялося ехаць паўзь яе ў кірунку мястэчка Турэц.  
Уся дарога – нібы пад наглядам старой mestачковай  
царквы. Падумалася, што вы, ходзячы па той  
дарозе ў Турэцкую школу, мусілі адчуваць на сабе  
ўплыў, прысутнасць храма. Ці была рэлігійная  
ваша сям'я?

**Я. Б.:** Бацьку я амаль ня памятаю: ён памёр,  
калі мне было шэсцьць гадоў. Гадаваўся я пры  
маме – меншанькі, па ліку дзясяты ў сям'і, можна  
сказаць, любімчык. Мама была рэлігійная, на-  
божная. А адзін з маіх братоў, Ігнат, старэйшы за

мяне на сямнаццаць гадоў, ён быў праваслаўным святаром. І яго ўплыў, вядома ж, я адчуваў на сабе. Я толькі не магу зразумець, хто на каго больш упłyvaў – ці мама на яго, ці ён на маму. А мама і малілася, і спавядалася. Я памятаю, як яна неяк вярнулася з Турца, з абедні, села і кажа: «Во, хоць ачалавечысься, як у царкву сходзіш». Мама была непісьменная, але начытаная, як ні дзіўна гэта гучыць. Яна прымушала дзяцей чытаць ёй услых. Усё ж такі ў нашай сям'і былі два чалавекі з вышэйшай асьветай. А сёстры паканчалі царкоўна-прыходzkую школу. Так што ўплыў на мяне быў – і маці, і брата. Пасьля вайны ўжо я зь ім перапісваўся – жыў ён на Ўрале. Ігнат ня быў, груба кажучы, папом-тарбахватам, ён быў ідэйным святаром. Ён верыў, ён пакутаваў за веру, прайшоў і тайгу, і Беламорканал. І толькі пасьля вайны, вярнуўшыся з пэдагагічнай работы на святарскую, ён завочна закончыў Ленінградскую духоўную сэмінарыю і памёр у сане протаярэя. Яго ідэалам з маленства быў Алёша Карамазаў Дастаеўскага. І я памятаю, як брат пісаў мне: «Достоевский – это писатель, а вы, инженеришки человеческих душ, мелко плаваете».

**М. С.:** Вы не крыўдавалі на брата за гэткае прыніжэныне вас як пісьменыніка?

**Я. Б.:** Ды не, я зь ім хіба паспрачацца мог. Прытым я сам быў закаханы ў Алёшу Карамазава. Памятаеш той эпізод, дзе Алёша пацалаваў зямлю? Я «Братоў Карамазавых» прачытаў вельмі рана, прытым папольску. Аднойчы ішоў з суседній вёскі позьняй парой і таксама паўтарыў учынак Карамазава. Хай гэта было наіўнасцю, але – і съвятасцю маленства. Так што злавацца на брата я ня мог. Бо на той час я ўжо ведаў, што такое «инженеры» і «инженеришки» чалавечых душ. Лухты ж я таксама многа чытаў – і літаратуранай, і нелітаратуранай, але абавязковай. Так што спрэчкі ў нас з братам былі на роўных.

**М. С.:** «Ці-шы-ня!» – так называеца разьдзел

вашай новай кнігі «Блакітны зыніч», што выйшла сёлета ў выдавецтве «Про Хрысто». А што яшчэ да цішыні трэба, каб пісалася?

**Я. Б.:** Калі не карыстацца высокім словам «натхненыне», трэба, каб было што сказаць і хацецася сказаць. Першыя мае апавяданыні напісаныя пры цымянай газавай лямпе. А потым, калі трэба было гадаваць дзяцей, то часам з сынам на каленях пісалася, і таксама нядрэнна атрымлівалася. Я ня буду наракаць, і цяпер, у старасці, у мяне жаданыне пісаць ня зынікла, і я пішу патроху. Але з гадамі хочацца большай лучнасці са съветам, каб хто прыехаў, каб хто патэлефанаваў (ужо гады два ў мяне тут зявіўся тэлефон). У Крынічным я ўжо больш за дваццаць гадоў, зь ім у мяне звязаныя добрыя ўспаміны: нямала старонак тут напісалася, вось на гэтым стале, якому больш за пяцьдзясят гадоў.

**М. С.:** А ці пішацца вам у менскай кватэры?

**Я. Б.:** Па-рознаму бывае. Я ўсё жыцьцё не расстаюся з блякнотам, запісваю хоць два-тры сказы, каб ведаць, за што зачапіцца. А некаторыя рэчы адразу ў блякноце робіш. Цяпер халодныя раніцы жнівенскія, гэта спрыяе добраму творчаму настрою, а калі яшчэ працуецца... Знаеш, прачнуцца ў шэсцьць гадзінаў, памыцца ды сесыі за стол і раптам – пайшло. А Божа мой, як добра жыць на съвце! – хочацца сказаць тады.

**М. С.:** Усім вядома, што вы заўзяты кніжнік і чытач. Зразумела, бо літаратура – гэта вашае жыцьцё. А другія віды мастацтва? Што вас кранала і кранае ў музыцы, жывапісе, кіно, тэатры?

**Я. Б.:** Я зь вельмі пявлучай вёскі. Гэта дзіўна, але ў маёй Загоры вельмі добра съпявалі мужчыны, а за паўтара кілямэтра – вёска маёй жонкі, там добра жанчыны съпявалі. Таму я з маленства ў песніх рос, я люблю харошыя хары. Для мяне вялікім съвятам было пабыць на канцэртах Рыгора Шырмы, Генадзя Щітовіча. Мода можа зъмяняцца, а грунт

усяму – народная і клясычна музыка. Дарэчы, клясычна музыка вельмі звязаная з народнай. Вазьміце Чайкоўскага ці Глінку: яны чэрпалі з народнага расейскага і беларускага мэлясу.

**М. С.:** А ўжывапісе якія ў вас прыхільнасці?

**Я. Б.:** Мне давялося пабываць у многіх краінах сьвету – у Амэрыцы, Эўропе, Азіі. Я пабываў у многіх галерэях. Праўда, у турыста заўсёды мала часу на мастацтва. Проста съмешна, калі прыводзяць у Люўр і даюць дзіве гадзіны часу на агляд! Але я потым пачаў вучыцца глядзець. І калі ў 1974 годзе быў у Мадрыдзе, у музеі Прада, то абмежаваўся Гоям і Вэляскэсам, думаю, гэтых двух пагляджу і хопіць. Я люблю графіку. Неяк на выстаўцы паставяў каля карціны Рыгора Сітніцы «Хата» і – нібы пагрэўся душой каля звычайнай вясковай сцяны.

**М. С.:** А да кіно якое ў вас стаўленье?

**Я. Б.:** Харошае кіно я вельмі люблю. Памятаю, італьянскі фільм «Два гроши надзеі» я глядзеў чатыры разы і парыноўваў гэта зь перачытаньнем Чэхава: кожны раз адкрываеш нешта новае. З французскіх актораў памятаю Жана Габэна, прыгадваю кінаэпапэю, дзе ён у ролі катаржніка цяжкім старэчым бегам уцякае ад жандармэры... Шкада, што наша беларускае кіно не набыло самастойнасці ні раней, ні цяпер. Скажам, Віктар Тураў вельмі добра пачынаў з апэраторам Анатолем Забалоцкім. Але ім у Менску не далі разгарнуцца. Старыя рэжысёры не любілі моладзь, былі зайдросныя, як старыя арангутангі. Ты ж ведаеш, як старыя арангутангі распраўляюцца з маладымі? Ня ведаеш? Ну, яны выгрызаюць ім тое-сёе... Гэта пацьверджана навукай. Так было і на «Беларусьфільме». І маладыя таленты з'яжджалі. Як потым хораша праявіўся Забалоцкі з Шукшыным!

**М. С.:** А з тэатральных пастановак што памятнаеца?

**Я. Б.:** Я любіў купалаўцаў Глебава, Платонава,

Дзядзюшку, Поля, Ржэцкую, вялікую Страфанію Станюту – акторку Божай міласцю, Галіну Макараву, люблю Машу Захарэвіч. На жаль, у тэатры я цяпер не бываю, бо мне цяжка па вечарах выходзіць. Апошні спектакль, які глядзеў, – «Тутэйшыя». Паставлены добра, і акторы – малайцы. Але з купалаўскай драматургіі я больш люблю «Паўлінку» і «Раскіданае гняздо». А «Тутэйшыя» – п’еса слабаватая, плякатная, палітычная, але і яна патрэбная, і вельмі добра, што яна ідзе.

**М. С.:** Пісьменнікі цяпер ня вельмі прыкметныя. У Беларусь на гадавіну па Быкаву прыяжджалі ўкраінцы. Яны паслухалі наша радыё, паглядзелі наша тэлебачаньне, пачыталі нашы газэты і спыталіся: «А дзе вашы пісьменнікі?» А і праўда – дзе?

**Я. Б.:** Што да прэтэнзіяў нашых украінскіх сяброў, то ім таксама няма чым хваліцца. Кожнаму, хто прыедзе ў другую краіну, хочацца сваё пахваліць. «А дзе вашы пісьменнікі?» А можа, той пісьменнік сядзеў і працаваў, то што, лаяцца на яго трэба, што ён не пайшоў сустракацца з тымі ўкраінцамі? З іншага боку, дзе ж нам сустракацца? У нас адабралі Дом літаратара, мы пазбаўленыя нават сваёй пісьменніцкай бібліятэкі. Але і пэўная інэртнасць ёсьць. Я хадзіў нядаўна ў Музэй Максіма Багдановіча – на прэзэнтацыю часопісу «Куфэрак Віленшчыны», які выдае ў Маладэчне Міхась Казлоўскі. Апошні, дзяяць, нумар быў прысьвечені блізкаму мне і майі сям’і чалавеку – Рыгору Семашкевічу. Харошая была вечарына, залі – паўнюткая, але з усіх сяброў-літаратараў Рыгора быў адзін Вячаслаў Чамярыцкі.

**М. С.:** Вы шануецце Льва Талстога, заўсёды пішаце пра яго з адпаведным піетэтам. Тыム большай нечаканасцю быў для мяне ваш папрок Талстому, там, дзе ён піша прыканцы жыцця, што «стаміўся мозг». Вы іранізуецце: «Аднак ці было ў яго столькі

страху, колькі перажылося намі, ці ведаў ён і такую стому?» Ці частва ў сваім літаратурным жыцьці вы зъведвалі стому ад страху?

**Я. Б.:** Ад такой калясальнай работы, якую прарабіў Талстой (цяпер выходзіць яго збор твораў у 120 тамах) стаміцца можна. Папракаць яго я і блізка ня думаў, я падумаў, што ў яго не было яшчэ і такой стомы, якая была ў нас, – стома ад вечнага страху, ад кантролю, ад цэнзуры. Талстой усяго гэтага ня ведаў. Ён пісаў, а ў Лёндане сядзеў Чарткоў і друкаваў поўнасцю ўсё. Можна ўспомніць святое абурэнне Талстога, калі ён прыехаў аднекуль і ўбачыў, што ў ягоную адсутнасць жандармы зрабілі ў яго маёнтку ператрус, хочучы прыпісаць яму нейкую антыдзяржаўную дзейнасць. І Талстой настолькі быў абураны, што напісаў цару Аляксандру II пра сваё жаданьне ад такой abstаноўкі зъехаць замяжу... Цяжка ўявіць Талстога бязь Яснай Паляны, якая была для яго ўсім. Цяпер некаторыя мудрагелісты хлопчыкі гавораць: у Талстога маёнтак быў! Падтэкст такі, што калі б і ў гэтага маладзёна маёнтак быў, то і ён Талстым стаў бы. Справа не ў маёнтку, а ў родным гняздзе. У Талстога шмат розных бедаў было, у тым ліку адлучэныне ад Царквы. Гэта нам здаецца, што чыесці беды меншыя, чым нашы... Але як успомніш, як нас заганялі ў стойлы сацрэалізму – цэнзураю, рэдактураю, выклікамі наверх, заказамі, дурацкімі патрабаваннямі! Помніцца, прыехаў новы работнік у ЦК, Буслаў, і выклікаў мяне: «У нас есть мнение, что вы должны написать повесть об МТС». А я кажу: у мяне ёсьць свае задумы. Дык ён пасъля прымаў Анатоля Вялюгіна і сказаў: «Какой строптивый молодой человек этот Брыль!» Вось ад чаго мы найбольш стамляліся!

**М. С.:** Наколькі істотны для вас грамадзкія паводзіны пісьменніка? Ці дастаткова добра пісаць і ня ўмешвацца ў грамадзкае жыцьцё?

**Я. Б.:** Вялікі расейскі пісьменнік Міхаіл Пры-

швін так і пісаў: «Пісьменніку трэба перш за ўсё думашь пра свае паводзіны». Я ў літаратуры ўжо шэсцьдзесят шэсцьць гадоў і сёе-тое помню. Для мяне добрым прыкладам заўсёды быў Максім Танк. Памятаю, здымалі з дырэктара Маладэчанскага музэю Генадзя Каханоўскага, і ён прыйшоў да мяне разгублены. Мы пайшлі да Танка, і ён дапамог. Вызваліць Натальлю Арсеньеву з казахстанскай ссылкі таксама Танк дапамагаў, і працаўладкоўваў пасъля яе. Тоё самае было ў 1968 годзе, калі Алеся Разанава, Віктара Яраца выганялі з БДУ за тое, што зъблалі подпісы ў абарону роднай мовы. Танк і ім дапамог. Мала таго, напісаў ліст маці Разанава: «Вы яшчэ будзеце ганарыцца сваім сынам!». А вазьміце адносіны Танка з Ларысай Геніуш. Здавалася б, генэрал, фэльдмаршал літаратуры і – апальная паэтка. А ён так па-чалавечы хороша ліставаўся зь ёю і ў Зэльву да яе ездзіў, і дапамагаў, чым мог. І падобным чынам паводзіў сябе не адзін Танк... Калісці Mіхась Лынъкоў, калі абмяркоўваліся выдавецкія пляны, адмовіўся ад выдання свайго збору твораў на карысць маладых. Дзе вы цяпер такое бачылі? Цяпер кожны лезе як жаба на корч, стараецца толькі для сябе!.. Той жа Лынъкоў (камуніст Лынъкоў!), калі арыштавалі Яўхіма Кіпеля, дапамагаў яго сям'і. Такое не забываецца. У такіх рэчах праяўляюцца па-сапраўднаму сумленыне, годнасць і высакароднасць людзей.

**М. С.:** У розныя часы літаратура зімала рознае месца ў грамадстве. Калі ўявіць будову грамадзтва ў выглядзе піраміды, дзе ў аснове народ, а наверсе ўлада, дзе ў такім разе месца пісьменніка?

**Я. Б.:** Па ўсёй пірамідзе яго месца. Пісьменнік павінен быць голасам народу, перадаваць яго зынізу даверху.

**М. С.:** А голас зъверху хто павінен перадаваць?

**Я. Б.:** А зъвеху ўніз, бывае, і каменьне скочваецца. (*Съмлечца.*) Зрэшты, піраміды я толькі на малюнках

бачыў, і ўявіць месца пісьменьніка ў пірамідзе мне цяжка.

**М. С.:** Апошнім часам шмат гаворыцца пра глябалізацыю, пра туую пагрозу, якую яна нясе культуры. Ідзе яна да нас, як прынята лічыць, з Захаду. Але вось я чытаю ў адной моднай расейскай пісьменьніцы: «Бог трахнуў Марыю, і яна нарадзіла Хрыста». Па-моіму, на Захадзе да такога яшчэ ніхто не дадумаўся. Дык адкуль ідзе пагроза культуры?

**Я. Б.:** Поскудзь якая!.. Дарэчы, жаночыя дэтэктывы па мове сваёй, па вобразнасці больш распушныя, чым мужчынскія. Што тут можна сказаць... Дурань – гэта панятак інтэрнацыянальнага, дурань – паўсюль дураны: і ў Амэрыцы, і ў Аўстраліі. І такая шалава, прабач, якую ты працытаваў, можа знайсціцца ў любой мове – і па-расейску, і па-ангельску, і па-беларуску. А жанчына была заўсёды носьбітам маралі народнай пачынаючы ад калыскі. Калісці мая мама гаварыла: калі жанчына вылаецца матам, то пад ёй на сажань зямля загарыцца. А пад такой пісьменьніцай, відаць, цэлая шахта вогненная палыхае.

**М. С.:** «Пражыў жыцьцё – расскажы» – вядомае выказваньне Льва Талстога. Вы дзеесьці прыгадвалі, што нават у чатырнаццатым выданьні вашага раману «Птушкі і гнёзды», які шмат у чым аўтабіографічны, рэдактары не давалі вам «рассказаць жыцьцё», рабілі купюры. Ці часта цэнзары знаходзілі крамолу ў ваших творах?

**Я. Б.:** Нават зачаста. З мае першай кніжкі апавядання ў дырэкторам выдавецтва Mixacem Клімковічам было знята некалькі рэчаў – з цэнзурных меркаваньняў. Асабліва шмат «рэзалі» мае запісы. Калі выходзіў мой чатырохтомавік у 1967–1968 гадах, мяне паклікалі ў выдавецтва і паказалі ці ня тушшу замазаныя, павыкрэсліванныя, каб я ня мог аднавіць, цэлыя старонкі запісаў. То самае адбывалася з «Птушкамі і гнёздамі». Прычым у

адным выданьні мне ўдавалася сёе-тое адстояць, а ў другім – не. І толькі ў трохтомавіку 1993 году раман пайшоў у тым выглядзе, у якім я яго напісаў.

**М. С.:** А што з раману выкідалася?

**Я. Б.:** Я не павінен быў гаварыць, што існавалі два віды палону. А была ж вялікая розыніца, як утрымліваліся ў палоне грамадзяне Польшчы і савецкія салдаты. Бо Савецкі Саюз, як вядома, не падпісаў Жэнэўскае пагадненьне. Знаходзячыся як салдат польскага войска ў нямецкім палоне, я аднойчы трапіў у савецкае консульства ў Бэрліне. Рэч у тым, што немцы, рыхтуючыся да вайны з СССР, вызвалилі лягеры ад палонных, захопленых падчас вайны з Польшчай. 4 чэрвеня 1941 году я быў вызвалены і пераведзены на завод пад нагляд паліцыі. Там мы запаўнялі анкеты для вяртання дахаты. А анкеты поштай жа не пашлеш – мы па чарзе мусілі вазіць іх у Бэрлін. І вось апошняя чарга прыпала мне, я быў у консульстве 21 чэрвеня, за дзень да вайны. Я глядзеў на партрэт Сталіна на сцяне і думаў: Божа, куды я вяртаюся і што там са мной будзе?! Усё гэта адбываецца і з героям рамана Алесем Руневічам. І кожнага разу сцэна ў консульстве выкідалася цэнзарамі.

**М. С.:** Вы былі знаёмыя зь першымі асобамі Беларусі. Хто з высокага начальніцтва сапраўды цікавіўся беларускай літаратурай, чытаў яе і меў уяўленыне пра яе ня толькі з цытатаў, што рыхтавалі памочнікі?

**Я. Б.:** Тут хочацца гаварыць перш за ўсё пра Пятра Міронавіча Машэрава, які чытаў і мог пепрадаць пісьменьніку праз кагосці, што «я вас прачытаў». Я хачу прыгадаць адзін выпадак. Цяпер зыгзагамі машыны з зацемненымі вокнамі лятаюць, каб хаця хто не зачапіў... А тады я падымаяўся па менскай вуліцы Маркса, а Машэраў ідзе на сустрач. Следам за ім, праз крокі дзесяць, адзін, спартовага выгляду, малады чалавек. Калі мяне Машэраў спыніў, і мы загаварылі, той, ззаду, зрабіў выгляд,

што закурвае. А Машэраў кажа: «Я тваю апошнюю рэч прачытаў і ня вельмі зразумеў. Цяпер перачытаў – нядрэнна». І гэта гаворыць першы сакратар ЦК КПБ пісьменьніку! Пра што гэта съведчыць? Пра сапраўдную інтэлігентнасць дзяржаўнага дзеяча. Машэраў гэтым вызначаўся. У мяне нават захавалася фота, зробленая нашым вядомым фоталетапісцам Валодзем Круком: мы з Машэравым у фое Купалаўскага тэатру. Што ён мне гаварыў? Ён гаварыў пра кнігу «Я з вогненнай вёскі» літаральна наступнае: «Ды вы самі ня ведаецце, што вы зрабілі!» Машэраў мог перадаць, што прачытаў у «Полымі» пераклады польскіх партызанскіх апавяданняў, і рэзюмаваць: «вось як трэба пісаць пра нас, пра партызанаў!» Ціхан Якаўлевіч Кісялёў быў таксама вельмі інтэлігентным, вельмі беларускім чалавекам. Ён таксама шмат чытаў. Уявіце сабе такі факт: будучы ўжо безнадзейна хворым на рак, ён з маскоўскай больніцы папрасіў, каб юбілей Максіма Танка адклалі на некалькі дзён, каб самому папрысунтіцаць. Нядаўна Сяргей Законьнікаў, які тады працаваў у ЦК, апублікаваў успаміны пра тое, як з Масквы, з больніцы, Кісялёў прасіў яго перадаць прывітаныні цэламу шэррагу пісьменьнікаў. Мне было вельмі прыjemна, і, думаю, кожнаму з нас. Вось такія кіраунікі патрэбныя. Інтэлігентныя.

**М. С.:** У дзёньніках Канстанціна Сіманава ёсьць згадка пра тое, як вас чытаў сам таварыш Сталін...

**Я. Б.:** Там трошкі ня так было. Сталін не называў мяне. Калі разглядалася пытаныне пра маю апoвесьць на камітэце па прэміях, ён спытаў у Сіманава: «А что, это действительно талантливо или просто на нужную тему?» И калі яму сказалі, што сапраўды таленавіта, ён прамовіў: «Ну тогда другое дело, пусть идёт». Сталін жа ўнейкай ступені і сам быў літаратаром. Адзіны яму плюс, што ён не друкаваў уласных вершаў. Уяўляеш, як халуі завылі б ад захаплення, каб ён іх надрукаваў!

**М. С.:** Арыстоцель лічыў, што дэмагратыя магчымая толькі ў невялікіх краінах. І сапраўды, у імпэрыях дэмагратыяй і ня пахла. Калі і пры якіх умовах магчымы дэмагратычны лад у Беларусі?

**Я. Б.:** Алесь Адамовіч пісаў, і тут я зь ім згодзен, што Беларусі дадзена магчымасць паказаць съвету высокія агульначалавечыя праўды, узоры паводзінаў на зямлі. Беларусаў крыўдзілі вельмі многа і доўга, мы разумеем, што гэта значыць – крыўда слабейшага. І цяпер у съвеце слабейшых крыўдзяць, няма сапраўднага міжнароднага братэрства. Ларыса Генюш пісала ў сваёй «Споведзі», што Міхал Забэйда-Суміцкі быў патрыётам, але ёй не падабалася, што ён патрыёт-інтэрнацыяналіст. А па-моему, гэта ідэал: быць патрыётам роднай мовы, роднага краю і адначасова – патрыётам міжнароднага братэрства.

**М. С.:** Сыпеваку лягчэй быць інтэрнацыяналістам. Забэйда-Суміцкі съпяваў нашаснаццаі мовах, пісьменьнік ня можа пісаць на шаснаццаці.

**Я. Б.:** Ён павінен добра пісаць на адной мове, а тады ён выступае на спаборніцтва. Трэба пісаць, а як яно адгукнецца, які атрымае міжнародны рэзультант... Мы ганарымся, што Быкаў перакладзены на пяцьдзесят моваў, а я нядаўна прачытаў у «Літаратурнай газете», што Чынгіза Айтматава пераклалі на 154! Гэта ж пра нешта гаворыць, і яно як вада ў пясок ня пойдзе, будзе працаваць на міжнароднае братэрства. Праўда, мы рознага «братэрства» на-гледзеліся. Калісьці адзін з маіх польскіх сяброў, выдатны паэт Уладыслаў Бранеўскі, прысутнічаў на сходзе, дзе гаварылася пра зыліццё моваў пры камунізме. Бранеўскі ўстаў і сказаў, што калі пры камунізме ня будзе польскай мовы, то ён ня хоча такога камунізму. А я хачу бачыць Беларусь дэмагратычнай, іншутральнай краінай, якая спавядае вялікія агульначалавечыя вартасці. І каб

мы экспартаўалі ня толькі МАЗы ці трактары, але і добрая кнігі.

**М. С.:** Любая ўлада ня здольная палюбіць таго, хто, мякка кажучы, ня любіць яе. Але ж узаемная нелюбоў непрадукцыйная, ды і не па-хрысыціянску гэта. Ці павінен пісьменьнік шукаць прымірэння з уладай?

**Я. Б.:** Тут нельга ўніфікаўцаць улады, яны розныя і па-рознаму ставяцца да літаратуры. Калі мяне спыняў на вуліцы Машэраў, каб падзяліцца ўражаньнямі пра нейкі мой твор, то я нічога ня маю супраць такой улады. Такога кіраўніка было за што шанаваць. Я ня думаю, што прынцыпова трэба выступаць супраць улады. Калі яна перашкаджае мне быць свабодным мастаком – іншая справа. А калі не, то я не цікаўлюся, хто там сядзіць наверсе і хто яго заменіць.

**М. С.:** Ці мае пісьменьнік права на маўчанье? Ці павінен жыць паводле прынцыпу «ні дня без радка»?

**Я. Б.:** Некаторыя мае сябры гаварылі: я павінен кожны дзень дзьве староначкі зрабіць. А я адказваў: калі ў мяне ёсьць адпаведны настрой, то чаму толькі дзьве? У гэтым сэнсе мне спадабалася выказваньне Аляксандра Твардоўскага: «Як можна дакараць пісьменьніка, што ён мала піша, калі ў першую чаргу ён сам пакутуе ад маўчанья!». Тут усё залежыць ад тваёй унутранай гатоўнасці гаварыць тое, што ты павінен і можаш сказаць. Мы ж не марксісты, у нас колькасць у якасць ніколі не пераходзіць.

**М. С.:** Шматгадовая дружба між пісьменьнікамі – даволі рэдкая зьява. Як вам удалося сябраваць калі 30 гадоў з Уладзімерам Карапткевічам, калі паўстагодзізя – з Анатолем Вялюгінам і Ўладзімерам Калеснікам?

**Я. Б.:** Успамінаецца, як Іван Мележ, задумлівы, збоку гледзячы, нават нібы сумны, сказаў мне аднойчы: «Я табе зайдрошчу – у цябе столькі сяброў!»

І сапраўды, я лічу сябе шчасльівым чалавекам з гэтай прычыны. На жаль, пра ўсіх сваіх сяброў я, мабыць, і напісаць не змагу... Мне нядаўна спадабаліся слова Салжаніцына: «Пером за жизнью не поспешиш». Вось я перажыў Максіма Танка, зь якім мы сябравалі з 1944 году. Каб ён перажыў мяне, то я ня ведаў бы, што ён пісаў пра мяне ў дзённіках, не прачытаў бы яго шчырых сяброўскіх словаў. Я плаваў з Танкам вакол Эўропы ў адной каюце. Каюта вялікая, люкс, у адным баку ён мармыча свае вершы (а ў яго была такая звычка пры пісаньні), а ў другім – я вяду дзённікавыя запісы. І я цяпер з гонарам гавару, што тады быў напісаны славуты Танкаў верш «Ave Maria»... Я назаву імёны найбліжэйшых сяброў: малавядомы, але вельмі таленавіты паэт Валянцін Таўлай, вельмі багаты душою і інтэлектам паэт Анатоль Вялюгін. Мы яго называлі даведачным бюро: калі табе трэба нешта даведацца зь беларускай і ўвогуле з сусветнай літаратуры, патэлефануі Вялюгіну, ён табе скажа. Вялюгін быў апекуном маладых, выдатным рэдактарам. Мы зь ім сябравалі зь лета 1945 году. Працяглая дружба была ў мяне зь Піменам Панчанкам, з Уладзімерам Калеснікам. З апошнім падружыў мяне брат, яны абодва мастакі, хадзілі разам на этуды. З Калеснікам у мяне была ня проста дружба, а перадача дружбы, як эстафета. Ён мяне падружыў са сваімі сябрамі: выдатным мовазнаўцам і эсэістам Фёдарам Янкоўскім, з пэдагогам Міхасём Петрыкевічам, з Уладзімерам Ягоўдзікам – выдатным пісьменьнікам і энэргічным рэдактарам адразу двух дзіцячых часопісаў – «Бярозкі» і «Лесавіка», які ён сам заснаваў... Алесь Адамовіч, калі вучыўся на сцэнарных курсах у Маскве, падружыўся сам і пазней падружыў мяне з расейскім літаратаром Валянцінам Аскоцкім, малдаўскім празаікам Іонам Друцэ, украінскім паэтам Іванам Драчом. А калі ўжо успамінаць Адамовіча і Калесніка, то з нашай

дружбы нарадзілася кніга «Я з вогненнай вёскі». Мы ўтрох аб'езьдзілі ўсю Беларусь, мы ўтрох запісвалі ўспаміны тых, хто ацалеў падчас паленъня беларускіх вёсак, і плакалі, і маўчалі, усё было перажыта намі разам. І як гэта замацоўвае дружбу! Здорава гэта – дружыцы! Шкада, што дружбаў у нас цяпер малавата. Мы чамусыці на дробязі разъменьваемся, мурзаемся ў жыцьцёвай бядоце, забываючы пра тое, што дружба дапамагае жыць.

**М. С.:** Перад сваім наступным пытаньнем я прыгадаю слова расейскага паэта Афанасія Фета: «Если бы даже последний сапожник издавал журнал, названный словом из трёх букв, которое обычно пишут на заборе, то и тогда я согласился бы печататься в этом журнале. Поэзия очищает». Вы забралі свае творы з «Полымя», калі там галоўным рэдактарам стаў Мікола Мятліцкі. Гэта азначае, што «ачышчаца» палымянская чытачы будуць стэнаграмамі выступаў А. Лукашэнкі, прозай І. Шамякіна ды вершамі самога Мятліцкага. Умоўна кажучы, ёсьць сумленнасць, этыка і эстэтыка ў творах Брыля і ёсьць нахабства нячыстай на рукі кампаніі, якой творы гэтыя мо найперш і неабходныя – чыталі б і лепшалі. А вы забралі...

**Я. Б.:** У наш час мае ўсё-такі вялікае значэнне, дзе друкавацца. Я не ўяўляю сябе ў органе друку, які мне па сваёй накіраванасці не адпавядае. Пішу я мала, і мне неабыякава, дзе мае творы пабачаць съвет. Калі я атрымаў новае «Полымя», мне было прыкра, што там надрукаваліся Ўладзімер Конан, Янка Сіпакоў, Уладзімер Казльярук. Маглі бы яны надрукавацца і дзе ў іншым месцы. Фет нам тут не дарадца. «Сапожнік...» Дзе ў той час і які «сапожнік» мог выдаваць часопісы?.. Я забраў свае падрыхтаваныя да друку запісы з «Полымя» і «Немана», для якога іх пераклаў Валянцін Тарас. Мне была агідная сама думка, што ізноў вяртаецца цэнзура. Толькі пакарыся ёй, і твор будзе выглядаць, як у той

прыказцы: каза рагатая, паўбоку абадратыя, пашматана нешта, нешта павыкідана. Мы за апошнія дванаццаць гадоў адвыклі ад дурнога палітычнага рэдагаваньня. Вяртацца да гэтага я не могу.

**М. С.:** Сёньня многія нашыя суайчыннікі, пераважна добрыя спэцыялісты, выяжджаюць за мяжу: іх зманьваюць высокімі заробкамі, дабрабытам. А ці не прапаноўвалі нешта падобнае пісьменнікам з умовай, што яны будуць пісаць не па-беларуску?

**Я. Б.:** Палякі мне ні разу не падказвалі пісаць па-польску. Хоць у Польшчы я свой чалавек – і праз веданье польскай мовы, і праз тое, што ў 1939 годзе ваяваў супраць немцаў у складзе Войска Польскага. Нешта падобнае мне даводзілася чуць ад нашых усходніх суседзяў. Аднойчы адна старая габрэйка ў шапіку, убачыўшы маю кніжачку, што выйшла ў бібліятэцы «Огонька» з партрэтам на вокладцы, зъдзілася: «Такой мужчина и пишет не по-русски! Почему?». Аднойчы ў замежнай паездцы адна высокаадукаваная дама, доктар мэдыцыны, дарэчы, унучка скульптара Канёнкава, спыталася: «Іван Антонович, а вы сразу по-русски не можете писать?» У яе такое ўяўленыне, што я пішу па-беларуску, бо ў мяне ступень разъвітасці ня тая, бо я, мабыць, яшчэ «приготоўшака», па-расейску кажучы. Але гэта факт не з маёй біографіі, а зь яе... Усё гэтае так званае аў'яднаныне Беларусі і Рэсей – незразумелае і непрымальнае. Я ня мыслю сябе без Талстога, Чэхава, Пушкіна, Гогаля, без украінцаў, латышоў, літоўцаў. Але ж мне ніхто не перашкаджае быць самастойным беларусам і любіць сваіх суседзяў не ў парадку падначаленасці, а як свабодны свабоднага, як шчасльівы шчасльілага. Дай Божа да гэтага дажыць!

**М. С.:** Нядайна былі апублікованыя вашыя згадкі пра Віктара Астаф'ева, зь якім вы сябраўвалі. У дні разъвітанья зь ім па ОРТ быў паказаны

тэлефільм, зняты падчас падарожжа Астаф'ева па родных мясцінах – па Енісеі на цеплаходзе. Па ўсім адчувалася, што ён расчараўаны: і зъмененым ляндшафтам, і людзьмі. А якое адчувањне ў вас, калі вы наведваеце свае Мір, Турэц, Загору?

**Я. Б.:** Ад Крынічнага, дзе мы з табой гаворым, да Загоры недалёка, і я там часам бываю. У нашых вёсках страшэнная спустошана сць, там амаль няма мужчынаў. Зямлю трэба ўрабляць, а няма каму. Сённяшнія аўралы, бітвы за ўраджай раней былі непатрэбныя, бо людзі любілі зямлю, сваю працу на ёй, і ўсё рабілася зь вялікай жыцьцёвай патрэбы, а не зь меркаваныя палітыканскага харктару. Я іду па сваёй вёсцы і бачу, наколькі там не хапае людзей. Старэнкія жанчыны жывуць адным клопатам: хто ім дапаможа згараць сotkі, хто ім набавіць пэнсію рублі на два. Але ж гэта ня выйсьце. Нешта трэба мяняць карэнным чынам, каб адрадзіць вёску. У Крынічным я жыву з 1978-га – з траўня да каstryчніка кожны год. І самоты тут хапае, і цішыні – часам нават здаецца, што залішне. Я ўспамінаю, як гаварыў Рамэн Ралян: «Уединение важно в меру». Тут добра думаецца, працуецца. Адгэтуль я раблю выезды па раёне, сустракаюся са сваімі людзьмі. Гадоў дваццаць таму, у дажджлівы дзень лежачы на сенавале, я заняўся падлікам: колькі чалавек былі б радыя, калі бы я прыйшоў да іх госьцем. І налічыў я сяброў ажно на два месяцы штодзённага гасціваньня! А цяпер ужо бывае – няма да каго зайсьці... Нядайона спыніўся ад непаладак азотна-тукавы камбінат, дык у ваколіцы зноў зьявіліся жаўранкі і жабы – ужо радасць вялікая. Тут недалёка хутарок, і на слупе ў бусылянцы – двое дарослых буслоў і ажно пяцёра бусылянятак. Значыць, ім ёсьць, што есьці, ёсьць, куды ляцець. У іх тут быў пленум нейкі ці манэўры перад адлётам у вырай. І адзін малады замарыўся і сеў на мой домік. І я так быў рады і ўдзячны яму! Гэты домік стаіць ужо дваццаць гадоў, і ўпершыню

на яго сеў бусел. Як быццам дабраславіў дом на далейшае маё тут жыцьцё.

**М. С.:** Вы заўсёды многа чытаеце – гэта відаць па вашых лірычных запісах. Чытаючы іх, можна падумаць, што жывяце вы ў бібліятэцы. А ў вашай менскай кватэры, як помніцца, кніг зусім мала.

**Я. Б.:** Ну, і хата ж малая таксама, звычайнай двухпакаёўка. Я адсяліўся ад сына, якому пакінуў ільвіную долю сваёй бібліятэкі – зборы твораў па дваццаць, па трыццаць тамоў. Я лічу, што кнігі павінны працаваць, яны не для таго, каб стаяць у шафах, чакаючы, пакуль нехта зылітуеца да прачытае. Таму я раздаваў кнігі. Прыкладам, Гуманітарнаму ліцэю аддаў некалькі соцень адборных, харошых кніг, каторыя цяпер Бог ведае дзе. Скарынаўскому цэнтру я аддаў многа украінскай і польскай літаратуры. Пэўную частку свайго кнігазбору перадаў бібліятэцы Саюзу пісьменнікаў. Да таго ж у нашых архівах ёсьць спэцыяльныя фонды аўтографаў, куды я таксама перадаў нямала кніг, – там яны больш надзейна захоўваюцца.

**М. С.:** Адзін з такіх аўтографаў у Акадэмічнай бібліятэцы я прачытаў на кнізе Валянціна Тараса: «Янку Брылю – мае съціплыя руны. Вялікаму караблю ад маленъкае шхуны». Столькі кніг вы раздалі, а з чым засталіся?

**Я. Б.:** З аўтографамі кнігі я ня ўсе раздаў. Засталіся самыя дарагія кнігі маіх бліzkіх сяброў – Івана Мележа, Уладзімера Калесніка, Уладзімера Каараткевіча, Аляксея Пысіна, Анатоля Кудраўца, Міхася Стральцова, кнігі ад сям'і акадэміка Радзіма Гарэцкага. Даведачная літаратура – беларуская, польская, украінская (у мяне ёсьць увесе Грынчанка – украінскі Даль), усё патрэбнае для працы ў мяне засталося. Улічы ж і тое, што мне ўжо столькі гадоў, што я ўсё чакаю – вось-вось, вось-вось... Так што я не зьбіраю кнігі, а раздаю. Хай ідуць у людзі, хай робяць сваю справу.

**М. С.:** Вы часам апісваеце сны. Гэта літаратурны прыём ці сны сапраўдныя?

**Я. Б.:** Не, гэта не літаратурны прыём, гэта рэальная сны, якія вырашалі нейкае ўнутранае пытаньне майго жыцця. Але тое ў літаратуры ня новае. Скажам, у Льва Талстога ёсьць апавяданьне, якое так і называецца: «Што я бачыў у съне», – шэдэўр, напісаны ім ужо ў сталым веку. Як вядома, і наш Максім Гарэцкі запісваў сны. Наагул, гісторыя літаратуры шмат падобных прыкладаў ведае. Зь Бібліі пачынаючы. Памятаеш: «І пачуў у съне – бяжы ў Эгіпет...»? Так што і ў мяне сны не прыдуманыя.

**М. С.:** Сёння быць беларусам не забаронена. Гэтага дастаткова для разъвіцьця і ўмацаваньня нацыі?

**Я. Б.:** На вялікі жаль, не. А вось калі б беларусу загадалі быць беларусам – атрымаўся б выдатны беларус!



*Юры Грыбоўскі –*  
гісторык. Выпускнік гістфаку БДУ і Беларускага  
калегіуму па спэцыяльнасці «Найноўшая гісторыя».  
Працаваў у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі, цяпер –  
супрацоўнік Гістарычнага інстытуту Варшаўскага  
універсytetu. Аўтар кніг «Беларусы ў польскіх  
рэгулярных вайсковых фармаваньнях 1918–1945 гадоў».  
Нарадзіўся ў 1979 годзе ў вёсцы Забрэзье  
на Валожыншчыне. Жыве ў Варшаве.

## **Юры Грыбоўскі: «Бітва пад Монтэ-Касіна – белая пляма нашай гісторыі»**

**11 кастрычніка 2004 году**

Яшчэ адзін непрыкметны юбілей, яшчэ адны незайважаныя ў нашай дзяржаве ўгодкі: 60 гадоў таму адбылася бітва пад Монтэ-Касіна. У ёй на баку антыгітлераўскай кааліцыі ўдзельнічалі і беларусы, а прозвішчы некаторых зь іх можна прачытаць на мэмарыяльным монтэ-касінскім могільніку. Афіцыйна замоўчаныне гэтай бітвы і гэтай даты тым больш незразумелае ў час, калі ўлада шырока адзначыла вызваленіе Беларусі ад нямецка-фашистскіх захопнікаў ды рыхтуеца да съяткавання 60-х угодкаў перамогі ў той самай вайне. Але ж ніхто з ўдзельнікаў Другой сусветнай не павінен быць забыты. Пра змаганыне нашых суайчыннікаў з фашизмам па той бок савецкага-нямецкага фронту малады гісторык Юры Грыбоўскі напісаў книгу «Беларусы ў бітве за Монтэ-Касіна».

**Міхась Скобла:** Юры, у найноўшай 18-томавай «Беларускай энцыклапедыі» ёсьць горад Монтэ-Альбан, порт Монтэ-Карла, горны масіў Монтэ-Роза. А Монтэ-Касіна няма. Даўк што гэта за мясьціна і якое дачыненіне яна мае да Беларусі?

**Юры Грыбоўскі:** Пару гадоў таму я падрыхтаваў энцыклапедычны артыкул пра бітву за Монтэ-Касіна і ўдзел у ёй беларусаў. Але ён не ўвайшоў у энцыклапедыю, і прычынаў мне ніхто не патлумачыў. Монтэ-Касіна – гэта ўзвышша, якое знаходзіцца на поўдзень ад сталіцы Італіі Рыму. На ім знаходзіцца сярэднявечны кляштар Святога Бэнэдыкта, збудаваны яшчэ ў XIV ст. Праславілася Монтэ-Касіна ў гады Другой сусветнай вайны. У 1944 годзе, калі

войскі заходніх хаварусынікаў ужо знаходзіліся на Апенінскай паўвысьпе і рухаліся на поўнач, то акурат на поўдзень ад Рыму праходзілі дзве ўмацаваныя нямецкія лініі абароны «Густава» і «Гітлер». Некалькі разоў 5-я армія ЗША і 8-я брытанская армія рабілі спробы авалодаць узвышшам, праламаць гэтую лінію, але ўсе штурмы заканчваліся безвынікова. І толькі калі ў 1944 годзе ў штурме ўзялі ўдзел жаўнеры 2-га польскага корпусу генэрала Андэрса, пераможны вынік быў дасягнуты.

**М. С.:** Армія генэрала Андэрса – даволі таямнічае вайсковае фармаваныне. Дзесьці ўглыбіні Ракеі раптам узьнікае 75-тысячнае польскае войска, якое цераз Іран і Эгіпет перапраўляецца ў Італію. Адкуль столькі ваеннаабязыянных палякаў у 1941 годзе ў Ракеі?

**Ю. Г.:** Галоўнай крыніцай рэкрутацыі сталі грамадзяне даваеннай польскай дзяржавы, якія на той момант знаходзіліся на тэрыторыі СССР у якасці ваеннаапалонных і спэцпасяленцаў. Гэткі статус тысячы людзей займелі пасля 1939 году, калі Польшча была падзеленая паміж гітлераўскай Нямеччынай і сталінскім Савецкім Саюзам. Згодна з польскімі звесткамі, іх агульная колькасць складала каля 400 тысяч чалавек – афіцэраў і жаўнераў. Калі іх вывозілі, афіцэраў пакінулі ў Катыні, а жаўнераў павезылі далей як дармавую рабочую сілу. Ваеннаапалонныя разъмяшчаліся ў Гразавецкім, Суздальскім, Стараўельскім і Юскім лягерах ваеннаапалонных. Апрача таго, Андэрс набіраў і грамадзянаў, дэпартаўных органамі НКУС з тэрыторыі Беларусі і Украіны зь лютага 1940 да чэрвеня 1941 году.

**М. С.:** І колькі беларусаў магло знаходзіцца ў названых лягерах?

**Ю. Г.:** Беларусаў сярод ваеннаапалонных на ліпень 1941 году было 2848 чалавек, сярод якіх толькі 111 адмовіліся ўступаць у Польскую армію. Тым часам

сярод дэпартаваных дакладную лічбу нашых землякоў вызначыць складана. Вядома, што сярод 120 тысяч дэпартаваных (лесьнікі, асаднікі, урадаўцы, паліцыянты, заможныя сяляне, дзеячы некамуністычных партыяў) з Заходняй Беларусі ўглыбіню СССР беларусы складалі ня менш за 20–25 тысяч чалавек. Менавіта сярод гэтай катэгорыі былых польскіх грамадзянаў знаходзіліся пісьменынік Пятро Сыч і будучы прэзыдэнт БНР Вінцэнт Жук-Грышкевіч. 30 ліпеня 1941 году пад ціскам брытанскага боку была падпісаная дамова паміж савецкім урадам і польскім эміграцыйным урадам генэрала Ўладыслава Сікорскага ў Лёндане. У адпаведнасці з гэтай дамовай былыя ворагі ператварыліся ў хаўрусынікаў і ўзнавілі дыпламатычныя адносіны. У СССР была адчыненая польская амбасада на чале са Станіславам Котам. Неўзабаве, 14 жніўня 1941 году, была падпісаная савецка-польская вайсковая дамова, згодна з якой на тэрыторыі Савецкага Саюзу пачалося стварэнне Польскай арміі пад камандаваннем генэрала Ўладыслава Андэрса. Першапачаткова штаб гэтай арміі кватараўваўся ў Маскве, аднак 12 верасьня 1941 году ён быў перамешчаны ў мястэчка Бузулук Арэнбурскай вобласці. Месцамі дысліякацыі першых двух злучэнняў былі абраныя мястэчка Тоцкае Чкалаўскай вобласці (5-я пяхотная дывізія) і мястэчка Тацішчава Саратоўскай вобласці (6-я пяхотная дывізія).

**М. С.:** Вы пішаце, што беларусы, паступаючы да Андэрса, пісаліся палякамі. Чаму?

**Ю. Г.:** Праз уступленыне ў Армію Андэрса беларусы мелі магчымасць вырвацца з «савецкага раю», дзе яны напоўніцу зьведалі сталінскі рэжым – прымусовую калектывізацыю, арышты і дэпартациі ў Сібір, смерць блізкіх і родных ад голаду і холаду падчас знаходжанья ў месцах спэцпасяленняў. Як адзначаў у сваіх нататках польскі амбасадар Кот, «сяляне-беларусы з імпэтам ідуць у польскую

армію, дасюль не заўважаныя сярод іх выпадкі не жадання». На 1 сакавіка 1942 году Андэрс набраў каля 75 тысяч жаўнераў. Згодна з афіцыйнымі звесткамі польскага камандаванья, беларусы сярод эвакуяваных вайскоўцаў складалі 1397 чалавек. Аднак насамрэч іх колькасць была большай. Добраахвотнае «апалячванье» адбывалася таксама пад уплывам палітычных умоваў, у якіх праходзіла мабілізацыя ў Польскую армію. Так, у сънежні 1941 году савецкі ўрад зарыентаваўся ў тым, што мабілізацыя ў армію Андэрса непалалякаў можа нашкодзіць інтэрэсам СССР у спрэчках з Польшчай у пытаннях пасъляваеннай дзяржаўной прыналежнасці Заходняй Беларусі ды Заходняй Украіны. Савецкі бок асьцерагаўся, што прысутнасць сярод польскіх вайскоўцаў беларусаў і ўкраінцаў дазволіць ураду Сікорскага аргументаваць знаходжаныне заходнебеларускіх і заходнёукраінскіх тэрыторыяў у складзе Польшчы. У сувязі з гэтым 25 сънежня 1941 году Дзяржаўны камітэт абароны СССР выдаў распараджэнне, якім забаранялася мабілізацыя ў армію Андэрса прадстаўнікоў нацыянальных меншасцяў. Каб патрапіць у армію Андэрса, палякамі назваліся нават такія вядомыя беларусы, як Пятро Конюх, Пятро Сыч, Хведар Кажаневіч ды іншыя. Хведар Кажаневіч прыгадвае: «Я ўбачыў вельмі шмат беларусаў і ўкраінцаў, якіх палякі не прымалі ў армію, даведаўшыся, што яны не палякі. Даведаўшыся аб гэтым, я быў вымушаны схаваць той факт, што я зьяўляюся беларусам... Было мне тады толькі 17 гадоў».

**М. С.:** Людзкія страты пад Монтэ-Касіна склалі 52 тысячи чалавек. Гэта вельмі шмат. Навошта было гэткім коштам здабываць тое Монтэ-Касіна?

**Ю. Г.:** Вы, відаць, маеце рацыю. Ускладніць сітуацыю і ляндшафт. Монтэ-Касіна – гэта гарыстая непрыступная мясцовасць, становішча для абаронцаў проста ідэальнае. Як пісаў у сваіх успамінах

удзельнік бітвы Пётра Сыч, «беларусы шчодра амылі сваёй крывёй шурпатыя, дзікія горы каля манастыра Монтэ-Касіна». Пра гэта ж съведчаць успаміны як польскіх вайскоўцаў, так і цывільных асобаў. Вось як вядомы польскі журналіст і пісьменык Мэльхіёр Ваньковіч апісаў геройскі ўчынак стральца Рыгора Булака падчас атакі: «Не засталося ніводнага сапёра, таму пяхотнікі мусілі самі праўбіваць себе дарогу наперад. Першым ідзе прости праваслаўны хлапец зь Віленшчыны Рыгор Булак – міна адрывае яму нагу. Аднак ён падымаецца на адной назе і стаіць... Я гляджу на яго знэрвавана. Ён паварочваеца плячыма да непрыяцеля і ўздымае руку, нібыта гаворыць: "Сябры, раблю вам дарогу!" і кідаеца ўсім целам наперад. Выбух міны. Жаўнеры пайшлі на прарыў». Нейкі час Булак уважаўся загінулым, аднак пасьля вайны высьветлілася, што падчас атакі ён страціў руку, нагу і вока, аднак не загінуў, а быў падабраны немцамі і знаходзіўся ў палоне.

**М. С.:** З тысячаў беларусаў, што ўдзельнічалі ў бітве пад Монтэ-Касіна, сёньня ў Беларусі застаўся толькі адзін чалавек – 92-гадовы Якуб Конан. Ён з намі на тэлефоннай сувязі зь мястэчка Бярэзінскае Маладечанскаага раёну. Спадар Якуб, чым вы патлумачыце такія вялікія страты з боку андэрсаўцаў?

**Якуб Конан:** Ой, вялікія... З нашай пяхотнай 5-й дывізіі мала хто застаўся. З нашага боку такі агонь усю ноч вёўся, што мы думалі: капут немцам. Але яны адседзеліся ў бункерах, выдзеўбаных у скалістых горах. Нічога мы не зрабілі ім гэтым агнём. І як выйшла наша дывізія пяшочкам пад гэтые горы, так уся і лягла там... Беларусаў і ўкраінцаў вельмі многа было.

**М. С.:** Чаму вы пасьля перамогі не засталіся на Захадзе?

**У. К.:** Дык жа радзіма цягнула!.. Стала мяне так муучыць, невыносна зрабілася. Ехаў і думаў:

хоць убачуся з роднымі. Ведаў, што могуць далей павезьці. І павезьлі – і руднікі прайшоў, і Сібір усю... У Беларусі з усіх андэрсаўцаў я толькі адзін застаўся.

**М. С.:** Скажыце, Юры, ці былі беларусы пад Монтэ-Касіна на кіраўнічых пасадах, ці выкарыстоўваліся як «гарматнае мяса»?

**Ю. Г.:** Балышня беларусаў – гэта пераважна стральцы, старшыя стральцы, капралы, сяржанты. У кнізе «Беларусы пад Монтэ-Касіна» зъмешчаны сьпіс 180 палеглых беларусаў і ўраджэнцаў Беларусі іншых нацыянальнасцяў, дзе прыведзены расшуканыя ў архівах звесткі: даты і месцы нараджэння, веравызнаньне, вайсковыя званні. Ці былі сярод беларусаў афіцэры? Былі. Вызначыліся гераізмам падчас бітвы і загінулі съмерцю герояў падпаручнік Часлаў Лазічонак, паручнік Леанід Федарук быў нават пасмяротна ўзнагароджаны найвышэйшай польскай вайсковай узнагародай – ордэнам Virtuti Militari. Увогуле, 80 беларусаў атрымалі высокую польскую вайсковую ўзнагароду – Крыж змагарных, 45 – Срэбны Крыж заслугаў зь мячамі і 7 – Залаты Крыж заслугаў зь мячамі. Усе палеглыя пахаваныя на могілках Монтэ-Касіна, дзе праводзяцца ўшанаваныні палеглых.

**М. С.:** Хведар Кажаневіч, які жыве ў Манчэстэры, можна сказаць, нелегальная ўдзельнічаў ва ўшанаваныні палеглых на 35-я ўгодкі бітвы, у 1979 годзе. Вось як гэта адбывалася.

**Хведар Кажаневіч:** Мы былі ўтрок – Віктар Сянкевіч, айцец Кастусь Маскалік і я. Сутыкнуліся з пэўнымі цяжкасцямі, паколькі ня мелі афіцыйнага запрашэння. Дапамагло тое, што з намі ў машыне быў святар, італьянцы пабачылі яго і прапусцілі нас на гару. Мы прынеслі прыгожы вялікі вянок зь бела-чырвона-белымі стужкамі і надпісам падаруску: «Яны змагаліся за нашу і вашу свабоду». Нягледзячы на гэта, палякі паставіліся да нас

непрыхільна, але праганяць нас адтуль было ўжо запозна. Самі могілкі вельмі прыгожыя, у галаве – вядома ж, польскі Белы Арол.

**М. С.:** Спадар Хведар, сёньня ў Беларусі добраў-парадкаваныя помнікі загінулым у мінулай вайне. Але да гэтай пары беларуская дзяржава не ўшанавала тых беларусаў, што загінулі пад Монтэ-Касіна. Як вы да гэтага ставіцеся?

**Х. К.:** Вельмі прыкра, што беларускі ўрад гэтым не зацікавіўся. Вельмі прыкра. Ва ўсім съвеце вядомая гэтая бітва. Урад павінен звярнуцца да італьянскіх і польскіх уладаў, каб ушанаваць памяць загінулых. Гэта прэстыж дзяржавы. З іншага боку, ёсьць яшчэ адна прыкрая зьява. Тыя андэрсаўцы, якія вярнуліся дахаты, былі дэпартаваныя саветамі ў Іркуцкую вобласць. Але калі іх адпусцілі ў 1956-м, то амаль ніхто зь іх не вярнуўся ў Беларусь, усе паехалі ў Польшчу. У Польшчу, якая заўсёды была мачахай для нас! Гэта вельмі прыкрая зьява.

**М. С.:** Юры, Хведар Кажаневіч прыгадаў, што тыя беларусы, якія вярнуліся дахаты, былі вывезеныя ў Іркуцкую вобласць. Ці многа было такіх?

**Ю. Г.:** Дахаты, у Беларусь, цягам 1946–1948 гадоў вярнулася каля тысячи былых жаўнераў арміі Андэрса. Спачатку савецкі ўрад заахвочваў іх да вяртання, абяцаў працаўладкаванье і г. д. Але савецкая палітыка толькі вонкава нагадвала добразычлівую. З самага пачатку стаўленыне саветаў да жаўнераў заходніх хаўрусьнікаў было варожае. Так, у фільтрацыйных спраواх мелася рубрыка «Ці служыў у варожых фармаваньнях», дзе супрацоўнікі рэпатрыяцыйных органаў нярэдка занатоўвалі: «Служыў у арміі здрадніка генэрала Андэрса...». У ноч з 31 сакавіка на 1 красавіка 1951 году органы МУС правялі масавую акцыю па арышце і дэпартациі 5 тысячаў асобаў – андэрсаўцаў і членуў іх сем яў, якія былі вывезеныя ў Сібір. І пасыльня вызваленя ў 1956-м яны былі вымушаныя хаваць

свой удзел у вайне. Толькі ў 1993 годзе, згодна з новым Законам аб вэтэранах, былых жаўнераў арміі Андэрса атрымалі статус паўнапраўных удзельнікаў вайны. Аднак на той час у Беларусі жылі толькі 12 вэтэранаў бітвы за Монтэ-Касіна.

**М. С.:** Як склаўся лёс тых жаўнераў, якія засталіся на Захадзе?

**Ю. Г.:** Пасыльня дэмабілізацыі многія абрали ў якасці сталага месца жыхарства Вялікабрытанію, Францыю, Канаду, Бэльгію, краіны Лацінскай Амэрыкі. Нацыянальным ядром беларускага вэтэранскага руху стала сотня былых выхаванцаў камандзёрскай школы Беларускай краёвай абароны (БКА) ды іншых беларускіх нацыянальных фармаваньняў, якія ўліліся ў армію Андэрса ў 1945 годзе. Сярод іх былі Юры Весялкоўскі, Павал Навара, Янка Міхалюк, Кастусь Акула, Віктар Сянкевіч, Аляксандар Надсан... Пра іхны баявы настрой съведчыць ліст Тодара Цімафейчыка, які, знаходзячыся ў шэрагах 2-га Польскага корпусу, у студзені 1945 году пісаў да айца Часлава Сіповіча: «Нягледзячы на тое што лёс закінуў нас у чужую і ад веку варожую армію, мы заўсёды будзем адданыя прысязе, прынятай перад абліччам беларускага народу і нашага прэзыдэнта». Неўзабаве сярод вайскоўцаў 2-га Польскага корпусу паўстаў беларускі нацыянальны рух. Беларускія жаўнераў наладзілі сувязь з Радай БНР у Парыжы і атрымлівалі адтуль газэту «Беларускія Навіны». Беларускую дзейнасць сярод польскіх вайскоўцаў падтрымлівалі грэка-каталіцкія съвятары айцец Часлаў Сіповіч і айцец Леў Гарошка, у памяшканыні якіх адбываліся нарады вайскоўцаў. 25 сакавіка 1946 году імі было наладжанае съвяткованыне ўгодкаў абаўшчэння БНР. А ў 1947 годзе на ўстаноўчым зьездзе Згуртавання беларусаў у Вялікабрытаніі прысутнічала каля 150 былых вайскоўцаў-беларусаў, яны актыўна ўлучыліся ў грамадзкое жыццё.

**М. С.:** Пад Монтэ-Касіна быў цэлы інтэрнацыя-

нал: палякі, беларусы, ангельцы, амэрыканцы, нават індусы. Як трактуеца бітва ў іншых краінах, у той жа Польшчы, Вялікабрытанії?

**Ю. Г.:** У съвеце выходзяць цэлыя стосы гісторичнай літаратуры пра Монтэ-Касіна. Тут можна прыгадаць 3-томавы твор «Бітва за Монтэ-Касіна» Мэльхіёра Ваньковіча, які ўславіў мужнасць польскіх жаўнераў. А ў Беларусі нават на 60-я ўгодкі ўдзел тысячаў беларусаў у адной з найкрыавейшых бітваў Другой сусветнай вайны застаецца амаль невядомым. Бітва пад Монтэ-Касіна застаецца белай плямай. Дасюль на Беларусі няма помніка tym, якія палеглі за волю свайго народу ў далёкай Італіі. Спадзяюся, што мая кніга нейкім чынам кампенсуе гэты прагал у гісторыяграфіі і будзе чымсьці накшталт помніку гэтym героям, што знайшлі сабе вечны спачын у італьянскай зямлі.



*Станіслаў Шушкевіч –*  
палітык, фізык. Закончыў БДУ, працаваў у Інстытуце  
фізыкі АН Беларусі, у Менскім радыётэхнічным  
інстытуце, у БДУ. Абіраўся дэпутатам Вярхоўных  
Саветаў СССР і БССР, з 1991 да 1994 году займаў пасаду  
Старшыні Вярхоўнага Савету Рэспублікі Беларусь. Разам  
з кіраунікамі РСЕ і Украіны ў 1991 годзе падпісаў  
Белавескія пагадненіні. Доктар фізыкі-матэматычных  
наук. Нарадзіўся ў 1934 годзе ў Менску, дзе і жыве.

## Станіслаў Шушкевіч: «Улада мяне не разбесыціла»

12 сінэжня 2004 году

Такі ўжо лёс ці ня ўсіх экс-кіраўнікоў Беларусі. Пазбавішыся пасады, яны сыходзілі ў палітычны цені, стараліся працаўладкавацаца ў спакойным месцы ды зрэдку пісалі мэмуары, дзе не забывалі пахвалиць дзейную уладу. У гэтым шэррагу былы старшыня Вярхоўнага Савету Рэспублікі Беларусь Станіслаў Шушкевіч прыкметна вылучаецца. Ён многа ездіць па съвеце, чытае лекцыі ў замежных універсytетах – ад ЗША да Японіі, па-ранейшаму бярэ актыўны ўдзел у грамадzkім ды палітычным (наколькі гэта магчыма) жыцьці краіны. Цяжка ўяўіць С. Шушкевіча ў шэзвелёнгу на лецішчы, хоць гэтае самае лецішча адыграла не апошнюю ролю ў ягонай палітычнай кар'еры. Пэнсіянэр бяз пэнсіі, помсьліва адабранай вярхоўнай уладай, ён і на старэчы жанр мэмуараў, як выглядае, забываўся. Адчуваеца, што і надыходзячы паважны юбілей нічога ня зменіць у кругабегу дзён Станіслава Шушкевіча.

**Міхась Скобла:** Спадар Станіслаў, усяго нейкіх семдзесят гадоў таму вы нарадзіліся ў Менску. Якой яна вам помніцца – даваенная беларуская стаціца?

**Станіслаў Шушкевіч:** Я ўсьведамляю сябе з году 1940-га. Я памятаю Менск, і ён мне падабаўся. Жыў я на Камароўцы, дом стаяў на месцы цяперашній філармоніі. Там, дзе сённяня плошча Якуба Коласа, пачыналася балота, а там, дзе сённяня парк Чалюскінцаў, былі толькі подступы да гораду. Менск на той час налічваў 220 тысяч жыхароў, але ў горадзе захаваліся помнікі архітэктуры. У вайну ўсё згарэла, а муры касыцёлаў стаялі. Там, дзе цяпер

палац-«саркафаг» на Кастрычніцкай плошчы, літара Г выгінаўся касыцёл, ня памятаю ягонай назовы. Але вялікіх дамоў у горадзе засталося мала, і най-вялікшай узехай для нас, дзяцей, было патрапіць у Дом спэцыялістаў (там цяпер Палац мастацтваў) і праехаць на ліфце. Гэта была вяршыня щасціца!

**М. С.:** Вашага бацьку, паэта Станіслава Пятровіча Шушкевіча, шмат хто ведаў. Маці – менш. Хоць я прыгадваю, што, як толькі вы сталі старшынём Вярхоўнага Савету, у польскім друку зьявілася публікацыя «Маці прэзыдэнта», дзе паведамлялася, што кіраўніком Беларусі стаў сын польскай пісьменніцы Гэлены Раманоўскай. Удакладнім: яна ўсё ж была сябрам Саюзу беларускіх пісьменнікаў.

**С. Ш.:** Так, але належала да польскай філіі. У тагачасным Саюзе пісьменнікаў былі польская, габрэйская, беларуская і расейская філіі. Напэўна, маці хацела паказаць, што яна ўмее і па-польску пісаць. Але яна своечасова зразумела, што трэба кідаць гэту пісьменніцкую справу, таму што і тады, як і цяпер, у Менску хапала прыслужнікаў і сэксстаў. І сённяня многія са мною гавораць, згаджаюцца, а потым дакладваюць куды трэба – проста агідна... Дык вось і тады маці зразумела, што працаўца на радыё, нешта пісаць у тых умовах ня мае сэнсу. І яна стала настаўніцай мовы і літаратуры ў 17-й менскай школе. І пэдагогам яна была выдатным – адзін зь яе вучняў акаадэмік Георгі Сідарэнка можа і сённяня гэта пацьвердзіць.

**М. С.:** А вашае выдатнае веданье польскай мовы адкуль – ад маці?

**С. Ш.:** Не. Маці ўдома заўсёды гаварыла толькі па-беларуску. А мову яна вывучыла ў польскай школе, дзе, дарэчы, сядзела за адной партай з Янінай Каханоўскай – бабкай Багдана Андрушына, сыневака і цяперашняга супрацоўніка Радыё Свабода. Для мяне гэта было вялікім адкрыццем – які чесны съвет! А вось бабка мая малілася па-польску і

хацела зрабіць мяне шчырым каталіком. А для мяне быў добры спосаб зарабіць на кіно ці квас: трэба было вывучыць літаныне для бабкі. І я час ад часу вывучваў і расказваў ёй. А пасъля яна забывалася, што мне задавала, я «вывучваў» зноў тое самае, зноў ёй расказваў, і яна мне давала трохі грошай са сваёй маленькой пэнсіі. Ведаецце, я з чатырох гадоў чытаў на трох мовах: па-польску, па-беларуску і па-расейску. Але маці патрабавала, каб я бацьку ў Сібір пісаў толькі на роднай мове. А яшчэ я ў маленстве выпісваў польскія часопісы, скажам, «Пшэкруй», які выходзіў у Кракаве. Праўда, яго хутка савецкія ўлады забаранілі.

**М. С.:** Калі вам было ўсяго два гады, вашага бацьку арыштавалі. Фактычна вы гадаваліся бяз бацькі. Скажыце, вярнуўшыся з высылкі, ён маўчаў, як многія, ці вы ўжо тады ведалі, што адбываецца ў роднай савецкай краіне?

**С. Ш.:** Я добра ведаў, што адбываецца ў роднай краіне, але мне здавалася, што ва ўсім вінаватыя подлыя выканаўцы мудрых рашэнняў партыі. Я верыў, што савецкія камуністычныя прынцыпы правільныя. Самае жудаснае, што мой бацька верыў у тыя самыя прынцыпы значна даўжэй, чым я. Ён уступіў у Камуністычную партыю ў 1964 годзе. Мне, па адукацыі фізыку, ня трэба было быць камуністам, але калі мяне прызначылі прарэктарам па навуцы Радыётэхнічнага інстытуту, я ўбачыў, што ўсе пытаныні вырашаюцца не на рэктараце, а ў парткаме. І ў 1968 годзе мяне таксама прынялі ў партыю, і я змог нармальна працаваць на сваёй пасадзе. За час маёй працы ў інстытуце разоў у пяцьдзясят павялічыліся аб'ёмы навукова-дасыледчай работы, і я гэтым ганаруся.

**М. С.:** Вы сказаі, што бацька ў съветлыя ідэалы верыў значна даўжэй за вас. А як доўга?

**С. Ш.:** Вы ведаецце, амаль да самага канца жыцця. Бацька памёр у 1991 годзе, я якраз вёў сэсію Вяр-

хойнага Савету, калі мне паведамілі. Перад гэтым ён трапіў у шпіталь, яго лячылі добрыя лекары. І памёр ён вельмі нечакана – ад тромбу, пасъля апэрацыі. Бацька мой быў вельмі рашучым чалавекам. Ведаецце, калі я быў першым намеснікам старшыні Вярхойнага Савету, на мяне ў друку пачалі зьяўляцца розныя пасквілі. І адна з іхніх тэмаў была – нібыта я здрадзіў бацьку, калі ён у высылцы знаходзіўся. Дык мой бацька ўзяў кій, на які апіраўся, і пайшоў па ўсіх савецкіх і партыйных інстанцыях тлумачыць: вы, падлюгі, ня маеце права так гаварыць!

**М. С.:** Я добра ўяўляю, як ваш бацька барапіў гонар сына. Бо аднойчы бачыў у Доме літаратаў, як Станіслав Пятровіч публічна лаяў на чым съвет стаіць Эдзі Агняцьвет, якая, як лічылася, пісала даносы.

**С. Ш.:** Тут ня так усё проста. Хачу вам расказаць пра сваю асабістую, калі хочаце, драму. Пра гэта я нікому не расказваў. У нашай сям'і было рознае разуменыне, хто такая Эдзі Сямёнаўна Каган (Агняцьвет). Мая маці да самай съмерці лічыла яе найлепшай сваёй сяброўкай, прыстойным чалавекам і ніколі не падазравала яе ў нейкіх злачынных ці амаральных дзеяньнях. А бацька сказаў у хаце пра Агняцьвет адкрытым тэкстам: я бачыў яе данос. Тут трэба зазначыць, што бацька мой ніколі ня хлусіў. Ніколі ў жыцці! Нават у самыя цяжкія моманты! І заўсёды гаварыў толькі па-беларуску, нават у Сібіры. І ведаецце што? Я апынуўся паміж двух агнёў: маці адно гаворыць, бацька – другое. І я лічыў, што не павінен умешвацца і ў чымсьці пераконваць бацькоў. Савецкая сыстэма ўтварыла столькі подлых, агідных ситуацый, што да гэтага часу цяжка разабрацца... Я прыгадваю, як у Дзяржсавеце СССР вырашалася пытаныне – адкрываць ці не адкрываць архівы КДБ. І я быў гарачым прыхільнікам іх адкрыцця! Але пачалі выступаць кіраунікі азіяцкіх рэспублік: Узбекістану, Казахстану, Туркмэністану.

Яны сказали: калі вы хочаце спарадзіць шматгадовую, на стагодзьдзі, разыню і помсту – адкрывайце... Відавочна, мой дзяржаўны досьвед прымушаў мяне быць больш стрыманым і абачлівым. А бацька лічыў іначай. Ён, дарэчы, знайшоў таго судзьдзю, які яго асудзіў, той працаваў у Акадэміі навук, пайшоў туды і ганяў яго сваім кіем як сідараву казу! И мне сказаў: я ўсім дакажу, што гэта падлюга з падлюг, які зънявчваў людзкія лёсы. Ну, што паробіш – такое было жыцьцё.

**М. С.:** Выступаючы нядаўна па БТ, у сэрыяле «Найноўшая гісторыя», Мечыслаў Грыб заявіў, што вы напаўсур'ёзна, напаўжартам прапанавалі Аляксандра Лукашэнку на старшыню антыкарупцыйнай камісіі. Вы не шкадуеце, што тады *так* пажартавалі?

**С. Ш.:** Я ніколі, паўтараю, ніколі ніякай кандыдатуры ні на якую пасаду ў Вярхоўным Савеце, акрамя сваіх намеснікаў, не прапаноўваў! Паўтараю: ніколі! Старшыні парлямэнцкіх камісій прапаноўваліся дэпутатамі і абіраліся камісіямі. І навязваць свой пункт гледжаньня старшыня Вярхоўнага Савету ня мог. Грыб нешта блытае, бо Грыб, відавочна, заблытаўся ў той прапагандзе, якая цяпер вядзеца. Але я пагадзіўся з кандыдатурай Лукашэнкі – гэта праўда.

**М. С.:** Такім чынам, вы ўсё ж спрычыніліся да палітычнай кар'еры Лукашэнкі?

**С. Ш.:** Ну, вы ведаеце, я ж ня думаў, што ў чалавека няма нікага сумленьня... Я вам скажу іншае: сумленьне час ад часу здраджвала і людзям, зь якімі я пасыля працаваў. Вы ўжо мне прабачце: у дзень, калі зынік Віктар Ганчар, я сустракаўся зь ім двойчы. Яшчэ раз ён прыходзіў да мяне дахаты, мяне не было, і ён падараваў май жонцы, ня памятаю, зь якой нагоды, кветкі і пудэлачак цукерак. Відаць, зрабіў апошні ў сваім жыцьці падарунак. Ён быў вельмі элегантным чалавекам. Але менавіта

Ганчар найбольш эмацыйна выступіў супраць мяне на Вярхоўным Савеце... Я ўжо не гавару пра самых сапраўдных прыстасаванцаў, якія не клапоцяцца пра тое, каб іхныя дзецы іх паважалі. Прыкладам, той самы Дзмітры Булахаў – ён наўпрост хлусі і круціў! Ганчар – той на эмоцыях: міт першы, міт другі, міт трэці... Ён маніпуляваў фактамі, гарачыўся, што не варушымся. А справа была ў тым, што мы сапраўды не съпяшаліся прымаць Канстытуцыю. 101-ы артыкул быў прыняты пад май старшынёўствам. А 38 артыкулаў адзін за адным былі прынятыя пры Грыбе галасаваньнем, якое арганізаваў Булахаў. І вось менавіта гэтыя артыкулы спарадзілі ў нас і цемрашальства, і прэзыдэнцтва, і прарадейскасць, і антыбеларускасць! Не хапіла цярпеняня, і прынялі на сваю галаву. Бо як толькі канстытуцыю можна трактаваць дваяка, тады і пачынаюцца непаразуменіні... А тады Лукашэнка быў лялькай у руках Саўміну. Усе для яго кампрамат шукалі – і Кебіч, і Мясыніковіч, і ўсё іхнае асяродзьдзе. Я быў для іх косткай у горле. Яны звесткі пра мяне давалі Лукашэнку. І ніводзін факт не пацвердзіўся, ніводзін! Бо ўсё гэта была хлусньня, каб вырашыць адно-адзінае пытаньне – адсунуць мяне ад краініцтва ВС... Я скажу вам без асаблівай сціпласці: у мяне няма проблемы пазнаваньня. Ва Ўкраіне, у Літве, у Польшчы мне цяжка быць самім сабой. Я выходжу ў Польшчу ў Лазенках, і мяне тут жа абступаюць жанчыны, называюць прозвішча, і пачынаеца... У Кіеве ў мэтро праехаць немагчыма. Гэтым летам я там быў двойчы, дык нарэшце мой сябра праста вазіў мяне па горадзе на аўтамабілі. І ўсюды, паўтаруся, да мяне стаўленьне добрае.

**М. С.:** Вы згадалі пра адносіны да сябе ў Польшчы, ва Украіне. А як ставяцца да вас людзі на менскіх вуліцах?

**С. Ш.:** Я спрабаваў лічыць: адна адмоўная рэакцыя на 19 станоўчых. Але гэта ў Менску сярод

людзей дасьведчаных. А ў правінцыі, дзе народ адурманены, прапорцыя можа выглядаць зусім наадварот.

**М. С.:** Мне прыгадваецца 1993 год. 75-годзьдзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы – у прэзыдымуе поплеч са старшынём Рады БНР Язэпам Сажычам. У вас не было намеру пераняць ад яго паўнамоцтвы?

**С. Ш.:** Не, і памкнення ў гэткіх не было ніколі. Але размова на падобную тэму вялася, маўляў, немэтазгодна захоўваць Раду БНР. Ды, бачыце, час паказаў, што мэтазгодна. І вельмі добра, што сёньня існуе Рада БНР і што яе ўзначальвае Івонка Сурвіла – жанчына, якой можа ганарыцца любая нацыя.

**М. С.:** Улада нярэдка мяняе людзей, часам не-пазнавальна. Скажыце, што адбываецца ў душы чалавека, калі ён пачынае глядзець на съвет з акна ўрадавага «мэрсэдэса»?

**С. Ш.:** На маё абсолютна перакананыне, чалавек, які ўжо адбыўся ў жыцьці, ён і на вяршынях улады не мяняецца. Я гляджу на радыёфізыка Хавіера Саляну, зь якім я знаёмы, неаднойчы сустракаўся. Ён паводзіць сябе абсолютна проста, натуральна, таму што ён ужо склаўся як навуковец, як університетскі прафэсар. Паглядзіце на Леха Валэнсу – што, зъянілася ягонае стаўленне да людзей? Ён як ставіўся добра да Касцёлу, так і ставіцца, як быў спраўным каталіком, так і застаецца ім, як быў энэргічным палітыкам, так і застаўся, нават выйшаўшы ў адстаўку. Прыйгодаю яшчэ аднаго свайго знаёмца – Вітаўтаса Ландсбергіса. Яго ўлада таксама не сапсавала. Няхай ён мне прабачыць, па нашых беларускіх мерках, ён – вялікі зануда, зь ім даволі цяжка весыці гаворку. Але што да прыстойнасці, да вернасці прынцыпам, да ягонай адданасці Літве – я ня ведаю другога такога палітыка. Я добра ведаю Віктара Юшчанку і ведаў яго яшчэ як прэм'ер-

міністра і кіраўніка Нацыянальнага банку Ўкраіны. Гэта цудоўны чалавек, патрыёт Украіны, прычым зь вялікай літары. Ён вельмі сыцілы чалавек. Мы зь ім разам атрымлівалі прэмію Орліка, сымбалічную па грашах, але прэстыжную, міжнародную паводле статусу. І калі пачалі скідвацца, каб адзначыць, то ён кажа: з вас ня возьмем, бо вам жа яшчэ на дарогу трэба. А для мяне – справа гонару, як жа так: усе ў складчыне ўдзельнічаем. Тым больш на дарогу тых грыўнаў хапала, можа, каб не хапала, то пабярог бы... Так што Юшчанка – нармальны чалавек і ведае, што такое шчырыя адносіны паміж людзьмі. Паўтаруся: людзі, якія не самасцьвярджаюцца дзякуючы ўладзе, не мяняюць сваіх паводзінаў. Знаходзячыся ва ўладзе, я не набыў сабе новых сяброў, але і ня страціў старых – гэта важна. І ўлада мяне не зъяніла і не разбесціла. Я не злоўжываў ні ўладай, ні тымі магчымасцямі, якія яна давала.

**М. С.:** Вы згадалі Віктара Юшчанку, і мне захацелася прыгадаць украінскі прыклад стаўлення ўлады да творцаў. Месяцы тры таму прэзыдэнт Украіны Леанід Кучма даў званыне Героя Украіны свайму палітычнаму ворагу, аднаму з заснавальнікаў «Руху» паэту Дзымітру Паўлычку. Бізун і пернік – што часцей трэба ўладзе прымяняць у адносінах да творцаў?

**С. Ш.:** Ведаецце, Кучма даў яму Героя, бо Паўлычка яму патрэбен! Кучму трэба, каб Паўлычка да яго добра ставіўся. Вось і ўсё.

**М. С.:** Ну, вы пернікі таксама раздавалі. Скажам, Рыгор Барадулін атрымаў званыне народнага паэта з ваших рук.

**С. Ш.:** А я і тады, і цяпер не патрэбен Барадуліну, абсолютна не патрэбен. І, пррабачце, лепш, чым я да яго стаўлюся, ставіцца немагчыма. Для мяне Рыгор Барадулін – найлепшы наш паэт і святы чалавек. А што да перніка... Ведаецце, немагчыма не адзначыць дзяржаўнай прэміяй Васіля Быкава, калі яго

творы выдадзеныя на ўсіх мовах і шырокавядомыя ў съвеце. Немагчыма! І толькі па гэтай прычыне яму давалі тыя прэміі. І думалі, што вось узяў ён прэмію – і перавыхаваеща, будзе служыць верна. Але – памыляліся. Творца павінен усьвядоміць адну рэч: калі сёньня твае творы не запатрабаваныя, то набярыся цярпеньня і застанься самім сабой, застанься годным свайго таленту. Прыгадайце мастакоў-імпрэсіяністай – як яны жылі, у якім жабрацтве?! А сёньня іх творы мільёны каштуюць. І яшчэ адзін істотны момант: я ніколі не саромеўся прызнацца, што ў нейкім мастацтве не разбіраюся. Асабліва ў сучасным. Сын мне сёньня так і кажа: бацька, ты цёмны чалавек.

**М. С.:** Нехта з клясыкаў абломовіўся, што пісаць вершы пасля трываліці непрыстойна. А ці існуе нейкі ўзроставы парог для палітыкаў?

**С. Ш.:** Сёлета ў Вялікай Брытаніі адзначаецца 130-годзьдзе Ўінстана Чэрчыля – самага вялікага брытанскага палітыка ўсіх часоў. Дык вось, ён прыкладна ў 90-гадовым узросці гаварыў: «Не баюся фізычнай нямогласці, баюся нямогласці разумовай». І язгодны з Чэрчылем. Гэта матэматыкі ў 19 гадоў могуць рабіць адкрыцці, а палітыка – занятак для людзей сталага веку, прыгадайце таго ж Чэрчыля, Конрада Адэнаўера, дэ Голя... Але адновіць і адродзіць Беларусь моладзь. Праўда, зъберагчы моладзь ад дурных наступстваў чыіхсьці непрадуманых дзеяньняў могуць толькі спрактыкаваныя палітыкі. Сёньня нашу моладзь нярэдка падстаўляюць тыя, хто ня мае досьведу палітычнай барацьбы. Палітыкай могуць займацца людзі розных узростаў. Галоўнае, каб яны ня страцілі кандыдаты, розуму і здольнасці рабіць добро.



**Хрысціна Лялько –** празаік, паэтка, перакладчыца. Выпускніца філфаку БДУ. Працавала ў Літаратурным музэі Янкі Купалы, у рэдакцыях тыднёвіка «ЛіМ», часопіса «Беларусь». Цяпер – рэдактарка квартальніка «Наша вера». Аўтарка кніг «Сьвітанак над бярозамі», «На далонях любові», «Канваліі». Сярод перакладаў – кніга філозофскіх роздумаў Яна Паўла II. Нарадзілася ў 1956 годзе на хутары Хадзюкі на Лідчыне. Жыве ў Менску.

## Хрысціна Лялько: «Часопіс “Наша вера” яднае хрысьціянаў»

5 лютага 2005 году

*Беларускае тэлебачаньне на Каляды шчодра дае найпроставыя тэлетрансляцыі з праваслаўных і каталіцкіх храмаў. Мы бачым на экранах учарашніх заўзятых змагароў з «опіномам для народу», якія трymаюць съвечкі ў правай руцэ... У такія хвіліны думаецца, што з эпохі ваяўнічага атэізму наша грамадзства пераступіла адразу ў III тысячагодзьдзе хрысьціянства. Што і спарадзіла ўсе непазыбежныя праблемы ў духоўным жыцці народу. Усё ж, каб дайсыці да рэлігійнага рэнэсансу, нам неабходна, хоць паскоранымі тэмпамі, прайсці эпоху асьветніцтва. Дзесяць гадоў таму ў постсавецкай Беларусі пачаў выходзіць каталіцкі часопіс «Наша вера», потым узвінікла выдавецтва «Про Хрысто», якое выпускае тэалягічную і мастацкую літаратуру па-беларуску. І часопіс, і выдавецтва ад часу ўтварэння нязменна ачольвае пісьменніца і перакладчыца Хрысціна Лялько.*

**Міхась Скобла:** Хрысціна, «Наша вера» з'явілася ў час, калі многае пачынала зынікаць, – у 1995 годзе. У чыю сьветлую галаву прыйшла ідэя выданьня часопіса?

**Хрысціна Лялько:** Гэтая ідэя прыйшла найперш да Провіду Божага. Гэта нам здаецца, што ідэі ўзынікаюць у нашых галавах, а насамрэч яны прости пасылаюцца нам аднекуль звыш. Я была абраная як прылада для ажыццяўлення Божай задумы. І ня больш.

**М. С.:** У першым нумары «Нашай веры» са шкадаваньнем канстатаўвалася, што ў айчыннай культуры застаецца незапоўненай духоўная ніша, што

востра не хапае рэлігійнай літаратуры па-беларуску. А сёньня яе хапае?

**Х. Л.:** Я б не сказала адназначна, што гэтай літаратуры сёньня хапае, але тая духоўная ніша за прамінулыя дзесяць гадоў запоўнілася. Вазьміце хоць бы 34 нумары «Нашай веры», кожны нумар у сярэднім мае 70 старонак – усяго 2500 старонак. Ужо ж ёсьць нешта пакласьці ў ту ю нішу, праўда ж? Выйшла больш за 100 нумароў штомесячніка «Авэ Марыя». А вазьміце выданье «Маленькі Рыцар Беззаганнай» для маленькіх дзетак, які цяпер рэдагуе Ірына Жарнасек. У згаданую нішу можна пакласьці і «Імшал» па-беларуску, і малітоўнік «Ойча наш». На беларускую мову перакладзеныя дзесяць кніг Святога Айца Яна Паўла II. Так што можна падвесці пэўныя вынікі і шчасльіва ўздыхнуць. А дзесяць гадоў таму перад намі была абсолютная пустка.

**М. С.:** «Наша вера» – часопіс і тэалягічны, і літаратурны, і архітэктурны, і мастацтвазнаўчы... Як вам удаецца на сямідзесяці старонках абыніц неабдымянае?

**Х. Л.:** Складана, вядома, але ўдаецца. Пра сакральнае мастацтва, пра сакральную архітэктуру ў нас жа не пісалася дзесяцігодзьдзямі! Мы цяпер да такога багацця дапалі, дарваліся! І нашыя аўтары шчасльівыя, што маюць, дзе надрукавацца. Але прыйшло час, калі «Наша вера» гатовая пайсьці не на пашырэнне, а на паглыбленьне тэматычнае. Часопіс будзе рабіцца ўсё больш тэалягічным, філозофскім, мы будзем больш увагі звязаць на спадчыну айцоў Царквы.

**М. С.:** «Гербарыем пачуццяў і жарсыцяў, які зьберагае засушаныя ўзоры ўсіх цывілізацый» называў бібліятэку слынны французскі паэт Поль Клядэль. Вы таксама ствараеце свой гербарый. Што з выданьнемага ў бібліятэчцы «Нашай веры» зъберажэ «водар нашай цывілізацыі» для наступных эпохай?

**Х. Л.:** Бібліятэчка была маёй марай ад пачатку заснаваньня часопіса. Але дзесяць гадоў таму яна выглядала рызыкоўнай і нават съмешнай. Не было за што часопіс выдаваць, якая там бібліятэчка! Але, дзякаваць Богу, і гэтая мая мара ажыццяўлася. Што ў нас добра га выйшла? Кніга прафэсара Ўладзімера Конана пра ксяндза Адама Станкевіча, кнігі мастацтвазнаўца Аляксандра Ярошэвіча пра абрэзы Маці Божай Сынежнай і Маці Божай Будслаўскай. Выйшла першая частка альбому «Каталіцкія святыні Беларусі» Аляксея Яроменкі... З мастацкай літаратуры пабачылі съвет кнігі Янкі Брыля, Ірыны Жарнасек, Алы Сямёновай, Ніла Гілевіча, Дануты Бічэль, Ніны Мацяш, Мар'яна Дуксы... У праекце застаецца вялікі том спадчыны Адама Станкевіча, які наша выдавецтва «Про Хрысто» плянуе выдаць супольна зь «Беларускім кнігазборам»\*. На жаль, нават аб'яднанымі высілкамі нам да сёньня не ўдаецца ажыццяўіць гэты праект. Усе мае намаганьні знайсці фундатара па касцельных каналах выніку пакуль што не далі.

**М. С.:** Я нездарма спытаўся пра вашыя кніжныя навінкі. Іх жа немагчыма набыць у звычайных кнігарнях.

**Х. Л.:** Для нас распаўсюд кніг застаецца проблемай. Мы іх, зразумела, прапаноўваем кнігарням, і яны бяруць часам – па адным асобніку. Таму набыць іх можна толькі ў парафіяльных кіёсках пры касцёлах, у нашым катэдральным кіёску на плошчы Свабоды, 9.

**М. С.:** Касцёлы сталі кнігарнямі?

**Х. Л.:** Ну, такая сітуацыя сёньня.

**М. С.:** Днямі споўнілася трывалы дзён з дня съмерці Яна Паўла II (нагадаю, што каталікі адзначаюць менавіта 30 дзён, як праваслаўныя – 40). Ён

\* Выбраныя творы Адама Станкевіча выйшли ў сэрыі «Беларускі кнігазбор» у 2008 годзе.

вельмі прыхільна ставіўся да беларусізацыі касцёлу ў нашай краіне. Як вы лічыце, ці захаваецца гэта тэндэнцыя і надалей, пры новым пантыфіку?

**Х. Л.:** Мы так увогуле ня можам ставіць пытаньня – ці захаваецца... Німецкая мова ў німецкім касцёле, італьянская ў італьянскім, беларуская ў беларускім – гэта пастанова Другога Ватыканскага сабору, які адбыўся ў 1965 годзе. Пасля прыняцця гэтай пастановы набажэнствы ў касцёлах пачалі пераводзіцца на нацыянальныя мовы. Ясна, што пры савецкай уладзе беларускі касцёл быў нямы, ён быў у падпольі, таму пра мову ў касцёле тады гаварыць не выпадала. А калі пачалося духоўнае адраджэнне на пачатку 1990-х, пачала адраджацца і беларуская мова ў касцёле. Таму беларуская мова ў каталіцкіх храмах была і застаецца, гэта пастанова Ватыкану і, вядома ж, асабістая заслуга Яна Паўла II.

**М. С.:** Дарэчы, згадаю цікавы факт. Тыдні два таму па НТВ была перадача памяці Яна Паўла II. І журналіст кажа: а цяпер мы паслушаем, зь якой асаблівай павагай ставіўся папа да расейцаў, нават гаварыў па-расейску. Уключаецца запіс, і гучыць голас Яна Паўла II: «Дарагі мае беларусы! Жадаю вам вясёлых Калядаў!».

**Х. Л.:** Ян Павал II называў касцёл у Беларусі «ўмілаваным». Ён ведаў пакутны шлях гэтага касцёлу, цаніў тое, што гэты касцёл у вельмі неспрыяльных умовах захаваў жывую веру. Я двойчы мела аўдыенцыю ў Яна Паўла II і была съведкаю, зь якой трапяўткай увагай ён адносіўся да касцёлу ў Беларусі. Яна Паўла II лічылі найперш вялікім палякам, вялікім патрыётам Польшчы. І я часта думала, адкуль у яго такая любоў да іншых культуры, да іншых моваў, ён жа паліглётам быў, столькі моваў ведаў... Проста гэты чалавек па-сапраўднаму любіў сваё, а любячы сваё, змог палюбіць і чужое.

**М. С.:** Што мяне яшчэ зьдзіўляла, калі глядзеў рэпартажы з сустрэчаў Яна Паўла II, – людзкія

сълёзы ў яго прысутнасьці. Чым гэта можна патлумачыць?

**Х. Л.:** Я гэта патлумачу толькі адным – узрушэннем. Я памятаю і свае сълёзы. Я двойчы сустракалася са Святым Айцом, і двойчы на вочы наварочваліся сълёзы. І гэта былі самыя съветлыя ў маім жыцьці сълёзы. Гэты чалавек быў съвяты. Я не баюся так гаварыць, бо падобнае было ўжо скажана пры яго пахаваньні. Людзі стаялі на плошчы Святога Пятра і трymалі таблічкі з надпісам «Santo subito!» – «Неадкладна съвяты!». Людзі патрабавалі, каб Яна Паўла II неадкладна бэатыфікавалі, вынеслі да хвалы алтароў. Калі ён быў жывы, у ім гэтая съвятысьць адчуvalася, яна як магніт прыцягвала людзей. Ведаецце, гэта фэномэн, але нашаму сучаснаму съвету не хапае съвятысьці. Чалавек шукае съвятысьці. І ён яе знаходзіў у Яну Паўлу II – у пастыры ня толькі ўсіх каталікоў, але і ўсіх людзей. І ягонае пахаваньне акурат і паказала, што ён быў духоўным айцом для ўсяго съвету. Таму што ўесь съвет укленчыў у жалобе. Столькі краінаў абвясцілі ў сябе жалобу! Куба тры дні смутковала. Фідель Кастра дзіве гадзіны ў саборы на жалобнай імшы адстояў! Дзе вы такое бачылі? Філіпіны, Нігерыя... Уесь съвет плакаў і шкадаваў гэтага съвятога чалавека. Таму што съвету нашаму сёньня патрэбная съвятысьць.

**М. С.:** На старонках «Нашай веры» выступаў і кіраунік Праваслаўнай беларускай царквы мітрапаліт менскі і слуцкі Філярэт. Ці атрымліваеца ў вас супрацоўніцтва з праваслаўнымі братамі?

**Х. Л.:** У нас ідзе самае цеснае супрацоўніцтва з праваслаўнымі аўтарамі, якіх у нас бальшыня. Памятаеце, што сказаў у сваёй малітве Хрыстос, звяртаючыся да Айца Нябеснага? «Каб усе былі адно – Ut unum sint». Я лічу, што кожны сапраўдны хрысьціянін імкнецца да гэтай еднасьці. І адна з задачаў часопіса «Наша вера» – гэта менавіта па-

яднаньне. Каб хоць на старонках часопіса ўзынікла хрысьціянская еднасьць. І дзякую Богу, яна ёсьць.

**М. С.:** Вы перакладаеце польскую духоўную паэзію. Пераважна паэтаў-ксяндзоў. У Польшчы гэта даволі распаўсялоджаная зъява, калі съвятары зъяўляюцца яшчэ і паэтамі. А чаму беларускія ксяндзы забыліся на паэзію?

**Х. Л.:** Таму што яны змагаюцца з тымі праблемамі, якіх у іх сёньня багата і якія, на жаль, не спрыяюць натхненню. Уявіце сабе: прыяжджае ўчораши выпускнік духоўнай сэмінарыі у парафію, а там – няма съвятыні альбо съвятыня разбураная, жыльля няма. Ясна, што такія абставіны наўрад ці спрыяюць паэзіі. Думаю, што сваю паэтычную энэргію ксяндзы ўкладаюць у муры новых, у рэстаўрацыю старых съвятыняў, у пераклады літургічных тэкстаў, якіх у нас не хапае, у сваё душпастырства. Але казаць, што беларускія ксяндзы зусім ня пішуть вершаў, не выпадае. У часопісах «Наша вера» і «Ave Maria» я друкавала паэзію і прозу ксяндзоў Вячаслава Пялінка і Паўла Халяўкіна. Думаю, прыйдзе паэтычны час і для съвятараў. Традыцыя мусіць жыць.

**М. С.:** У «Цэнтральнай кнігарні» Менску нядаўна адчыніўся аддзел праваслаўнай кнігі. На жаль, толькі праваслаўнай, спрэс расейскамоўнай. А дзе, апрача касьцёлаў, можна сёньня набыць каталіцкую літаратуру?

**Х. Л.:** Вельмі добра, што аддзелы хрысьціянскай літаратуры з'явіліся ў нашых кнігарнях. Будзем лічыць, што гэта першыя ластаўкі, прыйдзе час – там з'явіцца і каталіцкая літаратура. Але мы не чакаем, мы хочам адчыніць сваю кнігарню «Духоўная кніга». Менавіта «Духоўная кніга», мы не звужаем яе да вузнаканфесійнага азначэння\*. Мы хочам

\*Кнігарня «Духоўная кніга» знаходзіцца па адресе: Менск, вул. Максіма Багдановіча, 25.

паказаць узор – як павінна выглядаць хрысьціянская кнігарня. Там на адной паліцы будуць стаяць праваслаўныя, каталіцкія, пратэстанцкія выданыні, кнігі айцоў Царквы і Касыцёла, увогуле хрысьціянская літаратура. І, зразумела, кнігі нашага выдавецтва «Про Христо».

**М. С.:** У съвеце не съціхае палеміка вакол фільму «Код да Вінчы». Гадоў пару таму падобныя спрэчкі выклікаў фільм Мэла Гібсана «Пакуты Хрыстовы». Калі за аснову мастацкага твора бярэцца рэлігійны сюжэт, дзе палягае мяжа, за якую аўтар са сваёй фантазіяй ня мае права ступіць? І ці ўвогуле існуе такая мяжа?

**Х. Л.:** Несумненна, такая мяжа ёсьць. Мяжою тут павінна быць праўда. Тым больш, калі пісьменнік ці рэжысэр бярэ неаспрэчныя факты, на якіх грунтуюцца дагматыка хрысьціянскай веры. Вельмі небяспечна, калі сучасны мастак, спасылаючыся на Эвангельле, пачынае гэтыя факты перакручваць. Але што паробіш, ва ўсе часы былі тыя, хто імкнуўся несыці съвету добрую навіну, і тыя, каму гэтае Дабравесьце страшэнна перашкаджала. Гэткая ситуацыя захавалася і да сёньня... Яшчэ Святы Павал у сваім Другім Пасланыні да Цімафея прароча папярэджаў, што «будзе час, калі здаровае навукі прыманія будуць, але паводле свайго жаданьня будуць выбіраць сабе настаўнікаў, каб лашчылі слых іх, і ад праўды слых адвернуць і зъвернуцца да казак». А «Код да Вінчы» – дэтэктыўная казка, уgruntаваная на домыслах, легендах, показках, хоць і зймальна напісаная, па ўсіх правілах жанру. Ізноў, калі зъвярнуцца да Другога Пасланыні Паўла да Цімафея, то ён папярэджаў свайго вучня, а празь яго кожнага хрысьціяніна: «Але ты будзь чуйны ва ўсім, цярпі гора, рабі справу Дабравешчаныя, служэнне сваё выполнівай».

**М. С.:** Фільм «Код да Вінчы» зняты зь менскага пракату. Але, несумненна, пры жаданьні яго можна

будзе набыць на касэтах ці DVD. Дык ці варта добраму хрысьціяніну яго глядзець?

**Х. Л.:** Глядзець варта, калі гэты хрысьціянін упэўнены, што ягоная вера моцная. І тут ёсьць яшчэ адзін момант. Мы памятаем зраду Юды. Цяпер таксама многа шуму нарабіла «Эвангельле ад Юды», якое адшукалі на копцай мове і перакладаюць на мовы съвету. Мы гаворым пра тое, што Юда прадаў Хрыста за трывіцу срэбнікаў. І ня думаем, што самі сёньня прадаем яго, але ўжо за мільёны даліраў. Паводле сродкаў масавай інфармацыі, толькі першае выданыне кнігі «Код да Вінчы» прынесла аўтару больш за трывіцу мільёнаў! Чым не цана, адпаведная часу?! А парыўноўваць творы Мэла Гібсана і Дэна Браўна не выпадае. Гібсан ідзе строга за фактам і на гэтым будзе вобразную структуру фільму, яго сымболіку і алегарычнасць, што праўда, часам, даводзячы свае мастацкія прыёмы да мяжы натурализму. А Дэн Браўн да гэтай мяжы даходзіць у сваіх фантазіях і выдумках. Я лічу, што такія кнігі, як «Код да Вінчы» Дэна Браўна, і падобныя да іх фільмы, яны проста змушаюць нас быць хрысьціянамі, змушаюць нас выйсці са съячкі, з гэтага, кажучы па-расейску, «благодушия». Яшчэ Дзымітры Меражкоўскі казаў, што агонь хрысьціянства памірае, калі яго не разьдзымухвае вецер. І вось для таго, каб ён гарэў, і зъяўляюцца падобныя творы. Каб мы былі чуйнымі.

**М. С.:** Мне запомніліся радкі з вашага аднаго верша: «На розных мовах гаворым – яднае маўчанье». Так сталася, што Беларусь сёньня гаворыць на розных мовах. Дык што нас зяднае – маўчанье ці «крык, што жыве Беларусь»?

**Х. Л.:** Маўчанье дапаможа толькі ў тым выпадку, калі за ім стаіць любоў. Але лепш за ўсё яднае слова. Галоўнае – каб не было між людзьмі анямелае самоты і разъяднаныя. Наўрад ці трэба кричаць, што «живе Беларусь». Але памятаць,

думаць пра гэта пастаянна, дбаць пра тое, каб яна жыла, – неабходна.

**М. С.:** Нядаўна я пабываў у маленькой лясной вёсачцы Дубок на Смаргоншчыне. Там – драўляны касьцёл у лесе, а непадалёк – язычніцкі камень, да якога і сёньня таксама ходзяць людзі як да святыні. Наколькі сумяшчальныя хрысьціянскае і язычніцкае месцы пакланенъя?

**Х. Л.:** Хрысьціяне настолькі талерантныя ў сваіх адносінах да іншых вераваньняў, што яны ня сталі зьнішчаць гэты камень, яны пакінулі яго як памяць аб tym, што на гэтым месцы калісьці была паганская святыня. Нашыя продкі перажылі пэрыяд паганства. Потым прыйшло хрысьціянства – і цяпер мы маем сваю веру, веру ў адзінага Бога. Так атрымалася, што хрысьціянская святыня – касьцёл – быў пабудаваны нашымі продкамі побач з гэтым каменем. Я ня думаю, што вернікі, хрысьціяне, прыносяць свае ахвяраваныні да гэтага каменя. Яны ўсяго толькі не абражают памяці сваіх продкаў, яны яе захоўваюць як памяць пра сваю даўнюю працісторыю. Я лічу, што гэта абсолютна натуральна. Але я лічу ненатуральным той факт, што ў наш час, калі большасць з нас зьяўляюцца хрысьціянамі, знаходзяцца людзі, якія пачынаюць звязратацца да паганства і лічыць яго панацэй ад усіх нашых бедаў. Мы сёньня кажам пра тое, што ў нас пачалося хрысьціянскае адраджэнне, мы пазбыліся матэрыялізму, атэізму, але, аказваецца, мы трапілі ў іншую пастку – у пастку пантэізму. Пантэізм – гэта калі мы абагаўляем стварэнье, ставім яго вышэй за Творцу. Вось гэта палохае, гэта страшна, гэта вядзе нас да вялікай бяды. Таму нас павінна непакоіць ня тое, што побач з адной святыній захавалася іншая, а тое, што ў нашай сувядомасці адбываецца падмена каштоўнасцяў, падмена яархіі рэчаў. Мы не павінны вяртацца на тысячагодзьдзі назад. Гэта немагчыма.



*Андрэй Хадановіч –  
паэт, перакладчык. Закончыў філфак БДУ, дзе цяпер выкладае замежную літаратуру. Старшыня Беларускага ПЭН-Цэнтра. Аўтар кніг «Лісты з-пад коўдры», «Старыя вершы», «Бэрлібры» да інш. Падрыхтаваў да выданьня аўтарскую анталёгію паэтычных перакладаў «Разам з пылам». Нарадзіўся ў 1973 годзе ў Менску, дзе і жыве.*

## Андрэй Хадановіч: «Паэт павінен быць тэатрам аднаго актора»

10 красавіка 2005 году

*Сто гадоў таму на съвет зъявіліся першыя беларускія санэты, трывалеты і актавы. Саджанцы-экзоты з заходнеўрапейскага старога саду прышчапіў у садзе беларускім Максім Багдановіч; яны прыняліся, разрасліся і да гэтай пары пладаносіць. Беларуская літаратура з удзичнасцю засвоіла вершаваныя формы, вынайдзеныя на Захадзе. Зъ цягам часу прыйшла чарга атрымаць апыленне зь вісячых садоў Усходу. І вось на мяжы стагодзьдзяў наўсльед за лірыкай Алішэра Наваі і рубаі Амара Хаяма, перасторонымі па-беларуску адпаведна В. Жуковічам і Р. Барадуліным, выйшли цэлья зборнікі беларускіх хоку («Высакосны год» У. Січыкава) і танку («На струнах смутку» Н. Гілевіча). Што б там ні казалі крытыкі пра спэцыфіку японскай паэзіі, як бы іранічна ні пакеплівалі з айчынных «хокуістаў», «танкістаў» і «басёкоў» (гэтыя насыледуюць Басё), відавочна адно: літаратура, якая і ў старыя мяхі налівае хмельнае маладое віно, мае пэрспэктывы. А нядайна беларускі чытач меў шчасце пазнаёміцца зъ яшчэ адным, раней не чуваным на родных абшарах відам вершу – лімэрыкам. Гэтым разам садоўнікам-сэлекцыянэрам выступіў паэт Андрэй Хадановіч – аўтар кнігі «Землякі, альбо Беларускія лімэрыкі» (2005).*

**Міхась Скобла:** Андрэй, патлумач, калі ласка, мне, недасвідчанаму, зъ якой вярбы грушы – твае лімэрыкі?

**Андрэй Хадановіч:** Лімэрык – старажытны жанр, яму некалькі стагодзьдзяў. Ён мае мудрагелісты назоў, але нічога мудрагелістага ў ім няма, такая сабе гумарыстычная, пяцірадковая прыпеўка-

дрындушка. У першым радку абавязкова рыфмуюцца населены пункт: горад, мястэчка, зьяўляецца іх жыхар – загадкавы, дзіўнаваты, недарэчны, зъ якім адбываецца нейкая прыгода. Заснавальнік лімэрыка – ангельскі паэт Эдвард Лір, яго «Кніга нонсэнсу» стала клясыкай жанру. Аднойчы мне падумалася: чаму на месцы якога-небудзь Сан-Паўлюня можа быць нашых Лынтупаў? У Беларусі сотні гарадоў і мястечак, жыхары якіх таксама могуць быць героямі цікавых гісторый. І яшчэ ў мяне была такая наіўная, мабыць, думка: зачатіць глыбінныя пласты недаразьвітай людзкой самасвядомасці. Ёсьць у нас процыма такіх «недабеларусаў», нацыя для іх – абстракцыя, а вось назва роднага мястечка – гэта нешта блізкае, гэта ўжо пароль і водгук. Гэткім способам можна знайсці з такім чалавекам паразуменыне. І вось я паспрабаваў закінуць такую вуду.

**М. С.:** Тэорыю лімэрыкапісання мы збольшага прайшлі. Засталася практыка.

**А. Х.:** Пачнем з клясыкаў: «Завіталі ў музэй у Кушляны / трыв Каляны ў чатыры Таляны:/ стрэсыці ў экспкурсаводкі / Бурачкове водкі – / для таварышаў з Яснай Паліяны».

**М. С.:** А я і ня ведаў, што Багушэвіч меў свой рэцэпт самагону...

**А. Х.:** Сапраўдны клясык павінен умесьці ўсё. Тым больш, калі яго ўласны псеўданім абавяззывае. Дарэчы, у мяне ёсьць лімэрык і на гэту тэму: «Неразважны сатырык з-пад Слоніму / вершы надрукаваў без псеўдоніму / супраць валадара – / і за спробу пяра / атрымаў...» («Незнаходжу сыноніму»). А вось некалькі лімэрыкаў на зылёгку палітычныя тэмы: «Афтальмоляг з Лагойскага тракту / прэзыдэнту лячыў катаракту / ў невядома чаму / раптам сеў у турму / зъ дзіўным выракам: “спроба тэракту”. Альбо: «Самы шчыры палітык з-пад Шклова / даў насељніцтву чэснае слова: / “Будзе водка ў расол!” / Моцны цешыўся пол / і рыдала другая палова».

**М. С.:** Памятаю, гады два таму ў Менску праходзіла міжнародная канфэрэнцыя пад назвай «Інтэлектуалы: спакуса маўчаньня». З таго часу, як мне здаецца, гэтая спакуса яшчэ пабольшала. Доступ на тэлеэкран закрыты, у радыёэтэр – абмежаваны. Што ў такіх умовах павінен рабіць інтэлектуал: маўчаць у шапку, пісаць у шуфляду ці ў манастыр сыходзіць, як тое зрабіў паэт і філёзаф Алег Бембель?

**А. Х.:** Творца павінен рабіць дзіве рэчы: голасна гаварыць тады, калі маўчаньне ганебнае, і маўчаць тады, калі відавочная спакуса пустаслоўя і марнаслоўя. Інтэлектуал – гэта той, хто адчувае розніцу паміж патрэбным і непатрэбным тут і цяпер словам. У сітуацыі, калі маўчаць ганебна, трэба шукаць новую мастацкую форму, каб нагадваць пра слушнасць старых ісцінін. Іх ня так шмат. Зь іншага боку, съвет ператварыўся ў нейкі суцэльны шум, дзе слова абясцэнываюцца. Вось вам съвежы прыклад. Ледзь пасыпей памерці ў Ватыкане папа Ян Павал II, а ўжо нехта ў інтэрнэце робіць маленькія літскандалы, маніпулюючы імем папы ў сваіх вершыках. А можа, дарэчней было б прамаўчаць і ня пляміць съвятое... Інтэлектуалы мусіць усімі магчымі і немагчымімі сродкамі змагацца за права фармаваць грамадzkую думку, як гэта яны рабілі, напрыклад, у XVIII ст. Вальтэр казаў: «У мяне няма скіпетра, але ёсьць пяро!» І ён меў права так казаць, бо мог вырашыць пытаныне жыцця і смерці, ён мог выступіць і кагосці выратаваць ад інквізыцыі, ад вогнішча. Сённяня ніхто ня чуе інтэлектуалаў, іх выпіхнулі на маргінэз, на ўзбочыну жыцця. Людзей больш цікавяць сённяня цана на нафту, банкаўская траншы і г. д. Інтэлектуалы павінны нагадваць грамадству пра больш істотныя рэчы ў гэтым съвеце. Аднак хопіць інтэлектуальнага снабізму: літаратура – рэч для абранных, далучаных... Мы павінны сённяня працаваць і са школьнікамі, і са студэнтамі,

і з інтэрнэт-карystальнікамі – зъ любым чалавекам, якога можна зацягнуць у мастацкі дыялёт.

**М. С.:** Уладзімер Каараткевіч некалі ў роспацы выгукнуў: «Хай лепей ніколі ня будзе краіны, чым будзе краіна бяз волі!» А як гэтыя дзіве рэчы – краіна і свобода – разъмеркаваныя ў тваёй систэме каштоўнасцяў?

**А. Х.:** Давай ізноў з'вернемся да вечнага. Калісці ў XVIII ст. французскі асьветнік Мантэск'ё сказаў: «Калі б мне прапанавалі выбіраць паміж мaimi інтарэсамі і інтарэсамі маёй сям'і, я адмовіўся б ад сваіх на карысць сямейных. Калі б я выбіраў паміж інтарэсамі сям'і і нацыі, я выбраў бы інтарэсы нацыі. Калі б я выбіраў паміж інтарэсамі сваёй нацыі і інтарэсамі ўсяго чалавечства, я не вагаючыся выбраў бы інтарэсы чалавечства». Гэта адзін скрайні пункт. Але ўжо празь некалькі дзесяцігодзьдзяў прыйшли рамантыкі і перакулі ўсю гэтую систэму. І чалавечая адзінка, асона, заняла самае галоўнае месца. Мне здаецца, што мы зрабілі з нацыянальнага інтарэсу свайго роду фэтыш, абраз, на які молімся. І займаемся гэтым залішне шмат часу.

**М. С.:** У эсэ «Беларусь у эўрапейскай пысочніцы» ты пішаш: «Як бы цяжка было сёньня не дэмантаваць лукашэнкаўскую Беларусь, рабіць гэтага не выпадае. Бо цяперашняя Беларусь – гэта ня толькі прэзыдэнт, як на мяне, даўно нелігітымны, і ня толькі ягоны электарат, суцэльна ачмураны сродкамі масавай інфармацыі...» Што застаецца, паводле М. Валошына, «маліца за тых і за другіх»?

**А. Х.:** Мне здаецца, што інтэлектуал, літаратар ня мае ні маральнага, ні чалавечага права змагацца зь людзьмі. Маё правіла – змагацца з ідэямі, а не зь людзьмі, іх носьбітамі. У Беларусі вельмі моцны апарат пропаганды, і сярэдняму чалавеку вельмі складана застацца неачмураным лукашэнкаўскай ідэалёгіяй. Па вялікім рахунку чалавек ні ў чым не вінаваты, яму затлумілі галаву, яго так выхавалі. І

ён мае права ня тое што на сэанс перавыхаваньня, але і на шанец, каб яго зачапілі чымсьці іншым, яскравым, супрацьлеглым. Але трэба гэтае іншае яму паказаць, зьдзівіць яго моцна, парушыць ягонае чаканьне. А мы са сваёй беларушчынай часам адразу ж прымаем абарончую позу. Я гляджу на сваіх добрых прыяцеляў, якія гавораць па-беларуску ў чужым асяродку, і бачу, як яны напружваюцца, бо наперад чакаюць адмоўнай рэакцыі. Таму іхныя галасы мімаволі пачынаюць гучыць агрэсіўна. А зьвяртатца да людзей трэба з максымальным зарадам дабрыні і любові. І тады тое, што ты нясеш, будзе прынятае.

**М. С.:** Я ведаю, што ты жаданы госьць у студэнцкай аўдыторыі ня толькі ў якасьці выкладчыка замежнай літаратуры. Нядаўна знаёмы дэкан філфаку прызнаўся мне, што ім на рэктараце не рэкамэндавалі запрашаць да сябе пісьменьнікаў. Ці былі выпадкі, калі цябе чакалі, а сустрэцца магчымасці не было?

**А. Х.:** Безумоўна, такія выпадкі здараліся, і ня толькі ў мяне. Апошнія пару гадоў я займаюся апякунствам конкурсу маладых літаратарав, які арганізоўвае Беларускі ПЭН-Цэнтар. Па выніках конкурсу выходзяць кнігі маладых творцаў, іх трэба презентаваць. Мы ўжо другі год запар ладзім турнэ па беларускіх універсytетах: Гомель і Горадня, Магілёў і Віцебск, Полацак і Мазыр, менскія ўніверситеты... І тут на пустым месцы паўстаетае проблема, бо бюракратыя ў ВНУ, здаецца, зацікаўленая, каб не было ніякіх презэнтацый і сустрэчаў. У нас усё, што не дазволена, забаронена. Калі выкладчык будзе ўзгадняць з дэканам, дэкан – з прарэктарам, прарэктар – з рэктарам, то, хутчэй за ёсё, на адным з гэтых звёнаў усё замкнецца і забароніцца. Сёньня падобныя сустрэчы – плён добрай волі выкладчыка і рызыкі загадчыка катэдры ці дэканана, якія могуць атрымаць спагнаньне. Дзякую ім усім за дапамогу –

шкада, імёнаў назваць не магу, каб не нашкодзіць людзям... У нас ёсьць зацікаўлены чытач і ёсьць літаратура, але паміж імі небяспечная стыхія, якую трэба пераплысьці. У нас сёньня ніхто, апрача аўтара, не зацікаўлены ў прамоцыі ягоных твораў. Паэт у нас мусіць быць такім рухомым баліянчыкам, тэатрам аднаго актора. І шмат хто такіх рэчаў мусіць па-яданыя і таленавіта ўласцівасці. Будучыня – гэта сума нашых намаганьняў. Хочаш, каб цябе чыталі заўтра, – выхавай свайго чытача сёньня. Гэта датычыць усяго цэху беларускіх літаратарав.

**М. С.:** Ты яшчэ і перакладчык, і, наколькі я ведаю, наступнай тваёй кнігай мае быць аўтарская анталёгія замежнай паэзіі «Разам з пылам». У Беларусі вось ужо гадоў дванаццаць ніяма ніводнага пэрыёдыка накшталт съветлай памяці альманаху «Далягляды». Мы спрабуем жыць у палітычнай ізаляцыі, а ці выжывем у культурнай?

**А. Х.:** Гэта катастрофа, гэта ахілесавая пята, гэта самы слабы пункт сучаснай беларускай культуры. Ведаеш, Шэкснір па-ангельску – гэта абстракцыя, Шэкснір па-беларуску – гэта ўжо планка, да якой можна дарастваць. Я тут не хачу сказаць, што ў нас ніяма «беларускага Шэксніра», сёе-тое ёсьць, але колькі ж белых плямаў! Палякі маюць звышпрэстыжную «Literaturu na swiecie», расейцы – «Иностранную литературу», украінцы – «Всесвіт». Аналягічны пэрыёдык патрэбен беларускай літаратуры як паветра. Добра, што ёсьць незалежныя выданыні, якія даюць трывалу перакладчыкам, – часопісы «Дзеяслоў» і «ARCHE», газэта «Наша Ніва», але робяць яны гэта непастаянна, трэба часцей і больш даваць перакладаў. Нам патрэбен як мінімум штогодзіннік, дзе б друкавала і клясыка, якія катас-

трафічна не хапае, і дзе можна было б, напрыклад, паўдзельнічаць у пагоні за бэстсэлерамі. Гэта значыць выдаць хоць бы на месяц раней за нашага ўсходняга суседа твор, які чытае ўвесь сьвет. Украінцы зрабілі стаўку на «Гары Потэрса» – выдалі яго раней за Москву ў выдатным паліграфічным афармленын масавым накладам, які цалкам разышоўся. Ведаеш, можна бясконца пераконваць, агітаваць «за мову», а выніку ня будзе. А вы прапануйце цікавы прадукт – і яго купяць. Украінская мова жыве ва ўкраінскім «Гары Потэрсы». Пра што я толькі мару ў адносінах да Беларусі.

**М. С.:** Я пра пераклады спытаў нездарма. Набыў нядаўна шыкоўна выдадзены том польскага паэта Канстанты Ідэльфанса Галчынскага. Там сярод перакладчыкаў – Іосіф Бродзкі, Леанід Мартынаў, Давід Самойлаў і – Андрэй Хадановіч. Ты практикуеш пераклады на расейскую?

**А. Х.:** Практикаваў. У 1995 годзе я скончыў універсytэт, і ў майі дыплёме было напісана – «выкладчык расейскай мовы і літаратуры». Мяне занесла на расейскае аддзяленыне, дзе я сумленна займаўся расейскай паэзіяй і, у тым ліку, перакладамі на расейскую мову. Адной з маіх першых любовяў быў Галчынскі, на якога я літаральна накінуўся і ў меру сваіх съціплых сілаў перакладаў на расейскую. Пасылья перакладзенія тэксты гадоў дзесяць ляжалі бяз руху. І раптам на міжнароднай канфэрэнцыі я ўразіў кагосыці з расейцаў сваім беларускім перакладамі з Галчынскага. І мне прапанавалі паўдзельнічаць ў зборніку Галчынскага па-расейску. Я паглядзеў свае юначыя пераклады, штосыці паправіў і адаслаў у Москву. На маё вялікае здзіўленыне, яны ўвайшлі ў книгу, дарэчы вельмі сымпатычную. І сёй-той з крытыкаў кажа, што мае пераклады там ня горшыя.

**М. С.:** Мы раней гаварылі пра спакусу маўчаніня. Пісаць па-расейску – гэта аўтаматычна пашырыць

сваю чытацкую аўдыторыю. Ці не было ў цябе гэткай спакусы – пасыля Галчынскага?

**А. Х.:** Гэткай спакусы для мяне не існуе. Першае, што прапанаваў мне маскоўскі выдавец Галчынскага: давайце працаўца над наступнай кніжкай, давайце перакладзем яшчэ кагосыці. Я падзякаваў за давер і ветліва адмовіўся. Мне здаецца, што сёньня, заўтра і ў больш адлеглай будучыні я падобнымі рэчамі займацца ня буду. Вялікая, магутная і шматстайная расейская літаратура дасыць рады існаваць і безь мяне. Адначасова ў мяне ёсьць адчуваньне, што вельмі цікавая і сымпатычная беларуская літаратура вымагае і патрабуе маёй прысутнасці. І я буду ёй дапамагаць ва ўсіх сваіх іпастасях.

**М. С.:** А як ты ставісься да дзівюхмоўных пісменынкаў? Наш Максім Багдановіч пісаў на дзівюх мовах, былі такія творцы, як Мілан Кундэра, Уладзімер Набокав...

**А. Х.:** Тут я не пагаджуся. Ні Кундэра, ні Набокав ніколі не былі дзівюхмоўнымі пісменынкамі. Быў расейскі паэт Сірын, які з часам стаў ангельскім пісменынкам Набокавым. Быў чэскамоўны пісменынік Кундэра, які цягам доўгага жыцця ў Францыі зрабіўся франкамоўным пісменынкам. Так і Хадановіч у пэўны час стаў беларускамоўным. Не таму, што гэта трэба, а таму, што пісаць па-беларуску для мяне прыемней, і атрымліваецца яно неяк само па сабе. Урэшце атрымліваецца лепей, чым некалі атрымлівалася па-расейску. Прыклад з тым самым Галчынскім пра тое ж съведчыць. Геракліт казаў, што двойчы немагчыма ўвайсці ў адну і ту ю ваду. Я мару выдаць томік беларускага Галчынскага, добра было б пасыпець да 100-годзьдзя паэта\*. Ня ёсё ж расейцам выдаваць.

\*Гл.: Галчынскі К. І. Сёмае неба: выбраныя творы / укл. А. Хадановіча, прадм. Л. Дранько-Майсюка. Мінск: Логінава, 2006.

**М. С.:** Наколькі для паэта актуальнае ўвесчанснае знаходжаныне ў стыхіі роднай мовы? Таму ж Іосіфу Бродзкаму заміналі пісаць ангельскамоўныя шыльды на вуліцах Нью-Ёрку. Уявім сітуацыю: ідзе паэт Хадановіч па праспэкце Скарыны, а над праспектам вісіць расцяжка: «Остановим торговлю женшинами!». (А гэткі плякат сапраўды вісіць.) Табе гэта перашкаджае – на вэрбальным узроўні?

**А. Х.:** Гэткі плякат – для мяне добрая тэма!.. Я добра разумею паэта-набеліста. Чужая моўная стыхія, вядома ж, замінае, але... Нават ангелец у сваёй ангельскамоўнай стыхіі таксама замкнёны, у яго свая прастора, свая творчая лябараторыя, ён перабірае свае гукі, сугуччы, моўныя адценіні. І дай Бог, каб ён пад грамадzkі транспарт пры гэтым ня трапіў. Моўная стыхія праходзіць паўз вушы на ўзроўні шуму, зь якога калі-нікалі ўдаецца выцягнуць пэрлінку. Навакольны шум паэту глубока па барабане. Ён можа быць для тэмпэрамэнтнага паэта добрым вонкавым раздражняльнікам.

**М. С.:** Я так разумею, гэта такі сучасны сынонім натхнен'ня...

**А. Х.:** Так-так. Дарэчы, рэкамэндую ўсім беларусам халерычнага тэмпэрамэнту зранку глядзець па БТ навіны, сэлектарныя нарады з галоўным дзеячам, які іх праводзіць. Калі ў вас апускаюцца рукі, калі вы ня ведаце, што рабіць далей, калі ўзынікае адчуваньне стомы і марнасьці – паглядзіце на пэрсанажы, паглядзіце на навакольны абсурд. Глядзіш і зьявіцца дадатковая матывація што-небудзь зрабіць, каб зубы паказаць. Ва ўсьмешцы.

**М. С.:** Дзіўна, але сέньня ў сівеце зьявілася мода на мёртвия мовы. Скажам, папулярныя літаратурныя творы перакладаюцца на старажытна-грэцкую. Другі прыклад: існуе рух інваліністай (у яго, дарэчы, уваходзіць наш Уладзімер Шатон, перакладчык «Песьні пра зубра»), які мае за мэтu

ператварыць лаціну ў міжнародную мову. Як бы ты схарактарызаў гэтую зъяву?

**А. Х.:** Мне ў гэтым бачыцца спроба стварыць сваю субкультуру і існаваць у ёй. Нешта падобнае мы назіралі ў 1960-я, 1970-я, 1980-я гады, калі людзі зьбіralіся ў клубы бардаўскай песні, сядзелі каля вогнішча да гітарах. У сівеце, дзе кожныя некалькі дзён памірае адна мова, ня можа ня радаўцаць адваротны працэс, калі да моваў вяртаюцца.

**М. С.:** Ці ня робіцца больш аптымістычнай у сувязі з гэтым будучыня мовы беларускай?

**А. Х.:** Беларуская мова яшчэ досьць жыццяздольная, і ўсе чуткі пра яе съмерць, як той казаў, занадта перабольшаныя.

**М. С.:** Твае вершы нашпігаваныя відавочнымі і прыхаванымі цытатамі. У сувязі з гэтым раскажу гісторыю. Адзін крытык знайшоў у аднаго беларускага паэта верш, які пачынаўся радком: «Маўчаць труніцы, муміі і косьці...». Ён і напісаў у рэцэнзіі, што гэта радок Івана Буніна. Паэт расцеражываўся, ды так, што неўзабаве сышоў у манастыр. У цябе няма адчуваньня, што за пазычанае трэба ну... хоць бы дзякаваць, а ўнізе пісаць такім маленечкім літаркамі: гэты радок належыць, прыкладам, Максіму Багдановічу?

**А. Х.:** Няма ў мяне такога адчуваньня. Наадварот, ёсьць адчуваньне, што карыстаныне чужым словам мяне пад манастыр не падвядзе. Чаму я не бяру пазычанае ў другіх у дзвукоўсце? Ды таму, што я ня страціў вялікай павагі да свайго чытача, ня страціў адчуваньня, што мы можам зь ім размаўляць на роўных. Я могу загадваць яму загадкі, і ён здольны іх паспяхова разгадваць. Я пратапаноўваю гульню, якая цікавая абодвум бакам. Я мог бы зрабіць, як гарадзенец Юрась Пациопа, якога я, зрэшты, дужа шаную. Ён напісаў санэтны цэнтон: 14 радкоў, і кожны радок пазычаны ў нейкага паэта. Юрась, відаць, вырашыў не трапляць пад манастыр – кожны

радок узяў у двукосьце, а ўнізе дадаў сьпісачак аўтараў: гэты радок – Гаруна, гэты – Багдановіча, гэты – Арсеньевай... Аднак падобны прыём не для мяне. Постмадэрністы Ўмбэрта Эка, Міларад Павіч ды іншыя шмат пісалі пра этычнасць і неэтычнасць цытавання, маральнасць і немаральнасць карыстання чужымі тэкстамі. І да чаго прыйшлі? Калі мы чытаєм у «Імені ружы» моцную эратычную сцэну паміж манахам і сярэднявечнай куртызанкай, то выяўляецца, што ўся гэтая сцэна сатканая зь мікрацытатаў зь сярэднявечнага пісьменства – ад тэалёгіі да самай нізкай літаратуры. І ніводнага слова самога Ўмбэрта Эка ў ёй няма! Пісьменык абсалютна шчыры са сваімі чытачамі, ён усімі сродкамі, так бы мовіць, расстаўляе «смайлікі», па-камп'утарнаму кажучы, – зъвярніце ўвагу: гэта літаратурны прыём. Я ня стаўлю двукосьцю, але раблю ўсё магчымае, каб чужое ў маіх вершах чытачамі адразу пазнавалася.

**М. С.:** Прадэмансटрuiй, як можна чужымі словамі выказваць свае думкі.

**А. Х.:** Прачытаю некалькі твораў з будучай кнігі «Дурка беларуская». Першы – такі мікрабаевічок: «Зайшоў і – рукі дагары, / усе навокал уцякаюць. / Съм яеца Тэрмінатар-3: / “Што я мужык, усе тут знаююць!”. Пастаральнае: «На маючи больш сябрывак, / у веку пэнсіянера / завёў сабе дзъвюх каровак / і кліча: “Зорка, Вэнэрал!”. Ну і нарэшце, эпічнае: «Ах, нумар ейнае мабілы!.. / Забыць цябе ня маю сілы».

**М. С.:** А я назаву тваіх суаўтараў: Янка Купала, Максім Багдановіч, Якуб Колас. Ты часам парадыруеш творы, зь якіх ніхто да цябе не іранізаваў. Багушэвіч, Каліноўскі, Купала ў нашым літаратуразнаўстве – як святыя каровы ў Індый. Да якой пары, прызнайся, будзеш «апаганіваць святыні»?

**А. Х.:** Як паказвае практика, наяўнасць святых

кароваў шкодзіць жывёлагадоўлі... Я вельмі люблю беларускую літаратуру і лічу, што ўсе добрыя радкі, добрыя слоганы ў ёй ужо ёсьць. Застаецца малое: памяняць іх месцамі, расставіць у патрэбным парамдку. І я гэтым займаюся, як гэта адчуваю сам, стараючыся паглядзець на ўсё вачыма сучаснага чалавека. Барані Божа, я не кажу, што творчасць таго ці іншана паэта памірае, а я займаюся рэанімацыяй! Проста можна сказаць, што я пашыраю адрасную аўдыторыю гэтай паэзіі.

**М. С.:** Пад твае цытаты захацелася і мне цытаваньнем заняцца. «Андрэй Хадановіч відавочна ня стане зашываць сабе рота, бо іначай ён ня зможа ёсьці», – напісала газета беларускіх анархістаў «Навінкі». Якія ж магчымасці застаюцца паэту для грамадзянскага пратэсту?

**А. Х.:** Дай Бог здароўя беларускім анархістам з «Навінак»! Мне здаецца, яны слушна праніклі ў маю эстэтыку. Безумоўна, актуальная рэаліі праста правакуюць паэта на пратэст, і не пратэставаць абсалютна немагчыма. Разам з тым гэты пратэст, як на мяне, не павінен мець нічога супольнага з нашай папярэдняй «змагарнай», «барыкаднай» літаратурай! Я супраць яе. Найлепшае, што можа зрабіць сучасны паэт, – гэта ўцягнуць у арбіту беларушчыны новых і новых, раней выключна расейскамоўных інтэлектуалаў, даўши ім зразумець, што беларускамоўны культурны прадукт – гэта зусім ня тое, чым яны раней грэбавалі дзякуючы школе. А такога ўцягвання не адбудзеца без канкрэтных мастацкіх падзеяў, без канкрэтных эфектных паэтычных акцыяў, без канкрэтнага паспяховага «хаджэння ў народ»!

**М. С.:** Я ведаю, што ты часта бываеш ва Ўкраіне, дзе цябе шмат перакладаюць, выдалі тваю кнігу па-ўкраінску. Некаторыя твае вершы, як, прыкладам, «Прадмова да кнігі Юдыф», праста непарыўныя зь беларускім кантэкстам. Ці не абцяжарвае гэтая акалічнасць контакт з украінскімі чытачамі?

**A. X.**: Калі ў 2002 годзе ў Кіеве выйшла майкніга «Лісты з-пад коўдры», я праехаўся з выступамі па трох гарадах – Івана-Франкоўску, Львове і Кіеве. Адсоткаў дваццаць ад надрукаванага накладу (1000 асобнікаў) раскупіліся на сустрэчах, усе жава шыгтаваліся па аўтограф. Так што аўтар меў усе шанцы захварэць на манію велічы. Кантакту з публікай згаданая табой акаличнасць не замінала, але, ведаю, страшна абцяжарыла працу перакладчыкаў. Месцамі мае тэксты практична неперакладальныя. Эстэтыка постмадэрну бярэ сваю даніну – і часам мой верш мантуюца з тэкстаў папярэднікаў, як дом з цаглінок. І гэтыя цытаты не заўсёды зразумелыя ўкраінцам – як у той самай «Прадмове да кнігі Юдыф»: яе чытач мусіць ведаць творчасць Францішка Скарыны. Але Беларусь і Украіна культурна блізкія. Шмат якія нашы рэаліі ўкраінцам ня трэба тлумачыць. На кожную нашу трасянку яны маюць свой украінскі суржык. Адзін з майх перакладчыкаў, выдатны паэт і празаік Юрый Андруховіч, калі пісаў прадмову да майх «Лістоў...», гуляўся: ва Украіне ёсьць прэзыдэнт з замашкамі дыктатора, са сваімі арламі баявымі, якія разганяюць дэмманстрацыі, і ў Беларусі ёсьць адпаведны тып, якому украінцы маглі б яшчэ і «пазайздросціць». І арлы баявыя ў нас ёсьць, Андруховіч іх «эскадронамі съмерці» называе і, мабыць, ня вельмі перабольшвае. Але ёсьць і станоўчая блізкасць. На кожнае наша багушэвіцкае «каб ня ўмёрлі» украінцы маюць сваё «ще не вмерла». Таму «щоб не вмерлі» па-украінску гучала пераконліва і абурнтувана.

**M. C.**: Памятаю, згаданы ўжо Юрый Андруховіч дзесяці дзяяліўся ўражаньнямі ад сваёй пабыўкі ў Менску ўлетку 2000 году. Ён стаў съведкам, як на съяце, прысвяченым Янку Купалу, амонаўцы зломвалі людзям рукі і адбіralі бела-чырвона-белыя сцягі. Спачатку Андруховіч зрабіў выснову, што ў Беларусі зусім трохі горш, чым ва Украіне. Але

потым удакладніў, што ў Беларусі зусім трохі горш, калі парапаунаць з украінскай сітуацыяй. Цікава пачуць аналягічны парапаунанын ад беларуса.

**A. X.**: Розыніца паміж Беларусью і Украінай залежыць ад таго, якія рэгіёны парапауноўваць. Мы ня маём такога рэзкага падзелу на ўсход, захад і цэнтар, які існуе ва Украіне. Хоць і кажуць у нас, што Гомельшчына і Гарадзеншчына – гэта дзівэ розныя плянэты, дзе людзі жывуць па-рознаму, маюць розныя звычкі і па-рознаму галасуюць на выбарах. Ва Украіне гэтая розыніца нашмат болей відавочная. Мае контакты з Украінай пачыналіся з Харкава, з харкаўскага пээтичнага фэстывалю «Пазэзія № 1». Я хадзіў па Харкаве і зьдзіўляўся, наколькі ён яшчэ больш зрусліфікаваны, чым Менск! У Харкава яшчэ больш сталічных амбіцыяў: ён жа калісьці прэтэндаваў на ролю ўкраінскай сталіцы. Якім цацачна-ўтульным ракако выглядае наш сталічны ампір у парапаунанын з харкаўскім! Абсалютна іншае ўражанье ў мяне ад Галіччыны, ад Заходній Украіны. Я ў Львове ледзьве на расплакаўся, пачуўши ўкраінскую мову ад бамжоў, скінхэдаў, скэйт-бардистаў. Ну, калі ўжо і яны гавораць па-украінску, значыць, «вернай дарогай ідзяце, таварышы».

**M. C.**: Ты ўкраінскія месцы згадаў. А вось пад некаторымі тваймі вершамі пазначана – «Сьвінск Беларускі». Што гэта за горад?

**A. X.**: Гэта віртуальны горад. У мяне быў Сьвенск Вялікалітоўскі, гэта ўкраінцы перайначылі. Гэтая забаўная геаграфія поруч з забаўнай храналёгіяй сустракаецца ў лістах майх герояў Івана Жахлівага і Надзеі Крупскай. Яны думаюць пра Беларусь і з розных часоў і местаў шлюць адно аднаму лісты. Каб яны апынуліся ў адным пэўным часе, я прыдумаў для іх спэцыяльны каляндар. Там ёсьць месяцы: глістапад, дзе адбываюцца глістападаўскія святы, чэргень, крэсавік, стравень і г. д. Перакладчык Максім Стрыха доўга чухаў патыліцу, сутыкнуўшыся

зь месяцам зэкавік. Ну, няма ў іх сакавіка, ёсьць «березень». У выніку атрымалася «кадэберезень»... А Сьвінск Беларускі і Сьвенск Вялікалітоўскі – гэта з таго самага геапалітычнага рэгіёну. Сьвінск – ён умоўны, але ён пазнаецца. Гэта Мінск, ці Менск, у сваіх самых непрывабных праявах, якія мяне раздражняюць і не даюць пачуванца ў гэтым Сьвінску да канца ўтульна.

**М. С.:** Нядайна ты вярнуўся зь Літвы, дзе прадстаўляў Беларусь на паэтычным фэстывалі. Ці ўдалося прыўзяць прэстыж беларускай літаратуры ў вачах замежнікаў?

**А. Х.:** «Паэтычная восень у Друскеніках» – міжнародны, вельмі прэстыжны ў саміх літоўцаў фэстываль. Часткова ён адбываецца ў Друскеніках, а часткова – у самой Вільні. Чытаць там даводзілася штодня і ў Друскеніках, і ў Вільні – у гарадзкой ратушы, у артыстычных кавярнях у суправаджэнні джазавых музыкаў. Яскравым відовішчам было шоў агню (а фэстываль прысьвячаўся адной з чатырох стыхіяў – агню) на возеры ў Друскеніках. Уяві сабе ноч, невялікі пароходзік на сярэдзіне возера, аздоблены паходнямі. На пароходзіку некалькі паэтаў, а на беразе шмат публікі. Мне хапіла розуму залезыці на самую высокую крапку таго карабліка і голасна закрычаць у мікрофон па-беларуску: «Людзі добрыя! Я вам прачытаю санэт пра тых, хто ўмей спыняць сонца!» І прачытаў свой санэт пра караля Карла Вялікага, які сваім загадам спыніў у небе сонца, каб перамагчы ў бітве. Тое самае, як мы ведаем зь Бібліі, рабіў Ісус Навін. Пасля выступу да мяне падышоў амэрыканскі паэт Крэйг Чуры, выцягнуў з кішэні прыгожую асадку і працягнуў мне, кажучы па-ангельску: «У нас, паэтаў, няма іншай зброі. Вазьмі, братка, і я веру, што ты будзеш стараца зваліць існуючы ў Беларусі палітычны рэжым. Абавязкова скарыстай гэтую зброю».



*Аляксандар Фядута –*  
палітоляг, філёлаг. Выпускнік філфаку Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Я. Купалы. Настаўнічай у 1991–1994 гадах займаў пасаду першага сакратара ЦК ЛКСМ (СМБ). Пазней працаваў начальнікам управы грамадзка-палітычнай інфармацыі Адміністрацыі презыдэнта, у 1995-м сышоў у незалежную журналістыку. Аўтар кніг «Лукашэнко: политическая биография», «Паэтычны аглядальнік» ды інш. Нарадзіўся ў 1964 годзе ў Горадні. Жыве ў Менску.

## Аляксандар Фядута: «Лукашэнка – не выпадковы прэзыдэнт»

17 траўня 2005 году

*Пра Аляксандра Лукашэнку напісана некалькі кніг у розных жанрах – ад іканаграфіі да памфлету. Выданьняў пяць вытрымаў ягоны цытатнік, складзены палітолягам Уладзімерам Падголам. Выйшаў зборнік літаратурных твораў, прысьвеченых першаму прэзыдэнту Беларусі. Уё гэта съведчыць пра незынікомую цікавасць грамадства да асобы Лукашэнкі. Зь іншага боку, ад падобнай літаратуры чытач заўсёды чакае праўдзівых фактаў, хай сабе і творча асэнсаваных у мастацкім творы. Трэба прызнаць, што гэткаму падвіду *homo sapiens*, як палітыкі, найбольш адпавядзе жанр мэмуарна-біяграфічны. Палітык без прыжыццёвой біяграфіі выглядае несур'ёзна. Таму і ня дзіўна, што нядайна ў адным з маскоўскіх выдавецтваў 10-тысячным накладам выйшла ў съвет кніга Аляксандра Фядуты «Лукашенко: политический портрет».*

**Міхась Скобла:** Аляксандар, чым вашая кніга адрозніваеца ад літаратуры падобнага кшталту: ад «Звычайнага прэзыдэнта» Святланы Калінкінай і Паўла Шарамета ці ад «Шклойскіх жарсыцяў» Вольгі Паўлавай?

**Аляксандар Фядута:** Я паспрабаваў асэнсаваць, чым зьяўляеца Аляксандар Лукашэнка ў нашым жыцьці, у жыцьці нашай краіны. Зразумець, чаму ён прыйшоў да ўлады, чаму ён аказаўся здольным утрымліваць уладу вось ужо больш за дзесяць гадоў. Калі гаварыць пра тыя кнігі, якія вы назвалі, то першай спробай больш-менш сур'ёзнага даследаванья Лукашэнкі была кніга Вольгі Паўлавай. Гэта значны мэмуарны твор, на які будуць спасылацца

ўсе, хто займаецца Лукашэнкам. У ёй шмат што тлумачыцца пра нашага агульнага героя. Кніга Святланы Калінкінай і Паўла Шарамета – гэта памфлет. Таму што толькі ў памфлеце можна было назваць Лукашэнку «выпадковым прэзыдэнтам». Лукашэнка – чалавек невыпадковы на прэзыдэнцкай пасадзе. І зусім невыпадкова ён прыйшоў да ўлады менавіта ў Беларусі, найбольш савецкай рэспубліцы былога СССР. Гэто, што адбываецца з намі, – гэта ня выпадак, гэта заканамернасць. І ў гэтым вінаватыя ўсе мы, у тым ліку і аўтар гэтай кнігі – адзін са съведкаў і суўдзельнікаў падзеяў апошняга часу. І пакуль беларускія палітыкі, інтэлігенцыя ня здолеюць зразумець, што Лукашэнка – заканамернасць, а ня выпадак, да той пары яны будуць прайграваць. І я пісаў сваю кнігу менавіта дзеля таго, каб мы ўсе гэта асэнсавалі. Мне было цяжка пісаць, але пакуль я пісаў, яшчэ больш пераканаўся ў невыпадковасці Лукашэнкі.

**М. С.:** Як на маё гледзішча, каштоўнасць вашай кнігі яшчэ і ў тым, што яна дакументальная, заснаваная на ўспамінах канкрэтных людзей. І ўспаміны гэтых могуць калісці спатрэбіца ў судзе, на якім будуць судзіць вінаватых, напрыклад, за зьбіцьцё дэпутатаў Вярхоўнага Савету ў красавіку 1995 году. Вы сабралі беззліч і других съведчаньняў. Але мяне заўсёды бінтэжаць дыялагі ў мэмуарах. Бо немагчыма дакладна прыгадаць празь дзесяць гадоў, што і ў якой пасьлядоўнасці сказаў той ці іншы чалавек. І ў выпадку з вашай кнігай сёй-той можа закінуць: ды мала чаго Фядута мог панапісваць!

**А. Ф.:** Усе магнітафонныя стужкі са словамі маіх суразмоўцаў існуюць. Сказаное імі трошкі адредагаванае, але сэнс пакінуты бязь зьменаў. Я ўпэўнены, што ніводзін з маіх суразмоўцаў ня звернецца ў суд з-за того, што я нешта пераблытаў альбо нешта прыдумаў... Кожны чалавек мае права на памылку і на асэнсаванье гэтай памылкі. Аднак мне менш

за ёсё хацелася б, каб мая кніга выступала ў якасьці рэчавага доказу ў судзе. Таму што ёсе ўдзельнікі і съведкі зьбіцьца дэпутатаў у красавіку 1995 году вельмі цяжка да гэтай пары перажываюць тое, што адбылося. Зразумейце, калі глядзіш у очы генэрала Валерыя Кеза, які прыгадвае тыя падзеі, і бачыш у яго вачах сълёзы, то разумееш, што ён усьведамляе ёсё, да чаго ён спрычыніўся.

**М. С.:** Удакладнім, што намесьнік старшыні КДБ Кез у туую ноч камандаваў спэцгрупай «Альфа».

**А. Ф.:** Так, і ён быў там, у парлямэнцкай залі. І яго сълёзы – на адной шалі вагаў, а на другой – сълёзы дэпутата Валянціна Голубева, які мне расказваў, як іх білі. І яго сълёзы гучыць на стужцы. І я разумею: і таму чалавеку, якога білі, і таму, які прысутнічаў і, магчыма, аддаваў загады на зьбіцьцё, – ім сёньня абодвум аднолькава цяжка. І гэта таксама трэба зразумець... Падкрэслью, мая кніга – ня заклік да помсты, яна заклік да разуменяня. Перш за ёсё мы павінны зразумець, што адбылося ў нашай краіне. Калі зразумеем, то я спадзяюся, што ніхто ня будзе патрабаваць ад будучай улады люстрацыі, перасьледу ўсіх, хто працаваў у ранейшай уладзе. Таму што гэта ня мае сэнсу. Мы ёсе вінаватыя ў тым, што адываеца. Усе. У кожнага з нас свая мера гэтай віны. Але яна ёсьць! Нават у тых, хто ніводнага дня ня быў ва ўладзе. Нават у тых, хто лічыў сябе апазыцыяй. Яны ж таксама працавалі над Канстытуцыяй, якая прывяла Лукашэнку да ўлады. Яны зрабілі так, што ўся грамадзкая апазыцыя з'явілася толькі да парлямэнцкай працы. Так што і апазыцыя нясе сваю долю віны.

**М. С.:** Былы кіраўнік прэзыдэнцкай адміністрацыі Леанід Сініцын папракнуў вас, аўтара, за тое, што вы мала паказалі «ролю каманды», якая зрабіла прэзыдэнта. Адчуваеца, што чалавек ганарыцца і камандай, і сабой, стваральнікам тae каманды. Вы таксама ў кнізе ня вельмі перажываеце, што былі

актывістам выбарчага штабу Лукашэнкі, хоць вынік тae штабной дзейнасці агульнавядомы.

**А. Ф.:** Я лічу, што ў кнізе роля каманды паказаная дастаткова, каб нам было чым ганарыцца і каб нам было сорамна. Вы ведаеце: Лукашэнка прыйшоў да ўлады з апазыцыі. Улада мела свайго кандыдата – Вячаслава Кебіча. І тое, што апазыцыйны кандыдат здолеў перамагчы, робіць гонар любой камандзе.

**М. С.:** Вы маглі так ганарыцца да 1995 году, але ж ня сёньня.

**А. Ф.:** Нагадаю, што я – адзіны з каманды чалавек, які пакаяўся яшчэ ў 1996 годзе. За месяц да рэфэрэндуму, 18 кастрычніка, выйшла «Народная воля» з майм артыкулам «Памылка», дзе я расказаў, што было, як было, і дзе я прызнаў сваю віну за тое, што адбылося. Неўзабаве пасля таго на вуліцы я сустрэў разумнага і паважанага мною чалавека – Генадзя Мікалаевіча Бураўкіна. І ён мне сказаў: «Саша, чаму ты ўвесь час пішаш так, нібы просіш прабачэння? Ты яго ўжо папрасіў. Хай іншыя знойдуць у сабе мужнасць зрабіць тое самае». Але я так і не пабачыў ніводнага чалавека, які выбачыўся перад народам за свой уклад у перамогу Лукашэнкі. Мала таго, я памятаю 1994 год. Я памятаю туую ноч, калі падлічвалі лічбы. І я добра памятаю, што нават у Менску за яго прагаласавала большасць дарослага насельніцтва. І калі сёньня ў мяне на вуліцы людзі пытаюць, а хто ж за яго прагаласаваў, я кажу: вы! Бо я памятаю, як тады людзі глядзелі адзін на аднаго і ганарыліся: мы выбрали! Нешта я сёньня ня бачу гэтых менчукоў. Нешта ніхто, хто галасаваў за Лукашэнку на выбарах і рэфэрэндумах, не прызнаеца, што так, я галасаваў, але я зразумеў сваю памылку... Дык я сваю памылку зразумеў яшчэ ўзімку 1995 году, калі пайшоў у адстаўку. А колькі людзей яшчэ засталося працаваць ва ўладзе, ужо белыя плямы ў газетах былі, дэпутатаў зьбілі, ужо было зразумела, што дэмакратыі ня будзе. А цяпер вінаватая толькі

каманда?! А тыя, хто цягам двух гадоў байкатаўаў мясцовыя і парламэнцкія выбары, не нясуць адказнасці? Калі ў 2001 годзе пасъля выбараў мяне спаткаў адзін зь лідэраў БНФ і сказаў: «Вы навязалі Лукашэнку беларускаму народу!», я не пагадзіўся: «За 1994 год я адказваю, а за 2001-ы адказваеце вы! Вы зрабілі ўсё дзеля таго, каб ён застаўся!»

**М. С.:** Вы цэлы год працавалі поплеч з Лукашэнкам і, пэўна ж, лепш ведаеце звычкі свайго колішняга шэфа. Але мяне зьдзівіла вашае сцьверджанье, быццам ягонае вядомае выказванье пра Гітлера – не няўдалы экспромт, а «съвядомы зандаж грамадзкай думкі». Вы лічыце, што ў Беларусі такі зандаж можа прыносіць палітычныя дывідэнды?

**А. Ф.:** Мяркую, Лукашэнка лічыў і лічыць, што зрабіць моцную дзяржаву можна толькі выкарыстоўваючы сілавы рэсурс. Гэта калі тваё слова выконваецца абавязкова, калі ўсе без выключэння законы задавальняюць цябе як кірауніка, калі ты не абраны прэзыдэнт, а правадыр, фюрэр... Адзін з супрацоўнікаў кансалтынгавай фірмы Эйдзіна (на жаль, ён ужо не жыве) расказваў мне, як іх у Адміністрацыі прэзыдэнта папрасілі напісаць праграму новай дзяржаўнай ідэалёгіі. Яны ў фірме паглядзелі гэтак званую ўводную – тое, што прапаноўвалі дзяржава. І зразумелі, што справа ідзе пра тое, што ўжо напісана, пра ідэалёгію нацыяналсацыялізму. Нацыянал-сацыялізму, дзе галоўным зьяўляецца сацыялізм, а пад нацыянальным складнікам маецца на ўвазе складнік дзяржаўны. Я займаюся гісторыяй грамадзкай думкі і літаратуры Рәсей першай паловы XIX стагодзьдзя, і я павінен сказаць, што задуманая ідэалёгія адпавядала клясычнай увараўскай фармулёўцы: праваслаё, самадзяржаўе, народнасць. І калі ў фірме Эйдзіна гэта зразумелі і я пра гэта даведаўся, для мяне стала зразумела: развагі Лукашэнкі пра Гітлера – невыпадковая агаворка. Проста, каб ён быў больш

адукаваным, ён сапраўды абышоўся б бяз Гітлера. Ён сказаў бы: ня ўсё дрэннае было звязанае з Бісмаркам. Бісмарк таксама жалезам, полыменем і крывёю зрабіў моцную германскую імперыю. Тоэ, што тая імперыя была прыгодная толькі для вайны, што яна потым і развязала Першую сусветную вайну, забылася б. А гаварылася б так: жорсткая ўлада зрабіла моцную дзяржаву. Ну, Лукашэнка і насамрэч думае, што толькі жорсткая ўлада можа зрабіць так, што народу будзе хораша.

**М. С.:** Шмат гаворыцца пра алягічнасць учынкаў Лукашэнкі. Самы сьвежы прыклад – перайменаваныя праспэкту Машэрава. Ён жа так стараўся быць палітычным нашчадкам Машэрава, ведае, наколькі Машэраў папулярны ў народзе. І раптам гэтак зьняважыць ягоную памяць.

**А. Ф.:** Ён не зьняважыў памяць Машэрава. Тоэ, што Лукашэнка вырабляе з тапаграфіяй Менску, ідзе толькі ў адным кірунку: ён зьмяняе палітычны ляндшафт, які існаваў да яго, у 1991–1994 гадах. Папершае, Лукашэнка добра памятае, што адбывалася на плошчы Незалежнасці ў сакавіку – красавіку 1991 году. І таму на плошчы Незалежнасці ў нас цяпер будзе нейкі падземны кірмаш, а галоўнай будзе тая плошча, якая калісьці наслала імя Сталіна. Заўважце: праспект Машэрава ня зьнік цалкам, ён будзе там, дзе дазволіць Лукашэнку! Зразумейце: вельмі цяжка кожны дзень ездзіць на працу па праспэкце, які носіць імя чалавека, зь якім цябе параўноўваюць, Лукашэнка вельмі ня любіць гэтага парыўнаньня... Памятаеце, калісьці Вольга Іпатава на сустрэчы прэзыдэнта зь беларускай інтэлігенцыяй прыгадала імя Машэрава. І Лукашэнка амаль крычаў на яе! Не таму, што яна пісьменніца, не таму, што гаварыла па-беларуску. А таму, што яна прыпомніла Машэрава. А ўжо было вядома, што дачка Машэрава знаходзілася ў больш-менш мяккай апазыцыі да дзейнай улады. Лукашэнка ня

здолеў выкарыстаць імя Машэрава ў сваіх мэтах, знайшоўся іншы чалавек. Памятаце выбары 2001 году? Рост рэйтынгу Натальлі Машэравай? Я так і пішу ў сваёй кнізе: «Пяцроўна ішла як танк». Яна і сапраўды ішла як танк. І што б там ні казалі пра яе, у той час яна магла перамагчы ўсіх, таму што за ёю стаяў яе бацька! Народ паміж жахлівым і літасьцівым царом, зразумела, выбірае літасьцівага. А Машэраў быў менавіта літасьцівым царом. Параўнаныне з Машэравым Лукашэнка прайграе заўжды. З Машэравым немагчыма парабоўвацца. У Машэрава былі дзіўне зоркі – Героя Саюзу і Героя Працы. І народ добра ведаў, што абедзів зоркі былі ім цалкам заслужаныя.

**М. С.:** У сваёй кнізе вы дзе-нідзе як бы любуеця сваім героем. Напрыклад, калі апісваеце, як у Нагана, на Алімпіядзе, ён праходзіць праз здрэнцьвелую ад страху японскую ахову «як нож праз масла». Гэта камплімент. На прэмію «За духоўнае адраджэнне» разылічваеце?

**А. Ф.:** У кнізе шмат іншых, непрыемных для майго героя, момантаў. А што датычыць таго, ці не любуюся я ім... Ведаеце, кожны аўтар любуецца сваімі героямі, прычым як станоўчымі, так і адмоўнымі. Калі ты не знаходзіш у сваім герою пэўнай моцы, навошта пісаць пра яго кнігу? Пра выпадковага презыдэнта чалавек, які сябе паважае, кнігі пісаць ня будзе. Лукашэнка – постаць гістарычная, гэта першы ўсенародна абранны кіраунік Беларусі, гэта моцны палітык. Калі б ён ня быў моцным палітыкам, ён ужо ня быў бы презыдэнтам. У адзін дзень зь ім абраўлі презыдэнта Рэспублікі Крым Юрыя Мяшкова – таксама папуліста, таксама дэмагога, таксама чалавека з народу. І дзе ён цяпер? Пра яго ўсе забыліся. А пра Лукашэнку ведае амаль уесь свет.

**М. С.:** Вашы шанцы на прэмію растуць... Вы слушна сказали пра адносіны аўтара да сваіх адмоў-

ных герояў. Памятаю, мяне зьдзівіла, як Віктор Гюго ў рамане «Сабор Парыскай Божай Маці» любуецца Квазімода.

**А. Ф.:** Ня толькі Квазімода, але і Клёдам Фралё таксама. А прыгадайце, як выпісвае сваіх адмоўных герояў Уладзімер Каараткевіч! Ён любіў іх таксама, як і станоўчых. І тое, што свой раман «Хрыстос прыязмліўся ў Гародні» ён называў эвангельлем ад Юды, таксама невыпадкова. У съядомасці кожнага чалавека, выхаванага на хрысціянскіх каштоўнасцях, Юда – гэта цалкам адмоўны персанаж. А вось і ня цалкам. Юда – складаны персанаж. І Лукашэнка – вельмі складаны персанаж. Вы кажаце, што я ім любуюся. Прабачце, а чаго я не сказаў з таго, што можна паставіць яму ў віну? Ці схаваў я ад чытача хоць што-небудзь? Не. А калі я нічога з адмоўнага не схаваў, то чаму я павінен хаваць тое, што зьяўляецца яго моцным бокам?

**М. С.:** У сваёй кнізе вы згадваеце, як падаравалі Лукашэнку сваю кнігу пра Пушкіна. А ён увогуле нешта чытае, апрача дакладных записак і «вершаў» Васіля Быкава?

**А. Ф.:** Напэўна, нешта чытае. Я дакладна ведаю, што ён чытаў Івана Шамякіна. Ня думаю, што пабеларуску, хутчэй за ўсё, у перакладзе на расейскую мову. І тое, што ён з павагай адносіўся да Шамякіна, гэта я таксама ведаю.

**М. С.:** З такай павагай, што не адказаў на чатыры лісты народнага пісьменьніка.

**А. Ф.:** Што не адказаў – дрэнна. На лісты трэба адказваць. Магчыма, стаўленыне Лукашэнкі да Шамякіна з часам зъмянілася, і ранейшай павагі ная стала.

**М. С.:** Наклад вашай кнігі – 10 тысяч асобнікаў. Якая частка накладу трапіць у Беларусь?

**А. Ф.:** Ня ведаю, гэта справа выдавецтва. Але многія людзі пытаюцца пра кнігу, ім, як і мне, таксама хочацца асэнсаваць: што з намі адбылося.

Бо часта нашыя незалежныя выданыні толькі канстатуюць факт: у нашай краіне дрэнна, але не тлумачаць сапраўдных прычынаў. Я паспрабаваў растлумачыць.

**М. С.:** А ці выйдзе вашая кніга па-беларуску?

**А. Ф.:** А каму яна патрэбная па-беларуску? Калі ў кагосьці ёсьць грошы на выданыне, на перакладчыка, хай лепш выдасьць па-беларуску «Дон Кіхота» Сэрвантэса. Гэта будзе зъявай нацыянальнай культуры. Ёсьць яшчэ сто кніг, якія неабходна перакласці на беларускую мову. А маю кнігу людзі прачытаюць і па-расейску.

**М. С.:** Хачу вас пачешыць: Якуб Лапатка, які живе ў Фінляндыі, пераклаў «Дон Кіхота». Цяпер справа за выдаўцамі... Вы, Аляксандар, займаецеся пушкіністыкай. Адкажыце на пушкінскае пытаньне: «Навошта людзям кліч свабоды?».

**А. Ф.:** Кліч свабоды людзям патрэбны заўжды. Калі няма свабоды, няма чым дыхаць. Памятаце, Блок у сваёй пушкінскай прамове сказаў: «Пушкіна забіла ня куля Данцэса, яго забіла адсутнасць паветра». Мая кніга прыйдзеца недаспадобы па абодва бакі барыкадаў. Таму што па абодва бакі барыкадаў даводзіцца сёньня чуць падказкі: як пісаць, пра што пісаць і пра што думаць. І я разумею, наколькі меў рацыю Гаўрыла Дзяржавін, які пісаў: «Спайлі птушку галасісту – пішчыць, бядняжка, замест сьвісту. А ёй крычаць – съпявай, съпявай». Птушка, якой здушылі глотку, съпяваша ня здольная. Пушкіна забіла адсутнасць паветра. А што, Янку Купалу забіла не адсутнасць паветра? Нядаўна мы з вамі былі на грамадзянскай паніхідзе па Анатолю Сысу ў сталічным Доме літаратаў. Што, яго забіла не адсутнасць паветра? Калі няма свабоды – няма чым дыхаць.



*Павал Севярынец* –  
палітык, пісьменнік. Закончыў геафак БДУ. Працаваў журналістам, абіраўся намеснікам старшыні Партыі БНФ, старшынём Маладога Фронту. Цяпер – супстаршыня партыі Беларуская Хрысьціянская Дэмакратыя. За палітычную дзеянасць быў асуджаны да трох гадоў пазбаўлення волі (праз два гады амністованы). Аўтар кніг «Лісты зь лесу», «Брату», «Люблю Беларусь» ды інш. Нарадзіўся ў 1970 годзе ў Воршы. Жыве ў Менску.

## **Павал Севярынец: «На пытаньне пра нацыянальную ідэю ў мяне 200 адказаў»**

**29 траўня 2005 году**

*Беларусь – краіна падзелаў. На беларускай тэрыторыі адбываецца водападзел. У Беларусі здарыўся падзел шырокай плыні хрысьціянства на дзве канфесіі. Новая і найноўшая гісторыя прынесла беларускаму народу яшчэ два падзелы: паводле мовы і адносінаў да прэзыдэнта Аляксандра Лукашэнкі. Здаецца, што падзелы – наш кон, наша выпрабаваньне на трываласць. А што можа аб'яднаць беларусаў? Палітык і публіцыст Павал Севярынец прапанаваў свой варыянт беларускай нацыянальнай ідэі, галоўная формула якой: «Хрысьціянізация беларусаў і беларусізацыя хрысьціянаў». Прэзэнтацыя кнігі, дзе аўтар паспрабаваў адказаць на адно з самых актуальных беларускіх пытаньняў – што ёсьць нацыянальная ідэя, – адбылася паміж паседжаннямі ў Цэнтральным судзе Менску, дзе Паўла – ужо 42-і раз! – судзяць за апазыцыйную дзейнасць.*

**Міхась Скобла:** Павал, калі я чытаў вашую кнігу, то час ад часу прыгадваў самую галоўную кнігу ўсіх туркмэнаў – «Рухнаму» (дарэчы, выдадзеную і па-беларуску). У яе аснове Кур’ан, у вас – Біблія. А якія кнігі паслужылі для вас своеасаблівым узорам?

**Павал Севярынец:** У першую чаргу, безумоўна, узорам для мяне была Біблія. Калі ж гаварыць пра літаратуру мастацкую, то гэта «Зямля пад белымі крыламі» Ўладзімера Караткевіча. Плюс найлепшыя беларускія энцыклапэдыі, якія нават у савецкі час выдаваліся ў Беларусі. Кніга «Нацыянальная ідэя» напісаная не для расейцаў, не для ўкраінцаў, не для немцаў, а для беларусаў. Задача кнігі – абудзіць у беларусах тое пачуцьцё, якое дазволіць ім дзей-

нічаць так, як яны дзейнічалі ў свае лепшыя часы, напрыклад, у XVI ст. А тады Беларусь сапраўды ўздымала Ракею, натхняла Эўропу і істотным чынам уплывала на Захад. На мой погляд, беларуская нацыянальная адметнасць заключаецца ў хрысьціянскім мэсіянстве, якое праз пакуты, праз ахвяры ідзе да любові. Да той любові, якая дазваляе любіць ворага, выратоўваць іншых нават коштам свайго ўласнага жыцця, свайго дабрабыту. Вось такі лёс, такое наканаваньне ў Беларусі.

**М. С.:** Любіць ворага, ратаваць другіх... Можа, прыйшоў час Беларусі падбаць найперш пра сябе? Ці ня выдатковала Беларусь свой патэнцыял на іншых, нічога не пакінуўшы сябе?

**П. С.:** Тут я з вамі ня згодны. Таму што свае найлепшыя часы Беларусь перажывала якраз падчас хрысьціянскіх абуджэнняў. Нельга сказаць, што сёньняшняя Беларусь – краіна веруючая. Наш час нельга параўнаны з XII ст., з часам Эўфрасініі Полацкай, Кірылы Тураўскага ці Кліма Смаляціча. Нельга параўнаны з XVI ст. – часам Радзівілаў, Сымона Буднага, Мялеція Сматрыцкага. Наш час нават нельга параўнаны з тымі гадамі, калі Зянон Пазняк заклікаў суайчыннікаў «шукаць не каўбасы, а Бога». Цяпер усё значна больш прагматычна, духова прыземлена. Сёньняшняя Беларусь мае патрэбу ў закліку да пакаяння. Толькі праз пакаянне яна можа ісці да абуджэння, нацыянальнага адраджэння і ўсъведамлення свае місіі. З гэтага гледзішча, мая кніга – ня проста выклік агульна-принятым канцэпцыям нацыянальнай ідэі, гэта яшчэ і заклік да самой нацыі.

**М. С.:** Вы прыдумалі трапную формулу: «Беларуская форма – хрысьціянскі зъмест». Але і форма сама па сабе можа быць вылучна ваяйнічай. Вазьміце ножны – акрамя як для шаблі, яны больш ні для чаго непрыдатныя. Так і вы: пішаце пра хрысьціянскую міласэрнасць, і раптам гэткі пасаж: «Бе-

ларусь – найлепшы кірунак удару па Ракеі, сходу і пад дых. Мы – Божая зброя ў апошнім паходзе на Маскву». Проста нейкі новы крыжовы паход... Які вірутнік з-пад чорнай зоркі штурхануў вашае міра-любнае пяро, калі вы гэта пісалі?

**П. С.:** Мілітарысцкая лексыка ўласцівая ня толькі ваяёнічым тэкстам. У Бібліі можна прачытаць ваяёнічыя радкі. «Ня мір я вам прынёс, а меч, – кажа Ісус. – Апраніцесь ў браню праведнасьці, вазьміце шалом збавеняня і меч, які ёсьць Слова Божае». Усе гэтыя слова блізкія чалавечай съядомасьці. Іх выкарыстоўваю і я. Безумоўна, тут маецца на ўвазе духовая экспансія, а ня збройная.

**М. С.:** Сваё разуменне нацыянальнай ідэі вы разъмісяцілі ў своеасаблівой пэрыядычнou табліцу беларускіх зъяваў, фактаў, падзеяў. Іх роўна 200. Хімік Мендзялеў сваю табліцу прысыніў, а вы якім чынам правялі свой топ-рэйтынг беларушчыны?

**П. С.:** Будова кнігі сяміпавярховая, яе зъмест як бы падымаецца ад зямлі да неба, ад матэрыяльнага да духовага. Для сучаснай масавай съядомасьці – рэкламнай і кліпавай – ролю вырашальнай аргументацыі адыгрываюць агульнавядомыя, раскрученыя брэнды. Чым беларусы могуць ганарыцца перад усім съветам? Якой беларуская нацыя мусіць быць у ідэале? На гэтыя пытаньні ў мяне 200 адказаў – 200 фэноменаў, прыведзеных у кнізе. Кніга выбудоўвае ярапхію нацыянальнае ідэі. Ад зямлі, на якой грунтуецца Беларусь, ад гісторыі, што фармуе нацыянальны падмурак беларускасці, праз зъдзяйсьненыні нацыі ў гаспадарцы, культуры і спорце – да постацяў нацыянальных герояў, асобаў і найвышэйшай сферы сымбалічнага, рэлігійнага, звышнатуральнага – духовасці. Нацыянальная ідэя – 200 фэноменаў сусъветнага значэння. Якія гэта фэномены? Напрыклад, дзяржаваўтваральныя гарады – Полацак, Менск, падземныя воды, соль,

далей – БелАЗ, трактар «Беларус», Няміга, «Песьніary», «N.R.M.», «Наша Ніва», бела-чырвона-белы сцяг – усё гэта ключавыя паняткі беларушчыны. Ёсьць такі закон у біяхіміі, які цвердзіць: у кожным кавалку рэчыва адбываецца кристалізацыя паводле сваёй систэмы. Сфакусаваць Беларусь у кожным зь пералічаных фэноменаў і была задача кнігі. Скажу шчыра, было няпроста, працэс адбору працягваўся некалькі тыдняў, а потым пачалася карпатлівая праца над кожным з гэтых фэноменаў. Признаюся, свой сыпіс фэноменаў я карэктаваў з дапамогай аўтарытэтных людзей, спэцыялістаў у нейкай пэўнай галіне. Фэноменаў беларускасці нашмат больш, чым 200. І ў кнізе іх магло быць і 500, і 1000, але гэта значна запаволіла б працу. Але і 200 кавалачкаў мазаікі здольныя даць уяўленыне пра карціну.

**М. С.:** Пасылья прачытаныя вашай кнігі я зразумеў, чаму Беларусь ёсьць нязручнай для съвету. Вы пішаце: «Яна – гіганцкія могілкі, поле бою і поле болю, на якім усе павінны каяцца». А я нават прыкінуў каму дзе: расейцам – у Курапатах, немцам – у Хатыні, палікам – у Картуз-Бярозе, латышам – у Асьвеі, французам – на Бярэзіне, швэдам – пад Лясной... А людзі каяцца ня любяць. Вось яно, апраўданыне ізалацый Беларусі! Гэты аргумэнт, дарэчы, могуць выкарыстаць беларускія ўлады.

**П. С.:** Пакаяннне – адзін з самых галоўных паняткаў у систэме хрысьціянскага съветапогляду. Яно – першы крок на шляху да Бога, а першы крок, як вядома, самы цяжкі. А што да магчымай спробы ўладаў выкарыстаць маю вэрсію ў сваіх мэтах, то я сумняваюся, што праваслаўным атэістам нешта ў ёй можа спатрэбіцца... Мне здаецца, што вы маеце разыю, кажучы пра тое, што людзі каяцца ня любяць. І немцы, і паліакі, і расейцы быццам перажываюць амнэзію, калі згадваюць пра Беларусь. Яны гатовыя гаварыць пра Савецкі Саюз, Літву, Ракею, толькі

не пра Беларусь. Як чалавек, які ведае, дзе баліць, і стараецца не дакранацца да балючага месца. Тут трэба сур'ёзна, на мэнтальнym роўні прааналізаваць нацыянальны хакартар ня толькі беларусаў, але і нашых суседзяў.

**М. С.:** Варта згадаць прыклады дзяржаўнага пакаяньня. Нямеччына пакаялася за грахі нацызму. Ватыкан пакаяўся за грахі інквізыцыі. «Папа Рымскі просіць дараваньня, Папа ўкленчыў каля ўкрыжаваньня» – радкі Анатоля Вярцінскага. А перад кім і за што канкрэтна мусіць пакаяцца беларусы?

**П. С.:** Насамперш беларусы мусіць пакаяцца за тое, што яны выракліся Бога і Беларусі. На мой погляд, беларусы здрадзілі свайму Богу ў XVII–XVIII стст., што аўтаматычна пацягнула за сабой аслабленыне дзяржавы, яе распад, акупацыю і наступныя стагодзьдзі прыгнёту. Беларусы мусіць каяцца за тое, што яны стравілі беларускасць, са- масъвядомасцьць. Беларусы як народ мусіць вельмі моцна каяцца. Практична ўсе нашы народы-суседзі засталіся вернымі сваёй мове, сваёй зямлі, якую даў ім Бог. Беларусы, на жаль, тут далёка ня прыклад. Але мы ведаєм, што Бог дае найбольшыя выпрабаваныні тым, каго чакаюць найбольшыя дабраславенныні. Таму, я лічу, крыжовы шлях беларусаў вядзе да вялікае Беларусі, да Беларусі, якая пакаеца, адродзіцца і будзе выконваць вельмі значную місію ў самым сэрцы Эўропы.

**М. С.:** У вас нацыянальная ідэя грунтуецца на Бібліі. «Гісторыя Беларусі – як Біблія», – кажаце вы. Але ж Біблія ўніверсальная, і можна сказаць, што і ўкраінская гісторыя нагадвае біблійную, і польская...

**П. С.:** Так сказаць, вядома ж, можна, але задача беларусаў – знайсьці ў Бібліі нешта сваё. Як казаў Францішак Скарэйна, Біблія – як рака. Яе бывае і слану цяжка пераплыць, але і авечка можа пера-

рысыці празь яе. Гэта азначае, што тыя глыбокія месцы ў Бібліі, дзе мне бачыцца Беларусь, беларусы павінны ведаць дасканала. Напрыклад, вывучыць Кнігу Ёва – самую пакутную, самую балочную, самую беларускую. А вазьміце Нагорную казань – гэта ж проста гімн нацыянальнай беларускай ідэі! «Дабрашчанская ўбогія духам, бо іх ёсьць вала-дарства нябеснае...» Якую яшчэ больш убогую за Беларусь краіну можна прывесці ў прыклад? Альбо вазьміце знакамітася: «Любіце ворагаў ваших, добраслаўляйце кляцьбітаў ваших, маліцеся за тых, хто ненавідзіць вас, – дзеля таго, каб былі вы сынамі Айца вашага, які ёсьць у нябесах». Сказана – нібы пра Беларусь, і беларусы павінны адчуць, як слова гэтых адгукавацца ў беларускім мэнталітэце. Сапраўды, беларуская гісторыя вельмі нагадвае Біблію. Беларусь, як і Біблія, мае два пэрыяды сваёй гісторыі – Стары і Новы Запаветы. «Прышэсьце Божае» ў беларускай гісторыі, паводле маіх разьлікаў, адбылося ў XVI ст., калі Беларусь перажыла наймацнейшае хрысьціянскае абуджэнне. Я на- ват паспрабаваў вылічыць дакладны год – 1563. У гэты час беларуская гісторыя робіць кардынальны паварот, як і гісторыя чалавецтва, калі ў съвет гэтых прыйшоў Ісус Хрыстос. У Беларусі пачынаецца пэрыяд ахвяры, пэрыяд пашырэння Эвангель- скага слова, пэрыяд пакутаў, крыві, пэрыяд, які ў беларускай гісторыі пазначаны сымбалем увас- крослага Хрыста – бела-чырвона-белай палатнінай. І вось якраз да гэтых новазапаветных ісцінай з Нагорнай казані, з Эвангельляў, з Пасланьняў апосталаў, мы і павінны скроўваць сваю ўвагу. Бо паглядзіце, як прэзентавалася ў съвеце Беларусы: убогая, невыразная, у пароўнанні зь іншымі су- седзямі мае неваяўнічую гісторыю, незахопніцкую псыхалёгію, беларусы чужых земляў не здабывалі, не былі багатымі... А вы паглядзіце на гісторыю раньнехрысьціянской Царквы, на служэныне Ісуса

Хрыста – максымальна ўбогасць, мінімум матэрыяльных дабротаў. Так і Беларусь – багатая духам, але бедная матэрыяльна.

**М. С.:** Вы даволі падрабязна спыняецеся на праваслаўі, каталіцтве, пратэстантызме, іх ролі ў беларускай гісторыі. І фактычна прамінаеце паганства. Але ў нас вельмі моцныя паганскія перажыткі, тыя ж Дзяды – гэта цалкам паганскі абраад. Вы згадвалі на пачатку гутаркі, што Беларусь – не зусім хрысьціянская краіна. «Беларусы – кшчоныя паганцы», – пісаў і Рыгор Барадулін. Зноў жа, згайдайма, як беларускія землі хрысьцілі тысяччу гадоў таму – агнём і мячом. А нашыя продкі прымусу не любілі. Дык можа, настаў час правесыці ўсебеларускую акцыю – яшчэ адно, добраахвотнае і съядомае хрышчэнне беларускага народу?

**П. С.:** Ідэя грандыёзная. Бо – і гэта вынікае з маёй кнігі – для беларусаў хрысьціянская ідэя асноватворная. Кожны чалавек і кожная нацыя ў куточку сваёй душы носяць паганства, якое здолънае пашырацца на ўсю істоту, на чалавека ці нацыю, калі чалавек адыходзіць ад Бога, бо святое месца пустым, як вядома, не бывае. Я не зусім згодны, што хрысьціянства на беларускіх землях насаджалаася гвалтоўна. Не заўсёды і не паўсюль так было. Так, Тураў хрысьцілі агнём і мячом, але адносна Палацку такіх звестак няма. Што да ўсеагульнага хрышчэння краіны, кіраўнік якой да гэтай пары публічна вызнае сябе «праваслаўным атэістам», то гэта вельмі цікава. Пра гэта варта падумаць і да гэтага варта ісці.

**М. С.:** Вы слушна пішаце пра «вакуум бязъвер'я» ў Беларусі. Але прырода чалавека такая, што зусім ня верыць ён ня можа. Калі ня верыць у Бога, ён пачынае верыць у нешта ці ў некага. Калі разабрацца, дык сапраўдных атэістаў на съвеце папросту няма. І гэта выдатна разумеюць палітыкі, прапаноўваючы на пастамэнт веры – сябе. Вы ж, наадварот, сваю

палітычную дзейнасць не ўяўляеце бязъ веры ў Бога. А ці няма тут супярэчнасці?

**П. С.:** Супярэчнасці тут якраз няма. Бо, на мой погляд, у Беларусі ёсьць вялікі дэфіцыт маральних і сумленных людзей, якія вераць у Бога. Беларусь выратуе не якісці лідэр. Нашы суайчыннікі палічылі так у 1994 годзе і – памыліліся. Гэтая вельмі спрошчаная пастаноўка пытання і прывяла нас да дыктатуры. Беларусь выратуюць вера і вернікі. Маральная база для пераменаў – гэта дзясяткі тысячаў вернікаў, якія павінны прыйсці ў грамадзкі рух і палітыку. Таму мы і мяркуем стварыць беларускую хрысьціянскую дэмакратию, таму мы і спрабуем актыўизаваць менавіта вернікаў. Каб не атрымалася так, як у Рәсей ці ва Ўкраіне, дзе моцныя грамадзкія ініцыятывы і аксамітныя рэвалюцыі правальваюцца таму, што там на першым месцы ў лідэраў – прагматызм, прыватныя інтарэсы, амбіцыі, бізнес, а ня вера ў Бога, не мараль, не сумленнасць.

**М. С.:** Адзін з вашых галоўных паствулятаў: «Вера ў Хрысьце і любоў да ўсіх аб'яднаюць Беларусь». Гучыць прыгожа, а што атрымліваецца насамрэч? «Вера ў Хрысьце» непазбежна натыкаецца на ме́жавую агароджу паміж праваслаўем і каталіцтвам. І, як мне здаецца, агароджа гэтая зь цягам часу будзе толькі мачнець і вышэць. Дык ці аб'яднае Беларусь менавіта вера?

**П. С.:** Аб'яднае, адназначна аб'яднае. У Эўропе, куды мы імкнемся, хрысьціяне розных канфесіяў ужо мала чым адрозніваюцца між сабой. Для ўсіх іх выклікам ёсьць нехрысьціянскі съвет. І каталікі, і праваслаўныя, і пратэстанты сёньня ў Эўропе разам. І мы таксама ідзем да гэтага. Больш за тое, сέньняшні беларускі рэжым кідае выклікі ўсім хрысьціянам. Згадаем усхваленіе Сталіна, камунізму, згадаем помнікі Леніну, якія дагэтуль застаюцца ідаламі ў кожным беларускім горадзе. Гэта менавіта выклікі ўсяму хрысьціянству. А на нядаёнім

фэсыце ў Будславе пратэстанты зьбіралі подпісы за свабоду сумлення, каталікі ўдзельнічалі ў імшы, праваслаўныя прапаноўвалі сваю літаратуру. І ёсё гэта адбывалася без аніякіх міжканфесійных непаразуменняў. І гэта прыклад таго, якую Беларусь мы хочам бачыць. Дарэчы, съвата ў Будславе мяне пераканала, што будучая Беларусь нараджаецца ўжо сёньня. Будслаў – увогуле ўнікальная мясціна на беларускай зямлі. Туды, за 170 кіляметраў ад сталіцы, ніхто нікога ня звозіць аўтобусамі, ніхто не прапаноўвае хлеба і відовішчаў. Людзі туды тыднямі ідуць у пілігрымках. Там зьбіраецца вялізная колькасць людзей – некалькі дзесяткаў тысяч! І гэта, натуральная, азначае, што будучыня менавіта за такой Беларусью. Духовым гімнам Беларусі застаецца «Магутны Божа», съцягам – бела-чырвона-белае палотнішча, якое сымбалізуе ўваскращэнне Ісуса Хрыста. Пад гэтымі сымбалямі Беларусь жыла тысяччу гадоў, і дзесяць, пяцьдзесят, седмдзесят гадоў бязбожніцтва кардынальна нічога ня зьменяць.

**М. С.:** Ці прымальная для вас вера ў Бога безь беларусізацыі?

**П. С.:** Не, непримальная. У Беларусі гэта немагчыма. І ня толькі для мяне, гэта немагчыма ў прынцыпе. Бог стварыў Беларусь як асобную дзяржаву. Бог даў нам асобную мову. Бог стварыў беларусаў дзеля свайго паклікання, сваёй місіі. І той цуд не-залежнасці, які мы атрымалі чатырнаццаць гадоў таму, якраз і пацьвярджае тое, што ёсё гэта не было выпадковасцю. Тысячагадовая гісторыя Беларусі і беларускасці – гэта таксама съведчаныне Божага наканаваньня. Той, хто адмаўляецца ад Божага наканаваньня і лічыць «ат, давайце маліца па-расейску ці па-польску, мы будзем верыць у Бога, і Бог нас дабраславіць», яны моцна памыляюцца.

**М. С.:** Чытаючи вашу кнігу, я амаль з усім пагаджаўся, пакуль не дайшоў да спорту. Патлумачце, якое дачыненьне да нацыянальнай ідэі можа мець

замежны спартсмен-легіянэр, найміт? Ён жа куплены (а значыць, і мэдалі яго куплены) за гроши, як... бляшанка кансэрваў дзе-небудзь у Рызе.

**П. С.:** Перад прынцыпам этнічнага паходжаньня таго ці іншага героя я аддаю перавагу прынцыпу зямлі. Мне здаецца, што тыя людзі, якія жывуць на тэрыторыі Беларусі, працуяць на Беларусь, зъяўляюцца ў пэўнай ступені беларусамі. І калі яны здольныя выступаць пад съцягам нацыянальнай зборнай, то сур'ёзна засведчваюць сваю беларускасць. Нацыя – панятак для мяне ня так этнічны, як грамадзянскі. Гэта як у ЗША, дзе прадстаўнікі розных нацыянальнасцяў утвараюць амэрыканскую нацыю. Зрэшты, у маёй кнізе героі беларускай гісторыі – пераважна этнічныя беларусы. Кожны, хто прыяжджае ў Беларусь, адчуваючы яе духовую энэргетыку, пераўтвараецца і робіцца крыху беларусам.

**М. С.:** Аднак я меў на ўвазе даволі распаўсюджаную у сусветным спорце зъяву. Спартсмен зъяўляеца ў краіну, за якую выступае, толькі на трэніроўкі. Выходзіць на памост, ставіць рэкорд і зъяжджае выступаць за іншую краіну. Але пры чым тут нацыянальная ідэя?

**П. С.:** Усёй душой спартсмена заўзятара я з вами згодны. Глядзець на расейскія чарнаскурыйя футбольныя каманды праста съмешна і няёмка. Ведаецце, тут вельмі тонкая мяжа паміж этнічным нацыяналізмам і грамадзянскім патрыятызмам, і я стараўся на гэтай мяжы балінаваць. Але пытаныні да гэткіх спартсменаў, як Зубрылава і Драчоў, застаюцца. Наколькі яны змогуць прадстаўляць менавіта беларускую Беларусь? Мне здаецца, што Беларусь здольная нараджаць спартсменаў ня горшых за іх. Для гэтага трэба ствараць адпаведныя ўмовы.

**М. С.:** Вашую кнігу, у якой за трэція сотні старонак, павінны прачытаць як мага больш людзей. Выцісь-

ніце галоўнае, зрабіце квінтэсэнцыю ў трох абзатах: што ёсьць беларуская нацыянальная ідэя?

**П. С.:** Беларуская нацыянальная ідэя – хрысьціянская ў сваёй сутнасці. Ні адрадзіць, ні ўявіць Беларусь бяз Бога, без хрысьціянства, без Царквы – немагчыма. Задача нацыянальнай ідэі можа быць коратка сформуляваная так: хрысьціянізацыя беларусаў і беларусізацыя хрысьціянаў. Беларуская нацыянальная ідэя – гэта ідэя Сэрца. Сэрца Эўропы, што церпіць, баліць і любіць за ўсіх. Сэрца, празь якое праходзяць усе шляхі і якое ablіваецца крывёю з кожным нашым уздыхам. Беларуская нацыянальная ідэя – гэта ідэя Святла, белі, чысьціні, съвятасці, якой Беларусь літаральна зіхаціць зь сярэдзіны. Беларуская нацыянальная ідэя – гэта ідэя Солі. Краіна, нетры якой складзеныя з солі, выступае як эвангельскі эквівалент сэнсу, зъместу, сутнасці – і шчопцю асаляе съвет, захоўваючы ад псуцьця, надаючы смаку. «Гэты запавет солі вечны перад Госпадам, дадзены табе і нашчадкам тваім з табою» (Лікі 18:19). Беларуская нацыянальная ідэя – гэта ідэя Міжмоўя. Месца сумоў царкоўнаславянскае і лаціны, грэцкае і німецкае,польскае і расейскае моваў, калыска эспэранта ды іўрыту. Беларуская нацыянальная ідэя – гэта ідэя Храму. «На Беларусі Бог жыве». Храму вялікага, ціхага, урачыстага, дзе маліліся ўсе канфэсіі. Беларуская нацыянальная ідэя – гэта ідэя Крыжа. Вялікага гепалітычнага скрыжаванья, на якім, між варагаў і грэкаў, Захаду і Ўсходу, Эўропы і Расеі, укрыжавана Беларусь. Беларуская нацыянальная ідэя – гэта ідэя Слова. Краіна кнігадрукаванья, Статуту і Мэтрыкі, паэзіі і прозы, краіна, якая жыве ў слове і абуджаеца Словам, – самае месца, каб сказаць: «Напачатку было Слово, і Слово было ў Бога, і Слово было Богам» (Ян 1:1).



*Аляксандар Іванец* –  
украінскі паэт, празаік, драматург, перакладчык.  
Закончыў Літаратурны інстытут імя М. Горкага (Масква).  
Аўтар кніг «Преамбулы і тексты», «Очамимрія», «Тінь великого класика» ды інш. Раман «Роўна/Ровно» выйшаў па-беларуску ў перакладзе Ўладзімера Арлова (Менск, 2007). Нарадзіўся ў 1961 годзе ў Львове. Жыве ў Ірпені пад Кіевам.

## Аляксандар Ірванец: «Пісьменьнік ня мае права на эміграцыю»

4 верасеня 2005 году

*Язык да Кіева давядзе, – гаварылі нашы дзяды-прадзеды, выпраўляючыся ў далёкае падарожжа не па загадзя вызначаным маршруце. I даходзілі ў залатакульны Кіеў праз палескія балоты, i даплывали па шырокаплынным Дняпры. Па азымуце сэрца. Трошки, вядома ж, і язык дапамагаў. Беларуская і украінская літаратуры спрадвеку – ад «Слова пра паход Гтара» – існавалі поплеч. Журыўся над Тарасовай доляй Янка Купала, уплятаў у Багдановічаў «Вянок» палыновы квет з украінскага стэпу Міхайла Драй-Хмара, а Ўладзімера Караткевіча ледзь ня выгналі з Кіеўскага ўніверсytetu – за... украінскі нацыяналізм. На шчасьце, беларуска-украінскія літаратурныя сувязі не абарваліся і сёньня. Вось і нядаўна ў кіеўскім выдавецтве «Факт» у перакладзе на украінскую мову пабачылі съвет адразу дзіве кнігі беларускіх аўтараў – «Ходільці» Васіля Быкава і «Реквіем для бензопилкі» Ўладзімера Арлова. На прэзэнтацыю ў Менск прыехаў іх перакладчык Аляксандар Ірванец – адзін з самых патулярных сучасных пісьменьнікаў ва Украіне.*

**Міхась Скобла:** Пан Ірванец, беларуская літаратура сёньня – гэта своеасаблівая малітва ў катакомбах: вонкі амаль нічога не чуваць. Што прымусіла вас заняцца гэтай рызыкоўнай дзеянасцю – перакладаць і выдаваць сучасную беларускую прозу?

**Аляксандар Ірванец:** Я б не сказаў, што сцятыцыя ў Беларусі безнадзейна трагічная. Хутчэй, можа быць, вы самі ня ведаеце сваёй сілы, сваёй вартасці. Што мяне прымусіла займацца перакладамі зь беларускай? Калі я чытаў і Быкава, і Арлова,

то адчуваў, што такая проза мусіць быць цікавай і для ўкраінскага чытача. А паколькі ва Украіне мала хто чытае па-беларуску, мне захацелася падзяліцца сваёй чытацкай радасцю са сваімі суайчыннікамі. I Быкава, і Арлова я патроху перакладаў і друкаваў ва украінскіх літаратурных пэрыёдых. Было ня-мала, каля дзясяткі, публікаций. I ўвесе гэты час я хадзіў па выдавецтвах прапаноўваў выдаць свае пераклады кнігамі. Але выдаўцы, паколькі прыйшоў рынак, мыслілі камэрцыяна і гаварылі мне: «Сашко, гэта добрая ідэя, ты – раскручаны аўтар, але дзе гарантывя, што гэтыя кнігі прададуцца?» I пакуль я сам не знайшоў фундатарапу, з выдаўцамі не было згоды. А калі я прыйшоў і сказаў, што выданье будзе прафинансаванае, выдавецтва «Факт» адразу пайшло настурач.

**М. С.:** З усяго шматтайнага, разнажанравага Быкава вы аддалі перавагу менавіта «Пахаджанам» – зборніку апавяданьняў і прыпавесцяў, створаных пісьменьнікам у апошнія дзесяцігодзьдзе жыцця. Чым вы патлумачыце свой выбар?

**А. І.:** Найперш я кіраваўся ўласным густам. Наколькі я сам сябе магу распазнаць, то я – найперш сатырык. А ў «Пахаджанах» Высіль Быкаў паказаў узор добрай сатыры. Я памятаю, як упершыню чытаў яго апавяданьні і прыпавесці і тут жа, зь ліста перакладаў і перакладаў прачытанася сваёй жонцы. Вось такога новага Быкава я і павінен быў перакласыці. I я гэта зрабіў. Ніколі ў жыцці я ня ўзяўся б за яго ваеннью прозу. Яна не мая. Яе мусіў бы перакладаць равеснік Быкава або хто-небудзь з «дзяцей вайны». Мне 44 гады, я пароўнальна малады чалавек, і я не належу да «дзяцей вайны». Гэта зусім іншыя людзі. Бываючы ў Менску раней, я набыў кнігу мэмуараў Быкава «Доўгая дарога дадому». Прачытаў, дужа цікавая рэч. I я быў уражаны: колькі ўсяго перажыло пакаленіне Быкава! Вайна, Далёкі Ўсход, нейкі Сахалін... Гэта жахліва. Калі б

на маю долю выпалі такія выпрабаваныні, я ня ведаю, ці ўвогуле выжыў бы. І таму вайсковая проза Быкава – не мая. Хоць яе ва Ўкраіне перакладалі і яна ў нас вядомая.

**М. С.:** Быкаў мусіў дажываць свае апошнія гады за мяжою. «Я заўжды была з майм народам там, дзе мой народ няшчасны быў», – пісала Ганна Ахматава. Уладзімер Арлоў, кнігу якога вы таксама пераклалі, гаворыць, што пакіне Беларусь хіба што па этапе. А калі і пры якіх умовах пісьменьнік мае права на эміграцыю?

**А. І.:** На маю думку, ён ня мае такога права. Тут я салідарны і з Ахматаваю, і з Арловым – з абаймі працытаванымі аўтарамі. Асабіста я меў шмат замежных стыпэндыяў, прэміяў і прапановаў застасца за мяжой. Але я ведаю, што маё месца ва Ўкраіне. Таксама як Арлоў ведае, што ягонае месца ў Беларусі. Як ведаў пра гэта і Васіль Быкаў, і ён вярнуўся ў Беларусь, і ён назаўжды застаўся зь Беларусью і беларусамі. Я разумею людзей, якія выяжджаюць з эканамічных прычынаў. Ну хочаш ты зарабляць 10 тысячаў даляраў у месяц, ты і едзеш на заробкі. Добра. Але як мастак ты можаш рэалізавацца толькі ў сваім народзе, у сваім Краі. Тут тваёй творчасці энэргетыка самой зямлі, мэнтальнасць самога народа спрыноўць. Я нават не бяру мову, справа ня ў мове. Жывучы ва Ўкраіне ці жывучы ў Беларусі – у сваім Краі – ты на месцы. І таму я ня ведаю, якія абставіны, нават найстрашнейшыя – вайна, дыктатура, могуць змусіць мяне пакінуць Украіну. А ў выпадку з Быковым важна ня тое, што ён некалькі астатніх гадоў жыў за мяжой, а тое, што ён цягам апошніх месяцаў, тыдняў ці дзён вярнуўся. Вярнуўся сам, з уласнай волі вярнуўся дадому. Вось што самае важнае ў дадзеным выпадку.

**М. С.:** Беларускі чытач трохі знаёмы з вашай творчасцю. У вашай п'есе «Электрычка на Вялікдзень» («Дзеяслоў», 2002, № 1) у вагоне электрычкі,

захопленай едучымі з зоны уркамі, раптоўна зъяўляюцца амэрыканскія паліцыянты і выбаўляюць з бяды грамадзянку ЗША. Электрычка ў гэты час знаходзіцца дзесяці пад Бердычавам. Амэрыканскія жаўнеры сёньня зявіліся ў Азэрбайджане, Грузіі, Літве. Яны могуць зявіцца і ва Ўкраіне?

**А. І.:** Вы правільна заўважылі: у маёй п'есе амэрыканцы зъяўляюцца, каб выратаваць менавіта амэрыканку. Я думаю, што ўкраінскі жаўнер і сёньня, і ў будучыні будзе здольны абараніць Украіну незалежна ад таго, ці будуць на яе тэрыторыі амэрыканскія жаўнеры, ці не. Зыходзячы з таго, куды рухаецца мая краіна, то найбліжэйшым часам, цягам наступных гадоў або дзесяцігодзідзяў, магчыма, амэрыканскія жаўнеры зъяўляцца і ва Ўкраіне. Але, выбачайце, да нядаўняга часу ў маёй краіне стаялі жаўнеры расейскія. І да сёньня стаяць расейскія маракі – я маю на ўвазе Севастопаль, базу Чарнаморскага флоту. І пакуль што нават не прадбачыцца іх вывад з Украіны.

**М. С.:** Апошнім часам у Беларусі не суцішваюцца размовы вакол Нобэлеўскай прэміі. Раней дыскутувалася тэма Быкаў і Нобэль, цяпер – Рыгор Барадулін і Нобэль. Што б ні гаварылася, усе разумеюць: вельмі цяжка даказаць швэдзкаму акадэміку, што Барадулін – геніяльны паэт, што, напрыклад, украінская паэтка Ліна Кастанка – геніяльная паэтка. З Нобэлеўскай прэміяй і беларусам, і ўкраінцам аднолькава не шанцуе. У адрозненініе ад нашых агульных суседзяў – палякаў. Ва ўкраінскай культурнай прасторы гэтая тэма актуальная?

**А. І.:** Так, у нас яна таксама дыскутуецца, хоць я ў падобных дыскусіях удзелу не бяру. З аднаго боку, я разумею, што нобэлеўскі ляўрэат, кажучы фігулярна, – гэта чэмпіён сьвету па літаратуры. З другога боку, існуе гамбурскі рахунак, нават між пісьменьнікамі. І штогод у кожнай дзяржаве сьвету, і ў Беларусі, і ва Ўкраіне, і ў Польшчы, і ў Нямеччыне

зъяўляюцца як мінімум некалькі пісьменьнікаў, якія вартыя гэтай прэміі. Але ж прэмія па літаратуре адна, і яна дастаецца камусяці аднаму... Я недзе чытаў пра аднаго швэда-дэзвака, які штогод ходзіць на ўручэнне прэміі. Нярэдка прэмія прысуджаецца творцу малавядомаму. Гадоў колькі таму яе атрымаў добры вугорскі пісьменнік Імрэ Кэртэш, якога, аднак, ніхто ня ведаў. І вось той швэд, калі абвяшчаюць імя чарговага ляўрэата, шторазу ўзьнімаецца свайго месца і крычыць: «Ну, нарэшце!» То бок іранізуе, маўляў, таго аўтара ўсё роўна ніхто ня ведае. І таму я таксама гатовы за ім паўтараць: «Ну, нарэшце! Далі таму, далі гэтаму...» Я думаю, што мы павінны падвышаць узровень нашых літаратураў незалежна ад таго, дадуць нам Нобэлеўскую прэмію ці не дадуць. Прэмія – гэта значка, мэдалёк плюс пэўная сума грошай. А да літаратуры яна мае даволі аддаленое дачыненне.

**М. С.:** Калісьці, яшчэ студэнтам, мне давялося прачытаць страшныя радкі ўкраінскага паэта Ўладзімера Сасюры з ягонай паэмы «Мазэпа», адрасаваныя Украіне: «У галаве тваёй макуха. / Хіба ты можаш жыць сама, / Расейска-польская ты шлюха, / Маларасейская турма?!» Пры якіх абставінах паэт мае права гаварыць са сваёй радзімай такою мовай?

**А. І.:** Складанае пытаныне. Для мяне падобных абставінаў не бракуе, у маёй сітуацыі яны здараюцца даволі часта. Сапраўдны мастак павінен быць у апазыцыі заўжды. Улада – яна ёсьць амаральнай ўжо таму, што яна ўлада. Магчыма, беларуская супольнасць калісьці зразумее гэта. Прыкладам, у Амэрыцы інтэлектуалы дужа незадаволеныя Бушам, але, на жаль, сярэдняя кляса пераабрала яго ўжо на другі тэрмін. Так ёсьць. Але пісьменнік, інтэлектуал абдымаецца з уладай не павінен. Тарас Шаўчэнка з моцнымі съвету гэтага чаркі ня піў. І Збаўца наш Ісус Хрыстос, ён таксама не сябраваў

з царамі. Так што месца сапраўднага мастака дзесь там, на баку працыванага вамі Сасюры. І ня толькі з уладай творца мае гэткія няпростыя адносіны. Сапраўдныя мастакі ў пераважнай бальшыні «лупцавалі», калі можна так сказаць, свой народ сатырычнай пугай... Як тут не згадаць выдатную п'есу вашага Янкі Купалы «Тутэйшыя». У нашага Міколы Куліша ёсьць вельмі падобная п'еса, якая называецца «Міна Мазайла». Яе герой, таксама як і Мікіта Зносак, па-прыстасавальніцку зъмяняе сваю нацыянальнасць, запісваецца то расейцам, то ўкраінцам. І дзеі ў п'есах прыблізна ў адзін і той жа час адбываюцца. Толькі ў Купалы ў 1918–1919 гадах, а ў Куліша трошкі пазней, калі Ўкраіна стала дарэшты савецкай. Калісьці я напісаў верш, які пачынаўся страфою: «Це здогадка давнія, але не іржава, / Їх промовляти пручается рот: / В нас гарна краіна й паскудна держава, / В нас люди хороші й паскудний народ». Таму з уласным народам таксама трэба размаўляць сур'ённа. Я ведаю, што ўкраінскі народ трыста гадоў таму не пайшоў за Мазэпую і прайграў. Дзевяноста гадоў таму ён не пайшоў за Пятлюраю і зноў прайграў. (Не пайшоў у пераважнай сваёй большасці, бо пэўная частка ўсё ж пайшла.) У 1991 годзе, выбіраючы між Краўчуком і Чарнаволам, украінскі народ выбраў Краўчука – і таксама да сёньня з'бірае плады свайго памылковага выбару. Таму Радзіма, Бацькаўшчына – гэта адно, а народ, які робіць выбар на карысць Краўчука, а не Чарнавола, такі народ заслугоўвае на сур'ённую і жорсткую зім размову.

**М. С.:** Нядайна ў інтэрвію адной беларускай газэце латыскі міністар замежных спраў Артыс Пабрыкс парадыўнаў Латвію і Беларусь адпаведна з дагледжаным падворкам і недагледжаным, дзе няма парадку. І дадаў, што немагчыма навесці парадак цераз плот, цераз мяжу. Вы згодныя?

**А. І.:** Згодны з другой часткай сэнтэнцыі латыс-

кага міністра. Звычайна на сваім падворку кожны мусіць разьбірацца сам. Аднак я хацеў бы працягнуць алюзію з Латвіяй. У вас жа падобныя съязі, у іх чырвона-бела-чырвоны, у вас бела-чырвона-белы. Чырвоны колер у людзкой съядомасьці найперш асацыюеца з кроўю. На латыскім съязгу дэльве чырвоная палоскі, то бок за сваю свабоду латышы пралілі крыві ўдвая больш за беларусаў. Мабыць, у іх праз гэта ўдвая больш парадку. Тут варта працтаваць Томаса Джэфэрсана: «Дрэва свабоды час ад часу трэба паліваць крывёю патрыётаў і тыранаў». Але ў любым выпадку я не прыехаў падказваць беларусам, як ім ладкаваць сваё жыцьцё. Я прыехаў па хваліцца тым, што я зрабіў ва Украіне, – выдаў дэльве кнігі беларускіх аўтараў. А беларусы мусіць самі падбаць пра свой парадак і лад. Рэвалюцыю немагчыма экспартаваць, яна мусіць высьпець на месцы. Зь беларускай дыктатурай беларускі народ мусіць разабрацца сам. На парозе ХХІ стагодзьдзе, у людзей у кішэнях мабільныя тэлефоны. Таму зъмены могуць настаяць раней, чым мы нават спадзяёмся. А што да парадку, то я мушу сказаць, што Беларусь нашмат чысьцейшая за Украіну. У нас паўсюль накідана съмецця, рознага плястыковага посуду, поліэтэленавых мяшэчкаў уздоўж чыгункі. Падазраю, што ў вас папросту не хапае паковачнага матэрыялу. Я ў краме купляў дэльвесце грамаў карамелі, і яе мне праста кінулі на вагі – бярыце. Ніякага, нават папяровага кулька не далі. Вось таму ў Беларусі і чыста.

**М. С.:** Сёлета ў Кіеве адчыніўся Беларускі дом – установа, якая павінна спрыяць дэмакратызацыі Беларусі. Чым там найперш павінны займацца?

**А. І.:** Пра гэты Дом я чытаў у газетах, хоць ён застаўся на маргінэ з майскім съядомасьці. Я думаю, што мэтаю дзейнасці такой інстытуцыі павінна быць папулярызацыя Беларусі, насамперш беларускай культуры ва Украіне. Добрай культуры. А зваротны

эфект абавязкова будзе. Калі дзякуючы Беларускаму дому, ва Украіну прыедуць з канцэртамі гурты «N.R.M.», «ULIS», ці барды Алесь Камоцкі, Віктар Шалкевіч – гэта будзе карысна.

**М. С.:** Самым надзейным апрышчам і электаратам улады зьяўляюцца пэнсіянэры і вэтэраны. І гэта зразумела: чым больш старэйшы чалавек, tym больш ён кансерватыўны. Як упłyваць на гэтую частку народу, калі пэнсійны фонд знаходзіцца ў руках улады?

**А. І.:** Аднаго разу я быў у Францыі. У іх удзельнікі Супраціву называюцца рэзыстанты. Дык там жартуюць, што рэзыстанта, пачынаючы ад 1944 году становіцца ўсё больш і больш. Але будзьма шчырымі: вэтэранаў больш не становіцца. Яны адыхаць. Я адношуся да іх з глубокой павагаю, бо яны сапраўды зьдзейснілі вялікі подзвіг. А што датычыць пэнсіянераў... Ведаце, нядаўна ва Украіне прыйшоў зъезд Камуністычнай партыі. І першы сакратар КПУ Пятро Сіманенка дужа наракаў на тое, што сучасныя пэнсіянэры дзеляцца на пэнсіянераў часоў сацыялізму, якія шчыра і безумоўна падтрымліваюць КПУ, і на пэнсіянераў новых часоў, якія камуністаў ня хочуць падтрымліваць. Таму трэба папросту пачакаць, пакуль крытычная маса пяройдзе на бок пэнсіянераў новых часоў. І зъмены настануць, бо такая лёгіка гістарычнага развіцця.

**М. С.:** Апошнім часам Украіна голасна прамаўляе съвету вельмі сымпатычныя лёзунгі. З Майдану мы чулі: «Разом нас багато, нас не подолати». Цяпер вось: «Кохаймася! Нас мае быти сто мільёні!». Ці дае вынікі каханьне, узьведзенае ў ранг дзяржаўнай палітыкі?

**А. І.:** Мабыць, пра гэта яшчэ рана гаварыць. (*Съмлечца*) У любым выпадку я тут не зьбіраюся съпяваша хвалу ўкраінскай уладзе. Але калі вярнуцца да мінулагодніх падзеяў, аранжавая рэва-

люцыя – гэта рэвалюцыя маладых. Увесь украінскі Майдан, прылеглыя вуліцы і падземныя пераходы былі запоўненыя пераважна маладымі людзьмі. На адсоткаў 90 гэта былі маладыя людзі, хлопцы і дзяўчата, якія цалаваліся, съпявалі песні. Дзяўчата ўстаўлялі кветкі ў рулі аўтаматаў амонаўцаў, якія стаялі ў ачапленыні вакол Адміністрацыі прэзыдэнта. Украінскую аранжавую рэвалюцыю зрабіла любоў. Не палітыкі, ня Юшчанка зь Цімашэнкай, хоць іх роля таксама значная. Рэвалюцыю зрабіла любоў – да сябе, да сваёй краіны, да свайго народу, да свайго бліжняга. Таму беларусам ямагу пажадаць толькі любові!



### *Тацьцяна Валодзіна –*

этнакультуроляг. Закончыла філфак БДУ, працуе ў Інстытуце мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклёру НАН Беларусі. Аўтарка кніг «Талака ў систэме духоўнай культуры беларусаў», «Народная мэдыцына: рытуальная-магічная практика», «Сэмантыка рэчаў у духоўнай спадчыне беларусаў» ды інш. Нарадзілася ў 1968 годзе ў вёсцы Суша на Лепельшчыне. Жыве ў Менску.

## Тацьцяна Валодзіна: «Беларускі эрас напоўніцу выявіўся ў фальклёры»

9 ліпеня 2006 году

*Нацыя тады жыцьцястайкая, калі ў яе фальклёры эрас пераважае над танатасам. Нават павярхойнае знаёмства са шматтамовай кніжнай сэрыяй «Беларуская народная творчасыць» дазваляе гаварыць пра жыцьцястайкасць беларускай нацыі. Эрас падсъвечвае амаль усе фальклёрныя жанры – і песні, і замовы, і казкі, і абраады. Падобная літаратура заісёды карысталася попытам, хоць у Савецкім Саюзе за яе распаўсюд можна было трапіць за краты. А ў найношыя часы першым спахапілася маскоўскае выдавецтва «Ладомір», выпусыціўши ў свет том «Беларускага эратычнага фальклёру». Прадмова і камэнтары ў ім пададзеныя па-расейску, а асноўныя тэксты – на мове арыгіналу. Уклала кнігу беларускі этнакультуроляг Тацьцяна Валодзіна.*

**Міхась Скобла:** Тацьцяна, пачынаючы з 1970 году ў нас выдаецца сэрыя «Беларуская народная творчасыць». За трыццаць пяць гадоў выйшлі каля 50 тамоў, сярод якіх «Легенды і паданыні», «Замовы», «Народны тэатар», «Вясельле» і г. д. Некаторыя тамы нават перавыдадзеныя. Чаму ж у згаданай сэрыі так і не зьявіўся эратычны фальклёр?

**Тацьцяна Валодзіна:** Асноўным прынцыпам названай сэрыі быў жанравы падзел беларускага фальклёру. Што да фальклёру эратычнага, то яго дэмантструюць большасць песенных і празаічных жанраў: тут і абраадавы фальклёр, і казкі, і песні, і малыя жанры – прыказкі, загадкі, замовы, тут і народны тэатар. Таму тэрмін «эратачны фальклёр» – хутчэй, умоўны, кабінетны. Эратычны фальклёр – зъява міжжанравая, яго немагчыма

ўціснуць у адзін жанр. Да таго ж сексуальная патэнцыя чалавека ўсьведамлялася як адна з праяваў стваральнай касымічнай энэргіі, што дазваляла архаічнаму чалавеку нароўні з багамі брацьмі удзел у касымічных падзеях. Сексуальная энэргія – рэальнае ўласцівенні тварэння, крэацыі, таму эратызм арганічна ўвайшоў ці не ва ўсе абраады каляндарнага і сямейнага цыклаў. Да таго ж я становіш забываць, што ва ўсе часы чалавек кахаў, і не будзем адносіць эротыку толькі да рытуальных праяваў.

**М. С.:** Думаю, што і айчынныя выдаўцы не адмовіліся б ад выпуску падобнай літаратуры. Але ў нас ёсьць адпаведнае заканадаўства, зъбярэзца адмысловая камісія, і даказаць ёй, што гэта эротыка, а не парнаграфія, будзе складана. Дык што рабіць: мняць заканадаўства ці працягваць выдаваць аналагічныя кнігі за мяжой?

**Т. В.:** У маскоўскім выдавецтве «Ладомір» апошнім часам былі апублікованыя грунтоўныя тамы расейскага эратычнага фальклёру і яго дасьледаванніяў. Таму недзе падсъвядома нам хацелася і параўнаць нашы напрацоўкі з досьведам суседзяў. Падрыхтоўка зборніка беларускага эратычнага фальклёру распачалася гадоў дзесяць таму, калі галава працягвала кружыца ад свабоды, якая прыйшла да нас на пачатку 1990-х. Зь іншага боку, хацелася паказаць нашу самабытнасць, непадобнасць, адметнасць – і ў эратычным фальклёры ў тым ліку. Беларусы ж «пра гэта» гавораць ці съпяваюць ня так, як у расейскай глыбінцы ці гуцульскай вёсцы. Безумоўна, мітагігічныя падтэксты і мітапаэтычныя вобразы яднаюць эратычны фальклёр беларусаў ня толькі са славянскім, але і зь іншым эўрапейскім (і ня толькі) фальклёрам, але форма, уласцівінны, паэтычны синтаксіс і граматыка вобразаў у нас усё ж свае. Да таго ж на пачатку 1990-х гадоў у Беларусі актыўна распрацоўваўся гэтак званы нацыянальны міт. І часам гучалі высновы пра

нейкую адмысловую цнатлівасьць, рахманасьць і сарамлівасьць нашых суайчынънікаў. Але беларус ніколі не адмаўляўся ад гэткіх радасьцяў жыцьця, як плоцеўшчы ўцехі, што падмацоўваюцца глыбокімі сакральнымі сэнсамі.

**М. С.:** У Старажытнай Грэцыі эратычныя сцэны зъмяшчаліся на амфараў. У Індый акурат эратычнымі барэльефамі знаміты храм Кхаджураха. Залаты падсвечнік у выглядзе гратэскна-фалічнай фігуры знайдзены ў Пампэй... А вось ад нашых архэолагаў я пра падобныя знаходкі ня чуў. Атрымліваецца, увесь беларускі эрас сабраўся ў фальклёры?

**Т. В.:** Не, і на тэрыторыі Беларусі зафіксаваныя адпаведныя архэалагічныя знаходкі. Пра тое, што ідэя фалічнага культу былі вядомыя і нашым продкам, расказаў яшчэ на пачатку мінулага стагодзьдзя архэоляг I. Баршчэўскі ў артыкуле «З гісторыі фалектанізму». А на пачатку ХХІ ст. у часе экспедыцыі Студэнцкага этнографічнага таварыства ў Паўночна-Захадній Беларусі была знайдзеная каменная выява фаласа ў даволі добрым выглядзе... Але вы маецце рацыю: эрас у нас выявіўся найперш у рытуале і песні.

**М. С.:** Уважліва прачытаўшы кнігу «Беларускі эратычны фальклёр», я зразумеў, што надзвычай важную ролю ў гэтым самым фальклёры выконвае сымболіка мужчынскага і жаночага пачаткаў. Раслумачце, ад якой печы таньчаць фальклёрысты? Чаму ў звычайнай песні «Хлопец пашаньку пахае, ў яго сошаньку крывая...» трэба абавязкова бачыць полавы акт?

**Т. В.:** Апазыцыя мужчынскага і жаночага пачаткаў палягае ў падвалінах асэнсаваньня ўсяго Сусьвету, калі паводле згаданай прыкметы падзяляліся як жывыя істоты, так і нежывыя прадметы. Лад і парадак у Сусьвеце, акрамя іншага, меў на ўвазе і гарманічнае ўзаемадзеяньне гэтых полюсаў. Пад ідэю контактаваньня мужчынскага і жаночага пачынае

падводзіцца цэлая сістэма ўяўленьняў. Цела – як каштоўнасць, яго інтymныя часткі – як таямніца і бездань сэнсаў – вось ідэі народнае творчасці. Яскравымі малюнкамі дачыненіяў мужчыны і жанчыны становяцца якраз ворыва і апрацоўка глебы. Як, прыкладам, у загадцы: «Ехаў плуг на чоран луг, за ім пара слуг...». Ці ў песні: «Казалі нам, Сямёнка – гультай, / Залатую сошаньку папраўляў, / Чорную аблогу разьдзіраў...». Наогул, тут прыхаваныя і глыбокія міталягічныя зъместы, калі ў засіваныні поля бачыўся акт шлюбованьня Зямлі і Неба. Што да рэчавых сымбаліяў, то мужчынскую сымантыку заканамерна набылі прадметы даўгаватай, падоўжанай формы, прызначаныя для рознага запіхваньня, утыканья, зъмяшчэння ўсярэдзіну. Гэта нож, шыла, таўкач, агурок, грэбень. Былі на-дзеленыя сымантыкай асаблівай плоднасці зъяўры і свойскія жывёлы – казёл, заяц, конь. Паеньне каня, прыкладам, прачытаеца як мэтафара стасункаў паміж мужчынамі і жанчынаю.

**М. С.:** «Я буду твая, напаю каня» – гэта таксама мэтафара полавых дачыненіяў?

**Т. В.:** Безумоўна. Ці іншы прыклад: «Дзеўка-дзявіца, / напой майго каня. / Напой майго каня, / ці я будзеш ты мая? / Я ня буду паіці – / будзе мяне татка біці». Зь іншых жывых істотаў мужчынскую сымантыку мае і бусел, і журавель, які «ўнадзіўся ў бабіну канапель», і «гарэза-верабей».

**М. С.:** Калі ў выпадку з буслам сапраўды мае месца фалічная сымболіка ягонай дзюбы, то чаму і нэўтральная з выглядзу пчала ў фальклёры таксама набывае мужчынскую шлюбную сымболіку? Пчала ж увогуле жаночага роду!

**Т. В.:** Тут мае месца асацыяцыя джала і мэтафара полавага акту як укусу. І тады пчала ў загадках зъяўртаеца да дзяўчат: «Не хадзі, дзеўка, па саду, / бо як даганю, дык усьяду. / Я такую моду маю – / як усуну, не вымаю». Тут жа і шарсыцень, што «ўтык-

нуў жала, / аж сэрца маё задрыжала», і камар, які «дзеўку ўкусіў, жывот разьдзімаецца».

**М. С.:** Цяпер давайце пагаворым пра жаночы пачатак. Якія матэрыяльныя рэчы ў беларускім фальклёры ўвасабляюць жаночую генітальную сымболіку?

**Т. В.:** Найперш варта пазначыць сымбалічную тоеснасць зямлі і жанчыны, якая грунтуецца на ўласцівых ім патэнцыях урадлівасці, плоднасці і наогул выступае як сусьветная этналягічная ўніверсалія. Сярод элемэнтаў прадметнага коду жаночы ніз абазначаюць рэчы, якія судачыняюцца з колам або маюць адтуліну ці паглыбленьне. Да таго ж гэта прынцыпова пасіўныя прадметы: спадніца, фартух, ступа, дзяжа, гаршчок, хамут, пярсыёнак, вянок. Генітальная сымболіка гэтых прадметаў абумовіла выкарыстаньне іх у павер'ях і абрадах жыцьцёвага цыкллю, дзе яны ўключаліся ў магічныя рытуалы, накіраваныя на забесьпячэнье будучай плоднасці ці ўрадлівасці глебы. Жаночая сэмантыка прыпісваецца і памяшканьям. Тут і сені, і сама хата, дзе дзіверы, вароты прачытаюцца як сымбалі жаночага нізу... Асабліва наглядна жаночая сымболіка выяўляецца ў прыкладзе са ступай, якая прадстаўляе сабой жанчыну, а таўкач – мужчыну. Адпаведна працэс таўчэння ў ступе мэтафарычна абазначае полавыя дачыненіні. Рытуальнае таўчэнне вады ў ступе ўваходзіць у склад вясельнага абраду. Напрыклад, у Мазырскім павеце родныя маладой гучна білі сякерай або сякераю, таўклі ваду ў ступе. «Нячэснай» нявесыце ставілі таўкача замест жаніха, клалі яго ў ложак, маладую абводзілі вакол ступы, што выглядала ганебна. Адна ступа, без таўкача, сымбалізавала шлюбную пасіўнасць і таму знайшла рытуальнае выкарыстаньне ў масъленковых звычаях пакараныя нежанатай маладзі. У панядзелак на Масъленым тыдні хлопцы цягали ступу па хатах, дзе жылі незамужнія дзеўкі.

**М. С.:** Ня ступа, а проста дзіва... Дык што, баба-яга, якая лётае ў ступе, – таксама сэксуальны вобраз?

**Т. В.:** Ну, баба-яга ня толькі ў ступе едзе, але і таўкачом паганяе. Вобраз бабы-ягі, несумненна, архаічны і глыбока амбівалентны. Менавіта яна – як першапродак, як першанябожчык – кіруе ініцыяцыяй героя, што ў яе хатцы на курынай лапцы перанараджаецца да новага жыцьця. Прыкладам, прыйшоў да бабы-ягі Іван-царэвіч ці Іванька-дурачок, а яна яго накарміла, напаіла, у лазенку завяла. У выніку герой як бы перанараджаецца, надзяляеца новымі здольнасцямі. Таму і хатка бабы-ягі ўспрымаецца ня толькі як месца съмерці, але і як калыска новага жыцьця, як улоньне маці. Ступа, у свою чаргу, выступае і як сымбалічны эквівалент хаткі. Фактычна ступа – бытавое ўвасабленыне міталягемы першакрыніцы, зямлі і жанчыны, яе дзетароднага ѿлоньня.

**М. С.:** Ці трэба казаць, што пры такой сэксуальнай фантазіі беларусаў традыцыйнае беларускае вясельле таксама мусіла мець эратычны код. Я безыліч разоў бачыў, як перад уваходам маладых у хату б'юць посуд. Навошта? Спартрэбіўся б новай сям'і ў гаспадарцы.

**Т. В.:** Мушу ўдакладніць: фантазіі тут быць ня можа. Кожны сымбал, вобраз укладваюцца ў прынятых, строгія схемы і стэрэатыпы. Усё заканамерна ў рэчышчы іх мітасэмантыкі. Што да посуду, то ён уяўляўся перадусім крыніцай жыцьця, надзяляўся творчай патэнцыяй і азначаў сабой жанчыну. Рэзьбіваньне, скажам, гаршечка на вясельлі сымбалічна пазначала дэфлярацыю маладой (посуд білі пасъля першай шлюбнай ночы) і нават роды. Калі маладая брала шлюб нецнатліваю, яе матулі прынослі чарапкі або давалі ёй піць у трэснутым, дзіравым посудзе. Казалі: каму твой разьбіты гаршчок патрэбен?

**М. С.:** І яшчэ адзін успамін зь вясельля. Памятаю, як мы, падлеткі, ад вясельнага каравау старажаліся адшыкнуць шышку – яна здавалася самай смачнай. А навошта шышкі на караваі – ён жа не ялінка?

**Т. В.:** Каравай у традыцыйных уяўленьнях сымбалізаў сабою багацьце, род, шчасьце, долю. Да таго ж каравай выступае як яскравы мужчынскі і нават фалічны сымбалль. Такую прадукцыйную функцыю каравау падвойвалі, памнажалі шышкамі. Ну, а пра іх у вясельнай паэзіі гаворыцца: «Пад елкаю спала, / ня дзеўка стала – / шышка зь елкі ўпала, / дзеўку сапсавала». Так што шышка тут вядома якая... Традыцыйнае разуменне каравау як фалічнага сымбалю таксама паказвае на жаночую сэнтэнсу печы, як, напрыклад, у каравайнай песні: «Даўно печка зіяе, / а прыпечак рагоча. / Печ караваю хоча». Перад шлюбнай ноччу на каравай саджалі маладую. Не выпадкова каравай пяклі толькі дзяўчыне, што ўпершыню выходзіла замуж, і ніколі не пяклі ўдаве. Часам вясельны каравай у песнях замяняўся сырэм, які таксама азначаў жаніха, маладога мужчыну: «Ой, ляжыць сырок бяленъкі – / зяць цешчы міленъкі». Фалічнасьць сыру магла абапірацца і на сымболіку яго белага колеру, які ў славянаў здаўна асацыяваўся з актыўным пачаткам, мужчынскай сілай. Шматлікія песні, замовы, прыпейкі судносяць вобраз сыру з нараджэннем дзіцяці: «Вынясі сыра – народзіш сына».

**М. С.:** На вясельлі маладым жадалі сямейнага шчасьця, дзетак, дабрабыту. І часам пажаданыні гучалі паэтычна-эратачна. Ці не маглі бы паказаць узоры гэткіх пажаданьняў?

**Т. В.:** Прыкладам, жаніху хто-небудзь жадаў: «Дару дайніцай, / каб не заглядаў пад чужыя спадніцы» (гэта што тычицца яго паводзінаў па-за хатай). А ў сямейным жыцці жадалі: «Дару пету-

хом, / каб не ляжаў уверх трывухом». Маладой жа зычылі: «Дару дукаты, / каб маладая была съпераду гарбатай».

**М. С.:** Нядаўна беларусы адзначалі Купальле, моладзеава съвята, ад якога, як паведамлялася ў адной царкоўнай книзе, «отрокам осквернение, а девам растление». Ці сапраўды падчас Купальля адмяняліся ўсе табу і дазвалялася распуста?

**Т. В.:** На Купальле вольнасьць у полавых дачыненнях не ўспрымалася як распуста, а насіла падкрэслена сакральны сэнс. Зірніце ў акно: усё жывое проста буяе, квітненне, перажывае пік вэгетацыі, вітальнасьці. Архаічны чалавек не выключаў сябе з агульнае прыроднае прасторы. І вось гэтае расылінна-сонечнае буйства знаходзіла працяг і ў міжполавых дачыненнях. Да таго ж Купальле разумеецца як час адкрытага Раю, час адкрытых межаў між съветамі, між зямлёю і небам, што працягвалася і ў паслабленыні патрабаваньняў, адкрыцці межаў і ў зносінах мужчыны і жанчыны.

**М. С.:** Беларускі эратычны фальклёр увесь зашифраваны, закадаваны. І яго трэба ўмець чытаць. Ня мог не пранікнуць эрас і ў самы загадкавы жанр – у загадкі. А загадайце пару-тройку нашым слухачам.

**Т. В.:** Эратычныя загадкі – проста ўзор двухсэнсоўнасьці. Разам з тым яны глыбока іранічныя, дэмантуюць эфект падманутага чаканьня. Большасць загадак маюць зусім бяскрайдны адказ, азначаюць рэчы, якія знаходзяцца вакол нас. Напрыклад: «Валасы з валасамі сходзяцца, / сэрца заходзіцца. / Седзячы харашо, / а лежачы – яшчэ лепш». Што гэта? Звычайны сон. Ці яшчэ: «Лытка ўздрыгае, / касмаценьне ўставае, / а гладкі д'ябал / дзіркі шукае». Здаецца, усё тут гаворыць пра адно... Але адгадка – кросны. На зымену старым вобразам прыходзілі новыя: «Съпераду – па блату, / ззаду – хоць каму. / Дзеўкі любяць стоя, / мальцы на хаду».

Хто б даўмейся, што гэта – грузавік. Але падобныя загадкі загадваліся ў пэўныя каліндарныя адрэзкі часу і ў пэўнай аўдыторыі. Проста дзеля съмеху і для шырокай публікі загадваць іх не дазвалялася. Фальклёр наогул разылічаны не на слухача, а на суўдзельніка пэўнай съвяточнай, абрадавай сітуацыі. Калі я і той, хто побач, ад пачатку валодаем падобнымі сыштэмамі ўяўленыняў і каштоўнасных прыярытэтаў.

**М. С.:** Падазраю, што кніга «Беларускі эратычны фальклёр» не залежыцца ў кнігарнях (наклад – 1500 асобнікаў). Але ж ня ездзіць беларусам па яе ў Маскву. Ці ёсьць задума перавыдаць яе ў Беларусі?

**Т. В.:** Пакуль не. Гэта ж навуковае выданне. Ня варта заклікаць да папулярызацыі ці тыражавання эратычнага фальклёру. Укладаючы кнігу, я імкнулася паказаць усю патаемнасць беларускага фальклёру, яго ўнікальную, усёабдыннюю, архаічную, паэтычную, глыбокую ў сваіх вытоках мэтафарычнасць. Эратычны фальклёр прадэманстраваў усім нам, наколькі арганічнымі, гарманічнымі могуць быць стасункі ня толькі між мужчынам і жанчынаю, але і наогул між Чалавекам і Сьветам.



*Уладзімер Някляеў –*  
паэт, празаік. Закончыў Менскі пэдагагічны інстытут імя М. Горкага. Працаваў на Беларускім тэлебачанні, быў галоўным рэдактарам часопіса «Крыніца» і тыднёвіка «ЛіМ». Узначальваў Саюз пісьменнікаў і Беларускі ПЭН-Цэнтар. Аўтар кніг «Прошча», «Так», «Цэнтар Эўропы» ды інш. Нарадзіўся ў 1946 годзе ў Смаргоні. Жыве ў Менску.

## Уладзімер Някляеў: «Беларусы не адчуваюць якасці жыцця»

14 ліпеня 2006 году

*11 ліпеня 2006 году ў Крэўскім замку (дакладней, у пазасталых ад яго съценах) назіраўся вялікі рух: дзясяткі людзей вышуквалі ў траве камяні і знослі іх у крушину. Пасля імправізаванай талакі пад съякотным сонцам камянёй павінна было быць роўна шэсцьдзесят. Поруч з крушинай нейзабаве пайстала высокае крэсла, якое ў пэўным гістарычным антуражы (харугвы і г. д.) выглядала як троннае седала. І нарэшце ў вянку з палявых кветак (чым ня лайравы?) з'явіўся Паэт... Гэткім тэатралізаваным дзеяствам Уладзімер Някляеў адзначыў у Крэве сваё 60-годзьдзе.*

**Міхась Скобла:** Спадар Уладзімер, да гэтай пары юбілейныя літаратурныя вечарыны адбываліся ў Доме літаратара, у дамах культуры, у касьцёлах апошнім часам праходзяць. Вы першым скарысталі для гэтай мэты старажытны замак. Чыя гэта была ініцыятыва?

**Уладзімер Някляеў:** Крэва і замак ад пачатку меліся на ўвазе, я нікуды не зьбіраўся ехаць, апрача як да сваякоў, да сваіх крэўных, да магілаў тых, каго ўжо няма на съвеце. Ідэя правесыці імпрэзу ў замку належыць мастакам Рыгору Сітніцу і Ўладзімеру Вішнеўскаму. Прычым, калі яны падзяліліся са мною сваёй задумай, я, шчыра кажучы, не зразумеў і не пагадзіўся. Меркавалася называць імпрэзу «Час зьбіраць камяні», пасадзіць мяне ў княскасе крэсла, выкласыці крушню з 60 камянёў і г. д. Аднак яны не здаліся і ўсё арганізавалі. Без афіцыёзу, без тэлекамэрэю. На імпрэзе былі ўсе свае, ўсё і выйшла па-свойску, нібыта і ўсур'ёз, нібыта і жартам, але адбылася дзея, якая ўсім спадабалася.

**М. С.:** Памятаю, як сваё 50-годзьдзе вы адзначалі на стадыёне ў Маладэчне, падчас фэстывалю беларускай песні і паэзіі, заглушанага пазней віцебскім «Славянскім базарам». Чытаныне вершаў на стадыёне і ў замку чым розніцца?

**У. Н.:** Розніцца ня толькі чытаныне вершаў на стадыёне і ў замку, розніцца і тая літаратура, якая была дзесяць гадоў таму, і сёньняшняя. Былая – гэта рэшткі савецкай імпэрскай літаратуры. І я, па сутнасці, стаяў на тых рэштках, бо я ніколі не хаваў, што я, як і ўсе мае аднагодкі, вырас на той самай імпэрскай савецкай літаратуры. Тая літаратура патанула, як «Тытанік». Трагічны лёс тых, хто патануў разам з ім, але сумны лёс і тых, хто стаіць на беразе і глядзіць на хвалі, якія сышліся над караблём. У гэтым істотная псыхалягічная проблема для творцаў, якія доўга плылі на гэтым караблі. І вось што дзіўна... Лягічна мне было б змагацца за той час, калі я меў усё найлепшае. А ўсё найлепшае я меў у савецкія часы: я быў запатрабаваны, славуты, матэрыяльна забясьпечаны. Але вось нейкая лёгіка часу заключаецца ў тым, што ня толькі я, але амаль усе мы началі змагацца з тым, што нас, па сутнасці, да гэтай пары грэе. Дзіўная рэч, але давай ня будзем у яе паглыбляцца... Вядома, калі ты стаяў на стадыёне, калі ўзмахам твае рукі, твайму голасу падпарадкоўваліся дзясяткі тысячаў людзей, гэта заварожвала, у гэтым была свая «нарката», як сказаў б сёньняшня маладыя. Памятаю, у 1970-я гады я трапіў у Італію, мяне ўгаварылі ехаць туды маскоўскія паэты. Мне там давалі нейкую прэмію, і прыйшлі на сустрэчу 20 чалавек. Я падумаў, што італьянцы зь мяне зьдзекуюцца, і нават адмовіўся выступаць... Ну а сёньня і ў нас падобнае ня дзіва. Літаратура сёньня перастала быць сродкам здаўтыкаў, ёю займаюцца тыя, хто ня можа не пісаць. І ў гэтым у літаратуры сучаснай ёсьць свае перавагі перад тою літаратурай, якая была раней.

**М. С.:** На тыдзень пазьней пасця імпрэзы ў Крэўскім замку ваша вечарына адбылася і ў Смаргоні, ганаровым грамадзянінам якое вы зъяўляецеся. А наколькі важна, каб прызнаньне знайшло паэта ня толькі ў роднай сталіцы ці Італіі, але і ў вёсцы ці мястэчку, адкуль ён родам?

**У. Н.:** Раней я лічыў, што гэта драбяза. Што такое малая радзіма? Сто чалавек у параўнаньні са съветам, дзе – мільёны. А цяпер мне ўсё даражэй тое, што адбываецца там. За прызнаньне высакалобага крытыка мне даражэй прызнаньне цёткі, якая засталася з усёй маёй радні ў Крэве. І тое, як яна мяне сустрэла на дзедаўскім падворку ў съпёку, апрануўшы строй, у якім ёй было невыносна горача. Але яна трывала і проста са съязьмі радасці глядзела на мяне, свайго родзіча, крэўніка.

**М. С.:** Яна сустрэла пляменыніка Валодзю Някляева. А ці чытала яна ваши вершы?

**У. Н.:** Чытала. І брат Іван чытаў. Аб прызнаньні на радзіме ў свой час добра Янка Брыль напісаў: «Мяне называюць вядомым беларускім пісьменынікам. І ў Маскве мне кажуць: што з таго, што ты вядомы беларускі... А я, ім не адказваючы, сам сабе гавару: а мне дастаткова». Так і мне. Наогул, мае стрыечныя браты, хоць жылі мы бедна, усе выйшлі ў людзі. А брат Іван лічыць сваім абавязкам клапаціцца пра Крэўскі замак, які на нашых вачах працягвае развальвацца. Калі ў мяне былі магчымасці, мы разам зь ім арганізоўвалі фонд «Крэва» дзеля ўратаванья замку. У мяне такое перакананьне: калі паўстане з руінаў Крэўскі замак, зь ім паўстане і Беларусь. Паглядзі, у Крэве ўсё і началося: і вунія, і шлюб Ягайлы, і апалаічванье... Кажуць, што чалавек складаецца на 90% з вады. Дык вось, я на 90% з крэўскай вады. І таму ёсьць аўктыўныя прычыны гарнуцца да свайго, роднага і любіць сваю зямлю і сваіх людзей.

**М. С.:** Вы з такой цеплынёй гаворыце пра свае

родныя мясціны. А мне згадваюцца вашыя радкі: «Вяртацца на радзіму, а куды? Нідзе няма радзімы». Радзіма – краіна – дзяржава – для вас гэтыя паняткі роднасныя ці ўзаемавыключальныя?

**У. Н.:** Яны і роднасныя, і ўзаемавыключальныя адначасова. Але на глыбінным узроўні нідзе няма радзімы. На глыбінным узроўні нідзе няма ніякай тваёй дзяржавы. І наогул, на глыбінным узроўні нічога ў цябе нямашака. Гэта адчуваньні абсалютнай касымічнай пустаты, абсалютнай касымічнай адзіноты. І гэтыя адчуваньні існуюць у табе незалежна ад цябе самога. І чым большыя ты робіш намаганыні ад іх пазбавіцца, тым глыбей і глыбей ты ў іх патанаеш. А ў працытаваных радках я меў на ўвазе зусім яе тое, што на паперы.

**М. С.:** Я дапоўню сваё пытаньне, праілюструю яго радкамі ўкраінскага паэта Аляксандра Ірванца: «Це здогадка давня, але не іржава, / Ї промовляти пручается род: / В нас гарна краіна й паскудна держава, / В нас люди хороші й погані народ». А ў нас народ таксама горшы, чым людзі?

**У. Н.:** У вачах уладароў, філёзафаў ці паэтаў народ быў заўсёды горшы за іх саміх. Ну, вазьмі Купалу: «Па колькі нам дасі чырвонцаў, калі мы пойдзем за табой...». Купала і народ – проблема? Проблема. Нават народ і Колас, які, здаецца, плоць ад плоці народу, – таксама проблема. Ня кажучы ўжо пра эстэта Багдановіча. Сёньняшня ўлады і народ – што, не проблема? Уявім сабе такую сітуацыю: кіраўнік Беларусі заснуў летаргічным сном. Заснуў і съпіць. А служкі ягоныя ня кажуць нікому, што ён съпіць. І ён съпіць, съпіць і съпіць – месяц, паўгода, год... Ну і што, што-небудзь зъменіцца? Не. Ужо ня ў ім проблема, а ў тым, што прарасло. А прарасло таму, што недзе там і было. Бо калі б яно ад пачатку адпрэчылася, то і ня сталася б.

**М. С.:** А мне здаецца, калі б здарыўся летаргічны сон, зъмены адбыліся б. Напрыклад, я не ўяўляю

чарговай «бітвы за ўраджай» без сэлектарнай нарады.

**У. Н.:** Ды дзьве наладзілі б «бітвы»! Ці шэсьць – па колькасці абласцей! Не, машина ўжо адлажаная, працуе. Гэта наогул законы дыктатуры, а ў нас, што б ні гаварылі, усе фармальныя прыкметы дыктатуры ў наяўнасці. Дыктатура паўсюдна па адных і тых жа пісаных і няпісаных законах дзейнічае. Мы тут гаворым пра асобу, народ. Няма больш вядомай асобы, чым Ісус Хрыстос. А другі знакаміты, дзякуючы Хрысту, чалавек – Варава. А вось что мне скажа што-небудзь пра трэцяга? А на Галгофе быў трэці крыж, і на тым крыжы быў трэці чалавек, які прамаўчаў і пра якога да гэтай пары ўсе маўчаць. Вось гэтым трэцім мне на сёньня і ўяўляеца наш народ. І наогул, большасць людзей на съвце – гэта трэція, якія фізычна існуюць і нават раскрыжаваныя, а на ўзоўні духу, мэтафізычным уздоўні іх нібыта і нямашака.

**М. С.:** Адзін беларускі літаратар зь Беласточчыны (ня буду называць яго імя) прызнаўся, што «беларускі праект» у ягоным жыцці ня ўдаўся. Ён перастае пісаць па-беларуску і пачынае тварыць на падляскім дыялекце, які Польшча з уступленнем у Эўразія з мусіць падтрымліваць. Ці ня стане ў недалёкай будучыні падобная зьява масавай, калі той ці іншы пісьменнік пярайдзе на свой, умоўна кажучы, дыялект?

**У. Н.:** Гэтыя выбрыкі я разумею. І на нашай памяці была спроба адрадзіць «палесскую мову». Уся справа ў тым, што сёньня сэгмент культуры, дзе можа праявіць сябе творца, вельмі звузіўся. Вельмі цяжка сябе выявіць. Надрукаваўся ты ў часопісе – цябе прачытае купка людзей, якая і так усё пра цябе і тваю творчасць ведае. Таму і хочацца нешта незвычайнае зрабіць, як таму беластоцкаму літаратару... Але тут мне хочацца вось пра што сказаць. Каля мяне апошнім часам усё больш пэсымістаў. Той жа

Васіль Быкаў быў страшэнным пэсымістам. Янка Брыль быў далёка не аптымістам пры ўсёй сваёй энэргічнасці і жыцьцёвай сіле. Але ўва мне праста як дадзенасць існуе перакананье: усё беларускае – яно праста будзе. Тоё беларускае, якое, нягледзячы на расейскую бацькаву кроў, стала для мяне больш крэўным, чым усё астатніе. Яно праста будзе! Яго ня можа ня быць!

**М. С.:** «Глухі камень веры»? Гэта мэтафара польскага паэта і ксяндза Яна Твардоўскага.

**У. Н.:** Нешта накшталт таго.

**М. С.:** Многія вашыя вершы апошніх гадоў загучалі афарыстычна: «Мне не хапае ланцуга, намазанага мёдам». Чаму імператры ѿ свободы ў вачах беларусаў – нішто ѿ парадайнасці зь мёдам на ланцугу?

**У. Н.:** Так склаўся наш гістарычны лёс. Па-першае, усе міты пра Вялікае Княства Літоўскае, усе творы, напісаныя Ўладзімерам Караткевічам і яго пасыльдоўнікамі, не пасыпелі паўзьдзейніцаў на съядомасць людзей, як тое магло быць. Часу не хапіла. Па-другое, аддаленасць і неверагоднасць таго, пра што яны распавядалі, зрабіла сваю справу. Бо цягам трох апошніх стагодзьдзяў мы назіралі зусім іншую рэальнасць... Я нават не ўяўляю, колькі трэбабудзе затраціц часу і высілкаў людзям, якія возьмуцца вярнуць беларусам страчанае. Вось гэта будзе праблема! Але так станеца, і ў съвце ёсьць аналягі. Паколькі я жыў у Фінляндыі, то магу сказаць пра фінаў. Нам палякі і расейцы, а фінам швэды і расейцы даводзілі, што бязь іх ні беларусы, ні фіны не пражывуць. А фінаў жа ўдвай меней, яны жывуць на тэрыторыі, якая на дзьве траціны ў Запаляр'і, дзе нічога не расьце. У іх там наогул – толькі лес і вада. Дарэчы, у іх таксама быў страшэнны крызіс на пачатку 1990-х. Ну і што? Задзесяць гадоў яны вырашылі эканамічную праблему, і вырашылі без сваіх нафты і газу. Таму, маючы

такое геаграфічнае становішча, якое мае Беларусь, мы маем усе шанцы стаць нармальнай краінай. Усе гэтыя байкі пра нашую эканамічную залежнасць придуманыя толькі дзеля таго, каб зрабіць нас залежнымі палітычна.

**М. С.:** І яшчэ адзін ваш верш згадаю – пад назвай «Піянэрскае прывітаньне»: «Дзякуй лідэру нацыі за электрычнасць і газ, за эпахальную працу нацыі на ўнітаз». Але ж нацыя працуе ня толькі «на ўнітаз». Нешта ж застаецца, Нацыянальная бібліятэка напрыклад.

**У. Н.:** Працыаваныя радкі – вядома ж, перабольшваньне, як гэта зазвычай у вершах бывае. Я, дарэчы, ня з тых людзей, якія радуюцца няўдачам уладаў. Вось нядаўна ўпаў спадарожнік «БелКА», і сёй-той пачаў паціраць рукі... А мне таксама крыўдна, таму што спадарожнік рабілі тысячи людзей. І трэба аддаць належнае: сέньня зрабіць касымічны спадарожнік здольная далёка ня кожная краіна.

**М. С.:** Катастрофа са спадарожнікам адбылася не па віне беларусаў, ягоны вывад на арбіту не змагла ажыццяўіць расейская ракета.

**У. Н.:** Вось каб не напаткала Беларусь тая самая катастрофа ў больш шырокім сэнсе... А то мы ўсё караскаемся на расейскую ракету, зь якой можам гримнуцца. І гэта лёгка можа здарыцца. Я напалову расеец, я люблю Расею, нічога з гэтым не паробіш. Але я абсолютна аб'ектыўна ацэньваю суітуюцу ў сέньняшній Расеі і той напрамак, куды яна рухаецца. І таму «ракета» яе вельмі небяспечная.

**М. С.:** На мінулым тыдні ўсе мы перажылі вялікую страту: ня стала Янкі Брылья. Пасля съмерці Быкава і Брылья ў мяне такое адчуваньне, нібы два кутнія камяні вываліліся з падмурку нацыянальнай літаратуры. Ці ўстоіць яе нетрывалы гмах?

**У. Н.:** Я не адчуваю асаблівай трывогі за лёс мовы і літаратуры. Патлумачу чаму. У мяне ад пачатку не

было ніякай сваёй значнасці ў літаратуры. Толькі па выхадзе кнігі «Прошча» я зразумеў, што ня здрылася памылкі на нябёсах, калі мяне называюць паэтам. Калісьці мне прызнаваліся старэйшыя, што ўсё, яны ўжо на краі, за імі – прорва і пустэча. Памятаю, як, здаецца, Анатоль Вярцінскі мне сказаў: «А тут раптам ты паявіўся!» Майму пакаленню таксама падобнае здавалася. А не пасыпелі мы азірнуцца – зъявіўся Юрась Пацюпа, зъявіўся Андрэй Хадановіч. І за імі ўжо ідзе хвала за хвальі. Гэта ж ня штучныя зъявы. Проблема ў іншым. Сёньняшнім творцам вельмі цяжка выявіцца. У нас і так паўсюль героі, паўсюль змагары, ужо сотні людзей пасядзелі ў турме... А Брыль і Быкаў зрабілі тое, што яны павінны былі зрабіць у свой час. А маладзейшыя зробіць сваё.

**М. С.:** На пахаваньне народнага паэта Максіма Танка прыходзіў кіраўнік дзяржавы. Памяць другога народнага пісьменніка Васіля Быкава была ўшанаваная вянком ад прэзыдэнта. Трэці народны Янка Брыль ня меў і вянка. Пра што съведчыць гэткая эвалюцыя ўлады?

**У. Н.:** Съведчыць пра адну істотную акалічнасць. Ня сълед марыцца беларускай апазыцыі пра тое, што праз пэўны час Лукашэнка стане ледзь не нацыянальным лідэрам і будзе баараніць сувэрэнітэт Беларусі. А таму ўжо сέньня трэба набівацца да яго ў дарадцы, каб ён калі ўжо паверне, то павярнуў туды, куды нам усім трэба. Нічога падобнага ніколі ня будзе!.. Пра съмерць Янкі Брыля «Звязда» дала кароткую інфармацыю, БТ бягучы радок кінула. Ні пра месца, ні пра час пахаваньня – ні слова. Чаму так? Адчуваньне вялікіх стратаў патрэбнае для нацыі ня менш, чым адчуваньне вялікіх зьдзяйсненіяў. У адчуваньні вялікіх стратаў гартующца моц і дух нацыі. Урэшце, у адчуваньнях стратаў нацыя і самаствараецца. І таму нашу вялікую страту, страту Янкі Брыля, улада проста замаўчала. Чаму?

Таму што яна займела досьвед, як глыбінна адчула Беларусь страту Васіля Быкава. І не дала паўтарыць тое самае яшчэ раз. Тут усё відавочна. Чаму Янка Брыль у Калодзішчах? Сёньня ўлада можа казаць пра ягоны запавет і г. д. Усё гэта лухта. У 2003 годзе ў Брыля памерла жонка. І я сам, плюнуўшы на ўсе акалічнасці, грукаўся ў Адміністрацыю презыдэнта, каб сказаць там тое, пра што мяне ціха папрасіў Брыль, – дазвольце пахаваць жонку на Кальварыйскіх могілках. Я ім кажу: «Вы зразумейце, Брыль, па сутнасці, для сябе просіць, бо ён ляжа там, дзе жонка. І ён ня просіць у вас ганаровыя ўсходнія могілкі». Што я пачуў? «А, ты говориш, что он в 1917 году родился, а я думал, что он умер давно...» Такі жарт нібыта. Але ў гэтym жарце – адносіны ўлады да той звязы эпахальнай, якой быў Янка Брыль. І – было адмоўлена! Таму сёньня Брыль у Калодзішчах.

**М. С.:** Янка Брыль – гэта бездакорны стыль, гэта густ, гэта пэўныя маральныя каардынаты. А вось адзін зь літаратурных маладзёнаў піша на форуме Litara.net: «Мы – цынікі, мы пасълядоўнікі Адама Глёбуса». А літаратура можа быць цынічнай?

**У. Н.:** Літаратура можа быць любой, у тым ліку і цынічнай. Але чалавек цынічным доўга быць ня можа, нават калі ён літаратар. Так ці іначай, жыцьцё, як гільятына, з чатырох бакоў паабсякае ўсё, што поруч з табой. І яно ўжо абсякае... Так і з тымі маладымі, хто знайшоў сабе куміра... Няма ніякага сораму абвяшчаць сябе гуру ад літаратуры. Без усякіх тармазоў пачалі людзі жыць. Але ўсё гэта лухта. Я кінуў думаць пра тое, кім я буду заўтра, ці «вырасту» я ў начальнікі ці ў «большыя» паэты. Гуманістычная місія мастацтва і літаратуры спрадвеку ішла побач з рэлігіяй, з верай. Так заўсёды было і дайшло да нас, і мы, так ці іначай, на гэтым вырасталі і фармаваліся. І так яно будзе заўжды. А ўсе гэтыя заявы пра тое,

што «мы цынічныя», – проста дэкларацыі, і нічога сур'ёнага за імі стаяць ня можа.

**М. С.:** Я сёньня шмат цытую вашых вершаў, яны таго вартыя. Згадаю яшчэ адзін: «А пакуль на прасторах Айчыны, / Што ўсё толькі зьбіраецца быць, / Аніводнай ня знойдзеш прычыны, / Каб ня піць!». Няўжо нас чакае ўсенародны алькагалізм?

**У. Н.:** Сёньня беларусы п'юць ня больш, чым раней. Вось я ўспамінаю сваё дзяцінства. Пілі гэтаксама. І бацька мой піў, і сябры ягоныя пілі. Да дураты, да пісталетаў, да страляніны... І сёньня п'юць ня ў меншых маштабах, таму што ў нас няма адчування якасці жыцьця. Яно для нас не каштуете столькі, колькі, напрыклад, для заходняга чалавека, які живе ва ўмовах сваёй цывілізацыі доўга і камфортна. І ён цэніць гэтае жыцьцё, якое далося яму цяжкай працай, і ня будзе яго самахоць губіць. А наш чалавек разважае так: якая розніца, год туды, год сюды... Заўсёды ў нас чалавече жыцьцё нічога не каштавала, жалеза – каштавала, а жыцьцё – не. Так думалі правадыры, так сталі ўрэшце думаць і людзі. А якую прычыну можна знайсці, каб ня піць... Трэба працаваць. Сёньня звузела і ўшыркі, і ўдоўжкі наша літаратурная дзялянка. Значыць, калі мы ня можам узяць колькасцю, трэба браць якасцю. Іншага выйсця ў нас няма.

**М. С.:** У нобэлеўскага ляўрэата Чэслава Мілаша ёсьць книга пад назвай «То», у вас – «Так». У абодвух выпадках назвы нібы падказваюць, што пазэты спазналі нейкую жыцьцёвую таямніцу. Вашае сцьвярджальнае «так» – адказ на якое пытанье?

**У. Н.:** Што датычыць назвы, то чым карацей, тым лепш. Як чалавек ні плянуне сваё жыцьцё, свой лёс, здарaeцца так, як здарaeцца. Якраз у гэтym была сутнасць назвы – так, а не інакш. З тых нечаканак, якія цягам апошніх гадоў здараліся ў мaim жыцьці, зъяўленьне книгі «Так» – самая вялікая нечаканка. Бо ў свой час, напісаўшы книгу «Прошча», я вы-

рашыў разьвітацца з паэзіяй – справай маладой і энэргічнай. Ужо нібыта не па ўзорыце – бадацца з маладымі. Але чалавек – не гаспадар свайго лёсу. І калі я ўбачыў, што напісалася кніга «Так», я зъдзівіўся і самому сабе, і таму, што сталася. Нагогул, што ёсьць кніга паэзіі? Гэта – як ідзе паэт па лесе, знайшоў баравіка – кінуў у кошык, знайшоў падасінавіка – кінуў, сыраежку – туды ж... Насамрэч кніга – нешта больш істотнае, чым праста сабраныя пад адну вокладку вершы. У кнізе «Так» мне хацелася стварыць унутраную архітэктуру. Скажам, яна пачынаецца вершам: «Я Богу ўсё перамаўчаў, / Як сіла слабла, / І кнігу шостую пачаў... / – Да д'ябла! / Ён спакусіў узняць кулак / На самым нізе – / І праступіў ягоны знак / На шостай кнізе. / Каб зноў я ў мораку начы / Глядзеў, зъдзіўлённы, / На строгія, як на мячы, / Пісмёны». І паслья гэты ж самы верш, але ўжо ў разьвіцці, зъяўляецца ў паэме «Ложак для пчалы»: «Каб меч, што лёс мне адкаваў, / Я ўзяў і рогам / Упёрся і паспрабаваў / Пабіцца з Богам. / І калі Бог мяне зваліў, / Як дуба вецер, / Душа мая пяяла – жыў, / Любіў на съвеце!».

**М. С.:** «Пабіўся з Богам...» Ці не зашмат блузьнерчай ваяўнічасці ў гэтым радку?

**У. Н.:** Я вырас у сям'і вернікаў, мой дзед і яго сям'я былі найшчырэйшымі вернікамі. І я помню зь дзяцінства, як добра было мне зь дзедам і дзедавым Богам, калі мы разам чыталі Святое Пісаныне. І як страшна мне было, калі я ішоў у царкву. Як усё съціналася, як я баяўся, што Божанька глядзіць зь нябесаў і ведае, што ўчора я залез у сад да суседкі, нарваў яблыкаў за пазуху. Ніхто ня бачыў, а Бог жа бачыў, ведае. І вось глядзіць і ківае мне пальцам зь нябесаў: «Ну ты глядзі, Воўка!.. Сёньня я яшчэ прамаўчу, але вось наступным разам прыйдзеш ты ў царкву...». Гэтыя дзіцячыя адчуваньні нагадваюць стан чалавека, нашага праваслаўнага беларуса ў храме. Душа беларуса – паганская тэрыторыя. І

на сёньня большасць з нас – вернікі ўмоўныя, я ў гэтым праста перакананы. І калі сыходзіць з гэтага, то трэба вызваліцца... Ня трэба, вядома, задавацца некарэктнымі пытаньнямі, ці ёсьць Бог. Бог ёсьць. І да гэтага больш ня варта вяртацца.

**М. С.:** А як быць з вашым наступным радком: «Прысынілася, што ёсьць на съвеце Бог...»? Толькі прысынілася?

**У. Н.:** Вось утым і ўся глыбіня пытаньня і глыбіня Бога. Кожны чалавек – штодня іншы. Я, напрыклад, часам устаю з раніцы тым жа вернікам, чалавекам, які, як і ўсе, баіцца съмерці, гатовы ісьці маліцца, каб дараваліся грахі. А часам устаеш і думаеш: дай я разъбяруся ў самім сабе, чаму мяне нешта палохае, што мяне, выхаванага ў атэістычным грамадзтве чалавека, нітуе з Богам? Наогул, вера і мастацтва – паралельныя шляхі асэнсаванья быцця. І калі б я адчуваў сябе мацнейшым чалавекам, чым ёсьць, я б адназначна стаў на шлях веры. Але я не такі моцны, таму я стаў на паралельны шлях, на шлях мастацтва, ён больш лёгкі. І яшчэ ён больш вальнейшы ў тым, пра што мы цяпер гаворым. Ён дае магчымасць разъбірацца і «біцца з Богам». Але ж размова не пра гэта ідзе... Гэта ж бойка ўнутры самога сябе, гэта бойка за самога сябе і за Бога ў сабе самім. Гэта бойка са слабасцю ў самім сабе. І каб ня быць слабым, робіш такія пасылы, часам, я згодны, даволі рызыкоўныя.

**М. С.:** У той самай кнізе «Так» ёсьць верш «Над магілай Манэргейма», спрэчны з хрысьціянскага гледзішча. Вы ў ім дзякуюце Богу за геній Купалы і Коласа, але просіце хоць аднаго Манэргейма – «хай у чатыры бакі пастраляе». А ці не прыходзіла вам у галаву думка, што нашае ўпартасце беларускае «нестраляньне» і ёсьць адной з формаў сапраўднага хрысьціянства? Бо ж «не забі» – адзін з Божых запаветаў.

**У. Н.:** Не складана апраўдаць народ, які ты

любіш. Але ранейшыя звышпіетэтныя адносіны з народам у мяне асабіста скончыліся. Талерантны, мяккі, хоць ты яго да аднаго месца прыкладай... Аб'ектыўна кажучы, калі грамадзтва дазваляе, каб зь ім абыходзіліся так, як абыходзяцца, не аказвае ніякага супраціву, значыць, трэба шукаць глыбінныя прычыны ў самім народзе. І калі пачынаеш шукаць, то хочаш ня хочаш, але відно, што ня ўсё так хороша, як мы насыпвалі пра гэты народ у сваёй літаратуры. Зрэшты, менавіта літаратура фармавала нацыю, гэта неаспрэчная штуковіна. І вось гэтае ўзаемнае самалюбаваныне між народам і мастакамі прывяло да таго, што мы сёньня маем. І калі мы сёньня ня можам знайсьці такой постаці, якая па сутнасці зратавала нацыю, Фінляндыю, можа, ня Боскім учынкам, – стралянінай...

**М. С.:** Вы маецце на ўвазе фінскага генэрала Манэргейма?

**У. Н.:** Так, бо ён прымусіў увесь народ, які мог трymаць зброю, страляць, страляць і страляць... Бо інакшага выйсьця для фінаў на той момент не было. Наогул, у гісторыі Фінляндыі і Беларусі вельмі шмат падобнага. Проста супадзеньні. Але на гістарычных скрыжаваньнях, у нейкія вузлавыя моманты фіны скарыстоўвалі тыямагчымасці, якія давала ім гісторыя, а мы чамусьці спускалі іх ва ўнітаз. Вось пытаныне для філёзафаў нашых і гісторыкаў.

**М. С.:** Жыцьцё павінна цікавіць мастака ў розных праявах, ці, робячы рызыкоўныя пасылы, высьвяляючы, што ёсьць добро і зло, мастак павінен асьцерагацца, каб сваёй творчасцю не памножыць зла?

**У. Н.:** Ніякіх асьцераганьняў быць не павінна. Як толькі ты пачынаеш нечага баяцца, зноў жа ці ў самім сабе, ці навокал сябе, ты паралізуешься, ты ня можаш думаць так, як хоцацца. У кожным разе трэба мець сілу і рабіць учынак, рабіць так, як ты на максымуме можаш. Апроч усяго астатніга, што такое

паэзія? Вось я кажу – «у мяне», «я». Насамрэч гэта вельмі адносна. Скажам, паэма «Ложак для пчалы» напісаная не Ўладзімерам Някляевым. Някляеў такую паэму ня змог бы напісаць.

**М. С.:** А хто ж яе напісаў? Яна ж зъмешчаная ў вашай кнізе.

**У. Н.:** Яе напісаў Нехта, хто выбраў мяне праста ў праваднікі тэксту. І няма ў мяне анікай пыхі наконт таго, які я малайчына. Фізычна адбывалася так: я пісаў ту пээму тры месяцы амаль бяз сну. Калі адчуваў, што ўжо не магу сядзець за столом, клаўся на гадзіну-другую на ложак. І тыя строфы, якія я запісваў ня так, як Некаму хацелася, яны мне ў съне, у глыбокім съне перадыктоўваліся. І я ўставаў і перапісваў. Той стан я магу параўнаць хіба з наркатычным, ён мяне не адпускаў ні на імгненьне. Я не разумеў, у якой прасторы знаходзіўся – у нябесной ці зямной. Гэта тое, што, відаць, называецца банальным словам «натхненьне». І калі такое ў табе адбываецца, ты ўжо не змагацца з Богам хочаш, а дзякаваць Яму за тое, што ён цябе для гэтай справы выбраў.

**М. С.:** Выходзіць, паэт-мэдым – не прыдумкасаміх паэтаў для падвышэння свайго аўтарытэту?

**У. Н.:** Не, гэта не прыдумка. Клясьціся ня буду, але я шчыра расказаў, што адбывалася са мной. Памятаеш пушкінскую «Прарока»? Гэта адзін з самых магутных ягоных вершаў. Пушкін сам прызнаваўся, што ад першага да апошняга радка ён яго пачуў у съне, устаў і запісаў. А мне прысыніўся верш «Над вадой».

**М. С.:** Запісаныне пад дыктоўку – гэта нялага. Усё ж давайце вернемся да добра і зла. Увогуле, ці павінен мастак канцэнтраваць сваю ўвагу на гэткай зьяве, як зло? Бо, наводзячы на яго свой «магічны крыштал», паэт міжволі павялічвае яго.

**У. Н.:** Ня трэба перабольшваць уплыў літаратуры на жыцьцё. Уплыў той бальшавікі прыдумалі,

прыраўнялі пяро да штыка. І толькі за верную службу гэтага прыраўнянага да штыка пяра яны нас і падкормлівалі, і падпойвалі, і жытло давалі. Насамрэч мастацтва мала ўплывае на чалавека. Паглядзі, якія творы зъявіліся ў літаратуры за часы існаваньня чалавека! Усё раскладзена па палічках, усе героі выпісаны ад Дон Кіхота пачынаючы. А чалавецтва засталося такім самым, не палепшылася... Іншая справа, што мастацтва дазвал耶 ў сутнасці сваёй чалавеку быць чалавекам. Кіраўнік нашай дзяржавы ўвесь час гаворыць толькі пра адно: сёньня вы зарабляеце сто даляраў і жывяце добра; заўтра будзеце зарабляць сто пяцьдзясят даляраў і жыць яшчэ лепш; а пасля заўтра – дзьвесціцца пяцьдзясят... Ну хай сабе. Але дзеля чаго жыць – пра гэта не гаворыцца, такое пытаньне не задаецца. А так праста жыць – гэта існаваць дзеля ўнітазу. За дзьвесціце ці за чатырыста даляраў схадзіць на ўнітаз – невялікая ў выніку розыніца. Якраз культура дапамагае чалавеку адказваць на самае галоўнае пытаньне: дзеля чаго жыць? А культура ў нашай краіне адсунутая ня тое што ўбок, а туды, дзе яе ўжо і не відно. І гэта страшна.

**М. С.:** Мяне ў спрадвечнай дыспазыцыі «паэт і цар» вось што цікавіць. Кідаючы пальчатку ўладару, становячыся ў пазыцыю двубою, пісьменнік становіцца вышэй? Ну як жа, мужнасць, съмеласць грамадзянскую праяўляе, ісцінну абараняе. Так было і ў Пушкіна з царом, і ў Васіля Быкова з Лукашэнкам. Гэта абавязак мастака ці, наадварот, ён любымі спосабамі павінен пазбягаць сутыкнення з уладай?

**У. Н.:** Тут кожны выбірае сам. Гэта вельмі няпростая, гранічна няпростая ситуацыя. Каб кінуць пальчатку і выстаяць, трэба спачатку паглядзець, ці ёсьць у цябе на гэта сілы. Бо выстаяць – неверагодна цяжка. Неверагодна. Але, калі браць мяне асабістая, я ніколі не шкадаваў абзробленым. Я меў і трыв пасады,

і кабінэты, і машины, і гроши, і ўсё гэта імгненна страціў. Іншым разам прачнесцяся ўночы і задасція пытаньнем: дзеля чаго? Але пасля напішаць паэму і падзякуеш Богу, што ўвесь гэты пыл зь цябе зъляцей, уся гэтая лухта засталася ззаду, і ў цябе ёсьць свабода пісаць, выконваць тое даручэнне, якое ўскладзена на цябе ў гэтым жыцьці.

**М. С.:** Да выезду за мяжу ў 2002 годзе вы былі з уладай у даволі блізкіх стасунках, нават ляталі на адным самалёце з Аляксандрам Лукашэнкам на розныя палітычныя мерапрыемствы ў Расею. У які момант вы адчулі, што чым так лятаць, то лепш хадзіць пешкі?

**У. Н.:** У Смаленску сьвяткаваўся 80-гадовы юбілей БССР. Як памятаеш, у Смаленску Савецкая Беларусь і была абвешчаная. Туды паліяцеў увесь наш палітычны бамонд, у тым ліку і я. Расейскую дэлегацыю ачольваў старшыня Думы Селязьнёў. І вось ідзе ўрачыстае паседжанье. У залі – інтэрнацыяналізм, панславізм зашкальвае проста, прамовы коцяцца. Лукашэнка толькі пра гэта ў сваім выступе і гаварыў. І тут выступае мітрапаліт смаленскі і калінінградскі Кірыла і ў запале панславянізму гаворыць пра тое, што ня бачыць ніякіх перашкодаў для нашай усеагульной еднасці, што няма ніякіх беларускіх і украінскіх моваў, няма беларускіх і украінскіх народаў. А ёсьць толькі адно вялікае расейскае дрэва, на якім беларуская і украінская галіны ці абсякуцца, ці самі ablamaюцца... І калі ён гэтую дурату прагаварыў, падымаецца прэзыдэнт Беларусі і пачынае пляскаць у далоні. Чалавеку, які сказаў, што Беларусі – нямашака! Калі нямашака Беларусі, то скуль ты ўзяўся, беларускі прэзыдэнт?! Чаму ты стаіш і пляскаеш? Тут ужо съядомасць не ўключаецца, гэта нешта інфэрнальнае, надсьядомаснае, і з гэтым немагчыма справіцца... І якраз пасля гэтага я на прэзыдэнцкі самалёт ужо ня сеў. У які самалёт сядаць, куды ляцець, у якую Бела-

русь – якой няма?! Дадому вярнуўся на цягніку. З тae паездкі і пачаўся мой шлях на Захад.

**М. С.:** У расейска-беларускіх адносінах, апошнім часам даволі млявых, зьявіўся новы далікатны нюанс. Расея абвясціла сваім нацыянальным сьвятам дзень 4 лістапада, у якім ажно ў 1612 годзе яны здолелі адбіцца ад войска Рэчы Паспалітае, якое было захапіла Москву. Мянезъдзівіла, што расейцы ўвогуле здолелі прызнаць захопнікамі палякаў і беларусаў, а жылі мы зь імі тады ў адной дзяржаве. Які крок Беларусь магла б зрабіць у адказ?

**У. Н.:** Само напрошваецца: абвесціць нацыянальным сьвятам 8 верасня – дзень бітвы пад Воршай. На гэты конт можна, вядома ж, і павесяліцца, аглядаючыся на далёкую гісторыю. Але гэта вельмі сур'ёзная справа. Мой бацька – расеец, зь мяне рабіць русофоба – проста съмешна. Расея для мяне – сардэчная любоў, якую не выбіраюць, з гэтым я нічога не магу зрабіць і не зъбіраюся рабіць. Але гэта не азначае, што я не разумею таго, што адбываецца сёняня ў Pacei. Нічога добра га там не адбываецца. Расея як жыла за нафтадаліры, так і працягвае жыць, эканоміка на месцы стаіць. У такіх выпадках чым больш сьвятаў, тым лепш. Ну паглядзім, як яны дзень вызвалення ад нас будуць сьвяткаваць. Я проста не магу ўцяміць, як адначасова абдымацца і сьвяткаваць дзень, калі вы нас пабілі... Такое можна прыдумаць толькі ў наш час і тымі мазгамі, якія ёсьць.

**М. С.:** У вашым верши «Новы Свят» Сталін і Беряя гавораць па-расейску. І гэта ў іх натуральна атрымліваецца. Адзін наш паэт нападпітку жартаваў: «Дайте водкі и закуски – напишу стихі по-рускі». А сур'ёзнае пісаныне на бацькавай мове вас ня вабіць?

**У. Н.:** Я дастаткова добра ведаю расейскую мову, каб напісаць па-расейску верш. Але прысыніць верш па-расейску я не магу.



**Леанід Левін –**  
архітэктар. Выпускнік Беларускага політэхнічнага інстытуту. Працаваў у «Мінскпраекце», дзе ўзначальваў архітэктурныя майстэрні. Праектаваў станцыі метра «Плошча Незалежнасці» і «Няміга», мэмарыяльны комплекс «Хатынь» ды інш. Старшыня Саюзу беларускіх габрэйскіх арганізацый. Нарадзіўся ў 1936 годзе ў Менску, дзе і жыве.

## Леанід Левін: «Хатынь магла зъявіцца ў Сярэдняй Азii»

20 лістапада 2005 году

35 мільёнаў наведнікаў пабывалі ў Хатыні ад часу адкрыцця там мэмарыяльнага комплексу. За савецкім часам і ці на ўсе афіцыйныя дэлегацыі ававязкова ехалі ў Хатынь, па дарозе робячы прытынак ля Кургану Славы. Хатынь, Курган, менская плошча Перамогі ды яшчэ Берасьцейская крэпасць і былі галоўнымі помнікамі незылічоным ахвярам самай страшнай у гісторыі чалавечства вайны. Новы час вымагае новых помнікаў, і сёння турыйстай рыхтуеца актыўна пераймаць псыходагістарычнае «Лінія Сталіна», якая выглядае дзіўным збудаваннем на фоне прыгаданых мэмарыялаў. Адзін з аўтараў Хатыні архітэктар Леанід Левін напісаў кнігу пра тое, як ствараўся вядомы на ўсім свеце мэмарыяльны комплекс.

**Міхась Скобла:** Спадар Леанід, вы раней праектавалі і стваралі праспэкты, манументы, станцыі мэтро. Што прымусіла вас узяцца за кнігу?

**Леанід Левін:** Прычынаў тут некалькі. За маёй сыпінай – дзясяткі пражытых гадоў, безыліч сустэрэ чаў зь цікавымі людзьмі, мне хацелася пра многае расказаць. Да таго ж у друку нярэдка зъяўляліся міты: хто і як прыдумаў Хатынь. Напрыклад, у кнізе мэмуараў паважанага мною Кірылы Мазурава напісана, што гэта ён запрасіў нас, архітэктараў, і даручыў нам працаваць над праектам мэмарыялу. А ўжо потым Машэраў быў прызначаны кіраўніком будаўніцтва Хатыні. А гэта ж зусім не так. Кожны лічыць, што ён пачынальнік хатынскай тэмы. А пачынальнік, арганізатар і куратар Хатыні – Пятро Міронавіч Машэраў. Сумна пра гэта гаварыць, але выходзяць наборы паштовак пра Хатынь, дзе

забываюцца згадаць яе аўтараў. У выдавецтве «Беларусь» некалькі разоў выходзілі падобныя паштоўкі, у выходных звестках згаданыя ўсе рэдактары, карэктары, а пра аўтараў мэмарыялу – ні слова. Скажыце, можна надрукаваць «Вайну і мір» без імя аўтара? Рытарычнае пытаньне. А ў прапагандзе манумэнтальнага мастацтва, аказваеца, такое магчыма.

**М. С.:** У кнізе вы апісалі сваё жыцьцё – ад гадоў студэнцкіх да 1990-х. Але ўсю кнігу назвалі «Хатынь». Чаму?

**Л. Л.:** Бо Хатынь – гэта лейтматыў маёй творчасці, усяго майго жыцьця. Хатынь для яе аўтараў – Анатоля Градава, Валянціна Занковіча і мяне – як візытоўка. Адначасова яна для нас і цяжкі груз, на працягу ўсяго жыцьця было нялёгка тримаць тую мастацкую планку, якую мы ўзялі ў маладыя гады. Усім нам падчас працы над Хатынню трохі за трыццаць было.

**М. С.:** Калі вы праектавалі і рабілі Хатынь, ці чулі вы пра Катынь на Смаленшчыне? Бо ж назва Хатынь сярод 186 спаленых вёсак была выбраная невыпадкова, каб за словам «Хатынь» схаваць слова «Катынь», дзе ў 1940 годзе саветы расстрэльвалі палонных польскіх афіцэраў.

**Л. Л.:** Нічога мы пра Катынь тады не чулі. Упершыню я пра яе даведаўся ў 1974 годзе падчас паездкі ў ЗША – пасля таго як прэзыдэнт ЗША Рычард Ніксон пабываў у Хатыні. І тады я зразумеў, што калі пішуць па-ангельску Khatyn, то няма адрозненія паміж Катынню і Хатынню. Але трэба прызнаць, што Хатынь не прыдуманая савецкай пропагандай, хоць падобнае ў тыя часы магло адбыцца. Хатынь існавала, і яе спалілі разам з жыхарамі. Так што тут ніякіх фальсифікацыяў няма.

**М. С.:** На старонках кнігі вы падкрэсліваеце ролю Пятра Машэрава ў стварэнні мэмарыялу. Ён падтрымліваў вас, разумеў вашыя мастацкія

задумы. А як ставілася да Хатыні маскоўскае кіраўніцтва?

**Л. Л.**: У нас з Машэравым была дамова: пакуль не пабудуем мэмарыялу, пра Хатынь ня трэба пісаць і гаварыць у СМІ. У той час ніхто проста не разумеў, што робіцца. Усе найлепшыя творчыя сілы і сродкі былі кінутыя на Берасцейскую крэпасць, якая ўзводзілася адначасова. Што там нейкая Хатынь? Будуецца недзе ў лесе помнік ахвярам вайны. Сотні мэмарыялаў будуюцца... Я думаю, што Москва папросту нічога ня ведала. Пасъля адкрыцця Хатыні нас вылучылі на атрыманьне Ленінскай прэміі (атрымаць якую, дарэчы, было вельмі-вельмі цяжка). І вось калі мы прывезылі Хатынь у Москву, на нас накінулася абураная міністар культуры СССР Фурцева: «Гэта ня наша, не савецкае, хто дазволіў?! Чаму мы нічога ня ведалі? Няўжо нельга было паставіць фігуру салдата, як у Трэптаў-парку? Дзе гімн Перамозе? Тут жа адзін пэсымізм! Зынесьці бульдозэрамі!» Сытуацыю выратаваў Машэраў, ён звязаўся з сакратаром ЦК КПСС па ідэалёгіі Дземічавым, які прыехаў, паглядзеў і ўхвалиў.

**М. С.**: Канец 1960-х гадоў, час будаўніцтва мэмарыялу, – эпоха ваяёнічага бязбожжа. Адкуль бралі званы на 26 комінаў, што стаяць на месцы спаленых хатаў? Ходзяць чуткі, што іх здымалі з зачыненых храмаў.

**Л. Л.**: Гэта чуткі, і ня больш. Гэта вам могуць пачывердзіць тыя, хто адліваў званы. Ніхто не здымалі званоў з храмаў і не пераплаўляў іх для Хатыні.

**М. С.**: А вось што прыгадаў першы дырэктар мэмарыяльнага комплексу «Хатынь» Анатоль Белы.

**Анатоль Белы**: За аснову быў узяты звон, які цяпер вісіць на месцы хаты Камінскага. Няйначай, ён быў зняты зь нейкай царквы. У яго ёсьць язык. А ў астатніх званоў, адлітых па ягоным узоры, языкоў няма, там такія малаточки. На ўзор прывезенага звону былі адлітыя ўсе астатнія званы. Але ён

адрозніваецца ад астатніх сваёй мэлядычнасцю, прыгажосцю гуку. Адлітыя спэцыяльна для мэмарыялу званы – глухія, яны ня так зывіяць.

**М. С.**: Гісторыю з хатынскімі званамі прыгадаў і скульптар Алесь Шатэрнік.

**Алесь Шатэрнік**: Прыканцы 1960-х гадоў у Менску на Радыятарным заводзе быў створаны невялікі цэх мастацкага ліцця. Мы там адлівалі свае першыя творчыя працы. Аднойчы я зайшоў у цэх і моцна зьдзівіўся. На падлозе, як шалупіньне, ляжалі аскабалкі бронзы. Я прыгледзеўся і ўбачыў, што гэта разьбітыя званы. У рабочых, якія там працавалі, я спытаўся: што гэта? І яны мне расказалі, што з усёй Беларусі звязаць невялікія, прыкладна пудовыя, званы, разьбіваюць іх і адліваюць званы для Хатыні. Калі я ўзяў тыя аскабалкі ў рукі, то пабачыў на іх цудоўныя выявы, там і тэксты нейкія былі. Мяне проста жах апанаваў. Я кажу: «Хлопцы, што ж вы рабіце?!» А яны адказваюць: «Гэта ня мы, у нас загад начальства». Там пару званоў цэлых было. І я іх выкупіў за гарэлку. І адзін з тых званоў роўна праз дваццаць гадоў прагучыў на плошчы Незалежнасці падчас Чарнобыльскага шляху – гэтак званы Чарнобыльскі звон. Пасъля мы яго выкарыстоўвалі падчас шэсціці, мітынгаў, на Дзяды, на 25 Сакавіка. Адлітыя званы ў Хатыні не гучалі. І ведаецце, што яны зрабілі? Запісалі гукі званоў на магнітафон і пракручвалі кожны раз.

**М. С.**: Хатынскія званы гучаць пад фанаграму?

**А. Ш.**: Пад фанаграму. Прынамсі, у савецкі час так і было. Я думаю, тое самае і цяпер засталося.

**М. С.**: Ваш камэнтар да сказанага, спадар Леанід.

**Л. Л.**: Ды няпраўда гэта. Званы Хатыні ня зробленыя са званоў, якія здымаліся з храмаў. Не, не і яшчэ раз не!

**М. С.**: У гісторыі манументальнага мастацтва нярэдкія выпадкі, калі нейкі твор капіюеца і

таксама выстаўляеца. Мабыць, самы вядомы такі манумэнт – Статуя Свабоды, якую прывезлы ў Нью-Ёрк з Парыжу. А Хатынь растыражаваць нікому не прыходзіла ў галаву?

**Л. Л.:** Прыйходзіла. У 1970-я гады мы працавалі над помнікам загінулым у гады Другой сусветнай вайны ва Ўзбекістане. І так здарылася, што падчас абліччання праекту я сустрэўся зь першым сакратаром ЦК Кампартыі Ўзбекістану Рашидавым. А ён у свой час прысутнічаў на адкрыцці Хатыні. Дык вось, галоўны ўзбэцкі камуніст зарэзаў наш помнік героям-бухарцам і запрапанаваў копію Хатыні паставіць у Бухары. Яшчэ ён сказаў: «Мастак можа стварыць толькі адзін сапраўды таленавіты твор. Вы ўдзельнічалі ў стварэнні Хатыні... Вельмі таленавітая праца. Колькі яна каштуе?» Я назваў суму.

**М. С.:** А колькі каштавала Хатынь?

**Л. Л.:** Сумесна з дарогай, якую падвяліда Хатыні, комплекс абышоўся ў паўтара мільёна савецкіх рублёў. Гэта былі выдаткі, незраўнаныя са сродкамі, скрыстынамі на ўзвядзенне Берасцейскай крэпасці ці Мамаевага кургана. Там сумы былі проста астронамічныя. А Рашидаў даваў 15 мільёнаў і казаў: «Наши людзі шмат працуяць, зьбіраюць бавоўну, ім німа калі ездзіць у Беларусь. А я бачыў Хатынь, і мне вельмі спадабалася. Давайце мы пабудуем яшчэ адну Хатынь у Бухары»... Але – і гэта вельмі важна – Хатынь нельга пабудаваць ні ў якім іншым месцы. Хатынь – беларуская. Яна нарадзілася на нашай зямлі, яна блізкая кожнаму беларускаму сэрцу. І беларусская зямля прыняла Хатынь.

**М. С.:** Вы – адзін са стваральнікаў архітэктурнага аблічча нашай сталіцы. Праспект Машэрава, Траецкае прадмесце, станцыя метро «Няміга» – гэта вашая праца. А як вы ставіцесь да сёньняшніх сталічных новабудоўляў, тae ж Нацыянальнае бібліятэкі?

**Л. Л.:** Калі новазбудаваная бібліятэка будзе

называцца Нацыянальнай, то яна павінна мець і нацыянальнае аблічча. Яна ня можа стаяць у Парыжы ці Брусэлі. Калі мы працавалі над гарадзкімі аб'ектамі, тады не было часопіснай архітэктуры, якою сёньня запоўнены інтэрнэт. Краіна наша называецца Беларусью, і архітэктура ў нас павінна быць беларуская. Гэта вельмі адказная і цяжкая праца. Шкло і бетон – гэта не архітэктура. Калі б я будаваў бібліятэку, я б ня гнаў коней без аглядкі. Трэба глядзець на сваю Беларусь, на сваю спадчыну, слухаць дыханье сваёй зямлі.

**М. С.:** Відаць, для нацыянальнага калярыту перад будынкамі бібліятэкі якраз і паставілі помнік Францішку Скарыну.

**Л. Л.:** Я быў прыхільнікам таго, каб паставіць помнік Скарыну перад Акадэміяй навук. Гэта больш адпаведнае для яго месца. Скарына – гэта Беларусь. Калі я чую слова «Скарына», я адчуваю дух і літару Беларусі.

**М. С.:** Вы – знакаміты архітэктар. Ці з вамі разяца ўлады, ці запрашаюць вас на нейкія горадабудаўнічыя нарады?

**Л. Л.:** Пры гарвыканкаме існуе архітэктурная рада, якая разглядае ўсе праекты. Нас не запрашаюць на абліччанні. Я нават ня сябра гэтае рады.

**М. С.:** Што гэта за архітэктурная рада бязь Левіна?

**Л. Л.:** Не, гэта нармальна.

**М. С.:** Скажыце, чаму ў Беларусі, мінай краіне, схільныя мілітарызаваць гарадзкі ляндшафт? Я ня бачу танкаў на п'едэсталах ні ў Варшаве, ні ў Празе, ні ў Будапешце. А ў нас, куды ні глянь, гэтыя прызначаныя для забойства машины – на пастамэнтах. Навошта?

**Л. Л.:** Я з вамі згодзен толькі часткова. Вы ж памятаеце, як быў растыражаваны салдат. Іх стаялі тысячи. Тое самае адбылося і з танкамі.

Але ня кожны танк заслугоўвае пастамэнту. Я разумею, калі танк дасталі адкуль-небудзь з балота. Знайшлі ў ім парэшткі салдатаў, перазахавалі іх, а танк паставілі як помнік. Але ж у нас як пачнуць ставіць.... У Хатыні вы ня ўбачыце, каб хтосьці кагосці штыхом пароў, душы ў ці страляў. Калі прыходзяць школьнікі і бачаць у помніку агрэсю, бачаць, што людзі адзін аднаго забіваюць, яны думаюць, што так можна рабіць. У Хатыні, паўтаруся, вы не пабачыце ніякай агрэсіі. Мне здаецца, што на вайну можна глядзець і праз прызму любові.

**М. С.:** Вы кіруеце Саюзам беларускіх габрэйскіх арганізацый. Адкажыце шчыра: у сёньняшній Беларусі мае месца антысэмітывізм?

**Л. Л.:** Буду шчырым – мае месца. Нібыта дзяржаўнага антысэмітывізму няма, але ёсьць тыя, хто яго правакуе. Сустрэкаюцца антысэміцкія за-клікі на старонках друку, у тым ліку дзяржаўнага. Вы пачытайце, што піша Эдуард Скобелеў. Такім людзям трэба даваць па руках. А прыгадайце кнігу «Война по законам подлости»? А ўспомніце, як помнікі на габрэйскіх могілках разбурылі? Мы кожны раз звязртаемся ў адпаведныя праваахоўныя органы, але яшчэ ні разу не знайшлі вінаватых. Усё супакойваюць: гэта звычайнае хуліганства. Але мы не павінны глядзець на падобнае скроў пальцы. На расквітнелым беларускім полі ня месца пустазельлю. Яно не павінна размнажацца, яго трэба вырываць з коранем.



*Зінаіда Бандарэнка –*  
дыктарка тэлебачанья. Выпускніца Беларускага  
дзяржаўнага ўніверсytetu. Працавала на Беларускім  
тэлебачанні, кіравала дыктарскай групай. Народная  
артыстка Беларусі. Нарадзілася ў 1939 годзе ў Менску,  
дзе і жыве.

## Зінаіда Бандарэнка: «На БТ нас любілі за беларускую мову»

25 сіння 2005 году

*Жыцьцё сучаснага чалавека немагчыма ўяўіць без тэлебачанья. Мадэрныя тэлевізары на паўсцяны замяняюць нам кінатэатры. Мінітэлевізары ўсталёўваюць цяпер нават у аўто і салёнах пасажырскіх самалётаў. Тэлебачанье дазваляе нам зазірнуць на дно акіяна і разгледзець кратэры вульканай на Марсе, не выходзячы з дому, падарожніцаць па съвеце і Беларусі. Гісторыя Беларускага тэлебачанья пачалася 1 студзеня 1956 году, калі выйшла ў этэр першая айчынная тэлеперадача. Глядзелі яе лічаныя шчасльіцы па маленкіх тэлепрымачах, экраны якіх часам даводзілася саматужна павялічваць з дапамогай напоўненай вадою лінзы. Героямі жыцьця тады былі дыктары тэлебачанья, якія штодня ўваходзілі ў беларускія дамы пераважна з добрымі навінамі. 38 гадоў жыцьця народнай артыстыкі Беларусі Зінаіды Бандарэнкі звязаныя з тэлеэкранам.*

**Міхась Скобла:** Спадарыня Зінаіда, калі вы ўпершыню ўбачылі тэлевіzar? Ці памятаце свае ўражаньні?

**Зінаіда Бандарэнка:** Вельмі добра памятаю, я тады вучылася на другім курсе Гомельскай мэдыцынскай вучэльні. Ішла па другім паверсе, зайшла ў гэтак званы чырвоны пакой – так называлася памяшканье, дзе зьбіраліся студэнты. Заходжу – і бачу маленечкі такі тэлевіzarы, які стаіць на адмысловай паліцы, прымацаванай на съянне. І ўсе студэнты ўважліва сочачы, што адбываецца на экране. І я на ўсё жыцьцё запомніла прыгожую жанчыну, якая з экрану нешта гаварыла па-беларуску. Мяне гэта проста зачаравала!

**М. С.:** А ці думалася вам пра тое, што пройдзе час, і вы самі будзеце нешта гаварыць з тэлеэкрану? Ці вы марылі пра іншую прафэсію?

**З. Б.:** Я марыла пра іншую прафэсію. Калі я вучылася ў мэдвуучэльні, я адначасова наведвала драматычную студыю, якая знаходзілася ў гомельскім Палацы чыгуначнікаў. Выконвала ролі на сцэне і, вядома ж, марыла стаіць актрысай. Мяне мой настаўнік, які выкладаў беларускую мову, вазіў у Кіеў – паступаць у Тэатральны інстытут. Але мы не ўлічылі адной акалічнасці: здаваць іспыты і вучыцца там трэба было на ўкраінскай мове. Да іспытаў заставалася мала часу, вывучыць мову было немагчыма. Так мы і вярнуліся дахаты ні з чым.

**М. С.:** Вы пачыналі працаваць на Гомельскай тэлестуды. Што яна на той час уяўляла зь сябе?

**З. Б.:** Студыя знаходзілася на гарышчы таго самага Палацу чыгуначнікаў, на пятym паверсе. Займала трох пакоі, мэтраўтырыццаць квадратных, ня больш. У студыі працавалі дзівэ камэры, якія былі прымацаваныя да падлогі, ня рухаліся. І нам даводзілася выходзіць і заходзіць у кадр. Дарэчы, ніхто ня ведае, але першыя пробныя тэлеперадачы пачаліся менавіта з Гомелю, а ня зь Менску. Прынамсі, так мне гаварылі гамяльчане, калі я прыйшла конкурс і паступіла на працу. А ў сталіцы тэлебачанье з'явілася крышачку пазней, гэты дзень зафіксаваны ў гісторыі. 1 студзеня 1956 году знакамітая Тамара Бастун выйшла і сказала: «Добры вечар, дарагія таварыши, пачынаем нашу першую перадачу». І вось ужо з тae пары мінула роўна пяцьдзясят гадоў.

**М. С.:** Многія гледачы бачылі вас на экране ў вышытых беларускім арнамэнтам строях. Гэта было ваша ўласнае рагшэнне, як апранацца перад камэрой?

**З. Б.:** Спачатку гэта была ідэя рэжысэра, які працаваў са мною. На вялікія сівяты нам раілі надзяваць нешта беларускае. І таму я адразу, як

толькі паступіла працацаць на Гомельскую студию тэлебачаныня, пабегла ў атэлье, дамовілася з вышывальніцамі, і мне вышылі сукенку беларускім арнамэнтам. Гэта ручная праца, і сукенка атрымалася вельмі прыгожай. А потым гэта ўжо сталася традыцыяй: на кожнае съвята я старалася здымнацца ў беларускім нацыянальным строі. Я вельмі ўдзячная Беларускаму дому моды, дзе працевалі цудоўныя вышывальніцы беларускага арнамэнту, і яны мне пераважна рыхтавалі касцюмы. Шылі мы і ў атэлье Савету Міністраў. Там працевалі не асабліва майстравітыя швачкі і мадэльеры, але ў іх быў вельмі цудоўны набор тканінаў. Можна было прыйсьці і выбраць на складзе, дзе ляжалі цэлыя скруткі вельмі прыгожых матэрыялаў, якія атрымлівалі з Францыі, Аўстрый, Вялікай Брытаніі.

**М. С.:** Аднойчы па тэлевізары я бачыў, як на нейкім канцэрце да вас прыхінуўся Аляксандар Лукашэнка. Памятаеце такі эпізод?

**З. Б.:** Гэта было на першых «Дажынках» у Століне. Ішоў канцэрт, які быў разылічаны на чатыры гадзіны. І ўсе думалі, што Лукашэнка будзе да канца. Аднак высыветлілася, што празь дзяве гадзіны ён павінен устаць, прайсьці на верталётную пляцоўку і адляцець у Менск. Я вяла той канцэрт. А ўсе баяцца падысьці да Лукашэнкі і спытацца, ці будзе ён разыўтвацца з народам, ці паціху адыйдзе. Нехта нават сказаў: ня будзем спыняць канцэрту, можа, ён устане і ціхенька выйдзе. Ну, гэта было на пачатку прэзыдэнцтва Лукашэнкі, думалася, што ён будзе больш сыцілы... Да яго ніхто не падыходзіць, а першае аддзяленыне канцэрту ўжо заканчваецца. І нам ахойнікі кажуць: мы неўзабаве праста спынім канцэрт. А людзей жа – мноства, канцэрт адбываўся на беразе ракі, надвор'е было добрае. І тады я, пакуль Толя Ярмоленка заканчваў свою песньню, падышла да краю сцэны, прысела і спытала: «Аляксандар Рыгоравіч, вы паціху сыдзеце ці на сцэну падыме-

цеся?» «Не, я абавязкова падымуся на сцэну!» Ён падняўся, наблізіўся і сказаў: «Вось тут Зіна хацела, каб я цішком сышоў, але я хачу з вамі разыўтвацца. І хачу пажадаць усім вам, каб вы былі заўсёды такія прыгожыя, як гэтая дзяўчына!» Сказаў і пайшоў да свайго верталёту. А канцэрт працягваўся.

**М. С.:** Сёлета мы страцілі паэта Анатоля Сыса. Памятаю, зь якім гонарам ён заяўляў: «Я працую тэхнікам на тэлевізіі!» Цягам усяго жыцця ён меў сантымэнт да тэлебачаныня. І вас заўсёды добрым словам згадваў.

**З. Б.:** І я пра яго хачу ўспомніць. У свой час мы на тэлебачаныні абвяшчалі конкурсы дыктараў і езьдзілі на прагляды ў абласныя цэнтры. І ніяк мы не моглі знайсьці дыктараў славянскага тыпу. І вось аднойчы ў Гомелі да нас прыходзіць хлопец: высокі, з блакітнымі вачымі, прыгожы, з усымешкай вельмі добрый, такі адкрыты, шчыры. Я была праста зачараваная! А ён адразу пачынае чытаць вершы. Чытаў цудоўна, а размаўляць пры мікрофоне не атрымлівалася ў яго. І ўсё ж мы яго ўключылі ў сьпіс. Думаю, пройдзе ня пройдзе, але ў сьпіс апошняга туру ўключылі. Сыс прыйшоў на прагляд у Менску, і журы адразу яго закасавала: дыктар зь яго наўрад ці мог атрымліцца... А Белтэлерадыёкампанію тады ўзначальваў Генадзь Мікалаевіч Бураўкін. І ён мне парыў: «Зіна, схадзіце да першага сакратара Саюзу пісьменнікаў Ніла Сымонавіча Гілевіча, ён нешта для хлопца прыдумае». І я схадзіла. І мы вырашылі хоць нейкім чынам зачапіць Сыса за Менск. Генадзь Мікалаевіч узяў яго на працу тэхнікам, далі яму інтэрнат, і ён пачаў працацаць. Я памятаю, атрымала ад Анатоля напісаны з гумарам ліст: «Зінаіда Аляксандраўна, я прыехаў да маці ў Гарошкаву. Ляжу на печы і ўспамінаю вас...».

**М. С.:** Давайце, аднак, вернемся да тэлебачаныня. Якім каналам вы аддаяце перавагу? У вас ёсьць спадарожнікавая антэна?

**З. Б.:** Ёсьць. У нас вельмі шмат каналаў, выбар вельмі багаты. І таму мне вельмі крыйдна, калі глядзіш ОНТ абрэзанае і глядзіш ОРТ. Што да інфармацыйных выпускаў, то я іх, шчыра кажучы, гляджу вельмі рэдка. Проста ня хочацца чуць тую няпраўду, якая гаворыцца з экрану штодня.

**М. С.:** «Я не гляджу Беларускае тэлебачаныне» – слова гэтыя мне даводзілася чуць неаднойчы. А што павінна зъмяніцца, каб глядзелі?

**З. Б.:** Калі б Беларускае тэлебачаныне перайшло на нашу родную беларускую мову, да яго павярнулася больш людзей. Я ў гэтым проста перакананая! Нас любілі менавіта за беларускую мову. Я памятаю, як я абараняла беларускую мову на Цэнтральным тэлебачаныні ў Маскве. Мы туды прыяжджалі, з намі прыяжджалі нейкія калектывы ці выкананцы – «Сябры», «Песняры», аднойчы я з народнай артысткай Святланай Данілюк ездзіла. Як тады рабіліся тэлеканцэрты? Мы рыхтавалі мастацкую падводку, а пасылья нас ішоў канцэртны нумар. І вось эстонская дыктарка Тэльмак павінна была прамаўляць такія слова: «Эстония, советская страна». А яна на рэпэтыцы ўсклікнула: «Эстония! Моя страна!» О, які вэрхал пачаўся! «Вы что говорите?! Не ваша, а советская страна!» А эстонка ў адказ: «О да, я вечером скожу, как нужно». І вечарам на ўесь Савецкі Саюз яна ізноў паўтарыла: «Эстония! Моя страна!» А мне далі чытаць верш Петруся Броўкі ў перакладзе Якава Хялемскага, дзе былі такія радкі: «Шуршащие ленты шуршащих дорог...». Я думаю: Божачка мой, ну чаму ўсё «шуршащее»? Нешта ня вяжацца. І я прачытала верш Анэлі Тулупавай, які яна напісала спэцыяльна для мяне: «Сінявокая азярніца, дай да рук тваіх прытуліцца, да тваіх ласкавых далоняў, ці ж маглі яны быць у палоне...». А пасылья верша пайшла песня. Усё было добра, праўда, потым я даведалася, што з-за мяне пакаралі

рэдактара. Бо ўсе дыктары чыталі па-расейску, адна я па-беларуску.

**М. С.:** Пры найноўшых тэхналёгіях у Беларусі да гэтай пары няма 100-адсоткавага ахопу насельніцтва айчынным тэлевяшчаньнем. Паводле афіцыйнай статыстыкі, 2% жыхароў краіны ня маюць сыгналу БТ. Вы ім спачуваеце ці зайздросціце?

**З. Б.:** О, я ім зайздрошчу! У такім выпадку, вядома ж, яны атрымліваюць больш праўдзівую інфармацыю.

**М. С.:** Кіраўніком краіны перад новым кіраўніцтвам Белтэлерадыёкампаніі паставлена задача «ўзяць беларускае тэлебачаныне да сусветнага ўзроўню». У вашым разуменіні што гэта такое?

**З. Б.:** Сусветны ўзровень – гэта свобода думкі. Калі няма свабоды думкі ўдзельнікаў перадачаў, ня будзе і глядацкага признання. Да ўдзелу ў перадачах павінны запрашаныя людзі з рознымі поглядамі – тады будзе цікава. Я думаю, што самы чорны час на тэлебачаныні яшчэ наперадзе. Мне прыпамінаецца, як аднойчы Аляксандар Зімоўскі наракаў, што на БТ мала аналітычных праграмаў. І сапраўды, аналітыкі на тэлебачаныні няма, і гэта ўсе адчуваюць. І людзям робіцца нецікава, губляецца глядацкая аўдыторыя. Гледачы ж маюць магчымасць парыўнанць БТ з расейскімі тэлеканаламі. Колькі там аналітыкі! Людзі сустракаюцца, выказываюць розныя пункты гледжаньня, спрачаюцца, дыскутуюць. У нас гэтага няма. Таму сцяг Зімоўскуму ў руکі! Але мне думаецца, нічога зъмяніць да лепшага яму ў дадзеных умовах ня ўдастца.

**М. С.:** Вы сталі народнай артысткай у 1985 годзе, яшчэ ў Савецкім Саюзе. Многія знаныя дзеячы культуры не-недый уздыхнуць патым часе. Скажам, Іван Шамякін ледзь ня ў кожным творы бедаваў па распадзе «вялікай краіны». А вы не настальгуеце па савецкім часе?

**З. Б.:** Я настальгую па тым часе, але не

настальгую па Савецкім Саюзе, па той дыктатуры, якая была. Таму што мы жылі ў няпраўдзе. І зноў апынуліся ў няпраўдзе. Як тут можна перажываць настальгію? Мы проста чакаем, што да нас урэшце прыйдзе свабода.

**М. С.:** За што хваляць людзі Беларускае тэлебачаныне, дык гэта за трансъляцыю калядных набажэнстваў, асабліва калі з касыцёлаў – па-беларуску. Тады яго глядзяць усе: і каталікі, і праваслаўныя. Зь юбілеем тэлебачаныня вас, спадарыня Зінаіда!

**З. Б.:** Дзякую. Тут я хачу падтрымаць вас. Сапраўды, Беларускае тэлебачаныне робіць добрую справу, трансълюючы калядныя службы з касыцёлаў. Гэта сапраўды настолькі святочна, хороша, калі чуеш беларускую мову, калі так добра камэнтуеца ўсё. Я заўсёды ўключаю тэлевіzar, гляджу і слухаю. Гэта і ёсьць яднаньнем нацыі.



### *Алесь Разанаў –*

паэт, эсэіст, перакладчык. Выпускнік Берасцейскага пэдінстытуту імя А. Пушкіна. Працаваў у выдавецтве «Мастацкая літаратура», у Нацыянальным навукова-асьветным цэнтры імя Ф. Скарыны, у часопісе «Крыніца», быў віцэ-прэзыдэнтом Беларускага ПЭН-Цэнтра. Аўтар кніг «Каардынаты быцця», «Ваstryё стралы», «Танец з вужакамі» ды інш. Нарадзіўся ў 1947 годзе ў вёсцы Сялец на Бярозаўшчыне. Жыве ў Менску.

## Алесь Разанаў: «Наш час – час своеасаблівай бітвы»

8 студзеня 2006 году

Паэт Алесь Разанаў пяць апошніх гадоў па запрашэнні нямецкіх пісьменніцкіх арганізацый жыве ў Нямеччыне, на радзіме бывае наездамі. Тамсама, у Нямеччыне, выйшлі некалькі ягоных кніг, беларускі паэт быў нават уганараваны татмэйшай прэстыжнай прэміяй Ёгана Гердэра. Неўтраймоўны эксперыментатор, вынаходнік новых жанраў і формаў, Разанаў і на чужыне эксперыментуе, спрабуе пісаць па-нямецку. Яго нядайні прыезд на радзіму быў кароткасавы, але плённы. У Менску пабачылі съвет адразу дзіве новыя кнігі паэта – вэрсэты і ўзнаўленыні-пераказы тэкстаў старажытнай беларускай літаратуры. Прэзэнтаваўшы іх у сталічнай кавярні «Добрыя мысылі», сустрэўшыся там зь сябрамі і прыхільнікамі, Алесь Разанаў ад'ехаў за мяжу ізноў – гэтым разам у Швайцарыю.

**Міхась Скобла:** Спадар Алесь, ваша дарога ляжыць з чужыны на чужыну – праз Айчыну. Ці істотна, як далёка ад радзімы стаіць рабочы стол пісьменніка?

**Алесь Разанаў:** Калі творчасць падступаеца, то вельмі істотна, каб той асяродак, у якім гэта адбываецца, быў сваім. Проста ў чужым асяродку такога не адбудзеца. Музя ня будзе ведаць, куды прыйсьці. А сталом можа быць і поле, і съежка – дзе калі што адгукнецца і занатуеца. Прынамсі, свае «Гановэрскія пункціры» я пісаў не за сталом, а ў дарозе – на съежках, на вуліцах, пераходзячы масты, бываючы ў розных сітуацыях. А за сталом толькі перапісваў тое, што на съежках склалася.

**М. С.:** Жывучы ў Нямеччыне, вы пачалі пісаць

таксама і па-нямецку. Як апошнім часам некаторыя пісьменнікі ў Беларусі – па-расейску. Ці не азначае гэта, што зь цягам часу вы ўсё больш будзеце прысутны ў нямецкай літаратуры і ўсё менш – у беларускай?

**A. Р.:** Што да прысутнасці там і адсутнасці тут, то гэта не зусім так. Адбываеца пастаяннае спражэньне таго кантэксту, той рэчаіннасці, дзе цяпер знаходзіцца, і той, зь якой сполучаны нечым непарыўным. Ад беларускага слова я, нават пішучы альбо малюючы свае нямецкія «Wortdichte», ніколі не адступаўся. Наадварот, беларускае слова было мне заўсёды асноваю і дапамогаю. Тут дзейнічае такі парадокс: калі ў мову пераможцы ідуць слова з мовы пераможанага, то гэта мова пераможцы ўзбагачаеца. Калі ж наадварот, дык аказваеца, што мова пераможанага бяднее. Я хацеў і, здаецца, гэта зрабіў, што беларуская мова – у стане пераможцы. І тое, што рабіў, пісаў, маляваў нямецкім словамі – «Wortdichte», – гэта дадатак да таго, што стваралася па-беларуску. Так што беларуская мая творчасць, і ня толькі мая, яна пабагацее яшчэ і на нямецкі ўнёсак. Не пабядненне, а пабагацее.

**M. С.:** Газета «Наша ніва» нядайна апублікаўала свой кніжны рэйтынг. І вось дзіва: зь дзесяці найлепшых кніг году восем – гэта ўспаміны, эпісталаірый, энцыклапэдыі. Увага чытача скіраваная ў рэтраспэктыву. Вось і вы ўзяліся ўзнаўляць старыя тэксты. Але ці можна ісьці наперад, павярнуўшы галаву назад?

**A. Р.:** Я думаю, што гэта вельмі цікавы і плённы працэс. Бо тое, што стварылася раней, яно не прачыталася, а калі прачыталася, то не да канца. Калі я ўзнаўляў тэксты, напісаныя амаль тысячагодзьдзе тому, ад Кірылы Тураўскага да Льва Сапегі, то зразумеў: там – скарбы. Там захаваныя скарбы. Толькі трэба тыя скарбы адкрыць, прыняць, увесці іх у наш кантэкст, у нашу рэчаіннасць. Я думаю, што

гэта ня ёсьць вандроўкай з аглядкай назад, гэта ўсё ж такі хада да саміх сябе. Каб съцвердзіца самім і съцвердзіць сваё, трэба валодаць і ўзбагачацца тым, што стварылася раней.

**М. С.:** Што абуровіла ваш зварот да тэкстаў, якім 400, 500, 800, а то і больш гадоў?

**А. Р.:** Праца над імі распачалася недзе ў канцы 80-х гадоў мінулага стагодзьдзя. Першым быў Францішак Скарына, яго прадмовы і пасыльскоў. Я чытаў і перачытваў, і нешта мяне не адпускала ад яго тэкстаў. І я думаў: у чым справа? Там нешта захоўвалася навыказанае, невымоўнае, ня ўкладзенае да канца ў словы. Знайшоў ключ – павярнуў яго, і прадмовы і пасыльскоў Скарыны загаварылі як паэтычныя тэксты. Я іх ня выдумаў і вершы не наклаў на Скарынавы тэксты. Я проста здабыў іх адтуль, дзе яны знаходзіліся. Здабыў як самы сутны і існы голас... Мы ведалі, што Скарына напісаў некалькі прадмоваў і пасыльскоў, што ў яго ёсьць літаральна некалькі вершаў. А тут пайшлі касякі гэтых вершаў. Скарына на самай справе вымалёўваўся ў як бы новай постасці. Гэтым жа ключом я стаў адмыкаць і іншыя творы нашай старажытнай літаратуры: Кірылы Тураўскага, Мялеція Сматрыцкага, Іпація Пацея, Язэпа Руцкага, Кірылы Транквіліёна-Стаўравецкага, Васіля Цяпінскага, Сымона Буднага і нават Льва Сапегі.

**М. С.:** У чым актуальнасьць тэкстаў пералічаных вами творцаў? З XV стагодзьдзя ў XXI шлях усё ж няблізki.

**А. Р.:** Каб гэтыя творы загучалі надзённа і актуальна, трэба было іх ня проста перакласці, а даць ім новы кантэкст, гэта значыць нашу сучаснасьць. Узноўленыя тэксты доўга ляжалі ў шуфлядзе. Я проста чакаў – што будзе? Дарэчы, я яшчэ ня ўсіх пераклаў, каго варта. Яшчэ вярнуся, і гэтая кніга будзе пашырацца і дапаўняцца. Калі тэксты сабраліся ў адну кнігу, яны набылі нейкую дадатковую вартасць

і якасьць. І я іх называў пакуль што ўмоўна – беларускі кніжны эпас. Гэтыя творы ляжалі ў шуфлядзе і – дзіва – не старэлі, а набывалі ўсё большую актуальнасьць зь цягам нашага новага хуткаплыннага часу. Гаварылі творцы, гаварылі палітыкі, гаварылі культуролягі, усе гаварылі, а гэтыя творы маўчалі. Яны чакалі сваёй часіны. Як запасная дружына. А ведаецце, які цяпер час? Гэта час своеасаблівай бітвы, і тая запасная дружына мусіць сёньня ўваходзіць у дзеянне і таксама ўдзельнічаць у гэтай бітве. Кніга гучыць актуальна, таму што згаданыя творцы краналі вузлавыя пытаныні свайго часу, зъяўрталіся да самага сутнаснага ў рэчаіснасці і ў чалавеку. Зъмяніліся абалонкі, але самае сутнаснае засталося. Старожытныя тэксты гавораць нешта тое, чаго нават мы ня здольныя сказаць.

**М. С.:** Адзін перакладчык любым коштам зьберагае дух і літару першатэкstu, другі – перакладае вольна. А вы пры ўзnaўlenыні якімі прынцыпамі кіраваліся?

**А. Р.:** Я хацеў, каб гэта былі не наследаваныні, напісаныя па матывах. Хацелася, каб тыя тэксты ва ўсёй сваёй паўнаце і дакладнасці прыйшли ў наш час. Але каб гучалі так, як гучалі тады, – як звон, як слова, да якога ўсе прыслухоўваюцца. Дарэчы, у працэсе працы ўзынік як бы новы жанр, жанр у жанры (як гэта ёсьць, скажам, у паэзіі: эпас, лірыка). У перакладзе мы не знаходзім жанраў, але аказваецца, што яны ёсьць. Я знайшоў свой жанр у перакладзе і называў яго ўзnaўlenyнем. Дык вось, май правілам было быць максымальна дакладным. І, здабыўшы гэтую максымальнную дакладнасць, даць словам, даць тэкстам максымальну свабоду.

**М. С.:** Калі чытаеш вас, часам бачыш, як вам дзесяці не хапае словаў, і яны тут жа прыдумваюцца. Некалі чэхі захацелі пазбавіцца ад замежнай лексыкі, і замест «тэатру» ўзынікла «дзівадло», а замест

«журналіста» – «навінар». Ці не пара і нам правесыці падобную рэвію?

**A. Р.:** Можна, толькі рабіць гэта трэба асьцярожна. Хай гэта робяць творцы: паэты, празаікі, перакладчыкі. Часам сапраўды ўзынікае ситуацыя, калі слова ня хоча класыціся ў радок, і трэба вынаходзіць новае. Але цяпер ня самы спрыяльны час займачца словатворчасцю. На гэтым варта будзе акцэнтаваць увагу тады, калі наш дом будзе стаяць трывала. Самае славутае слова, якое я вынайшаў, – заўзятар, яно ўвайшло ў мову, прышчапілася. Ну, ёсьць і іншыя, менш знакамітая, скажам так, творасловы. І ёсьць такія творасловы, якія зьяўляюцца своеасаблівымі творамі, а ня словамі для ўжытку шырокага. Але, паўтаруся, з гэтым ня будзем съпашацца, хай гэта натуральна адбываецца.

**M. С.:** У сваіх узнаўленнях вы пакідаецце тэрміны накшталт «наша руская мова», што натуральна ўспрымаецца ў Скарны, але сённяшняга школьніка можа ўвесыці ў зман. Ці не размываюць хвалі гэтых словаў нетрывалую сёньня высцу Беларусі?

**A. Р.:** Мінулыя стагодзьдзі шмат што ад нас адабралі. Адабралі і гэтыя найменыні: «Русь», «мова руская», «літоўскі» (статут) ці «літоўскае гаспадарства» (Вялікае Княства Літоўскае). Але будзем памятаць, што мы гэта мелі, і проста так ад гэтага немагчыма адмовіцца. А тыя, хто чытаюць гэтыя слова, хай разумнеюць. Ня ўсё так, Mіхась, безнадзейна, ня ўсё стаіць на месцы. Будзем зважаць ня толькі на мінулае, дзе гучаць слова «руская мова», «літоўскае гаспадарства» і ўсё гэта разумеецца як наша. Будзем арыентавацца і ў наступнасць. Магчыма, мы там нанава сустрэнем гэтыя слова – яны нас там будуць чакаць.

**M. С.:** Калі выдаецца факсыміле «Бібліі» Скарны, пытаныня ў да выразу «Біблія руска» няма. Але што да твораў папулярных... У школьніх пад-

ручніках жа не тлумачыцца, што руская мова – гэта беларуская, а Расея – гэта Масковія.

**A. Р.:** Ну, тады трэба да тых узнаўленыя ў, да прадмоваў і пасыялоўя Скарны пісаць новыя прадмовы і пасыялоўі. Тоэ, што ня рабіцца ў нашых школах, на жаль, давайце рабіць супольнымі намаганынямі з усіх бакоў.

**M. С.:** Існуе думка, што цэнзура паскарае мэтафарызацыю тэксту, што павялічвае яго мастацкую значнасць. Ці гэта пісьменынікі прыдумалі для самазаспакаення?

**A. Р.:** Маём досьвед: пры савецкай цэнзуры, паглядзіце, стварылася цэлая паэтыка. Асабліва гэтым ганарыліся і былі багатыя прыбалты. Яны стварылі сваё пісьмо, дзе можна было чытаць паміж радкамі. Зрэшты, ня толькі прыбалты, гэта скрозь было распаўсюджана. Потым, калі цэнзура адхілілася і стала можна прамаўляць сваё, ім кажуць: «Ну, гаварыце, што вы там хавалі». А яны: «Мы ўсё ўжо сказаі, усё ўжо ёсьць». Безумоўна, падобныя забароны выпрацоўваюць свой стыль, сваю паэтыку, і творца шукае шляху для самарэалізацыі. Але, урэшце, ня ў гэтым асноўны сэнс. Ну, дапусцім, ёсьць у нас нейкі вельмі папулярны чалавек, нейкі лідэр. І ўсе пагляды звязратаюцца да яго. Адны кажуць: гэта ня той чалавек, які нам патрэбны. А другія: гэта якраз той чалавек. І хваляць яго, і ганьбуць яго з усіх бакоў. Ну, і што? Набытак ёсьць у гэтым? Ну, так, нібы першы раз ёсьць. А калі гэта паўтараецца і паўтараецца бясконца, нібыта гэты чалавек – цэнтар сьвету? Ад гэтага літаратура яўна прайграе, яна ў страце, яна зацыклена на нечым, яна ня можа нечага пераадолець. Таму хай яна будзе вольнай і самастойнай, а пісьменынікі – вольнымі і самастойнымі ў сваёй творчасці.

**M. С.:** У Беларусі чарговым разам зробленая спроба зрабіць літаратуру падкладкай дзяржаўнай мантыі: створаны прыўладны Саюз пісьменынікаў,

улада забрала ў літаратараў іх выданыні. І вось ужо амаль трэны гады такія знакавыя творцы, як Янка Брыль, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Генадзь Бураўкін, Анатоль Вярцінскі, Сяргей Законьнікаў, Уладзімер Някляеў, Віктар Казько, байкатуюць выданыні, што ўваходзяць у дзяржаўную рэдакцыйна-выдавецкую ўстанову «Літаратура і мастацтва». Але ж усю літаратуру ў адзін «Дзеяслу» не ўвапхнеш. Як тут знайсьці прымірэннے?

**A. Р.:** А калі ў «Полымі» ці «Маладосці» друкуюцца другія знаныя літаратары? Неяк гартануў «Полымя», убачыў там імёны пісьменнікаў, зь якімі сябраваў і сябрую: Уладзімера Дамашэвіча, Кацуся Цьвіркі і іншых. Ну, няўжо тут ужо такі распадзел: калі з аднымі сябруеш, то з другімі – не? Гэта ўсё ж умоўна. І гэта ўжо не байкот нечага, а атрымліваеца байкот літаратуры альбо самабайкот. Я трymаюся іншага меркавання: друкуюцеся, дзе можаце. Пры ўмове, вядома, што вашы творы надрукуюць без цэнзуры. Друкуюцеся хоць у газэце «Советская Белоруссия», калі яна здолее надрукаваць тое, што вы напісалі... Таму што атрымліваеца нейкая самаізоляцыя. Сыходзімся ўсе на высьпіе, як бы на чистай прасторы, і ўсё роўна ня маём да канца паміж сабою згоды. Паўтаруся: калі ёсьць магчымасць, друкуюцеся! Памятаце слова Францішка Багушэвіча? «Не пакідайце мовы нашай беларускай, каб ня ўмэрлі!» То сёньня актуальнае: не пакідайце Беларусі! Не аддадзім Беларусі! Усюды, дзе магчыма, – у выданынях, у аўтобусах-трапейбусах, на рынку, у размовах са знакамітымі ці простымі людзьмі – будзем самі сабою, будзем казаць сваё слова. Гэта больш істотна, чым абвясzcіць: тут я друкуюся, а там не. Галоўнае – не выданыне, дзе ты друкуюесь, а што друкуюеш, галоўнае нават не Саюз пісьменнікаў пад той ці іншай абрэвіятурай, а сама літаратура.

**M. С.:** Час ад часу прыяжджаючы на радзіму, вы ня можаце не заўважаць, што сфера ўжывання той

мовы, на якой вы пішаце, звужаеца. Гэтая акалічнасць прыглушае творчыя імпульсы?

**A. Р.:** Не прыглушае. Беларуская мова становіцца адзнакай элітарнасці. Хочаце быць знакамітым – гаварыце па-беларуску. Хочаце быць праведнікамі – гаварыце па-беларуску. На таго, хто гаворыць па-беларуску, глядзяць людзі і глядзіць Бог. Той лекар, што са сваімі пацыентамі гаворыць па-беларуску і па-беларуску выпісвае рэцэнты, ён ужо – зъява. І на рынку ў менскім мікрараёне «Малінаўка» я чуў пра беларускамоўнага лекара захопленыя водгукі.

**M. С.:** На пачатку 1980-х гадоў вашыя эксперыменты ў паэзіі падтрымваў тагачасны дырэктар выдавецтва «Мастацкая літаратура» Міхал Дубянецкі. Нягледзячы на тое што раней працаваў у ЦК КПБ, ён ня быў чалавекам старой закваскі?

**A. Р.:** Не, Дубянецкі быў якраз маладой закваскі, у ім памкненыні, скіраваныя ў будучыню, былі відавочныя. Ён спрыяў сапраўднаму ў літаратуры. Проблема з выданынем у «Мастацкай літаратуры» маёй кнігі «Шлях-360» узьнікла не пры Дубянецкім дырэктары і не пры ім яна вырашылася. А з Дубянецкім разам мы ў выдавецтве змагаліся за тое, каб цэнзура ня мела ўлады ні над беларускім словам, ні над беларускім пісьменнікамі.

**M. С.:** У Галоўліце сядзелі пільнавокія таварыши, і ахбітрыць іх было практычна немагчыма.

**A. Р.:** Ну так, але часам удавалася. Скажам, калі я працаваў у аддзеле крытыкі і літаратуразнаўства, якім кіравала цудоўны чалавек Вера Сымонаўна Палтаран, мы падрыхтавалі да выданыня зборнік артыкулаў Максіма Гарэцкага. І цэнзар запатрабаваў, каб многія мясціны ў тэксце былі зынятыя. Ну, даводзілася з гэтымі патрабаванынямі згаджацца, але на сваіх умовах. І на месцы ўсіх купюрованых тэкстаў засталіся знакі цэнзуры – шматкроп'е ў дужках. І магчыма, самыя істотныя месцы ў той кнізе – гэта шматкроп'е ў дужках: красамоўная чытанка

для дасьведчанага чытача. Ці другі прыклад прыпамінаецца. 1982 год – стагодзьдзе Янкі Купалы. У выдавецтве мне было прапанавана ўкладыці кнігу выбраных твораў Купалы. Уклаў. Рэдактар праглядзеў хуценька: ну, спадчына, вядомыя творы... А я ў кнігу ўвёў забароненую цэнзурай на той час паэму «На Куццюю». І выйшла кніга Купалы «Выйдзі з сэрцам, як з паходняй», якою я ганаруся.

**М. С.:** На ваш зборнік «Шлях-360» закрытую выдавецкую рэцэнзію пісаў прафэсар Алег Лойка. Рэцэнзія – адмоўная (яе нідаўна апубліковаў сам рэцэнзэнт). Ён даводзіў, што вы, пішучы пра «жывыя і мёртвыя мошчы», зневажалі Леніна і Брэжнёва. Нягледзячы на абвінавачваныні, сур'ёзныя па тым часе, кніга ўсё ж выйшла. Як такое магло стацца?

**А. Р.:** Кніга выйшла, але зь вялікай затрымкай. Гэта былі гады маёй нематы. Ня ведаю, каму мая немата пайшла на карысць. Дзякую Алегу Антонавічу Лойку за такое прызнаныне. А тады ягонай рэцэнзіяй выдаўцы падмацавалі сваё рашэнье кнігу не выдаваць. Чаму яна ўсё ж потым выйшла? Відаць, мая маўклівая прысутнасць у літаратуры стала ўжо крычаць. Памятаю, з рукапісам «Шляху...» знаёміўся загадчык аддзелу культуры ЦК КПБ Іван Іванавіч Антановіч. Зь яго добраславеніня, па ягонай падказцы кніга набыла шмат новых адмоўных і станоўчых водгукав. Урэшце прадмову да яе напісаў народны паэт Пімен Панчанка, пасъяслоўе – крытык Варлен Бечык. І кніга выйшла – са сваімі тэкстамі і падтэкстамі. Падтэксты да гэтага часу да канца яшчэ не прачытаныя.

**М. С.:** Лойка ўсвяёй рэцэнзіі выстаўляе вас антысаветчыкам. Вы съядома пазначалі тая палітычныя моманты, на якіх акцэнтаваўся рэцэнзэнт?

**А. Р.:** Не заўважаць тое, што кідаеца ў очы, – не-магчыма, гэта азначае здраджаць самой творчасці. Я нічога наўмысна не рабіў, не гуляў у палітыку, у «левых» ці «правых», у «савецкага» ці «антысавец-

кага» паэта. У творчасці ёсьць свае законы, свае адносіны і з часам, і з рэчаіснасцю. Прыслухоўвайся да творчасці, і яна сама расставіць слова на свае месцы, заўважыць тое, што позірк не заўважыў, або не заўважыць тое, на што ўсе паказваюць пальцамі: вось вам узор, зь яго вучыцеся. Творчасць – дамінанта рэчаіснасці.

**М. С.:** Вы працяглы час жывяце за мяжой. Што ўяўляе зь сябе вашае жыццё дзесьці там, у Цэнтральнай Эўропе?

**А. Р.:** Мой побыт там – гэта палёт пчалы. На тамтэйшых кветках, палях, лугах знаходжу нешта карыснае для айчынай літаратуры. Што мне тыя падарожжы і адлегласці кажуць і падказваюць? Гэта сустрэчы з новымі мясцінамі, з новай рэчаіснасцю. І ў гэтай рэчаіснасці твой позірк становіца сувежым, контрастным, больш сканцэнтраваным, ён заўважае тое, што насельнікі тae зямлі ня бачаць.

**М. С.:** Я бачу на вашай руцэ швайцарскі гадзіньнік з адметными цыферблітамі: на ім толькі чатыры лічбы. Вам не патрэбен дакладны час?

**А. Р.:** А вы пільны... Мой гадзіньнік паказвае вельмі дакладны час, толькі час гэты мае своеасаблівы адлік. Міхась, хіба вы самі можаце акрэсціліць, у якім часе мы жывем? За вакном адліга, імгла, рэаліі размытыя. Размытыя ня толькі для вока, але і для думкі. Магчыма, такія гадзіньнікі, на якіх амаль няма лічбаў, вучаць нас лепш распазнаваць навакольныя съвет.

**М. С.:** Ведаю пісьменнікаў, якія ня могуць жыць без сваёй бібліятэкі, без свайго архіву. Прыклад з гісторыі: Віktor Гюго вазіў з сабою ўласныя рукапісы ў спэцыяльнім чамадане. А што ў доўгатрывалыя ад'езды зь Беларусі бераце з сабою вы?

**А. Р.:** Бяру нататнік і аловак – зь мяне досыць. Астатніе знайду там, куды еду, і астатніе знайдзе мяне там таксама.

**М. С.:** У адным з інтэрвю вы сказалі, што бела-

рускі эпас страчаны. Але ў нас сабрана і выдадзена больш за 50 тамоў фальклёру. Патрэбен толькі беларускі Эліяс Лёнрат, які сабраў і апрацаўваў фінскі эпас «Калевалу». Ці знайдзеца ў нас такі чалавек?

**A. Р.:** Да пытання айчыннага эпасу звязрталіся неаднаразова і літаратары, і фальклёрысты. Ёсьць падстава: беларускі фальклёр багаты і ўнікальны. Якуб Колас угулас думаў пра героя, які прайшоў бы съежкамі беларускіх казак і зъяднаў бы іх у эпас. Творцы падступаліся да гэтай велічнай задумы, але фальклёрнага эпасу не атрымалася. Нехта на гэтай аснове складаў казкі ў вершах, як Уладзімер Дубоўка, а Якуб Колас, як вядома, стварыў свой эпас – «Новую зямлю». Што да фінскай «Калевалы», то Эліяс Лёнрат аказаўся якраз такім героем, які зъяднаў разнастайныя фрагменты і часткі ў руны, у эпас. Ён яго не ствараў, ён дапамог яму арганізавацца і акрэсліцца. У нас іншая сітуацыя. І каб здабыць з радовіща беларускага фальклёру беларускі эпас, аднаго Лёнрата, відавочна, замала. Неабходная іншая тэмпэратура творчасці, якая вярнула б сфармаванае ў стан першапачатку. Патрэбная іншая шкала разумення, якая б дазволіла нанава перапісаць вядомае. Для эпасу павінен прысыпець свой час, але гэта зусім не азначае, што ён немагчымы сёньня, на пераломе тысячагодзінні. Паглядзіце ўважліва на тое, што ўжо ёсьць. Магчыма, у мазаіцы пункціраў здолееце ўбачыць крышталі эпасу.

**M. С.:** Вось ужо гадоў сто вядуцца размовы, што ў літаратуры існуе лішак свабоднай паэзіі. Заходняя і Сярэдняя Эўропа фактычна адмовілася ад традыцыйнага вершаскладання. Чым закончыцца экспансія вэрлібу ў Беларусь? Што чакае нашу літаратуру?

**A. Р.:** Вы мне задалі пытанне, на якое я адказваў, калі паступаў на філфак Беларускага дзяржаўнага

університету ў 1966 годзе. Экзамэнатарамі тады былі Іван Навуменка і Вячаслаў Рагойша. У білеце таксама было пытанне пра вэрлібр і традыцыйны верш: у чым паміж імі розніца і якое месца займае вэрлібр у беларускай літаратурнай прасторы? Ну, я тады адказаў па-студэнцку: тое, што можна выказаць клясычным вершам, нельга выказаць вэрлібрам, і наадварот, што можна сказаць клясычным вершам, традыцыйны верш ня скажа. Сёньня, безумоўна, мы ўсе бачым, што вэрлібр усёды шырока прысутнічае. Але і традыцыйны верш таксама не зынікае. Я асабіста ведаю нямецкіх творцаў, якія пішуць клясычныя санэты. Яны, як бы прайшоўшы круг, здабыўшы дос্যед вершаскладання ў прасторы вэрлібу, вяртаюцца да традыцыйнага вершу. Справа не ў традыцыйным вершы ці вэрлібры. Графаманія можна займацца ў любой форме. Але калі будуць падыходзіць істотныя думкі і стукацца ў съядомасць ці падсьядомасць, яны самі падкажуць, у якую форму ім трэба ўвасобіцца – у вольную ці традыцыйную. Што датычыць мяне, то я не пішу вэрлібраў. Я пішу вэрсэты. А вэрсэты – гэта не вэрлібры, гэта самы традыцыйны верш, які ўзяў здабыткі іншых жанраў, у тым ліку і вэрлібу.

**M. С.:** Паэт Робэрт Фрост неяк заўважыў, што пісаць свабодныя вершы – гэта як гуляць у тэніс пры апушчанай сетцы. З іншага боку, традыцыйная паэзія малапрыывабная для заходніх перакладчыкаў. Што ж рабіць?

**A. Р.:** Хай Робэрт Фрост сам гуляе ў свае пінг-понгі. Параўнаньне яго, па-моіму, ня дужа ўдалае. Справа не ў напятай ці апушчанай сетцы, таму што і традыцыйны верш – ён не зусім гульня. І традыцыйны, і вольны вершы – гаворка істотная. Іншая справа – умельства. У традыцыйным вершы можна ўмець гаварыць у рыфму і ў мэтафору, а можна ня ўмець. У вольным вершы можна ўкладаць у радкі тое, што можна сказаць звычайнімі словамі. Што

да майго досьведу... Нямецкая перакладчыца Эльке Эрб, зь якой я найболей працаваў, робіць добрыя, дыхтоўныя пераклады, усе гэта адзначаюць, хто чытаў ці слухаў. Адначасова некалькі разоў узьнікала пытанье. Скажам, мы разам чытаем: я ў арыгінале, яна ў перакладзе. І слухачы гавораць: гэта розныя тэксты, зусім іншае гучанье па-беларуску і па-нямецку! Вершы, безумоўна, маюць сваю тонкую субструктуру. Прынамсі, вэрсэты арганізаваныя на моцным гука-сэнсавым пачатку. Ну, у нямецкай мове свае актавы, у беларускай – свае. І гучаць яны не зусім падобна, а часам і зусім непадобна. І перакладчык, паверце, не шукае лёгкага хлеба, ён, наадварот, шукае той цяжкасці, якая яму дазволіць разгарнуцца, акрыліцца і зрабіць нешта, што арыгінал прапануе, але чым ён сам да канца не зьяўляецца... Што да беларускай паэзіі і літаратуры ў цэлым, то завочная ўвага да яе, гэта я на сабе адчуў, праяўляеца: а што там, а чаму там, а як там? Адзінае – не хапае перакладчыцкіх кадраў, людзей, якія чыталі б у арыгінале і прачытанае малі б перакладаць. Іншыя славяне – чэхі, славенцы, палякі – яны па ўсёй Эўропе маюць даўніх сяброў, пастаянна адбываюцца міжнародныя літаратурныя сустрэчы, як, прыкладам, у Славеніі. І што толькі зьяўляеца ў іх вартае, адразу трапляе ў поле ўвагі перакладчыка. Мы ж па-за гэтым полем увагі. І вось тут наша асноўная праблема: няма дыялёгу паміж творцамі літаратуры і тымі, хто ўводзіць яе ў больш шырокі кантэкст.

**M. C.:** Вы выступаеце як тлумач ня толькі старажытных тэкстаў. Памятаю, была ў вас книга «Дзіверы» – сумесная з паэткай Надзеяй Артымовіч, што жыве на Беласточчыне. Калі вы літоўца Марцінайціса ператлумачылі – добра, бо хто ж яго ў нас прачытае па-літоўску. Але ў выпадку з Артымовіч атрымалася, што беларус тлумачыць беларуску для беларусаў. Ці не дзівацтва?

**A. P.:** Што вы, такое тлумачэнне вельмі неабходнае. Маё гермэнэўтычнае прачытаныне – не пераклад, гэта дакрананыне да таго глыбокага зъместу, якім напоўнены верш. Вельмі важна пагаварыць зь вершам і дазволіць яму выказацца ня ў полі самога верша, а ў полі кантэксту – дарэшты, да канца. У выпадку з Надзеяй Артымовіч так і адбывалася. Вершы могуць чытацца і ўспрымацца толькі тады, калі яны разгортаюцца тым патэнцыялам, тым зъместам, які яны маюць у сабе. Нават самыя вядомыя творы і творцы, той жа Купала, Багдановіч, маюць патрэбу ў перачытаныні. Кожны час мае свае асаблівасці, і гэтыя асаблівасці адзначаюцца і аддаляюць нас ад напісаных тэкстаў, але і дазваляюць па-новому зразумець ужо раней зъведенанае.

**M. C.:** Адзін мой знаёмы крытык гэтак патлумачыў ваш зварот да нямецкай мовы: маўляў, швэдзкія аkadэмікі не чытаюць па-беларуску. Ці съвеціць Нобэлеўская прэмія беларусам?

**A. P.:** Усё гэта съмешна. Слухайце, вы што, пап'янелі з гэтай Нобэлеўскай прэміяй? Нібы Нобэлеўская прэмія – самае істотнае ў літаратуры. Прэмія ня ёсьць сарцаўнай літаратуры. Яна мае дачыненьне да літаратуры, але ня самае галоўнае. Паўтаруся: самае галоўнае ў літаратуры – самі творы. Ну, а прэмія... Яна недзе там, вышэй-далей. Ну, Бог зь ёю, хай прысутнічае. Але ж гэта не пасада, на якую ўсе рвуться. Як таксама і прэзыдэнт – гэта ня самая галоўная пасада. І прэзыдэнт ніколі ня ёсьць першою асобаю ў дзяржаве, як бы на гэта мы самі не зарыентоўваліся ці нас не зарыентоўвалі. Першая асоба – гэта кожны з нас, калі ён разумны, калі ён сумленны, калі ён зыдзяйсьняе свой чалавечы абавязак.


**M. C.:** Шастаковіч у сваёй Пятнаццатай сымфоніі ўжываў фрагменты з Расіні і Вагнера, але пазначаў пазыкі ў партытуры. Анатоль Сыс часам адштурхоўваўся ад радка Лоркі ці Міколы Купрэева, але

таксама не забываўся згадаць імёны аўтараў. Цяперашнія маладыя паэты пазычаюць без пазначэнняў. Калі вы свой радок у кагосьці ўбачыце, вас гэта моцна засмуціць?

**A. Р.:** Бачыў ужо я свае радкі ў чужых тэкстах. Мяне гэта ня тое што не засмучала, а нават цешыла. Тут можна нават ганарыцца, што ты і заўважаны, і ацэнены. Што твае радкі становяцца будматэрыялам для чужой хаты, матэрыялам для будучыні. Думаю, што дасьведчаны чытач зразумее, адкуль той ці гэты радок узяўся. А калі чытач разумее, то ён прымае гэтую гульню ў словаў. Чаму б сучаснаму маладому творцу не пабыць трохі Купалам, не пабыць трохі Багдановічам... Але – трохі. Папярэдняе для таго, каб на яго арыентавацца. Але пераймаць яго азначае заставацца ў фармаце літаратурнага практикантыння, прайўляцца ў фармаце літаратурнай гульні. Такія тэксты могуць гучаць, на здароўе, і цікава, і зймальна. Але яны не зусім арыгіналы. У гэтым іхняя асаблівасць, і ў гэтым іхні першародны грэх. Будучыня ўсё расставіць на свае месцы.

**M. С.:** На пачатку гутаркі вы згадалі свае студэнцкія гады, давайце вернемся да іх і прыканцы. У 1968 годзе вы, будучы студэнтам філфаку БДУ, пратэставалі супраць русіфікацыі. За што і паплаціліся – мусілі давучвацца ў Берасьці. Што б вы пажадалі сёньняшніяй моладзі?

**A. Р.:** Ну, што пажадаць? Зъдзяйсьняцца, але зъдзяйсьняцца так, каб разам з вамі зъдзяйсьнялася і наша рэчаіснасць.



*Рыгор Барадулін –*  
паэт, перакладчык, эсэіст. Выпускнік філфаку БДУ.  
Працаўаў у рэдакцыях часопісаў, у выдавецтве  
«Мастацкая літаратура», узначальваў Беларускі  
ПЭН-Цэнтар. Народны паэт Беларусі. Аўтар кніг «Самота  
паломніцтва», «Эвангельле ад Мамы», «Ксты» ды інш.  
Сярод перакладаў – кнігі Ф. Гарсія Лоркі, А. Хаяма,  
Г. Містраль. Нарадзіўся ў 1935 годзе на хутары Верасоўка  
на Вушаччыне. Жыве ў Менску.

## **Рыгор Барадулін: «Беларусы – экспэрыментальная нацыя ў Пана Бога»**

**21 лютага 2006 году**

*24 лютага спаўняеца 70 гадоў народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну, чыю творчасць можна схарацтарызаваць адным словам – клясыка. Хочаце ведаць жывую, іскрыстую беларускую мову? Чытайце Барадуліна. Вам даспадобы ў паэзii сівежая рыфма, рассыпістая салюты мэтафараў і эпітэтаў? Чытайце Рыгора Барадуліна. Вам захацелася пачуць, як па-беларуску прамаўляюць Федэрыка Гарсія Лорка, Барыс Пастарнак, Габрыэля Містраль? Чытайце Рыгора Барадуліна. Вам не хапае словаў у айчынных слоўніках? Вых іх знайдзеце ў Рыгора Барадуліна, які мае свой уласны слоўнік, багацейшы за акадэмічныя. Прысутнічаць Барадуліна ў айчыннай літаратуры і культуры немагчыма не зайважыць. Але ў нашай краіне магчыма ўсё. Я разгортваю сёлетні адрыўны каляндар «Родны край», які выйшаў у дзяржаваўным выдавецтве «Беларусь», і... ня бачу там юбілею паэта.*

**Міхась Скобла:** Спадар Рыгор, а вам ня крыўдна, што ваша 70-годзьдзе не адзначана ў афіцыйным календары?

**Рыгор Барадулін:** Ну, раз палічылі, што няма такой даты, хай будзе па-іхняму. Я з-за гэтага ня дужа перажываю. Калісьці ў дзіцячага лірыка Васіля Віткі быў верш пра тое, як паэт напісаў пра жаўранка, нясе свой твор у рэдакцыю і хвалюеца: надрукуюць ці не? Помню, як той верш заканчваўся: «А што, калі не надрукуюць? Ат, жаўранка і так пачуюць!». Вось і я сябе гэтым цешу. У нас наагул дзіўна. Выйшла кніга «Памяць» Вушацкага раёну. Дык там інфармацыя пра мяне даеца толькі да 1986

году. Нават не паведамляеца, што я ганаровы грамадзянін Вушаччыны. Ну і хай сабе. У майі узроўніце мяне гэта мала хвалюе.

**М. С.:** Тыдзень таму мы з вамі сустракаліся ў лесе, у Ждановічах, у санаторыі «Крыніца». Як вам там адпачылася?

**Р. Б.:** Не паверыш – я ўпершыню быў у санаторыі. І мне адкрыўся малавядомы цэлы пласт наслеўніцтва. Гэта сапраўды электарат нашага кіраўніцтва.

**М. С.:** І што за кантынгент адпачывае цяпер у калісці элітным санаторыі?

**Р. Б.:** Гэта пераважна былыя кіраўнікі, сустракаюцца ледзь ня ўдзельнікі штурму Зімняга палаца. Часам можна пабачыць «чарнобыльцаў», але іх вельмі мала. Усё больш прафэсійныя адпачынкі. І размовы ў іх адпаведныя: «я ў люкс», «а я ня ў люкс», «а ў тым санаторыі было лепш», «а ў тым кармілі лепш»... Сядзіць дама з былых кіраўнікоў. Даюць 200 грамаў адвару з траваў – для супакаення, для нырак. Доктар пропісвае: «Піць па сто грамаў ранкам і вечарам». А яна пытаеца: «А ці можна разбавіць мінеральнай водой?» – «Навоштва?» – «А каб болей было»... Стаяць на тэрыторыі санаторыя помнік Леніну, увесе у сынезе. Дык я кажу: вас жа тут столькі камуністаў, былых і цяперашніх, хоць бы абмялі. Не, колішні правадыр іх не цікавіць. Пакуль гэты электарат будзе жыў-здароў, ніякіх пераменаў да лепшага ў нас ня будзе.

**М. С.:** У гісторыі паэзii быў і залаты, і срэбны век. А цяпер які – на пачатку XXI ст. у Беларусі?

**Р. Б.:** У нас цяпер сынтэтычны век. Біблія пісалася ад рукі, не набіралася на кампутары. А цяпер сучэльнай тэхнізацыя нараджае сынтэтычную паэзію. Хто ведае, можа, і такая камусыці патрэбная. Магчыма, паэзія калісьці ізноў вернеца да зямлі, але пакуль яна ад зямлі адрываеца. Штучная паэзія зручная для абалваньвання народу. Я маю на ўвазе гэтую страшную зъяву, як расейскамоўная

папса. Блатныя, лягерныя песні ў параўнаньні зь ёй – клясыка.

**М. С.:** Вы заўсёды шмат перакладалі, кажучы вашымі ж словамі, «ад мовы да мовы масыцілі кладку». І я заўважыў, што вы перакладаеце ня толькі клясыкаў сусьеветнага маштабу, як Фэдэрыка Гарсія Лорку ці Габрыэлю Містраль, але і прадстаўнікоў малых і пакрыўджаных народаў, прыкладам курда Ганада Чарказяна ці чачэнца Зелімхана Яндарбіева... Навошта?

**Р. Б.:** Калі я перакладаю сусьеветную клясыку, я хачу, каб наша мова была зь ёю наройні. А наконт малых народаў... Я заўсёды гаварыў, што няма народаў малых, бываюць малыя паэты. Вы вельмі правільна сказали пра пераклады паэтаў, што выступаюць ад імя пакрыўджаных народаў. Бо, кажучы словамі Сяргея Ясеніна, «в своей стране я словно иностранец». Таму мне і хочацца падаць руку гэткім жа пакрыўджаным. Пакрыўжаная мова вельмі адгуклівая да таварышкі па няшчасці. Таму я і перакладаў і Чарказяна, і Яндарбіева.

**М. С.:** Калі вы нядаўна прапанавалі часопісу «Дзеяслоў» пераклады з талашскай мовы, то, признаюся, усёй маёй філіялягічнай адукацыі хапіла, каб запытатца: а што, дзед Талаш таксама пісаў вершы? Дзе жыве такі народ – талаши?

**Р. Б.:** Дакладней, талышы. Іх некалькі мільёнаў, жывуць яны ў Азэрбайджане. Мова ў іх вельмі старажытная, бярэ свае пачаткі ад Авэсты. Талышы і з савецкім часам былі забытыя, і цяпер у загоне.

**М. С.:** Таксама пакрыўджаны народ?

**Р. Б.:** Так-так. Азэрбайджанская савецкая ўлада іх увогуле не прызнавала і не заўважала.

**М. С.:** I каго вы пераклалі з талышской мовы?

**Р. Б.:** Ёсьць у іх паэт Ханалі Талыш. Ханалі – гэта імя, а псеўданімам ён абраў імя народу, як Леся Украінка. Яшчэ пры Гейдары Аліеве адзін навуко-вец зь Пецярбургу напісаў пра талышоў. Дык азэр-

байджанскае афіцыйнае радыё з дня ў дзень пачало трубіць, што няма такога народу і такой мовы. А пасьля спахапіліся: мы ж ім рэкламу робім! І якраз гэтая пропагандысцкая кампанія абудзіла талышоў да жыцця. Яны ўспомнілі, што яны ёсьць. Самае страшнае – гэта замоўчванье. А да таго, каго б'юць, заўсёды зьяўляюцца шкадаванье і павага.

**М. С.:** Нядаўна выйшаў па-беларуску зборнік Зелімхана Яндарбіева – у вашым перакладзе. Стайленьне ў сувеце да яго неадназначнае. У Рәсей ён – тээрарыст, таму і быў змушаны жыць у Катары, дзе і загінуў. Нагадаю, што пасьля съмерці Дудаева ў 1996 годзе Яндарбіевы выполніў абязязкі прэзыдэнта Чачэніі. Скажу шчыра, я недаверліва стаўлюся да паэзіі палітыкаў.

**Р. Б.:** Яндарбіев стаў палітыкам не ад добрага жыцця. Пад канец жыцця ён быў духоўнай асобай – імамам Чачэніі. Калі ён быў яшчэ жывы, мы гаварылі зь ім па тэлефоне. І калі я яму сказаў, што пераклаў імама Чачэніі і Папу Рымскага, а другія канфесіі перакладаць ня буду, ён засымляўся. Я яго ўспрымаю як паэта. Бо палітыка – гэта вецер, а паэзія – гэта вечнае. Дый быць палітыкам маленькага народу ў расейскім палітычным моры дужа цяжка. Для палітыка Зелімхан быў занадта шчырым і даверлівым. Дарэчы, апошні ягоны клопат – пераклад Карану на чачэнскую мову. Таксама ён пабудаваў мячэт, па якім былі нанесеныя першыя расейскія ўдары. И мячэт той разбурылі. Дарэчы, калі пачынаўся налёт самалётаў, Зелімхан выбягаў з дому з канарэйкай у клетцы.

**М. С.:** Учынак паэта. Палітык ратаваў бы што іншае.

**Р. Б.:** Абсалютна. Дакумэнты там розныя... А ён – канарэйку. Яндарбіев быў проста вымушаны займацца палітыкай. Як і Вацлаў Ластоўскі, Янка Купала, Цішка Гартны... Яны вымушаныя былі ратаваць мову, народ, Край. Прафэсійных палітыкаў

у нас і цяпер мала. А трэба, каб былі прафэсійныя палітыкі, каб у іх былі грошы. Уладзімер Ільліч Ленін без вагончыка золата рэвалюцыі не зрабіў бы.

**М. С.:** Зелімхан Яндарбіеў прысьвяціў вершы Васілю Быкову, Зянону Пазняку. Адкуль у яго такая зацікаўленасць Беларусью?

**Р. Б.:** Зелімхан сачыў за падзеямі ў Беларусі, часта званіў, распытаў пра навіны. Ён разумеў беларускую мову. Калі яму верш прысьвяціў, ён узяў яго ў рамачку і трymаў на сваім стале. Яндарбіеў яшчэ пасыпеў напісаць прадмову да сваёй беларускай кнігі, дзе сваё знаёмства з Беларусью назваў «падарункам ад Звышняга». Дарэчы, узарвалі Зелімхана па дарозе зь мячэтu, дзе ён маліўся. А маліўся ён ня толькі за Чачнню, але і за Беларусь, і за сваіх беларускіх сяброў. Прасіў у Бога спагады для беларусаў. І гэта сымбалічна.

**М. С.:** Адначасова зь вершамі імама Чачэніі Яндарбіева вы пераклалі і творы Папы Рымскага Яна Паўла II. Мусульманства і хрысьціянства (каталіцызм у дадзеным выпадку) – два розныя съветы. Вам гэта не перашкаджала?

**Р. Б.:** Я лічу, што Бог адзін, а канфэсіі – гэта прафэсіі. Хай сабе гэта трохі і па-блузънерску гучыць. Беларусы – кшчоныя паганцы. У кожным народзе чым глыбей паганскія карані, tym ён больш трывалы, tym больш трывалая яго мова. І гэта так – і ў нас, і ў чачэнцаў. Канфэсіі – гэта наноснае, а самае глыбінае – гэта паганства. Яно не пярэчыць Богу, яно славіць тварбу Божую. А калі пакланяюцца тварбе Божай, значыць, пакланяюцца Богу.

**М. С.:** Калі вы сказалі пра тварбу Божую, мне прыгадаліся слова Ўінстана Одэна. Дакладна ня памятаю, але сэнс такі: кампазытару Баху пашанцевала, паколькі ён, калі хацеў славіць Усяышняга, пісаў месу, адрасаваную непасрэдна Ўсяышняму. А калі паэт хоча славіць Творцу, то вымушаны

зьвяртацца да яго праз пасярэднікаў, гэта значыць, гаварыць пра съвет, які ёсьць твор, і славіць твор, а не самога Творцу.

**Р. Б.:** Паводле Бібліі, напачатку было Слова, і ўсё сталася празъ яго. Тут вельмі складана разобрацца: гук і слова – што было першым? Я лічу, што гук мае слоўную аснову. Самы геніяльны музыка ўсё ж думae словамі. Немагчыма думаць гукамі, мэлёдыяй. Слова мае сваю плоць. У Бібліі ж нідзе ня сказана, што першым быў гук. Так што, відаць, можна і словам непасрэдна зьвярнуцца да Звышняга. У біблейскім значэнні слова закладзеныя і гук, і мэлёдыя, і хвалі. І радыёхвалі.

**М. С.:** Скажыце, адкуль ваша хрысьціянская вера? Вы ж расьлі і сталелі ў час сталінізму яшчэ?

**Р. Б.:** Вера, як і мова, ад маці. Сям'я наша была хрысьціянскай. Мама вучыла мяне маліцца, вучыла не сядзіць за стол, не перажагнаўшыся, выходзіць з дома ў дарогу, не адбіўши паклонаў абразу, які вісеў на куце, умаены летам жывымі краскамі, а ўзімку – папяровымі кветкамі і, вядома ж, ахінуты вышываным ручніком. У савецкі час вернікі нагадвалі першахрысьціянаў – таіліся, хаваліся, але не схіліліся. Мне ўдалося ня быць ні піянэрам, ні камуністам. Хрысьціянскія матывы ў маіх вершах, як трава з-пад асфальту, прабіліся ў апошнія дзесяцігодзьдзі. А так яны жылі ў душы пад прыгнётам забароны. Душа – адзіны надзейны сховішча, незалежны і недатыкальны.

**М. С.:** А калі і на якой мове вы ўпершыню прачыталі Біблію?

**Р. Б.:** Спачатку я прачытаў Біблію па-расейску. Біблія па-беларуску прыйшла да мяне ў апошнія гады існавання Савецкага Союзу. Яна была перакладзеная і выдадзеная нашымі эмігрантамі, шчырымі вернікамі ў замежжы. Потым ужо былі іншыя пераклады і выданыні дома, у Беларусі. Божае слова

на роднай мове льецца нязмушана, яно прыпадае да сэрца, грэе душу.

**М. С.:** Паэт разъняволывае слова, але ёсьць людзі, якія ставяць на яго сілкі. Як вы лічыце, дзяржаўная цэнзура мае права на існаваныне, ці пісьменнік можа быць падобным да жонкі кесара, якую ніхто ня мог кантраляваць?

**Р. Б.:** Цэнзура неабходная толькі дзяржаве. Мастаку, паэту яна не патрэбная. Самае галоўнае для яго ў любой ситуацыі – не прадаць душу д'яблу. Душа непадцэнзурная. Самае галоўнае – не ёсьці на павадку. Мастак сам сябе кантраляваць павінен, каб ня быць, як сёньняшняя моладзь гаворыць, «адвязаным».

**М. С.:** Каб не пісаць, як Андрэй Вазынясенскі: «Чайка – гэта плаўкі Бога».

**Р. Б.:** Во-во. Нядайна ў «Нашай Ніве» быў верш надрукаваны – «Хлопчык і копчык». Ну нельга ж трагедыю Купалы ператвараць у танную перасьмешку! Гэта непавага і да Купалы, і да самога сябе. Нейкі самакантроль павінен быць, каб не выходзіць за рамкі агульначалавечага. Трэба ведаць трагедыю Купалы, ён жа некалькі разоў спрабаваў скончыць самагубствам. І ператвараць яго трагедыю ў камэдыю – гэта ўсёдзвол, гэта горш чым цэнзура! Нават у зывяроў ёсьць нейкія рамкі паводзінаў, і ў чалавека павінны быць. Ва ўсёдзволе ёсьць адзін цікавы аспект. Ат, пішыце, што хочаце, толькі ўладу не чапайце. А ў нас цяпер так: усёдзвол на пашляціну, на брыдкаслоўе, на зынявагу Бога.

**М. С.:** Вы згадалі Янку Купалу. Ён славіў Сталіна, а Пікаса напісаў сталінскі партрэт. Такая творчасць прыніжае генія?

**Р. Б.:** Па-першае, Богу – Богава, а кесару – кесара. Па-другое, сабакам трэба кідаць косткі. Купала кідаў косткі, яго прымушалі, бо хацелі, каб менавіта Купала напісаў пра Сталіна. Бо астатнія не дацягвалі да адпаведнага ўзроўню, як ні пляліся.

Купала пісаў сталінскія панэгірыкі – як кідаў сабакам косткі. Творы гэтыя ў ягонай творчасці не засталіся.

**М. С.:** Як жа не засталіся? У Поўным зборы твораў амаль увесь пяты том – «Табе, правадыр, мае песні і думы...».

**Р. Б.:** Том гэты – як съведчаныне, у якіх умовах жыў Купала і да чаго яго давялі. Том гэты тлумачыць, чаму Купала спрабаваў скончыць жыцьцё самагубствам. Так і атрымалася: ці яго скінулі, ці ён сам скінуўся. Ён жа быў як у акружэнні. Практычна паэтам кіраваў шафёр ягоны, які быў прыстаўлены да Купалы адпаведнымі службамі. Калі шафёр памёр, яго хавалі з адпаведнымі рангу ўшанаванынямі. Купалу так не хавалі. Ён і жыў на Купалавай дачы ў Ляўках у будцы пры воротах, каб усё бачыць. Я так і пісаў некалі: «Каго ў Ляўкі, каго на Салаўкі». Купала – пакутнік, і добра, што ў зборы твораў гэта паказана.

**М. С.:** Калі зірнуць агулам на ўсю беларускую паэзію і паспрабаваць вызначыць, які вобраз у ёй дамінуе, то атрымаецца – съляза. Як у знакамітым фільме Мэла Гібсана «Пакуты Хрыстовы», дзе галоўныя кадры – не крыжовы шлях Ісуса Христа, не распінаныне, а калі падае съляза. Геніяльна паказана. Ці не пара беларускай літаратуры адсыці ад гэтага патасу сълязы?

**Р. Б.:** Съляза надзвычай шматзначная. Ёсьць сълёзы адчаю, сълёзы жальбы і сълёзы радасці. Памятаеш народнае: «Мае сълёзы паб’юць белы камень і лозы?» А дождж – гэта неба плача. Дождж радасці на ўраджай, на рунь. Съляза – як маленькі сымбалъ зямнога шару. А раса – гэта ж таксама съляза зямная. А ў расе, як у сълязе, адбіваецца вясёлка. Раса можа быць, як съляза і як пот, які таксама – вобраз сълязы. А бяз поту нічога не бывае. Па Бібліі, «свой хлеб здабываўца ў поце чала свайго». А можна – «у сълязе сваёй». Съляза – як ачышчэнне. Гавораць: «Каб я

паплакаў, мне лягчэй стала б». Ты правільна пра фільм згадаў. Там съяза акурат і сымбалізуе зямны шар. Зямля ў маштабах космасу – застыглая съяза. Ёсьць жа гэткі выраз – акамяnelыя сълёзы.

**М. С.:** Бацька гісторыі Герадот пісаў пра славянскае племя будзінаў, якое стагодзьдзя мі жыло ў паняверцы, раптоўна абудзілася і ўразілася прыгаством роднай мовы. Што трэба, якая палітычная ці Божая воля, каб і зь беларусамі адбылося нешта падобнае?

**Р. Б.:** Беларусам, каб абудзіцца, трэба пачуць сваіх прарокаў – ад Францішка Скарыны да Васіля Быкова. Іх не заўсёды чулі, і чулі пераважна вушамі, а трэба пачуць сэрцам. Нам увесь час не давалі абудзіцца. Толькі прачнёмыся, а нам – кладзіцеся! Як у больніцы. Беларусы – эксперыментальная нацыя ў Пана Бога. А калі робіцца эксперымент, то ён прадугледжвае добры канец, ён ня робіцца на зыншчэнне. Другое пытанынне – колькі будзе цягнуцца эксперымент... Той, хто на яго адкажа, будзе геніем.

**М. С.:** Здаецца, што можа быць больш праўдзівейшае і натуральнейшае за наказ Кастуся Каліноўскага: «Бывай здаровы, крывіцкі народзе! Жыві ў праўдзе, жыві ў свабодзе». Але атрымліваецца, што ў нашым народзе многа ахвотнікаў жыць у хлусьні. Адкуль такое жаданыне?

**Р. Б.:** Жаданыне жыць у хлусьні ад стойлавага ўтрыманыня народу. Беларусаў дэзвесыце гадоў трymала ў стойле Расея. Вынішчаная была эліта беларуская. А Беларусь – гэта цемя Эўропы, таму заўсёды б'юць па цемені. Ня б'юць па пятках, ня б'юць па азадку, а б'юць па цемені, каб выбіць разум. А тады – у стойла, і праўда ня трэба. Да таго ж праўда вочы коле. А хлусьня – салодкая, яна амаль датыкаецца да мары. І калі хлусьню, як ін'екцыю, увесыці ў мару, то хлусьня стане марай. Памятаеш лёзунг: «Наступнае пакаленыне савецкіх людзей

будзе жыць пры камунізме!»? Націск быў на слова «будзе». З хлусьнёй і спаць лёгка. А пасыля праўды не засынеш. Я нядыўна задумаўся над словамі песні: «Вякамі мы спалі ды нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць...». Гучыць для нас знакава – «трэба рабіць», хопіць спаць. А каму хочацца працаваць... У нас больш ходкі лёзунг: «Пад’ёў – аюсь у хлеў».

**М. С.:** Аляксандар Лукашэнка любіць паўтараць, што беларусы і расейцы – адзін народ. Да якой пары будзе існаваць пагроза з боку Рasei?

**Р. Б.:** Гэта пагроза вечная. Таму што Расея ніяк ня можа пазыщицца імперскага мысльеньня. Яе ўсё цягне да імпэрыі. Савецкі Саюз быў самай сапраўднай імпэрыяй – з чырвоным сцягам і пяцікутнай зоркай замест арла. Пакуль Расея не адмовіцца ад імперскіх замашак, яна будзе старацца паглынуць Беларусь. Адзіная пакуль перашкода на гэтым шляху – нежаданыне Лукашэнкі быць падначаленым... Я ня супраць Расеі, я ня супраць расейскага народу. Гэта вялікая культура, вялікі народ, але яму трэба навучыцца паважаць сваіх суседзяў. Быць вялікім за кошт другіх – гэта ня веліч. Дарэчы, вельмі добра пра нашу ўсходнюю суседку сказаў Уладзімер Ільліч Ленін: «Расея – турма народаў». І другія ў яго выказваныні былі пра Расею ня самыя прыемныя.

**М. С.:** Вы сябравалі зь Петрусём Броўкам – заснавальнікам выдавецтва «Беларуская савецкая энцыклапедыя». Пад яго наглядам узводзіўся і будынак Энцыклапедыі за Акадэміяй навук. І вось навіна: будынак забіраецца і перадаецца ў Кіраўніцтва справамі прэзыдэнта. Энцыклапедысты ўроспачы: іх высяляюць. Што вам бачыцца за гэтым крокам уладаў?

**Р. Б.:** Энцыклапедыя будавалася на маёй памяці. Броўка гаварыў: «Калі б я напісаў, дзе мне давялося пабываць, каб атрымаць дазвол на Энцыклапедыю, то атрымалася б тры тамы!» З аднаго боку, мы крычым: «За стабільнью, за самастойнью, за неза-

лежную Беларусь!» А з другога боку, якая можабыць краіна без энцыклапедыі? Самы лепшы аргумэнт на карысцьця стабільнасці – энцыклапедыя. Бо энцыклапедыі, як правіла, не выдаюца ў нестабільныя часы. Зрэшты, нашто нам энцыклапедыя, мы і так усё ведаем. Пачытайце школьнага падручніка па гісторыі, там Кастусь Каліноўскі харектарызуеца як авантурист! Нават у савецкі час не дазвалялася гаварыць такое пра Каліноўскага! А тады ў Броўкі ў ЦК КПБ спыталіся прастадушна: «Навошта нам энцыклапедыя?» І Броўка адказаў: «Нацыя тады існуе, калі ў яе ёсьць энцыклапедыя і каляндар! Вам трэба пра гэта ведаць!» То нават цэкоўцы ведалі, што без энцыклапедыі нельга жыць. Энцыклапедыя – гэта памяць нацыі, яна дакопваеца да каранёў нацыі. Таму ўлады і сякуць пад корань.

**М. С.:** Беларуская мова робіцца ўсё больш чужой для беларускай улады. Відаць, зыходзячы з гэтага некаторыя беларускія літаратары пачынаюць пісаць яшчэ і па-расейску. І мне прыгадалася, што на розных мовах пісалі Карлас Шэрман, Валянцін Тарас, Аляксей Зарыцкі, Алег Лойка. А вы як ставіцесь да палімоўнай творчасці?

**Р. Б.:** Калі пісьменьнік сур'ёзны, ён піша на адной мове. На мове маці, на мове крыві, на мове сваёй съядомасці. А забаўляцца можна і на другой, і на трэцяй. І Пушкін пісаў па-француску. Але на якой мове Пушкін застаўся? Родная мова – гэта маці, а другая мова – гэта мачыха. Ты назваў прозывішчы пісьменьнікаў. А я прывяду другі прыклад. Ёсьць такая паэтка Марына Наталіч (Наталья Давыдзенка). Яна карэнная расіянка, нарадзілася на Далёкім Усходзе, у горадзе Ваніна. Але вывучыла беларускую мову, піша на ёй вершы. А пераход некаторых наших літаратараў на мову расейскую – гэта чыста палітычная кан'юнктура. Нядай Бог кіраўнік дзяржавы па-фінску загаворыць, яны па-фінску пачнунць пісаць... Шэрман пісаў па-гішпанску, бо

гэта была яго родная мова. Ён – зьява ўнікальная. Хоць калісці Сталін гаварыў, што «незаменимых нэ́т», ўсё ж Шэрман практична незаменны. Светлая яму памяць. Бяз Шэрмана я – як бяз рук у перакладаныні гішпанскай паэзіі. Сёння ў нас самы перспэктыўны перакладчык – Лявон Баршчэўскі, які ведае пятнаццаць моваў. Моладзь цікавая падрастает. Яна, праўда, ня ведае натуральнай беларускай мовы. Трэба вывучыць. А «вывучыць» рыфмуеца з «вымучыць». Добра, што моладзь мае ня толькі крапівоўскі слоўнік, які калечыў беларускую мову, але і слоўнікі Ластоўскага, Насовіча... Наша бяда ў tym, што зьяўляюцца цэлыя пакаленыні этнографічных беларусаў.

**М. С.:** Цікавы перакладчык – Якуб Лапатка, які жыве ў Хельсынках. Ён цяпер перакладае фінскі эпас «Калевалу». Я чытаю руну за рунай, якія ён мне дасылае, і думаю: узяўся б хто з нашых паэтаў і напісаў эпічную паэму, заснаваную на беларускіх мітах! Вы, здаецца, падступаліся да гэтай тэмы?

**Р. Б.:** У мяне пачатая паэма, заснаваная на мітах, на паданінях і легендах беларускіх. Калі Бог дасыць гадоў і сілаў, то я буду яе працягваць. Але ў нас такая краіна, ня ведаеш, што заўтра будзе. Вось давяду да ладу ўшацкі кнігазбор і вазьмуся. Бо цяпер мяне слоўнік вушацкі не адпускае. Я прачынаюся ці хаджу, а зь мяне, як камяні зь зямлі, выходзяць словаў і выразы ўшацкія.

**М. С.:** Пакажыце, як будзе выглядаць будучая беларуская «Калевала».

**Р. Б.:** У адзін бок – съведкам Бог – прайшла Дзьвіна, съветлая да дна. А ў другі бок радасна пачёк сам Дняпро – съцюдзёнае нутро. Вось у гэтых абшарах, дзе начуюць маланкі ў хмарах, Белаполь пачаў сяліцца каля вады, капаць крыніцы, заводзіць свае лады. У гэтага Белаполя ад розных жонак, бо тады дазвалялі законы, і разъвяліся розныя плямёны. Маладзіцы, са стога ўцёкшы папраўляць

спадніцы, мужчыны, адным духам асушыўшы коўш медавухі, выціраюць вусы. Плямёны гэтыя маюць прозывішча – беларусы. Яны і да гэтага часу там ходзяць, зямельку скародзяць ды сеюць жыта. Жывуць і ўлежна, і ўежна, і самавіта.

**М. С.:** Натхнення вам на гэтай эпічнай дзялянцы! Ваша пакаленіне – ці ня самае працавітае ў беларускай літаратуры. Генадзь Бураўкін, Анатоль Вярцінскі, Васіль Зуёнак, Мікола Арочка, Анатоль Клышка, Кастусь Цьвірка...І ніхто не пралайдачыў свой талент. Што гэтаму паспрыяла?

**Р. Б.:** Мы – дзецы вайны. Мы цягнуліся да ведаў як да съяціла. Перад усімі намі стаяла задача: беларускую мову аграніць, адшліфаваць, каб яна была пачутая Богам. Мы – апошніяе пакаленіне натуральных беларусаў. Кожнае беларускае слова мы бачылі ў расе. А пазнейшыя пакаленіні бачылі тыя слова загорнутымі ў цэляфане.

**М. С.:** Прэзэнтацыі ваших новых кніг ладзяцца ў касыцёлах па ўсёй Беларусі. Ці ёсьць розыніца, дзе вершы чытаць – у Доме літаратара, напрыклад, ці ў касыцёле?

**Р. Б.:** У касыцёле выступаць больш адказна, але і ўдзячна. І ў Доме літаратара добра чыталася, але там больш трэба працаваць на публіку. А ў касыцёле ведаеш, што Богчуе. Там нельга фальшывіць, вырабляцца, выстаўляць сябе. Памятаю надпіс у нейкім касыцёле: «Ціха! Бог блізка». І мяне ў храмах не пакідае адчуваньне, што Бог блізка. Падчас адной з прэзэнтацый у касыцёле да мяне падышла маладзіца і папрасіла: «Хутчэй падпішице мне кнігу, бо трэба карову даіць, з поля прыйшла!» А яшчэ кажуць, што ў нас паэзію перасталі чытаць. З-за гэтай маладзіцы варты было ехаць за трыста кіляметраў!

**М. С.:** Вы за сваё жыццё шмат дзе пабывалі. Даўрайце ўспомнім некалькі краінаў. Прыкладам, Кубу. Нядыўна па тэлебачаныні Ігар Лучанок захоплена расказваў, як ён съпяваў «Подмосковные вечера»

Фідэлю Кастро. А вы кубінскому лідэру вершаў не чыталі?

**Р. Б.:** Не, я ня быў дапушчаны да гэткіх высокіх парогаў. Гэта толькі Лучанок за імі пабываў. Помню, калі я зьбіраўся на Кубу, адтуль якраз вярнуўся Васіль Быкаў. І ён мяне адгаворваў туды ехаць. Аказалася, там вельмі горача, да таго ж Васілю, як дарагому госьцу, паказалі кубінскую школу юных разьведчыкаў і падвялі да яго хлопчыка, які лепш за ўсіх пісаў даносы! І ўсё ж я паехаў. Гэта быў 1984 год. Найбольш мяне ўразілі кубінскія фільмы пра амэрыканскіх дывэрсантаў. Пераказваю сюжэт першага: ідзе дывэрсант з каністрай бэнзіну і з абярэмкам саломы. Падходзіць пад нейкі важны кубінскі аб'ект, ablіvaе яго бэнзінам, падкладвае салому, чыркае запалкай – полымя, і лёзунг на экране: «Рэвалюцыйная пільнасьць перш за ўсё!». Сюжэт другога: ідзе дывэрсант, цераз плячо ў яго ланцуг. Ён размахваецца і закідае ланцуг на лінію высокага напружання. Замыканье, і на экране лёзунг: «Будзьце пільнымі, рэвалюцыянэры!». На Кубе добра пагрэцца, але пагрэцца не душой, а целам.

**М. С.:** У ЗША вы езьдзілі на проста пісьменнікам, а ў складзе афіцыйнай дэлегацыі – на сесію ААН. Прыхым у той час, калі ўсе мы жылі ў гэтак званай імпэрый зла. А ці было ў вас адчуваньне на вуліцах Нью-Ёрку, што вы знаходзіцесь ў «краіне дабра»?

**Р. Б.:** Я адчуваў, што амэрыканцам да лямпачкі, адкуль ты прыехаў – з сацыялістычнага ці капіталістычнага сьвету. У Амэрыцы кожны живе, як яму хочацца. Другая справа – як живе, з Богам у душы ці не. Але гэта ўжо філозофскае пытаньне... Пісьменнікаў у дэлегацыі пачалі ўключачы, калі міністрам замежных спраў БССР быў Рыгор Кісялёў, дарэчы, вэтэрынар па адукцыі. Ён любіў выпіць і аднойчы акіянам прывёз у Нью-Ёрк цэлы чамадан малянкоўскіх шклянак. На свой дзень на-

родзінаў накрыў стол, наліў усім уконтур, і кожны павінен быў выпіць. І быў там адзін паэт, дыплямат і філёзаф, выпускнік МІМО. Піць, як і пісаць, ён ня мог – паводле сваіх фізычных і разумовых магчымасцяў. Ён заўсёды ствараў оду ў гонар міністра Кісялёва, чытаў яе, выпіваў малянкоўскую шклянку і зьвіваўся пад крэслам. Адтуль яго потым і даставалі. Так паўтаралася з году ў год. Але калі я трапіў у дэлегацыю, Кісялёва ўжо не было. І мне нават даручылі выступіць па паперцы.

**М. С.:** А тэкст выступу вы самі пісалі?

**Р. Б.:** Не, што ты! Я быў праста ў ролі дыктара. Чытаў па-расейску з заўажным беларускім акцэнтам. Потым нашы прадстаўнікі ў ААН далі мне падшыўку беларускай эмігранцкай прэсы. Далі ная праста так, а з разылкам, каб я напісаў водгук. Я чытаў-чытаў і зразумеў, што калі адгукнуся, то гэта будзе выкарыстана спэцслужбамі. Я ўжо быў вучаны, разумеў, што такое вэрбоўка. Доўга трymаў падшыўку, нарэшце прыношу. «Ну, што вычытаў?» – пытаецца дыплямат. «Ведаеце, кажу, мне спадабаліся вершы Масея Сяднёва пра восень. Я пра іх магу напісаць». – «А пайшоў ты!..» І ўсё, на гэтым контакты закончыліся. Дарэчы, працуячы ў ААН-аўскай бібліятэцы, я ўбачыў цікавы здымак. Часопіс «Амэрыка», на вокладцы асабіст ці целаахоўнік трymае пад пахі Чарненку, у генсека адвіслая сківіца, тупыя адсутныя вочы, а другі ахоўнік апранае яму плашч. І подпіс – кіраўнік Савецкага Саюзу. Дык я думаў, хто здymаў, – гэта не зь верталёту. Два трymалі, а трэці здymаў... А жылі мы ў Нью-Ёрку – як у інтэрнаце, самі сабе есьці варылі, бульбу на рынку куплялі. Я на тры месяцы нібы ў студэнцкае жыццё вярнуўся.

**М. С.:** Пасыля вяртання з замежных вандровак пісаліся ніzkі вершаў, на гэтым тэма як бы вычэрпвалася. Гэта не датычыцца вашай паездкі ў Ерусалім. Пасыля паездкі на Святую Зямлю

біблейская тэматаіка настала ўвайшла ў вашую творчасць. Чатырыста гадоў таму князь Мікалай Крыштоф Радзівіл Сіротка ездзіў у Палестыну, дзе яго найбольш уразлі буслы ў пойме ракі. А што запомнілася вам?

**Р. Б.:** Ерусалім я стараўся ўвайтраць у сэрца цалкам – з краявідамі, з вежамі, з галубамі, з усімі дэталямі. Гэта паездка мяне найбольш ускалыхнула. Я лічу, што ў душы кожнага чалавека разылітая Біблія, яна – у прыказках, у прымаўках, у побыце, у позірках, уся мудрасць ад Бібліі. Ерусалім даў мне съвятла да канца маіх дзён. Ездзіў я туды ад Беларускага ПЭН-Цэнтра. Карлас Шэрман даў мне стодаліра і таньненкі калькулятар. Амбасадарам Беларусі ў Ізраілі быў Анатоль Фарфэль – выдатны чалавек, добра гаварыў па-беларуску. Даведаўся ён, колькі ў мяне грошай і толькі засымяяўся: «Ня бойся, галодным ня будзеш». Дарэчы, ён мне расказаў, як яго інструктувалі падчас прызначэння амбасадарам: «Ты ж глядзі там, габрэйскую лінію ня гні!». Калі ён быў амбасадарам, у Ізраіль прыяжджаў беларускі прэм'ер-міністар. Павялі яго на экспкурсію па съвятых месцах. Гід, доктар мастацтвазнаўства з Эрмітажу, кажа: «А вось гэта Капэрнаум, сынагога, дзе маліўся Ісус Хрыстос». Чыноёнік зьдзіўлены перапытаў: «Хрыстос у сынагозе маліўся?» – «А дзе ж Ён павінен маліцца?» – «Ну, безумоўна, у праваслаўнай царкве!» Яна пытаецца: «А вы хоць ведаеце, што Ісус Хрыстос быў габрэем?» – «Ну, гэтага быць ня можа...»


**М. С.:** Творчаму чалавеку бываець за мяжой карысна. А палітыку? Аляксандру Лукашэнку забаронены ўезд у 16 краінаў. Невыязны паэт – за савецкім часам гэта была звыклая зьява. А невыязнога палітыка як можна схарактарызаваць?

**Р. Б.:** Я разумею так, што ў Эўропе і съвеце ня хочуць бачыць палітыка, які вязе ім учорашні дзень. У літаратуры ёсьць такі панятак – аксюмаран, ён

азначае нешта немагчымае, абсурднае: гарачы сънег, халодны кіпень... Невыязны палітык – таксама аксюмаран. Як гэта можа быць невыязны палітык? У невыязнога палітыка і палітыка бязногая.

**М. С.:** Як стала нядаўна вядома, улады мяркуюць стварыць канфэдэрацыю творчых саюзаў і заняць пад яе сталічны Дом літаратара, якім даўно ўжо кіруюць не літаратары, а камэнданты з Кіраўніцтва справамі прэзыдэнта. Навошта ўладам аб'ядноўваць творчыя саюзы?

**Р. Б.:** Найлепшы спосаб пасварыць людзей – звязаць іхня чубы, як у нас на Вушаччыне гаварылі – звязаць хахлы. Наогул, творчыя саюзы, створаныя за савецкім часам, нагадваюць пясочніцу: хай дзецы забаўляюцца, абы дарослым не перашкаджалі. Так і тут – хай творцы забаўляюцца, абы ў палітыку ня лезылі. Калі цяпер аб'яднаць усіх пад адной страхой, то творчыя саюзы пагрузнуць у розных сварках і звадах. Ім не да творчасці будзе. Калісьці творчыя саюзы мерыўся аб'яднаць Мікіта Хрушчоў. Хапеў аб'яднаць і аддаць на кіраваньне свайму зяцю Аджубею. Хрушчоў любіў ездзіць на гарбату да Аляксандра Твардоўскага. І вось аднойчы ён прыехаў і кажа: «Аляксандар Трыфанавіч, задумалі мы аб'яднаць творчыя саюзы». А Твардоўскі: «А мы ўжо і назну прыдумалі». – «А якую?» – «АХуІн». – «А што такое АХуІн?» А Твардоўскі і тлумачыць: «Ассоциация художественной интеллигенции». Хрушчоў занепакоіўся, што яшчэ не аб'ядналі, а ўжо такую назвумянушку далі... Твардоўскі гэтym жартам стрымаў аб'яднаныне творчых саюзаў. Спрэчкі паміж уладай і мастаком, уладай і чалавекам – яны вечныя. Я вось нядаўна вычытаў чыйсьці выдатны афарызм на гэтую тэму: «Якім бы велічнымі ні здаваўся трон, усё роўна на ім сядзіць задніца».



**Уладзімер Падгол –**  
палітолаг, філэзаф. Закончыў філізофскі факультэт БДУ.  
Працаўаў кіраўніком інфармацыйна-аналітычнага цэнтра  
Вярхоўнага Савету Рэспублікі Беларусь. Аўтар кніг «Куля  
для прэзыдэнта», «Чортавы жорны» ды інш. Нарадзіўся  
у 1952 годзе ў Віцебску. Жыве ў Менску.

## Уладзімер Падгол: «Цытатнік Лукашэнкі – гэта ягоны псыхалягічны гардэроб»

*12 сакавіка 2006 году*

Вялікі каган Залатой Арды Чынгіс-хан меў у сваёй сьвіце адмысловага летапісца, які на гліняных дошчаках занатоўваў мудрыя думкі правадыра. Потым з тых думак прыдворнікі склалі адмысловы звод законаў – гэтак званыя Ясы. Што з таго, што стваральнік найвялікшай у гісторыі чалавецтва імпэрый быў непісменны. Галоўнае – умець сказаць, а не напісаць. У Кітай і сёньня можна набыць у кнігарнях цытатнікі Мао Цзэдуна. У Лібіі добра разыходзяцца зборнікі выказваньняў лідэра тамтэйшай джамаахеры палкоўніка Муамара Кадафі. Народ мусіць мець зручины і падручныя мудраслоўі на ўсе выпадкі жыцьця, каб не абцяжарваць сябе непатрэбным думаньнем. «Думаць за народ» павінен усенародна абраны правадыр, а народу застаецца паўтараць яго думкі пры кожнай зручинай нагодзе. Нядайна і ў Менску зьявіўся аналягічны цытатнік. Ягоны аўтар – Аляксандар Лукашэнка, а складальнік – Уладзімер Падгол.

**Міхась Скобла:** Уладзімер, а ці выдаюцца подобныя цытатнікі ў дэмакратычным съвеце?

**Уладзімер Падгол:** Так, выдаюцца. У 2002 годзе я быў у Злучаных Штатах Амэрыкі і зайшоў у кнігарню непадалёк ад Белага дома. І там на паліцы ляжала кніжачка выказваньняў Джорджа Буша – гэтак званыя бушызмы. І тады мне падумалася: а няблага было б сабраць і выдаць «лукашызмы». Яшчэ перад маёй паездкай у ЗША ідэю падобнай кнігі мне падказваў Васіль Сёмуха. Ён шмат гадоў са мной працаваў, дапамагаў мне як рэдактар кнігі «Куля для прэзыдэнта», дзе было многа цытат з

Лукашэнкі. Аднойчы Сёмуха мне і сказаў, што гэтыя цытаты – самастойны мастацкі твор, асабліва калі прыбраць мае камэнтары. Вось я і прыбраў... Складзены мною зборнік можна чытаць па-рознаму. Вось ты чытаў з іроніяй. А я аднойчы трапіў у нечаканую ситуацыю. Памятаеш, Лукашэнка ў 1996 годзе на Першым усенародным сходзе публічна на ўсю краіну заяўіў: «Я праваслаўны атэіст». І калі я расказаў пра гэта адной адукаванай жанчыне, яна раптам кажа: «А што? І я праваслаўная атэістка!» У мяне быў шок. І тады я зразумеў: тое, з чаго мы з табой съмляемся, многія людзі ўспрымаюць сур'ёзна. І калі ім даць пачытаць гэты зборнік, то яны падпішуцца пад 70% выказваньняў Лукашэнкі і будуць іх бараніць. Таму тут усё ня так проста наконт абсурду, які некаторымі ўспрымаецца як ісціціна.

**М. С.:** Праглядаючы цытатнік Лукашэнкі, я згадваў: гэта ён гаварыў, адарваўшыся ад паперкі, тут таксама імправізаваў. Не сакрэт, што для некаторых палітыкаў трапныя выказваньні пішуць прафэсійныя сыпчрайтэры. А тут атрымліваецца, што кіраўнік Беларусі – сам аўтар усіх выказваньняў?

**У. П.:** Чыста фармальна ты маеш рацыю. Але па сутнасці, з псыхалягічнага пункту гледжаньня, гэтыя выказваньні прадыктавала Лукашэнку гісторыя ягонага роду. Я ў гэты зборнік ня ўсе абсурдныя цытаты ўключыў. У ім толькі выказваньні, дзе ён праяўляе свой архетып, гэта значыць, від дзейнасці сваіх продкаў, якія жылі, можа, некалькі тысячаў год звязаць таму. Гэта таксама від дзейнасці і паганскіх багоў, у якіх верылі нашы працкі, абсолютна не адасабляючы боскага жыцьця ад свайго. Падам прыклад. 1996 год, тэлесэлектарная нарада – бітва за ўраджай. Лукашэнка зъвяртаеца да кіраўніка Берасцейскай вобласці Заламая: «Ты тройчы скардзіўся мне на засуху – я табе дождж даў!» Гэта сказаў не Лукашэнка, гэта сказаў Даждог, паганскі бог. І Лукашэнка ў гэты момант абсолютна

верыў у тое, што гаварыў. Такім чынам, ён ёсьць праста рэтранслятарам архетыпаў. У гэтым яго ўнікальная здольнасць – ня кожны такое можа.

**М. С.:** Але, калі адкінуць містыку, у зборніку ўсё ж ягоныя імправізацыі.

**У. П.:** Не, тут я з табою ізноў ня згодзен. Гэта не імправізацыі, гэта крыкі, воклічы ягонай душы. Справа ў тым, што архетып нельга прайвіць у спакойным стане, ён прайўляецца толькі ў стрэсавай сітуацыі. Што для Лукашэнкі стрэсавая сітуацыя? Пагроза ягонаму жыццю альбо пагроза ягонай уладзе. Што адбылося на З-м Усебеларускім сходзе? Лукашэнка адказваў на пагрозы Казуліна. Пасыля выступу Казуліна па тэлевізіі ён перажыў стрэс. І адразу палез архетып з глыбіняў ягонай душы. А калі стрэс праходзіць, ён прамаўляе культурненка, тады на ім цывілізацыйны налёт сучаснага презыдэнта. Яшчэ адзін прыклад. У ЗША я быў у адной сям'і. Адчыняю шафу на ўсю сцяну – а там дзвесце пар чаравікаў, сто касыюмаў вісіц! Вось і ў Лукашэнкі столькі ж душ, якія ён прайўляе ў розных стрэсавых сітуацыях.

**М. С.:** Максім Гарэцкі пісаў пра дзве душы беларуса. А тут тысяча душ?

**У. П.:** Тысяча душ. Ездзячы па Беларусі, Лукашэнка сустракаеца з тысячамі людзей, і ён імгненна адчувае псыхалягічны чаканыні чалавека, зь якім размаўляе. І пачынае гаварыць зь ім, рэзанаўваць тою душою, якая найбольш адпавядзе ў дадзенай сітуацыі. У гэты момант ён выдатны актор. І мы бачым, што з бабулькай ён на адзін лад размаўляе, з дзядулъкам – на другі лад, а з маладзіцай – зусім па іншаму. Абсалютна рознымі мовамі. Гэта нібы ягоны псыхалягічны гардэроб. Так што зборнік, пра які мы гаворым, можна было б назваць – «Псыхалягічны гардэроб Лукашэнкі».

**М. С.:** Выказваныні, сабраныя ў зборніку, трэба прызнаць, шырокавядомыя ў грамадзтве. Яны цы-

туюцца ў самых розных колах насельніцтва. У чым сакрэт іх папулярнасці?

**У. П.:** Падчас выступаў Лукашэнкі мы назіраем феномэн дэмансстрацыі псыхалягічнага ценю. Тоё самае, дарэчы, рабіў і Гітлер. Што гэта такое? Кожны чалавек ведае свае заганы, адмоўныя рысы і якасці свайго характару. Зазвычай, чалавек у жыцці імкнецца іх не прайўляць, стрымлівае сябе, умоўна кажучы, цывілізацыйнымі абцугамі. А вось палітычныя лідэры, прамаўляючы перад тысячамі і мільёнамі слухачоў (асабліва ў фрустраваным, заціснутым грамадзтве), часам інтуіцыйна пачынаюць дэмансстрацыю свой псыхалягічны ценъ – свае заганы, адмоўныя рысы. І гэта ўспрымаецца натоўпам як найвялікшая вартасць. Людзі тады пачынаюць любіць свайго куміра. Лукашэнка адчувае, чаго і калі народ ад яго чакае. Каб далёка не хадзіць, прыгадаем 3-і Усебеларускі сход. Згадай, як Лукашэнка гаварыў пра Казуліна: «Ён бутэлькі зь півам на лыжні адкрываў!». І ўся залі рагоча! Паглядзі, які вобраз намаляваны суперніку, якога трэба зьнішчыць! У навуцы вядомыя съмехавая іронія і съмехавая агрэсія. У гэтым сэнсе іранічна-парадыйныя выказваныні Лукашэнкі – гэта своеасаблівия кулі, якія мусяць забіваць супернікаў. Забіваць съмехам.

**М. С.:** Пад кожнай цытатай ты пазначаеш: калі і дзе такое гаварылася, дзе было апублікована. Але ёсьць цытаты і без спасылак, на ўзоруні чутак. Напрыклад, вось слова, нібыта сказаныя Лукашэнкамі мітрапаліту Філіярэту: «Ты навошта гэтыя нацыяналістычныя стужачкі начапіў?» (маецца на ўвазе мантыя Ўладыкі). Ці не здаецца табе, што гэта пайшла ўжо народная творчасць, пачаўся іншы жанр?

**У. П.:** Не. Я хачу папярэдзіць усіх чытачоў: ва ўсім зборніку толькі некалькі цытат без дакладных спасылак. Што да згаданага табою выказваныні, то гэта

абсолютна дакладная цытата. І я гатовы назваць крыніцу – Лявон Баршчэўскі. Ён пачуў працытаваныя слова ад самога Філярэта. Гэта было ў 1995 годзе, пасъля таго як Філярэт напярэдадні рэфэрэндуму аб змене нацыянальнай сымболікі выйшаў у тэлеэстэр і паўтары гадзіны зь бела-чырвона-белымі стужкамі на мантыві звязтаўся да вернікаў з прамовай. Ён выйшаў на дэманстрацыю і прыцягваў увагу да таго, што Беларусь можа застацца адзінай дзяржавай у съвеце, якая мае съязг з хрысьціянскімі колерамі. Вось пасъля таго тэлеэстэру Лукашэнка і папракнуў Філярэта. Падкрэсліваю: усе выказваныні, зъмешчаныя ў зборніку, – гэта не народная творчасць, гэта абсолютна дакладныя цытаты з выступаў Лукашэнкі. Дарэчы, ты трymаеш у руках трэцяе выданыне, і рыхтуецца чацвертае. Зборнік карыстаецца попытам.

**М. С.:** Падзагаловак зборніка – «З калекцыі Ўладзімера Падгола». Як тэхнічна адбывалася фармаваныне гэтай калекцыі? Бо наўрад ці магчыма праслушаць усе выступы кіраўніка Беларусі. Табе нехта дапамагаў?

**У. П.:** Памочнікаў практична не было, яны зъяўляюцца апошнім часам. Што я рабіў? Калі ішлі тэле- ці радыёвыступы, я запісваў на касэты. Калі выступ ідзе нудны, я раблю нешта сваё. Але калі пачынае праяўляцца архетып, я ўсё кідаю і проста атрымліваю асалоду. Бо перада мной зъяўляецца не цывілізаваны прэзыдэнт, а старожытны чалавек, які жыў пяць ці дзесяць тысячагодзінь таму. Перад сабою ён бачыць племя, у ягоных вачах бляск вогнішча. І пайшоў душу сваю старожытную паказваць! Адбываецца як бы містыфікацыя псыхалігічнай бітвы з кімсъці.

**М. С.:** Неўзабаве прэзыдэнцкія выбары. Неаднаразова Аляксандар Лукашэнка як заклён паўтарае і паўтарае слова, што другі прэзыдэнт беларускаму народу не патрэбен. Фактычна ён хваліць сам сябе.

Але ж у народзе ня любяць самахвалалаў. Дык навошта шкодзіць самому сабе?

**У. П.:** А ён прыдумаў хітры спосаб. Лукашэнка ніколі сам сябе ня хваліць. Разыгryваеца спектакль: ён як бы стаіць збоку і бачыць усіх збоку, разважае пра ўсё таксама збоку – ці пра народ, ці пра супернікаў, ці пра надвор'е жудаснае, ці пра Захад, ці пра Крамль. І ён сам як бы збоку апісвае падзеі, якія адбываюцца між тым Лукашэнкам, які перад ім, і ўсімі астатнімі. Мы бачым спектакль у асобах, які ён паставіў. І атрымліваеца, што ён сам сябе ня хваліць. У зборніку, дарэчы, шмат цытат, дзе ён пра сябе ў трэцяй асобе гаворыць.

**М. С.:** Увесь Менск застаўлены і завешаны плякатамі «За Беларусь!». Пад гэткім жа лёзунгам прайшлі па ўсёй краіне канцэрты папулярных выкананіццаў. Але наколькі «За Беларусь!» азначае «За Лукашэнку!»? Ці ўдалося ўладзе зманапалізаць гэты лёзунг?

**У. П.:** Зъяўрні ўвагу на адну рэч. Прикладна месяц таму Лукашэнка даў інтэрвю беларускім дзяржаўным тэлеканалам. І гаварыў ён там пра сваё галоўнае дасягненне – усталяваныне незалежнасці Беларусі. І слова «незалежнасць» і «сувэрэнітэт» падчас таго інтэрвю ён згадаў каля сарака разоў! У нас Беларусь і стабільная, і спакойная, і багатая, і інтэлектуальная і г. д. Уся гэтая пропаганда накіравана толькі на адно: атаясаміць слова «Беларусь» са словам «Лукашэнка». Да моманту выбараў падмяніць лёзунг «За Беларусь!» лёзунгам «За Лукашэнку!». І я думаю, што ў пэўнай ступені пропаганда дасягае сваёй мэты. Бо супернікі Лукашэнкі падаюцца ёю ж як людзі, што выступаюць супраць Беларусі. Яны, па афіцыйнай вэрсіі, маюць намер, калі прыйдуць да ўлады, прадаць Беларусь ці Захаду, ці Крамлю, ці алігархам. А Лукашэнка – адзіны абаронца сувэрэнітэту і незалежнасці.

**М. С.:** Калі ён сорак разоў ужыў слова «незалеж-

насьць» і «сувэрэнітэт», значыць, ён усьведамляе іх значнасьць для народу. Ёк што яму перашкаджае напоўніць іх адпаведным зъместам?

**У. П.:** Тое, што Лукашэнка часта ўжывае гэтыя слова, зусім ня значыць, што ён усьведамляе іх сапраўдны зъмест для народу. Ён усьведамляе гэты зъмест для сябе. Незалежнасьць і сувэрэнітэт Беларусі для яго – гэта незалежнасьць і сувэрэнітэт Лукашэнкі. Проста на дадзеным гістарычным этапе так супала, што, баронячы сябе, сваю ўласную незалежнасьць, ён як сродак вымушаны выкарыстоўваць незалежнасьць Беларусі. Вось так пераплятаюцца ў гісторыі ўласныя інтэрэсы і агульнаародныя.

**М. С.:** Патрэбу ў цвёрдай руцэ, патрэбу ў асобе, якая возьме на сябе адказнасьць за ёсё, можна акрэсліць тэрмінам «патэрналізм». Наколькі беларусы патэрналісцкі народ? Вунь Янка Купала яшчэ ў 1919 годзе пісаў: «На ўладара жджэ Беларусь даўно...» І рэфрэнам праз увесь верш: «прыйдзі, ўладар! прыйдзі, ўладар! прыйдзі, ўладар!». Патэр, ці бацька, павінен клапаціца пра сваю сям'ю, свой народ. А Аляксандар Лукашэнка час ад часу заяўляе: гэта *мая Москва*, гэта *мой Ленінград* і нават гэта *мае сэргы*. Чаму чужое – таксама маё?

**У. П.:** Для савецкіх беларусаў гэта не чужое. Лукашэнка ў адрозненьне ад усіх палітыкаў улучна з Пуціным выкарыстоўвае ня толькі старажытныя архетыпы, але і нэаархетыпы, якія склаліся падчас панаванья савецкай улады. І калі ён кажа *мая Москва* – так, для савецкіх беларусаў гэта *мая Москва*. Бо ў мазгах гэтых беларусаў жыве савецкая імперыя, калі ўвесь съвет быў *nash*. І Лукашэнка працуе на гэтых нэаархетыпах. Калі лідэр абуджае ў людзях пэўны архетып, яны яго сілкуюць, зараджаюць. І тут ужо прыродная здольнасьць патрэбная, каб успрыняць гэтую энергію масаў. Простай мовай кажучы, лідэр узбуджае ўсцца, проста вар'яце. Менавіта так падчас выступаў вар'яце Гітлер, падобны стан

перажывае Лукашэнка. У Гітлеру абуджаўся архетып бога Вотана. Гэта бог буры, штурму, націску. А ў Лукашэнку нярэдка абуджае ўсцца архетып бога Перуна. Праява Перуна, умоўна кажучы, – гэта калі раз на год, у вераб'іную ноч, усе злыдні і нячысьцікі зьбіраюцца на свой сход, лезуць з-пад зямлі, каб абраць сабе кіраўніка. І ў гэты час Пярун б'е іх маланкамі, заганяе назад пад зямлю, бо зынішчыць зусім ня можа. Вось гэта тыповы архетып Перуна. Паглядзіце, як Лукашэнка ўчыняе публічныя разносы сваім падначаленым – грымоты, маланкі над галовамі міністраў.

**М. С.:** Паколькі гаворка пайшла пра багоў Вotана і Перуна, давай закранем тэму адносінаў дыктатараў да Бога. Лёзунг «*Got mit uns – З намі Бог*», ён жа шанаваўся і пры Гітлеры. Сталін, хоць і колішні вучань духоўнай сэмінары, быў атэістам. Усходнія дыктатары заўсёды дзейнічаюць ад імя Алага. Атрымлівацца, тут няма пэўных заканамернасьцяў?

**У. П.:** Няма. Але прыгадайце паводзіны Сталіна ў першыя месяцы вайны, калі саветы цярпелі паразу за паразай. Архетып сталінскі разваліўся, людзі пераставалі яму верыць. І Сталін звязртаеца да Бога, праводзяцца малебны ў храмах, царкве даюцца прывілеі. А ў сёньняшній Беларусі склалася ўвогуле ўнікальная ситуацыя. Шматканфэсійнасць паставіла Лукашэнку ў такія ўмовы, што ён нібы трошкі вышэй за самога Бога. Кіруючы канфэсіямі, вылучаючы праваслаўе і г. д., ён нібы бярэ на сябе пэўныя Божыя арганізацыйныя функцыі.

**М. С.:** Яшчэ адзін аспект: дыктатар і сям'я. І ў Сталіна, і ў Гітлера, і ў Лукашэнкі сямейныя адносіны ня склаліся. Што, сям'я замінае ўладарыць?

**У. П.:** Для ўладара, для дыктатара самы вялікі сэнс жыцьця – гэта народ. І ёсё, што замінае зносінам з народам (ジョンка, дзеци і г. д.), павінна быць адсунута ўбок. Дыктатары без усялякай псыхалягіч-

най навукі разумеюць, што яны патрэбныя народу без сям'і, не прыватызаваныя жонкамі. Паглядзіце на дзяцей Лукашэнкі – сядзяць ціха, як мышы, бо бацька сказаў: ня дай бог высунецеся! Народ ня хоча бачыць паміж сабой і лідэрам кагосьці яшчэ. Лідэр павінен належаць яму цалкам.

**М. С.:** Атрымліваеща, што дыктатура – зьява інтэрнацыянальная. І калі зъяўляюща спрыяльныя ўмовы, у пэўны час, у пэўным месцы абавязкова мае зъявіцца дыктатар?

**У. П.:** Так. І найпершая ўмова для зъяўлення дыктатара – народ павінен быць разгублены, у яго мае быць выцерты сацыяльны пласт съядомасьці, гэта значыць, узынікае недавер да ўсіх грамадzkіх і сацыяльных структураў. У народа абуджаеща ніжэйшы пласт мэнталітэту і зъяўляеща чаканьне цудатворцы, ідала-асілка. І яшчэ ёсьць адзін істотны момант. Дыктатар у пэўны момант як бы прыпісвае сабе недахопы народу, дэмантруе іх публічна. Самы яскравы прыклад – Лукашэнка размаўляе на траянцы, як і пераважная бальшыня народу. І вось гэта як цэмант змацоўвае любоў народа да дыктатара.

**М. С.:** Аляксандар Лукашэнка выказаўся практычна на ўсе тэмы. Якое ягонае выказаныне магло бы быць выкарыстанае як эпітафія дыктатуры ў Беларусі?

**У. П.:** Я прыгадаў бы слова Лукашэнкі, сказанныя 14 сакавіка 2003 году на сустрэчы са студэнтамі Беларускага дзяржаўнага ўніверсytetu. Вось яны: «Што такое Лукашэнка? Гэта маленькая, не-прыкметная пылінка. І гэта нават не імгненьне – яго дзейнасць». Вось такую аўтаэпітафію прыдумаў Лукашэнка сам сабе.



### Алесь Пушкін –

мастак. Выпускнік Беларускага тэатральна-мастацкага інстытуту. 25 сакавіка 1989 году зладзіў першы беларускі пэрформанс, прысьвечаны Дню Волі. Займаўся роспісамі храмаў. У 1993 годзе адкрыў у Віцебску першую ў краіне прыватную мастацкую галерэю «У Пушкіна», дзе праходзілі значныя культурна-грамадzkія акцыі. Уваходзіў у БНФ. Нарадзіўся ў 1965 годзе ў вёсцы Бобр на Крупшчыне, дзе і жыве.

## Алесь Пушкін: «Уладзе сорамна за свае дзеяньні»

2 красавіка 2006 году

Гэта быў сапраўдны хатун. Цягам аднаго тыдня, з 19 да 25 сакавіка 2006 году, у Беларусі было арыштавана больш за 500 чалавек. Людзей забіrali з хатаў, з працы, затрымлівалі проста на вуліцы. «Асабліва небясьпечных» арыштоўвалі прэвэнтыўна. Улада асьцерагалася, каб пасыля абвяшчэння вынікаў прэзыдэнцкіх выбараў людзі масава ня выйшлі на акцыі пратэсту і не падпалі пад уплыў гэтых самых «асабліва небясьпечных». У іх ліку апынуўся і мастак Алесь Пушкін, які жыве ў мястэчку Бобр Крупскага раёну і ў гэтыя неспакойныя дні не зьбіраўся арганізоўваць паспалітае рушаныне землякоў-бобраўцаў на сталіцу.

**Міхась Скобла:** Алесь, апошні год ты больш часу праводзіш за мальбэртам. За што ж цябе арыштавалі?

**Алесь Пушкін:** Пачну з таго, што мы зь сям'ёй вырашылі ня браць удзелу ў галасаваныні і не ісці на выбарчы ўчастак у дзень выбараў. 18 сакавіка да мяне дамоў прыехалі начальнік аховы грамадзкай бяспекі Крупскага РАУС маёр Мікалай Макарэвіч і операўнаважаны па крымінальным вышуку Валеры Костачка. Яны пасадзілі мяне ў машыну, сінюю, зь мігалкамі, і павезьлі ў Крупкі. Там начальнік РАУС падпалкоўнік Уладзімер Пагуда паказаў мне два пратаколы. У іх было запісаны, што грамадзяне мястэчка Бобр, ловячы рыбу на супрацьлеглым ад маёй хаты беразе ракі, чулі, як я гучна размаўляў па тэлефоне зь нейкім Сыцянанам Сухарэнкам, лаяўся на яго матам, пагражая узрываць школы, кідаць пацукоў у водаправоды і выказваўся, як

запісаны ў пратаколе, дзіўным словам «супастат». Я выслуχаў і падзякаваў міліцыянту за тое, што хоць убачу тых стукачоў, якія гэтую бязглузьдзіцу панапісвали. Адзін з іх – Сойка Іван Пятровіч, 1948 году нараджэння, беларус.

**М. С.:** Гэта твой сусед?

**А. П.:** Так, праз раку жыве. Потым я яго пабачыў на судзе. І ён, гледзячы ў падлогу, пацьвердзіў, што ўсё так і было. Засунулі мяне, кажучы на іхным слэнгу, у «абязъяннік» – съледчы ізалятар. І сядзеў я там з 18 да 20 сакавіка. Потым адбыўся суд, на якім судзьдзя Вольга Хома пакарала мяне штрафам 31 000 рублёў.

**М. С.:** Давай вернемся да твайго суседа. Беларускія сяляне даносілі на інсургентаў у 1864-м, высочвалі слуцкіх паўстанцаў у 1920-м, дапамагалі МГБ лавіць беларускіх дывэрсантаў у 1952-м... Якты лічыш, сёньня магчымая падобная сітуацыя?

**А. П.:** Ня толькі магчымая, гэта ўжо рэальная сітуацыя. Дастаткова аднаго загаду зьверху – і пачненцца... Калі дзяржава дасць адмашку, гэтыя людзі, якія дзесяць гадоў стаялі поруч з табой у царкве і дапамагалі табе вазіць дровы, заўтра скажуць: так, ён вораг, ён фашыст, ён будзе паказваць ліхтарыкам натаўскім самалётам, дзе бамбіць, і адчыніць вароты натаўскім танкам.

**М. С.:** Гэта ж страшна. Гэта ж найгоршае, што можа быць.

**А. П.:** Тут я думаю пра тое, якую адказнасць бярэ на сябе начальніства, правакуючы ў людзях такую брыдоту. А што робіць Беларуское тэлебачаныне? Напярэдадні выбараў яно паказала фільм «Духоўная вайна». І бабулі ў царкве мне казалі: «Ну от, Саша, уключылі тэлевізар, думалі паглядзець духоўную перадачу, а там цябе, супастата, убачылі. Дык і ты супраць нашага прэзыдэнта?! І партрэт Джахара Дудаева намаляваў...» Я кажу ім: «Бачыце, і я «к злодеям прычтён».

**М. С.:** Сёньня можна пачуць папрокі tym ці іншым апазыцыйным палітыкам: не скарысталі наяўных сілаў ці, наадварот, пайшлі на непатрэбныя сутыкнені. А ў якое канструктыўнае рэчышча можна было скіраваць 30-тысячны натоўп?

**А. П.:** Ня толькі 30-тысячны натоўп. Беларускі народ падымаецца. Энэргія масаў, энэргія моладзі, пратэставы электарата – у наяўнасці. Нягледзячы на запалохвансці, на ўсю масавую прапаганду, людзі з прыходам вясны падняліся. У наяўнасці добрая рысы нашага жывога грамадзтва. Адчуваецца праға пераменаў. Як гэта скарыстаць? Трэба ведаць, што ў нас ніколі ня будуць дзеяніцаць тэхналёгіі Захаду. Беларускі лідэр мусіць абапірацца на ўласна беларускія сродкі, на свае беларускія структуры, назавём гэта беларускай самапомаччы. Ён павінен мець чыстую біяграфію, не павінен быць помсьлівым, як адзін з кандыдатаў, каторага выпіхнулі з той лыжні, на якой ён бутэлькі адкаркоўваў. Ня трэба энэргію помсты накіроўваць на палітычнае змаганьне. Трэба зарабляць грошы, складвацца і рабіць палітычную партыю, вылучаць чыстага, нармальнага, маладога лідэра.

**М. С.:** Калі на менскіх вуліцах пачуліся выбухі, нам на радыё патэлефанаваў слухач і роспачна заяўіў, што пачалася грамадзянская вайна. А ў цябе не было падобнага адчуваньня?

**А. П.:** Не, я ведаў, што гэта запалохвансці. Страляніна газавымі гранатамі дае дымавую заслону, дае спалох людзей, такая методыка прадумваеца загадзя. Памятаеш 25 Сакавіка 2000 году? «Бэтээры», салдаты з сабакамі каля ЦУМу... Гэта ўсё для таго, каб запалохаць людзей. І сёлета было тое самае. Адзінае, што мяне насыцярожыла, – супрацьстаяньяне розных сэгмэнтаў грамадзтва дасягае небяспечнай рысы. Сапраўды, у нашым мірным грамадзтве распачаўся чарговы віток нянявісці,

гэта жахлівая сітуацыя! Не на Акрэсціна трэба было ісьці, а да расейскай амбасады.

**М. С.:** Алесь, я ведаю, ты – уцаркаўлены чалавек, наведваеш царкву і супрацоўнічаеш як мастак з рознымі канфесіямі. Давай пагаворым пра ролю ў сакавіцкіх падзеях Беларускай праваслаўнай царквы. Што гэтая тэма хвалюе грамадзтва, засведчылі і шматлікія званкі на Радыё Свабода. Давай паслухаем адзін з іх, запісаны аўтаадказынкам 30 сакавіка.

**Спадар:** Хачу сказаць некалькі словаў пра ролю Праваслаўнай царквы і Філярэта ў падзеях пасля выбораў. Каб вызначыць пазыцыю Філярэта, трэба згадаць, што пасля ўручэння Пуціным узнагароды Філярэту апошні сказаў: «Служу Рәсей!». У гэтых словах уся ягоная сутнасць. Ён жа сапраўды служыць Рәсей, як і ўся Праваслаўная царква. У нас німа сваёй царквы, а ёсьць Беларускі экзархат – структура Расейской праваслаўнай царквы. Замяніце Філярэта другім чалавекам – і ён будзе служыць Рәсей. Каб Праваслаўная царква служыла Беларусі, трэба мець сваю аўтакефальную, незалежную ад Рәсей і ад Расейской царквы Праваслаўную царкву. Лукашэнка паслядоўна, прадумана, крок за крокам зьнішчае ўсё беларускае, а Філярэт забясьпечвае духоўны бок усёй гэтай справы. Так абодва служаць Рәсей і карыстаюцца яе падтрымкай. І крыўдзіцца на Філярэта і Праваслаўную царкву ня трэба, неабходна проста разумець іх сутнасць.

**М. С.:** Вось такі голас народу. Што скажаш на гэта, Алесь?

**А. П.:** Я слухаў камэнтар па БТА ў айца Фёдара Поўнага, які саркастычна называў сівятароў беларускай народнай царквы, што стаялі побач з мітынгоўцамі на Кастрычніцкай плошчы, самазванцамі. Маўляў, іх япіскапы ў Нью-Ёрку, у Амерыцы, таму яны прадажныя. Але ён не сказаў, што на плошчы стаяў і ўніяцкі сівятар з Воршы айцец Андрэй. Ён прастаяў першую ноч на марозе акурат у ачапленыні, дзе

было хіба найцяжэй. Ён нёс свой крыж з народам. А што да нашай афіцынай Праваслаўнай царквы... Я расскажу, што ў нашым прыходзе адбываецца. Для бобраўскага храму я зрабіў два абрэзы, тры месяцы працаў. Напісаў апостала Яна і Маці Божую, якая стаіць каля ўкрыжавання. Напярэдадні выбараў я далажыў аб заканчэнныі працы свайму съвятару айцу Віктару. Съвятар разам са старшынёй царкоўнага камітэту прыйшлі і прынялі маю працу – яны былі задаволеныя. Але потым я трапіў у пастарунак. Дык цяпер съвятар баіцца забіраць абрэзы. Чаму так? Бо, як я думаю, гэты чалавек не свабодны. Ён мне і сам гаварыў: «Аляксандар, у царкве не працуешь, а служаць». Але ня ўсе съвятары такія. Я ўспамінаю съвятара Георгія Бортніка з Глыбоцчыны, чый партрэт цяпер пішу. Ён быў расстраліны савецкай уладай у 1951 годзе, па сутнасці, за тое, што размаўляў зь вернікамі па-беларуску, за тое, што дапамагаў Беларускай незалежніцкай партыі. Уладу не спыніла нават тое, што ў яго былі маленькі дзеткі. Так што былі съвятары, якія падзялялі і радасць, і бяду з народам. Ёсьць яны і сёньня.

**М. С.:** А што ты як праваслаўны вернік адчуў, калі пабачыў царкоўны ордэн на грудзях камандзіра СОБРу Паўлічэнкі?

**А. П.:** Вельмі складана гаварыць пра Беларускі экзархат РПЦ. Але я не выбіраў гэтае царкву. Спрадвеку мая бабуля, мая маці, мой бацька былі яе прыхаджанамі. Я ўцаркаўлены чалавек, хаджу і малюся Богу ў бобраўскую царкву. Але мне вельмі цяжка цалаваць руку съвятару, які дае мне крыж. Бо я вельмі ясна бачу, што гэта рука ўлады. А цалаваць руку ўлады мне ня хочацца. Але ж царква ёсьць жывым арганізмам, які складаецца з людзей. А яны могуць памыляцца. Да таго ж Бог дае папушчэнныі дзеля выпрабавання чалавека. Памятаеш, спачатку царква ўзнагародзіла Лукашэнку ордэнам Святой Эўфрасініі. А потым съвецкая ўлада дала Фі-

лярэту званыне Героя Беларусі. Такі абмен. Таму і ня дзіўна, што царкоўныя ўлады ўзнагародзілі ордэнам роўнаапостальнага Святога Ўладзімера абаронцу ўлады Паўлічэнку. І не выпадкова ордэн гэты носіць імя чалавека, які праліў столькі крыві, – князя Ўладзімера! Так, ён забіваў, але ён выканаў сваё містычнае пакліканыне: ён «увергнуў» нашыя землі ў правільную веру. І мне здаецца, што ў выпадку з Паўлічэнкамі царкоўныя ўлады ўзнагародзілі ваеннага чалавека не выпадкова. Гэтым яны падкрэслілі два моманты. Момант першы: Паўлічэнка ёсьць уцаркаўленым чалавекам – неўцаркаўленым такія ўзнагароды не даюць. Момант другі: царква разглядае Паўлічэнку як абаронцу, як архістраціга, як Георгія Перамоганосцу, які стаіць на варце славянскіх праваслаўных каштоўнасцяў.

**М. С.:** Пра якія каштоўнасці ты гаворыш? Паўлічэнка даваў каманду на зьбіцьцё людзей, якія трymалі ў руках крыжы.

**А. П.:** Гэта сапраўды так. І, я думаю, гэта вельмі цяжка перажываецца самім Паўлічэнкам. Я дакладна ведаю, што яго пакінула першая жонка, ад яго адхінуліся многія сябры. Гэта съведчыць, што нават самыя блізкія яго не разумеюць. Але ён выбар свой зрабіў. Ён будзе храм.

**М. С.:** У гэткім разе амаль кожны старшыня калгасу мае права на царкоўны ордэн. Бо сёньня амаль у кожным калгасе паўстаў ці новазбудаваны храм, ці адноўлены.

**А. П.:** Ну, што тут сказаць... Пасправай зірнуць на іхнія паводзіны зь іхніх жа пазыцыяў. Напэўна, вядзеца духоўная «брانь», і ў гэтай духоўнай «брани» дзейнічаюць воіны. У дадзеным выпадку з боку дзяржавы ёсьць воін Дзімітрый, якому кананічна Праваслаўная царква падала знак: ты – наш абаронца. І, між іншым, гэта вельмі важна: ордэн гэтых шмат ад чаго вызывае Паўлічэнку, пазбаўляе яго ад згрызотаў сумленья, цяжкіх думак, сораму.

**М. С.:** Пратэставы электарат, нават калі меркаваць паводле афіцыйных лічбаў Цэнтарвыбаркаму, у многія дзясяткі разоў перасягае колькасць людзей, што выйшлі на вуліцу. Чаму людзі працягваюць абурацца на кухні?

**А. П.:** Людзі хочуць пераменаў. Беларускі народ дрэнны ў тым пляне, што лёгка паддаецца афіцыйнай прапагандзе. Пропаганда дапамагае прайвіца вельмі брудным рысам характару беларуса. Тым, пра якія пісаў Васіль Быкаў у сваіх творах – і ў «Жоўтым пясочку», і ў «Сотнікаве». Пытаныне маральнага выбару перад беларусамі гэтай вясной зноў паўстало. Ёсьць добро і зло. Дзяржава асабіста для мяне атаясамліваеца са злом. Але ўладзе сорамна за свае дзеяньні. Міліцыянтам у маёй хаце было сорамна, яны чырванелі. Падпалкоўніку міліцыі было сорамна паказваць фальшивыя пратаколы. Стукачу было сорамна, ён вачэй ад зямлі не падняў. Судзьдзя сарамліва прызначыла мне штраф 31 000 рублёў, хоць магла даць і 600 000.

**М. С.:** Пра сорам улады падумаў і я, калі ішоў на запіс сёньняшній перадачы. Сустрэў паблізу Адміністрацыі прэзыдэнта аднаго даволі высокага чыноўніка. У пахмурнае надвор'е ён быў у непранікальных чорных акулярах. І вылез ён з аўто з зачлененымі вокнамі. Але ці ўладзе бывале сорамна?

**А. П.:** І ва ўладзе — жывыя людзі. Я назіраў, як паводзіў сябе начальнік Крупскага РАУС падпалкоўнік Уладзімер Пагуда. Ён родам з Маладечна, ён шчыра любіць беларускую мову. Яму было сорамна, і ён, выдаючы мне даведку, нэрваваўся, нарабіў памылак, замест слова «справка» напісаў «спрака». Падмаладзіў мяне на некалькі гадоў. У яго дрыжалі руکі. Той жа маёр Макарэвіч, калі мяне арыштоўваў, таксама чырванеў. Бо ён забіраў не злачынцу, які кагосці з дубальтоўкі застрэліў, а мастака. Дарэчы, я тады запісаў іхнія прозвішчы і перадаў жонцы. А потым узяў на рукі двухгадовага сына Міколку

і паказаў яму на міліцыянераў: «Сыне, гэта ворагі! Яны здрадзілі Беларусі! Адпомсьці за тату, калі яго не выпусьцяць!» Маёр стаў чырвоны, нібы рак, і разгублена запытаўся: «Аляксандар Мікалаевіч, вы навошта дзіця настройваеце супраць міліцыі?» А я кажу: «Хіба ж гэта няпраўда? Вам жа сорамна! За што вы мяне арыштоўваеце?» І ён змоўчаў.

**М. С.:** Часам людзі съмляюцца з улады, зь яе нехляміжасці, неадукаванасці. Але ж спрадвеку казалі ў народзе: чужы дурань – съмех, а свой дурань – грэх. У нас жа ўлада ня прышлая, не прысланая аднекуль, а свая.

**А. П.:** Калі я па тэлевізары назіраю за разгонам дэмансістрацый у Рәсей ці Парыжы, то ўнутрана застаюся спакойным. А тут мне балюча. Я ня ведаю, як мне ў сваім мястэчку Бобр далей жыць. Як дамагчыся таго, каб гэтая людзі, калі ім дадуць злачынны загад, прыйшлі і сказали: «Алесь, мне загадана цябе арыштаваць, але я сарваў пагоны і кінуў!» Ці прычакаю я таго часу, калі мой сусед, якому загадаюць падпісаць пратаколы на мяне – «тэрарыста», катэгарычна скажа: «Я ніколі гэтага не зраблю, бо я люблю нашага адзінага мастака». Вось якая цяпер асноўная для мяне проблема. А пакуль вера мне адно падказвае: «Зло дабром перамагай!»

**М. С.:** Аднак, твае пэрформанс часам правакујуць канфлікты. Я прыгадваю, як ты нацкоўваў на міліцыянаў аўчарку...

**А. П.:** Той пэрформанс быў прысьвежаны тэмой калібарацыянізму ў гады Другой сусветнай вайны. Я зладзіў сваю акцыю пад назвай «Жаўнер удачы» паміж рэстарацыяй «Папараць-кветка» і Чырвоным касьцёлам. Я ўзяў нямецкую аўчарку па мянушцы Ганс, апрануўся ў форму, якую наслі жаўнеры беларускіх нацыянальных фармаваньняў у гады вайны, узяў лялькі дзіцячыя, узяў 3 мэтры 70 сантымэтраў белай тканіны, а таксама белую і чорную фарбы. Дзея пачалася пад музыку з альбому «Mutter»

нямецкага гурту «Rammstein». Я намаляваў беларускую вясміканцовую зорку, потым зъявілася аўчарка і пачала нешта вынюхваць. Нарэшце яна знайшла партрэты беларускіх генэралаў Усевалада Родзькі і Міхася Вітушкі. Іх лёсы надзвычай складаныя. Гэта людзі, якімі мы павінныя ганарыцца, але дзякуючы каляніяльнай палітыцы беларускіх уладаў, іх дзеянісць ужо 57 гадоў замоўчаеца, хоць у спэцсовых КДБ да гэтай пары захоўваюцца іх асабістая справы. Родзька і Вітушка стваралі Беларускую незалежніцкую партыю. І вось Ганс знайшоў іхня партрэты...

**М. С.:** А аўчарка Ганс выконвала ролю фашыста?

**А. П.:** Ня буду тлумачыць, тут кожны павінен сам разьбірацца. Узяўшы лялькі, я пайшоў купаць іх у басэйне, а пакупаўшы, роўненька раскладу іх перад партрэтамі. На прасыпрадле зьбіраўся напісаць лёзунг «Слава героям!», які дзіве студэнткі з Коханава, Воля і Галі, павінны былі падняць над галовамі. Яшчэ дзіве дзяючыны несьлі б партрэты Родзькі і Вітушкі. Мы меліся прайсці па праспэкце Скарэны, які ў той съяточны дзень стаў пешаходнай зонай, да плошчы Перамогі. Но, на маё пераканацьне, лёсы Родзькі і Вітушкі наўпрост звязаныя з вызваленнем Беларусі ад немцаў. Але ўжо праз 10 хвілін да мяне падышоў ахойнік правапарадку, лейтэнант, і папярэдзіў, што выклікае нарад міліцыі, паколькі мае дзеяньні ніяк не звязаныя са съяточным плянам мерапрыемстваў у горадзе. Неўзабаве зъявіўся і нарад, які загадаў мне сабраць усе свае рэчы. Я адмовіўся падпарицкоўвацца і пачаў нацкоўваць Ганса на міліцыянтаў...

**М. С.:** А гэта ўжо сур'ёзна. Як рэагавалі міліцыянты?

**А. П.:** Я ледзь пасыпеў падняць угару партрэты генэралаў і крыкнуў: «Людзі! Памятайце аб подзvігу Ўсевалада Родзькі і Міхася Вітушкі! Слава

героям!» У мяне з рух выбілі партрэты, перакулілі фарбу, якая рассыяклася па ходніку і па чаравіках міліцыянтаў. Я супраціўляўся, як мог, пакуль мяне не запіхнулі ў варанок. Такім чынам, той пэрформанс не ўдалося завершыць.

**М. С.:** Як ні дзіўна, тады суд апраўдаў цябе. Хоць твае дзеяньні можна было кваліфікаўца як злоснае хуліганства.

**А. П.:** Мне здаецца, што яны ўсе ў той час былі разгубленыя. Бо ў той жа вечар быў зварот грамадзкасці да Старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы, яна зъяўрнулася ў АБСЭ, а адтоль паступіў адпаведны ліст у беларуское МЗС. Апрача гэтага, каля МЗС стаяў пікет з патрабаваннем: «Свабоду Пушкіну!». Так што і на гэты раз мяне выратавалі журналісты. Чацвертая ўлада...

**М. С.:** Я ведаю пра твой намер стварыць перасоўную выставу забароненых у Беларусі твораў і паказаць іх у Эўропе. Ці шмат такога мастацтва табе ўдалося сабраць?

**А. П.:** На працягу апошніх шасці гадоў назапасілася дастаткова фактаў умяшаныя цэнзуры ў мастацкае жыццё – у жывапісе, у тэатры, у музыцы, у кінаматографе. Прыкладам, з выставаў суполкі «Пагоня» шторазу зынімалася шмат твораў, забараняліся фільмы Хашчавацкага, выступы Касі Камоцкай і Лявона Вольскага, пастаноўкі операў Уладзімера Солтана ў свой час тармазіліся. Многія помнікі так і не былі ўсталяваныя. Усе гэтыя факты мной сабраныя. І летася адбылася выставка ў сталічнай галерэі «Золата», якая мела назыву «Забаронена цэнзурай». Мне хацелася выдаць каталог тae выставы – агулам там сабрана два дзесяткі твораў. Мы хочам паказаць «Забаронена цэнзурай» у Маскве, Беластоку і Варшаве. У гэтай справе мне паабязцаў дапамогу праваабарончы цэнтар «Вясна» і яго кіраунік Алесь Бяляцкі. Увесе гэтыя праект быў прымеркаваны да Дня правоў чалавека.

**М. С.:** У адной зь мінульых перадачаў мастак Тодар Копша гаварыў, што творца, адмаўляючы, робіцца залежным ад аўтэкту свайго адмаўлення, як, дарэчы, і ўсхваляючы. Такім чынам, атрымліваецца, што, прыкладам, «Ліст беларускага народа вялікаму Сталіну» і сучасная пародыя-інсталяцыя на Лукашэнку – творы роднасныя і небясьпечныя найперш для самога аўтара. У цябе няма такога адчування?

**А. П.:** Вельмі спакуслівая сёньня тэма ўладара і мастака. Гэта відно па пэрформансах і Маладога Фронту, і «Зубра», і газэты «Навінкі». І можа стацца, што ты, падымаючы гэтую тэму, можаш стаць карлікам, а той, каго ты высьмейваеш, будзе героем. Таму лепей за ўсё рабіць так, як рабілі мудрыя кадэбісты-бальшавікі: не заўважаць, не пісаць, не складаць, не маляваць... Але тэма ўладара і яго адказнасці ўсё ж цікавіць мастакоў. У мяне два такія творы – фрэска «Судны дзень» у бобраўскай царкве, дзе ў гурце грэшнікаў намаліваны чалавек, падобны да сёньняшняга кіраўніка дзяржавы, а таксама пэрформанс «Вазок гною для прэзыдэнта»... Мне здаецца, што пасля падзеяў 11 верасьня, пасля палестынскай інтыфады людзі зусім па-іншаму глядзяць на таго мастака-камікадэя, які замест тачкі толу прыцягнуў да рэзыдэнцыі тачку гною. Той мой пэрформанс выглядае ўсё больш гумарным і съмешным: ну, прышпілі цябе віlamі да кучкі гною – нікуды ў гісторыі ты ўжо ня дзенесіся... Сьвет не ўспрымае тэарызм, не ўспрымае нават геройскія ўчынкі, калі яны гвалтоўныя, хоць і маюць высакародныя мэты.

**М. С.:** На адным са сваіх пэрформансаў ты косіш ружы: звычайнай касой звычайнай расквітнелай ружы. Дзея гэтая выглядае як забойства – жывыя ж кветкі. Існуе легенда, быццам Мікеяндже́лё закалоў на крыжы натурніка, каб больш дакладна паказаць на палатне пакуты Хрыста. У сучасных

пэрформансах шмат гульні са съмерцю, часта выкарыстоўваюцца вобразы катафалка, шыбеніцы, кагосьці ў труне носяць-выносяць. Няўжо толькі падобным мастацтвам можна крануць сёньня людзкія душы?

**А. П.:** Вельмі сур'ёзнае пытанье. Так, на фэсты-валях пэрформансу заўважаецца цяга да съмерці – тут можна прыгадаць творы Зымітра Вішнёва, Юрася Барысевіча, Лявона Вольскага, Віктара Пятрова, Ігара Кашкурэвіча. Але трэба адыходзіць ад гэтай тэматыкі. Думаю, што дастаткова касіць касою ружы, якія прарасьлі праз чорныя сходы (гэта быў пэрформанс «Няміга»). Жыцьцё ж квітніе навакол, съмерць сухая, а жыцьцё буяе. Вечная памяць цяжкому мастацтву, стагнацыі, трунам, ружам і косам! Жыве мастацтва сонечнае, маладое, як мёд залацісты!

**М. С.:** Ты ў сваіх пэрформансах бязлітасна эксплюатуеш сваё цела. Гэтаук у творы пад назівай «Фэнікс Беларусі» ты сам сябе падпальваеш, у пэрформансе «Язafат Кунцэвіч» ты плывеш у чаўне па зімовай зыледзяней лі Дзівіне, а ў пэрформансе «Зь мінуўшчыны» выліваеш на палатно 300 грамаў уласнай крэві... Гэта ўжо нават не экстрым, а пагроза жыцьцю. Хіба мастацкі вобраз, здабыты, створаны з пагрозай для жыцьця, больш каштоўны?

**А. П.:** Мае дзеяньні на трэба разумець як мазахізм. Маўляю, хтосьці съцябае сябе плёткай, а вось Пушкін зь мянтамі валтузіцца, кроў сабе пускае і ходзіць па Віцебску босым у вясміградусны мароз. Не. Я – праваслаўны артадокс. І гэта ляжыць у аснове таго, што я не шкадую сябе. Бо сказана ў Бібліі: «Пакутамі амываюся і пакутамі абялюся». Мне больш павераць, калі я буду ісці босым па сьнезе і лягу сам, а не пакладу манэken ці падсцяляю саломкі там, дзе трэба паваліцца. Мнерайлі прагматычныя людзі: навошта табе ўласная кроў? Купі на рынку кроў для крывяных каўбасаў і зробіш той самы пэрформанс.

Я не пагадзіўся, бо гэта быў бы падман гледача. Калі на творы кроў аўтара, зусім іншы канцептуальны акцэнт узынікае.

**М. С.:** Ведаю, што ты ня першы год вядзеш змаганье за тое, каб у тваім Бабры была беларуская школа. Сённяня яна – расейскамоўная. У такую школу ты гатовы аддаць свайго сына?

**А. П.:** Канфлікт з адміністрацыяй школы ў мяне працягваецца. Дырэктарам там Шэкун Яўгенія Аляксееўна – жонка ваеннага, вядомы кантынгент. Яна лютая ненавідзіць беларускую мову і культуру. Але я рыхтуюся аддаць свайго сына ў Бобраўскую школу. Чаму? Таму што пасаваць перад гэтай наўвалай нам ні ў якім разе нельга. Мой сын павінен расыці дужым, съмелым і беларускім чалавекам. Ён пойдзе ў гэту расейскую школу, і ён будзе адзіным вучнем, каго там будуць вымушаныя наўвучаць па-беларуску. Таму што гаспадарамі гэтай зямлі заўсёды будзем мы. Мой Міколка ў шостым пакаленіні працісаны ў Бобраўскім сельсавеце... Па школьнай праблеме я напісаў афіцыйны ліст старшыні Менскага аблвыканкаму Мікалаю Фёдаравічу Дамашкевічу. Адказ прыйшоў на расейскай мове, і нічога новага там я не знайшоў, так, чарговая адпіска. Я думаў, што ў сувязі з новымі беларуска-расейскімі адносінамі ў Беларусі можа зьнікнуць і вядомая каляніяльная трыва Мураўёва: расейскі поп, расейскі чыноўнік і расейская школа. Але не! Як вынікае з адказу, расейская школа ў нас у мястэчку будзе, расейскі поп у нас будзе. А замест расейскага чыноўніка – манкурты сваёй гадоўлі, якія, як і Шэкун, ненавідзяць усё беларускае.

**М. С.:** Ты – уцаркаўлены чалавек, праваслаўны. Твая рэлігія прарапаведуе пакору, зъмірэньне. Ты ня хочаш зъмірацца?

**А. П.:** Не хачу. І прыгадваю ў падобных выпадках слова Сергія Раданескага, адрасаваныя князю Дзьмітрыю Данскому: «Калі ў цябе будуць патраба-

ваць золата, каштоўныя рэчы – аддай. Калі будуць вымагаць коней і жывёлу – аддай. Але калі запатрабуюць душу – паўстань, ідзі вайнай і пераможаш!». Гэтага запавету трэба сёньня прытрымлівацца праваслаўным беларусам.

**М. С.:** Ты маляваў абразы, а цяпер іх аднаўляеш. Што цяжэй?

**А. П.:** Лягчэй адрестаўраваць стары, чым напісаць новы. Аднаўляць абразы – гэта зусім іншы працэс. Драпіны, пашкоджаныні, адставаныне фарбы, ляўкаснага слою... Я акуратна ўсё заклейваю адмысловай заклейкай, падводжу новыя грунты, умацоўваю фарбу, зьнішаю шашаль, які патачыў дошку. Ад гэткага занятку спакайнейе душа. А вось новы абраз напісаць – гэта больш складана. Трэба час, настрой адпаведны. Скажам, за апошнія гады мяне некалькі разоў арыштоўвалі, як я мог пісаць абразы? Пасядзіш трэй дні ў адной камеры з дэбіламі і п'яніцамі, потым выйдзеш, яшчэ зь міліцыянтамі палаesесья («Што вы маскалям служыце?») і што – пачнеш маляваць лік Багародзіцы?! Не, вядома ж.

**М. С.:** Дык як табе ўдаецца ў сёньняшніх умовах захоўваць душэўную раўнавагу, неабходную для часіны перад мальбэртам?

**А. П.:** Галоўнае – гэта своечасова зрабіць свой выбар. Калі мне аднойчы патэлефанавалі з «Комсомольскай правды» і сказаі, што ў аднаго палітоляга – юбілей, «а ён вельмі любіць Аляксандра Сяргеевіча Пушкіна, і было б вельмі прыкольна, каб партрэт юбіляра зрабіў менавіта Пушкін». Прагэта, маўляў, можна напісаць у суботній «Камсамолцы» з накладам дзве сцены тысячаў асобнікаў. А вам мы, маўляў, заплатім добры ганарап – 850 даляраў. Я папрасіў трэй дні на раздум. Параіўся з жоначкай. І прыйшоў да такога выніку. Калі я пісаў Васіля Быкава, калі я пісаў Міхала Вітушку, Усевалада Родзьку, ксяндза Вінцэнта Гадлеўскага, то мне нельга пісаць таго палітоляга. І калі мне зноў

патэлефанавалі з «Камсамолкі», я сказаў ім сваё прынцыповае «не».

**М. С.:** Ты – вольны мастак, мастак нон-канфарміст і адначасова – мастак пасьпяховы, што рэдка бывае. У чым сакрэт твойго посьпеху?

**А. П.:** Па-першае, ты павінен прыняць адназначнае рапшэнне: каму ты служыши? Ісьціне, свабодзе ці хлусыні, страху і крывадушнасці. Па-другое, трэба мець сціпласць у жыцьці, не раскашаваць. І тут я вельмі ўдзячны сваёй жоначцы Яніне, яна ад мяне раскошы побытавае не патрабуе. І па-трэцяе, ты павінен жыць са сваім народам. Калі гэты народ культурны, ён пракорміць свайго мастака. Я ўпэўнены, што беларускі хлопец, які мае «джып» і добра прадае кампутары, рана ці позна захоча павесіць у сваёй хапе карціну Пушкіна.

**М. С.:** У цябе інтэнсіўнае, насычанае жыцьцё. Што праўда, падзеі ў ім пачынаюць паўтарацца. Стварыў – паказаў – арышт – суд. Стварыў – паказаў – арышт – троє сутак. Рамантыка... Цябе не бянтэжыць тая акаличнасць, што ўлада ўвесчасна ўмешваеца ў тваю творчасць?

**А. П.:** Не бянтэжыць. Я спадзяюся, што час стагнацыі хутка скончыцца, і грамадзтва з разуменнем будзе ставіцца да мастакоў. Закончацца і мае арышты, суды і суткі, якія мне вельмі не падабаюцца, бо цягнуць за сабою абмежаванье свабоды. З-за того, што быў асуджаны, я ня змог выехаць у ЗША, дзе ў Кліўлэндзе павінен быў распісваць беларускую царкву, ня быў выпушчаны ў Польшу для ўдзелу ў выставе. Мне вельмі хочацца выстаўляцца ў Нацыянальным мастацкім музэі, у Палацы мастацтва. Праўда, я не хачу, каб чыноўнікі з Саюзу мастакоў зьнімаў мае працы... Але я ведаю цвёрда: сын паліца, які вазіў тачку гною Лукашэнку, пры цяперашній уладзе ня будзе прызнаны афіцыйна. Што ж, у свабоднага мастака проблемы з уладай будуть заўсёды.



## Генадзь Лойка –

скульптар. Закончыў Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут. Працаваў у Музэі народнага дойлідзтва і побыту, у Заслаўскім гісторыка-культурным запаведніку, у Маастацкім каледжы імя І. Ахрэмчыка, у Менскай мастацкай вучэльні імя А. Глебава. Нарадзіўся ў 1962 годзе ў вёсцы Мікеleўшчына на Мастоўшчыне. Жыве ў Менску.

## Генадзь Лойка: «Пясок развеўваеца – легенды застаюцца»

14 траўня 2006 году

«Абуджэнъне Рагнеды», «Магіла льва», «Скуты Кейстут». Гэтыя творы мастацтва найлепши аглядаць з вышыні птушынага палёту. Стоячы побач, агледзець іх складана – настолькі яны вялікія. Да таго ж скульптуры гэтых недаўгавечных, бо зробленыя з самага нетрывалага матэрыялу. З 2000 году ў Беларусі ладзяцца пленэрныя пяшчанай скульптуры пад назвай «Легенда зь пяску». Велічныя постацы беларускай гісторыі, не знайшоўшы свайго ўласбленення ў помнікавай бронзе, пайстаюць там, дзе ёсьць пясок і вада. Дзеля гэтага выкладчык скульптуры менскай СШ № 185 Генадзь Лойка ўлетку перабіраеца з майстэрні ў пяшчаныя кар'еры.

**Міхась Скобла:** Генадзь, ты – выпускнік скульптурнага аддзялення Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Трэба думашь, што ў акадэміі цябе вучылі ляпіць з рознага матэрыялю, але толькі не з пяску. Як узьнікла ідэя працеваць менавіта з пяском?

**Генадзь Лойка:** Ідэя ўзынікла, калі мае вучні праходзілі чарговую летнюю практику. Пясок – добры матэрыял, з яго можна рабіць вялікія скульптуры. Прыймі вельмі хутка. Пясок – ня газасылікатны блёк, які таксама добра рэжаецца, але вельмі не-прывабны з эстэтычнага гледзішча. А тварыць зь пяску так натуральна, хоць ён даволі свавольны матэрыял, рассыпаеца, трэба своечасова з вадой перамешваць. Спачатку я хацеў вывезыці дзяцей на які-небудзь пляж у ваколіцах Менску. І тут раптам успомніў, што ў Заслаўі – цэлія пяшчаныя кар'еры. Мы паехалі туды – і «адкапалі» Рагнеду на тры з

паловай мэтры! А ў 2000 годзе якраз спаўнялася тысяча гадоў, як Рагнеда памерла. І мы вырашылі адмысловы пленэр правесыці. А ўвогуле, за пяць мінульых гадоў мы зладзілі пяць пленэроў: у Заслаўі, Магілёве, Наваградку (двойчы) і ў Крэве.

**М. С.:** Хто твае паплечнікі і памочнікі? Бо гэта ж цяжкая фізyczная праца: часам трэба перакінуць зь месца на месца дзясяткі тон пяску.

**Г. Л.:** Так, сапраўды, праца вельмі цяжкая, бо мы робім вялізныя скульптуры. Рагнеду першапачаткова хацелі зрабіць на сорак мэтраў! Думалі, будзе незвычайная падзея, тысячы людзей зъбяруцца, верталёты будуць кружыць у небе... Сабралася ж ста пяцьдзясят чалавек. Ды ўдзельнікаў было чалавек дваццаць пяць. І Рагнеда ў выніку таксама выйшла дваццаціпяцімэтровая. Але відовішча ўсё роўна атрымалася ўражлівае. На пленэрах са мной зазвычай працавалі Віктар Старухін, Андрусь Такінданг, Уладзімер Ануфрыеў, Зыміцер Захарэвіч, Максім Шняк, Валія Лойка (мая сястра), Яраш Лойка (мой сын). Ён, дарэчы, з шасыці гадоў ездзіць па пленэрах.

**М. С.:** Кар'ер яму быў замест дзіцячай пясочніцы... А ці дапамагаюць вам мясцовыя ўлады?

**Г. Л.:** Калі мы рабілі праект «Абуджэнъне Рагнеды», нам дапамагаў Заслаўскі гісторыка-культурны запаведнік. Нас забяспечылі і шуфлямі, і вадой, і хлебам, і сокамі. Нават намёты далі. Калі ў Магілёве рабілі «Магілу льва», падключаўся гарвыканкам. А ў Наваградку мы сядалі на хвост фэстам сярэднявечнай культуры, якія там праводзіліся. «Скутага Кейстута» ў Крэве адкопвалі з дапамогай моладзевай суполкі «Этна».

**М. С.:** Твае памочнікі перад пленэрам, мабыць, іспыты здаюць па фізyczнай падрыхтоўцы?

**Г. Л.:** Не, у мяне іншыя крытэрыі. Я як настаўнік не могу браць толькі выдатнікаў ці тых, хто мае прыкладныя паводзіны. Не. Я – нацыяналіст, і

таму выбіраю дзяцей паводле моўнага прынцыпу: «Са мною паедзе той, хто будзе размаўляць толькі па-беларуску!». А потым хаджу і прыслухоўваюся: як яны размаўляюць? Разумею, што гэта вельмі высокі бар'ер, улічваючы нашы рэаліі. Мова ў нас і надалей важную ролю выконвае. Калі мы працуем, нас міліцыя абароджвае стужачкай. І вось гэтую абароджаную прастору мы называем краінай «Легенда зь пяску». Калі хто цікавіцца і хоча зайсьці – калі ласка! Мы ўсё пакажам і расскажам. Але толькі з адной умовай: гаварыце з намі па-беларуску! Гэткія ж самыя патрабаваныні і да журналістаў. Скажам, журналіст з расейскамоўнай «Советской Белоруссии» захацеў узяць у мяне інтэрвю і згадзіўся задаваць пытаныні па-беларуску. «Ну, што ж, – кажу, – мушу адказваць, хоць і не люблю вашай газэты». А карэспандэнтка ОНТ у Наваградку не захацела размаўляць па-беларуску, рогам упёрлася: «У мене работа, а у вас игра!» І ўсё – нічога ў яе не атрымалася.

**М. С.:** Пяшчаная скульптура, у якой кароткі век, што яна – у мастацтве? Ці не марнатраўства гэта, ці не дарэмная трата сілы? Пра гэта я запытаўся ў двух удзельнікаў пленэраў – мастака Алеся Пушкіна і будучага дызайнера Андрэя Такінданга.

**Алесь Пушкін:** Здаецца, гульня ў пясочак. А мне ў гэтым бачыцца паратунак нашых душаў. Я ніколі не забуду пленэру ў Магілёве, калі мы рабілі зь пяску Машэку і Наталку на гарадзкім пляжы ля Святога возера. І супала тая акцыя з Купальлем. Да нас далучаліся «пляжныя» магілёўцы, прыйшоў нават старшыня гарсавету Красноў. І яму настолькі спадабалася, што ён цяпер (пра гэта нават друк паведамляў) гаворыць па-беларуску і вельмі прыхільна ставіцца да нацыянальнай культуры. Увогуле, сярод чыноўнікаў Магілёўскага гарвыканкаму пайшла мода на беларускасць. Генадзь Лойка – свабодны чалавек, ён не залежыць ні ад

Міністэрства культуры, ні ад замежных грантаў. Памятаце містыку 1988 году, калі людзі пайшли на Курапаты? Як амонаўцы акружылі іх у полі, і Зянон Пазняк заклікаў усіх стаць на калені? Вось з таго часу і стаць інтэлігенцыя на каленях. Але я з табою згодзен: самы вялікі мінус Лойкавай творчасці – нетрываласць матэрыялу. Пясок разбураецца, застаецца толькі памяць і фота. Што зробіш: у беларускай дзяржаве няма бронзавага Міндоўга, няма бронзавага Ўсяслава Чарадзея. Яны пакуль што на некалькі дзён паўстаюць у пяшчаных кар'ерах. Трэба прыдумаць тэхналёгію захаваныня пяшчаных скульптураў! Абмазваць іх якім-небудзь растворам – каб заставаліся на тысячу гадоў, як сфінксы ў эгіпецкай пустэльні!

**Андрэй Такіндан:** Генадзь Лойка – рыцар-рамантык нашага часу. Такія людзі цяпер вельмі рэдка сустракаюцца. Каб такіх людзей было больш, то і краіна наша была б іншай, лепшай. Я прыгадваю будыйскіх манахаў, якія шмат месяцаў складаюць мазаіку, а потым уласнаручна разбураюць яе. Нашы пленэры – нешта падобнае. Бо ўсё цячэ, ўсё зъмяненца, усё марнуеца. І таму «Легенда зь пяску» – гэта мастака-філязофская зъява. Ты стараесцесь дзеля аднаго імгненьня. Шмат часу, шмат выслілкаў кладзеш на ахвяру прыгажосці.

**М. С.:** У сталічным фальварку «Добрыя мысьлі» (вул. Магілёўская, 12) нядыўна праходзіла фотавыставка, прысьвечаная пленэрам «Легенда зь пяску». Я зазірнуў у книгу водгуку і вось што там прачытаў: «Ваша Наталка з “Магілы льва” – папросту прыгажуня. Нават пяшчаная яна выглядае эратычна! Студэнты Акадэміі мастацтваў». Напаткаўся нават вершаваны водгук, напісаны, мабыць, пад уплывам Натальлі Арсеньневай: «Магутны Божа! Ўкленчыўшы, паўзком, / Мы молім: прытрымай за морам хмару. / Каб Генік Лойка быў заўжды зь пяском, / Да Беларусі далучы Сахару! / Алена і Кася». Генадзь,

я глядзеў на каменных скіфскіх бабаў у кіеўскім музэі – ну, зусім не эратычныя выявы. Як жа вы ў пяску можаце перадаць адпаведны імпульс?

**Г. Л.:** Мы не задаваліся такай ідэяй. (*Съмлечца*) Мы папросту хацелі паказаць Беларусь. Мабыць, таму яна і атрымалася такая эратычная. Ня ведаю...

**М. С.:** Вось я гляджу на «Скутага Кейстута»: ён у цябе такі вусата-барадаты. Як можна зь пяску вылепіць вус?

**Г.Л.:** Элемэнтарна. Галоўнае, каб быті вада і пясок. Мы не выкарыстоўваем клею. У Наваградку паспрабавалі выкарыстаць іншую тэхналёгію: ставілі апалубку, залівалі мокры пясок. Але Міндоўг разваліўся. І мы потым тэрмінова зъляпілі толькі галаву ў кароне.

**М. С.:** Днямі я сустрэў знаёмага археоляга. Дык яго, як селяніна, цягне ў поле, на раскопы. І цябе таксама, мабыць, вабяць пяшчаныя кар'еры. Якія пленэры ты мяркуеш яшчэ зладзіць?

**Г. Л.:** Гэтым летам мы плянуем «адкапаць» два наццаць залатых апосталаў, што калісьці зьніклі зь нясьвіскага замку Радзівілаў. Ёсьць ідэя зрабіць у Гомелі Цмока на беразе Сожа. Ёсьць задума зрабіць «Лябірінты» Ластоўскага. Ёсьць ружовая мара – паехаць у Вільню і разам зь літоўцамі зрабіць зь пяску «Жалезнага ваўка». Але самая галоўная задума – «Шлях з варагаў у грэкі». Мы цяпер жывём у сувеце, дзе наймацней дзейнічае вэктар Захад – Усход. Нас называюць то апаличанымі расейцамі, то абруслымі палякамі. І мы ўсё не знаходзім сабе месца. Дык вось, мы хочам павярнуць гэты вэктар з поўначы на поўдзень. Зрабіць шлях з варагаў у грэкі, шлях у вырай ці шлях з выраю. Мы запросім па трох прадстаўнікі зь дзесяці краінаў з поўначы і з поўдня ад Беларусі – са Скандинавіі, з Прыбалтыкі, з Украіны, з Малдовы, з Грэцыі. Кожная брыгада зълепіць сваю легенду, і такі ланцужок пяшчаных

легендаў будзе называцца «Шляхам з варагаў у грэкі». Расея і Польшча запрашацца ня будуць. Па выніках пленэру выдадзім каталёг. Але таксама – толькі ў тым выдавецтве, якое прыме нашы беларускамоўныя ўмовы.

**М. С.:** Калі вы знайдзеце добрага фундатара, то любое выдавецтва выдасьць ваш каталёг хоць на суахілі.

**Г. Л.:** Не, усе супрацоўнікі выдавецтва павінны будуць размаўляць па-беларуску. Хоць бы на час нашай супрацы. А на тым міжнародным пленэры мы цэлы тыдзень будзем сумесна жыць у намётах. Штовечар ля вогнішча будзе праходзіць навуковая канферэнцыя, будуць чытацца даклады. Кожная краіна раскажа пра сябе, пасыпівае, патанчыць. І гэты пленэр мы ператворым у дзяржаву. У нас будуць свае міністэрствы. Міністар працы будзе выдаваць шуфлі, забяспечваць працаю. Вечарам у лягеры міністар гаспадаркі будзе выдаваць пайкі кашы і абсталёўваць месца для сну. Міністэрства фінансаў забяспечыць хаджэнне ў краіне сваёй валуты – талера. Будуць у нас і свае сілавыя структуры. Памежнікі будуць хадзіць па пэрыметры з сабакам, узірацца ў біноклі, ахоўваць межы і не прапускаць расейскамоўных наведнікаў. А на занячэнні мы зладзім вялікі фэст, на якім моўная паліцыя будзе штрафаваць тых, хто размаўляе па-расейску, а значыць, зынішчае беларускую мову. Ніхто такога яшчэ не рабіў, а мы зробім.

**М. С.:** Дэвізам тваіх пленэраў з'яўляюцца слова: «Arena volat mitus manet – Пясок зынікае, міт застаецца». Радэн працаваў з мармурам, і ягоны «Вечны ідал» застанецца. Анатоль Анікечык свае скульптуры адліваў з бронзы – і ягоны «Купала ў Ляўках» застанецца. А табе не шкада, што пасыля тваёй калясальнай працы застаюцца толькі груды пяску?

**Г. Л.:** Не, не шкада. Груды пяску таксама разьвей-

ваюцца. Самае галоўнае – каб засталася легенда. На пленэрах да нас часам падыходзяць дамачкі і ледзь не са съязьмі ў вачах пачынаюць прыгалошваць: «Ах, как жалко, что такая красота рассыплется! А нельзя ли как-то её сохранить?» А я ім кажу: «Ня тое шкадуецце. Пашкадуйце Беларусь, якая рассыпaeцца, як пясок між пальцаў! Зірніце сабе пад ногі: вы ж топчаце залаты скарб – беларускую мову!» И – ты ведаеш? – дзейнічае... Перад намі шырокія далягляды. Нашы легенды спачываюць узямлі. Пад залатым пяском ляжаць залатыя постаці беларускай гісторыі. И мы іх будзем «адкопваць»!

**М. С.:** У кар'еры ты змушаеш усіх размаўляць па-беларуску. А як табе ўдаецца не адступаць ад сваіх моўных прынцыпаў у расейскамоўнай СШ № 148, дзе ты працуеш?

**Г. Л.:** У школе я адразу сказаў, што буду весьці клясны журнал па-беларуску. Завуч паглядзела-паглядзела і згадзілася з май пазыцыяй. Хоць і заўважыла, што ёй будзе наганяй. Чаму будзе наганяй? Ад каго? Хто не зразумее маіх запісаў? Знайдзіце мне дэбіла, які незразумее беларускамоўных запісаў у клясным журнале! Але чамусыці весьці журнал па-беларуску «не паложана». Вакол гэтага «не паложана» і будуецца ўся наша систэма адукацыі... Як я прывучаю дзяцей да беларускай мовы? На самым пачатку яны ў мяне абавязкова пытаюцца: «А вы умеете разговаривать по-русски?» Я кажу: «Не! Ня буду! Нават калі вы мяне будзеце біць, катаваць ці пад пазногі голкі заганяць! Я ня кіну беларускую мову! Буду гаварыць толькі па-беларуску!» И гэта мае вялікі эфект і больш упłyвае на вучняў, чым увесь курс беларускай мовы і літаратуры, які яны праходзяць. И вучні мае пачынаюць паступова пераходзіць на беларускую мову. И яшчэ: я ніколі не перакладаю на ўроку незразумелых словаў. Чакаю. И абавязкова знайдзеца вучань, які падкажа. И тут таксама моцны выхаваўчы момант.

**М. С.:** Нядаўна на Радыё Свабода даслала ліст настаўніца з Маладэчанскага раёну Алена Краўцэвіч. У яе ў школе ўзынікла проблема. Вучань на ўроку запытаўся, які дзяржаўны сцяг быў у Беларусі з 1991 да 1995 году? Настаўніца расказала і паказала ілюстрацыю ў старым падручніку па гісторыі. Наступным днём яе выклікалі да дырэктора і папярэдзілі, каб больш такое не паўтарылася. А ў цябе падобных проблемаў не ўзынікае?

**Г. Л.:** Узынікаюць. Падчас мінулай прэзыдэнцкай кампаніі па горадзе вельмі шмат распаўсюдзілася значкаў «За Свабоду!». Вучні прыносяць іх у школу, носяць іх на ранцах, на адзеньні. А зь іх гэтыя значкі зьдзіраюць. Я сам нашу значку «Размаўляй са мной па-беларуску!», з выгляду яна падобная на значку «За Свабоду!». И таму яшчэ здалёк адміністрацыя кричыць: «Здымі!» А потым прыгледзіцца, прачытае: «Ну ладна, насі». Праўда, па-беларуску са мной размаўляць не пачынае... Дырэктарка школы Юрцэвіч Галіна Іванаўна аднойчы выклікала мяне на прафіляктычную гутарку. Як выявілася, яна ганарыцца тым, што ў мінулым была камсамольскай дзяячкай. А я кажу, што для мяне камсамольскі пэрыяд – самы чорны ў май bіяграфіі. Я пагадзіўся з дырэктаркай наконт таго, што ў школе ня месца палітычнай дзейнасці. У школе не павінна быць БРСМ, не павінна быць піянэраў – гэта палітычныя арганізацыі. А дырэктарка кажа: «Не, яны не палітычныя». «Як так? А як вы вызначаеце мяжу – дзе палітыка, а дзе не палітыка?» И яна пагадзілася, што складана вызначыцца. Як і ў іншым выпадку: дзе сканчаеца эротыка і пачынаеца парнаграфія? И тут ужо я зь ёю пагадзіўся.

**М. С.:** Ці магчыма ў сучаснай Беларусі, працующы ў дзяржаўных структурах (ашкола – структура дзяржаўная), займаючы нейкія кіроўчыя пасады, заставацца сумленным, патрыятычна настроеным чалавекам?

**Г. Л.:** Мне тут адразу згадваецца прыклад Прыбалтыкі. У Літве нацыяналісты ішлі ў літоўскую кампартыю і вешалі ў свае кабінэты партрэты Леніна з подпісам: «Leninas». І ніхто з Москвы ня мог да іх прычапіцца. Літоўскія камуністы знаходзілі магчымасці зь бюджету Савецкага Саюзу дастаць гроши на аднаўленне Тракайскага замку, а беларускія камуністы ў той самы час у Беларусі ўзводзілі сувінагадоўчыя комплексы. Так і з систэмай лукашэнкаўскай. Варта было б ісьці працаваць у яе, рабіцца завучамі і дырэктарамі. Але гэта немагчыма. Як у той кітайскай легендзе, памятаеш? Прыйдзіць герой, перамагае Цмока і – тут жа сам становіцца Цмокам.

**М. С.:** Апрача скульптуры ты выкладаеш таксама і кераміку ў малодшых клясах. Дзеці і гліна, першаматэрыйял, зь якога Бог зъляпіў першага чалавека... А што вылепіць пяцікляснік, калі яму не задаваць заданыня, не прымушаць, а пакінуць сам-насам з падрыхтаванай для лепкі глінай?

**Г. Л.:** О, у такія моманты вельмі цікава назіраць за дзецьмі. У мяне нядаўна прайшлі першыя азняямляльныя ўрокі, на якіх вучні ўпершыню ўбачылі падрыхтаваную для лепкі гліну. Упершыню дакрануліся да яе, разьміналі і тут жа нешта ляпілі. Хлопцы – фігуры людзей, аўтамабілі, танкі... Пакуль што вучні проста ў захапленыні ад майго прадмету. Праўда, пройдзе час, і пачнецца руцінная штодзённая праца, згубіцца пачуцьцё захапленыня. Але цяпер мае вучні вельмі натхнёныя. Хочуць быць скульптарамі, хочуць вучыцца. І мне вельмі прыемна зь імі працаваць.



## *Юрась Гарбінскі –*

гісторык літаратуры. Закончыў Менскі пэдінстытут імя М. Горкага, дзе пасля выкладаў беларускую літаратуру. Працаваў у Інстытуце славістыкі Польскай акадэміі навук, цяпер – на катэдры беларускай філялёгіі Варшаўскага ўніверсytetu. Супрацоўнічае зь Беларускім інстытутам навук і мастацтва ў Нью-Ёрку. Аўтар кніг «Беларускія рэлігійныя дзеячы XX стагодзьдзя», «Беларускія рэлігійныя друк на Захадзе: 1945–2005» ды інш. Нарадзіўся ў 1963 годзе ў вёсцы Камаі на Паставшчыне. Жыве ў Варшаве.

## Юрась Гарбінскі: «Ідэя аўтакефаліі – скразная ў гісторыі БПЦ»

28 траўня 2006 году

*Імкненне да аўтакефаліі (незалежнасці) у Беларускай праваслаўнай царкве прайвілася нейзабаве пасля ўтварэння БССР – на хвалі чарговага нацыянальнага адраджэння. Аднак ужо ў 1928 годзе пачаліся бальшавіцкія рэпресіі супраць духавенства, мітрапаліт Мелхісэдэк і япіскапы, што прытымліваліся ідэі аўтакефальнай царквы, былі высланы ў Сібір, некаторыя зь іх загінулі ў турмах і лягерах. Наступная спроба ўнезалежніць Беларускую праваслаўную царкву была зробленая падчас Другой сусъветнай вайны на Ўсебеларускім царкоўным саборы, які адбыўся ў 1942 годзе ў Менску. І гэтая спроба не ўдалася... Нацыянальная царква: асобы, надзеі і памылкі – тэма гутаркі з дасьледчыкам гісторыі беларускага хрысьціянскага руху Юрасём Гарбінскім.*

**Міхась Скобла:** Юрась, летась выйшла ў съвет падрыхтаваная вамі спадчына айца Мікалая Лапіцкага, сёлета вы спрычыніліся да выданьня мэмуараў архіяпіскапа Апанаса (Мартаса). Абодва былі ўдзельнікамі Ўсебеларускага сабору 1942 году, выступалі за самастойнасць Беларускай праваслаўнай царквы. Якая роля архіяпіскапа Апанаса ў царкоўнай гісторыі Беларусі?

**Юрась Гарбінскі:** Архіяпіскап Апанас заслугоўвае ўвагі і памяці. Ён быў удзельнікам Усебеларускага царкоўнага сабору ў Менску ў 1942 годзе, ён уваходзіў у епіскапат Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Асока арх. Апанаса няпростая, складаная, шмат у чым супярэчлівая – зрэшты, як і лёс Беларускай аўтакефальнай царквы. Будучы архіяпіскап выхоўваўся ва ўлоныні

Польскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, атрымаў бағаслоўскую адукцыю ў Варшаўскім універсytэце. Потым атрымаў манаскі пострыг у Пачаеўскай лаўры. У перадваенны час служыў у Польшчы. Калі пачалася Другая сусъветная вайна, беларускія дзеячы мелі надзею, што ў ваенных варуниках удастца аднавіць беларуское рэлігійнае жыцьцё, з Расейскай праваслаўнай царквы ў Беларусі зрабіць Беларускую аўтакефальну, якая будзе службыць не Маскве, а інтэрэсам беларускага народа. Незалежная царква мела ўзынікнуць не на пустым месцы, ля ідэі аўтакефаліі стаялі яшчэ наваградзка-літоўскія мітрапаліты, а потым аўтакефальну царкву аднавіў у 1922 годзе мітрапаліт Мелхісэдэк (Паеўскі). У гэтай канве і былі высьвечаны ў япіскапы Апанас (Антон Мартас) і Філяфей (Уладзімер Нарко). Абодва беларусы. Нарко паходзіў з-за Нарачы, а Мартас – з Наваградчыны.

**М. С.:** Вы ўжо згадалі, што архіяпіскап Апанас уваходзіў у епіскапат БАПЦ. У 1946 годзе, ужо на эміграцыі, ён працаваў стварыць Беларускую нацыянальную царкву. І раптам – пераход у Расейскую зарубежную царкву. Пры ягоных поглядах як такое магло стацца?

**Ю. Г.:** Тут трэба вярнуцца ў гады Другой сусъветнай вайны, калі найвышэйшая ярархія Расейской праваслаўнай царквы вяла патаемныя перамовы з мітрапалітам Панцялейманам (Ражноўскім) пра далучэнне да РПЦ. Такім чынам, гэты працэс быў запачаткованы раней. Ідэя беларускай аўтакефаліі падчас вайны мела вялікі супраціў з боку расейскага духавенства. Ішло жорсткае змаганье. У гэтым кантэксце, напэўна, варта разглядаць і съмерць аднаго з гарачых прыхільнікаў аўтакефаліі – айца Івана Кушнера. Да нядоўнага часу мы чыталі ў розных дасьледаваньнях, што ён па дарозе зь Менску ў Ракаў падарваўся на партызанская міне. Сённяня ёсьць падставы меркаваць, што міну гэтую яму

падклалі яшчэ ў Менску, і падклалі ворагі аўтакефаліі. Мы павінны разумець, што рабілася ўнутры Праваслаўнай царквы: з аднаго боку – беларусы-аўтакефалісты, з другога – расейскае духавенства, якое ніколі не падтрымлівала беларускай аўтакефаліі. Рэляцыі, якія высыпалі зь Менску нямецкія спэцслужбы ў Бэрлін, съведчылі адназначна, што працэс беларусізацыі Праваслаўнай царквы ў Беларусі тармозіцца. І найперш галавой гэтай царквы – мітрапалітам Панцялейманам.

**М. С.:** Нездарма ён быў адхілены ад сваёй пасады і сасланы ў манастыр у Лядах пад Смалявічамі.

**Ю. Г.:** Так. І што яшчэ цікава: калі епіскапат Беларускай аўтакефальнай царквы ў 1944 годзе эвакуяваўся на Захад, то ў Чэхіі мітрапаліт Панцялейман запрапанаваў вярнуцца ў... Савецкі Саюз. Але большасць япіскапаў не дала на гэта згоды, разумеючы, што іх могуць чакаць Салаўкі. У лепшым выпадку. У горшым іх праста маглі расстраліць як здраднікаў савецкай радзімы. Сем япіскапаў БАПЦ пасьля туляньяня ў Польшчы і Чэхіі асталаўваліся ў Тыргтайме (Нямеччына) і там вырашалі: а што рабіць далей? І тут успыла ідэя далучэння да Расейскай царквы. Адбыліся два галасаваныні. Першае не дало вынікаў, паколькі галасы падзяліліся напалову – трох япіскапы выказаліся за ўступленыне ў Расейскую зарубежную праваслаўную царкву, трох – супраць. У ліку апошніх – уладыка Апанас і ўладыка Філяфей, якія горача баранілі Беларускую аўтакефальную царкву. У часе другога галасавання галасы ізноў падзяліліся надвое, але голас мітрапаліта Панцялеймана, як зверхніка Царквы, палічыўся за два галасы... Як адбываўся гэты пераход? Япіскапы Апанас і Філяфей запатрабавалі пэўных умоваў. А менавіта: што пераход будзе часовым і што беларускія япіскапы будуть і надалей мецьмагчымасць служыць суайчыннікам на эміграцыі. І гэтыя ўмовы былі прынятыя! І

толькі пасьля гэтага была падпісаная пастанова, і пачаўся працэс далучэння да Расейской зарубежной праваслаўнай царквы.

**М. С.:** Як праваслаўная эміграцыя паставілася да таго, што засталася пакінутай сваімі пастырамі?

**Ю. Г.:** Далучэнне рабілася спадцішка. Беларусы даведаліся пра пераход япіскапаў толькі тады, калі пра гэта зъявілася інфармацыя ў друку. На Праваслаўным зьездзе ў Рэгенсбургу ў 1946 годзе беларускія вернікі прасілі япіскапаў не пакідаць іх. І нават быў такі шчымлівы момант: доктар Войтанка-Васілеўскі стаў перад імі на калені. Але было позна, далучэнне ўжо сталася фактам дакананым.

**М. С.:** Разам з арх. Апанасам да расейцаў перайшлі яшчэ шасцьцё беларускіх япіскапаў. Як склаўся іх далейшы лёс?

**Ю. Г.:** Досьць няпроста, а часам трагічна. У Нямеччыне неўзабаве памерлі мітрапаліт Панцялейман і архіяпіскап гарадзенскі і беластоцкі Бэнэдыкт. Япіскап Павал перайшоў у каталіцтва і атрымаў тытул біскупа гэракліёпольскага, у 1962 годзе ў Бэльгіі ён быў зьбиты аўтамабілем і памёр. Архіяпіскап пінскі Аляксандар, на якога разылічвалі аўтакефалісты, у 1948 годзе быў скінуты невядомымі зь лесьвіцы і таксама памёр. На эміграцыі хадзілі чуткі, што да гэтага спрычыніліся савецкія спэцслужбы. Дарэчы, архіяпіскап Аляксандар даводзіў тым дзеячам, якія спадзяваліся на вяртанье епіскапату БАПЦ, што трэба разылічваць толькі на моладзь, трэба рыхтаваць беларускія сьвятарскія кадры. І, як паказаў час, ён меў рацыю... Архіяпіскап палескі і берасцейскі Іаан у 1946 годзе вярнуўся ў Савецкі Саюз, узначальваў розныя япіскапствы, памёр у 1985 годзе. Япіскап гомельскі і мазырскі Грыгор узначальваў Чыкаска-Кліўлендзкую япархію РЗПЦ, памёр у 1957 годзе. Япіскап смаленскі і бранскі Стэфан займаў пасаду япіскапа венскага і зальцбурскага, адышоў у лепшы съвет у 1965 годзе. Архіяпіскап Філяфей працаваў

у Німецкай япархii, дастаткова добра ўладка ваяўся ў жыцьці. Але ў прыватных гутарках (прыкладам, у кватэры незалежніцкіх дзеячаў Надзі і Зымітра Касмовічаў) заўсёды падкрэсліваў, што тут ён можа адпачыць ад расейшчыны, якая яму надакучвала ў царкве. Заўсёды, калі ўладыка Філяфей адчуваў сябе цяжка псыхічна, ён зві Вісбадэну ці з Гамбургу, дзе жыў і служыў, ехаў у Штутгарт да Касмовічаў, зъ якімі сябраваў. На пачатку 1970-х гадоў Філяфей меў намер вярнуцца ў Беларусь, пра што ў Бэрліне ў прыватнай размове пайнфармаваў архіяпіскапа Філярэта (Вахрамеева). Аднак такога кроку не зрабіў. Малавядомы факт: Філяфея аднойчы хадзелі пазбавіць і пасады, і сану. І ён Сыноду РПЗЦ выставіў гэткі аргумент: мяне пазбавіць сану можа толькі епіскапат БАПЦ. Такім чынам, ён служыў Расейскай царкве, а пра сваё прыналежніцтва да беларускай успамінаў толькі тады, калі гэта было яму зручна. Усё гэта, безумоўна, характарызуе яго ня зь лепшага боку... Ня менш драматычна склаўся лёс уладыкі Апанаса. Пасъля далучэння да РЗПЦ ён атрымаў намінацыю і выехаў у Гамбург, у 1950-я атрымаў прызначэнне ў Аўстралію, потым у Аргентыну. Ён увесі час падтрымліваў сувязь зь беларускай эміграцыяй, карэспандаваў зь незалежніцкім актывам з Саўт-Рывэру. Напачатку 1970-х гадоў быў адпраўлены ў адстаўку, меў намер узнічаліць Беларускую царкву ў ЗША ў юрысдыкцыі Патрыярха Канстантынопальскага, але потым ізноў вярнуўся на службу. У 1983 годзе зямны шлях архіяпіскапа Апанаса, ярарха Расейскай зарубежнай праваслаўнай царквы і колішняга япіскапа Беларускай аўтакефальнай царквы, закончыўся. Магчыма, адчуваючы сваю віну перад беларусамі, ён не папрасіў у сваім тастаманце, каб яго пахавалі на беларускіх могілках у Саўт-Рывэры. Свой апошні спачынак ён знайшоў на могілках манастыра Святой Тройцы ў Джарданвіл (штат Нью-Ёрк, ЗША).

**М. С.:** Дзіўна, але РПЗЦ так і не прызнала арх. Апанаса сваім. Даручала япіскапствы, але заўсёды з пэўнымі агаворкамі. Чым ён выклікаў такі недавер?

**Ю. Г.:** Справа ў тым, што ён заўсёды падкрэсліваў: у царкве німа месца палітыцы. Але царква, тым больш на эміграцыі, ня можа існаваць па-за палітыкай. Уладыка Апанас вымагаў, каб у цэрквях РЗПЦ не было ніякіх атрыбутаў, звязаных з Расейскай манархіяй, патрабаваў ад царкоўных старастаў, каб пры алтарах ня ставіўся сцяг Расейскай імперыі. У расейскіх эміграцыйных пэрыёдахах «Сеяцель» і «Русское слово» я знаходзіў адкрытыя лісты да ўладыкі Апанаса. Адзін з аўтараў такога ліста пісаў: «Вы никогда не поймете наших чувств, никогда не станете истинным пастырем Русской Зарубежной церкви. Вот уже 25 лет как вы епископ, но за это время вы даже не сочли нужным выучить русский язык. Вы не наш, даже хуже того, вы – наш враг». Зразумела, што адносіны кіраўніцтва РЗПЦ да ўладыкі Апанаса не маглі быць прыхільнымі. Вось, напрыклад, патрабаваныні, выстаўленыя яму перад прызначэннем на чарговую катэдру ў Новым Сьвеце: «Чтобы с Вашей стороны было всегда проявляемо внимание к проявлениям русского патриотизма и к добрым начинаниям русских патриотических национальных организаций... Запрещается распространение книги “Беларусь” как антирусской...».

**М. С.:** А што гэта была за кніга, якая так не спадабалася Сыноду РПЗЦ?

**Ю. Г.:** Кніга была напісаная арх. Апанасам па-расейску і выйшла ў сьвет у 1964 годзе пад назір «Беларусь в исторической, государственной и церковной жизни». Яна давала рэтраспэкцыю беларускай гісторыі, у тым ліку гісторыі царкоўнай. Архіяпіскап напісаў вельмі прыгожы патрыятычны ўступ да гэтай кнігі, у якім выяўляліся беларускасць аўтара,

яго далучанасьць да лёсу беларускага народу, да Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. У адным зь лістоў арх. Апанас пісаў айцу Мікалаю Лапіцкаму ў ЗША: «Мяне скубуць бальшавіцкія агенты за маю кніжку аб Беларусі». Натуральная, такое выданье не магло ня выклікаць абурэнья з боку кіраўніцтва РЗПЦ. Але, і гэта нельга абмінуць, некаторыя беларускія эмігранты, прыкладам Юрка Віцьбіч, таксама крытыковалі кнігу архіяпіскапа Апанаса.

**М. С.:** Калі я чытаў ліставанье арх. Апанаса зь беларускімі царкоўнымі інстытуцыямі, мяне не пакідала дзіўнае ўражанье. З аднаго боку, ён – кананічны ярарх РПЗЦ, з другога боку, звяртатэцца да Зъезду праваслаўных беларусаў Паўночнай Амэрыкі: «Я лічыў і лічу сябе япіскапам Беларускай праваслаўнай царквы і ніколі не пераставаў быць такім». Раздваенне нейкае.

**Ю. Г.:** У гэтых словах і выявілася супяречнасць уладыкі Апанаса. Думаю, што адказ на гэтае пытанье трэба шукаць у аповесьці Максіма Гарэцкага «Дзіве душы». Вось гэтыя дзіве душы і прывялі архіяпіскапа да таго, што ён ня стаў сваім для расейскага зарубежніцтва і фактычна здрадзіў ідэі Беларускай аўтакефальнай царквы, якой так ахвярна служыў у час Другой сусветнай вайны і ў першыя пасльяўленныя гады.

**М. С.:** Чаму ўсё ж арх. Апанас застаўся ва ўлоньні РПЗЦ, цягам доўгіх гадоў маючы намер выйсьці зь яе?

**Ю. Г.:** Ён спадзяваўся, што ўзначаліць беларускі праваслаўны прыход, атрымае матэрыяльнае забесьпчэнне. Аднак напачатку беларуская эміграцыя не магла сабе на такое дазволіць. У выніку пераходу беларускіх япіскапаў у РПЗП яна раскалалася, аслабела. І калі эмігранты за ўласныя гроши будавалі цэрквы, то разылічвалі на такую самую самаахвярнасць і з боку царкоўнай ярархіі. Чаго

ад уладыкі Апанаса нашы суайчыннікі за мяжой так і не дачакаліся.

**М. С.:** Выднямі пабывалі ў Беларускім экзархаце, дзе перадалі дзве кнігі – і айца Мікалая Лапіцкага, і арх. Апанаса – асабіста мітрапаліту Філарэту. Якою была ягоная рэакцыя?

**Ю. Г.:** Спатканыне было зъмястоўнае, прыемна адзначыць, што ў размове гучала беларуская мова. Мітрапаліт Філарэт з уздзячнасцю прыняў падараваныя выданні. Я спадзяюся, што абедзіве кнігі дапамогуць уладыку зразумець душу праваслаўнага беларуса, яго патрэбы, сённяшнія актуаліі беларускага рэлігійнага жыцця. Бо Беларуская праваслаўная царква павінна быць беларускай ня толькі фармальна, але і рэальна. І ў гэтым клопат ня толькі беларускіх вернікаў-патрыётаў на Бацькаўшчыне, але і беларускай эміграцыі. Дарэчы, без дапамогі нашых суайчыннікаў з Саўт-Рывэру (ЗША) – сп. Янкі і Надзі Запруднікаў, сп. Лізы Літаровіч – мэмуары арх. Апанаса яшчэ доўга пыліліся бу архіве. З гэтым інтэнцыямі і былі перададзеныя названыя кнігі, у якіх падкрэсліваецца (асабліва ў кнізе айца Мікалая Лапіцкага), што ідэя аўтакефаліі Беларускай праваслаўнай царквы – гэта скразная, магістральная ідэя ўсёй беларускай царкоўнай гісторыі. Хочацца верыць, што мітрапаліт Філарэт калі не разумеў гэтага раней, то зразумее паслья азнаймленыя з падараванымі кнігамі.

**М. С.:** Такім чынам, арх. Апанас (Антон Мартас) паходзіў са спрадвечнай Беларусі, з Наваградчыны, выхоўваўся ва ўмовах польскага аўтакефальнага праваслаўя, у сталых гады аднаўляў Беларускую праваслаўную аўтакефальную царкву, а закончыў жыццё ва ўлоньні Расейскай зарубежнай царквы. Што і казаць, шлях пакручасты і неадназначны. Але ў сваіх мэмуарах «На ніве Хрыстовай», якія можна лічыць своеасаблівым духоўным тастамантам уладыкі Апанаса, мы знаходзім нечаканае прызнаныне.

І піша гэта яарх РПЗЦ, якая, да слова, нядаўна аб'ядналася з Маскоўскім патрыярхатам: «Цяпер з далёкай чужыны думкі мае імкнунца да роднага краю, і памяць рысует мілыя сэрцу, незабытыя малюнкі радзімы. Перад вачыма ажываюць беларускія векавечныя пушчы і дрымучыя лясы з багацьцем птушынага царства і разналікай зыверыны, якія некалі вабілі польскіх каралёў і расейскіх цароў. Былі тут татары і палякі, швэды і французы, немцы і расейцы. Кожны зь іх нешта пакінуў беларусам: татары – бізун, палякі – халеру, французы – пранцы, немцы – штунду, расейцы – зынявагу маці ў лаянцы... “Беларусь, Беларусь залатая”, – съвежа зъвіняць слова юнацкай песні, чаруюча дзеюць на душу, распаляючы агонь любові да радзімы. Але каб моцна яе любіць, трэба беларусам радзіцца і беларусам памерці, бо хто аброс чужым мясам, ня ўмее любіць Беларусі».



*Генадзь Бураўкін –*  
паэт, публіцыст. Выпускнік аддзялення журналістыкі  
БДУ. Працаўаў карэспандэнтам газэты «Правда»,  
галоўным рэдактарам часопіса «Маладосць»,  
старшынём Дзяржкамітэту БССР па тэлебачаныні і радыё,  
прадстаўніком Беларусі пры ААН, узначальваў ТБМ імя  
Ф. Скарыны. Аўтар кніг «Пяшчота», «Гняздо для птушкі  
радасці», «Жураўліная пара» ды інш. Нарадзіўся ў 1936  
годзе ў вёсцы Шуляціна на Расоншчыне. Жыве ў Менску.

## Генадзь Бураўкін: «Лекцыю пра Беларусь я прачытаў у Капітоліі»

29 жніўня 2006 году

Аднойчы ў складзе нешматлікай пісьменніцкай сябрыны выпала мне ехаць у начным цягніку разам з Генадзем Бураўкінам. Здаецца, у купэ тым разам ніхто так і не заснуш. Слухалі Бураўкіна. Апавядальнік ён – адмысловы, памяць мае выдатную. Звычайна з добраага творцы атрымліваеца дрэнны палітык, а з добраага палітыка – пасрэдны творца. Генадзь Бураўкін – шчасльівае выключэньне з гэтага няпісанага правіла. І за пісьмовым сталом, і на высокіх дзяржайных пасадах ён быў і застаецца прыкметным. Помніца, у тым бяссонным купэ мы ўсе падбівалі расказчыка сядзяць за кнігу ўспамінаў. Ён тады аджараптоўваўся, маўляй, мэмуары – жанр для сямідзесяцігадовых, трэба яшчэ гадоў пяць пачакаць. І вось – здарылася 70-годзьдзе...

**Міхась Скобла:** Спадар Генадзь, апошнім часам вас рэдка можна заастаць у Менску: вы ўсё на лецішчы. Дык ці падступіліся вы нарэшце да мэмуараў?

**Генадзь Бураўкін:** Падступіўся, хоць засвойваць гэты жанр, скажу шчыра, мне ня вельмі хочацца. Я пачаў пісаць вельмі важную для мяне кнігу, у якой ужо ёсьць назва – «Вузлы памяці». Я хачу прыгадаць падзеі, якіх быў съведкам ці ўдзельнікам. У кнізе ня будзе храналёгіі, прости вузлы памяці, якія я пастараюся развязаць. На гэта, відаць, пойдзе некалькі гадоў. Няхай паятычная музяя трохі адпачне.

**М. С.:** Газэта «Наша Ніва» нядаўна правяла плебісцит: хто з сучасных пісьменнікаў найбольш варты званыя «Народны». І гэтае чытаткае веча вызначыла, што найбольш вартыя двое – Алесь

Разанаў і вы. Скажыце, а калі б быў падпісаны адпаведны ўказ, ці прынялі б вы гэтае званыне ад сёньняшняй улады?

**Г. Б.:** Спачатку я прыгадаю сітуацыю, у якую трапіў мой украінскі сябра Дзмітро Паўлычка, калі яму было нададзена званыне Герой Украіны. І адпаведны ўказ падпісаў тагачасны прэзыдэнт Украіны Леанід Кучма, да якога Паўлычка быў у вельмі жорсткай апазыцыі. Г. Дзмітро на ведаў, што рабіць. Прымась – не прымась? І ён усё ж вырашыў прыняць званыне. А потым ён мне расказаў, як усё адбывалася. Паўлычку паклікаў да сябе Кучма і сказаў наступнае: «Дзмітро Паўлычка быў тады, калі кірауніком Украіны быў Шчарбіцкі. Дзмітро Паўлычка быў тады, калі Украінай кіраваў Краўчук. Дзмітро Паўлычка ёсьць цяпер, калі кірую я. І Дзмітро Паўлычка будзе і пасля мяне, калі прыйдзе новы прэзыдэнт. Паўлычка – будзе! А я, – прамовіў Кучма, – застануся ў гісторыі аўтарам указу пра наданыне Дзмітру Паўлычку званыня Герой Украіны». Так што ў жыцці часам бываюць няпростыя рэчы. І ня трэба ў залішняй зацягніці часам адкідаць рацыяналнае зерне, якое бывае і ва ўчынках ня вельмі рацыянальных кіраунікоў...

Што да маёй асобы, то я абсолютна спакойны. У нас сёньня такая ўлада і такія кіраунікі, якія ніколі не падумаюць пра званыне для мяне. Ніколі.

**М. С.:** Нядаўна ў інтэрв'ю нашаму радыё съпявак Валеры Дайнэка прызнаўся, што лічыць сваёй съпявакай візітоўкай вашу песню «Зачарованая». Яе спэцыяльна тройчы аранжавалі, паколькі з узростам змяняеца голас, а песню гэтую Дайнэка хоча па-ранейшаму съпяваць. «Зачарованай» ужо гадоў трывалаць. А ці пішаце вы песні сёньня?

**Г. Б.:** Справа ў тым, што кампазытары і съпевакі – такія людзі, якім хочацца гучаць. Гэта пісьменнік можа напісаць твор, пакласыці яго ў шуфляду і чацаць лепшых часоў, калі твор будзе апублікаваны.

А съпевакі і кампазытары чакаць ня могуць і ня хочуць... Песьні апошняга часу, якія мне дарагія, – гэта «Малітва» Эдуарда Ханка, якую съпявала яго дачка Святлана. Гэта «Суперніца» Мікалая Сацуры, якую выконвала Алеся. Гэта пару песьняў Міколы Яцкова ў выкананыні Нэлі Багуслаўскай. Але сёньня, на жаль, ня так часта я чую свае новыя песьні. Старыя часам гучаць, а новыя – не. А вершы для песьняў у мяне ёсьць. Але кампазытары, відаць, з-за майго прозывішча цікавасці да іх не праяўляюць... Дый наогул, новых беларускіх песьняў амаль не чуваць у этэры. Гучыць расейскамоўная папса – бяздарнае, бездапаможнае пляценыне словаў, дзе няма ні пачуцьця, ні майстэрства – абы што.

**М. С.:** Вы – герой апавяданья Васіля Быкава «Інтэграцыя», твора вельмі змрочнага, дзе ўсе апазыцыянёры, прайграўшы вайну за незалежнасць, страляюцца на вачах Галоўнакамандуючага. А ці былі вы героем якіх-небудзь больш жыццярадасных твораў?

**Г. Б.:** Я такую тэму не вывучаў, матэрыялаў не зьбіраў. Што можна згадаць? Ну, я ўпамінаюся ў «Сказе пра Лысую гару». Але, паўтаруся, я спэцыяльна падобную фактуру не падбіраў.

**М. С.:** Вы многа гадоў сябравалі з Васілем Быкавым. Таму даруйце за такое пытаныне: дзе нарадзіўся Быкаў?

**Г. Б.:** Афіцыйна месцам нараджэння Быкава лічачца Бычкі. Я думаю, гэта і таму, што Бычкі і Быкаў вельмі стасуюцца між сабой. Хоць сам Васіль мне гаварыў, што не ў Бычках ён нарадзіўся, а ў Чарапоўшчыне.

**М. С.:** Ва ўсіх анкетах і аўтабіографіях, якія я пабачыў у асабістай справе пісьменніка, Быкаў уласнаручна месцам свайго нараджэння называў Чарапоўшчыну. Дык мо варта вярнуць гэты тапонім у біяграфію Быкава?

**Г. Б.:** Нават ня ведаю, што з гэтым фактам ра-

біць... Прыкладам, я нарадзіўся ў вёсцы Шуляціна, пасыля вайны яе ня стала на зямлі. Недалёка ад Шуляціна была вёска Тродавічы, і цяпер у маіх дакумэнтах напісана, што я нарадзіўся ў Тродавічах. Хоць я паўсюль падаю вёску Шуляціна, усюды, нават у энцыклапэдычных даведніках, зрабілі месцам майго нараджэння Тродавічы. Але ж гэта няпраўда. Магчыма, нешта падобнае адбылося і ў Васіля Быкава.

**М. С.:** У мэмуарах Пятро Краўчанка згадвае, як вы ў бытнасць сваю прадстаўніком Беларусі пры ААН выканалі адну гістарычную місію ў Белым доме. У Краўчанкі пра гэта – два радкі. А ці не маглі б вы ўспомніць той выпадак больш падрабязна?

**Г. Б.:** Гэта адбылося ў 1991 годзе, пасыля вядомых падзеяў у Белавескай пушчы. Трэба было адвезыці ў Вашынгтон дакумэнты пра дэнансацыю дамовы аб утварэнні СССР і дакумэнты пра стварэнне СНД. Памятаю, мы сабраліся разам: прадстаўнік Савецкага Саюзу (пазней – прадстаўнік Рәсей) Юлій Варанцоў, прадстаўнік Украіны Генадзь Удавенка і я. Сталі раіцца: хто павязэ? Па традыцыі гэтая роля павінна была быць у Варанцова. Але Юлій Міхайлавіч, як вельмі інтэлігентны і тонкі палітык, дыплямат і чалавек, сказаў: «Цяпер сталіца СНД – Менск. Таму дакумэнты ў Вашынгтон павінен везьці прадстаўнік Беларусі Генадзь Мікалаевіч Бураўкін». Так і атрымалася. Я паехаў і ўручыў дакумэнты спачатку дзяржсакратару Бэйкеру, а потым – Бушу-старэйшаму.

**М. С.:** І якая была іх рэакцыя?

**Г. Б.:** Яны абодва пыталіся: а якія настроі ў Менску? А што там будзе? Але я і сам дакладна нічога ня ведаў. Таму праста расказаў ім пра Беларусь, прачытаў міні-лекцыю. Зь іх боку былі выказаныя пажаданыні, што наваствораная Судружнасць незалежных дзяржаваў павінна ісці па цывілізаваным шляху свабоды і дэмакратыі.

**М. С.:** У тых жа мэмуарах Краўчанка піша, як ягоны папярэднік, міністар замежных спраў БССР Гурыновіч, калі прыяжджаў у Нью-Ёрк на сесію ААН, падчас прыёмаў ад сваіх суачыннікаў-эмігрантаў хаваўся ў курылцы. Вы згадвалі ў друку, што калі працавалі ў Нью-Ёрку, сустракаліся з Натальляй Арсеньневай, Янкам Запруднікам, Вітаутам Кіпелем... А з кім усё ж пазьбягалі сустрэчаў?

**Г. Б.:** Мяне самі эмігранты папярэджвалі, з кім ня варта сустракацца. Там знаходзіліся некалькі чалавек, у чыйёй біяграфіі былі факты дастаткова сур'ёнага супрацоўніцтва з фашистамі. Я не хачу гаварыць, што ў іх былі руکі ў крыві, але супрацоўніцтва з акупантамі было. Што я маю на ўвазе пад супрацоўніцтвам? Калі гэтыя людзі ўдзельнічалі ў падрыхтоўцы карных акций, калі яны выдавалі людзей, якіх немцы ці паліцыянты забівалі. І вось калі такія людзі зьяўляліся на прыёмах, мне ці Янка Запруднік, ці Масей Сяднёў, ці Вітаут Кіпель гаварылі: «Спадар Генадзь, вунь сядзяць той і той – зь імі няясна...» Я ведаю, што ваенныя злачынцы вельмі строга перасъедоўца ў ЗША. Гэтыя людзі там былі на волі, але прэтэнзіі да іх з боку савецкіх уладаў былі.

**М. С.:** Пасля 12 гадоў фашицкай дыктатуры, у 1945 годзе, у Мюнхене выйшла літаратурная анталёгія «De profundis» («Зь нябыту»), куды ўвайшлі творы 65 нямецкіх пісьменнікаў, якія пры Гітлеру зусім ня мелі магчымасці друкавацца. Ці зьявіца калі-небудзь падобная анталёгія ў нас? Ці наша літаратура больш здольная да мімікryі, і публікацыя нашы пісьменнікі калі не ў пераплёце, то на плоце, а ўсё роўна будуць?

**Г. Б.:** Пісьменнікі, якія абрали формай свайго супраціву маўчаныне, ёсьць і ў нас. Можа, яны не зусім маўчаць. Проста яны пішуць тое, што чытачы ня ведаюць. Нешта падобнае было ў Савецкім Саюзе ў 1950-я і 1980-я гады. І мы празь дзесяці-

годзьдзі чыталі творы, якія раней не маглі быць прачытаныя. Але яны ўсё ж звязаліся ў друку, гэтыя сьведчаныні і дакумэнты эпохі. Так і цяпер. Гэткія творы абавязкова пішуцца. Я не могу сказаць, дзе яны, чые яны, але што яны ёсьць – не сумняваюся. І прыйдзе час – яны будуць прачытаныя. Тут, праўда, ёсьць небясьпека. Калі на паліцах кнігарняў няма новых кніг Віктора Казька ці Ніла Гілевіча, то на іх месца лягуць абсолютна выпадковыя, бяздарныя, кан'юнктурныя рэчы. Святое месца пустым не бывае.

**М. С.:** Беларускаму грамадству, як заўсёды, бракуе кансалідацыі. А каб згуртаваць грамадства, неабходна спачатку згуртаваць эліту грамадства. І тут я хачу прыгадаць прыклад з гісторыі. З чужой гісторыі. З гісторыі франкісцкай Гішпаніі. Здаецца, у 1940 годзе 200 самых вядомых інтэлектуалаў Каталёніі (гэта гістарычная вобласць Гішпаніі) сабраліся на гары Мансэрата і прынялі адозву да дыктатара Франка, дзе патрабавалі незалежнасці і выкананія праваў чалавека. Ці магчыма нешта падобнае ў нас? Ці нашы інтэлектуалы, як, скажам, і прафсаюзы, да дружнага, згуртаванага пратесту ня здольныя?

**Г. Б.:** У нашай эліты разуменье неабходнасці гуртавацца ёсьць. Свой заклік да народу, да міжнароднага супольніцтва беларуская нацыянальная эліта зрабіла. Я маю на ўвазе Ўсебеларускі зьезд за незалежнасць. Калі мы, прадстаўнікі нацыянальнай незалежнасці, адчулі пагрозу, якая навісла над нашай незалежнасцю, мы зрабілі тое, што маглі зрабіць, – мы склікалі і правялі зьезд. Для мяне і сёньня дзіва дзіўнае, якія нашыя партыі нясыпелыя, недальнабачныя. Яны ня толькі не падхапілі гэтую зробленую, я лічу, гістарычную справу, але адсунулі яе на другі плян. Чым увогуле нашы партыі займаліся апошнім часам? Займаліся парлямэнцкімі і прэзыдэнцкімі выбарамі – вельмі добра. Займаліся

ўсталяваньнем стасункаў з Эўропай – цудоўна. Займаліся выкрыццямі – гэта таксама трэба. Але самае галоўнае – гэта пытаныне беларускай незалежнасці, а яно актуальнае і сёньня. Паглядзіце, як пад нашу эканоміку хітра і падступна падкопваюцца імпэрскія шавіністычныя сілы Рasei. Паглядзіце, як паступова ўлада пачынае здаваць нашыя лепшыя, самыя буйныя прадпрыемствы нафтаперапрацоўчай прамысловасці, ці тую ж «Белшыну» – расейскім алігархам, гэтым эканамічным бандытам! Ідзе эканамічнае заваяваньне Беларусі, а нашы лідэры працягваюць займацца нейкімі ўнутранымі разборкамі: хто зь іх больш важны, хто зь іх большы прарок. А трэба старацца, каб людзі зразумелі: мы сёньня можам страціць тое, за што змагаліся вякамі, – нашу дзяржаўнасць. Трэба сказаць, што ўвогуле нашы партыі ня вельмі прыслухоўваюцца да беларускай інтэлігенцыі, да нацыянальнай эліты. Можа быць, яны лічаць, што эліта – гэта партыйныя лідэры, а ня тыя выдатныя таленты, якімі мы ганарымся, – Янка Брыль, Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, Радзім Гарэцкі, Анатоль Грыцкевіч. Бо да думак і парадаў апошніх партыйных лідэров ставяцца неяк звысоку.

**М. С.:** Раней было прынята лічыць, што шмат якія антыбеларускія дзеянні ўлады зробленыя з падказкі альбо справакаваныя былым намеснікам кіраўніка Адміністрацыі прэзыдэнта Ўладзімерам Замяталіным. Так меркавала, прынамсі, частка інтэлігенцыі. Замяталін – даўно ў адстаўцы, а разам зь ім – і памочнік прэзыдэнта Сяргей Посахаў, якога таксама нельга назваць прыхільнікам беларускай нацыянальнай палітыкі. Але ж нічога не зъмянілася: русіфікацыя працягваецца, незалежнасць па-ранейшаму пад пагрозай. Якую ролю ў беларускай ситуацыі адыгрывае сьвіта і ці істотны яе ўплыў на карала?

**Г. Б.:** Я не сумняваюся, што ўплывае, і нярэдка

даволі сур'ёзна. У 1998 годзе, калі праходзіла сустрэча Рады Саюзу пісьменнікаў з Аляксандрам Лукашэнкам, я вельмі востра крытыкаваў Замяталіна. І быццам бы была маўклівая згода з боку Лукашэнкі. Але потым ён, як чалавек дастаткова адкрыты, сказаў: «Ну ня ўжо вы не разумееце, што калі б Замяталін не праводзіў маю палітыку, то ён не працаваў бы ў адміністрацыі!» Горка ня тое, што Замяталін і да яго падобныя, знаходзячыся на дзяржслужбе, адкрыта выказвалі і выказваюць сваю пагарду да ўсяго беларускага. Горка тое, што ў нашай краіне гэта становіца ледзь ня правілам. І калі адыходзіць Замяталін, то на яго месца адразу знаходзіцца іншы чалавек. Гэта выдатна відно па Беларускім тэлебачаныні: адышоў Кісель – прыйшоў Чыкін, адышоў Чыкін – прыйшоў Рыбакоў, пасадзілі Рыбакова – прыйшоў Зімоўскі... І ўсе гэтыя людзі ня робяць абсалютна ніякіх паправак ні на час, ні на бяспрэчныя памылкі, што мелі месца ў працы БТ, ні на той бяспрэчна непрафесійны ўзровень, які дэмантруе тэлебачаныне. Памятаю, адзін з кіраўнікоў БТ у інтэрвю сказаў цікавую рэч: маўляў, пры чым тут кадры, былі б гроши, мы тады купім маскоўскіх высокапрафесійных журналістаў, і яны нам зробяць выдатнае тэлебачаныне... Але Беларускае тэлебачаныне ні нэгры з Алябамы, ні професіяналы з Масквы зрабіць ня змогуць. Каб зрабіць добрае нацыянальнае тэлебачаныне, трэба зразумець душу беларуса, адчуць дыханье беларускай зямлі.

**М. С.:** Нядоўна па тэлеканале «EuroNews» я пабачыў тэлесюжэт пра ўнікальнага чалавека, якога завуць Здэнек Кажышэк. Ён чэх. Гэта чалавек, якога немагчыма закаваць у ланцугі. Спрабавалі шмат разоў: аплюталі ланцугамі рукі, ногі, тулава, усё цела, а ён перад тэлекамэрамі за дзівэ хвіліны вызваляўся. Калі можна будзе сказаць: мы – народ, які немагчыма закаваць у ланцугі?

**Г. Б.:** Гэта выдатны паэтычны вобраз, нават сымбаль. Такую самую здольнасьць – вызваляцца з ланцугоў няволі – маем і мы, беларусы. Але чамусыці мы яе ня часта выкарыстоўваем. Імкненіне да свабоды, да самастойнасці, да годнасці нацыянальнай мае суайчыннікі праяўляючы у недастатковай ступені. На маю думку, уся справа ў ідэі, а менавіта ў нацыянальнай ідэі. У нашым грамадзтве няма дастаткова шырокага разуменьня і прыняцця яе. Пакуль мы ўсе не адчуем, што ў нашай прысутнасці вырашaeцца лёс беларускай дзяржаўнасці, да таго часу мы будзем шукаць сабе нейкага апраўданья. То лідэр ня той аказаўся, то ў няправільным кірунку павёў, то дапамога не з таго краю прыйшла... А справа ня толькі ў лідэры і не ў дапамозе збоку. Нам бракуе нацыянальнай единасці. Зъяднаемся – пераможам. А здольнасьць вызваляцца ў Беларусі ёсьць. Я ў гэтым не сумняваюся. І мне вельмі хочацца, каб мая краіна гэтую свою здольнасьць у хуткім часе на поўную моц прайвіла.



*Сяржук Сокалаў-Воюш* – паэт, празаік, бард. Закончыў філфак БДУ. Настаўнічаў, працаваў у Літаратурным музэі Якуба Коласа, у Беларускім акадэмічным тэатры ў Віцебску, на Радыё Свабода. Аўтар кніг «Кроў на сумётах», «Крыававы памол», песенных альбомаў «Песьні касінераў», «Нефармальны беларус» ды інш. Нарадзіўся ў 1957 годзе ў вёсцы Астроўшчына на Полаччыне. Жыве ў Нью-Ёрку.

## Сяржук Сокалаў-Воюш: «Чужына для мяне застаецца непрымальнай»

3 верасьня 2006 году

«Аксамітны летні вечар...» – схіляеца ён над гітарай, і заля дружна падхоплівае: «Ахінуў зямлю». Наспяваныя дваццаць гадоў таму песні жывуць у памяці людзей, хоць на радзіме за час адсутнасці аўтара вырасла цэлае пакаленне. У кожны свой прыезд у Беларусь ён дае канцэрты, і песні касінерай адгукуюцца ў людzkіх душах дзіўным рэхам, якое заляцела ў новае тысячагодзідзе са старога і не зьбіраецца съіхаць. Пражыўшы пятнаццаць гадоў на чужыне, ён не адмовіўся ад беларускага грамадзянства, ад бела-чырвона-белай апаяскі на галаве, ад літаратурнай творчасці на роднай мове. Сваю новую книгу – фантасмагарычны раман пра Фэлікса Дзяржынскага «Крывавы памол» – аўтар прэзэнтаваў разам з новай праграмай «Песні лісоўчыкаў». І книга, і альбом напісаныя ў ЗША, дзе цяпер жыве Сяржук Сокалаў-Воюш.

**Міхась Скобла:** Сяржук, вядомы расейскі пісьменнік Марк Алданаў лічыў максымальным тэрмінам эміграцыі дзесяць гадоў. Герой ягонага раману «Дзяяўтае тэрмідора» гаворыць: «Я ў сваіх знаёмых эмігрантаў пытаюся: ці маеце вы магчы-масць перачакаць за мяжой 10 гадоў? Маеце – тады захоўвайце позу і высока трymайце съяг... А калі ня маеце, то патроху пачынайце цвердзіць, што і на радзіме далёка ня ўсё кепскae, ёсьць добрыя пачаткі, ідэі, каштоўныя заваёвы». Ці можам мы прычакаць падобных прызнаныя ў ад беларускай эміграцыі?

**Сяржук Сокалаў-Воюш:** За ўсю эміграцыю гаворыць ня буду, а за сябе скажу. Я – не эмігрант. Я не эміграваў з Беларусі, я выехаў па сямейных

абставінах. Я нават кватэру сваю не прадаваў і кватарантам яе не здаваў. Кватэра чакае гаспадара. Мы прыехалі ўсёй сям'ёй, зрабілі ў ёй рамонт. Чалавек, які не зьбіраецца вяртацца, ён жа ня будзе рабіць рамонт, праўда? Сэнсу няма. А раз рамонт робіцца ў кватэры, значыць, рамонт адбудзеца і ў дзяржаве – позна ці рана. І ўсё стане на свае месцы. А я зъяўлюся ў Беларусі, напэўна, раней, чым будзе зроблены рамонт у дзяржаве. Што да іншай эміграцыі... Аднойчы Андрэй Рымашэўскі, які эміграваў з Беларусі і жыве ў Чэхіі, сказаў мне: «Паглядзім, хто пры зъмене сітуацыі вернеца ў Беларусь. Я гатовы». Але вернуцца далёка ня ўсе, гэта зразумела. Многія людзі за мяжой уладковаліся вельмі няблага.

**М. С.:** Апошнім часам беларускія ўлады трацяць нямала сродкаў і выслікаў на развіцці турызму. Ты пабачыў съвет, як лічыш, ці стане Беларусь у блізкай пэрспэктыве турыстычнай краінай?

**С. С.-В.:** Гэта залежыць ад многіх чыннікаў. Найперш, павінна адбыцца рэстаўрацыя помнікаў гісторыі – нашых замкаў, палацаў. І нейкія беларускія экзоты павінны быць. Вось я нядаўна даведаўся, што па Прывіці можна сплаўляцца на плытках. На плытках збудавалі хаты, у іх, дарэчы, ёсьць усе выгоды, можна плысці, вудзіць рыбу, а гід будзе расказваць пра палескія дастапомнасці. Так што Беларусь мае шанцы стаць турыстычнай, але дзеля гэтага трэба зрабіць вельмі шмат. Бо замак аднавіць – ня хату на плыце пабудаваць.

**М. С.:** Замкі і палацы пакуль не адноўленыя. А што можа прывабіць турыста, апрача рыбалкі на Прывіці ды зуброў у Белавескай пушчы? Апрача прыроды?

**С. С.-В.:** Калі б ты спытаўся пра гэта гадоў пятнаццаць таму, я б адказаў: людзі ў нас прывабныя. На жаль, людзі нашы становяцца ўсё менш пры-

вабнымі. Яны сьпіваюцца, і гэта вельмі выразна відаць. На Віцебшчыне, па дарозе ў Сітна да Паўла Севярынца, я падвозіў жанчыну. Дык яна была п'янюткая! У тых мясьцінах бутэлька гарэлкі, гэтак званая максімка, каштуе 2100 рублёў. Што гэта як не мэтанакіраванае спойванье народу?! Там праста павальнае п'янства. Ды і ў Менску пляшки паўсяоль валаюцца. Спойванье – гэта чарговая хвала генацыду, толькі ў іншай форме... А замежнікам я б парэкамэндаваў беларускі экстрэмальны турызм – пераход праз балоты. Прычым пераход не на паўгадзіны, а вандроўкі па балотах на некалькі дзён. У нас такія магчымасці яшчэ дзе-нідзе захаваліся. І, павер мне, балотны турызм – ня менш складаная справа, чым падняцца на Эўрэстальбо ў часе штурму пераплысці Ла-Манш. І ён дзякуючы свайму экстрыму карыстаўся б папулярнасцю, я перакананы.

**М. С.:** Кожны творца, як правіла, дбае пра свае аўтарскія права. Можна згадаць нядаўні прыклад: паэт Алесь Разанаў і мастак Віктар Маркавец зьвінавацілі «Мабільныя тэлесистемы» ў tym, што МТС выкарыстоўвае ў якасці фірмовага знаку іх сумесны твор – яйкаквадрат... А ты пішаш: «Мой верш – нічый... І аніякі ў съвеце капірайт яму не забароніць шматгалосця». Ты гэтак лёгка можаш адмовіцца ад сваіх твораў?

**С. С.-В.:** Не, я не адмаўляюся ад твораў. Я праста дазваляю іх выкарыстоўваць у які заўгодна способ, калі гэта не пярэчыць нацыянальнай ідэі і не прыносіць шкоды беларускаму народу. Вядомы кампазытар Мікола Пятрэнка, калі ў яго пыталіся пра песню «Ручнікі», адказваў: «А гэта ўжо даўно не мая песня, яна – усіхня».

**М. С.:** А вось і вынік тваёй шчодрасці. Я трymаю ў руках улётку, якая чамусці з выявай Божай Маці Жыровіцкай, дзе без пазначэння прозвішча аў-

тара надрукаваны твой вершык для дзяцей: «Блакіт нябёс і белы бусел, і хмаркі ў небе – як абрус...».

**С. С.-В.:** Мой край завецца Беларусью, і сам я – хлопчык беларус.

**М. С.:** Ня ўжо не шкада, што твае радкі так далёка пайшлі ў народ, што забыліся на свайго «бацьку»?

**С. С.-В.:** Не шкада. Ёсьць і іншыя падобныя прыклады ў нашай культуры. Скажам, песня «Бывайце здаровы». Яе напісаў Адам Русак, але яна даўно лічыцца народнай. І, па-моему, гэта вялікі плюс для аўтара ў сэнсе маральнага задавальнення: твой твор запатрабаваны народам. Ну, не пазначана маё імя на ўлётцы... І Бог зь ім. Я тут ня схильны прад'яўляць нейкія прэтэнзіі, аднаўляць аўтарства. І судзіца з выдаўцамі гэтай улёткі не збираюся.

**М. С.:** У Менску ты паказаў публіцы сваю новую музычную праграму – «Песьні лісоўчыкаў». Чым яны адрозніваюцца ад тваіх жа шырокавядомых «Песьняў касінераў»?

**С. С.-В.:** Яны адрозніваюцца і складам, і ладам. Я наўмысна для песняў лісоўчыкаў абраў фальклёрны стыль, бо фальклёр дае праста неверагодныя магчымасці. Напрыклад, можна паэтызаваць героя як заўгодна. У мяне ў адной зь песняў гаворыцца: «Вось прыехалі яны – ў пазалоце жупаны». Жупаны неmagлі быць «у пазалоце». Як і «залатыя шаблі». А ў фальклёрных песнях усё гэта ёсьць. Стылізацыя пад фальклёр дае магчымасць вольна рыфмаваць, часам па апошняй літары рыфма ідзе. Націск можна рабіць рухомым, слова старыя ўжываць і новыя вынаходзіць... А беларуская бардаўская песня сёньня зазнае пэўныя крызіс, зь якога трэба шукаць выйсьце. Пажадана, каб і іншыя барды заняліся такімі пошукамі, эксперыментамі. Іхняя творчасць стала застандартнай, бардаўская песня павінна неяк мяняцца. І вось я шукаю, як абнавіць традыцыю. «Песьні лісоўчыкаў» съпяваюцца без гітары, хоць у мяне была спроба прасьпяваць іх пад

леру. Але я не валодаю гэтым інструментам, дыў ня маю яго. Але ж раней нашыя барды называліся менавіта лернікамі.

**М. С.:** На вечарыне ты, на зьдзіўленыне слухачоў, съпяваш акапэльна. Прадэманструй якую-небудзь песьню лісоўчыка нашым слухачам.

**С. С.-В. (съпявае):** «Ой, хадзіла-хадзіла / Чорная сіла, / Ой, касіла старых ды малых, / Ой, жанок касіла. / Пан Якуб у Вільні быў, / Новую шаблячку набыў. / Вярнуўся дадому – вецер съвішча / Па-над папялішчам. / Каб прагнаці гэтую бяду – / Чорную сілу са двара – / Ой, паеду, ой ды я паеду / Да пана Ляксандара, / Да пана Лісоўскага – / Да спадара-гаспадара, / Ворага маскоўскага. / Яго войска моцнае, / Яго войска дужае – / Там жа ўсе сябры мае, / Ён ворага здужае. / Яго войска слыннае, / Яго войска спраўнае. / Ён па Маскоўшчыне гуляе / Ды пазыкі вяртае – / За забітых брацетак, / Абраzonых сёстрачак. / Ой, ды за зьдзек над родным краем / Ворага карае...»

**М. С.:** Файна! А ці доўга яшчэ беларусам съпяваш паўстанцкія песьні?

**С. С.-В.:** Паўстанцкія песьні ніколі не старэюць. Паедзь ва Ўкраіну, паслушхай, што съпяваша ўкраінцы – на Львоўшчыне, Чарнігаўшчыне ці яшчэ дзе-небудзь. Фантастыка! І пра палкоўніка Сагайдачнага, і пра атаманаў розных. Такія песьні не старэюць, і гэта добра.

**М. С.:** Ты – аўтар фантасмагарычнага рамана «Крыававы памол». Твор мастацкі, выдуманы, а ягоны герой мае гісторычнае імя – Фэлікс Дзяржынскі. Чаму ты вырашыў зрабіць пэрсанажам свайго раману менавіта жалезнага Фэлікса?

**С. С.-В.:** Гэтую ідэю мне падказаў мой сябра Вінцук Вячорка. Неяк у размове, не датычнай літаратуры, ён сказаў: ёсьць такі найвядомейшы пэрсанаж у нашай гісторыі – Фэлікс Дзяржынскі. Палікі яго ня хочуць, расейцы яго ня хочуць, і мы таксама ад-

яго адпіхваемся. А ён наш. Сапраўдны беларускі шляхціч, род Дзяржынскіх вядомы з XVII ст. А тое, што маем, мы павінны не адкідаць, а выкарыстоўваць у сваіх мэтах. Стварэнье беларускага Дракулы – галоўная ідэя майго раману. І потым, «Крыававы памол» – ён збольшага не прыдуманы. Я вывучыў біяграфію Дзяржынскага. І ягонае зямное жыцьцё (не жыцьцё вупара зь ікламі, а менавіта зямное) цалкам адпавядае апісанаму ў кнізе. Але, натуральна, у маёй інтэрпрэтацыі.

**М. С.:** Я нездарма спытаўся пра твайго героя Дзяржынскага. Летась у Варшаве я пазнаёміўся з паэтам Яцкам Любартам-Кшысіцам, які живе ў Кракаве. Ён адрэкамэндаваўся сваяком Дзяржынскага і плянуе прыехаць у Беларусь. Калі ён прачытае «Крыававы памол», то можа пакрыўдзіцца за свайго родзіча і падаць на аўтара ў суд за абразу шляхецкага гонару. Ты гатовы да гэткага развіцьця падзеяў?

**С. С.-В.:** О, гэта было б клясна! Толькі спачатку ён павінен прызнаць, што Дзяржынскі – беларускі шляхціч. З нашчадкам беларускага шляхціча суздзіцца было б цікава. Бо шляхецтва – гэта ня толькі маёмысны, але і духоўны статус. Так што я гатовы. Але сумняваюся, што ён падасцьць у суд. Рэальныя нашчадкі Дракулы ня маюць жа нічога супраць таго вобраза свайго продка, які створаны ў літаратуры і кіно.

**М. С.:** Дзяржынскі ў цябе – крывасмок, вупар. А Фэліксу Эдмундавічу ў Менску нядаўна яшчэ адзін помнік паставілі і збудавалі ў лесе пад Койданавам шыкоўны музэй. Як ты да гэтага ставісься?

**С. С.-В.:** Вось і цудоўна! Мы якраз і гаварылі пра тое, што можа прывабіць у Беларусь замежных турыстаў. Калі мая кніга спадабаецца чытачам, то раздзіма Дзяржынскага стане адным з культавых месцаў, куды можна прыехаць і паглядзець на помнікі беларускаму Дракулу. Я быў у музэі Дзяржынскага, я быў на тым месцы, дзе стаяў маёнтак Дзяржын-

скіх. Я знайшоў тую яму на месцы падвалу, куды ўпала маці Фэлікса перад tym, як яго нарадзіць. Яна пасылінулася на прыступках і ўпала. І там гэтае месца выразна відаць. Я аб'ехаў навакольныя вёскі, размаўляў зъ мясцовымі жыхарамі, з супрацоўнікамі музэю. У той мясцовасці я цяпер добра арыентуюся і добра ведаў, пра што пішу.

**М. С.:** У нядына выдадзенай энцыклапедыі «Беларускі фальклёр» розных нячысыцікаў не зылічыць. Чаму нашыя людзі так цікавяцца інфэрнальным съветам? Вось і ты паспрабаваў зазірнуць па той бок. А не баісься, што апісаныя табой істоты пачнуць нейкім чынам удзельнічаць у тваім жыцці?

**С. С.-В.:** Страху няма. Хутчэй, ёсьць цікавасць. Я чалавек, які трохі ўмее тримаць у руках асадку. І калі б нешта падобнае, пра што ты кажаш, адбылося, то тады я змог бы напісаць больш цікавыя рэчы... Мы часам чытаем пра Індью, Тыбет, пра тое, якія дагістарычныя веды схаваныя ў тамтэйшых паданьянях, што трэба іх расшыфраваць... Ды ў нас саміх усё гэта ёсьць! У беларускіх народных песніях і казках! Толькі іх трэба ўважліва прачытаць. І веды, узятыя адтуль, нічым ня горшыя за веды тыбецкіх манаҳаў, а можа, нават супадаюць зь іхнімі. У нашым фальклёры ёсьць свае комплексы фізычных і духоўных практиканьняў, якія нам трэба выцягнуць на белы съвет. А навошта выцягваць? Ды таму, што нашаму чалавеку адпавядзе тая систэма, якая склалася за стагодзьдзі і тысячагодзьдзі тут, на гэтай зямлі. Перанесьці тыбецкую систэму на нашага чалавека, можа, і цікава. Магчыма, сапраўды нейкая акупунктурна ў нас і спрацуе. Але я ўпэўнены, што ў нас была свая систэма, і яна ня горшшая за тыбецкую.

**М. С.:** Фонд Пётры Крэчэўскага, які знаходзіцца ў Нью-Ёрку, заснаваў літаратурную прэмію імя Янкі Юхнаўца. Ты – сябра адмысловай камісіі, якая гатовая даць прэмію твору, калі ён – нацыянальная,

моўная і вольная звяза. Патлумач, што азначаюць гэтая крытэрыі?

**С. С.-В.:** Моўная звяза – значыць, чалавек можа эксперыментаваць у галіне мовы. Гуляць са словам, не баяцца. Наогул, моўная сымеласяць павінна быць. Мова ад гэтага толькі выйграе. Хоць чалавек і прайграе... Згадай Янку Станкевіча, які гаварыў на той мове, якую ён лічыў сапраўды беларускай. Часам зъ яго сымляліся.

**М. С.:** Мне згадалася эпіграма Рыгора Крушины на Янку Станкевіча, у якой акурат падкрэсленыя ягоныя моўныя пошуки: «Пад скабамі тыхтала б’еца, / Як порсткі таўкач у мяжджэрыку. / У Крывію дух мой імкнецца, / А кодаўб вязу я ў Амерыку».

**С. С.-В.:** Насьмешак хапала. Вельмі многія не разумелі Станкевіча. Але сёньня слова «спадар», якое ён выцягнуў наверх, умацавалася ў сучаснай беларускай мове. Многія слова Станкевіча не прыжыліся. Але з-за аднаго «спадара» чалавеку можна пакланіцца і помнік паставіць... Вольная звяза – гэта вольнасьць выказваньня думкі, вольнасьць інтэрпрэтацыі чаго заўгодна, вольнасьць у самым шырокім сэнсе, калі аўтар ня мае ўнутранага цэнзара, перадусім палітычнага... І нацыянальная звяза – гэта важнасьць твору для жыцця нацыі, яго запатрабаванасць. Неабавязкова, каб твор меў масавага чытача незалежна ад узросту. Тут істотныя менавіта запатрабаванасць, надзённасьць твору. А ён можа быць пра што заўгодна, нават пра ўсход сонца. Усё залежыць ад таго, як гэта напісаны.

**М. С.:** Гадоў пяць-шэсць тamu ты заўсята складаў слоўнік беларускіх рыфмаў. Ці давершыў ты яго? Ці ўдалося абняць неабдымнае?

**С. С.-В.:** Неабдымнае абняць не ўдалося. Слоўнік рыфмаў застаўся незавершаным, і цяпер ён адкладзены, бо ўзыніла тэрміновая патрэба ў другім слоўніку. І я яго зрабіў – тэрміналягічны слоўнік

Асманскай імпэрыі, Крымскага ханства, Малдовы, Трансільваніі і Валохіі. Рэч у тым, што героі майго раману трапілі ў Асманскую імпэрыю, і я з жахам зразумеў, што, апрача чалмы і мінарэту, нічога пра мусульманаў ня ведаю. Давялося сядаць за слоўнік. Праца над ім практычна скончаная, займае ён больш за 500 страниц. Упершыню ў слоўніку падаюцца біяграфіі ўсіх турэцкіх султанаў, усіх крымскіх ханаў. Я ўпершыню паспрабаваў сабраць імёны беларускіх паслоў у Крымскім ханстве і крымскіх паслоў у Беларусі. Падчас працы над слоўнікам траплялася шмат цікавых фактаў. Напрыклад, хто ведае, што ў Чуфут-Кале, вядомай крымскай турме для палітзняволеных, першым вязнем быў беларускі пасол Левус... Больш пра яго нічога невядома, толькі імя. Так што, у майм слоўніку чытач знайдзе вельмі шмат унікальнага беларускага матэрыялу.

**М. С.:** «Бо чужына сэрца джаліць, цісьне, як зъмия» – хто ня ведае гэтых тваіх радкоў. Але мінаюць гады, і што, ужо ня так цісьне і ня так джаліць? Ці джаліць пачынае – радзіма?

**С. С.-В.:** Не, радзіма ня джаліць. Усё ў цытаванай песні гучыць правільна, аж да радка: «Мне краёў чужых ня трэба». Калі чалавек апынаецца ў чужых краях, гэта не азначае, што яны яму патрэбныя. Часам так складаецца жыцьцё. Але я не прыжыўся на чужыне. Я не вучыў і не вучу ангельскую мову. У краме хлеба папытаць здолею, а дасканаліць ангельскую мне навошта? Фільмы галівудзкія можна глядзець і бязь веданья мовы: там усё зразумела па сюжэце. Тое самае і ў амэрыканскім тэатры, куды мы часам ходзім з жонкай. Гэта ў Купалаўскім тэатры беларускае слова важнае, безъ яго не зразумееш, што адбываецца на сцэне... Паўтараю сказанае на пачатку нашай гутаркі: я зьбіраюся вярнуцца ў Беларусь. Чужына для мяне пэрсанальна па-ранейшаму застаецца непрымальнай.



## Аляксей Каўка –

гісторык, пісьменнік. Закончыў БДУ і Акадэмію грамадзкіх навук у Маскве. Працаваў у Інстытуце эканомікі АН СССР, дарадцам савецкай амбасады ў Варшаве, у Інстытуце сусветнай літаратуры імя М. Горкага, рэдагаваў часопіс «Советское славяноведение». Доктар філялягічных навук. Аўтар кніг «Тут мой народ», «От Скорины до Купалы» ды інш. Выдае гісторыка-літаратурны гадавік «Скарыйніч». Нарадзіўся ў 1937 годзе ў вёсцы Машчаліна на Ігуменшчыне. Жыве ў Маскве.

## Аляксей Каўка: «На кампраміс з д'яблам ісьці ня варта»

10 верасьня 2006 году

*Наведаўшыся ў Москву, зайшоў у кнігарню «Глобус» непадалёк ад Лубянкі. Выпадкова ўзяў у рукі книгу паэзіі Іны Кабыш, гармануў, і вока зачапілася за наступныя радкі: «Богоданная, как зарница, / рукотворная, как звезда, / дорогая моя столица, / золотая моя орда». Трапна. Зірнуў у анатацию: паэтка нарадзілася, жыве і выкладае расейскую літаратуру ў Москве. Значыць, чужацкім паклёнам працытаваны верш называець не выпадае... Залатой ардой называюць сваю белакаменную століцу самі расейцы. А чым Москва ёсьць для беларусаў? Амаль паўстагодзьдзя пражыў у гэтым горадзе філеляг з гістарычным ухілам Аляксей Каўка, колішні навуковы супрацоўнік некалькіх маскоўскіх акадэмічных інстытутаў.*

**Міхась Скобла:** Спадар Аляксей, адна з чэхаўскіх герайніяў паўтарае як заклён: «У Москву! У Москву! У Москву!». А нядаўна я перачытваў дзёньнікі Алеся Адамовіча і напаткаў таксама трохкратнае: «У Глушу! У Глушу! У Глушу!». Чаму беларусы ў Москве не прыжываюцца? Чаму яна іх адпрэчвае – і прыжыццёвá, і нават пасъмяротна?

**Алесь Каўка:** Можа, вы трохі перабольшваеце. Дыяспара беларуская ў Москве даволі шматлікая – каля 80 000 чалавек. І масавага выезду беларусаў з гораду я нешта ня бачыў. Наадварот, апошнім часам назіраеца наступ на Москву з боку Беларусі. Але стрыжань вашага пытання мне зразумелы, і ў ім ёсьць свая рацыя. Што тут можна адказаць? Прыцягненіе радзімы – яно неадольнае. Прыгадайма народнае: «Дарагі той куток, дзе вязалі пупок». Ці слова Францішка Багушэвіча: «Калок

свой мілейшы, чым чужыя клямкі». Так што «і мне б дамоў вярнуцца ня госьцем і спачыць на ціхім пагосыце, пахілёна ля крыжа маці. “Набадзяўся, сыночак, хваце...”» Ну, але гэты мой міnor, магчыма, недарэчы.

**М. С.:** Сапраўды, міnor не зусім дарэчы: нядаўна ў вас выйшлі адразу дзіве кнігі – падзея для аўтара, я думаю, радасная. Адна з іх – «Ад Скарэны да Купалы» – выдадзеная пад грыфам Інстытуту сусьеветнай літаратуры Расейскай Акадэміі навук. А ці ёсьць у гэтым інстытуце аддзел беларускай літаратуры? Увогуле, акадэмічная расейская навука цікавіцца беларусістыкай?

**А. К.:** У мaim Інстытуце сусьеветнай літаратуры адмысловага беларускага аддзелу няма, зрешты як і аддзелаў літаратуры іншых краінаў – былых савецкіх рэспублік. Ёсьць аддзел літаратураў народаў Рәсей і краінаў СНД. Няблага прадстаўлена там украіністыка, каўкаскія літаратуры. Апошнія пятнаццаць гадоў у гэтым інстытуце беларусістыкай давялося займацца мне. Пэўны плён – і ў згаданай вами кнізе «Ад Скарэны да Купалы». Дарэчы, лічу сваім абязвязкам выказаць удзячнасць кіраўніцтву інстытуту і Расейскаму навуковаму гуманітарнаму фонду, якія фінансавалі гэтае выданье. А фінансаваныне выбіць у Москве няпроста: вельмі патрабавальны адбор, конкурс вялікі. І факт выходу навуковай кнігі на беларускую тэму ў Москве ёсьць пачаткам адказу на ваша пытанье. Мне хочацца звярнуць увагу на два ракурсы ўспрыманья Беларусі ў Рәсей. Ракурс палітычны – ён вядомы, нават стэрэатыпны: «Единый народ, единая история, единое государство». Дагаворваюцца часам і да «общего языка». Другі ракурс больш паглыблены, больш аб'ектыўны – акадэмічна-навуковы. І з гэтага гледзішча апошнім часам увага да нашай краіны, да нашай культуры, да гісторыі, увогуле да супольнасці беларускай сярод навуковай грамадз-

касьці Ракеі відавочна ўзрастае. Можна гаварыць пра якасна іншы падыход.

**М. С.:** А ў чым гэты новы якасны падыход выяўляеца?

**А. К.:** Магу прывесці канкрэтныя прыклады. Апошнім часам выйшла пару вельмі вартасных навуковых кніг. Прыйкладам: «Войны Московской Руси с Великим Княжеством Литовским», штогоднікі «Беларусь и Украина», якія выдае Інстытут славяназнаўства, дзе даволі аб'ектыўна, паглыблена аналізующа пытаныні нашай гістарычнай і дзяржаўнай традыцыі, праблемы расейска-беларускіх узаемадачыненіяў цягам многіх стагодзьдзяў. Альбо можна згадаць вясёлую паводле зъместу і сур'ённую паводле навуковага апарату кнігу «Белорусский эrotический фольклор»... Дысэртацыі кандыдацкія па беларуска-расейскіх узаемаадносінах абараняюцца. Прыйкладам, нядайна была абароненая дысэртацыя «Белорусская диаспора в Москве» – вельмі цікавае навуковае дасьледаваньне. У маскоўскім Славянскім універсітэце трохі выкладаеца беларусістыка, там плённа працујуць навукоўцы Юры Лабынцаў і Ларыса Шавінская. Тры гады таму мне давялося сустракацца са слухачамі беларускага патоку ў Бранскім пэдагагічным універсітэце. Там адмыслова набраная група, у якой няблага вывучаеца беларуская мова і ўвогуле беларусістыка, прычым расейцамі зь мясцовых ваколіцаў. Так што зрухі ў нашых дачыненінях ёсьць, і яны спрыяюць фармаванью ў расейскай прасторы не міталягізаванага, не «ущербнога», а рэальнага образу Беларусі і беларуса.

**М. С.:** «Абмаскалены беларус – вялікая і страшная тэма», – прачытаў я ў вашай новай кнізе «Каб не забыцца». А чым «абмаскалены» наш суайчыннік – больш страшная зъява, чым, напрыклад, «апалячаны беларус»?

**А. К.:** У чым тут страх, у чым праблема? Незва-

ротная страта сваёй нацыянальнай тоеснасці ў іншым этнічным асяродзьдзі. Раней лічылася, што беларусаў у Ракеі – каля мільёну. Цяпер – 800 000. Хоць статыстыка расейская тут, мабыць, скажам па-расейску, «лукавіт». Відаць, «абмаскалены беларус» – гэткая ж страшная зъява, як і «беларус апалячаны». Гадоў дваццаць таму ў Польшчы налічвалася каля 300 000 беларусаў. Колькі засталося цяпер? Трохі больш за 50 000. Вельмі паказальныя лічбы. Але ўзмоцнены супраціў гэтай аб'ектыўнай асыміляцыі павінны прысутнічаць у нашай сувядомасці. Я хачу згадаць съветлай памяці нашага мысьляра і летапісца Міколу Ўлашчыка. Аднойчы ў размове са мною ён заўважыў пра Ўладзімера Калесніка, які жыў у зрусіфікованым Берасці: «Бачыце – адзін чалавек, а колькі Беларусі на сабе трymае». Дык і ўсім нам трэба трymаць «на сабе Беларусі» колькі змогі.

**М. С.:** У часопісе «Дзеяслou» пачалі публікацца вашы дзёйнікі з часоў побыту ў Варшаве ў якасці дарадцы савецкай амбасады ў Польшчы. Гэта канец 1970 – пачатак 1980-х гадоў. У Янкі Купалы: «Варшава панская і царская Москва». Маўляў, у сваіх захопніцкіх памкненінях для Беларусі аднолькавыя. А па вашых назіраньнях, хто з нашых суседзяў больш прыхильны да Беларусі?

**А. К.:** Гэта наш кон – знаходжанье паміж, якое камплікаўала і працягвае камплікаваць нашае нацыянальнае самапачуццё. У часы Купалы на зіралася пэўная раўнавага, калі можна так сказаць, па сіле ўціску. Памятаце, і ў Коласа падобнае: «З двух бакоў айцы дубінай заганялі нас урай» – і з польскага, і з расейскага. Але сёньня сітуацыя цалкам зъмянілася. З боку Польшчы для Беларусі як дзяржаўнай цэласці няма пагрозы. Толькі адзін прыклад. У Варшаўскім універсітэце ёсьць катэдра беларускай філалёгіі. А дзе яна ў Москве? Так што тут Купала, відаць, не паўтарыў бы свой цалкам

справядлівы для свайго часу папрок. Згадаю яшчэ адзін паказальны факт. Неяк у Варшаве ладзілі мы ў Доме савецкай навукі і культуры вечарыну, прысьвечаную беларускай паэзіі. І прыйшоў на яе сівыя як луньпольскі паэт Ежы Путрамант. Памятаю, як падчас свайго выступу ён зачытаў на памяць верш Максіма Танка: «Ну што, кажы, што ў вас чуваць, — / Пачаў стары пра сенажаць. / Успомніў жыта і авёс, / А вочы — мокрыя ад сълёз». І далей да апошняга радка Путрамант на адным дыханьні выдыхнуў, выгукнуў, вычуліў той танкаўскі верш! І падагульніў пан Ежы сваё нязвыклэ чытаньне проста і шчыра: «Po-białorusku mówić nie potrafię, a ten wiersz pamiętam. I to jest siła poezji!»

**М. С.:** Сапраўды, яскравы факт. А ці даводзілася вам бачыць нешта падобнае ў Москве?

**А. К.:** За ўсе гады жыцця ў Москве мне, на жаль, ні разу не прыйшлося перажыць падобнага эстэтычнага ўзрушэння ад гучаньня роднага беларускага слова з вуснаў расейскага пісьменыніка, хоць не адзін зь іх часам пахваляўся сваімі беларускімі каранямі «от бабушки или дедушки»... Стаяленьне тут на масавым узроўні застаецца ранейшым, імпэрскім: «Белорусы — наши младшие братья, мы их и без перевода понимаем».

**М. С.:** Наконт зразумеласці нашай мовы для расейцаў... Нядайна мне ў рукі трапіў «Русско-белорусский разговорник», выдадзены ў Москве выдавецтвам «Астрель». У ім пад 3000 выразаў, і прызначаны ён для бізнесменаў і турыстаў. Як вы лічыце, ён ім патрэбен?

**А. К.:** Відаць, патрэбен, калі выдалі. Бачыце, ужо ня толькі акадэмічная навука, а грамадзкасць, бізнесоўцы, турысты цягнуцца да беларускага слова! Значыць, яны цікавяцца нашай краінай, яны яе паважаюць, яны хочуць спасыцігнуць беларускую мову. Я, дарэчы, маю гэты размоўнік. І, гартаючы яго, думаў: каб менскім чыноўнікам на стол па-

асобніку пакласыці, можа, яны пачалі б вывучаць хоць па размоўніку сваю дзяржаўную мову?! Я ўжо тыдзень у Менску — і ні па тэлевізоры, ні па радыё, нідзе ніводнага беларускага слова з вуснаў чыноўнікаў не пачуў! Хоць яны не зынікаюць ні з этэру, ні з экрану. Так што падзякуем расейскім братам, якія хоць трохі вылечваюць нас ад нашай нематы і глухаты... Дарэчы, прыяцель мой, які падараў мне гэты размоўнік, пакінуў на ім гэткае кранальнае пажаданье: «Ты туляк, арловец ці масквіч, сала з бульбай зьёўши упрыкуску, ад Уралу аж па Брайтан-біч з Каўкам гавары па-беларуску!». Мне гэты аўтограф цепліць душу.

**М. С.:** Перад наступным пытаньнем прывяду цытату з успамінаў Кастуся Езавітава пра Першы Ўсебеларускі кангрэс 1917 году: «Калі хор заспяваву́ беларускі гімн “Адвеку мы спалі...”, шмат у каго з маладых і старэйшых нашых дзеячоў спаўзла па шчаце нечаканая съляза». Але да гэтай пары мы ня ведалі аўтара гэтай песні-гімну. Яе то падавалі ананімна, то прыпісалі Ўладзіславу Галубку. А вы знайшлі імя аўтара. Дык хто ж ён?

**А. К.:** Аляксандар Аляксандравіч Мікульчык — нараджэнец мястэчка Шацк на Пухаўшчыне, аднагодак Янкі Купалы. Пашчасыціла мне адшукаць арыгінал гэтага вершу пад першапачатковай назовай «Сялянская марсэльеза». Гэтая песня мела ўсенароднае бытаваньне. Мне пісаў Сяргей Грахоўскі, што ў ягоныя школьнія гады ў кожнай школе перад пачаткам урокаў съпявалі «Адвеку мы спалі...». Потым, у сувязі з барацьбой з «нацдэмамі», заглухла гэтая песня. І мне вось што падумалася. Было б няблага ля Пішчалаўскага замку, дзе Мікульчык сядзеў за падазрэнне ў тэрарызме, ці ў Шацку, дзе ён нарадзіўся, усталяваць стэлу зь векавечнымі словамі «Адвеку мы спалі, і нас разбудзілі, мы зналі, што трэба рабіць! Аляксандар Мікульчык». Тым бо-

лай што ў Менску не бракуе помнікаў, неадекватных нашай гісторыі і культуры.

**М. С.:** Калі ўжо мы загаварылі пра помнік аўтару славутай песьні, згадаю нядаўна вычытанае: у Латвіі народных песьняў-дайнаў – паўтара мільёна! І латышы вельмі ганарацца: амаль кожнаму па песьні прыпадае! А ў нас ці набярэцца столькі песьняў, каб кожнаму беларусу – хоць па адной?

**А. К.:** На мільёны песьні лічыць я ўсё ж не адважуся. Але для мяне відавочна, што па якасьці, па самабытнасці нашай народнай песеннай культуры мы нікому ў съвеце не саступаем. Вазьміце хоць бы наш песенны валачобны цыкл, непаўтораны нідзе. А нашыя прымаўкі, прыказкі, прыпейкі... Нядаўна выйшла энцыклапедыя міталёгіі беларускай, там толькі пазначаныя тэмы, а калі разгарнуць іх!.. Гэта ж багацьце! Іншая справа – як мы гэтае багацьце выкарыстоўваем, наколькі мы зь яго духоўна багацзем.

**М. С.:** Вы родам з Ігуменшчыны – цяперашнія Чэрвенішчыны. Сёлета ў вашым родным Чэрвені на старых могілках была знайдзеная магіла Апанаса Мякоты – роднага дзеда Максіма Багдановіча. Я ведаю, што вы дніамі там пабывалі. Ці добраўпарадкаваная яна, ці ўнесеная ў раённы рэестар помнікаў, якія знаходзяцца пад аховай дзяржавы?

**А. К.:** Я лічу гэта адкрыццём у багдановічазнаўстве, у нашай нацыянальнай культуры. Мне прыемна, што адшукаў помнік мой даўні сябар, былы настаўнік-фізык, мясцовы краязнавец Уладзімер Дарагуш. Ён лепей пра ўсё можа расказаць.

**М. С.:** Мы патэлефанавалі ў Чэрвень Уладзімеру Дарагушу і вось што пачулі.

**Уладзімер Дарагуш:** Знаходка магілы дзеда Максіма Багдановіча нікога зь мясцовых уладаў не зацікавіла. Я з'вяртаўся да загадчыцы ідэялягічнага аддзелу Чэрвенскага райвыканкаму, каб далі некалькі бетонных брускоў – абгарадзіць магілу.

Пачуў адказ: няма грошай. Нікому гэтая магіла не патрэбная. Ніхто яе ў рэестар помнікаў гісторыі і культуры ня ўносіў. Усё ўпіраецца ў грошы. Быццам на добраўпарадкаванье магілы трэба мільёны. Я трохі яе ўпарадкаваў, пясочкам падсыпаў, але ж трэба давесыці да ладу.

**М. С.:** У Чэрвенскім райвыканкаме не знайшлося сродкаў на чатыры слупкі, каб абгарадзіць магілу дзеда беларускага геніяльнага паэта. Тут ужо нават не адносіны ўладаў да беларускай нацыянальнай культуры, гэта нешта іншае... Што скажаце, спадар Аляксей?

**А. К.:** У звязку з гэтым хочацца прыгадаць адну старазапаветную прыпавесьць. Хам, адзін з сыноў Ноя, згледзеў на съячым з падпітку бацьку непрыкрыты сорам. І памкнуўся справакаваць братоў на пацяшэнье са старога. Але тыя, Сім і Яфет, не спакусіліся блузнерствам, далікатна ахінуўшы агаленые на бацьковым целе. Дарэчы, гэтую старазапаветную калізію ў свой час пранікліва пракамэнтаваў Антон Паўлавіч Чэхаў: «Хам заўважыў толькі, што бацька ягоны – п'яніца, і зусім выпусціў з-пад увагі тое, што ён пабудаваў каўчэг і ўратаваў съвет». Дык ня будзем жа і мы хамамі ў адносінах да сваіх съятыняў! Нядаўна я перагортваў свой дзёньнік і спыніўся на запісе ад 10 чэрвеня 1979 году (прашу прабачэння за самацытату): «Я павінен рабіць тое, што павінен рабіць і ў чым бачу сваё пакліканье. Так дзейнічае съветлы наш працаўнік Янка Брыль, ёсьць і нам на каго раўняцца». Можа, нас цяпер чуе з-за неспасыціжнай далёкай мяжы Іван Антонавіч Брыль? Хай ведае, што слова яго съветлае жыве, справа яго жыве, як жывуць слова і справа Янкі Купалы, Васіля Быкава і ўся наша незынішчальная беларушчына.

**М. С.:** «У съяціях нашых многа съятла», – пісаў згаданы вамі Янка Брыль. Ці павінен беларускі ін-

тэлігент станавіцца пад той беларускі съцяг, у якім съятла значна менш?

**А. К.:** У съвеце адвечна змагаюцца два полі – цемра хлусьні і съятло праўды. Інтэлігент не павінен ісьці на кампраміс з д'яблам, валадаром і распаўсяднікам цемры, як бы д'ябал ні шчыраваў, ні пагражай, ні зацікаўліваў... Хачу расказаць пра адзін паказальны, на мой погляд, выпадак. Беларускі хлопец з Маладэчна прыехаў паступаць у Маскоўскі інстытут міжнародных адносінаў. На іспыце па расейскай літаратуре яго папрасілі прачытаць на памяць верш. Разгубіўся хлопец, пазабываўся ўсе расейскія вершы і пытае: «А беларускі можна?» «Да, пожалуйста». И хлопец прачытаў верш маладэчанскага паэта і мастака Лявона Цімохіна: «У храме славы съвetchка воскам плача, / А кат пад маскай закруціў свой вус. / Ня съцерпела хлусьні нутро юначае, / На плошчу выйшаў хлопец-беларус. / Сабакі, каскі, бронетраспарцёры – / Бы катафалкі, роў і дым, смурод. / Дзіця на сцэне, ў лёджыях акторы, / Такі тэатар і такі народ!». Анямеў выкладчык, за хлопца – і павёў у суседнюю аўдыторию, да свайго калегі і змусіў паўтарыць. И верш, пачуты двумя расейскімі інтэлігентамі, стаў калі не вырашальным, то істотным дапаможным чыннікам пры паступленні. Вучыцца хлопец у tym інстытуце, ужо на другім курсе. Так што ёсё залежыць ад того, якое ты вытвараеш вакол сябе ўласна беларускае поле, калі яно моцнае – яно будзе зразуметае і падтрыманае.

**М. С.:** Беларускі верш дапамог хлопцу з Маладэчна паступіць у прэстыжны маскоўскі інстытут. А беларускі тралейбус возіць масквічоў. Ці ездзілі вы на тралейбусе, на якім напісаны: «Подарок москвичам от Александра Лукашенко»?

**А. К.:** Чуў я пра такі тралейбус, ездзіць на ім, праўда, не давялося – не супадаюць ягоныя маршруты з майі. Маскву і масквічоў ня зъдзівіш сёньня самымі экстравагантнымі падарункамі. Адно магу

сказаць: тралейбус той, колькі б ён па Москве ні ездзіў, не паўторыць лёс браневіка ля Фінляндзкага вакзalu ў Пецярбургу.

**М. С.:** У Менску нярэдка бываюць маскоўскія чыноўнікі, вось і нядаўна візытаваў міністар харчавання ўраду Масквы. А ці трапляюцца беларускія тавары ў маскоўскіх крамах? Хочацца пачуць думку канкрэтнага спажыўца.

**А. К.:** Я часта ежджу электрычкай на сваё лецішча ў напрамку Тулы. Па вагонах звычайна ідуць гандляры, іх там называюць *афені*, і прадаюць розныя тавары. И я неаднойчы чуў: «Производство Белоруссии! Дешевле, чем на рынке!» Зубную паству носяць, сурвэткі арыгінальныя ільняныя, іншыя рэчы. И гандлёвая марка Беларусі выклікае давер у пакупнікоў. И прадукты беларускія ў Москве сустракаюцца. Ну, а пра лядоўні ды газавыя пліты ўсе ведаюць – рэчы капітальнія і эстэтычныя. Так што беларуская таварная прысутнасць у Москве і ваколіцах заўажная. Але на адным расейскім рынку нам сваіх эканамічных інтарэсаў ня вырашыць, трэба на ўсе бакі старацца. У Ресеі свае праблемы. Скажам, летась у Ресеі пшаніца дужа ўрадзіла. Не змаглі выкупіць, стварыць рэзэрвовыя фонды, сёньня ў Ресеі хлеб даражэ штодня, закупляюць зерне на Захадзе.

**М. С.:** Гэты год афіцыйна абвешчаны Годам беларускай культуры ў Ресеі. Ці не перажыла сябе гэтая, яшчэ савецкая, традыцыя – культуру падмяніць мерапрыемствамі?

**А. К.:** Не, тут я ня згодзен. Дні культуры – гэта добра. Хай сабе і з масавымі прэзэнтацыямі ды іншымі відовішчамі. Сёлета ў Москве заплянаванае адкрыцьцё помніка Янку Купалу\*. Калі яно адбудзеца, гэта будзе сапраўды гістарычнае падзея. Але

\*Помнік Янку Купалу ў Москве ўсталяваны на Кутузоўскім праспэкце, але дасюль афіцыйна не адкрыты.

ў дачыненіні да афіцыйных культурных мерапрыемстваў ёсьць адна праблема. Наколькі адэватна, аб'ектыўна і паўнакроўна ў афіцыйных канцэртах і выставах у Рэсей прэзэнтуеца культура беларускага народу? Наколькі яна ўлічвае і культуру Міхася Забэйды-Суміцкага, Уладзімера Карапкевіча, Васіля Быкава? Нядаўна расейскага мастака Шылава прымала ў Менску першая асоба дзяржавы, ганаравала яго ордэнам Скарэны. А ці прычакаюць беларускія мастакі падобнага прыёму ў Маскве? А што, у тым жа Манежы суполка «Пагоня» ня вартая выстаўляцца? Аляксей Марацкін, Віктар Маркавец, съветлай памяці Яўген Кулік – гэта што, не мастацтва Беларусі? На іх палотнах – наша аўра духоўная, наша эстэтычная вобразнасць, харашыня нашая. Тоё, у чым мы як народ непаўторныя. А сёньня беларуская культура пульсоўна і дынамічна выказвае сваю жыццястайкасць, свой супраціў той самай цэмры хлусьні, пра якую мы гаварылі, съцвярджаючы і пашыраючы поле съятла і праўды.

**М. С.:** Прыйджаючы ў Беларусь, вы ня любіце сядзець у Менску. Цягне на родную Ігуменщину?

**А. К.:** Вельмі цягне, і з гадамі ўсё больш гэты магнэз спрацоўвае. Я прыйджаю штогод на Радаўніцу, каб наведаць магілы родных. Самае яскравае сёлетніе ўражаныне: выходжу на ганак ранютка, а на вежу каля маёй роднай хаты прыляцелі буслы і клякочуць, робяць кругі спакою над маім Машчалінам. Бела-чырвона-белы колер лунае над Беларусью, жаўранкі не перастаюць сівірчэць і прашываць нябёсы, людзі садзяць бульбу, пахне ральлёй... І перад адвечным зямным беларускім клопатам адступаюць і бачацца часовымі ўсе тыя згрызоты, якія нас штодня, штогадзіны дапякаюць. Калі іх выміраць гэтым вялікім і вечным часам, яны мізарнеюць відавочна, і яны прамінуць.



*Сяргей Ёрш –*  
гісторык. Выпускнік Менскага пэдагагічнага ўніверсітэту імя М. Танка. Працаўаў дырэктарам Народнага музея ў Слоніме, журналістам у незалежных выданьнях. Адзін з выдаўцоў часопіса «Беларускі рэзыстанс». Аўтар кніг «Вяртаныне БНП», «Рыцар свабоды: Вінцэнт Гадлеўскі», «Беларускі супраціў» (у саўтарстве з С. Горбікам).  
Нарадзіўся ў 1972 годзе ў Слоніме. Жыве ў Менску.

## Сяргей Ёрш: «Двойчы ў Белавежы рабіёся замах на Хрушчова»

29 кастрычніка 2006 году

За часам СССР у слайўным сузор'і рэспублік-сасьцёр Беларусь горда менавалася рэспублікай-партызанкай. Кіраваў ёю былы партызан Пятро Машэраў, рэспубліканскую кінастудию ў саюзных кіношных колах называлі «Партызан-фільмам», пра партызанаў у беларускіх пушчах галасіста на ўесь белы съвет съпявалі «Песняры». У той жа час галоўнай гісторычнай працай пра беларускі партызанскі рух лічылася таўшчэзная (720 старонак) кніга колішняга шэфа МДБ БССР Лаўрэнція Цанаевы, выдадзеная ў 1951 годзе. Пад якім ракурсам там разглядалася беларуская «партызанка» ў гады Другой сусьветнай, – тлумачыцо наўгад ці патрэбна... А былі ж ня толькі партызаны савецкія, ды і партызаничына як зъява не закончылася ў Беларусі зь пераможнымі салютамі ў 1945-м. Нядайна ў Львове пабачыла съвет кніга на акрэсленую тэму – «Беларускі супраціў», адзін зъ яе аўтараў – гісторык Сяргей Ёрш.

**Міхась Скобла:** Сяргей, як прынята лічыць, пасля заканчэння Другой сусьветнай вайны ў Беларусі нарэшце ўсталяваліся доўгачаканыя мір і спакой, і рэспубліка ў арэоле савецка-партизанскай славы пачала ўзынімацца з руінай. Вы ж пішаце, што для многіх беларусаў вайна ў 1945 годзе не закончылася. Што ж гэта была за вайна пасля вайны?

**Сяргей Ёрш:** Гэта была вельмі доўгая вайна, якая працягвалася больш за дзесяць гадоў. У ёй удзельнічалі розныя сілы – і польская, і ўкраінская, і, вядома ж, беларуская. Статыстыка съведчыць, што ў 1945 годзе на нелегальным становішчы ў Беларусі знаходзілася каля 117 000 чалавек. Гэта былі мужчыны

прызыўнога веку, якія не хацелі ісьці служыць у Савецкую Армію альбо праста хаваліся ад савецкіх уладаў, баючыся патрапіць пад рэпрэсіі. У час вайны яны працавалі ў акупацыйных установах, выкладалі ў беларускіх школах альбо служылі ў Беларускай краёвай абароне. Такім чынам, было шмат людзей, якія хаваліся. Аднак існавалі яшчэ і арганізацыі, якія мэтанакіравана арганізоўвалі антысавецкі супраціў. Былі створаныя падпольныя партызанская структуры, якія гадамі не давалі спакою савецкай уладзе на нашай зямлі.

**М. С.:** Вы кажаце, што паваенная антысавецкая «партызанка» ў Беларусі чынілася ня толькі стыхійна, але і мела арганізаваны характар. Ці было гэта магчыма пад носам ва ўздухі за вайну савецкай дзяржбясьпекі, калі ня тое што за дыверсію, але нават за неасьцярожна сказанае слова людзі траплялі за краты?

**С. Ё.:** Яшчэ ў час нямецкай акупацыі існавала і актыўна дзейнічала Беларуская незалежніцкая партыя, якую заснаваў ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі, закатаваны нацыстамі ў сінажні 1942 годзе. БНП яшчэ пры немцах пачала ствараць нацыянальныя партызанская аддзелы. Некаторыя з гэтых аддзелаў дзейнічалі да лета 1944 году, калі сюды прыйшла Савецкая Армія, працягвалі ваяваць яны і ў пазнейшы час. Але самая моцная структура была створаная ў 1944 годзе, пазней яна атрымала назыву «Чорны кот». Узначальваў гэтую арганізацыю маёр Міхал Вітушка.

**М. С.:** Апрача «Чорнага ката», якія ўзброеныя групы дзейнічалі ў Беларусі і хто імі кіраваў?

**С. Ё.:** У паваенны час існавалі некалькі аўтаномных арганізацый. Напрыклад, арганізацыя «Вітаўта», якая з 1946 да 1947 году дзейнічала на тэрыторыі Віленшчыны і сумежных раёнаў, але звесткі пра яе супярэчлівія. На Палесі дзейнічаў партызанская атрад атамана Якуба Харэўскага, які

пачаў партызаніць яшчэ ў 1920-я гады. Спачатку ён партызаніў супраць палякаў – да 1925 году, потым уцёк на тэрыторию Савецкай Беларусі, жыў у сваякоў пад Менскам. Калі пачаліся рэпрэсіі 1937 году, ён вярнуўся ў Заходнюю Беларусь, быў на нелегальным становішчы. У 1939 годзе зноў удзельнічаў у антыпольскай «партызанцы», потым зноў хаваўся ад савецкай улады... А ў 1941-м пачаў партызаніць супраць немцаў. Цікавы момант: калі ўвесень 1944 году немцы закідалі ў Беларусь свае групы, беларускія і ўкраінскія, якія спрабавалі ўзрываць савецкія цягнікі, то Харэўскі гэтаму перашкаджаў. У яго была свая тактыка, ён лічыў, што да капітуляцыі Нямеччыны ён будзе хаўрусынкам Савецкага Саюзу (хоць Саветы пра гэта, напэўна, ня ведалі). А пасля капітуляцыі Нямеччыны Харэўскі распачаў антысавецкую партызансскую барацьбу. Хачу яшчэ адзначыць, што на Нясвіжчыне і ў сумежных раёнах у 1945–1949 гадах дзейнічаў атрад Івана Раманчука. Гэта былы беларускі настаўнік, які ў 1944 годзе перайшоў на нелегальнае становішча. Раманчук быў кіраўніком нелегальнай арганізацыі «Саюз змагання за незалежнасць Беларусі». У 1949-м ён быў арыштаваны, адседзеў 25 гадоў у савецкім лягеры. Потым вярнуўся ў Беларусь і яшчэ паспееў стварыць сям'ю.

**М. С.:** Зь першых месяцаў вайны на Гарадзеншчыне дзейнічаў савецкі партызанская атрад імя Кастуся Каліноўскага (у ім, дарэчы, змагаўся будучы вядомы пісьменнік Аляксей Карпюк). Але і ў антысавецкім руху былі аддзелы каліноўшчыкаў. Што яны зь сябе ўяўлялі?

**С. Ё.:** Атрады каліноўшчыкаў ствараліся пры ўдзеле Беларускай незалежніцкай партыі з 1944 году. Яны складаліся пераважна з моладзевага крыла партыі. Каліноўшчыкі павінны былі дачакацца дэсантаў беларускага батальёну «Дальвіц» і ўжо тады разгортаўся антысавецкую «парты-

занку». Каліноўшчыкі дзейнічалі асобна ад «Чорнага ката». Увогуле, паваенны беларускі супраціў можна падзяліць на трох часткі: 1 – найбольш масавая – стыхійны рух, які ня меў агульнага цэнтру; 2 – партызанская рух, які ўтварала Беларуская незалежніцкая партыя (у тым ліку каліноўшчыкі і беларускія дэсанты); 3 – згаданая ўжо арганізацыя «Чорны кот» Вітушкі.

**М. С.:** Савецкая «партызанка» падчас вайны падтрымлівалася дэсантамі з Усходу, з гэтак званай Вялікай Зямлі. Антысавецкая – дэсантамі з Захаду. Колькі дэсантных групоў было высаджана ў паваеннай Беларусі і зь якімі мэтамі?

**С. Ё.:** Дэсантных групоў было высаджана ў Беларусь па вайне як мінімум пяць. Напрыклад, згадаем першы дэсант 1949 году на Беласточчыну – дзеля падтрымкі антысавецкай «партызанкі». У 1951 годзе дэсант быў скінуты ў раёне Мазыра – факт абсолютна невядомы. Дэсантнікі мусілі зьдзейсніць дывэрсію на адным з мясцовых прадпрыемстваў. Але гэтая беларускія хлопцы адмовіліся ад дывэрсіі, адышлі ў бок Белавескай пушчы і далучыліся да атрада з арганізацыі Вітушкі, які там дзейнічаў. Яшчэ адзін малавядомы дэсант быў высаджаны ў красавіку 1951 году ў Заходнім Палесьсе. Кіраваў групай старэйшы лейтэнант Сымон Міхальчук. Дарэчы, гэтай групе была даручаная адмысловая місія. Справа ў тым, што за паўтара году да гэтага Саветы пераслалі на Захад свайго агента, які прэзэнтаваў сябе прадстаўніком падпольнай арганізацыі з Палесься. Каб прaverыць, ці існуе насамрэч такая арганізацыя, туды была скінутая група Міхальчука. Прычым яна была скінутая на трох дні раней сплянаванага тэрміну. І калі Міхальчук са сваімі хлопцамі падышлі да таго месца, дзе мусіў быць дэсант, там ужо ішла падрыхтоўка: войскі МДБ наладжвалі ачапленыне. Міхальчук тэрмінова паслаў на Захад радыёграму. І ў адпаведны дзень да зямлі з амэры-

канскага самалёта пайшлі парашуты, але былі яны з выбухоўкай, і некалькі афіцэраў МДБ загінулі. А атрад Міхальчука працягваў дзейнічаць у тым раёне яшчэ доўгі час. І толькі 28 сакавіка 1953 году, прыкрываючы адыход сваіх партызанаў з акружэння, Міхальчук падарваў гранатай сябе і супрацоўнікаў МДБ, якія падышлі ў той момант да яго.

**М. С.:** Вы неаднойчы згадалі імя Міхала Вітушкі. Ларыса Геніюш у сваёй «Споведзі» піша пра яго: «Вітушка жыў і дыхаў толькі тым, што мог нешта рабіць для Беларусі». Якою была ягоная роля ў беларускім антысавецкім супраціве?

**С. Ё.:** Міхал Вітушка быў вельмі таленавітым вайскоўцам, разумным палітыкам, добрым арганізаторам. Ён здолеў стварыць, будзем казаць прафу – пры дапамозе нямецкіх спэцслужбаў – моцную арганізацыю, якая налічвала, па розных звестках, 3000–3500 чалавек. Гэтая арганізацыя была адзінай на ўсёй тэрыторыі СССР, якую не ўдалося цалкам разгроміць органам МДБ. Яна праіснавала фактычна да канца 1950-х гадоў. Ніхто зь сяброў галоўнага штабу беларускага партызанскаага руху, якім кіраваў Вітушка, ня быў забіты ці арыштаваны савецкай дзяржбяспекай. Многія з гэтых людзей спакойна жылі і памерлі ці ў Польшчы, ці на Захадзе. Частку сваіх паплечнікаў Вітушка з дапамогай заходніх спэцслужбаў здолеў вывесыці за мяжу, хоць гэта зрабіць было вельмі няпроста.

**М. С.:** У вашай кнізе я вычытаў сэнсацыйную навіну: яшчэ сёлета Вітушка быў жывы. Якія ў вас на гэта ёсьць доказы?

**С. Ё.:** Калі мы зь Сержуком Горбікам мінулай восеньню пачыналі пісаць кнігу «Беларускі супраціў», то атрымалі інфармацыю: Міхал Вітушка жыве, яму ідзе 99-ы год. Гэтую навіну мы даведаліся ад вэтэранаў беларускага партызанскаага руху, якія жывуць у Нямеччыне. Яны паведамілі, што ў Вітушки ёсьць сям'я, дзеці, унуку. Ён напісаў успаміны, якія

пакуль не апублікаваныя. Не пра ўсё я цяпер магу распавесыці... Прывяду адзін з доказаў таго, што Міхал Вітушка не загінуў, як пра тое неаднойчы афіцыйна паведамлялася. Пасыля вайны савецкія спэцслужбы спрабавалі дамагчыся ад Захаду выдачы «ваеных злачынцаў», сярод якіх фігуравала і прозывішча былога камандзіра «Чорнага ката». У 1945 годзе на тэрыторыі Беларусі загінуў другі Вітушка – Мікалай. І савецкай дзяржбяспекы было выгодна абвесыці, што яны ліквідавалі няўлоўнага Міхала Вітушку. На вялікі жаль, кнігу «Беларускі супраціў» ён пабачыць не пасыпёў. У красавіку 2006 году Міхал Вітушка памёр у адным з альпійскіх пансіянатаў у Баварыі.

**М. С.:** З тэлехронікі мне памятаецца паваенны партызанскі парад у Менску. Перад Домам Ураду праходзяць нястройныя шэрагі партызанаў, апранутых хто ў чым. А ці мелі нейкую ўніформу ўдзельнікі антысавецкай «партизанкі»?

**С. Ё.:** Калі гаварыць пра стыхійную «партизанку», то ніякай формы яе ўдзельнікі, вядома ж, ня мелі. Калі ж да «партизанкі» далучаўся жаўнер Беларускай краёвай абароны, то ён працягваў насіць уніформу БКА. «Чорны кот» выкарыстоўваў савецкую альбо нямецкую дэсантную ўніформу. Цікава, якія звароты, па съведчаннях вэтэранаў, практиковаліся паміж партызанамі: «Спадар камандзір!» альбо «Пан камандзір!». Я таксама пацікавіўся ў былых партызанаў, якія песні яны сипявалі? Аказваецца, народныя, якія да вайны гучалі ў беларускіх вёсках. А партызаны з «Чорнага ката» мелі за свой афіцыйны гімн славутую «Пагоню».

**М. С.:** І яшчэ адна паралель напрошваецца. Савецкія партызаны мелі свае лясныя друкарні, выпускалі самадзейныя газеты з назвамі накшталт «Партызанская дубінка». Ці мелі свой друк партызаны, якія з савецкай уладай змагаліся?

**С. Ё.:** Безумоўна, такі друк быў. І найлепш дру-

карская справа была пастаўленая ў структурах Міхала Вітушки. З 1945 года пачалі выходзіць падпольная газэты, улёткі і брашуры. Галоўным выданынем беларускага партызанскага руху была газэта «Заволю», рэдактарам якой выступаў сам Вітушка. Выходзілі таксама дзясяткі іншых выданняў, прыгадаю, напрыклад, газэту «Душы бальшавіцкую гадзіну!». Істотны момант: пераважная балышня партызанскіх выданняў, выяўленая МДБ ў павенай Беларусі, выдавалася на беларускай мове. І тут хацелася б расказаць пра такі факт. У лістападзе 1947 году, унахы, невядомыя людзі напалі на друкарню ў горадзе Калінкавічы, захапілі беларускія шрыфты, іншае друкарскае начынне і ўсё вывезьлі ў невядомым кірунку. Сълед гэтых шрыфтоў быў потым заўважаны «спэцыялістамі» ў падпольных друках, якія зьявіліся па ўсёй Беларусі – і на Віцебшчыне, і на Магілёўшчыне, і на Гарадзеншчыне, і на Берасцейшчыне.

**М. С.:** Калінкавіцкая друкарня працягвала працаць... Сяргей, яшчэ за часам Расейскай імперыі ў Белавескай пушчы любілі паляваць на дзікоў ды зуброў спачатку цары, а потым і генсекі КПСС. Але, паводле вашай кнігі, палявалі ня толькі яны, але і на іх?

**С. Ё.:** Сапраўды, у 1957 годзе ў Белавескую пушчу, акурат у знакамітую сёньня рэзыдэнцыю Віскулі, прыяжджаў Мікіта Хрушчоў. І Міхал Вітушка, які на той час ужо зварочваў сваю дзейнасць, вырашыў правесці апошнюю гучную аперацыю па зынішчэнні кіраўніка Камуністычнай партыі Савецкага Саюзу. Спачатку плянавалася, што будуць задзейнічаныя дзіве ўзброеные группы: адна прарвецца з тэрыторыі Польшчы, другая будзе дзейнічаць у самой пушчы. Аднак паслья выведкі высьветлілася, што і рэзыдэнцыя, і сам Хрушчоў вельмі добра ахоўваюцца. Тады было вырашана паставіць некалькі мінаў па маршруце перасоў-

ваньня Хрушчова, што і было зроблена. Аднак на мінах падарвалася другая машина, у якой ехалі маскоўскія генэралы і палкоўнікі... І гэты замах ня быў адзінкавым. У 1962 годзе ў Белавескай пушчы ізноў палявалі на Хрушчова. У яго нехта страліў, але тыя вэтэраны, зь якімі мы контактовалі, гаварылі, што да гэтага замаху яны ня мелі дачыненьня. Але і на гэты раз замах прайшоў няўдала.

**М. С.:** І да якога часу працягвалася антысавецкая «партызанка»? Калі яна канчаткова затухла?

**С. Ё.:** Партызанская атрады Вітушки, тыя, што не былі ліквідаваныя войскамі МДБ, змагаліся да пачатку 1950-х гадоў. Паслья яшчэ некалькі гадоў дзейнічала ўзброеная падпольле. Апошні партызанская атрад, які ўваходзіў у арганізацыю «Чорны кот» і ваяваў супраць савецкай улады, – атрад Аўгена Жыхара, які быў вядомы таксама як паэт. Ён дзейнічаў на Віцебшчыне. Жыхар загінуў у студзені 1955-га, напярэдадні свайго сыходу на Захад. Да канца 1950-х падпольная барацьба была спыненая, значная частка яе ўдзельнікаў, што выжылі, засталіся жыць у Польшчы ці СССР. Некаторым і ў пазнейшы час арганізоўвалі ўцёкі на Захад, калі зьяўлялася пагроза арышту.

**М. С.:** Колькі беларускіх партызанаў здолелі паслья вайны патрапіць на Захад?

**С. Ё.:** Як мінімум некалькі соцен. Больш-менш дакладныя лічбы могуць быць у архівах заходніх спэцслужб, якія праводзілі апытаўні ўцекачоў з-за «жалезнай заслоны». Гэта быўлі ня толькі байды партызанскіх аддзелаў, якімі камандаваў Міхал Вітушка, але і ўдзельнікі іншых партызанскіх фармацыяў і падпольных арганізацыяў. Апошняя на Захад сыходзілі па адным і невялікім групамі ўжо ад 1945 году. Шлях іх ляжаў праз Польшчу ў Чэхію альбо Бэрлін, а адтуль – у Заходнюю Нямеччыну. Скажам, у 1945 годзе на Захад сышлі рэшткі партызанскага атраду Язэпа Таўпекі, які падчас нямецкай

акупацыі дзейнічаў у трохкунтніку Баранавічы – Слонім – Івацэвічы. У 1947 годзе перайшоў мяжу атрада Івана Перагуда, які партызаніў на Палесьсе. Праз Латвію прабіralіся на Захад партызаны групы Міхальчука. Гэты шлях быў найбольш небяспечным, паколькі беларусам даводзілася выходзіць на контакт з удзельнікамі латыскага супраціву, шукаць тамтэйшыя падпольныя яўкі. Латышы на маторках вывозілі беларусаў у нэўтральныя воды, а тыя далей кіраваліся ў Швэцыю. Былі выпадкі, калі савецкія памежныя караблі абстрэльвалі лодкі ўцекачоў.

**М. С.:** Мне неаднойчы даводзілася чуць, што па-ваенная антысавецкая «партызанка» напалову прыдуманая такімі гісторыкамі, як Сяргей Ёрш, Андрэй Блінец, Сяржук Горбік. Як вы лічыце, пасъля выходу вашай кнігі расстаўленыя ўсе крапкі над і?

**С. Ё.:** Не, яшчэ ня ўсе крапкі над і расстаўленыя. Галоўная задача цяпер – шукаць і публіковаць дакумэнты. Дарэчы, большасць дакументаў па арганізацыі Вітушкі засакрэчаная ня толькі ў Беларусі ды Расеі, але і на Захадзе. І ўсё ж, я спадзяюся, у найбліжэйшыя гады зьявіцца цэлы зборнік дакументаў, прысьвечаны беларускаму супраціву.



### *Viktar Hursik –*

журналіст, выдавец, даследчык гісторыі. Закончыў машинабудаўнічы факультэт БПІ. Працаў на Менскім станкабудаўнічым заводзе імя С. Кірава, у рэдакцыі газеты «Звязда». Цяпер – дырэктар прыватнага выдавецтва. Аўтар кніг «Белы лебедзь у промнях славы: Магдалена Радзівіл», «Трагедыя белай гвардыі», «Кроў і попел Дражна». Нарадзіўся ў 1953 годзе на станцыі Ўборак Асіповіцкага раёну. Жыве ў Менску.

## **Віктар Хурсік: «Вёску Дражна спалілі партызаны»**

**19 лістапада 2006 году**

У 2004 годзе журналіст газеты «Звязда» Віктар Хурсік атрымаў рэдакцыінае заданьне – выехаць у вёску Дражна Старадароскага раёну і разабраца ў абставінах трагедыі, што адбылася там у гады Другой сусветнай вайны. 14 красавіка 1943 году ў Дражна загінулі мірныя людзі, а сама вёска пайшла дымам у неба. Па савецкай традыцыі ўсе злачынствы ваеннага часу звыкла съпісваліся на немцаў, але гэтym разам з Дражна ў «Звязду» прыйшоў ліст, які съведчыў пра іншае і вымагаў праверкі. Журналіст выехаў на месца і... У выніку на съвет зъявілася кніга «Кроў і попел Дражна», якая ўскالыхнула грамадzkую думку.

**Міхась Скобла:** Віктар, вёска Дражна ў Старадароскім раёне была вядомая хіба тым, што ў ёй нарадзіўся Ўладзімер Дражын – колішні віцэ-прэм'ер беларускага ўраду, а цяпер – амбасадар Беларусі ў Літве. Аднак пасля выходу вашай кнігі вёску, верагодна, чакае зусім іншая слава. Што ўсё ж такі адбылося ў Дражна тым памятным днём 14 красавіка 1943 году?

**Віктар Хурсік:** Дражна сапраўды нічым не адметнае. Апрача хіба того, што разъмяшчаецца на вышыні і мае выгоднае геаграфічнае становішча. Падчас Другой сусветнай вайны гэта выкарысталі немцы, якія разъмясьцілі ў Дражна ўмацаваны паліцэйскі гарнізон. Там заходзіліся каля 80 паліцаяў, таму вёска ўяўляла зь сябе моцны арэшт для партызанаў. Цягам 1943 году яны двойчы спрабавалі авалодаць Дражна. Першы напад быў зьдзейсьнены 15 студзеня і быў цалкам няўдалым – палеглі многа партызанаў. Відавочна, яны

вырашылі ўзяць рэванш, і 14 красавіка адбылося другое наступленыне партызанаў на вёску. Падчас гэтай «апэрацыі» забіваліся выключна мірныя людзі. Загінулі 25 дражненцаў, былі спаленыя 37 хатаў і вясковая школа.

**М. С.:** Хто забіваў людзей і паліў хаты?

**В. Х.:** Партызаны. Я магу абсюонту дакладна засьведчыць пры дапамозе дакумэнтаў, якія знаходзяцца ў Дзяржаўным архіве Рэспублікі Беларусь, што сама апэрацыя прыйшла няўдала і загінулі мірныя людзі. Партызанскі атрад імя Кутузава, які нёс адказнасць за зачыстку вёскі, спаліў частку Дражна, гэта званы Засыценак, разам з жыхарамі. Атрад уваходзіў у 2-ю Менскую брыгаду, якою камандаваў камбрыг Сяргей Іваноў. Год таму я сустракаўся з былым партызанскім камбрыгам Героем Савецкага Саюзу Віктарам Ільлічом Лівенцавым і распытаў у яго пра партызанскае сутычкі з паліцаемі. І ён тлумачыў, што сапраўды часам здаралася рознае. І калі абстрэльвалі вёску, магла нейкай хаты загарэцца. Але Лівенцаў падкрэсліў: «Тое, што здарылася ў Дражна, – загадзя сплянаванае і съядома ажыццёўлене злачынства». Я дакладна прыводжу яго словаў ў сваёй кнізе «Кроў і попел Дражна». І яшчэ Лівенцаў зазначыў, што адносіны партызанскіх камбрыгаў той зоны, дзе дзейнічала 2-я Менская брыгада, да яе камбрыга Іванова, былі адмоўнымі. І яшчэ раз былы партызанскі камбрыг падкрэсліў, што Дражна і некаторыя другія вёскі былі спаленыя камбрыгам Івановым.

**М. С.:** Ці засталіся съведкі дражненскай трагедыі?

**В. Х.:** Съведкі, дзякую Богу, ёсьць. Напрыклад, браты Віктар і Ўладзімер Коласы. Першы зь іх жыве ў Горадні, другі – у Гомелі. У Менску жыве Мікалай Пятроўскі, ёсьць жывыя съведкі і ў самім Дражна. А нядыўна я атрымаў ліст ажно зь Пярмі – ад жанчыны, маці якой была відавочцай гэтай трагедыі.

**М. С.:** Мы звязаліся па тэлефоне з жыхаром Горадні, нараджэнцам Дражна Віктарам Коласам, 1933 году нараджэння, і папрасілі яго прыгадаць падзеі 1943 году.

**Віктар Колас:** Забівалі мірных людзей партызаны, гэта адназначна. Мы ў хаце былі – бацька, мой старэйшы брат і я. У хату забег камісарчык у чорнай скуранцы і наставіў на нас сваю «дзесяцізарадку». Бацька і кажа яму: «Што вы робіце? Мы ж мірныя людзі...» А той – бах-бах. Бацьку першага забіў. Я засланіў сабою старэйшага брата, але мяне Бог съцярог. Потым ужо на сваім адзеніні я налічыў шэсць дзірак.

**М. С.:** А цяпер давайце паслушаем Мікалая Пятроўскага, 1929 году нараджэння, жыхара Менску.

**Мікалай Пятроўскі:** Калі я прачнуўся, усё гарэла. Страляніна, страшна было. Выскачылі мы зь сястрой з хаты, якая ўжо гарэла, на двор. Ляглі поруч на зямлі. А маці хацела выратаваць жывёлу, карову – галоўную карміліцу, вярнулася. Я сястры кажу: «Каця, паглядзі, дзе мама». А сам павярнуўся, гляджу, а яны, як крумкачы, чалавек дзесяць, зь яе зьдзекваліся страшна, акрываўленая была.

**М. С.:** А хто зьдзекваўся?

**М. П.:** Партызаны! Партызаны забівалі! Я лічу, што гэта бандыты, а не партызаны. Самыя сапраўдныя бандыты. Калолі маці штыкамі, страшна было глядзець. Я крычу: «Каця, паглянь – маму забілі!» Яна паднялася. І тут я заўважыў, што за плотам стаіць высокага росту чалавек у скуранцы. І раптам ён прыцэліўся ў Кацю і стрэліў! І патрапіў проста ў сэрца. Яна ўпала, а я, малы, падняць яе не магу. «Што з табою, Каця?» Бачу – кроў пацякла з грудзей. А поруч з нашым домам суседzkі дом гарэў. Прозвішча іх было – Субцэльныя. Мнагадзетная сям'я была. Дом гарыць, і я бачу, як гаспадыню сям'і з грудным дзіцем на руках у агонь кідаюць.

**М. С.:** Хто кідаў?

**М. П.:** Партызаны кідалі! Проста з маленькой дачушкай на руках! У хаце той згарэў яшчэ адзін сын гэтай жанчыны.

**М. С.:** Гэта былі съведкі дражненскай трагедыі Віктар Колас і Мікалай Пятроўскі. Віктар, давайце інноў з'вернемся да дакумэнтальных фактаў. Пералічыце, якія партызанская злучэніні ўдзельнічалі ў дражненской аперацыі?

**В. Х.:** Як я ўжо гаварыў, на Дражна наступала 2-я Менская партызанская брыгада, якую ўзначальваў камбрыг Сяргей Іваноў, з паходжаньня ленінградец. На штурм вёскі ішлі атрад імя Варашылава, атрад імя Суворава, атрад імя Чапаева і габрэйскі атрад імя Кутузава. Я дакладна не магу назваць лічбу, але партызанаў было каля 300 чалавек. Афіцыйная статыстыка съведчыць, што падчас аперацыі былі зьнішчаныя звыш 270 паліцаю і «рознай свалаты».

**М. С.:** А «розная свалата» што азначае?

**В. Х.:** Такой характарыстыкай зручна карыстацца. Яна дазваляе занесьці ў стратную катэгорыю ўсіх, каго напаткала партызанская куля. Зъвярніце ўвагу: зънішчана 270 паліцаю. І гэта прытым, што паліцаі сядзелі ва ўмацаваных дзотах, а партызаны наступалі па голым полі. Як можна пры такім раскладзе пакласыці дзівье роты непрыяцеля, а самім панесыці страты, у дзясяткі разоў меншыя? Любы вайсковец вам скажа, што гэта проста лухта несусветная, разлічаная на недасьведчаных людзей. Я карыстаўся выключна архіўнымі дакумэнтамі. Прывяду цытату з баявога загаду № 35, у якім пастаўленая задача на штурм Дражна. Самае цікавае, што партызаны ня ведалі, колькі там паліцэйскіх. У загадзе лічбавая колькасць ворагаў пазначаная ад рукі чарнілам і перапраўленая з 200 чалавек на 230. Яўна, што лічба завышаная. А партызанская статыстыка проста зьдзіўляе. Колькасць забітых і параненых

выпраўлялася неаднойчы. І вось чаму. У 1943 годзе Вярхоўны галоўнакамандуючы Іосіф Сталін у адносінах да партызанаў выказаўся прыблізна так: «Вы шмат ваюеце, а вынікаў ня бачна». Таму ў той час наверх трэба было паведамляць пра мінімальныя свае страты, а ворагаў, наадварот, павінна было быць як мага больш. І хацеў бы яшчэ звярнуць увагу на адну акалічнасць з загаду № 35. Нібы ў той Чачні, другі эшалён патызанаў мусіў праверыць усе хаты, гумны і правесыці поўную зачыстку ў вёсцы.

**М. С.:** Вы наведваліся ў Дражна і бачылі помнік, які стаіць непадалёк ад вёскі. Калі ў архівах захаваліся прозвішчы загінулых там партызанаў, афіцыйна – герояў, чаму помнік да гэтай пары безъменны?

**В. Х.:** Адказ тут даволі просты. Аднаўляючы прозвішчы, трэба будзе аднавіць і памяць, вярнуцца да фактычных падзеяў таго трагічнага дня. Позна ці рана ўлады павінны будуць прызнаць факт трагедыі. Калі ўжо казаць пра сам помнік, то трэба, безумоўна, побач ставіць другі, на якім павінен быць высечаны надпіс: «Ахвярам партызанскаага злачынства».

**М. С.:** Апрача іншага мяне ўразіў адзін факт з вашай кнігі. Зь некалькіх сотняў партызанаў, што ўдзельнічалі ў зынішчэнні Дражна і дражненцаў, толькі адзін адмовіўся выканати злачынны загад. Гэта Аляксей Сташэнка. І – быў расстралены асабіста камбрыгам. Чаму ўсё ж партызаны ішлі і забівалі, палілі сваіх?

**В. Х.:** У партызанаў існавала субардынацыя, было сваё камандаванье. Пыртызанскі рух можна па-рознаму ацэньваць, і я не ацэньваю яго адназначна. Але ў адносінах да дражненскай трагедыі я хачу працытаваць адзін дакумэнт. Справа ў тым, што тады, адразу пасля бойні ў Дражна, усю прауду схаваць не ўдалося. І партызанскіх кіраўнікоў выклікалі на допыт у Штаб партызанскаага руху, які

месціцца на станцыі Сходня пад Москвой. Вось што адказваў асабісту па прозвішчы Касой старшыня падпольнага Рудзенскага міжрайкаму партыі Глебаў, у чыёй зоне знаходзілася Дражна: «Хваравітай зъявай было і цяпер ёсьць злоўжываныне самагонкай. Гэта назіраецца ня толькі з боку байцоў, але і з боку асобных камандзіраў. Напрыклад, начальнік штабу брыгады Цішчанка неаднойчы напіваўся да такога стану, што проста дыскрэдытаў камандаваныне брыгады перад партыйным кіраўніцтвам». Вынікам гэтых п'яніак сталі забойствы, здаралася, забівалі адзін аднаго. Безумоўна, маральна-палітычная ситуацыя ў атрадах адыграла сваю ролю ў дзеяннях партызанаў і ў Дражна.

**В. Х.:** Калі выйшла ваша кніга, вас звязнавацілі ў антысэмітызме. З пратэстам выступіў адзін з кіраўнікоў Саюзу беларускіх габрэйскіх аўяднанняў Якаў Басін. Чаму вы называеце адзін з партызанскіх атрадаў – атрад імя Кутузава – габрэйскім?

**В. Х.:** Пра гэта гаварылі жывыя съведкі. Але іх съведчаныні я паставіў пад сумненіне. Таму што зынешнія падabenства да габрэяў можа быць аднесене і да армянаў, і да другіх нацыянальнасцяў. Таму я звярнуўся да дакумэнтаў. Прыводжу съведчаныне згаданага ўжо старшыні Рудзенскага міжрайкаму Глебава: «Немцы выклікалі адну дзяўчыну, апрацавалі яе і далі заданыне ісьці ў партызанскі атрад. У паліцыі ёй сказалі, што існуе Пяты атрад – габрэйскі...». Пяты атрад імя Кутузава адзначаны як «габрэйскі» і ў паказаных партызанскага камандзіра Сокала-Дамажырава, які таксама пабываў на допыце ў Сходні. Ён зазначыў: «Пяты атрад, дзе камандзірам Лапідус, мае многа правалаў баявых апэрацый». І далей ён гаворыць: «Аднойчы ў вёску, дзе знаходзіўся наш атрад, прыбыла машина, на якой прыехалі габрэі з гета. Мы пытаемся: “Якім чынам вы трапілі ў партызанскі атрад?” Яны

адказваюць: «Мы купілі за золата машину, купілі пропуск і прыехалі». Усяго прыехала каля 20 чалавек габрэяў... Я хацеў бы адзначыць, што ніякім чынам не хачу кінуць ценю на габрэйскую нацыю і на дзяржаву Ізраіль. Перад імі я нізка схіляю галаву за той Галакост, які давялося перажыць габрэям. Але факт меў месца. І як дасъледчык я павінен быў сказаць праўду: Пяты атрад імя Кутузава, які паліў Дражна і зынішчаў дражненцаў, быў габрэйскім. Зрэшты, гэта пацьвярджаеца і сьпісам асабовага складу атраду, які я прывёў у сваёй кнізе. Ён захоўваецца ў Нацыянальным архіве Беларусі.

**М. С.:** Ці спрабавалі вы высьветліць лёсі тых партызанскіх камандзіраў, якія палілі Дражна?

**В. Х.:** У маштабах усёй Беларусі толькі чатыры партызанская камандзіры панеслы пасьля вайны пакараныне за падобныя злачынствы, за забойствы мірных грамадзянаў. Што да тых партызанаў, што дзейнічалі ў Дражна. Ніхто з іх ня быў пакараны. Мне было цікава, як адносяцца іншыя партызаны да «дражненскіх герояў». І калі я сустракаўся з камбрыгам Віктарам Лівенцавым, я пра гэта пытаўся. У мяне маецца дыктафонны запіс размовы, з якой я працытую фрагмент. Пытаныне: «Чаму не далі зорку героя камбрыгу Іванову?» Адказ: «Вельмі супярэчлівая фігура... Вы разумееце нават камбрыгі, камандзіры атрадаў, якія былі зь ім побач, а гэта Філіпскіх, Меркуль, Ціхаміраў, Каралёў, абвінавачваюць Іванова ў tym, што ён спаліў некалькі населеных пунктаў... Гэтак нельга было паступаць. Гэта несправядліва». Паказальны далейшы лёс камбрыга Іванова. Відаць, яму не давалі спакою галасы ахвяраў Дражна. Пасьля вайны ён працаваў на Рудзенскім заводзе плястмасавых вырабаў, шмат піў. І ў 1975 годзе застрэліўся...

**М. С.:** Як вы лічыце, трагедыя Дражна – гэта адзінкавы выпадак? Ці падобныя прыклады мелі месца і ў другіх рэгіёнах Беларусі?

**В. Х.:** Пасьля таго як выйшла кніга «Кроў і попел Дражна», да мяне сталі звязратаца людзі з рассказамі пра партызанская злачынствы па ўсёй Беларусі. Я атрымліваю інфармацыю пра рабункі, марадзёрства, забойствы. Такіх звестак большае з кожным днём. Як выглядае, кожны жыхар Беларусі мае нешта дадаць да гэтага сьпісу-мартыралёгу. На сёняня я дакладна ведаю, што партызаны зынішчылі вёску зь мірнымі жыхарамі ў Налібоках. Гэтакі ж лёс напаткаў вёску Старасельле Бялыніцкага раёну. Думаю, што сьпіс вёсак, зынішчаных партызанамі, будзе павялічвацца. Усе гэтыя выпадкі наўмысна замоўчваліся цягам дзесяцігодзьдзяў. Іначай яны ўсплылі б на Нюрнберскім працэсе, як тое адбылося з Катынню. Пакуль у гэтым пытаныні ня будзе пастаўленая крапка, датуль беларусам ня ведаць нацыянальнага прымірэння. У пэрспектыве павінна быць напісаная сапраўдная гісторыя беларускага партызанскага руху.

**М. С.:** Пра ахвяраў Хатыні мы ведаем. Пра забітых у Катыні цяпер таксама ведаем. Давайце назавем прозвішчы тых, хто загінуў у Дражне. Загінуў не са зброяй у руках, а ў сваіх хатах, на сваіх падворках.

Сьпіс мірных жыхароў вёскі Дражна,  
забітых партызанамі 15 красавіка 1943 году  
Гейсік Алена Аляксеевна, Гейсік Лізавета Аляксеевна, Грыневіч Агаф'я Сымонаўна, Грыневіч Анатоль Вінцэсевіч, Грыневіч Тэкля, Грыневіч Тацяна Сымонаўна, Дражын Гардзей Іванавіч, Колас Лявон Мікалаевіч, Колас Павал Паўлавіч, Леановіч (Шамко) Браніслава Андрэевна, Паражня Ніна Пяцроўна, Пяцроўская Алеся Пяцроўна, Пяцроўскі Іван Антонавіч, Пяцроўская Кацярына Іванаўна, Пяцроўскі Сыцяпан, Пяцроўскі Ўладзімер Іванавіч, Субцэльны Адам Максімавіч, Субцэльная Кацярына Максімаўна, Субцэльная Тэкля, Шамко Валянціна Аляксандраўна, Шамко Марыя Іванаўна, Шамко Мікалай Аляксандравіч, Шамко Тэкля.

**М. С.:** Віктар, ваенныя злачынствы ня маюць тэрміну даўнасьці. І сёньня яшчэ ў розных краінах съвету адшукваюць і судзяць ваеных злачынцаў. Як вы лічыце, ці будуць калі-небудзь знайдзеныя забойцы мірных жыхароў Дражна?

**В. Х.:** Галоўны съедка трагедыі Мікалай Іванавіч Пятроўскі звяртаўся ў Генэральную пракуратуру Рэспублікі Беларусь з просьбай завесыці крыміналную справу па факце партызансага злачынства. На жаль, Генэральная пракуратура яму адмовіла – на падставе таго, што няма жывых съедкаў і аднавіць падзеі немагчыма. Да іх жывыя съедка звяртаецца, а яны – «няма съедкаў». Ёсьць съедкі, ёсьць адпаведныя дакументы – пра гэта гаворыцца ў маёй кнізе. Праўда павінна быць аддзеленая ад хлусыні, а сапраўдныя героі – ад злачынцаў. Бязвінна загінулых у вёсцы Дражна людзей мы мусім годна ўшанаваць. Гэта наш съяты абавязак. А канчатковую крапку ў гэтай справе павінен паставіць суд.



## Мая Яніцкая –

мастацтвазнаўца. Закончыла Інстытут гандлю ў Маскве. Працавала ў Міністэрстве мясцовай прамысловасці, у выдавецтве «БелСЭ», у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклёру АН Беларусі, у Беларускім інстытуце проблемаў культуры. Аўтарка кніг «Беларускае мастацкае шкло», «Вытокі шкларобства Беларусі» ды інш. Нарадзілася ў 1931 годзе на хутары Валянцінава на Лагойшчыне. Жыве ў Менску.

## Мая Яніцкая: «Слуцкія паясы забараняліся расейскай уладай»

*21 сіння 2006 году*

*Пра залатыя паясы, тканыя ў XVIII стагодзьдзі ў Слуцку, мільёны беларусаў ведаюць са знакамітага верша Максіма Багдановіча «Слуцкія ткачыкі». Але на ўласныя вочы пабачыць гэтыя шэдэўры ўжывковага мастацтва пашчасыцла далёка ня ўсім. Паколькі ў самой Беларусі слуцкіх паясоў зъбераглося ўсяго некалькі, а тыя выставы, якія зраздку ладзяцца, як правіла, у сталіцы, – пераважна зборныя. Дзеля іх слуцкія паясы прывозяцца з маскоўскіх і пецярбургскіх музэяў. «Пакінуць» іх у Беларусі хоць у выглядзе якасных адбіткаў – гэткая задача сталая перед айчыннымі мастацтвазнаўцамі. І нарэшце задача гэтая вырашана – у выдавецтве «Асобны дах» выйшаў альбом слуцкіх паясоў, укладзены Маяй Яніцкай.*

**Міхась Скобла:** Спадарыня Мая, я ведаю, што над гэтым альбомам вы працавалі цягам доўгіх гадоў. А калі ўпершыню вам прыйшла ў галаву ідэя сабраць і выдаць выявы слуцкіх паясоў?

**Мая Яніцкая:** Альбом ішоў да чытача доўга і пакутліва – больш за трыццаць гадоў. Дзіўна, але адначасова са мной у 1970-я гады зацікавіліся слуцкімі паясамі фотамастак Валянцін Ждановіч, мастак па тэкстылі Галіна Крываблоцкая і дызайнэр Валеры Лявунін (яны стваралі строй для ансамбля «Песняры»). Менавіта Лявунін і стаў ініцыятарам і рухавіком гэтага выдавецкага праекту. Ён цягам усіх гэтих гадоў выношаў ідэю сабраць і выдаць выявы паясоў на добрым паліграфічным узору. І Богу было заўгодна, каб трэ гады таму мы сустрэліся. Скажу шчыра, калі мне патэлефанаваў Лявунін і спытаўся, ці згодная я ўзяць удзел у гэтым

праекце, радасьці маёй не было канца! Таму што альбом «Слуцкія паясы» ўжо фактычна быў мною падрыхтаваны. Яшчэ ў 1992 годзе я склала каталог слуцкіх паясоў, якія знаходзяцца ў музэях Беларусі, Расеі, Украіны і Польшчы. Але грошай на выданье ў дзяржавы не было.

**М. С.:** Са школьніх гадоў мы памятаем хрэстаматыйны верш Максіма Багдановіча «Слуцкія ткачыкі». Даў ж ткачыкі ці ткачы ткалі слуцкія паясы?

**М. Я.:** Ткацтва слуцкіх паясоў, слуцкіх бязворсавых і ворсавых дываноў пачалося яшчэ ў XVI–XVII стагодзьдзях, задоўга да таго, як князем Мікалаем Казімерам Радзівілам была створаная Слуцкая мануфактура-пэрсіярня. Паясы наслі і магнаты, і шляхта, і нават сяляне, гэта быў традыцыйны элемент адзення. Цэхавыя рамеснікі ў гарадах ткалі іх і раней, але па іншых узорах і тэхналёгіях. Максім Багдановіч пісаў: «І тчэ, забыўшия, рука заміж пэрсідзкага узору цвяточкі радзімы васілька». Паэт не памыляецца: паясы ткалі і ткачыкі, але не па пэрсідзкіх тэхналёгіях. А калі дасьледавалі архівы Слуцкай мануфактуры, то там сярод ткачоў ткачыхаў сапраўды німа – прозвішчы толькі мужчынскія. Пры вырабе слуцкіх паясоў хто быў галоўным? Не мастак, які стварыў узор, рисунак на кардоне, а ткач, які ўмееў ткаць з выкарыстаннем срэбных і залатых нітаў. Узоры паясоў ствараліся мясцовымі, беларускімі мастакамі. Мы ведаем іх прозвішчы: Крыцкі, Лютніцкі, Гадоўскі, Хаецкі, Дубіцкія (апошнія – з дынастыі гравёраў, якія працавалі спачатку на Ўрэцкай гуте Радзівілаў, а іх нашчадкі потым – ткачамі і мастакамі на Слуцкай мануфактуре). І сьпіс беларускіх ткачоў даволі вялікі. Але тэхналёгію пэрсідзкіх і турэцкіх паясоў на Слуцкай мануфактуре ўвёў былы ткач Станіслаўскай мануфактуры Ян Маджарскі (армянін, народжаны ў Стамбуле). Менавіта зь ім Мікалаі Казімер

Радзівіл дамовіўся ткаць паясы па зацьверджаных князем узорах. Пазыней Ян Маджарскі арандаваў мануфактуру. З 1794 году паясы ткаліся «паводле мясцовай кнігі ўзору».

**М. С.:** Натой час (другая палова XVIII стагоддзя) эўрапейцы мелі чым падперазацца: існавалі і высока цаніліся лівонскія, кракаўскія, валынскія паясы, маскоўскія кушакі. На якім месцы сярод іх былі слуцкія паясы?

**М. Я.:** Слуцкая мануфактура зрабіла каштоўны ўнёсак у эўрапейскае мастацкае ткацтва, выпрацавала свой тып пояса. Слуцкія паясы за кароткі час, з 1758 году, заваявалі вялікую папулярнасць у Беларусі, Польшчы і Заходній Эўропе. Іх замаўлялі пераважна багатыя людзі, бо каштавалі яны дорага. Калі Радзівіл падпісваў дамову з Янам Маджарскім, то там было запісана: «Абавязкова навучыць мясцовага хлопца гэтай пэрсідзкай рабоце». Значыць, Маджарскі быў запрошаны толькі для того, каб навучыць мясцовых майстроў рэдкай тэхналёгіі. І ня больш. Падкрэсьлю, вытканыя паводле гэтай тэхналёгіі паясы карысталіся вялікім попытам. Іх узоры, створаныя мясцовымі мастакамі, паўтараў нават ткач Ліёнскай мануфактуры – француз Сэманд. Выкарыстоўвалі ўмельства нашых майстроў і іншыя замежныя мануфактуры.

**М. С.:** Паясы, зразумела, для таго, каб падпаясвацца. Даўжыня некаторых слуцкіх паясоў сягала да 5 мэтраў. Навошта такая даўжыня? Няўжо нашыя продкі былі гэткія мажныя?

**М. Я.:** Не. Поясам абкручваліся некалькі разоў, а канцы яшчэ зьвісалі па баках. Я бачыла партрэт шляхціча, на якім пояс съпераду яшчэ і бантам завязаны. Таму паясы і былі такія доўгія – па тры, чатыры, пяць мэтраў. Кожны выбіраў пояс на свой густ і з улікам памераў фігуры.

**М. С.:** Слуцкія паясы ткалі. А чаму яны называ-

юцца літыя? Слова «літыя» больш падыходзіць да нейкіх мэталургічных працэсаў.

**М. Я.:** Так, вы маецце рацыю. Літымі паясы называліся таму, што пры іх вытворчасці ўжываліся ня толькі шаўковыя ніткі, але і мэталёвыя – срэбныя і залатыя – ніты. Мясцовай сарматызаванай шляхце гэта падабалася. Гэта съведчыла пра заможнасць гаспадара поясу. Калі пояс блішчаў, гэта выглядала шыкоўна. Літыя паясы адрозніваліся тым, што аснова і ўток рабіліся з мэталёвых нітакі. А каляровы ўзор ткаўся шаўковымі ніткамі.

**М. С.:** Значыць, «залатыя паясы» – гэта не эпітэт Максіма Багдановіча. Колькі золата патрэбна было на выраб пояса?

**М. Я.:** На выраб слуцкага пояса (пэрсідзкага тыпу) даўжынёй у шэсць локцяў з шаўковымі ніткамі розных колераў, а таксама са срэбнымі і залатымі нітамі ішло паўфунту золата (200 грамаў) і 47 грамаў срэбра. Таму паясы такія цяжкія. Іх называлі літымі яшчэ і таму, што залатыя прадзенныя ніты хутка расьплющчваліся адмысловым мэталёвым валікам, які Ян Маджарскі прывёз з Канстантынопалю.

**М. С.:** Слуцкая мануфактура перажыла тры падзелы Рэчы Паспалітай. І – спыніла сваё існаваныне ў 1848 годзе, таму што паясы нібыта былі забароненыя расейскай уладай. Я разумею, чаму забаранялася беларуская мова, чаму па-за законам апынулася сама назва «Беларусь»... Але чаму пад забаронай апынуліся слуцкія паясы?

**М. Я.:** Царскі ўрад Расей забараніў насіць кунтушы, а зь імі падпілі пад забарону і паясы, якімі іх падпярэзвалі. Кунтуш лічыўся этнічна польскім адзеньнем. Такое рашэнне паступова і прывяло да спаду попыту на паясы, якія надавалі шляхце гонару. Чыноўнікі Расейскай імперыі лічылі, што слуцкія паясы – гэта праява «польскага нацыяналізму». Рэч Паспаліту Расея разглядала вы-

ключна як Польшчу і ўсіх яе насельнікаў лічыла палякамі. Расейцы хацелі, каб ніякіх сълядоў быўой велічы Рэчы Паспалітай, у склад якой, як мы ведаєм, уваходзіла і Вялікае Княства Літоўскае, не засталося. Каб насельніцтва далучаных зямель нават адзенънем не адрознівалася ад расейцаў. Але беларуская і польская шляхта ўсё роўна насіла паясы, якія патроху ткаліся, нягледзячы на забарону. Мне давялося бачыць паясы з вытканай на іх «Пагоняй». Праўда, здымкі маюцца толькі чорна-белыя, і з гэтай прычыны паясы з «Пагоняй» ня трапілі ў альбом. Сённяня выдаць усе вядомыя слуцкія паясы надзвычай цяжка, бо замежная музэі патрабуюць за публікацыю вялікія гроши. Гэта за савецкім часам можна было паехаць, напрыклад, у Москву і наздымамаць паясоў колькі заўгодна. І я памятаю, як мы ездзілі туды з Валянцінам Ждановічам, і ён здымаяў усё, што было трэба. Частка яго здымкаў зъмешчаная і ў нашым альбоме.

**М. С.:** Вы згадалі пра свае паездкі ў маскоўскія музэі, і мне ўспомнілася, як Генадзь Каханоўскі – на той час дырэктар Маладэчанскага краязнаўчага музэю – прывёз адзін слуцкі пояс з Москвы ў свой музэй. Ён змог дамовіцца з дырэктарам Расейскага дзяржаўнага музэю Васілем Вярбіцкім, беларусам з паходжаньня, і той дазволіў выменяць пояс на нейкую даматканую посьцілку. А колькі сённяня на ўліку слуцкіх паясоў у Беларусі?

**М. Я.:** У Маладэчанскім музэі – адзін. У Музэі старажытнай беларускай культуры НАН Беларусі захоўваюцца два паясы і фрагменты паясоў (да аднаго мэтру), нашытыя на ксяндзоўскіх арнатах. Колькі там арнатаў – дакладна сказаць не могу, у адкрытай экспазыцыі знаходзіцца толькі адзін. Фрагменты паясоў (вельмі маленькія, па 20 см) ёсьць у Слуцкім краязнаўчым музэі. Ёсьць фрагменты слуцкіх паясоў у Нацыянальным мастацкім музэі. У Нацыянальным музэі гісторыі і культуры захоў-

ваецца 10 паясоў Слуцкай мануфактуры і некалькі паясоў з іншых мануфактураў, якія наследавалі слуцкія паясныя ўзоры.

**М. С.:** І ў Літаратурным музэі Максіма Багдановіча адзін пояс ёсьць. Яго знайшоў скульптар Генадзь Лойка. Дзе і пры якіх абставінах – хай раскажа ён сам.

**Генадзь Лойка:** Гэта было ў 1996 годзе ў маёй роднай вёсцы Мікеleўшчына на Мастоўшчыне. Я быў летам дома, вучыўся ў Тэатральн-мастацкім інстытуце. Палез на гарышча ў адной хаце – і бачу: нешта блішчыць на тканіне. Памятаю, адразу думка мільганула: «цьвяточкі радзімы васілька» зараз знайду. Разгортваю – і праўда! На жаль, даведацца, адкуль паходзіць пояс, я ня змог: гаспадару хаты, дзеду, мову адняло, а бабка таксама не разбіралася ў дзедавых справах. Ад поясу баҳрама, кутасы адарваліся, дык я стараўся прышыць іх чырвоною ніткаю. Падшыў і думаю: трэба падараўца пояс у Гудзевіцкі літаратурна-краязнаўчы музэй. Пояс знайдзены на Мастоўшчыне, дзе ж яму быць, як ня ў гэтым, знакамітым на ўсю Гарадзеншчыну музэі? Але, думаю, съярша пакажу знаходку сваім менскім сябрам. Памятаю, у інтэрнаце на Акадэмічнай сабраліся Генадзь Сагановіч, Мікола Крывальцэвіч, Вінцук Вячорка, Анатоль Сыс. Сабраліся і сталі думачы: што рабіць з поясам. Хлопцы адговарылі мяне адранейшай задумы. Памеркавалі і вырашылі: пояс павінен захоўвацца ў менскім Музэі Максіма Багдановіча. Але вырашылі не аддаваць яго туды, а прадаць. І прадалі – за тысячу рублёў, на той час даволі вялікія гроши.

**М. С.:** І на што вы іх патрацілі?

**Г. Л.:** Пусьцілі на музыку. Тады якраз падымаўся «Мроя», і мы вырашылі купіць музычныя інструменты для «Мроя», падтрымаць актуальную тады справу – беларускую рок-музыку.

**М. С.:** Мы пачулі, як коштам слуцкага поясу ўвя-

домілася легенда беларускага року – гурт «Мроя». Спадарыня Мая, а цяпер я раскажу сваю гісторыю. Гадоў дзесяць таму мы зь сябрамі наведаліся ў касыцёл у Ружанах. Ня ведаю, чым мы прыйшліся даспадобы ксяндзу, але ён завёў нас у сакрыстыю, адчыніў шафу – і мы ахнулі. Там віселі арнаты, пашытыя са слуцкіх паясоў. Ці знаходзіцца гэтае багацьце на вашым дасьледчыцкім уліку?

**М. Я.:** Я была з экспедыцыяй у Ружанах і бачыла тыя арнаты. Нават склада на некаторыя зь іх навуковыя пашпарты, якія зберагаюцца ў Музэі старажытнай беларускай культуры. Сёе-то было дазволена сфатаграфаваць, з намі тады быў фатограф Георгі Ліхтаровіч. Але, зноў жа, здымкі тады рабіліся чорна-белыя, а паказваць слуцкія паясы ў чорна-белым колеры немагчыма. Так што паясы, нашытыя на арнаты, улічаныя толькі частковая, і то толькі па Берасьцейскай і частковая па Віцебскай абласцях. Па астатніх – не. Здымкі ружанскіх арнатаў з нашытымі на іх фрагментамі слуцкіх паясоў надрукавала Надзея Высоцкая ў альбоме «Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі XII–XVIII стагодзьдзяў».

**М. С.:** Паколькі мы жывем у рынковых умовах, напрошваецца пытаньне: колькі сёньня каштуе слуцкі пояс?

**М. Я.:** Сёняшняга рынкавага кошту слуцкага поясу я ня ведаю. Я мастацтвазнаўца, а не калекцыянер. Але калі я ў 1992 годзе была ў Польшчы і нашу дэлегацыю прымаў польскі міністар культуры пан Ягела, то тады палякі ў прыватных размовах гаварылі, што на замежных аўкцыёнах за слуцкі пояс давалі 300 000 даляраў. Колькі ён каштуе цяпер, праз чатырнаццаць гадоў, я ня ведаю.



*Сяргей Цімохаў –*  
мастак. Выпускнік Беларускага тэатральна-мастацкага інстытуту. Працаўваў на мастацкіх камбінатах у Гомелі і Наваполацку, дырэктарам галерэі «РЫСА» (Полацак). Цяпер – намеснік старшыні Саюзу беларускіх мастакоў, сябра суполкі «Пагоня». Нарадзіўся ў 1960 годзе ў вёсцы Кротаў Калінкавіцкага раёну. Жыве ў Менску.

## Сяржук Цімохай: «Ноч музэяў далучае нас да Эўропы»

*20 траўня 2007 году*

Беларусы любяць начныя съяты. У ноч на Купальле мы шукаем чароўную папараць-кветку і ачышчаемся ў агні ды вадзе. У шчадроўскую ноч беларускія дзяўчата варожаць на суджаных, прыдумаўшы дзеля гэтага дзясяткі самых розных магічных абрадаў. У съветскую велікодную ноч беларускія храмы перапоўненыя: усе чакаюць уваскрашэння Збайцы роду чалавечага... Ноч музэяў – таксама начное съята. Ужо з вечару 19 траўня некаторыя менскія музэі бясплатна адчынілі свае дзьверы для шматлікіх наведнікаў. Да ініцыятывы, запачаткованай восем гадоў таму супрацоўнікамі парыскага Люўру, ужо далучыліся больш за 2000 музэяў Эўропы. Пачынальнікам Ночы музэяў у Беларусі выступіў Нацыянальны мастацкі музэй, дзе ў межах сёлетній акцыі адчынілася выставка мастака Сержука Цімохава.

**Міхась Скобла:** Сяржук, «Ноч музэяў» – яшчэ трохі нязвыклую для Беларусі акцыю – ты аздобіў сваёй выставай, якую назваў «Чары ночы». У беларускім народным календары чарадзейныя ночы бываюць на Каляды, на Купальле... А ў чым чарадзейства звычайнай ночы з 19 на 20 траўня?

**Сяржук Цімохай:** Ты маеш рацыю, мая сэрыя «Чары ночы» пачалася з Купальля, з купальскай чарадзейнай ночы, калі адбываецца ачышчэнне душы празagonь, ваду і паветра. Акцыя «Ноч музэяў» для Беларусі пакуль што сапраўды нязвыклая. У чым яе сэнс? Каб прыцягнуць як мага больш шырокое кола людзей да музэйнай справы, да выяўленчага мастацтва. Сёлета да гэтай ініцыятывы далучыліся апрача Нацыянальнага мастацкага музэю і іншыя

беларускія музэі – Нацыянальны гісторычны, Літаратурны музэй Максіма Багдановіча, Музэй сучаснага мастацтва. Прыйемна, што іх кола пашыраецца. Такім чынам, Ноч музэяў далучае нас да Эўропы. Пагадзіся, «Чары ночы» і Ноч музэяў – яны сугучныя. І таму калі мне прапанавалі правесці такую выставу, я адразу з задавальненнем згадзіўся.

**М. С.:** Твая выставка сярод іншых «начных» мастацкіх акцый выклікала ці не найбольшую цікавасць у моладзі. Ты вельмі далікатна і рамантычна паказваеш аголеную жаночую натуру. Твая жывапісная сэрыя «Грацыі» налічвае каля дзясятка твораў. А не баісься паўтораў?

**С. Ц.:** Прыйходзіць час, калі мастак, у якім жанры ён ні працуе, вычэрпвае свае магчымасці, завяршае пэўную тэму і пачынае іншую. Гэта нармальная. Я пакуль што не вычарпаўся. Працаваць у жанры ню – адначасова і прыемна, і складана. Прыйемна, бо жанчына – гэта крыніца прыгажосці, гармоніі, зь якой спрадвеку наталяліся і паэты, і мастакі, і кампазытары. Падчас стварэння ніzkі «Чары ночы» ставілася мэта паказаць прыгажосць жаночага цела ў гарманічнай еднасці з прыродай, адпрэчыўши працу кутур'е. Бо жанчына – гэта не манэken! Кожная жанчына сама па сабе ўжо твор мастацтва, які варта ўзьнесьці ў ранг бостства... А складана пісаць жанчыну таму, што мяжа паміж цнатлівасцю, якая ў маіх творах ёсьць, і бессаромнасцю, якая можа зьявіцца, ледзь адчуvalnaya. Творачы ў гэтым жанры, лёгка апусыцца ніжэй за эротыку.

**М. С.:** Розныя мастакі па-рознаму разумелі эротыку. Напрыклад, калі парапаць французскіх мастакоў Рэнуара і Тулюз-Лятрэка. Апошні ствараў жаночыя образы ці не празмерна натуралістычна, часам зьневажаючы жаночае харество. А калі ты працуеш над сваімі «грацыямі», ці трymаесяся нейкай эстэтычнай систэмы, за якую – ні кроку?

**С. Ц.:** Пэўна ж, ёсьць такая систэма. Але словамі гэта патлумачыць складана, усё адбываецца на ўзроўні падсъвядомасці, інтуіцыі. Малюючы аголенася цела, я баюся перайсьці мяжу непрыстойнасці. Ёсьць парнаграфія, а ёсьць эротыка. А ёсьць яшчэ больш лагодная эстэтыка формы, эстэтыка колеру, якая нават не кранаеца эратычнага. І я заўважыў, што гэтая эстэтыка дзеясная ў маіх творах. Аднойчы чалавек глядзеў-глядзеў на маю працу, а потым і кажа: «Гэты твор я з задавальненнем павесіў бы дома ў перадпакоі». Я пытаюся: «А чаму ня ў спальні?» «А навошта ў спальні?» Пра што гэта съведчыць? Mae «грацыі» – чыста дэкаратыўнае, прыгожае мастацтва.

**М. С.:** У цябе дзясяткі твораў у жанры ню. Ці няма праблемаў з натурніцамі?

**С. Ц.:** Не, з натурніцамі праблемаў няма, бо я абыходжуся бязь іх. Малюю па памяці, з галавы. Але падобнае пытанье час ад часу паўстаем. Асабліва калі шукаеш, як пасадзіць чарговую «грацыю». Бо, зрабіўши пяцьдзесят – шэсцьдзесят пазыцый, з кожным разам усё складаней знайсьці новую. Але я за дзевяць гадоў навучання, спачатку ў мастацкай вучэльні, а потым у Мастацкім інстытуце, атрымаў такія веды, што, адчуваю, змагу ўсё астатніяе жыцьцё працаўца без натуры.

**М. С.:** Ты – вучань народнага мастака Беларусі Гаўрылы Вашчанкі, творцы акадэмічна-строгага, асабліва што датычыць тваёй улюблёнай тэмам... А хто з мастакоў у трактоўцы жаночага вобразу табе найбольш блізкі?

**С. Ц.:** Калі браць жанр ню, то я нават не згадаю, хто зь беларускіх мастакоў ладзіў пэрсанальную выставу на гэту тэму. Гады трох таго была выставка Алеся Ксяндзова ў Палацы мастацтваў, але там былі дамешкі і іншых жанраў. А больш – я нават і не прыгадаю, хоць пільна сачу за творчасцю калегаў. Сапраўды, у нас жанр ню – некранутае поле. Калі

ж прыгадваць тое, што за мяжой рабілася... Ну, усім вядомы Мадыльяні. Хто ім толькі ні захапляўся... І я ім захапляўся і працягваю захапляцца. Але тут я хацеў бы згадаць імя швайцарскага мастака Ганса Эрні. Ён мяне прывабіў яшчэ ў працэсе вучобы, прывабіў рысай, лініяй, якою ён валодае незвычайна, ляканічна. У яго таксама ёсьць вялікая сэрыя жаночых постацяў, праўда не зусім аголеных. Як ні дзіўна, Эрні амаль невядомы на Захадзе. Будучы ў Нямеччыне, у Дрэздэне, у Боне ці Кёльне, я ўвесь час заходзіў у мастацкія крамы і пытаўся: а ці ёсьць у вас Ганс Эрні? Прадавачкі доўга шукалі па камптары, урэшце паціскалі плячыма і казалі: «Прабачце, няма». Даў вось, акурат Эрні найбольш паўплываў на мяне ў выбары манэры пісьма.

**М. С.:** У цябе адбыліся тры пэрсанальныя выставы ў Нямеччыне, адна – у Сэрбії. Адбываліся яны і на радзіме – у Полацку, Менску, Горадні. А дзе цябе больш разумеюць – у Беларусі ці за мяжой?

**С. Ц.:** Мне шанцуе: мяне добра разумеюць і тут, і там.

**М. С.:** У цябе шмат твораў, заснаваных на паганскай міталёгіі. Што можа амэрыканец ці немец у іх зразумець?

**С. Ц.:** Як ні дзіўна, замежнікі паганскую міталёгію разумеюць лепш, чым беларусы. Гэта мяне заўсёды зьдзіўляла і працягвае зьдзіўляць. Аднойчы лёс звёў мяне з парай пажылых людзей, якія прыехалі ў Беларусь са Злучаных Штатаў Амэрыкі. Яны прыйшлі да мяне ў майстэрню, і мы знайшли зь імі агульную тэму – паганскую. Аказалася, што яны добра арыентуюцца ў старажытных славянскіх паганскіх сымбаліях, разумеюць святы, якія ў нас прывязаныя да народнага календара, да зімовага і летняга сонцастаяння. Амэрыканцы нават набылі мае працы на фальклёрныя сюжэты. Так што, як аказаўлася, тэма гэтая – інтэрнацыональная.

**М. С.:** Вось што піша мастацтвазнаўца Маг-

рэта Бурнэйка: «Паганства ўваходзіць у жыцьцё чалавека, займаючы месца чужых, а таму так і не ўсьвядомленых да канца філязофіяў, якія паступова ператвараюцца ў ясёлкавыя бурбалкі на паверхні існасьці. І бездапаможны ў сваіх пазасусветных блукальнях падарожны нарэшце адчувае глебу пад нагамі, ён вяртаецца да сваіх першапачаткаў, да такіх звычайных зъяваў, як вада, паветра, агонь і зямля, дрэва і камень. А ён, яшчэ нікто ўчора, сёння – сэнс і першааснова ўсяго, што навокал. Зямля прыме чалавека ў свае абдоймы, нібы дзіця, якому доўга забаранялі ступаць басанож па роснай траве. Натуральныя пошукуі духоўнасьці, спроба спасціжэння Бога ў творах Сержука Цімохава знайшлі трывалы сэнс у вяртаньні да спрадвечнага, да хрысьціянскага». Напісаны гэта было каля 10 гадоў таму. Што для цябе паганства і ці не зъмянілася з узростам тваё стаўленыне да яго?

**С. Ц.:** Як мастак я жыву тэмай паганства. Азірніся на нашу гісторыю пачынаючы з X ст., паглядзі, што дало хрысьціянства беларускаму народу. І столькі пытаньняў адрозу ўзынікае! Хрысьціянства вельмі звязанае з палітыкай. Як толькі зъявілася дзяржава, узыніла неабходнасць усталіваньня адной рэлігіі. А як толькі началі дзяліцца імпэры, Рымская ці Бізантыйская, начала дзяліцца і рэлігія. Ці можа быць Бог матэрыялізаваны, як гэта падаецца ў хрысьціянстве? На мой погляд, Бог ня можа выглядаць так, як чалавек. Бог – гэта згустак, квінтэсэнцыя энэргіі, якая існуе вакол зямной прасторы. Гэта і сонца, і месяца, і зямля, і дрэвы, і вада, і магнітныя хвалі. Гэта і энэргія, якую вылучаюць мільярды людзей.

**М. С.:** Але ж і ў паганскаій рэлігіі багі мелі зямное ўвасабленыне.

**С. Ц.:** Згодзен, Перуна вычэсвалі з дрэва з канкрэтным абліччам. Але гэта было бачаньнем суб'ектыўным – чалавека ці часткі людзей. Не

існавала канону, як гэта ёсьць у хрысьціянстве. І мастаку ў хрысьціянстве няўтульна, бо трэба трymацца канонаў. І калі Феафан Грэк ці Андрэй Рублёў малявалі сваіх святых, малявалі экспрэсіўна, то гэта засталося ў гісторыі мастацтва як школа. Але назавіце мне хоць аднаго мастака за апошнія стагодзьдзі, які сцьвердзіў сябе ў рэлігійным мастацтве. Няма яскравых імёнаў, бо канон заняўольвае мастака, не дае яму выявіцца. Вось табе прыклад: зьбіраліся расыпісваць Крыжа-Ўзьвіжанскую царкву ў Полацку і хацелі запрасіць прафэсійнага мастака. Але ўрэшце запрасілі аматара, які зрабіў салодкія падробачкі, але не парушыў канонаў.

**М. С.:** На сваіх выставах ты часам выкарыстоўваеш камяні. Адмысловыя раскладзеныя на падлозе, яны ствараюць пэўныя кантэксты для твайго жывапісу. Што трэба зрабіць з каменем, каб ён азваўся, парушыў сваё векавечнае маўчанье?

**С. Ц.:** Камяні для мяне – жывыя істоты. І калі мы прыносім камень у выставачную залю, ён набывае іншы статус, набліжаецца да твору мастацтва. Літаральна ўчора я ехаў з Полаччыны, і абапал дарогі мільгалі расыпісаныя рознымі заклікамі камяні: «Беражыце лес!», «Сыцеражыцесь пажару!» ды іншае. Ну навошта так рабіць? Камень – гэта ж таксама прырода, навошта вы яго зьнішчаце? Гэта тое самае, што забіць лася, зрабіць зь яго пудзіла і напісаць на ім: «Беражыце ласёў!». Стаўленыне да камянёў павінна быць, як і да ўсёй астатнай прыроды – да возера, да ракі... Пакуль мы не ўсьвядомім, што мы толькі часцінка жывой прыроды, мы будзем толькі тлець і ўрэшце развалімся.

**М. С.:** Мастакі часам любяць пахваліцца: мае творы знаходзяцца ў зборах у... І пералічваюць галерэі і краіны. Але няшмат хто можа пахваліцца замежнай пэрсанальнай выставай. Каб яна адбылася, мастак павінен прыкласці не абы-якія намаганьні, ці ж ня так?

**С. Ц.:** Сапраўды, для гэтага патрэбныя ня толькі выдатныя творы, але і пэўныя арганізацыйныя здольнасці. Скажам, падрыхтоўка да маёй выставы ў нямецкім горадзе Віль, што паблізу Кёльна, вялася каля году. Дарэчы, на выставе была прадстаўленая і мая жонка Рыта Цімохава, усяго наведнікі пабачылі 23 творы – графіка, акварэлі, алейныя творы.

**М. С.:** У вас сям'я мастакоў, а майстэрня, я ведаю, адна. Ня цесна працаўваць?

**С. Ц.:** У майстэрні на 18 квадратных мэтраў мне і аднаму цесна. Месца мала, асабліва калі рыхтуюцца да выставы і хochaцца творы расставіць. Мне яшчэ паshanцавала, што жонка – knіжны графік, і ёй дастаткова для працы стала. Пакуль яна працуе пераважна дома, але без майстэрні мастаку нельга, яна для яго – куточак душы... Мы прабылі ў Нямеччыне каля дваццаці дзён, наведалі Кёльн, Дрэздэн, Бэрлін і Патсдам. Падарожныя выдаткі аплаціў арганізатор выставы «Volksbank» – вядомы нямецкі банк. Дарэчы, банк мае сваю шыкоўную мастацкую галерэю, дзе традыцыйна праводзяцца выставы. І наша выставка была вельмі добра арганізаваная, гасці запрасілі каля сотні чалавек, музыкі гralі выдатны джаз. Адчувалася, што ўсё гэтае дзеяства – для немцаў съяўта.

**М. С.:** Нямецкі банк арганізуе выставу беларускага мастака. А беларускія банкіры як да мастацтва адносяцца?

**С. Ц.:** І нашы банкі паступова пачынаюць цікавіцца мастацтвам. Скажам, «Прыёрбанк» і «Беларусбанк» маюць свае калекцыі, і час ад часу набываюць для іх творы. Вельмі прыемна, што і нашы банкіры пачынаюць разумець: мастацтвам займацца – і прыемна, і прэстыжна.

**М. С.:** Мастацкая акцыя «Ноч музэяў» прыйшла да нас з Францыі. І падобна на тое, што прыжылася, сёлета ладзілася ўжо чацверты раз. А што яшчэ нам ня шкодзіла б запазычыць на Захадзе?

**С. Ц.:** У краінах Заходняй Эўропы ладзяцца вельмі цікавыя зборныя выставы. З розных музэяў сусвету звозяцца, напрыклад, творы Пікаса ці Мадаліяні. Выставка экспанеуцца трэх месяцы, а потым пераїжджае ў другі горад, потым вандруе далей, у іншыя краіны. Да нас такія выставы, на жаль, не даяжджаюць. Дык вось, я хачеў бы, каб наша краіна магла прымаць такія зборныя перасоўныя выставы заходненеўрапейскага жывапісу. Маральна мы да гэтага гатовыя, засталося сасыпець матэрыяльна.

**М. С.:** На тваім каталёгу радкі Максіма Багдановіча: «Хто мы такія? Толькі падарожныя – папутнікі сярод нябёсаў». Мне ў гэтых радках, наройні зь іх съветлым гуманізмам, заўсёды чуўся і адчай паэта. Мне бліжэй радкі паэта-набэлянта зь невялічкай вэст-індыйскай выспачкі Сэнт-Люсія Дэрэка Ўолката: «Альбо я нацыя, альбо я – ніхто». А кім сябе адчувае мастак Цімохай – у краіне, у съвеце, у сусьвеце?

**С. Ц.:** Я не адчуваю, што я – нацыя. Памятаеш, Сяргей Дубавец у «Вострай браме» праводзіў дасьледаваныне, хто зь беларускіх творцаў адважваўся сказаць: я – народ. Усяго трох ці чатырох ён налічыў, у tym ліку Янку Купалу. Вялікая адказнасць – гаварыць так, і я пра гэта нават ня думаю. Я адчуваю сябе маленькай пяшчынкай беларускага космасу, якая калі пакіне маленъкі сълед у гісторыі сваёй нацыі, то я буду вельмі задаволены ў іншым жыцці, калі яно ёсьць.

**М. С.:** Ты зъяўляеся сябрам суполкі «Пагоня», у якой сабраліся найбольш актыўныя ў сваёй грамадзкай чыннасці мастакі. Мастак павінен разварушваць апатычнае грамадзтва, ці гэта не ўваходзіць у ягоныя ававязкі?

**С. Ц.:** Найперш мастак павінен ствараць добрае і цікавае мастацтва. Калі мастакі зладзяць выдатную выставу, зъбярэцца беззліч людзей, і мастакі будуць прамаўляць па-беларуску і стаяць на пазыцыях

беларушчыны, гэтая выставка, нават калі на ёй ня будзе твораў зь бела-чырвона-белымі сцягамі, яна будзе глыбока беларускай і сама стане сцягам, за якім пойдуць людзі. Але калі бела-чырвона-белыя сцягі мы будзем малываць на кепскіх карцінах, мы будзем дапамагаць нашым незычліўцам, а сабе рабіць як найгорш.

**М. С.:** Ты – уладальнік Гран-пры кніжнага біенале ў Бялградзе, зладзіў чатыры персанальныя выставы за мяжой. Посьпех. Да мастака, які дамагаецца посьпеху там, ці зъмяняюцца адносіны тут?

**С. Ц.:** Мастак мусіць працеваць і быць цікавым найперш самому сабе. Але, сапраўды, наш творца спачатку павінен дамагчыся прызнання за мяжой, і толькі пасля гэтага ён стане вядомым на радзіме. Думаю, што калі б выдатны, арыгінальны мастак Язэп Драздовіч застаўся за мяжою, як у свой час зрабіў Марк Шагал, ён вярнуўся б у Беларусь у арэоле славы. І нам не спатрэбліся б дзясяткі гадоў неймаверных выслікаў, каб гэты арэол стварыць. А так даводзіцца той жа «Пагоні» ладзіць пленэры, выдаваць альбомы і не стамляцца тлумачыць усяму сьвету, хто такі Драздовіч. Таму я не асуджаю тых мастакоў, якія працуяць там. Гэта лепш, чым біцца ў глухую сцяну тут.



## Юры Туранак –

гісторык. Закончыў Галоўную школу плянаванья і статыстыкі ў Варшаве. Працеваў у Польскай зынешнегандлёвой палаце, кіраваў варшаўскай філіяй Беларускага грамадзка-культурнага таварыства ў Польшчы. Доктар гістарычных навук. Аўтар кніг «Беларусь пад нямецкай акупацыяй», «Людзі СБМ», «Мадэрная гісторыя Беларусі» ды інш. Нарадзіўся ў 1929 годзе ў мястэчку Дукшты (цяпер Літва). Жыве ў Варшаве.

## Юры Туранак: «СБМ – не падарунак фюрэра»

*5 ліпеня 2007 году*

*Да кніг прафэсара Юрыя Туранка ў Беларусі апошнім часам назіраецца павышаная ўвага. Паводле аптыння газэты «Наша Ніва», ягоная «Мадэрная гісторыя Беларусі» прызнаная найлепшай кнігай 2006 году. А частка накладу другой кнігі – «Людзі СБМ» – была сёлета сканфіскаваная супрацоўнікамі КДБ на складзе Міжнароднага грамадзкага аб'яднаньня беларусаў съвету «Бацькаўшчына».*

*На яе старонках Юры Туранак вычарпальна адказаў на пытаныні, звязаныя з дзейнасцю Саюзу беларускай моладзі ў гады Другой сусветнай вайны. Пра герояй і антыгерояй сканфіскаванай кнігі мы гутарым з прафэсарам у ягонай гасціннай варшаўскай кватэры на вуліцы Тамковай.*

**Міхась Скобла:** Спадар Юры, колькі гадоў вы змаліся Саюзам беларускай моладзі?

**Юры Туранак:** СБМ я вывучаў чатыры гады. У сваёй кнізе я імкнуўся паказаць на падставе новых дакумэнтаў працэдуру стварэння СБМ, ролю ў гэтым працэсе беларускіх нацыянал-сацыялістаў Фабіяна Акінчыца і Генрыка Бараповіча, а таксама гаўляйтэра Беларусі Вільгельма Кубэ. Дарэчы, апошні вызначыў іншы, у адрозненьне ад намераў берлінскіх уладаў, кірунак дзейнасці СБМ.

**М. С.:** У сваім дасыследаваньні вы закранаеце і аспекты вялікай палітыкі. Скажыце, няўжо гаўляйтэтэр Беларусі Вільгельм Кубэ і сапраўды меў далёкасажную мэту: стварэнне беларускай дзяржавы, хай сабе і пад нямецкім пратэктаратам?

**Ю. Т.:** Акурат у гэтым вінаваціў Кубэ шэф Службы бяспекі (СД) у Менску Штраўх. Але вырашэнне такога пытаньня не было ў кампэ-

тэнцыі Кубэ. Нават міністар Усходніх акупаваных абшараў Розэнберг ня мог тут нічога вырашыць. Гэта мог вырашыць толькі Гітлер. Кубэ проста спрыяў разывіццю і ўмацаванью нацыянальной сувядомасці беларусаў, перш за ўсё моладзі, якая магла б адыграць вырашальную ролю ў вельмі няпростай справе – адбудове дзяржаўнасці Беларусі. Напрыклад, Кубэ гаварыў: «Беларусь была ня больш як імглістым геаграфічным паняткам». Для выпраўлення гэтага становішча ў Генэральны акурузе Беларусь і былі арганізаваныя пачатковыя і сярэднія школы, наладжалася пэўная культурная дзейнасць. Дзеля гэтага ж быў заснаваны СБМ.

**М. С.:** У публічных выступах Кубэ называў СБМ падарункам фюрэра Беларусі. Чаму ж падобных «падарункаў» ад Гітлера не атрымала Ўкраіна ці, скажам, Літва – нашы суседзі?

**Ю. Т.:** Я ўпэўнены: Гітлер СБМ не займаўся. Аб такім «падарунку» не магло быць і гаворкі. У 1943 годзе, пасля Курскай бітвы, Гітлер думаў пра што заўгодна, толькі не аб арганізацыях моладзі на акупаванай тэрыторыі. Арганізацыя СБМ была справай беларускіх дзеячаў у Бэрліне і Кубэ ў Менску. Разам яны проста заснавалі гэту арганізацыю, і яна дзейнічала, наколькі гэта было магчыма. Выказванье Кубэ пра «падарунак Гітлера» пазней выкарыстоўвалася некаторымі менскімі гісторыкамі дзеля дыскрэдытацыі СБМ як фашистыкай арганізацыі. Але я перакананы, што спасылкі на Гітлера мелі выключна пропагандысцкі характар. І для Кубэ тут справа была простая: згодна з прынцыпам фюрэрства, усё, што стваралася ў абсягу нацыянал-сацыялістычнага кіраўніцтва, лічылася вынікам ідэяў вярхоўнага правадыра.

**М. С.:** Вы называеце цэнтры шкалення кіраўнічых кадраў для СБМ. Іх было чатыры: у Менску, у Драздах, у Альбярціне і Флярыяноваве. Што там вывучалі, якая была праграма?

**Ю. Т.:** Праграма курсаў складалася з інтэнсіўных спартовых і шыхтавых заняткаў, з арганізацынага інструктажу, вывучэння беларускай гісторыі, песьні, літаратуры ды іншых галінаў беларусазнаўства. Курсанты слухалі даклады на актуальныя палітычныя тэмы, знаёмліся з пэдагагічнымі аспэктамі працы з моладзьдзю. Надавалася вялікая ўвага пытаныям аховы здароўя, гігіены, дысцыпліны і парадку. Выпускнікі курсаў атрымлівалі прызначэнні, прымалі ўрачыстае забавязаньне працаўца на карысць Бацькаўшчыны. Часта ладзіліся розныя сяброўскія вечарыны. Важнае псыхалагічнае значэнне мела штодзённае ўздыманьне і апусканье бела-чырвона-белага сцягу. Паводле справаздачы кіраўніка СБМ Міхася Ганька, праз усе чатыры цэнтры за ўесь час іх існаваньня праішлі 1317 актыўісту.

**М. С.:** На здымках, зъмешчаных у вашай кнізе, відно, як эсбээмашы маршавалі па гарадзкіх вуліцах. А якія ў іх былі шыхтовыя песьні?

**Ю. Т.:** На просьбу Міхася Ганька ў 1943 годзе кампазытарам Міколам Шчагловым-Куліковічам быў падрыхтаваны «Юнацкі съпейнік». Там амаль усе песьні былі старыя, даўнейшыя. Узынікла вялікая патрэба стварыць новыя. На дзвіва, знайшлося нямала паэтай і кампазытараў, якія працевалі ў гэтым кірунку, і моладзевых патрыятычных песьняў за кароткі час было створана каля дзесяці, у тым ліку «Марш маладых» (аўтар словаў – настаўнік Наваградзкай сэмінарыі Аляксей Анішчык), марш «Зважай» (аўтары – паэт Тодар Лебядзя і кампазытар М. Іваноў), «Беларусь» (слова Міхася Кавыля, музыка Міколы Равенскага). А гімнам СБМ лічылася песьня Альбіна Стэповіча «Беларусь перад усім».

**М. С.:** Саюз беларускай моладзі меў свой друкаваны орган – часопіс «Жыве Беларусь». Колькі нумароў выйшла і што ўяўляла зь сябе гэтае выданьне?

**Ю. Т.:** Выйшла дзесяць нумароў. Адзінаццаты падрыхтавалі, але ў Беларусі не пасыпелі выдаць. Здаецца, ён выйшаў у Нямеччыне, у Тропаве, але мне яго не давялося пабачыць. Афіцыйным выдаўцом і вельмі актыўным аўтарам часопісу «Жыве Беларусь» быў Міхася Ганько, рэдактарамі – Уладзімер Кушаль і Расціслаў Нарушэвіч. Супрацоўнікі рэдакцыі – Надзея Абрамава, Алесь Кароткі, Галіна Бузук, Уладзімер Гарэлік, Барыс Суравы, Аўген Калубовіч ды інш. Нумары часопісу ўяўлялі зь сябе даволі аб'ёмныя сшыткі. Там прысутнічала перш за ўсё палітычная проблематыка, мастацкая літаратура, хроніка. Друкаваліся розныя прынагодныя матэрыялы, прысьвечаныя Фабіяну Акінчыцу, Вацлаву Іваноўскаму, папулярызаваліся постаці айчыннай гісторыі – Ігнат Грынявіцкі, Усевалад Ігнатоўскі і г. д. Вельмі цікавы быў зъмест. З часопісам супрацоўнічалі шматлікія аўтары, ён някепска разыўваўся, што праўда, вельмі кароткі час.

**М. С.:** Вы пішаце, што на кіраўнічыя пасады ў Саюзе беларускай моладзі часам прызначаліся былыя палонныя чырвонаармейцы. Ці не было гэта кадравай памылкай вышэйшага кіраўніцтва СБМ?

**Ю. Т.:** Не, гэта не было памылкай. Такую кадравую палітыку праводзіў перш за ўсё Акінчыц, які імкнуўся да ўяўнай улады ў Беларусі і рыхтаваў пад сябе адпаведныя кадры. І такія кадры знайшліся на той час у Нямеччыне – ваеннапалонныя чырвонаармейцы, беларусы, якія пагадзіліся пайсьці на супрацоўніцтва з Акінчыцам. Агулам было перашколена і выслана з Нямеччыны ў Беларусь 130 чалавек. Большаясць з іх працевала ў галіне пропаганды, а таксама перакладчыкамі ў акурговых камісарыятах. З гэтых ваеннапалонных і меркавалася атрымліваць кіраўнікоў СБМ. На курсах СБМ у чэрвені 1943 году ў Менску зімаліся больш як 20 курсантаў, у тым ліку палова з іх – былыя палон-

ныя чырвонаармейцы. З чырвонаармейцаў паходзілі намеснік Ганька Дзымітры Стэльмах, супрацоўнікі кіраўнічага штабу Васіль Цыкуноў і Васіль Брэль. Акруговымі кіраўнікамі былі прызначаныя Сяргей Бузак (на Менскую акругу), Максім Бабкоў (Лідчына), Мікіта Каляда (Наваградчына), Фёдар Шпак (Баранавіцкая акруга), Палікарп Манькоў (Случчына). Кубэ ня вельмі пагаджаўся з такой кадравай палітыкай, але, зь іншага боку, ён націскаў на тое, каб кіраўнічыя пасады займалі мясцовыя дзеячы. Цікава, што ўсяго пяць актыўістаў пакінулі СБМ і перайшлі ў партызаны: съцежку праклаў Каляда, за ім падаліся Брэль, Бабкоў, Рыгор Фралоў і Цыкуноў. Так што нельга сказаць, што падобныя выпадкі былі шматлікія.

**М. С.:** Розныя дасьледчыкі падаюць розную колькасць чальцоў СБМ: ад 8000 да 100 000 чалавек. А ваша лічба якая?

**Ю. Т.:** Я пагаджаюся са справаздачамі кіраўніцтва СБМ. Паводле іх, на тэрыторыі Генэральнай акругі Беларусь было 8500 чальцоў СБМ. Плюс – каля 1000 у ваеннай зоне ва Ўсходняй Беларусі. Разам – каля 10 000 юнакоў і юначак. Тут ёсьць адзін істотны момант. У Нямеччыне таксама налічвалася каля 3500 нібыта чальцоў СБМ. Але гэта былі не эсбээмаўцы, якія выехалі на працу ў Нямеччыну (гэта званая працоўная група СБМ). Гэта была неарганізаваная моладзь, якую там, у Нямеччыне, хацелі ўцягнуць у працоўную групу. Крыху папоўніўся СБМ там, але балышня не ўступала – не хацелі. Таму быў выдадзены загад, адміністрацыйным способам іх усіх залічылі ў СБМ. Разам выйшла 12 600 чалавек. Але я не лічу гэтых, прымусова ўключаных. Рэальна ў СБМ было каля 10 000 чальцоў.

**М. С.:** Многія эсбээмаўцы апынуліся ў 1943–1944 гадах у Нямеччыне. Чым ім там давялося займацца?

**Ю. Т.:** Чальцы працоўнай групы займаліся выключна працай на нямецкіх заводах. Зусім іншая катэгорыя – уздельнікі ваенна-дапаможнай службы, перш за ўсё Люфтвафэ, яны служылі ў зэнітнай артылерыі. Там былі як чальцы СБМ, так і людзі, не звязаныя з гэтай арганізацыяй. Хоць усім ім давалі бела-чырвона-белыя павязкі на рукавы. Закіды некаторых гісторыкаў, што СБМ, маўляў, упłyваў на мабілізацыю моладзі ў Люфтвафэ, ня маюць пад сабой падставаў. У Літве ці ва Ўкраіне моладзевых арганізацый не было, а літоўцы ці ўкраінцы ў Люфтвафэ служылі. Справа ў тым, што моладзь ішла служыць добраахвотна. У Беларусі службу гэтую нельга звязваць з СБМ, хоць адпаведная прапаганда вялася, як і паўсюль на той час.

**М. С.:** Вядома, як ставіўся Гітлер ды ягоныя памагатыя да паняволеных народаў. Вы ў сваёй кнізе цытуце выказваныне на гэту тэму райхсфюрэра СС Гімлера: «Калі нейкі беларус ці ўкраінец стварае сваё войска, то, нягледзячы на гэта, ён жа застаетца расейцам (*ist er doch trotzdem ein Russe*). Уявіце сабе, што прыходзіць да мяне нехта, напрыклад нейкі нямецкі эмігрант з Баварыі ці Бадэну, і кажа, што ён ня немец, а толькі баварац ці бадэнец, і змагаецца за свабоду Баварыі ці Бадэну. Гэта ж бяз сэнсу. Такое нам натварыў толькі гэты дурань Розэнбэрг»... Нягледзячы на гэтую пазыцыю нямецкіх правадыроў, кіраўнік СБМ Міхась Ганько трymаўся ідэалёгіі нацыянал-сацыялізму. Ці гэта была зь ягонага боку палітычная гульня?

**Ю. Т.:** Мне здаецца, для Ганька гэта не было палітычнай гульней. Гэткая ідэалёгія была ягоным перакананьнем. На гэтае перакананьне, магчыма, адмоўна паўплывала стаўка Гімлера на генэрала Ўласава, імкненыне залічыць у армію Ўласава ўсіх: украінцаў, беларусаў ды іншых грамадзянаў Савецкага Союзу. Але ішлі ўжо апошнія месяцы вайны, і ніякага рэальнага значэння тая армія ня мела. Па

вайне Міхась Ганько зьбіраўся вярнуцца ў Беларусь і ўдзельнічаць у антысавецкім партызанскім руху. Ён пра гэта неаднойчы публічна заяўляў, але сваіх намераў не ажыццязвіў. Ганько застаўся ў Празе, дзе і загінуў. Якім чынам – невядома. Але ёсьць надзея, што факт ягонай съмерці зафіксаваны ў дакумэнтах, якія савецкія органы ў 1945 годзе захапілі ў Празе. Яны знаходзяцца, хутчэй за ёсё, у маскоўскім Архіве найноўшай гісторыі.

**М. С.:** Паўсюль у Эўропе мінулая вайна называецца Другой сусьветнай. У Беларусі ж яна – Вялікая Айчынная. Які тэрмін, на вашу думку, больш адпавядзе гісторычнай праўдзе?

**Ю. Т.:** Калі пачалася вайна, я знаходзіўся ў Дукштах – цяпер гэта ўсходняя Літва, некалькі кіляметраў ад мяжы з Беларусью. Для нас вайна пачалася 1 верасня 1939 году. А на ўсходзе Беларусі ніякай вайны не адчуvalася. Вялікая Айчынная... Гм... Для мяне ні Вялікай, ні Айчыннай гэтая вайна ніколі не была. Для насельнікаў Прыбалтыкі, Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны, што сталі часткаю СССР ў 1939–1940 гадах, гэта была і ёсьць Другая сусьветная вайна. Але лягічна, што для жыхароў Усходняй Беларусі яна была Вялікай Айчыннай, калі лічыць, што для іх Савецкі Саюз быў адной вялікай айчынай. Думаю, тут справа ня толькі тэрміналёгіі. Гэтае пытанье можна разглядаць па-рознаму. Я лічу, што больш правільная назва – Другая сусьветная вайна.



*Леанід Дранько-Майсюк –*  
паэт, празаік, перакладчык. Закончыў Літаратурны  
інстытут імя М. Горкага ў Маскве. Працаўай  
у выдавецтве «Мастацкая літаратура», у Беларускім  
нацыянальным драмтэатры імя Янкі Купалы. Аўтар кніг  
«Тут», «Стомленасць Парыжам», «Анёлак і я»  
ды інш. Нарадзіўся ў 1957 годзе ў Давыд-Гарадку.  
Жыве ў Менску.

## Леанід Дранько-Майсюк: «Паэзія – съвецкая рэлігія прыгожых людзей»

*10 кастрычніка 2007 году*

*Беспрацоўны настаўнік ці беспрацоўны журналіст – зьява даволі звыклая для беларускага грамадзтва. А вось беспрацоўны паэт – статус новы, пакуль што не асэнсаваны айчыннымі сацыёлягамі. У Беларусі і за савецкім часам, пры ўгодных ганараках, літаратурнай працай зараблялі на жыцьцё лічаныя творцы. У Беларусі сучаснай выжыць на ганаракы ад публікацый стала немагчыма. Тым ня менш сёйтой выжывае. Паэт Леанід Дранько-Майсюк яшчэ ў 2002 годзе звольніўся з выдавецтва «Мастацкая літаратура» і з тae пары нідзе ня служыць. У няпэўным статусе беспрацоўнага ён і сустрэў сваё пяцідзесяцігодзьдзе.*

**Міхась Скобла:** Леанід, вольны мастак – гэта нялага, але ж ёсьць сям'я, ёсьць гэткі празаічны панятак, як хлеб надзённы. Ці табе ўдаецца зарабляць на жыцьцё вершамі?

**Леанід Дранько-Майсюк:** Гэта тая дзвіносная сутицыя, паводле якой, сапраўды, на жыцьцё я зарабляю сваёй паэзіяй. Апошнім часам даводзіцца шмат выступаць, ездзіць па ўсёй Беларусі з чытаньнем вершаў. Гэта ўзбагачае прастору майго творчага існаваньня і падмацоўвае мяне матэрыяльна.

**М. С.:** Не шкадуеш, што ў свой час сышоў зь дзяржаўнага выдавецтва?

**Л. Д.-М.:** Не шкадую. Тады, у 2002 годзе, акурат аўядноўваліся выдавецтвы «Мастацкая літаратура» і «Юнацтва». Падчас такіх аўяднаньняў абавязковая зъяўляюцца лішнія людзі, якім няма куды падзецца. У выпадку з выдавецтвамі гэта былі выдатныя прафэсіяналы – мастакі, рэдактары, карэктары. І я вырашыў сышці, бо ведаў, што, застаўшыся бяз

працы, буду сябе лягчэй пачуваць, чым нехта іншы. У аддзеле кадраў мне сказалі, што трэба дзеля таго, каб не перапыніўся стаж, стаць на ўлік у цэнтры занятасці, што я і зрабіў. І даволі працяглы час я быў афіцыйна зарэгістраваны ў якасці беспрацоўнага на біржы Цэнтральнага раёну гораду Менску.

**М. С.:** І як ставіліся ў цэнтры занятасці да беспрацоўнага паэта, якую працу табе там прапанавалі?

**Л. Д.-М.:** Памятаю, што мяне там сустрэлі вельмі прыхільна. У цэнтры занятасці працу ѿсь вельмі мілыя і ўважлівая людзі, адмыслоўцы сваёй справы. Мы дамовіліся, што я сваёй паэзіяй буду ахоўваць кветкі ў сталічным Батанічным садзе.

**М. С.:** Табе было прапанавана праца ваць вартаўніком?

**Л. Д.-М.:** Так, і ахоўваць кветкі паэзіяй – гэта найвышэйшае мастацтва вартаўніцтва.

**М. С.:** Вельмі своеасаблівы падарунак да твайго пяцідзесяцігодзьдзя зрабіла Міністэрства адукацыі. Тваё імя зынікла са школьніх праграмаў па літаратуре – разам з імёнамі Ўладзімера Някляева, Вольгі Іпатавай, Святланы Алексіевіч, іншых пісьменнікаў. Цябе гэта вельмі засмуціла?

**Л. Д.-М.:** Смуткаваць – занятак не для мяне. Мне хочацца закранутую табой проблему вывесці за межы майго імя і сказаць пра тое, што колькасць гадзінаў, якія адведзены ў нашых навучальных установах на вывучэнне беларускай мовы і літаратуры, вельмі і вельмі недастатковая. Нам часам кажуць, што дзеткам цяжка даецца аўтаматичная навучальная праграма. Паводле гэтай лёгкі, скарачаецца сваё, павялічваецца чужое, і дзеткі зь першасі клясы вывучаюць не беларускую, а, скажам, ангельскую мову. Са школьнай праграмы па беларускай літаратуре ўвогуле нельга выкрэсліваць ніводнага пісьменніка, бо ў кожнага пісьменніка ёсьць твор, які павінен вывучацца ў школе. Нельга замяніць імя на імя,

трэба імя дадаваць да імя. Сучасная наша літаратура развязваеца, яна маральна і эстэтычна багатая, і яе ў поўным аб'ёме павінны ведаць школьнікі. Павінен існаваць баланс паміж неабходным і патрэбным. Колькі гадзінаў адведзена на вывучэнне, скажам, кампютарнай тэхнікі, столькі ж гадзінаў павінна быць адведзена і на вывучэнне беларускай мовы і літаратуры.

**М. С.:** Я чытаў, што Восіп Мандэльштам, калі ня меў паблізу сяброў ці знаёмцаў, тэлефанаваў свайму съледчаму, які выклікаў яго на допыты, і дэклімаваў яму новыя вершы. А як з гэтым у цябе? Ці патрабуе новы твор неадкладнай сустрэчы з чытачом?

**Л. Д.-М.:** Даволі працяглы час я ня думаў пра свайго чытача. Мне вельмі падабаўся сам працэс пісання, і я складаў вершы для самога сябе. Аднак абставіны прымусілі мяне паверыць у незвычайнае: аказваеца, ёсьць людзі, іх дастаткова многа, якія цябе, менавіта цябе, чытаюць. І зьнейкага моманту я зразумеў, што нельга і надалей ня ўлічваць думкі і пачуцьці гэтых людзей. Што літаратура дзейсная тады, калі мае свайго актыўнага чытача. Гэта зусім ня значыць, што ў сваёй творчасці я стаў падладжацца пад нечый настрой, але я пачаў «адрасаваць» свае вершы, свае апавяданыні тым прыхільнікам прыгожага пісьменства, якім мае творы неабходныя. Прыйнаюся, занятак гэты спрыяе натхненьню. Ёсьць у мяне проза, надрукаваная ў часопісе «Дзеяслоў», называеца яна – «Анёлак і я». Гэта і ёсьць узор адраснай творчасці. Увогуле, улічваючы абставіны, у якіх апынулася беларуская мова, творы, напісаныя на ёй, павінны ісьці па апостальскіх съцежках – гэта значыць даходзіць да кожнай душы.

**М. С.:** Пытанье толькі – колькі такіх душаў павінна быць. Нядаўна кумір шасьцідзясятнікаў Яўген Яўтушэнка паабязаў ізноў сабраць цэлы стадыён прыхільнікаў паэзii, як гэта адбывалася ў гады

ягонай маладосьці. А ці магчымы ў нас у Беларусі масавы ўсплеск цікавасці да паэзii?

**Л. Д.-М.:** На жаль, статыстычна пацвердзіць колькасць аматараў паэзii немагчыма. Але масавы ўсплеск цікавасці да паэзii магчымы. Калі мы канчаткова атруцімся псэўдамастацтвам, якое пануе сёньня, калі мы зразумеем, што книга не падлягае замене на яе электронную вэрсію, калі мы адкінем культ коміксу, падробак, пераробак, усялякіх падмалёвак і падтанцовак... Калі мы выпрацуем законы, паводле якіх будуць карацца «дзеячы», дзейнасць якіх накіравана на тое, каб забясьпечыць школьнія бібліятэкі скарочанымі варыянтамі клясычных твораў... Урэшце, калі мы здолеем прапанаваць грамадству заместа культуры жывата культ розуму... Вось тады, я ўпэўнены, паэзія вернеца ў вялікія аўдыторыі. Працэс гэты няпросты і даволі доўгі, але я веру: не адзінкі, а сотні і тысячи будуць слухаць паэтаў. Беларуская паэзія па сутнасці сваёй народнай, яна ня можа заставацца на хісткіх эстрадках пэрформансаў ці на старонках піжоністых выданняў, наклад якіх сарамліва прыкрываецца лічбай 299. Беларуская паэзія – съвецкая рэлігія прыгожых людзей, памятайма пра гэта!

**М. С.:** А якая самая масавая аўдыторыя, перад якою табе даводзілася выступаць з чытаньнем вершаў?

**Л. Д.-М.:** Пяцьсот ці шэсцьсот удзячных слухаючых слухалі вершы ў Мастах. Вельмі шмат людзей было ў 1997 годзе на маёй творчай вечарыне ў сталічнай філярмоніі. Вялікая аўдыторыя была на «Славянскім базары». Маладэчанскі фэстываль песні і паэзii можна згадаць.

**М. С.:** А згадай самую нешматлюдную залю.

**Л. Д.-М.:** Самая нешматлюдная залі ў Эўропе. У Парыжы мяне слухалі дзесяць чалавек, у Мадрыдзе – пяць, у Лісабоне – трох.

**М. С.:** Значыць, выступаць трэба дома... Апошнім

часам ты пішаши прозу. І мне тут хочацца згадаць лібімага намі абодвумя Міхася Стральцова: «Люблю я прозы дух цывярозы, яе густы зямляны дух. Яна і жартам, як сур'ёзам, карчы варочае за двух». А вось мне здаецца, што мастацкія магчымасці паэзіі значна большая, чымся прозы, – пагадзіся.

**Л. Д.-М.:** Ёсьць і іншая думка. Кажуць, што ў прозы шырэйша дыханьне. Аднак жа і ў паэзіі дыханьне ня менш аўтэнтычнае. Згадайма «Новую зямлю», «Сымона-музыку» альбо дзьве апошнія, абсолютна цудоўныя паэмы Ўладзімера Някляева «Палянэз» і «Ложак для пчалы». Гэтыя творы съведчаць, што глыбіня і вышыня паэзіі – бязъмерныя. У Літаратурным інстытуце ў Маскве мяне вучылі, што паміж паэзіяй і прозай няма ніякай розніцы, хіба што розніца існуе ў рытме. У прозы ён менш аўтэнтычны. У 1989 годзе Галіна Булыка пазнаёміла мяне з маскоўскім паэтам Юрыем Кузьняцовым. Ён тады гасцівала ў Менску. І вось частую я ў сябе дома вялікага расейскага паэта кавай (дарэчы, ад гарэлкі ён адмовіўся) і пытаюся: «А чаму вы, Юры Палікарпавіч, ня пішаце прозу?» Ён адказвае: «Уся мая проза ў маёй паэзіі...» І ўсё ж ёсьць, скажу так, тэмы ўласна празаічныя. І кожны паэт мусіць напісаць кніжку добраі практичнай прозы – ад съветлага дэтэктыву да дапаможніка, напрыклад, па пчаліарстве ці агародніцтве.

**М. С.:** Ведаю, што ты апошнім часам працуеш над тэмай «Антон Луцкевіч і Давыд-Гарадок». Што ў выніку павінна атрымацца?

**Л. Д.-М.:** У выніку павінна атрымацца аповесіць-п'еса. Яна будзе называцца «Зь Вільні ў Давыд-Гарадок, і з Давыд-Гарадка ў Вільню». Дзякуючы Анатолю Сідарэвічу, ягонай стараннай, высокай прафесійнай працы па вяртаныні да чытача вялікай спадчыны Антона Луцкевіча, дзякуючы Сяргею Дубаўцу, ягонаму аналітычнаму мастацтву, праэзь якое эпоха Луцкевіча наблізілася да мяне, дзякуючы

клопату прафесара Ўладзімера Міхнюка і сапраўднага паэта архіўнай прасторы Віталія Скалабана я адчуў, што мушу напісаць сваю прозу пра дырэктора Беларускага музэю ў Вільні Антона Луцкевіча. Менавіта ў такой якасці ён прыехаў у 1936 годзе ў Давыд-Гарадок, каб даследаваць дубовыя труны, якія былі знайдзены падчас будаўніцтва царквы на Замкавай гары. Антон Луцкевіч навукова даказаў, што ў гэтых дубовых саркафагах пахаваныя давыд-гарадоцкія князі, а самі саркафагі знаходзяцца ў культурным слоі зямлі XII ст. Я веру, што неўзабаве наша грамадзтва па-сапраўднаму ацэніць дзеяньніцу Антона Луцкевіча. У Менску яму абавязкова будзе паставлены помнік, адчынены музэй. Без Антона Луцкевіча не было бы Беларусі як дзяржавы.

**М. С.:** Жыў-быў такі японскі мастак Кацуся Кахусай – аўтар вядомага альбому «Трыццаць шэсць відаў Фудыямы». Ён пісаў у розных манэрах і кожнага разу, мяняючы манэру, мяняў і сваё імя. І такіх перыядоў у ягоным жыцці было больш за трыццаць. А ў цябе патрэбы ў псэўданіме ніколі не ўзынікала?

**Л. Д.-М.:** Я ніколі не карыстаўся псэўданімамі. Ёсьць такі панятак – гетэрнімія, гетэрнімны азначае «рознайменны». Нашы паэты, нашы клясыкі любілі па неабходнасці (сацыяльнай і палітычнай) мастацтва гетэрніміі. Успомнім шматлікія псэўданімы Якуба Коласа, Кандрата Крапівы, Францішка Багушэвіча, Цёткі... Літаратура – занятак небясьпечны, і таму аўтар звычайна прыкрываў сваё сапраўднае прозвішча выдуманым іменем. А яшчэ, каб стварыць уражаныне, што, напрыклад, ён, Францішак Багушэвіч, у мастацкім пісьменстве не адзін. Варта тут згадаць і вялікага партугальскага паэта Фэрнанду Пэсоа, сапраўднага караля рознайменнасці. У яго былі дзясяткі і дзясяткі псэўданімаў. Кожны свой рукапіс ён падпісваў новым прозвішчам, даваў гэтаму прозвішчу біографію

і, па сутнасці, ствараў новага пісьменьніка. Псэўданім, нават расшыфраваны, заўсёды мае адценъне таямнічасці.

**М. С.:** 6 кастрычніка ў Беларусі адзначаўся Дзень архівіста. Ці зъбіраеш ты архіў, ці згодны з Барысам Пастарнакам, які пісаў: «Не надо заводить архива, над рукописямі трястись»?

**Л. Д.-М.:** Мы – краіна расьцярушаных, а то і наогул згубленых архіваў. Мы – прастора кепска вывучаных архіваў. Таму ўсё тое станоўчае, што робіцца ў галіне архівістыкі, у мяне выклікае вялікую павагу. Сяргей Шупа сабраў два вялікія тамы архіваў БНР. Гэтая праца заслугоўвае ордэна Ганаровага Легіёну. Вельмі плённа працуе даследчык Віталь Скалабан. Дакументалістыка робіцца мастацкае мысленіне дысцыплінаваным, дапамагае пазбягачыць фантазійных выкрунтасаў... Я зъбіраю архіў, але пад замком не трymаю. Май фотаархівам карыстаюцца журналісты (асабліва іканаграфіяй 1930 году), а мае рукапісы паступова пераходзяць на захаванье ў Музэй гісторыі беларускай літаратуры.

**М. С.:** Днямі зь Віцебску прыйшла навіна: тамтэйшыя ўлады загадалі ў гарадzkіх кнігарнях гандляваць цыгарэтамі. І кніжныя стэлажы стаяць поруч з цыгарэтнымі. Як табе падабаецца гэткае суседства?

**Л. Д.-М.:** Павінна быць культура гандлю, і прадаваць цыгарэты ці віно поруч з кнігамі – няправільна. Так быць не павінна. Памятаю, як на пачатку 1990-х гадоў пачалі зынікаць бібліятэкі, іх забіралі пад розныя прыбытковыя ўстановы. У нашы дні зынікаюць кнігарні. Яшчэ нядайна прадавалі кнігі ў падземным пераходзе станцыі мэтро «Кастрычніцкая», а цяпер там прадаюць віно. Літаральна на маіх вачах зынікла кнігарня «Ноты», яна была на вуліцы Леніна – цяпер там крама па продажы мабільных тэлефонаў (даљкажыкаў). Сённяшняя офісна-глянцевая цывілізацыя засоўвае кнігарні ў

цёмны кут, і пакуль яна перамагае. Спадзяюся, такі стан рэчаў часовы, фатальных наступстваў ня будзе. Кнігарні выжывуць гэтак жа, як выжылі цэрквы.

**М. С.:** У кнізе «Паэтаграфічны раман» ты закраінёў тэму паэт і ягоная неадпаведнасць сацыяльнай і палітычнай будзённасці. Не адпавядалі гэтай самай будзённасці Янка Купала і Ларыса Геніюш, Аляксандар Блок і Васіль Стус... А што бывае, калі паэт адпавядае рэчаінасці?

**Л. Д.-М.:** Калі паэт адпавядае па ўсіх параметрах, сацыяльных, маральных і палітычных, рэчаінасці, тады ён ператвараецца ў палітычнага падтанцоўшчыка, тады ён з творчай асобы паволі, але ня ўхільна ператвараецца ў чалавека абслугі. Такіх прыкладаў шмат у гісторыі літаратуры. І самы клясычны і сумны прыклад у гэтым сэнсе – трагедыя Маякоўскага.

**М. С.:** А калі пытанье павярнуць на іншы лад: ці павінен паэт адпавядаць мэнтальнасці народу? І ня толькі паэт, але і прэзыдэнт таксама. Можа, усе нашыя беды і праблемы апошніх гадоў ад таго, што не адпавядае наш народ свайму кірауніку? Прэзыдэнт у нас даволі тэмпэрамэнтны, а народ – пераважна рапхманы.

**Л. Д.-М.:** Паэт не павінен думачь пра сваю адпаведнасць мэнтальнасці народу. Гэта ня той філязофскі пастулят, пра які паэт павінен штодня дбаць: адпавядаць ці не адпавядаць. Янка Купала пра гэта ня дбаў, ён проста жыў, творча існаваў. Ён – самае дакладнае ўласабленыне беларускага народу, ягоных мужнасці, працавітасці, трагедыі і, магчыма, ягоной пасіўнасці. Пэўнай частцы беларускага народу прэзыдэнт Лукашэнка адпавядае. Але я належу да той вялікай часткі нашага народу, паміж якой і кірауніком дзяржавы існуе бяздонная прорва.

**М. С.:** «Воўчы голас радзімы» – тваё вызначэныне. Ад воўчага голасу можна ўцякаць на край сьвету...

Што дае эміграцыя творцу? Прыйгадваю, зь якімі выдатнымі книгамі – пазірі і прозы – вярнуўся зь Фінляндыі Ўладзімер Някляеў.

**Л. Д.-М.:** Сказана: хлеб эміграцыі горкі, салодкім быць ён ня можа. У жыцьцёвым сэнсе, бяспрэчна, эміграцыя для творцы – трагедыя. А ў творчым – мабыць, гэта своеасабліве шчасце. Някляеў на чужыне шмат працаўваў, ягоныя фінскія паэмы і аповесы ён для нашай сучаснай літаратуры – пасапраўднаму новае слова. Новы празаічны далягляд някляеўскі нарадзіўся менавіта ў эміграцыі. Што да мяне, то я нікому, у тым ліку сабе, не пажадаў бы апынуцца на эміграцыйнай высьпі, але ня ўсё нам падуладна, і часам здараецца так, што мы – мацнейшыя за нейкія абставіны, а жыцьцё мацнейшае за нас. І ў выніку гэтага мы сядаем у эміграцыйны цягнік.

**М. С.:** Эміграцыя нагадвае старасыць, калі ты застаўся жыць – ужо бяз бліzkіх і сяброў. Я не хачу гаварыць пра фізычны ўзрост: цела звычайна не супадае ў старэнні з душой. Пушкін незадоўга да съмерці прызнаўся, што адчувае сябе тысячагадовым старцам. А што дае старасыць паэту – жыцьцёвы досьвед, самазаспакаенне, майстэрства?

**Л. Д.-М.:** Старасыць – зъява дастаткова страшная. Гэта згасанье, разбурэннне ня толькі цела, але і, што страшней, розуму і інтэлекту. Цікава, што Максім Багдановіч не дажыў да старасыці, Янка Купала ўбачыў старасыць, Якуб Колас зжыўся зь ёю, а Кандрат Крапіва быў старасыцю зьядзены. Вельмі часта здараецца, што старасыць – поўная адсутнасць творчасыці, як у гэтых маіх радках: «Але ў канцы жыцьця, як не складаеш вершы, / тады й жывеш! / Апошні ўздых і ёсьць твой верш найлепшы, / найгеніяльны верш...».

**М. С.:** Мы ўжо згадвалі імя Міхася Стральцова, якому сёлета, дарэчы, споўнілася 670 гадоў. Ведаю,

што Стральцоў – адзін з тваіх улюблёных творцаў. Чым ён табе блізкі?

**Л. Д.-М.:** У любой сферы чалавечай дзейнасці існуе, як вядома, попыт на майстэрства. У літаратуры – таксама, і нават у першую чаргу чым дзе... Бо літаратура – гэта перш за ўсё ня *что* напісана, а як напісана. Міхась Стральцоў – майстар. Для вытанчаных чытачоў творы Стральцова цікавыя хараством пісьма, дасканаласцю думкі – увогуле прыгажосцю беларускай мовы. А для людзей, якія праста любяць чытаць па-беларуску, Стральцоў цікавы сваёй нявыдуманасцю, сваёй цудоўнай жыцьцёвой зразумеласцю. І таму ягоныя апавяданні «Смаленне вепрука», «Сьвет Іванавіч, былы донжуан» чытаюцца як папулярныя раманы, а ягоныя аповесы «Загадка Багдановіча», «Дзень у шэсцьцідзесят сутак», «Адзін лапаць, адзін чунь» успрыманыя як эмацыйна-інтэлектуальнае падарожжа... У адным з артыкулаў Стральцоў пісаў пра Янку Брыля: маўляў, Брыль – гэта той пісьменнік, чый талент не папаваны таннай парадаксальнасцю. І талент самога Стральцова – празайка, паэта, эсіста, крытыка, выхавальніка літаратурнай моладзі – таксама не папаваны таннай парадаксальнасцю. Досьвед Міхася Стральцова вучыць: у літаратуры трэба пазбягаць і псэўдасур'ёнасці, і элемэнтаў цыркацтва. Калі я думаю пра будучыню беларускай літаратуры, то перш за ўсё думаю пра Міхася Стральцова – гэта значыць, уяўляю літаратуру без надзіманай сур'ёнасці і цыркацтва.

**М. С.:** Ты рэдагаваў апошнюю прыжыцьцёвую книгу Стральцова – паэтычны зборнік «Мой съвеце ясны». Ці лёгка ён пагаджаўся зь нейкімі рэдактарскімі заўвагамі?

**Л. Д.-М.:** Мне не спадабаўся адзін верш Стральцова, і цяпер я вельмі шкадую, што сказаў яму пра гэта. Міхась Лявонавіч тут жа гэты верш выкінуў са сваёй кніжкі. Нават ня памятаю, аб чым быў

той верш, памятаю толькі рыфму зь яго: «віза – тэлевізар». Яна мне здалася няўдалай. Зрэшты, у працэсе рэдагаваньяня ня гэта было галоўнае. Сам аўтар быў незадаволены сваёй кнігай. Страшэнна незадаволены! Я яго супакойваў, як мог. Выход кнігі па тэхнічных прычынах расцягнуўся амаль на два гады (патым часе тэрмін неверагодна вялікі!), і ўвесь гэты час Стральцоў скардзіўся мне і пры сустрэчы, і па тэлефоне – на сябе, на свае вершы... У маёй рэдактарскай практицы такога сябененавіснага аўтара больш не сустракалася... Памятаю, галоўны рэдактар выдавецтва «Мастацкая літаратура» Серафім Андраюк прапанаваў выдаць «Мой съвеце ясны» ў палепшаным афармленыні, мастак Аляксандар Шэвераў зрабіў цудоўныя ілюстрацыі, Мікола Федзюковіч напісаў узънёслую рэцэнзію, Рыгор Барадулін – чулую анатацыю. Вясною 1986 году кніга выйшла, у Доме літаратара адбылася прэзэнтация ўжо адразу дзвіюх кніжак (якраз пасьпей зьявіцца і зборнік артыкулаў «Пячатка майстра»). Памятаю, тая прэзэнтация не палепшила настрой Міхася Стральцова. Можна было падумаць, што ён не любіў сваю творчасць.

**М. С.:** «Азнаеш што, азнаеш што, мой сябрамілы, ты ля душы маёй пастой у час панылы...» Анатоль Сідарэвіч пісаў у мэмуарах, што акурат і не было каму «пастаяць ля душы». Сябра не было. Няўжо Стральцоў быў такі адзінокі?

**Л. Д.-М.:** У Міхася Стральцова быў няпросты характар, і ў ягоных сяброў таксама – няпростыя характары. Гэтым шмат што тлумачыцца. Стральцоў не шукаў самоты, самота жыла ў ім, ён быў самонікам. Вядома, ад людзей, якіх паважаў, ён хацеў разуменія, і ад яго таксама чакалі разуменія. Гэта звычайная, клясычная сітуацыя. Яна скрачае жыцьцё мастака, але ўпрыгожвае ягоную біяграфію.

**М. С.:** У 1981 годзе Стральцоў апынуўся ў Ма-

зырскім лячэбна-працоўным прафілякторыі. І так сталася, што адзінам чалавекам, які наведаў паэта там, быў ты. Як пераносіў Стральцоў сваё вымушанае знаходжанье ў гэтай спэцыфічнай установе?

**Л. Д.-М.:** Мы гаварылі пра самоту Стральцова, пра яго творчую адзіноту... Я гэта называю філязофскім сіроцтвам. Дык вось, гэтае філязофскае сіроцтва Міхася Стральцова было, на жаль, стомленае, кажучы вобразна, сумнымі дарамі Вакха. Сапраўды, больш за год ён прабыў у Мазырскім лячэбна-працоўным прафілякторыі. 28 студзеня 1982 году я наведаў яго. Была зіма, стаяў моцны мароз. Памятаю, я прыехаў дахаты з Масквы, дзе вучыўся ў Літінстытуце, і адразу сказаў бацькам, што паеду да Стральцова. Мама схадзіла на базар, купіла сыр, сала, яшчэ нешта. Я так шкадую, што ўсё гэта ня ўзяў з сабою, а трэба было... Уражаныне ад месца, у якім апынуўся Стральцоў, было вельмі гнятлівым: высокі глухі плот з калочым дротам, на КПП узброеная працаршчыкі, закрытыя кратамі вокны, падобныя на астрожнікаў пацыенты, цъмяны глыбокі сынег, злосны брэх вартайчай аўчаркі... «Што, ад убачанага сэрца апала?» – Стральцоў усыміхнуўся і супакоў мяне тым, што фрагментам вядомай пушкінскай страфы надпісаў мне сваю кнігу «На ўспамін аб радасці»: «...И я судьбу благословил, когда мой двор уединённый, печальным снегом занесённый, твой колокольчик огласил». «Мой двор уединённый» – так Стральцоў ахрысьціў савецкі ЛТПІ!

**М. С.:** Стральцоў пісаў пра «нацыянальнасьць мэтафары», цытаваў пры гэтым Купалу: «і стагнаў яловы плот, хохлік бегаў ля варот». Ці правамерна гаварыць пра «нацыянальнасьць» выяўленчых сродкаў у паэзіі?

**Л. Д.-М.:** Мэтафара, як вядома, – паэтычны моўны выраз, ужыты ў пераносным значэнні. Менавіта ў пераносным, таму невыпадкова ў 1920-я

гады гэтае грэцкае слова па-беларуску менавалася «пераносінняй». Мэтафара – гэта ня толькі мастацкая звяза, але і псыхалягічная, таму Mixась Стральцоў меў рацыю, калі пісаў пра «нацыянальнасць мэтафары». Згадаем самога Стральцова: «Іраньняй восені пара / зъ яе бадзёрай адзінотай / з прысадаў, саду і двара / ужо глядзіць зусім ня ўпотай – / не звярухні, не закрані! / Няхай халодна грані граюць, / пакуль кляновыя агні / красой апошняю палаюць!». Дык вось, гэтыя радкі – як увасабленыне нашай нацыянальнай памяркоўнасці: маўляў, ня трэба чапаць тое, што створана ня намі... А вось прыклад украінскай мэтафары, з паэзіі Ў. Самійленкі: «Люба веселочко! Будь ти й мені за ознаку надіі, / що не потоне народ наш без сліду в народностях іншых!». А вось польскі прыклад, з паэзіі Галчыньскага: «O, tajemniczosci staroswiecka tych lisci nad murem browaru. / Za tym murem oszalaty Augustyn topi w studni zofte pantofle». Адразу чуецца нязвыклая для нас містыка і бачацца незразумелыя для ўраўнаважанага беларускага характару выбрыкі... А вось самапахальба імпэрскага паэта: «Я памятник воздвиг себе нерукотворный...». Параўнаем са сціпласцю Янкі Купалы: «Я не паэта, о крый мяне Божа!» – і яшчэ раз пераканаемся: меў рацыю Стральцоў – ёсьць яна, ёсьць нацыянальная мэтафара.

**М. С.:** Сталых паэтаў моладзь нярэдка папракае ў пэўных даёніх грахах. Нашы маладыя крытыкі часам падлічваюць, колькі вершаў той ці іншы паэт прысьвяціў Кампартыі ці Леніну. Бываючы, напрыклад, у Польшчы, я нешта ня чую, каб за падобнае папракалі Галчыньскага ці Шымборску.

**Л. Д.-М.:** І нам ня варта нікога папракаць. Неаднойчы і я чую, яку грахах сталінізму вінавацілі Петруся Броўку, Максіма Танка, Аркадзя Кулішову, Пімена Панчанку, Янку Брыля. На гэта я заўсёды адказваю: ня трэба папракаць, а трэба захапляцца, трэба шчыра радавацца, што той жа Броўка склаў

цудоўны верш «Пахне чабор», што Танк напісаў унікальную книгу «Лісткі календара», што Куляшоў стварыў геніяльную паэму «Хамуцію», што Панчанка ўзбагаціў нашу літаратуру дзівосным «Іранскім дзёньнікам», а Брыль падараваў нам клясычныя апавяданы «Марыля», «Праведнікі і зладзеі», «Пасынак», «Цуды ў хаціне»... А што да грахоў, то клясыкам дазволена бываць там, дзе існуе грэх...

**М. С.:** Рызыкоўнае сціверджаныне – дзе дазволена бываць паэтам... Я на свае вочы бачыў: па Вільні ездзяць трамвайныя вагоны з партрэтамі Данелайціса. У Варшаве паэтычныя фестывалі праходзяць у колішніх каралеўскай рэзыдэнцыі ў Лазенках. У праскім метро, там, дзе ў нас рэклама, вывешаная пляшэты з клясычнай паэзіяй. Як ты лічыш, паэзія – звяза камэрнай ці мае права на паўсядзённую прысутнасць у нашым жыцці?

**Л. Д.-М.:** У свой час у Парыжы я бачыў віно пад назвай «Моцарт». І тады ж падумаў: было б цудоўна, калі б якое-небудзь смачнае віно называлася «Янка Купала!» Ты згадаў іншыя прыклады. І ў нас так павінна быць. Бо нашы паэты-клясыкі – ня проста паэты. Францішак Багушэвіч, Янка Купала, Якуб Колас, Максім Багдановіч выканалі ня толькі эстэтычную функцыю, то бок ня толькі стварылі беларускую літаратурную мову і напісалі свае цудоўныя творы, а яшчэ яны выканалі і дзяржавабудаўнічую функцыю, яны пабудавалі Беларусь. Без Багушэвіча, Купалы, Коласа, Багдановіча не было б Беларусі як незалежнай дзяржавы. І таму дзяржава павінна штодня пропагандаваць гэтыя вялікія імёны. Прынамсі, партрэты наших вялікіх паэтаў павінны ўпрыгожваць ня толькі бібліятэкі, але і афіцыйныя ўстановы.

**М. С.:** І хіба апошні блёк пытаньняў. Ты – аўтар выдатных песьняў «Полька беларусская», «Ружы», цэлага альбому «Цацачная крама». Што робіцца

зь беларускай песьняй? Яе сёньня практична не чуваць на БТ, на шматлікіх фэстывалях.

**Л. Д.-М.:** Пры Станіславе Шушкевічу па-беларуску съпявалі ўсе – кажучы па-народнаму, і жук, і жаба, і мох і балота. Мой кватэрны тэлефон на пачатку 1990-х гадоў чырванеў ад напругі, на дзень было па 10 званкоў. Званілі съпевакі, кампазытары, аранжyroўшчыкі, рэдактары музычных рэдакцый, кіраўнікі песенных фэстываляў, дырыжоры, нават мамы і таты будучых съпевакоў і съпявачак. Усім патрэбны былі беларускія тэксты, беларускія вершы. Тады на тэлебачаныні быў фэстываль «Песьню бярыце з сабою», дзейнічала дзяржаўная праграма па прапагандзе беларускай песьні. Тады вельмі шмат у гэтым кірунку рабіла Беларуское радыё і Людміла Георгіёна Палкоўнікаў – выдатны музычны рэдактар. Шмат было выязных канцэртаў, на якіх гучалі толькі беларускія песьні. Сёньняшняя сітуацыя не патрабуе глыбокіх аналізаў. У нашай краіне пропагандуюцца расейская і ангельская мовы, таму на ўсіх сцэнах – лічаныя беларускія песьні.

**М. С.:** Цікавую песьню пачула краіна са сцэны сёлетняга «Славянскага базару». У выкананыні Анатоля Ярмоленкі і «Сяброў» прагучала літаральна наступнае: «Россия – рядом, Литва – направо, а Украина – слева за рекой. Соседка Польша – по курсу прямо, а мы тут в центре, и до нас подать рукой». Адразу напрошваецца пытаныне: якой часткай цела Беларусь павернутая да брацкай Рәсей і куды яна рухаецца? Песьня, на першы погляд, гучыць парадына, але потым падумалася: а раптам гэта палітычная заява, выказаная ў гэткай арыгінальной форме?

**Л. Д.-М.:** Тэкст працытаванай табою песьні нагадвае геаграфічны этуд. Увогуле ж, «Славянскі базар» – бяспрэчна, зьява палітычная. На ім заўжды прысутнічаюць вядомыя палітыкі. І гэта

невыпадкова. Памятаю, як некалькі гадоў таму ў сваім выступленыні на фэстывалі прэзыдэнт Рәсей Ўладзімер Пуцін зрабіў акцэнт адносна таго, што Віцебск – гэта беларускі горад. Чуць такое было вельмі прыемна. Хацелася б, каб гэты фэстываль з нашага беларускага боку быў не інтэрнацыянальна-славянскім, а беларуска-славянскім. У гэтым была б самая лепшая палітыка. А што да таго, як стаіць Беларусь да Рәсей – вачыма ці плячыма... Мяркую, што не вачыма і не плячыма, а так, як Бог паставіў.

**М. С.:** Цяпер назіраецца мода на старыя песьні. Алесь Камоцкі нават выпусциў цэлы альбом «Песьні з бацькоўскай кружэлкі»: там расейскія песьні, перакладзены ім на беларускую мову. А на маё зыдзёленае пытаныне, дзе ж беларускія старыя шлягеры, адказаў, што яму помніцца толькі расейскія. А ты ведаеш нашы песьні, вартыя вяртаныя ў этэр і на сцэну?

**Л. Д.-М.:** Я ведаю шмат такіх песьняў, мяне, шчыра признаюся, зыдзівіла выказваныне паважнага Алеся Камоцкага. Зрэшты, гэта так па-нашаму, гэта так па-беларуску – ня ведаць сваё, а то і наогул прытаптаць сваё. Дарэчы, шлягер – гэта ня толькі папулярная песьня, гэта панятак больш шырокі. Шлягер – гэта яшчэ і проста модны музычны твор, скажам, інструментальная п'еса. Такіх твораў у нас дастаткова. Успомнім песьні Ісака Любана на слова Адама Русака: «Бывайце здаровы», «Не глядзі на другіх», «Толькі з табою», «Не шукай». Успомнім інструментальныя п'есы Яўгена Глебава, напрыклад славутае адажыё з балету «Маленькі прынц». А песьні Ігара Лучанка, вядомыя кожнаму, як і песьні Эдуарда Ханка! Іх проста немагчыма пералічыць. А песьні Зымітра Вайцюшкевіча, дарэчы, на слова таго ж Камоцкага, – хіба яны не беларускія шлягеры?! Хіба яны ня вартыя ўвагі?

**М. С.:** Калі я слухаю сучасныя песьні, мне хочацца

затуліць вуши. Як пазбавіцца той безгустоўшчыны і графаманіі, якая запаланіла песенны этэр?

**Л. Д.-М.:** Я – за разумную цэнзуру, за тое, каб на тэлебачаньні і радыё, на песенных фэстывалях існавалі мастацкія рады. На нашай эстрадзе, у этэры пануе анархія, гучыць тое, што не павінна гучыць, што абражает душу. Пануе ня музыка, а псэўдамузыка, не паэзія, а псэўдапаэзія. Часам нашы выканальніцы паводзяць сябе так, нібыта яны не грамадзяне Рэспублікі Беларусь, а работнікі якой-небудзь «Рязанской областной филармонии». Я ўпэўнены, што сёньняшняя папсовая антыкультура разбэшчвае дзяцей. Ну добра, вывелі вы 14-гадовую дзяўчынку на сцэну, навучылі яе скакаць, аднак жа на трэба дзіця па-панэльнаму агаляць і фарбаваць яму вусны і вочы...

**М. С.:** У сувязі з тым, што этэрная прастора беларускай песні звужаецца, кампазытары часта замаўляюць паэтам расейскамоўныя тэксты. Ці не спрабаваў ты пісаць песні па-расейску?

**Л. Д.-М.:** Я заўсёды адмаўляўся ад прапановы пісаць для наших съпевакоў па-расейску. А прапановы такія былі, і даволі зманлівыя, грашовыя, а то і наогул фінансава-пэрспектывыўныя. Лічу для сябе гэта непрымальным – пісаць не па-беларуску. Нашы съпевакі, якія пяюць па-расейску, съядома ставяць сябе нават не ў другі і ня ў трэці, а ў дзясятых рад суседній культуры. Я ўжо не кажу, дзе яны апынаюцца, калі пачынаюць съпявача па-ангельску. Ну, калі хочуць там быць, то і няхай... Мы цікавыя съвету толькі беларускай песніяй, толькі беларускай мовай! Вядома, разумнаму съвету, а не папсовому.



*Вольга Дзёмкіна –  
мастачка. Выпускніца Беларускага тэатральна-  
мастацкага інстытуту. Працавала на Менскім вытворча-  
мастацкім камбінаце, дзе займалася пераважна  
габеленамі, стварала сцэнічныя строі для ансамбля  
«Песніяры». Нарадзілася ў 1953 годзе ў вёсцы  
Забаеніне на Лепельшчыне. Жыве ў Ліёне (Францыя).*

## Вольга Дзёмкіна: «За мяжой мастаку трэба пачынаць з нуля»

3 жніўня 2008 году

*Мастацтва нараджаецца ў душы чалавека, самай таямнічай субстанцыі на зямлі. Яе ўжо і ўзважылі, і апісаць пасправабалі, але – не разгадалі. Рэлігія змушае верыць у душу, мастацтва душу выяўляе, як прайўлялі ў XIX ст. першыя адбіткі-дагератыты. Калі мастак зъяндждае, ён звозіць з сабой і свой съвет, сваё съвято. Існуе іранічная прыказка: нельга вывезіць за мяжу съвято ў бутэльцы. Але можна вывезіць яго ў душы... Мастачка Вольга Дзёмкіна выехала ў Францыю адзінацаць гадоў таму – у 1997-м. Думала павандраваць і вярнуцца, але лёс распарадзіўся іначай. Вольга выйшла замуж за француза, зъдзівіла сваімі габэленамі Францыю – радзіму мастацкага ткацтва. Ёй пайшлі заказы ад кнігавыдаўцоў, артыкулы пра яе з'явіліся ў заходнезўярэйскіх мастацкіх энцыклапедыях. Яе габэлены і карціны праменяцца съвятым і колерамі Беларусі, куды мастачка зредку прыяжджае.*

**Міхась Скобла:** Спадарыня Вольга, я не пытаюся пра ваш тamtэйши побыт, пра моўныя проблемы, расскажыце, як вы акліматызаваліся ў французкім грамадзстве менавіта як мастачка?

**Вольга Дзёмкіна:** Калі птушка пералятае ў больш цёплае, у больш съветлае гняздо, яна павінна адаптавацца. Павінна прывыкнуць да іншага асяродзьдзя, да новых расцілінаў, да новага сонца, хоць здаецца, што сонца съвеціць усім адноўкава. Безумоўна, забыць мінулае і пачаць новае жыццё мастаку вельмі няпроста. Усё трэба пачынаць з нуля. Перанараджацца. Бо творчасць замежнага мастака, які прыехаў у іншую краіну, успрымаецца

там не адразу. Каб зразумець ягонае мастацтва, каб адчуць ягоныя традыцыі, ягонае мысьленыне, трэба разумець краіну, зь якой ён прыехаў, трэба ведаць, якія карані яго сілкавалі, якія воды абмывалі, якія вятры вычувалі вібрацыю ягонай душы. Зразумела, я пра ўсё гэта ня думала, праста працягвала звыкла працаўцаць, не спыняючыся, нават тады, калі жыццё ня надта ласкава абыходзілася са мною. Я – не эмігрант, не палітычны ўцякач, я не перайшла па патайных съцежках мяжу, я праста зъдзяйсняла сваё жыццёвае падарожжа, і так сталася, што давялося спыніцца ў Францыі. Але грамадзянства ў мяне застаецца беларускае, і я ня бачу патрэбы яго зъмяніць.

**М. С.:** У Беларусі вас ведалі як майстра габэлену, я памятаю вашыя шыкоўныя творы на выставах. А ці займаецца вы мастацкім ткацтвам у Францыі?

**В. Д.:** Магчыма, мой адказ будзе нечаканкай для радыёслушачоў, для маіх беларускіх каліканак, якія працујуць у жанры габэлену. Але, на дзіва, у Францыі габэлен як від сучаснага мастацтва дарэшты зынік. І калі я прывезла свае творы і выставіла іх у Парыжы, Ліёне, Сант-Этьене, Ам'ене, то людзі прыходзілі на выставы і бясконца зъдзіўляліся. А сёй-той нават думаў, што я пісала пэндзлем па тканінах! Гэта мяне нават абразіла, бо габэлен нарадзіўся на зямлі Францыі! Менавіта Францыя – радзіма габэлену! Я была ў шоку. І толькі паслья зразумела, што габэлен у Францыі ўсё ж застаўся, але толькі ў выглядзе музэйных рэстаўрацый. І сёньня ў Францыі я маю пэрспэктыву як габэленшчыца, мая задача – адрадзіць габэлен у Ліёне.

**М. С.:** Французы пашанцавала: прыехала Вольга Дзёмкіна і адрадзіць для іх іхні ж габэлен.

**В. Д.:** Адрадзіць габэлен – мабыць, сказана залішне гучна. Але, зрешты, так яно і ёсьць. Мне прапанавалі ўзначаліць майстэрні мастацкага ткацтва. Паверце, гэта адбылося не адразу. Да мяне

ў майстэрню прыходзілі людзі, аглядалі, абмацвалі мае габэлены, вельмі доўга прыглядаліся, гадамі, і вось толькі цяпер кіраўнікі тэкстыльнай прамысловасці зрабілі мне гэткую прапанову. Для мяне гэта ганарова і адказна. Але мне таксама хочацца спалучыць габэлен францускі і габэлен беларускі і паглядзець, што атрымаецца ў выніку. Чаму ж не? Хоць французы і адкрылі габэлен, але ж не заўсёды ім тут быць заканадаўцамі моды. Я дакажу, што і беларусы могуць распачаць рэнэсанс, адрадзіць тое, што страчана!

**М. С.:** Думаю, што гэта вам цалкам па сілах. Днямі ў Літаратурным музэі Янкі Купалы вы прэзентавалі кнігу «Падарожжа на плянэту мараў» – ваш супольны праект зь літоўскай пісьменніцай Эміліяй Баленене-Легутэй. Як такое сталася магчымым, што ў Францыі началі выходзіць прыгожыя беларускія кнігі?

**В. Д.:** О, тут цэлая гісторыя! Трыццаць гадоў тому я купіла гэту кніжачку ў Баранавічах. І яна сталася адной з маіх улюблёных кніг. Я беззліч разоў перачытаўала яе, захаплялася творчасцю пісьменніцы, якой ніколі ня бачыла. Ведаце, для добрых казак няма ўзросту. Калі ты маленькі, то пры іх чытаныні бачыш і адчуваеш адно, а калі ты дарослы – адкрываеца зусім іншы сэнс! І вось, ужо ў Францыі, я аднойчы расказала сюжэт адной казкі свайму мужу Жаку д'Экалю, ён быў у захапленыні, і мы вырашылі перавыдаць гэтую кнігу па-беларуску, па-француску і па-ангельску. І мы ажыццяўлі задуманае, папярэдне знайшоўшы Эмілію Баленене-Легутэй. Мы зь ёй доўга размаўлялі па тэлефоне, а потым і пісьмы пасыпаліся. Яе душа ўспрымае навакольны сьвет судзівава душы беларускай. Аказваеца, Эмілія жыве каля саменъкай мяжы зь Беларусью, восем кілямэтраў ад яе лецішча да мяжы. Яна выдатна ведае беларускую мову, перакладала на літоўскую апавяданыні Вячаслава

Адамчыка, творы Алеся Разанава. Эмілія цудоўна на памяць чытае вершы Янкі Купалы, у яе сэрцы – абсолютная сімпатыя да Беларусі.

**М. С.:** Ужо ў XXI ст. вы сталі ўладальніцай залатога мэдалю Міжнароднай акадэміі мастацтва і літаратуры ў Парыжы і мэдалю Нацыянальнай асамблеі Францыі. За якія мастацкія дасягненныні вы атрымалі гэтыя прэстыжныя ўзнагароды?

**В. Д.:** Мне трошкі няўмка гаварыць пра свае ўзнагароды... Яны – за мастацкую працу. Я пісала з выкарыстаннем тэхнікі, якая для маіх беларускіх калегаў зদасца нова. Я пісала па дрэве, гэтую фрэскавую манеру я дасканала вывучыла ў Італіі. Я зрабіла нізку твораў «Першыя суніцы», духмянныя суніцы – гэта маё дзяяцінства. За свае беларускія суніцы я атрымала францускі мэдаль, а другі мэдаль – за аздабленыне кнігі паэзіі Гіёма Апалінэра, продкі якога таксама паходзяць з Беларусі. Для выдаўцоў гэта быў сюрприз. І яшчэ адну ўзнагароду маю – за твор, які нарадзіўся на вачах у публікі. У Францыі практикуюцца такія імправізацыі. Я імправізавала на тэму прыроды паўднёвой Францыі, ваколіцаў Ліёну, дзе я жыву, дзе шмат вінаў, дзе вельмі прыгожа, непаўторна адзначаюцца народныя святы.

**М. С.:** Вы згадалі пра Апалінэра і францускія віны, і мне прыгадалася, што ён называў бутлі з шампанскім найлепшай у сьвеце артылерый... Вы ўваходзіце ў Раду мастакоў Францыі. Гэта аналяг нашага Саюзу мастакоў?

**В. Д.:** Так, гэта падобныя арганізацыі, але Рада мастакоў мае больш шырокія магчымасці і паўнамоцтвы. У Саюзе мастакоў толькі беларускія творцы, а ў Радзе сяброўства інтэрнацыянальнае. Чальцы рады маюць магчымасць выстаўляць свае творы ня толькі ў Францыі, але і ў Англіі, Швайцарыі, Швэцыі і г. д. І я, напрыклад, з гэтага карыстаю і даволі актыўна паказваю сваё мастацтва ў Заходній і Цэнтральнай Эўропе, у Скандинавіі.

**М. С.:** У Парыжы да нядаўняга часу жыў вядомы беларускі мастак і скульптар Міхась Наўмовіч, а цяпер жыве графік Барыс Забораў зь Менску. Ці сустракаецца вы там са сваімі землякамі?

**В. Д.:** На жаль, вельмі рэдка. Але я сачу за творчасцю землякоў. Трэба сказаць, што ў Францыі, напрыклад у tym жа Парыжы, адбываеца беззліч самых розных мастацкіх імпрэзаў. Вельмі цяжка ўсё дапільнаваць. Зусім ня так, як у сымпатычным Менску, – можна ведаць пра ўсе падзеі, прысутнічаць на ўсіх выставах.

**М. С.:** Вы аздобілі некалькі кніг для французскіх выдавецтваў. Кніжная графіка ў Беларусі перажывае ня лепшыя часы, мастакам, дый пісьменнікам, жывеца ца ня соладка. А як у Францыі? Ці можа французскі мастак кніжнай графікай зарабіць на жыцьцё?

**В. Д.:** Калі мастак мае імя, калі ён дасягнуў пэўнага ўзроўню, то і жыве ён, ня маючы матэрыяльных турботаў. Гэта тычыцца ня толькі мастакоў, але і пісьменнікаў, дзеячаў тэатру. Кніжная графіка – гэта толькі маленькая частка майі творчасці, я ілюструю толькі тыя кніжкі, якія мне вельмі падабаюцца. Гэта творчасць для душы. Я аздобіла ўжо шэсць кніжак, і да мяне звязратаецца шмат пісьменнікаў Францыі, якія просяць пра ілюстрацыю іх творы. А пасля таго як я атрымала мэдаль Акадэміі літаратуры і мастацтва LUTES у Парыжы, мне замовілі ілюстрацыі да кнігі «Мы – племя баранаў». Гэта гумарыстычная гісторыя Францыі. Выдавецтву спадабаўся стыль майі творчасці.

**М. С.:** У вашых фантастычных малюнках ёсьць штосьці ад колеравай гамы Марка Шагала, які, дарэчы, доўгі час жыў і працаваў у Францыі. Ці прызнаеце вы ў сваёй палітры пэўныя шагалаўскія ўплывы?

**В. Д.:** Я вельмі паважаю і люблю Шагала, ганаруся, што я – ягоная зямлячка. Шагал вельмі

славуты ў Францыі і ва ўсім сьвеце. Але наконт упłyvaў... Я ніколі не імкнулася быць падобнай да кагосці, у мяне свая маленькая съежачка ў мастацтве. Мы з Шагалам паходзім з Віцебшчыны, а там шмат азёраў. Магчыма, наш сіні колер адтуль, з поўначы Беларусі. Сінім колерам да нас прамаўляе душа Беларусі. Мая колеравая гама – адбітак маёй беларускай зямлі. Яе колеры, яе рытм, яе музыка і ствараюць мно палітру.

**М. С.:** Я ведаю, што вы на пачатку 1980-х гадоў бывалі ў Зэльве ў Ларысы Геніюш. У лісьце ад 15 верасьня 1982 году паэтка пісала Валянціне Трыгубовіч: «Мілай Вольга Дзёмкіна пакінула мne вялікую акварэль зэльвенскага касьцёла». Што вам памятаецца з тых пагасцінаў у Ларысы Антонаўны?

**В. Д.:** Ларыса Геніюш – мая ўлюблёная паэтка, яе творы я часта перачытаю ў Францыі. Далёка ад радзімы я адчуваю патрэбу звязратацца да яе паэзіі. Мне пашчасціла яе бачыць, зь ёю сустракацца. Незабыўны час падарожжаў, экспедыцый, якія ў свой час арганізоўваў Музэй старожытнай культуры пры Акадэміі навук, калі там працавала Вольга Церашчатаўва. Аднойчы раніцай мы пад'яжджалі да Зэльвы, і я ўбачыла касьцёл – такі прыгожы! У лагчыне ляжалі туманы, і коні праскакалі. Мы прыпініліся, выйшлі з аўтобуса, і пакуль усе астатнія былі занятыя сваімі справамі, я хуценька напісала на кардоне пэйзаж з касьцёлам. Калі мы зайшлі ў хату да Ларысы Геніюш, пэйзаж яшчэ ня высах. Ларыса Антонаўна глянула і кажа: «Гэта ж мой краявід! Гляджу – і маёй душы так добра!» Мне было прыемна, і я вырашыла падараваць пэйзаж паэтцы. А яна заўпарцілася: «Не, даражэнская Вольга, я не вазьму, лепш падаруйце яго Вользе Церашчатаўвой, для музэю». Я праявіла настойлівасць. І тады Ларыса Антонаўна хуценька выйшла і вярнулася зь вялізной хусткай, расьпісанай прыгожымі ружамі,


з кутасамі, якую прыслалі эмігранты з Канады. Гэтым разам ужо я пачала супраціўляцца: «Гэта ж падарунак вам, я не вазьму, гэта немагчыма...» І тады паэтка ўзяла і разрэзала хустку на чатыры часткі, бо нас там было чатыры жанчыны. Выйшла кожнай па хустцы.

**М. С.:** І дзе цяпер вашая хустка?

**В. Д.:** Яна заўсёды са мной, я захоўваю яе як дарагую рэліквію, як памяць пра паэтку, якая аддала сваю любоў і сваё жыццё беларускай зямлі, уславіла яе прыгажосць.

**М. С.:** Сённяня маладыя беларускія мастакі імкнуцца любым спосабам трапіць на Захад, знайсьці прызнаныне ў той жа Францыі, у Нямеччыне. Што б вы ім параілі?

**В. Д.:** Мастаку заўсёды трэба быць самім сабой, бо ў душы кожнага творцы адгукаецца калярыт тae зямлі, дзе ён народжаны, дзе гадаваўся і вырас. Учора я трапіла ў майстэрню народнага мастака Беларусі Леаніда Шчамялёва. На ягоных палотнах – тыповы беларускі калярыт, характэрныя беларускія краявіды. Каля глядзіш, праста фізычна адчуваеш вібрацыі душы мастака. Вось гэта вельмі важна. Я магу ганарыцца, што Шчамялёў – мой пэдагог, што ён дапамог мне знайсьці сябе, скіраваў мяне ісьці па сваёй маленъкай съцежачцы. Ня трэба імкнуцца на аўтамагістралі ў мастацтве, яны могуць зъбіць з панталыку і расыціснуць. Трэба ісьці па сваёй съцежкай і разумець, што съятло маленъкай зоркі часам больш заўважнае на чорным небе, чым сонца ў съпякотны дзень.



## *Mixas Charnyjuski –*

архэолаг, пісьменнік. Закончыў Менскі пэдінстытут. Працаўваў у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі, цяпер выкладае ў БДУ. Доктар гістарычных навук. Быў сябрам Сойму БНФ, старшынём менскай гарадзкой арганізацыі БСДГ. Аўтар кніг «Страла Расамахі», «Правадыр крылатых вершнікаў: Ян Кароль Хадкевіч», «Як пошуг маланкі: Расыціслаў Лапіцкі» ды інш. Нарадзіўся ў 1938 годзе ў вёсцы Круці на Мядзельшчыне. Жыве ў Менску.

## **Mіхась Чарняўскі: «Расыцілаў Лапіцкі – герой будучай Беларусі»**

**31 жніўня 2008 году**

*У цёмную восенскую ночь з 27 на 28 кастрычніка 1950 году ва ўрочышчы Красны Беражок пад Вялейкай над сувежавыкананай ямай прагучай прысуд: «Іменем Союза Советских Социалистических Республик...». Грымнулі стрэлы, і двацацідвухгадовы юнак упаў на жоўты пясок. Гэта быў Расыцілаў Лапіцкі – кіраўнік антыкамуністычнага падпольля на Мядзельшчыне і Смаргоншчыне ў паваенны час. Доўгія гады шляхам беларускіх падпольнікаў ішоў гісторык Mіхась Чарняўскі. У выніку на съвет зъявіўся зборнік дакумэнтаў і ўспамінаў пра тагачасныя падзеі, а таксама біяграфічны нарыс «Як пошуг маланкі», прысьвячаны Расыцілаву Лапіцкаму. Яму 1 верасьня 2008 году споўнілася б 80 гадоў.*

**Mіхась Скобла:** Спадар Mіхась, ваша першая публікацыя на гэту тэму пад назвай «Расыцілаў Лапіцкі – з кагорты невядомых герояў» зъявілася яшчэ ў 1997 годзе ў «Беларускай маладзёжнай газеце». А калі вы ўпершыню пачулі гэтае прозвішча?

**Mіхась Чарняўскі:** Гэта было вельмі даўно, яшчэ ў 1951 годзе, калі я пайшоў у пятую клясу Мядзельскай школы. Аднойчы нам на ўрок батанікі прынеслі цудоўныя малюнкі, зробленыя на тыльным баку шпалеры каляровымі алоўкамі. Я трошкі захапляўся маліваньнем, і мне гэтыя малюнкі спадабаліся. «Ахто маліваў?» – пытаўся. І тут старшакляснікі, людзі больш спрэктываныя, патлумачылі: «Аўтар малюнкаў – наш Славік Лапіцкі, якога расстралілі за тое, што ён быў за Беларусь». Гэтае паведамленыне – нашага вучня «расстралілі

за Беларусь» – мяне вельмі ўразіла... Арганізацыя Лапіцкага была створаная на Мядзельшчыне, у Мядзельскай школе, дастваралася яна ў Смаргонскай школе. Яе ўдзельнікаў аб'ядноўвала імкненіне супрацьстаяць маскоўскаму камунізму, які ўспрымаўся як акупацыйны. Справа ў тым, што ў канцы 40-х гадоў камуністы ў Заходній Беларусі разгарнулі прымусовую калектывізацыю, у выніку якой ад сялянаў-гаспадароў адбіралася амаль уся маёмасьць, найперш зямля. Хто спрабаваў упарціца, аблодаўся вялізнымі падаткамі і затым як «нядоімшчык» трапляў у турму або абвяшчаўся кулаком і вывозіўся з сям'ёй у Сібір. Бывалі выпадкі, калі селянін, змушаны напісаць заяву ў калгас, вяртаўся дахаты і канчаў жыць самагубствам. Адначасова з калектывізацыяй вялася жорсткая барацьба з рэлігіяй, а яшчэ з Рәсеi ехалі і асядалі тут шматлікія начальнікі – з матам, з п'янствам і распустай, з русіфікацыяй, якая з кожным годам мацнела... Бачачы, як пакутуюць ад тэрору бацькі, іх дзеці неяк спрабавалі ім дапамагчы. А як? Вось яны і арганізоўваліся, пісалі і распаўсюджвалі ўлёткі, у якіх заклікалі не ўступаць у калгасы, «бо камуністы вас абмануць». Абдумвалі і іншыя спосабы барацьбы. Падкрэсьлю, што арганізатарам, ідэолягам і натхняльнікам падпольля быў Расыцілаў Лапіцкі – асаба надзвычай моцная, надзеленая прыродай самымі рознымі талентамі. Вакол яго гуртавалася пераважна школьнaya моладзь. Калі арганізацыю выкрылі, на лаве падсудных апынуліся дзевяцінаццаць чалавек. Двое – Расыцілаў Лапіцкі і Факунда Несцяровіч – былі прыгавораны да расстрэлу. Зянон, Аўгусцін і Ганна Ахрамовічы, Восіп Блізныок, Анатоль Карней, Юзаф Качэрга, Соф'я Лапыцька, Эдуард Сашкевіч, Тадэвуш Хацілоўскі, Леакадзія і Часлаў Цыбоўскія, Тамара Юшкевіч атрымалі па дваццаць пяць гадоў зняволенія. Тацьцяна Юшкевіч, Констанцін Іваноўскі, Зьбігнеў Пашкевіч,

Марыя Барташэвіч былі асуджаныя да дзесяці гадоў няволі, Часлава Ашукоўская – да восьмі. Адзін з падпольнікаў, Генадзь Нафрановіч, падчас затрымання застрэліўся.

**М. С.:** Расьціслаў Лапіцкі – сын сьвятара, прытым сьвятара зрусафіканай праваслаўнай царквы. Звычайна, у такіх сем'ях цураюцца беларускасці. Адкуль жа ў Расьціслава ўзяўся беларускі патрыятызм?

**М. Ч.:** Гэта загадка, хоць некаторыя сьвятары, і ня толькі каталіцкія, працавалі ў міжваенны час на беларускай ніве. Я ня ведаю, ці мелі беларускі патрыятызм у души бацька і маці Расьціслава. Ягоная сястра Вольга расказвала мне, як яна аднойчы прапанавала бацьку весці царкоўную службу па-беларуску. Дык маці нават паўчувала яе, маўляў, ты памыляесься, трэба весці па-расейску... Але ўсе дзецы Лапіцкіх, на дзіва, выраслы нацыянальна съядомымі. На самога ж Расьціслава, напэўна, паўплываў прыклад старэйшых братоў, якія вучыліся ў Вільні і Варшаве і набіраліся патрыятычнага духу ў тамтэйшых беларускіх асяродках.

**М. С.:** А колькі ўсяго дзяцей было ў сьвятара Лапіцкага?

**М. Ч.:** Тры сыны і дачка. А яшчэ адзін сын памёр у дзіцячым узроście.

**М. С.:** Камуністычная ўлада зачыняла цэрквы і касцёлы. Расьціслаў Лапіцкі гэта бачыў, як бачыў і тое, якімі вялікімі падаткамі савецкая ўлада абкладала сялянаў. Зразумела, адкуль паходзіць ягоны антыкамуністычны настрой. Але адкуль у души дваццацігадовага хлопца, сына праваслаўнага сьвятара, такая антырасейская скіраванасть і выказваныні накшталт: «Калі ты ведаеш, што хлеб з гэтай ніви пойдзе маскалю – спалі ніву»?

**М. Ч.:** Відаць, «маскаль» тут – панятак зборны. Словам гэтым магло абазначацца ўсё, што ішло з усходу – і з Усходняй Беларусі, і з Рәсей, усё, што

нёс ў Заходнюю Беларусь камунізм. Я ня думаю, што Расьціслаў Лапіцкі меўнейкія антырасейскія перакананыні. Ён, дарэчы, цудоўна валодаў расейскай мовай, ён нават пісаў вершы – і па-беларуску, і па-расейску. Добра валодаў ён і польскай мовай. Лапіцкі быў патрыётам Беларусі, але ў той жа час ня меў анікіх фобіяў. Хачу адзначыць, што ў адрозненьніе ад чальцоў Саюзу беларускіх патрыётаў, які дзейнічаў на Паствашчыне і Глыбоцкіне, ад чальцоў «Чайкі», якая існавала ў барапавіцка-слонімскім рэгіёне, арганізацыя Лапіцкага не была цалкам прабеларускай або прапольскай, хоць у ёй былі і беларускія, і польскія патрыёты. Колішнія падпольнікі мне расказвалі, што яны стараліся абыходзіць нацыянальнае пытаныне. Яны былі антыкамуністамі, антысталінцамі, але не задаваліся пытаньнем: «А што тут будзе – Беларусь ці Польшча пасля перамогі над камунізмам?». Яны падкрэслівалі, што нацыянальнае пытаныне магло іх разъяднаць. І яшчэ адзін момант. Калі я знаёміўся з былымі ўдзельнікамі беларускага нацыянальнага руху, то бачыў, што яны засталіся перакананымі беларускімі патрыётамі і сёньня, што яны паміж сабой цесна гуртуюцца і цяпер. А прыхільнікі антыкамуністычных рухаў трошкі адрозніваюцца. Калі камунізм, як кажуць, лясніў, то зьнікла нешта, што іх лучыла. Для іх іхніе падпольле – гэта проста падзея маладосці, яны нават мала падтрымоўваюць сувязі паміж сабой.

**М. С.:** Камуністычная ідэя – часовая, а нацыянальная – вечная?

**М. Ч.:** Так. Асабліва калі яна канчаткова ня вырашана.

**М. С.:** Поруч з Расьціславам Лапіцкім мне хочацца паставіць Янку Філістовіча і Цімоха Вострыкава, якія былі дэсантованы ў Беларусь з Заходняй Нямеччыны ў 1952 годзе. Яны верылі, яны ведалі, што неўзабаве халодная вайна перарадыце

ў вайну сапраўдную, і яны праста рыхтуюць глебу для збройнага змаганьня з камунізмам. А на што спадзяваліся Лапіцкі з паплечнікамі?

**М. Ч.:** Спадзяваліся на тое самае. Калі б не было халоднай вайны, палітычнага абастрэнья, Бэрлінскага крэзісу, калі б не чакалася трэцяя сусветная, то і падпольле, магчыма, ня ўзынікла б. Падчас Другой сусветнай быў зынішчаны фашизм, думалася, што ў выніку трэцяй будзе зынішчаны і камунізм, – вось што натхняла падпольнікаў, давала ім сілу. Удзельнікі мядзельска-смаргонскага падпольля ня толькі ўлёткі друкавалі і распаўсюджвалі. Яны зьбіralі ваенныя карты, шукалі зброю, плянавалі, як толькі пачнеца вайна, стварыць партызанскі атрад і пайсьці ў лес.

**М. С.:** Дык гэта не былі юначыя забаўкі, гульня ў кансьпірацыю? Яны пры спрыяльных абставінах арганізавана маглі ўзяць у рукі зброю?

**М. Ч.:** Маглі. Гэтыя хлопцы і дзяўчата выйшли з ваеннага часу, яны ўсе нюхалі порах, яны ўсе ўмелі страліць, маглі ўзварваць міну, кінуць гранату. Яны маральна і фізычна былі гатовыя да ўзброенай барацьбы.

**М. С.:** Расціслава Лапіцкага і ягонага намесьніка па арганізацыі Факунду Несцяровіча ваенны tryбунал Беларускай вайсковай акругі прыгаварыў да найвышэйшай меры пакараньня. «Самае дарагое ў чалавека – гэта жыцьцё», – міжволі прыгадваюцца слова аднаго савецкага клясыка. Чаму ўсё ж Лапіцкі катэгарычна адмовіўся ад памілаваньня?

**М. Ч.:** Усе, хто ведаў Лапіцкага, у адзін голас падкрэслівалі ягоную нянявісьць да камунізму. Напэўна, ён настолькі ненавідзеў камуністаў, што папрасіць ў іх памілаваньня было ніжэй яго чалавечай годнасці. І нават на судзе, калі яму далі апошнія слова, ён сказаў, што калі застанеца жыць, то будзе працягваць змагацца супраць камунізму ў любой кропцы зямнога шару. І калі Прэзыдыюм

Вярхоўнага Савету СССР памілаваў Лапіцкага (бяз просьбы асуджанага), ён адмовіўся ад літасці. Лапіцкага не хацелі і расстрэльваць, хоць і прысудзілі да смерці. Карным органам трэба было яго зламаць, каб ён папрасіў прабачэння, пакаяўся. Зломлены герой – гэта ўжо не герой, ён ужо растаптаны. І таму двойчы з Масквы прыходзілі запыты: ці згадзіўся Лапіцкі на памілаваньне? Ім не патрэбны быў мёртвы герой, які застанецца ў беларускай съядомасці на стагодзьдзі. І Лапіцкі, напэўна, сам гэта разумеў. І ён не пайшоў на гэтую зьдзелку коштам свайго жыцьця. І быў расстралены ў ноч з 27 на 28 кастрычніка 1950 году ў лесе пад Вялейкай. Ён застаўся сапраўдным героям. Признаюся, я ня ведаю яму роўных у пасъляваенным антыкамуністычным супраціве на тэрыторыі Беларусі.

**М. С.:** Вы сталі дасьведчаным летапісцам мядзельска-смаргонскага антыкамуністычнага падпольля. Вы апыталі і запісалі дзясяткі съедкаў і ўдзельнікаў гэтага падпольля. Я заўважыў, што ў цяперашняй Беларусі старэйшыя людзі асьцерагаюцца гаварыць пра тое, пра што маўчалі ўсё жыцьцё. Як вам удалося ўвайсьці ў давер і столькі выпытваць – цэлы зборнік атрымаўся.

**М. Ч.:** Давер быў дасягнуты не адразу. Я мэтанакіравана пачаў зьбіраць гэтыя ўспаміны недзе з 1992 году. Вядома ж, здараліся розныя сітуацыі. Некаторыя не хацелі гаварыць зусім, некаторыя казалі, што нічога ня памятаюць, зь некаторымі даводзілася сустракацца па тры-чатыры, а то і па пяць разоў. Бывала, чалавек пачынаў расказваць, я даставаў мікрофон – і ён адразу змаўкаў. Паводле ўспамінаў, і на допытах у 1950 годзе яны дакладна так сябе паводзілі. Хачу тут зазначыць, што колішнія падпольнікі, якія жылі і жывуць у Польшчы, Літве, Рәсей, паводзіліся больш съемела і расказвалі намнога больш, чым з іх выбілі на жорсткіх допытах каты следчыя. І таго, што яны мне расказалі,

няма ні ў пратаколах, ні ў шматтомавых судовых справах.

*З успамінаў Юзафа Качэргі  
(запісаных у чэрвені 2006 году ў Шчэціне)*

Лапіцкі быў на адну клясу старэйшы. Гэта быў цікавы хлопец, вельмі актыўны. Ён прыяжджаў на драўляным ровары, зробленым з калаўротаў. Слухаў радыё, перадачы Бі-Бі-Сі. Ён быў заўсёды супраць улады камуністаў. У камсамол заахвочвалі, а ён не ўступаў. Насіў значок з галавой сабакі. Казаў, што той пільнуе яго ад камуністычных сабачак. Першы раз антысавецкія ўлёткі друкаваліся і распаўсюджваліся ўясной 1948 году. Тэксты пісаў Расьціслаў Лапіцкі, яны ўсе былі на беларускай мове. Улёткі kleilі і раскідвалі – у Мядзеле і па вёсках... Недзе на пачатку лютага 1950 году позынім вечарам у акно нашай хаты пастукалі. Гэта быў Лапіцкі, вельмі замерзлы і змучаны. Расказаў мне, што яго шукаюць эмдэбісты, а ён ад іх хаваецца. Перахоўваўся ў нашым доме ўвесь наступны дзень, а як съязнела, зноў выбраўся ў дарогу... А 10 лютага 1950 году на ўрок у нашую клясу прыйшоў міліцыянт і сказаў, што павінен даставіць мяне ў раённае аддзяленыне міліцыі (там было і МДБ). И павёў. Я ведаў ужо, што мяне арыштуюць. Потым перавезьлі ў Вялейскую турму, а тады ў Маладэчна, у турму каля вакзалу. Везылі ў «чорным воране», завязаўши вочы і скруціўши шнурком рукі за сыпінай. Назаўтра павезьлі ў турму ў Галінова. Там дапытвалі ў пакоі на другім паверсе. И гэта амаль кожную ноч – пяць месяцаў! Калі ўбачылі, што ўпіраюся, перайшлі на лаянку, зъдзекі, біцыцё. Мне зламалі дзьве рабрыны, выбілі некалькі зубоў, білі пад рэбры, пад дых, па печані і нырках. Аднаго разу прывялі на вочную стаўку Лапіцкага. Расьціслаў выглядаў зусім змарнелым, быў зьбіты, хворы, адмарожаныя ногі былі закручаныя нейкімі анучамі. Мяне пасадзілі каля адной съязны, Лапіцкага – каля съязны наспраць. «Лапіцкий

тебе давал листовкі? – Не. – А ты, Лапіцкій, давал Качерге листовкі? – Не». Нічога той вочнай стаўкай ад нас не дабіліся... И вось 20 ліпеня пачаўся суд у Галінове. Судзіла нас тройка афіцэраў. Не было ні прокурора, ні адвакатаў. Калі судзьдзі зачытвалі тэксты ўлётак, такія выразы, як «Съмерць Сталіну» або «Съмерць сталінскім шакалам», яны нават баяліся вымаўляць... У апошні дзень падсудным далі магчымасць выступіць. Апошнім гаварыў Расьціслаў Лапіцкі. Гаварыў доўга. Яго слова былі абвінавачанынем камуністамі і камунізму. Адразу пасля суду Лапіцкаму і Несцяровічу, як прыгавораным да съмяротнага пакараньня, звязалі руکі і вывелі з залі... Пра апошнія хвіліны жыцця Расьціслава Лапіцкага мне расказаў Факунда Несцяровіч, калі вярнуўся з сібірскіх канцлягераў. Лапіцкага і Несцяровіча падвялі да выкананай ямы, паставілі побач. Зачыталі прысуд да расстрэлу Факусю. А затым тут жа абвясьцілі пастанову Прэзыдыуму Вярхоўнага Савету СССР аб памілаваныні. Зачыталі такі ж прысуд Расьцілаву. Аднак рашэныне аб памілаваныні не абвяшчалі. А яно ж было і на Лапіцкага. Аднак той катэгарычна яшчэ ў турме адмовіўся ад няпрошанай ласкі.

**М. С.:** Спадар Міхась, ёсьць кніга Аляксандра Лукашука «Вяртанье нацыяналіста» – пра Янку Філістовіча. Ёсьць кніга Сяргея Ярша і Сержука Горбіка «Беларускі супраціў», дзе ёсьць разьдзелы пра Міхала Вітушку. Сёлета зьявілася ваша кніга «Як пошуг маланкі» – пра Расьціслава Лапіцкага. Хто гэтыя людзі – змагары-адзіночкі, фанатыкі беларускай нацыянальнай ідэі?

**М. Ч.:** Гэта нам падаецца, што яны былі адзіночкамі, а насамрэч антыкамуністычны рух быў даволі масавым. Мы шмат чаго ня ведаем, дакументы схаваныя ў архівах. И як толькі пачынаеш там капацца, вывуджваць нейкую інфармацыю, то аказваецца, што антыкамуністычны рух ахапляў

вялікія тэрыторыі. Вось глядзіце: падчас паваеннай калектывізацыі ў Беларусі было адзінацца абласьцей. І штогод толькі абласныя суды праводзілі па 40–50 палітычных працэсаў. Па рэспубліцы атрымліваецца калі паўтысячы працэсаў. Памножце на пяць гадоў – атрымаеца вельмі сур’ёзная лічба. А дабаўце яшчэ раённыя суды і ваенныя трывбуналы. Проста мы пра гэта пакуль зусім мала ведаем, гэтай гісторыяй амаль ніхто не займаецца. А калі архівы будуць адкрытыя, калі над гэтай тэмай будуць працаўца не адзіночкі – за кошт свайго часу і сваіх сродкаў, а дзяржаўная інстытуцыя на сотню чалавек, то адразу ўвідоchnіцца, які гэта быў масавы, глыбокі, ідэйны рух. Гісторыкі, якія кіраваліся марксісцка-ленінскай мэтадалёгіяй, падобныя рухі і арганізацыі называлі антысавецкімі, а іх удзельнікаў – антысаветчыкамі. Калі ж зыходзіць з мэтадалёгіі навуковай, то яны былі антыкамуністамі. Ніхто з былых падпольнікаў не сказаў мне, што ён быў супраць саветаў або савецкай улады. Усе яны змагаліся з камуністамі і камунізмам, бо на сваім жыцьцёвым досьведзе пераканаліся, што гэтак званыя саветы, як і «дыктатура пралетарыяту», былі фігавымі лісткамі татальнай улады камуністычнага чынавенства. Расьціслаў Лапіцкі як адзін з арганізатораў і кіраўнікоў антыкамуністычнага руху займае годнае месца ў пантэоне герояў Беларусі. Настане час, і яго імем будуць названыя вуліцы і плошчы беларускіх гарадоў, а ў цэнтры Вялейкі замест «вождя мирового пролетариата» паўстане помнік гэтаму беларускаму патрыёту.



*Георгі Каржанеўскі –*  
краязнаўца. Закончыў факультэт гідрамэліярацыі  
Беларускай сельска-гаспадарчай акадэміі ў Горках.  
Працаўваў на будаўніцтве Вялейска-Менскай воднай  
сystэммы, пры зкладцы Ленінградзкай АЭС,  
у Валожынскім ПМК трэсту «Менскводбуд». Аўтар кнігі  
«Мікола Гусоўскі і яго час». Нарадзіўся ў 1949 годзе  
у вёсцы Аўдзеевічы на Наваградчыне. Жыве ў Валожыне.

## Георгі Каржанеўскі: «Крыжы памяці ў Рэспубліцы Комі – мой абавязак»

2 лістапада 2008 году

*Архітэляг Гулаг аплёу калючым дротам і заставіў вартаўнічымі вышкамі палову Савецкага Саюзу. І сёньня ў непраходнай тайзе трухнеюць напаўразбураныя баракі, пагрымваюць над шырокімі сібірскімі рэкамі масты, збудаваныя рукамі вязняў. Ніводнае статыстычнае ўпраўленыне не адкажа дакладна, колькі «ворагаў народу» навечна легла ў зямлю на тых грандыёзных будоўлях і лесапавалах. Мільёны і мільёны. Тысячи безыменных могілак засталіся на месцах колішніх лягераў. Заразылі яны лесам, мала хто памятае да іх дарогу... Але не ў беларускім гэта звычаі – забываюць магілы продкаў. Георгі Каржанеўскі штогод, як толькі пацяпле, едзе ў Рэспубліку Комі і ўсталяўвае там на месцы масавых пахаванняў крыжы. Ушаноўвае памяць загінулых у Гулагу суічыннікаў. Не знайшоўшы аднадумцаў у сваім родным Валожыне, у Беларусі, ён адшукай іх у Варкуце, у Абезі, у Інцы, у Салехардзе. І з гэтага шляху яго ня могуць зьбіць ні застрашаваньні з боку тантэйшых уладаў, ні абыякавасць з боку ўладаў беларускіх.*

**Міхась Скобла:** Спадар Георгі, па прафесіі вы інжынэр-гідратэхнік, жывяце ў Валожыне. Як жа вы апынуліся ў далёкай Рэспубліцы Комі, на месцы колішніх савецкіх канцлягераў?

**Георгі Каржанеўскі:** Я хацеў вызваліць бацьку. Мне было два гады, калі яго ў 1951 годзе арыштавалі – не хацеў ісьці ў калгас. Яго судзілі па трох артыкулах, зьвінавацілі ў шпіянажы на карысць Польшчы, у падрыхтоўцы збройнага выступу супраць савецкай улады... Вывезлы ў Комі АССР, у Інту, у лягер Мінеральны – найбольш страшны ў сис-

тэме Гулагу. Там сядзелі «контаррэвалюцыянэры», «здраднікі радзімы». У 1956 годзе бацьку нібыта вызвалілі, але забаранілі адтуль выяжджаць. Ён ня мог нікуды паехаць, ня мог вярнуцца ў Беларусь. А ён інкогніта ўзяў і прыехаў. Памятаю, прыходзіў да мяне ў школу. Потым, кажа, схаджу ў адведкі да маці і вярнуся. І – не вярнуўся. Нехта выдаў, і яго схапілі. Патрымалі трохі ў турме ў Наваградку і вывезлы назад у лягер. Потым ён яшчэ некалькі разоў прыяжджаў, таксама патаемна. Дзякую Богу, тады абышлося. Але афіцыйна пакінуць Комі ён ня меў права. У 1990 годзе я ад імя бацька напісаў ліст польскаму прэм'еру Мазавецкаму (бацька ў мяне – паляк, а маці – беларуска), каб дапамог.

**М. С.:** Дык нават у 1990 годзе ваш бацька ня мог вярнуцца на радзіму?

**Г. К.:** Не, ня мог. І Мазавецкі даў загад польскай амбасадзе ў Маскве разабрацца ў сітуацыі. У тым жа годзе я паехаў у Інту з прадстаўніком амбасады, польскім тэлебачаньнем і журналістамі. Памятаю, як там зьдзіўляліся: маўляў, з-за аднаго чалавека цэляя дэлегацыя прыехала! Але тым разам мы бацьку ня вызвалілі. Валакіта гэтая цягнулася некалькі гадоў. І толькі ў 1993 годзе бацька атрымаў неабходныя паперы на выезд. Хоць рэабілітаваны быў у 1991-м. Найбольш супраціўляліся ўлады ў Менску, не хацелі яго вызываць. А калі дакумэнты зь Менску пайшлі ў Інту, іх там прытрымала мясцовая КДБ.

**М. С.:** А як ад лёсу роднага бацькі вы прыйшлі да лёсаў тысячаў і тысячаў ахвяраў Гулагу?

**Г. К.:** Па вяртаныні ў Беларусь бацька сказаў мне, што ў яго – абавязак перад сябрамі, якія на вечна засталіся там, у Комі. І мы паехалі зь ім у Інту – я ж ня мог яго адпусціць. Памятаю, як ён хваляваўся, калі паказваў мне тыя мясціны. «Вось тут, – кажа, – ляжыць цэлы этап зь Беларусі. Людзі проста замерзлі, і іх у агульной яме закапалі.

А цяпер тут хочуць будаваць дом. І съцены пачалі ўжо ўзводзіць. Нельга тут дом, на магіле, будаваць. Мы не павінны дазволіць гэтага. Хай царкву пабудуюць, але ня дом. Тут не павінны людзі жыць». І вось я за ім хадзіў па Інцы і ўсё запамінаў. Ведаеце, я яму і тут, у Беларусі, ва ўсім дапамагаў, але яго неадольна цягнула ў Інту. І мы зноў ехалі туды. І за кожным разам ён мяне ўводзіў у новае кола праблемаў. Зьяўляліся новыя паахаваньні, новыя прозвішчы.

**М. С.:** Перад нашай гутаркай вы паказалі мне фотаздымкі памятных крыжоў, усталіваних у Рэспубліцы Комі прадстаўнікамі розных народаў. Дзе канкрэтна стаіць Беларускі Крыж?

**Г. К.:** Беларускі Крыж стаіць у Абезі – гэта паміж Интой і Варкутой. Там была філія лягеру Мінеральны, дзе сядзелі найбольш вядомыя людзі. Туды, напрыклад, выслалі князя Васіля Святаполка-Мірскага. Там адбывала пакаранье Ларыса Геніюш. Там знаходзілася вельмі шмат вядомых людзей. У мяне ёсьць падрабязныя сьпісы, я прывёс.

**М. С.:** З кім вы контактуеце ў Комі? Ці ёсьць там у вас аднадумцы?

**Г. К.:** Мы з бацькам наладзілі сувязь з тамтэйшымі аддзяленнямі «Мэмарыялу». Інцінскае аддзяленне ўзначальвае спадар Дзямідаў. Але мне найбольш спадабаўся кіраунік «Мэмарыялу» ў Абезі – Віктар Ложкін. Ён вельмі шчыры і дакладны чалавек, у нас зь ім супрацоўніцтва і цяпер працягваецца. Ён мне дасылае прозвішчы людзей, магілы якіх там знайшліся, каб сваякі маглі прыехаць і ўшанаваць памяць крэўнікаў. Комі – людзі даволі прымхлівія, і яны хочуць, каб кожны чалавек, які быў бязвінна загублены на іхніх зямлі, быў ушанаваны. У іх нават на дзяржаўным узроўні прынятая праграма пад назвай «Ачышчэнне», падпісаная прэзыдэнтам Рэспублікі Комі.

**М. С.:** Я ведаю, што вы з'явіліся і да беларускіх

уладаў у справе ўшанаваньня ахвяраў Гулагу ў Комі. Што канкрэтна вы прапаноўвалі?

**Г. К.:** Я пісаў Аляксандру Лукашэнку і прасіў такую дробязь – узнагародзіць ад імя беларускай дзяржавы Віктара Ложкіна, ён так шмат робіць для беларусаў! Але адказу на свой зварот не атрымаў. Праўда, зь беларускай амбасады ў Маскве Ложкіну прыйшоў падзячны ліст. І ўсё на гэтым. А Віктар заслугоўвае дзяржаўнай узнагароды – ён столькі беларускіх паахаваньняў адшукаў! Там цяпер паставленыя звычайнія драўляныя калкі з таблічкамі, а трэба ўсталіваць крыжы. Вельмі шкада, што ў нас дзяржава гэтым абсалютна не займаецца. Літоўская дзяржава займаецца, Польша займаецца, а Рэспубліка Беларусь – не.

**М. С.:** Як вы ўжо згадалі, у Абезі адбывала пакаранье Ларыса Геніюш. Ці ведае пра гэты факт кіраунік тамтэйшага «Мэмарыялу» Віктар Ложкін?

**Г. К.:** А як жа! Ложкін ведаў, што ў Беларусі выдадзеныя кнігі Ларысы Геніюш, ён чытаў яе «Споведзь» у часопісе «Дружба народов» у перакладзе на расейскую мову. А там жа ёсьць цэлы разьдзел успамінаў пра Абезь. І ён з'явіруўся да мяне: пашукай у Беларусі кнігі Геніюш, мы зробім экспазыцыю у нашым музэі рэпрэсій. Я кінуўся па кнігарнях – няма кніг Ларысы Геніюш. Дзякую Богу, дапамаглі добрыя людзі, і кнігі ў Абезь высланыя. Віктар Ложкін паабяцаў пашукаць лягерную справу Ларысы Геніюш. Гэта вельмі важна – ведаць пра той пэрыяд у жыцці Геніюш. Я чытаў у Святаполка-Мірскага, што яна была ў лягеры своеасаблівым съязгам, прычым ня толькі для беларусаў, але і для палякаў, і для ўкраінцаў, і для літоўцаў – для ўсіх вязняў. Настолькі моцны духам чалавек быў!

**М. С.:** Калі кінуць позірк на мапу, калі зірнуць у той бок з Цэнтральнай Эўропы – дзе тая Рэспубліка Комі! На сотні кіляметраў тундра, тайга, а ў тайзе –

вядома, якія законы. А вы не баіцесь езьдзіць туды адзін?

**Г. К.:** Ведаеце, комі – талерантныя, добрыя людзі, я іх люблю. А мой бацька, калі там жыў, нават выучыў іхнюю мову. Я лічу, што за іх паводзінамі, што датычна лягернага мінулага, сочаць спэцслужбы, трymаюць іх «пад каўпаком». Гэта я зразумеў па адносінах да сябе. Аднойчы я здымаў інцынскія вуліцы, дзе колішнія вязні будавалі дамы. Да мяне падышоў чалавек, не прадставіўся і хацеў забраць фотаапарат. Добра, што бацька не разгубіўся і груба, па-лягернаму, прыкрынуў на яго. І чалавек разгубіўся, адышоў.

**М. С.:** Вы мяркуеце, што ўлады Комі з падазрэннем ставяцца да вашай пошукаў дзейнасці?

**Г. К.:** Я лічу, што нашчадкі тых людзей, якія ахоўвалі і забівалі ў лягерах «ворагаў народу», там, на месцы, сёньня маюць уладу і хочуць схаваць ранейшыя злачынствы. Раскажу вам такую гісторыю. У 1997 годзе я вяртаўся цягніком з Інты і саступіў сваё месца нейкаму п'яніцы. Ён лёг на ніжнюю паліцу, а я перабраўся на верхнюю. А там жа ўсе адзін другога баяцца, ніхто ні з кім не гаворыць. Раніцай гляджу – ніяма таго чалавека, а боты ягоныя – стаяць. Пытаюся ў суседзяў па вагоне – маўчаць. І так ехалі ажно да Яраслаўля. У Яраслаўлі прыйшоў міліцыянт і пытаеца ў мяне: чаму вы не папярэдзілі правадніцу, што вашую пляцкарту заняў іншы чалавек? Кажу: ён мяне прагнаў. «Вы ведаеце, – кажа міліцыянт, – той чалавек прарапаў». Запісалі мае пашпартныя дадзеныя і паабяцалі паклікаць на апазнаньне, калі знайдуць. Але не паклікалі, значыць, не знайшлі. Там, перад Пячорай, ад паселішча да паселішча – дзясяткі кіляметраў. І таго чалавека, мабыць, ваўкі зъелі.

**М. С.:** Вы сапраўды лічыце, што на месцы таго няшчаснага чалавека маглі апынуцца вы? І што гэта была сплянаваная кімсьці апэрацыя?

**Г. К.:** Зразумела, я не могу гэта съцвярджаць з пэўнасцю. Але мне потым па сакрэце сказала правадніца, што бачыла, як два дужыя чалавекі вынослі таго пасажыра з майго месца. Але чаму яна не папярэдзіла нікога? І пра гэта ніхто ня ведаў. Усё ноччу адбылося, выкінулі чалавека сонага і босага з цягніка, ён спаў.

**М. С.:** Зыходзячы з вамі расказанага, ці плянуеце вы і надалей езьдзіць у Рэспубліку Комі, каб працягваць справу ўшанаванья загінулых у савецкіх лягерах суайчыннікаў?

**Г. К.:** Бацька незадоўга перад сваёй съмерцю паказаў мне месцы, дзе абавязкова трэба паставіць крыжы. Найперш гэта Абэзь – там крыж ужо стаіць. Затым у Юр-Шоры, на месцы расстрэлянага лягера. Аляксандар Салжаніцын пісаў, што там быў бунт, але гэта ня так. Бацька расказваў мне: расстрэл вязняў спракавала адміністрацыя лягера, каб застрашыць іншыя лягеры. Я размаўляў з чалавекам, які прысутнічаў пры tym расстрэле. Людзям стралілі ў сыпіну! Там загінулі 66 чалавек, сярод іх было нямала беларусаў. У Юр-Шоры літоўцы паставілі помнік, немцы – вялікі крыж, а беларусы – не зрабілі нічога. Бацьку я паабіцаў, што ўсталюем крыжы ў Юр-Шоры, у паселішчы Усьць-Уса, у Салехардзе і пабудуем невялічкую каплічку ў Інце. І я цяпер шукаю аднадумцаў. Лепш ехаць двум-тром, чым аднаму...

**М. С.:** У Беларусі ідзе апантанае змаганье з крыжамі памяці – у Дражна на Старадарожыне, у Курапатах... А ці ня чыняцца падобныя акты вандалізму ў Рэспубліцы Комі? Там жа, як вы сказалі, пры ўладзе дзеці сталіністаў.

**Г. К.:** Яны кіруюць хіба на нізавым узроўні. Але, як я ўжо гаварыў, у Рэспубліцы Комі прынятая дзяржаўная праграма ўшанаванья памяці ахвяраў рэпрэсій. І крыжы знаходзяцца там пад аховай дзяржавы. Комі хочуць ачысьціць сваю зямлю ад

злачынстваў сталінскіх злыдняў. У Беларусі, на жаль, гэтым займаюцца толькі грамадзкія арганізацыі, якім улада чыніць перашкоды. Бабуля мая казала, што 2 лістапада, на Дзяды, душы памерлых назіраюць за тым, як нашчадкі даглядаюць іх магілы. Каму перашкаджаюць крыжы ў Курапатах? Я там начаваў адну ноч, прывозіў харчы юнакам, якія там дзяжурылі. Думаю, што мне ў Курапатах прысыніцца? Прысыніўся голас, які чытаў малітву «Ойча наш». І раптам крык: «Пажар!» Усе выбеглі з намёту. Бачу – стаіць машына на асфальце, і агенчык съвеціцца, значыць, вядуцца здымкі. А нейкі чалавек ходзіць у цемры і гаворыць напаўголасу: «Приём, я в Курапатах». Значыць, з рацыяй. Хацелі мы яго злавіць, толькі дзе ж у цемры знайдзеш... Тыя людзі, якія нішчаць крыжы ў Курапатах, зневажаюць Бога і беларускі народ. І прыйдзе час – іх спасыцігне Божая кара.



## Барыс Пятровіч

(сапр. прозвішча Сачанка) – празаік, паэт. Выпускнік журфаку БДУ. Працаваў у рэдакцыях тыднёвіка «ЛіМ», часопіса «Полымя». Цяпер – галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслой», першы намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Аўтар кніг «Фрэскі», «Шчасьце быць», «Жыць ня страшна» ды інш. Нарадзіўся ў 1959 годзе ў вёсцы Вялікі Бор на Хойніччыне. Жыве ў Менску.

## **Барыс Пятровіч: «Пажыцьцёвым бывае толькі зъняволенне»**

*11 лістапада 2008 году*

За савецкім часам шлях у шырокі съвет для беларускага пісьменніка ляжай праз Москву. Выдалі цябе там у перакладзе на расейскую мову – значыць ёсьць шанец трапіць і на замежны кніжны рынак. З эпохай незалежнасці Москва перастала быць ранейшым цэнтрам прыцягнення, але літаратурная прастора далёкага замежжа для беларускіх творцаў бліжэй ад гэтага ня стала. Цяпер кожны мусіць дбаць пра сябе сам, зрешты, так яно і павінна быць. Нядайна ў швэдзкім выдавецтве «Ratus» вышла книга прозы Барыса Пятровіча. Гэта першы ў гісторыі пераклад на швэдзкую беспасярэдне зь беларускай. Аўтар быў запрошаны ў Стакгольм на прэзэнтацыю кнігі, сустрэчы з чытачамі адбыліся і ў іншых гарадах Швэцыі.

**Міхась Скобла:** Барыс, як цябе прымалі ў Швэцыі, як прыйшла прэзэнтацыя тваёй кнігі?

**Барыс Пятровіч:** Уражаныні засталіся незабытныя. Шчыра прызнацца, я ехаў туды зь нейкай насыцярожанаасцю і хваляваньнем. Былі сумненьні: якая там цікавасць можа быць у швэдаў да нейкага аўтара зь Беларусі? Але сустрэчы прайшли дзякуючы арганізаторам на найвышайшым узроўні. Арганізатары – гэта найперш выдавец Пэр Бэргстром, міжнародны сакратар швэдзкага Саюзу пісьменнікаў Генрык Карл Энбом і перакладчык Дзымітры Плакс. Адбылося ўсяго пяць сустрэчаў, зь іх дзіве – у Стакгольме, трэ – на поўдні Швэцыі. У Стакгольме былі сустрэчы ў Міжнароднай бібліятэцы і ў тэатры «Гільятын».

**М. С.:** Калі парабонаць сустрэчы ў Стакгольме з

тымі сустрэчамі, якія адбыліся ў іншых швэдзкіх гарадах, ці адрозніваюцца там сталічныя і правінцыйныя аматары літаратуры?

**Б. П.:** Мне падалося, што вялікіх адрозненіньня ў нема, таму што я быў у найбуйнейшых гарадах – Гётэборгу і Мальмё, якія ў пэўным сэнсе спаборнічаюць са Стакгольмам, і правінцыйнымі іх цяжка назваць. Уразіла, што на сустрэчы прыходзіла даволі шмат людзей. Скажам, у тэатар «Гільятын» прыйшлі болей за сто чалавек, пры гэтым уваход быў платны і каштаваў каля сямі ёура. У Гётэборгу я ўдзельнічаў у міжнародным паэтычным фэстывалі. Гэта адзін з найвядомейшых і найдаўтарытэтнейшых фэстываляў у Эўропе, і туды запрашаюцца паэты з Заходняй Эўропы і Амерыкі. Гэтым разам таксама былі прадстаўнікі Злучаных Штатаў, Вялікай Брытаніі, Францыі, Бельгіі, Даніі. З Усходняй Эўропы быў толькі я адзін.

**М. С.:** А якім накладам выйшла твая швэдзкая кніга?

**Б. П.:** Здаецца, тысяча асобнікаў. І пасля нашых сустрэчаў выдавец мне сказаў, што калі ў Швэцыі за першы год кніга падобнага фармату і малавядомага замежнага аўтара разыходзіцца ў колькасці ста пяцідзесяці асобнікаў, то гэта лічыцца посьпехам. І дадаў, што мы на прэзэнтацыях прадалі якраз ста пяцьдзесят асобнікаў, такім чынам, праграма мінімум была выкананая толькі за гэту паездку.

**М. С.:** А калі парабонаць грамадзкі статус пісьменніка ў Швэцыі і ў Беларусі – дзе ён вышэйшы?

**Б. П.:** Пісьменнікі ў Швэцыі маюць падтрымку дзяржавы. Куды б мы ні прыяжджалі, а ў нас праходзілі сустрэчы таксама ў Саюзе пісьменнікаў, у выдавецтвах, у рэдакцыях часопісаў, усюды падкрэслівалася, што швэдзкіх літаратарав падтрымлівае дзяржава. Мы наведаліся ў гэтак званы Выдавецкі цэнтар, дзе выходзіць больш за сто часо-

пісаў культурніцкага кірунку. Цэнтар арганізаваны дзяржавай і апякуеца ім дзяржава. Ён уяўляе зь сябе вялізныя памяшканыні, дзе стаяць кампьютары, дзе працуецы людзі, якія дапамагаюць выдаваць часопісы ўсім жадаючым. Калі чалавеку ці групе людзей захацелася выдаць часопіс, яны могуць прыйсці ў гэты цэнтар са сваёй ідэяй, ім дапамогуць выдаць часопіс, дапамогуць напачатку з распаўсюдам. Г калі гэта будзе цікавае выданыне, калі яно будзе карыстацца попытам, то дзяржава і надалей яго падтрымае. І не патрэбная ні рэгістрацыя, ні ліцэнзіаваныне... Прычым такіх цэнтраў у Швэцыі чатыры: у Стакгольме, у Мальмё, у Гётэборгу і яшчэ ў адным горадзе на поўначы Швэцыі, я не запомніў яго назову. І ў кожным выходзяць выданыні на подобных умовах. Зь іх калі дзесяці адсоткаў – гэта літаратурныя выданыні.

**М. С.:** Перад тваім прыездам у Швэцыю Нобэлеўскі камітэт у Стакгольме акурат прысуджаў Нобэлеўскія прэміі. Статус гэтай прэміі ва ўсім сьвеце традыцыйна высокі. А якое стаўленыне да «нобэлеўкі» ў саміх швэдаў?

**Б. П.:** Швэды ставяцца да самой прэміі, да пісьменнікаў, якія атрымліваюць гэтую прэмію, з найвялікшай павагай. Іх кнігі распрадаюцца імгненна, адразу выходзяць некалькі выданыняў пісьменнікаў-набэлянтаў. Праўда, даўнавата прэмію не атрымлівалі самі швэды. Пэўна, яны, як і мы, беларусы, зачакаліся сьвята і на сваёй вуліцы.

**М. С.:** Ці ня першы крок па шляху беларуска-швэдзкага супрацоўніцтва зрабіў яшчэ Максім Багдановіч, сто гадоў таму пераклаўшы верш швэдзка-фінскага паэта Ёхана Людвіга Рунебэрга «Паво». А якімі бачацца табе пэрспэктывы беларуска-швэдзкіх стасункаў сёньня?

**Б. П.:** Штогод зь лёгкай рукі амбасадара Швэцыі ў Беларусі Стэфана Эрыксана і фотамастачкі Марыі Сёдэрберг праводзяцца Дні літаратуры і культуры

Швэцыі ў Беларусі. На гэтыя Дні прыяжджаюць са Швэцыі пісьменнікі, да гэтых Дзён перакладаюцца на беларускую мову іх творы. І беларускія пісьменнікі ахвотна далучаюцца, і іх творы перакладаюцца на швэдзкую мову. Скажам, сёлета такія сустрэчы праходзілі ў Полацку, Баранавічах, Лунінцы. З нашага боку ў праграме Дзён удзельнічалі Вольга Іпатава, Уладзімер Арлоў, Валянцін Акудовіч, Віка Трэнас, Арцём Кавалеўскі. Летась літаратурныя маршруты разам са швэдамі па Беларусі пракладалі Уладзімер Някляеў, Леанід Дранько-Майсюк, Джэці, Віктар Жыбуль. Такім чынам, швэды, прынамсі швэдзкія пісьменнікі, збольшага ведаюць сучасную беларускую літаратуру. У Стакгольме мы сустракаліся з выдаўцом Бёрнам Лінэлем, ён пацікавіўся сёньняшнім станам беларускай літаратуры, і была размова пра тое, што варта скласці сыпіс трывцаці найцікавейшых беларускіх літаратараў і перадаць яму. Швэды, у прынцыпе, хацелі бы выдаваць сучасную беларускую літаратуру па-швэдзку.

**М. С.:** У съвяtle сказанага табой, можа, прыйшла пара нам забыцца на адну беларускую прыказку, якой, мабыць, гадоў трыста. Памятаеш: «Стуль маскалі, а стуль швяды – дзе падзеца з такай бяды»?

**Б. П.:** Прыйказка, зразумела, страціла сваю актуальнасць. Прынамсі, адносна швэдаў...

**М. С.:** А цяпер давай паговорым пра тваю прозу. У назвах тваіх кніг прысутнічае быцьцёва-жыцьцёвая дамінанта: «Жыць ня страшна», «Шчасце быць». Быцьцё ў нас доўгі час вызначала съядомасць, пакуль нейкі дасыцінік «быцьцё» не замяніў на «біцьцё». Гэткі сабе беларускі варыянт вядомай формулы Маркса. А паводле Барыса Пятровіча, быцьцё – гэта шчасце?

**Б. П.:** Для мяне любое быцьцё – шчасце. Быць лісточкам, травінкай, мурашом... А ўжо чалавекам – ня важна, здаровыем ці цяжка хворым, калекам – тым болей. Трэба толькі ўмець бачыць гэтае

шчасьце і ўмець браць яго ад жыцьця... Ну, а найбольшае шчасьце, найвышэйшая ступень яго – ня быць увогуле і ня ведаць, што ёсьць жыцьцё... Гэта такі відочны парадокс, які я люблю і якіх нямала ў маіх кнігах. З-за якіх мянне часам не разумеюць. Да прыкладу, падобны парадокс быў закладзены калісьці ў прадмове да першага нумару «Дзеяслова». Там было сказана, што сапраўдная літаратура заўсёды існавала па-за палітыкай, але заўсёды была ў апазыцыі да ўладаў... Нібыта відочная супяречнасць: па-за палітыкай і ў апазыцыі. Аднак гэта па сённяшнім часе так здаецца, калі нават размова па-беларуску лічыцца палітыкай. Хоць правільнасць і лягічнасць гэтых пастулятаў даказваеца вельмі проста. Возьмем канкрэтнага пісьменніка, скажам, Караткевіча. Зь ім гэтая формула стасуецца абсалютна: у сваёй творчасці на той – савецкі – час ён абсалютна быў па-за палітыкай, з аднаго боку, а з другога – ён быў у апазыцыі да тагачасных уладаў.

**М. С.:** Адзін з тваіх герояў, раней у сувязях з Кітаем не заўважаны, нечакана на пару з кітайскім паветам Ду Фу ідзе ў госьці да Лі Бо. А да како зь беларускіх клясыкаў у патойбочны съвет ты хацеў бы наведацца і пра што пагаварыць?

**Б. П.:** Зъ Лі Бо я так і ня ўбачыўся – прачнуўся... А з кім хацеў бы пабачыцца, каго прысыніць? Менавіта прысыніць, як нешта выпадковае, бо я не кірую сваімі снамі, хоць шмат увагі аддаю ім у творах. Ну, пэўна, зъ Янкам Купалам, Вацлавам Ластоўскім, Антонам Луцкевічам, Уладзімерам Дубоўкам, Максімам Гарэцкім, Уладзімерам Караткевічам... Сустрэцца, каб спытаць у іх нешта (зрэшты, у Купалы я спытаў бы пра абставіны ягонай съмерці), а сказаць ім: усё ня так кепска, хлопцы: Беларусь жыве! Болей за тое, стала незалежнай, пра што яны ў сваім далёкім мінулым марылі, за што змагаліся, але адышлі ў іншы съвет, мажліва, у поўным пэсімізме... Цяжка ім там цяпер. Многія з іх нарадзіліся і жыцьцё пражылі

пры Саветах, як той жа Караткевіч, нават і ня думаючи, што так хутка ўсё зьменіцца. Цяжка і нам тут, але ёсьць каму змагацца за Беларусь і працягваць іхнью справу. А яшчэ я хацеў бы пагутарыць са сваім дзядзькам Барысам Іванавічам Сачанкам. Ён вельмі шмат зрабіў для мянне ў дзяцінстве, фактычна уратаваў ад съмерці. Мы часта зь ім бачыліся, але не гаварылі пра істотнае, я сам адкладваў размову на потым... Барыс Іванавіч адышоў так раптоўна, што я нават не паспяеў яму падзякаўці за тое ўратаванье. І цяпер шкадую, што ў свой час не сказаў патрэбных словаў... Вельмі важна, па-моему, своечасова сказаць дзякую чалавеку, каб потым не пакутаваць, не шкадаваць з-за свае съціласці і непатрэбнае сарамлівасці.

**М. С.:** У цябе ёсьць нізка кароткіх, на адзін-два абзасцы, твораў – піліпікаў, названых так па імі галоўнага героя. Ён мне нагадвае літоўскага Кукуціса – героя баляды Марцэліюса Марцінайціса. Дарэчы, Алесь Разанаў, калі перакладаў тывя баляды, так увайшоў у ролю, што напісаў некалькі «Баляды Кукуціса» сам. Кукуціс – увасабленыне літоўскай кемлівасці, хітрасці, жыцьцёвой практичнасці. А твой Піліп – увасабленыне чаго?

**Б. П.:** Я вельмі не люблю, калі на літаратуру ўзвальваюць дадатковыя клопаты, тым самым нібыта падвышаючы яе значэнне. Што я маю на ўвазе? Існуе распаўсюджанае меркаванье, што літаратура павінна канцэнтравана адлюстроўваць рэчаіннасць, шукаць у ёй нейкі агульназначныя, грамадзка значныя моманты і падаваць у вобразе аднаго героя цэлы народ... Ня ведаю, як там Кукуціс, а мой Піліп такі адзін, ён індывідуал, а ня нейкі зборны вобраз народу. Ён такі, як ёсьць, ён жывы чалавек з усімі ягонымі слабасцямі. Ён ня можа быць увасабленынем народу, бо ён адзіны такі, адзін-кавы... Зрэшты, гэта савецкая традыцыя – Платон Каратаеў, дзед Шчукар...

**М. С.:** Чаму толькі савецкія? У чэхаў ёсьць салдат Швэйк.

**Б. П.:** Ну так. Але тыя, што навязваюцца нам з боку расейскай літаратуры, трэба паціху забываць. Тым болей што і Платон Карагаеў, і дзед Шчукар – таксама адзіныя і непаўторныя, інакш бы яны не запомніліся, згубіліся б. А ўвогуле Піліп, хутчэй, нагадвае гэтак званых чудзікаў – герояў Шукшына. Такіх «чудзікаў» у Рәсей мала, але на іх творчым патэнцыяле і трymаецца Рәсей. У нас такіх Піліпаў мноства... Зноў у мяне парадокс і супярэчанье самому сабе: індывидуал і мноства, але хіба гэта кепска, калі неадназначных, непадобных да іншых асобаў шмат?

**М. С.:** У сувязі з палітычным ладам у Беларусі з-за мяжы часам можна пачуць спачуваны беларускаму народу. Ты ў сваіх кнігах таксама спачуваеш народу. А ўвогуле, калі і пры якіх абставінах мастак можа і павінен апэляваць да народу?

**Б. П.:** Цяжкае для мяне пытаныне. Адзін з маіх герояў, разважаючы пра сітуацыю ў краіне, зрываецца на раздражненьне і злосць, называе народ быдлам, якому трэба толькі сътая паша ды жорсткі пастух... А потым апамяняеца, згадвае пра сваіх бацькоў і думает: дык што – і яны таксама быдла?.. Не. І далей, ня ведаю хто – я ці герой – думаем: народ ні ў чым не вінаваты, народ у масе сваёй – дзіця, якому можна паабяцаць прыгожую цацку, прыгожае жыцьцё заўтра і падмануць... Такія прыёмы ў цывілізаваным съвеце, у нармальным, дэмакратычным грамадстве забароненыя. У нас жа можна ўсё. Увогуле, няма кепскіх народаў, згадаем хоць бы прыклад Нямеччыны, дзе да ўлады прыйшоў Гітлер. Ёсьць кепскія лідэры, кіраўнікі, і зь іх трэба пытаць напоўніцу за кожнае абяцаныне, за кожны падман дзеля нейкіх сваіх інтэрэсаў. Я спачуваю народу і ні ў чым яго не абвінавачваю... І слова «дзіця» зусім ня трэба ўспрымаць як нейкую

адмоўную ацэнку. Якраз наадварот. Бо, паўтаруся, вінаваты не народ, а тыя, хто ім кіруе і хто дазваляе сабе ісці на падман.

**М. С.:** Заможнае жыцьцё нам, колькі сябе помню, абяцаюць. Ад аднаго прэзыдэнцкага тэрміну да другога. Увогуле, як адчувае сябе пісьменык у краіне, у якой дзейны прэзыдэнт мае права абірацца пажыцьцёў?

**Б. П.:** Пажыцьцёўм ня можа быць шчасльце, радасць, пажыцьцёўм можа быць толькі зьняволенне, пакаранье. Той чалавек, які дамагаецца «пажыцьцёўасці», пакуль, відаць, не разумее гэтага. Калі б ён задумаўся на хвіліну, ён спытаў бы ў сябе: а навошта? Усё жыцьцё змагацца з ветракамі, змагацца за тое, каб уседзець у крэсьле... Ці ня лепш аддацца простым чалавечым радасцям, пабыць ня толькі «бацькам», але і дзедам.

**М. С.:** Ты зьяўляешься галоўным рэдактарам часопісу «Дзеяслоў», які, я тут дазволю сабе цытату з кнігі «Гісторыя Беларусі» Захара Шыбекі, «гуртуе вакол сябе здаровыя пісьменыцкія сілы». Няўжо ў Беларусі гэтых здарowych пісьменыцкіх сілаў настолькі няшмат, што ўсе яны змаглі згуртавацца вакол аднаго-адзінага выдання?

**Б. П.:** Чаму ж вакол аднаго-адзінага? Выходзяць яшчэ і «Полымя», і «Маладосьць», часам друкуе мастацкія творы «ARCHE»... Ня трэба іх скідваць з рахунку, бо дзякуючы таксама ім літаратуражыве, і выданні гэтыя займаюць пэўную нішу. Што да здарowych сілаў... Хто будзе спрачацца з фактам, што вакол «Дзеяслова» сапраўды аб'ядналіся найлепшыя на сёняня беларускія літаратары? Пагартайце «Полымя» і «Дзеяслоў» і парайтайце. І ўсё адразу стане зразумелым... Але мы нікога ні ў чым не абмяжоўваем. Мы кажам, што друкуем усіх, незалежна ад іх пазыцыі літаратурных прыхільнасцяў. Нас могуць абвінаваці і абвінавачваюць хіба ў элітарнасці, у тым, што мы «задужа высока паднялі планку». Але,

думаю, маладым прыемна друкавацца, дэбютаваць побач з Быкавым, Брылём, Барадуліным, Бураўкіным, Гілевічам, Някляевым, Законьнікам, якія, дарэчы, нідзе, апроч «Дзеяслова», не друкуюцца... А выдатных, сапраўды, ніколі не было шмат. Але – зноў жа, парадокс. Кажу: выдатных няшмат, але згадваю палітычныя кампаніі дзейнай улады і мушу падкрэсліць, што не знайшлося сярод нашых вядомых і маладых пісьменнікаў такіх, хто б заклікаў народ галасаваць так, як патрэбна ўладзе. Шторазу даводзіцца выпісваць агітатарапу з Масквы – таго ж Праханава, таго ж Куняєва.

**М. С.:** Ты – першы намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў, які, у адрозненінне, скажам, ад Саюзу кампазытараў, не падтрымлівае дзейную ўладу. Якія могуць быць пэрспэктывы ў СБП у Беларусі?

**Б. П.:** Сваю грамадзянскую пазыцыю адносна тых ці іншых дзеяньняў улады неаднаразова выказвалі вядомыя пісьменнікі, у тым ліку і старшыня нашага Саюзу. Хоць многія сёньня лічаць за лепшае маўчаць. Але ў нашай краіне маўчанье расцэнваецца не як згода, паводле прыказкі, а як нязгода. Трэба крычаць: адабраем, паддзержываем! Тады цябе «правільна» зразумеюць... Што тычыцца будучыні Саюзу, дык куды ўжо горш, чым ёсьць? На жаль, улада ў сёньняшній Беларусі да творцаў не прыслухоўваеца, іх праста не заўважае. Творцаў у нашай краіне цалкам замянілі спартсмены. І камусьці гэта дужа падабаецца. Але па жыцці я аптыміст. Хоць тыя, хто мяне ведае асабіста, могуць з гэтым не пагадзіцца. Называюць характэрнымі для мяне рысамі сум, самоту, адвечную стому. Але гэта толькі чыста зьнешнje ўражанье, бо вочы ў мяне яшчэ не патухлі. Я аптыміст, я веру, я ўпэўнены, што гэты час і гэты лад не назаўсёды. У 80-я гады мінулага стагодзьдзя мы з сябрамі зьбіраліся на кватэры ў Гомелі і казалі, што будзем змагацца

за Беларусь нават са зброяй у руках. І ніхто тады ня думаў, што СССР, гэты волат на гліняных нагах, так хутка рухне: літаральна праз пару гадоў... І якой бы беспрасветнай не здавалася камусьці наша будучыня, я ўпэўнена паўтараю: і гэты час, і гэты лад не назаўсёды!.. У мяне ў адным з тэкстаў ёсьць слова, якія могуць стаць своеасаблівым дэвізам: «Не чакаць, а быць гатовым!». Гэта зусім не азначае, што трэба сядзець склаўшы рукі і чакаць, пакуль нешта зьменіцца. Якраз наадварот: заўсёды быць гатовым – да працы, да барацьбы, да зъменаў... Гэта вельмі цяжка – быць увесы час у стане съціснутай спружыны. Але, па-моіму, іначай жыць нельга.

**М. С.:** Нядаўна ў Акадэміі навук склалі «Сыпіс сацыяльна значнай літаратуры». Цытую з таго сыпісу пазыцыю пад нумарам 108: «Барыс Пятровіч. Празаік. Аўтар кніг “Ловы”, “Сон між пачвар”, “Фрэскі”, аповесці “Пуціна”. Тэмы сучасныя, герой сучасныя, манера пісьма сучасная. Да 60-годзьдзя зь дня нараджэння пісьменніка ў 2019 годзе мэтацгодна выдаць “Выбраныя творы”. Даўгавата чакаць – ажно адзінаццаць гадоў... Ці ў цябе свой плян выданья ўласных кніг?

**Б. П.:** Мне съмешна было слухаць... Што ж, дзякую роднай дзяржаве за клопат і з слова «сучасны», якое тройчы прагучала. Я даўно не спадзяюся, што нехта мяне выдасць. Пачынаючи з 1994 году я не насіў сваіх твораў у дзяржаўныя выдавецтвы. Ад тae пары ў мяне там нічога не выходзіла і не плянуеца да выданья. Мае апошнія па часе кнігі «Шчасце быць» і «Жыць ня страшна» выходзілі ў недзяржаўных выдавецтвах «Тэхнапрынт» і «Медысонт».


**М. С.:** Часопіс «Дзеяслово», які ты рэдагуеш, ужо на першы год публікуе невядомыя творы Васіля Быкава. Друкаваць Быкава адказна і прэстыжна. Аднак я ведаю, што «Дзеяслово» меў і праблемы, звязаныя менавіта з публікацыяй быкаўскіх твораў.

**Б. П.:** Так, гэта было адразу пасля надрукава-

нъня аповесьці «Аўганец». Памятаю, у Доме літаратара да мяне падышоў Мікалай Чаргінец і спытаўся: «Ці праўда, што вы надрукавалі «Аўганца»? А там не пра мяне?» – «Не, кажу, не пра вас». – «А дайце пачытаць». – «Калі ласка, чытайце». І неўзабаве мы даведваемся, што кіраўніцтва «Белкнігі» атрымала ліст разгневаных вэтэранаў, якія зьвінавацілі «Дзеяслоў» у «амаральнасці». Маўляў, у часопісе ўжываецца ненарматыўная лексыка. Я парай ў бы вэтэранам зазірнуць у кнігарні і паглядзець, што там прадаецца. А там і сёньня можна адшукаць сумнавядомы раман Чаргінца «Тайна Авалынага кабінэту». Магчыма, слухачы «Свабоды» чыталі рэцэнзію на яго Аляксандра Фядуты (была ў «Нашай Ніве»). Там ёсьць такі-і-ія цытаткі... Чамусьці нашых вэтэранаў-маралістаў падобныя творы не бянтэжаць. Васіль Быкаў і «Дзеяслоў» такой лексыкі сабе ніколі не дазвалялі.

**М. С.:** Што з быкаўской школы засвоена новымі пакаленіямі ў літаратуры? У чым урокі Быкава для моладзі?

**Б. П.:** Васіль Быкаў любіў ставіць сваіх герояў у экстремальнаяя сітуацыі. А гэткія сітуацыі бываюць ня толькі на вайне, хапае іх і ў наш час. Я думаю, што пасълядоўнікі Быкава былі ў сакавіку 2006 годзе на Кастрычніцкай плошчы. І сёньня яны пішуць свае маладыя мэмуары, свае ўспаміны пра тыя падзеі, якія перажылі ў намётавым гарадку, у камэрах на Акрэсціна. Так што прадаўжалінікі быкаўской справы падрастаюць. У літаратуру ідзе вельмі цікавае пакаленіне, і часопіс «Дзеяслоў» спрычыняеца да ягонага творчага росту. У кожным нумары мы друкуем дэбютантаў. Апроч таго, нядаўна мы распачалі выпуск бібліятэчкі «Дзеяслова», дзе будзем друкаваць найперш маладых літаратараў, каб аблегчыць ім шлях у літаратуру.



### *Зьдзілав Сіук –*

гісторык, журналіст. Закончыў журфак БДУ. Працаваў на кінастудыі «Беларусьфільм», у Дзяржаўным камітэце Беларусі па кінематаграфіі, у рэдакцыях газеты «Наша слова» і часопіса «Дыялёг». Аўтар кніг «Чалавек, які зьбіраў камяні: Ігнат Дамейка», «Утроп літвы». Народзіўся ў 1939 годзе ў вёсцы Пашкоўцы Ляхавіцкага раёну. Жыве ў Менску.

## Зъдзіслаў Сіцька: «Літва – ня племя, а ваярскі стан»

3 чэрвяня 2009 году

*2009 год у Беларусі і Літве абвешчаны годам 1000-годзідзя гісторычнай Літвы. Але да гэтай пары гісторыкі дэзвюю краінаў не прыйшлі да згоды пры вызначэныні месца знаходжаньня і паходжаньня той самай старажытнай Літвы. Калі пачытаць дасыльдаваныні беларускіх гісторыкаў (Мікола Ермаловіч, Але́сь Краіцэвіч) і гісторыкаў літоўскіх (Эдвардас Гудавічус), то ствараеца ўражанье, што пішуць яны пра дэзве розных гісторычных Літвы. Хто зь іх мае большую рацыю – мы ня будзем высьвятаць. Пакуль дэзве гісторычныя школы плынуць па моры супольнай гісторыі ў розных караблях паралельнымі курсамі, беларускі гісторык-самавук Зъдзіслаў Сіцька пратанаваў свой погляд на племя літву, ад якога, як лічыцца, і атрымала назу югутнай дзяржава наших продкаў – Вялікае Княства Літоўскае.*

**Міхась Скобла:** Спадар Зъдзіслаў, літоўскія гісторыкі даводзяць, што літва – гэта балцкае племя. Мікола Ермаловіч даказваў ягонае славянскае паходжаньне. У вас – уласная, адрозная ад усіх ранейшых, вэрсія адносна Літвы. У чым яе сэнс?

**Зъдзіслаў Сіцька:** Я прыйшоў да высновы, што літва – гэта ня племя, а ваярскі стан. Першыя звесткі пра гэты ваярскі стан сустракаюцца ў Мекленбургі, у розных мекленбурскіх дакумэнтах, датычных жыцьця палабскіх славянаў. Мекленбургія – гэта паўночная частка ўсходній Нямеччыны, тэрыторыя на поўнач ад Бэрліну, аштар паміж Лабай і Одрам. Праз пэўны час пад націскам саксаў частка заходніх славянаў павінна была пайсьці зь Мекленбургу

шукаць сабе новае прыстанішча. І яны пайшлі на ўсход, аселі ў Мазоўшы і Панямоныні.

**М. С.:** «Повоеваша літва», «новгорожане и литва били, секли и имали», «приходи літва», «бишася літва», «истопе літва на Двине»... Дык гэтая літва – усяго толькі найміты, якія ваявалі? На чым грунтуюцца вашыя высновы?

**З. С.:** Ва ўёс часы ваярскай справай займаліся пэўныя людзі. Звычайнія земляробы ня мелі магчымасці самі сябе абараніць, бо на вайне трэба было мець ваярскія майстэрства. І вайсковай справай урэшце заняліся пэўныя сацыяльныя станы, якія ня мелі ўласнасці, не былі прывязаныя да зямлі. Да падобных станаў належалі, напрыклад, казакі, янычары, самураі, мамелюкі. Гэткім жа ваярскім станам быў і літва. Назаву пяць аргумэнтаў на карысць гэтай вэрсіі. Першы аргумэнт – гэтак званы ўсходнелітоўскія курганы: адметныя пахавальныя абраады, прынамсі, спальваныне нябожыкаў і насыпаныне над прахамі велічных курганоў. А гэта ж тыповы славянскі звычай. Жамойты не палілі сваіх нябожыкаў, а хавалі іх у звычайных грунтаўых магілах. Другі аргумэнт – тэрыторыя, на якой племя пражывае. Навукоўцы вызначаюць этнічны аштар паводле адпаведных назваў – этнатапонімаў. Назву «літва» мы знаходзім і на Балканах, і ў Нямеччыне (прыкладам – Літоўка, Літэн, Літсоў), і ў Мазоўшы, і на тэрыторыі сучаснай Беларусі, і ў расейскіх Мяшчоры, Цюмені, дальняй Сібіры. Трэці аргумэнт – сам сэнс слова «літва», утворанага паводле славянскага ўзору ад кораня «літ» (як: дзяцва, братва, гаспадарства, спадарства, казацтва, паства). У нямецкіх гісторычных дакумэнтах, што датычыцца захопленых германцамі колішніх славянскіх земляў, знаходзім літаў. Літамі называлі напаўзалежных людзей, якія не належалі ні да аднаго са станаў тагачаснага грамадзтва, таму што паходзілі з палонных ваяроў. Чацверты аргумэнт – мова.

Кожнае племя мае сваю мову, свой фальклёр. Нідзе ў гістарычных крыніцах, у летапісах не гаворыцца пра літоўскую мову, ня знойдзена і аўтэнтычных записаў літоўскага фальклёру. Ёсьць фальклёр жамойцкі, а літоўскага – няма. Няма і не магло быць перакладу законаў Вялікага Княства Літоўскага, прыкладам Статуту, на «літоўскую» мову. У Літве «мова народу славянская», – съцвярджаў італьянскі гуманіст Эней Сыльвій Пікаляміні ў творы «Апісаньне Азіі і Эўропы ды іх народаў». А гэта ж папа Пій II (знаходзіўся на съвятым пасадзе цягам 1458–1464 гадоў). На жаль, нават гісторыкі Касцёлу не прыслухаліся да папы... І пяты аргумэнт – прылады працы. Кожнае племя мае свой набор прыладаў працы, які залежыць ад умоваў іх існаваньня. На абшары гэтак званых літоўскіх курганоў няма заходак ні сярпоў, ні плугоў, зрэдку ёсьць толькі заходкі косаў, а ўсе астатнія заходкі – зброя. Нават знакамітыя расейскі археоляг Валянцін Сядоў зьдзіўляўся, што да сярэдзіны XX ст. у шматлікіх пахаваньнях літвы не было знойдзена земляробчых прыладаў працы. Таксама рознымі былі ў жамойтаў і літвы вopратка, жаночыя ўпрыгожаныні, міталёгія.

**М. С.:** А як вы ставіцеся да вэрсіі Міколы Ермаловича, які літву «пасяліў» у Верхнім Панямоніні ды на Наваградчыне? Да статкова зірнуць на мапу, каб пераканацца, што канцэнтрацыя тапонімаў з коранем «літ» назіраецца менавіта ў гэтым рэгіёне.

**З. С.:** Так, абшар паміж Бугам і вадазборам Нёмана вызначаецца найбольш поўным наборам тапонімаў «літва». Шаноўны Мікола Іванавіч зыходзіў з таго, што тапонімы «літва» знаходзіліся толькі ў Панямоніні, але яны ёсьць і ў Пабужжы. Менавіта там мы знаходзім ня толькі тапонімы «літва», а вельмі цікавыя, на мой погляд, спалучэнні тапонімаў «літва» з тапонімамі «русь». У Пабужжы ёсьць вёскі Стара Літва і Стара Русь – паселішчы Высокамазавецкага павету Падляскага ваяводзтва

(яны згадваюцца ў «Попісе войска Вялікага Княства Літоўскага» за 1528 год). На поўдзень ад іх знаходзім блізка адна ад адной вёскі Костры-Літва і Выліны-Русь. А на поўнач ад вядомага польскага гораду Ломжа таксама можна назіраць цікавы «зъбег» тапонімаў. Прыведам, паводле люстрацыі 1660 году, у вільненскім старостве знаходзіліся вёскі «Вярцішаў, альбо Рус» ды «Літва, альбо Ксенжа». Варта дадаць, што да вільненскай парафіі належалі вёскі Крэва, Крэва-Плябянкі, Крэва Новае, Крэва Старое.

**М. С.:** Вы ўсё ж настойваеце на тым, што літва – гэта надтэраторыяльны панятак?

**З. С.:** Так. Бо не магла адна частка племені жыць у адным месцы, а другая – у іншым, аддаленым на тысячи кіляметраў. На тое, што літва жыла на велізарным абшары, паказвае менавіта тапоніміка.

**М. С.:** Але ж у 1253 годзе Міндоўг стаў Dei gра тэх Litovie – з Божай ласкі каралём Літвы. Як можна стаць каралём нейкага ваярскага стану?

**З. С.:** Міндоўг стаў каралём дзяржавы, якая складалася зь земляў ад Дзвіны да Прыпяці, ад Буга да Дняпра. (Вядома, што Драгічын Надбускі быў памежным горадам Полацкага княства. Вядомы расейскі гісторык Іван Бяляеў далучаў гэты горад да ліку полацкіх калёніяў.) На гэтай тэрыторыі жыло некалькі племёнаў. І Міндоўг быў абаронцам гэтых земляў. На поўнач ад Прыпяці не ступала нага мангольскага захопніка. Гэты абшар Панямоніня і Пабужжа не зазнаў іхняга нашэсьця. Палачане, паводле майго меркаваньня, паставілі ваяводам у Наваградку менавіта Міндоўга – сына полацкага князя, унука князя Расціслава Рагвалодавіча, вядомага з Уваскрасенскага летапісу. Міндоўг здолеў абараніць незалежнасць Наваградчыны і паўднёва-заходнія часткі Полацкага княства. Ён стаў знаным абаронцам усіх гэтых земляў. Уявіце сабе: 1241 год, спаленія гарады Русі, разбураны Кіеў, спалены

Ўладзімер-Валынскі, панішчаныя Кракаў ды іншыя польскія гарады, а гарады на поўнач ад Прыпяці стаяць цэлія. Найлепшы прыклад таму – старажытнае Берасыце, цяперашні археалагічны скансэн. Нашыя землі абараніў ад манголаў менавіта Міндоўг. То і ня дзіва, што жыхары і ўладары Наваградку (а гэта быў вельмі багаты горад) лепшага князя для сябе і ня бачылі. Таму пазней і згадзліся на яго карананью ў Наваградку.

**М. С.:** Вы сваёй вэрсіяй пераблытаеце ўсе карты гісторыкам. Што ж мы тады адзначаем сёлета – якое «1000-годзьдзе Літвы»? Выходзіць, і дату гэтую трэба адмяняць?

**З. С.:** Адмяняць ня варта, бо гэта ўсё ж такі гістарычная падзея. Хоць, шчыра кажучы, падзея ня вельмі гуманная. У 1009 годзе забілі місіянэра Бруна Квэрфурдзага, які хацеў хрысьціць літву. Вельмі верагодна, што літва ўжо на той час вызначыла сябе нейкімі ўчынкамі, хутчэй за ўсё, ваярскімі. Язычніцкая літва супрацьстаяла хрысьціянізацыі, а Бруна Квэрфурдзкі быў пасланы як місіянэр хрысьціць паганцаў Пабужжа. Тады ж быў забіты і яцвяскі князь Націмер, якога Бруна ахрысьціў. (Дарэчы, імя Націмер часта згадваецца ў прыгаданым «Попісе войска ВКЛ».) Усе гэтыя падзеі і звязаныя менавіта са спробамі хрышчэння літвы – жыхароў згаданых паселішчаў Пабужжа. Таму што на ўсходзе, напрыклад у Наваградку і Полацку, ужо існавалі хрысьціянскія святыні.

**М. С.:** А што съведчыць на карысць таго, што літва – хай сабе ваярскі стан, хай сабе племя – была славянскага паходжання?

**З. С.:** Калі пачынаеш разглядаць усё назоўніцтва, якое прывязваецца да яцвягаў і да ўяўнага племені літва, то аказваецца, што сэнс большасці гэтых назваў вельмі празрысты. Відавочныя іх славянскія карані, славянскія фарманты. Возьмем, напрыклад, раку Лятаўку, ад якой сучасныя літоўскія дасьлед-

чыкі і гісторыкі выводзяць паходжанье назвы Літва. Аказваецца, рака Лятаўка была і ў вадазборы Дунаю, а гэта – паўночна-ўсходняя частка сучаснай Вугоршчыны. Больш таго, рака з такой назвай ёсьць і ў Чэхіі. Цікавая сітуацыя атрымліваецца і з гарадамі, якія лічацца літоўскімі, балцкімі. Самы яскравы прыклад – горад Укмерге. Калі пачынаеш шукаць у гістарычных крыніцах гэты горад, то спачатку знаходзіш Вількмерге, а самая першасная форма назвы – Вілкамір. Літоўцы, каб схаваць славянскае паходжанье гораду, зъмянілі яго гістарычную назву. Старожытныя Меднікі цяпер маюць назву Варняй, тая ж Вострая Брама ў Вільні таксама займела літоўскую назву. Дарэчы, калі мы ўжо згадалі Вострую Браму... У шмат якіх усходнеславянскіх гарадах былі, кажучы на сучасны лад, мікрараёны – канцы. Вядомыя канцы ў старажытным Ноўгарадзе, Татарскі канец у старажытным Менску. Згадаем прадмесце Літоўскі канец у старажытным горадзе Абольчы (цяпер вёска Абольцы ў Талачынскім раёне). Востры канец быў і ў Вільні, дзе і паўстала гэтак званая Вострая Брама.

**М. С.:** У сваёй книзе, якая мае адметную назву – «Утроп Літвы», вы ставіце пад сумнеў «літоўскі радавод» Міндоўга. Нібыта і Палямон, і Кунас, і Жывінбуд, і Ердзівіл, і Кукавойт, і Рынгольт – мітычныя князі. На чым грунтуюцца ваши сумневы?

**З. С.:** Утроп – гэта синонім словаў «у сълед», «наўсълед». Слова гэткае зафіксавана ў нашых старых слоўніках. Што да імёнаў, якія выдаюцца за імёны літоўскія, якія нібыта паходзяць з балцкіх моваў, то часам гэта выглядае папросту съмешна. Паверце, усё гэта выдумана, асабліва імёны князёў, апісаных у кроніках і летапісах. Прыйкладам, ніхто ніколі не звяртаў увагу на князёў, названых у Галіцка-Валынскім летапісе. Там пералічаныя дваццаць пяць князёў, якія прыйшли да валынскага князя, дакладней, да вялікай княгіні – жонкі князя

Рамана Галіцкага, прынеслы мір. Самае цікавае, што ў пераліку гэтых літоўскіх князёў ёсьць і жамойцкія, ёсьць і вядомыя Рушкавічы, Булевічы, князі з Дзяволтвы, але няма ніводнага князя з гэтаю званай Аўкштайці, якая падаецца цяпер як адна з гістарычных абласцей, дзе менавіта і ўзынік літоўскі этнас. Прыйшлі князі нават недзе з-пад Дзьвіны, а аўкштайцкіх, паўтараю, няма. Да таго ж імёны князёў, прыкладам Жывінбут, Ердзівіл, Кінцібут, Вонібут, Бутавіт, Едзівіл, Спрудзейка, якія падаюцца за нібыта літоўскія, балцкія, утрымваюць фарманты (часткі імёнаў), уласцівыя славянскаму назоўніцтву. Відавочна, што гэта выдуманыя імёны, якія былі пазней упісаныя ў летапісы. Мікола Ермаловіч называў біскупа Паўла Гальшанскаага ініцыяタрам «новай рэдакцыі» летапісу.

**М. С.:** Ваша вэрсія адносна тэрміну «літва», пэўна ж, выкліча вострае непрыманье з боку літоўскіх гісторыкаў. У свой час яны не ўспрымалі ўсур'ёз вэрсію Міколы Ермаловіча. А вы не баіцся стаць у Літве *persona non grata*?

**З. С.:** Буду шкадаваць, калі такое станеца. Я служыў у войску ў Літве, у Клайпедzkім краі. Разам са мною служыў жэмайт Альгіс, які вучыў мяне гварыць па-літоўску. Ад таго часу ў маёй души – сантывмент да гэтай краіны, пашана да літоўскай мовы. Я ніколі ня быў жэмайтафобам ці летувафобам. Але калі я чытаю ў артыкуле літоўскага гісторыка пра ненавукавасць і абсурднасць гіпотэзы Міколы Ермаловіча, мне баліць. Мікола Ермаловіч не пагаджаўся з маёй гіпотэзай, але гэта ня значыць, што я не паважаю Ермаловіча як гісторыка, вялікага працаўніка на беларускай гістарычнай ніве. Памятаце, аднаму літаратурнаму герою ў сэрца стукаў «попел Клааса». Гэтаксама і мне стукае ў сэрца попел Міколы Ермаловіча.



*Алесь Краўцэвіч –*  
архэолаг, гісторык, пісьменнік. Выпускнік гістфаку БДУ. Працаўаў у Інстытуце гісторыі АН Беларусі, першым прарэктарам Гарадзенскага дзяржуніверсітэту імя Янкі Купалы. Доктар гістарычных навук. Аўтар кніг «Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага», «Міндаўг», «Рыцары і дойліды Гародні» ды інш. Нарадзіўся ў 1958 годзе ў вёсцы Лупачы на Мастоўшчыне. Жыве ў Горадні.

## Алесь Краўцэвіч: «Кастусь Каліноўскі – нацыянальны герой № 1»

28 верасьня 2009 году

*З усіх выдатных дзеячаў беларускай гісторыі Кастусь Каліноўскі, здавалася б, – адна з самых пантэонна-непахісных, правераных часам, постасяй. Правдыр нацыянальна-вызвольнага паўстаньня, выдавец першай беларускамоўнай газэты «Мужыцкая праўда», ён і загінуў па-геройску, на царскай шыбеніцы. Аднак для сёньняшній афіцыйнай гісторыяграфіі Каліноўскі – аніяк не нацыянальны герой, пра што можна прачытаць у найноўшых падручніках па гісторыі Беларусі ды паучуць у пропагандысцкіх передачах па дзяржаўным радыё. У абарону Кастуся Каліноўскага Беларускае гісторычнае таварыства зладзіла міжнародную навуковую канфэрэнцыю «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакумэнтах і культурнай традыцыі», якая прайшла ў Менску 25 верасьня. Пасля яе заканчэння мы сустрэліся са старшынём таварыства доктарам гісторычных навук Алесем Краўцэвічам.*

**Міхась Скобла:** Алесь, асоба Кастуся Каліноўскага ды ягоная эпоха дастаткова добра вывучаныя нашымі гісторыкамі (дастаткова прыгадаць выдатныя дакументальныя кнігі Генадзя Кісялёва). Дык ці патрабуеца Каліноўскому ваша абарона?

**Алесь Краўцэвіч:** Гэта сапраўды выглядае даволі дзіўна. У незалежнай Беларусі нацыянальны герой Кастусь Каліноўскі нечакана пачаў падпадаць пад дэгераізацыю. За савецкім часам Каліноўскі быў больш сацыяльным, чым нацыянальным героем, але ў апошнія гады і гэты міт стаў бурыцца ідэялагічным апаратам. У сёньняшніх падручніках можна прачытаць, што Кастусь Каліноўскі – не беларускі нацыя-

нальны герой. Тамсама напісана, што, наадварот, яго вешальнік Мураёў – таленавіты адміністратор. Таму мы, прафесіяналы, навукоўцы, гісторыкі, дактары, кандыдаты і магісты, людзі, якія займаюцца спэцыяльна і той эпохай, і Каліноўскім, вырашылі сабрацца і скажаць сваё слова пра Кастуся Каліноўскага, пра паўстаньне 1863 году. Акрамя Беларускага гісторычнага таварыства у Польшчы, кіраўніком якога зьяўляецца Алег Латышонак, у арганізацыі канфэрэнцыі нам вялікую дапамогу аказаў Польскі інстытут у Менску і асабіста спадар Пётар Казакевіч – дырэктар гэтага інстытуту. Памяшканьне прадаставіў Беларускі інстытут правазнаўства, які месціцца на вуліцы Карабля, 3. Намаганьнямі чыста грамадzkіх інстытуцый нам удалося арганізаваць сур'ённую навуковую канфэрэнцыю зь якасна надрукаванымі афішамі, з праграмамі, з бэджыкамі для ўдзельнікаў і г. д.

**М. С.:** А каму ў Беларусі патрэбная дэгераізацыя Кастуся Каліноўскага? Хто съпіхвае яго з пастамэнту нацыянальнага героя?

**А. К.:** Вось я трymаю ў руках падручнік па гісторыі Беларусі для 10-й клясы са старожытных часоў да каstryчніка 1917 году. Яго аўтары – Трашчанок, Вераб'ёў, Валжанкоў. Гэтыя людзі напісалі падручнік для школаў зь беларускай мовай навучаньня, не валодаючы беларускай мовай. Бо на падручніку пазначана: перакладчыкі з расейскай мовы – Варановіч, Саламаха, Славута. Ажно шэсьць чалавек атрымалі ганарар за гэты падручнік. Ён выпушчаны ў съвет выдавецтвам «Адукацыя і выхаванье» накладам 2140 асобнікаў, на ім стаіць грыф: «Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь». Падручнік не прадаецца ў кнігарнях, ён адразу разасланы па школах. У ім ёсьць такі падпараграф: «Гісторыяграфічны міт пра Вікенція Кастуся Каліноўскага», дзе робіцца выснова, што «аніякіх аб'ектыўных падставаў для ператварэння

Кастуся Каліноўскага ў нацыянальнага героя беларускага народу не існуе». Літаральна на той самай старонцы паведамляеца, што «славуты генэрал Міхail Мураёў» быў ня толькі вешальнікам, але і «таленавітым адміністратарам і арганізатарам». Такім чынам, вучні павінны засвоіць наступнае: наш герой – не Каліноўскі, наш герой – Мураёў. Але ў Мураёва рукі па локці ў крыві падстанца!

**М. С.:** Міт пра «Мураёва ня толькі вешальніка» прапагандуеца не адным Трашчанком. Аднаго разу мне давялося прысутнічаць на міжнароднай канфэрэнцыі ў Празе, на якой выступаў знакаміты чэскі навуковец Міраслаў Грох. Дык ён таксама гаварыў пра амбівалентнасць асобы Мураёва – маўляў, ён і караў, і нёс Паўночна-Заходняму краю асьвету. Я не ўстрымалася і запярэчыў прафэсару, што шыбеніца ня можа быць амбівалентнай...

**А. К.:** Што зробіш, нават такія шаноўныя дасьледчыкі, як Міраслаў Грох, ня ведаюць беларускай гісторыяграфіі. Ня ведаюць пераважна па той прычыне, што яна недаступная эўрапейскім дасьледчыкам. Якраз на канфэрэнцыі на гэта звязралася ўвага. Затое ў Эўропе шырокавядомая расейская гісторыяграфія, яна і прапагандуеца, у tym ліку на розных мовах. Нават наша маленькая суседка Літва мае два англамоўныя гісторычныя часопісы, дзе прапагандуюцца веды летувіскіх гісторыкаў пра іх краіну. А наш Інстытут гісторыі – структурнае падраздзяленне Нацыянальнай Акадэміі навук – ня мае аніводнага пэрыядычнага выдання! Вось вам парабаньне... Таму мы спрабуем гэтую ситуацыю неяк зъмяніць.

**М. С.:** У канфэрэнцыі бралі ўдзел і польскія навукоўцы. А як ставіцца да асобы Каліноўскага польская гісторыяграфія?

**А. К.:** Польская гісторыяграфія вельмі станоўча ставіцца да асобы Каліноўскага. Мы з палякамі ня дзелім Каліноўскага. Ён лічыў сябе грамадзяні-

нам былога Рэчы Паспалітай, ён меў контакты з палякамі, у tym ліку стасункі падпрадканьня з цэнтрам паўстаньня ў Польшчы. Паўстаньне 1863 году – гэта наша агульная справа, гэта змаганье «за нашу і вашу вольнасць». Лёзунг са съязгоў Касцюшкі выдатна пасуе і да дзейнасці Кастуся Каліноўскага.

**М. С.:** Нездарма гаворыцца, што паэзія – мова душы. Свой перадсмяротны верш «Марысіка, чарнаброва галубка мая...» Каліноўскі напісаў на беларускай мове. Значыць, душа ягоная прамаўляла па-беларуску. На якой падставе вашыя апанэнты залічваюць Каліноўскага ў палянафілы?

**А. К.:** Яны выкарыстоўваюць яго падвойнае імя – Вікенцій Канстанцін Каліноўскі, цьвердзячы, што ніякі ён не Кастусь, а – Вікенцій. Хоць на канфэрэнцыі паводле дакумэнтаў было доказана, што ў сям'і ўжывалася імя Кастусь. Нашыя апанэнты выкарыстоўваюць тую акалічнасць, што паўстанцы мелі сувязь з польскім цэнтрам. Трэба сказаць, што спроба назваць Каліноўскага палякам, палянафілам, які хачеў аддаць беларусаў панская Польшчы, – вельмі прымітывная, бо аб'ектыўных падставаў бэссыніць гэтага героя няма. Каліноўскі – герой клясычны. Гэта чалавек, які аддаў жыццё за ідэю, які не завагаўся нават пад шыбеніцай! Каліноўскі пасуе на героя нават зьнешне: прыгожы інтэлігентны твар. Я перакананы, што нашыя апанэнты ніколі ня знайдуць рэальных падставаў, каб ablіць яго брудам.

**М. С.:** У публікацыях некаторых навукоўцаў (прыкладам, Уладзімера Казьбера) можна прачытаць, што Каліноўскі падчас паўстаньня затэрарызаваў ледзь ня ўсю Гарадзеншчыну. Што праўда, факты ягонай «тэрарыстычнай дзейнасці», як правіла, не прыводзяцца.

**А. К.:** На канфэрэнцыі пра гэта таксама была гаворка ў спэцыяльным навуковым дакладзе.

Каліноўскага называлі рашучым. Ён заклікаў да пакараньня съмерцю здраднікаў паўстаньня са шляхты, але ў рэальнасці пакараньня ў гэтых не было. Прысуды проста не выконваліся. Каліноўскі па сваёй натуры быў мяккім чалавекам, анікім не тэрарыстам. Вось вам факт для параўнаньня. На загад Мураёва ў адной Гарадзенскай губэрні было зраўняна зь зямлём, спалена, вынішчана больш за 500 шляхецкіх сядзібаў, а людзі, усе да аднаго – ад немаўляці да старога, які ня мог хадзіць, высланыя ў Сібір. Расейская вайсковая павятовая начальнікі мелі поўную ўладу падчас паўстаньня і маглі караць съмерцю нават бяз выраку ваенна-палявога суду. І некаторыя гэта рабілі, каб выслужыцца. Вось гэта тэрор. Мы апублікуем матэрыялы канфэрэнцыі асобным выданьнем, і гэта будзе словам прафесіяналаў у абарону Каліноўскага. Яшчэ раз паўтаруся: Каліноўскі заслугоўвае быць на вяршыні пантэону нацыянальных герояў Беларусі. Яму павінны стаць помнікі па ўсёй краіне, пра яго трэба пісаць кнігі, здымачь фільмы. І мы маєм магчымасць усё гэта зрабіць, таму што тая эпоха пакінула шмат крыніцай. У нас ёсьць рэальная падстава «ажывіць» Каліноўскага, паглядзець, якім ён быў. Ягонае жыццё, ягонае змаганье, ягоная съмерць цалкам адпавядаюць таму, каб ён стаў нацыянальным герояем Беларусі № 1.

**М. С.:** Алеся, ужо некалькі выданьня ў вытрымала твая кніга «Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага». Чаму яна выйшла не ў Беларусі, а ў польскім горадзе Жэшаве пад грыфам тамтэйшага Ўніверсytetu Марыі Кюры-Складоўскай?»

**А. К.:** Першае выданьне павінна было выйсці ў выдавецтве «Беларуская навука», зь якім я супрацоўнічаю ўжо каля дзесяці гадоў – выдаў там пяць сваіх кніг. Але выдавецтва адказала, што Дзяржаўны камітэт у справах друку адмовіўся фінансаваць маю кнігу. Зь яе выданьнем была цэляя

гісторыя. Супрацоўнікі выдавецтва прыхоўвалі кнігу ў розных рубрыках выдавецкага пляну, а чыноўнікі Дзяржкамдруку знаходзілі яе і выкідалі. Афіцыйна тлумачэньне – бракуе грошай. Але па не-афіцыйных звестках, я знаходжуся ў чорным сьпісе аўтараў, непажаданых для сёняняшняга рэжыму... Мне ўдалося выдрукаваць 300 асобнікаў уласным коштам дзякуючы дапамозе добрых людзей, якія ў прыватнай друкарні на ашчаджанай паперы за мае ўласныя грошыкі надрукавалі гэтыя 300 асобнікаў. Аказалася, што гэтага мала. І ў Жэшаве, дзе я часам чытаю лекцыі, універсytэт пайшоў наusuстрach i фінансаваў выданьне 1000 асобнікаў кнігі па-беларуску. Апрача гэтага, Фонд Сораса ў Парыжы дапамог выдаць яшчэ 1000 асобнікаў – у той жа друкарні ў Польшчы. Мне ўдалося перавезці ўвесе наклад у Беларусь, і цяпер кніга распаўсюджваецца праз кнігарні і ўніверсytеты.

**М. С.:** Дзясяткі гадоў савецкія гісторыкі нам даводзілі, што Літва (мелася на ўвазе – балцкія племёны) у старажытны час захапіла сучасныя беларускія землі. Мікола Ермаловіч у свой час аргументаваў даказаў адваротнае – што славяне захапілі і асымілявалі балтаў. Ты ж прapanуеш новую канцепцыю і трактуеш Вялікае Княства як балцка-славянскую біётнічную дзяржаву, дзе ніхто нікога не заваёваў, а ўсё абышлося мірна. Якія гістарычныя факты паслужылі падмуркам для падобнага цвердзаньня?

**А. К.:** Рэцэнзэнты, якія даводзяць, быццам я ад пачатку імкнуся нешта даказаць, памыляюцца. Я бяру сукупнасць гістарычных фактаў, наяўных крыніцаў і раблю высновы. У сваёй кнізе я разглядаю працэс утварэння дзяржавы Вялікага Княства Літоўскага на фоне самай буйной зьявы ў нашай гісторыі – працэсу балта-славянскіх контактаў. Ён добра вывучаны, ён паказвае, што ўсё адбывалася мірна, што славяне з балтамі ўзаемадзейнічалі,

абменьваліся культурай, і узынікаў новы этнас – беларусы. ВКЛ як дзяржава зьявілася ў кантактнай зоне – на Панямоньні, паміж балтамі і славянамі, і была вынікам і праявай гэтых кантактаў. Штуршком да ўтварэння ВКЛ стала пагроза з боку татара-манголаў і Тэўтонскага ордэну, калі была разбураная этна-палітычна-культурная систэма Ўсходняй Эўропы. Мясцовыя балты і славяне аб'ядналіся, каб абараніць сваю тэрыторыю ад ворагаў. Я не хачеў ад пачатку даказваць біётнічнасць ВКЛ, гэта прыйшло сама па сабе, на аснове аналізу фактаў. На жаль, мая канцепцыя была вельмі негатыўна ўспрынятая ў літоўскім друку. Нашы паўночныя суседзі ўжо выпрацавалі свой погляд на гісторыю ВКЛ і цяпер проста ня церпяць ніякай альтэрнатывы. У іхных поглядах на ВКЛ вельмі мала месца адводзіцца беларусам. Як быццам мы не існавалі. І калі мы заяўляем, што мы там таксама жылі, што ВКЛ – таксама і наша спадчына, наша дзяржава, гэта выклікае ў літоўцаў як мінімум раздражненьне. Дыялёг з літоўскімі калегамі ідзе вельмі цяжка.

**М. С.:** А як успрымаецца, як вывучаецца Вялікае Княства Літоўскае нашымі другімі суседзямі – палікамі ды ўкраінцамі?

**А. К.:** У свой час мы і зь літоўскімі гісторыкамі прыйшлі да паразуменія, у 1993 годзе адбыліся некалькі афіцыйных канфэрэнцыяў. Дамовіліся нават пра тэрміналёгію, вырашылі карыстацца тэрмінам «Беларуска-літоўскае гаспадарства» альбо «Літоўска-беларускае гаспадарства», што ёсьць адно і тое ж. Але цяпер літоўцы катэгарычна ня хочуць дзяліцца спадчынай ВКЛ з намі. Клясычная ўкраінская гісторыяграфія, у тым ліку Міхайла Грушэўскі, прызнаюць ВКЛ утворам больш беларускага народу, чым украінскага. Хоць у працах іхных сучасных гісторыкаў можна знайсці цверджаньні, што ВКЛ – украінская дзяржава. Што датычыць польскай гісторыяграфіі, то там існуе даволі нэутральнае

стаўленье да ВКЛ. Яго вывучаюць, палітычна ацэньваюць яго як дзяржаву літоўскую, а культурна – як дзяржаву русінскую (беларускую).

**М. С.:** Давай ізноў вернемся з часоў ВКЛ у Рэспубліку Беларусь. У незалежнай Беларусі пабачылі съвет шасьцітамовая «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі», трохтамовая «Архэалёгія Беларусі». Маём гістарычныя дзяржаўныя і недзяржаўныя часопісы... Як бы і няблага ўсё. Як бы ты ахарактарызаваў стан сучаснай гістарычнай навукі?

**А. К.:** Галоўнай негатыўнай зъявай у сучаснай беларускай навуцы зъяўляецца раскол у асяродзьдзі гісторыкаў. Існуюць дзінве процілеглыя плыні гістарычнай навукі. Да першай належыць гісторыкі, якія пішуць гісторыю краіны як суб'ектную і бачаць Беларусь суб'ектам уласнай гісторыі. Да другой плыні належыць тая, хто рэанімуе каляніяльную гісторыю Беларусі. Яна сённяня штучна рэанімаваная праз палітыку ўлады. Вяртаюцца старыя савецкія канцепцыі. Гэта вельмі цікавая зъява: раскол нам паказваў, хто ёсьць хто. Гісторыкі, якія на пачатку 1990-х гадоў парабіліся ўсे патрыётамі Беларусі, сённяня выявлі сваё сапраўднае ablічча. Нацыянальныя гісторыкі, якія пішуць суб'ектную гісторыю Беларусі, захавалі вернасць свайму выбару. А тыя прыстасаванцы, супрацоўнікі прапагандыстыкага апарату Камуністычнай партыі зноў вярнуліся на старыя пазыцыі. Пра гэта ня любяць гаварыць, гэта стараюцца не афішаваць, не паказваць, але гэта рэальны факт, які ёсьць асноўнай праявай разьвіцця сённяшняй гістарычнай навукі. І самае непрыемнае, што ўлада штучна адмяжоўвае нацыянальных гісторыкаў ад уплыву на масавую съядомасць.

**М. С.:** Памятаеца, як на адной з сустрэчаў з расейскімі журналістамі Аляксандар Лукашэнка крытычна адазваўся пра Аршанскую бітву. Відаць, каб дагадзіць гасцям з Рәсей. Беларусы ў той бітве, маўляю, ня ўдзельнічалі, дый хто каго перамог –

пытаньне дарэшты навысьветленае. Дык ці варта адзначаць Дзень беларускай вайсковай славы 8 верасьня, калі гэтая бітва адбылася?

**А. К.:** Безумоўна, варта. Аршанская бітва 1514 году – сапраўды вялікая перамога: 40 тысячаў вояў разгромілі ўдвая большую групоўку маскоўскіх войскаў, захапілі ў палон усё яе камандаванье. Значэнне гэтай перамогі ў беларускай гісторыі ў тым, што яна мела вялікае маральнае значэнне: уся Эўропа пра яе пісала, германскі імпэратор пасъля яе нават адмовіўся ад саюзу з Маскоўскім княствам. Аршанская бітва на некалькі дзесяцігодзінь ўратавала Беларусь (найперш Усходнюю) ад спусташэння, пажараў, гвалтаў, забойстваў, якія чынілі на нашай тэрыторыі маскоўскія войскі. Яна ўратавала жыцьцё сотням тысяч жыхароў Полаччыны, Гомельшчыны ды Магілёўшчыны. Хто ведае, можа, сярод тых уратаваных былі і продкі Аляксандра Лукашэнкі.

**М. С.:** Ты ачольваеш Беларускае гісторычнае таварыства. Што ўяўляе зь сябе гэтая арганізацыя ды якія ў яе мэты?

**А. К.:** Беларускае гісторычнае таварыства – гэта агульнакраёвая арганізацыя беларускіх гісторыкаў, якая ўжо налічвае каля сотні сяброў. Фармальны мінімальны крытэр сяброўства – ступень кандыдата навук. Сённяшнія дзяржаўныя кіроўчыя структуры ня ў стане каардынаваць разьвіцьцё гісторычнай навукі. Яны чакаюць указанняў з палітычнай адміністрацыі. Гэтыя структуры зьяўляюцца прыдаткам апарату выканаўчай улады і падпірадкованыя гэтаму апарату. Таму мы вырашылі, што самі павінны арганізоўваць сваё навуковае жыцьцё. Мы вырашылі, што ніхто, акрамя нас, гісторыкаў-прафесіяналаў, ня ведае, як пісаць праўдзівую гісторыю Беларусі. Я думаю, што ў нашага таварыства ёсьць перспектывы.

**М. С.:** Апошняе маё пытаньне мае крыху жартойны характар. І тым ня менш я спадзяюся пачуць на яго сур'ёзны адказ. У мінулым, падчас кіраваньня ў Беларусі былога партызана Машэрава, кажуць, няблага жылі і адпаведна шанаваліся былыя ўдзельнікі партызанскага руху. Сённяня ў Расте, пры Пуціне, «воспряли духом» усе былыя й цяперашнія супрацоўнікі органаў дзяржбяспекі. А як беларускія гісторыкі пачуваюць сябе ў краіне, якою ўжо восем гадоў кіруе гісторык паводле дыплёму?

**А. К.:** У выкладчыкаў гістарычнага факультэту Магілёўскага пэдагігічнага ўніверситета, якія вучылі студэнта Сашу Лукашэнку, трэба адабраць пэнсіі. Наш прэзыдэнт любіць гаварыць, што ён – «экономист от рождения». Ён можа таксама сказаць, што ён – гісторык ад нараджэння, але гэта не дадасць яму ні ведаў, ні гістарычнага разуму. Каб тыя магілёўскія выкладчыкі хоць трохі навучылі Лукашэнку суб'ектнай праўдзівой гісторыі Беларусі, то, магчыма, і нам, гісторыкам, і ўсім беларусам сённяня жылося б трохі лягчэй. Мы шмат разоў бачылі, як Аляксандар Рыгоравіч займаецца спортом – гуляе ў хакей, футбол, бегае на лыжах і бяз лыжаў. Усё гэта добра, але ніхто ня бачыў у тэлевізары, каб ён чытаў кнігі. Можна ж знайсці час і пачытаць разумную кнігу, каб ведаць, што «таварыш Сапега» – не таварыш, а канцлер Вялікага Княства Літоўскага, які на беларускай мове выдаў адзін з найлепшых кодэксаў права ў Эўропе. Урэшце, каб у будучых падручніках па гісторыі Аляксандар Лукашэнка не застаўся беларускім прэзыдэнтам, пры якім памерла мова і культура беларускага народу.

## Іменны паказънік

### А

Абрамава Надзея 449  
 Агінскі Міхал Клеафас 46  
 Агняцьвет Эдзі 187  
 Адамовіч Алесь 41, 164, 167, 396  
 Адамовіч Славамір 95  
 Адамчык Вячаслаў 149, 475  
 Аджубей Аляксей 328  
 Адэнаўэр Конрад 192  
 Азаронак Юры 29  
 Айтматаў Чынгіз 165  
 Акінчыц Фабіян 446, 449  
 Акудовіч Валянцін 501  
 Акула Кастусь 181  
 Алданаў Марк 386  
 Алексіевіч Святлана 14, 147, 455  
 Аліёў Гейдар 314  
 Аляксандар II 128, 160  
 Аляхновіч Рагнеда 115  
 Андраюк Серафім 464  
 Андрусішын Багдан (Данчык) 53, 185  
 Андрушовіч Юры 216  
 Андрэеў Мікалай 67  
 Андэрс Уладыслаў 173  
 Анісімаў Аляксандар 74  
 Анішчык Аляксей 448  
 Антановіч Іван 304  
 Ануфрьеў Уладзімер 357  
 Апалінэр Гіём 475  
 Арлоў Уладзімер 125, 242–244, 501  
 Арочка Мікола 324  
 Арсеньнева Наталья 46, 54, 133, 134, 137, 161, 214, 359, 380  
 Артымовіч Надзея 307, 308  
 Арыстоцель 165  
 Аскоцкі Валянцін 167  
 Астаф'еў Віктар 169  
 Аўсянікаў Генадзь 114  
 Афэнбах Жак 72  
 Ахматава Ганна 149, 244  
 Ахрамовіч Аўгусцін 481

Ахрамовіч Ганна 481  
 Ахрамовіч Зянон 481  
 Ашукоўская Часлава 482

### Б

Бабкоў Максім 450  
 Багамолаў Уладзімер 17  
 Багатыроў Анатоль 47  
 Багдановіч Максім 50, 134, 148, 204, 211, 213, 214, 265, 309, 402, 428, 429, 443, 462, 467, 500  
 Багуслайская Нэлі 378  
 Багушэвіч Францішак 103, 205, 214, 302, 396, 459, 467  
 Баленене-Легутэ Эмілія 474  
 Бальзак Анарэ дэ 149, 152  
 Бандажэўскі Юры 78  
 Бандарына Зінаіда 54  
 Бандарэнка Зінаіда 287  
 Баравікова Раіса 152  
 Барадулін Рыгор 21, 135, 191, 204, 236, 245, 302, 311, 382, 464, 506  
 Баразна Лявон 20  
 Барановіч Генрык 446  
 Барташэвіч Марыя 482  
 Барташэўскі Ўладыслаў 140  
 Баршчэўскі I. 254  
 Баршчэўскі Лявон 150, 323, 334  
 Барысевіч Юрась 351  
 Басё Мацуя 204  
 Басін Якаў 423  
 Бастун Тамара 289  
 Бах Ёган Себасцян 316  
 Белахвосцік Валянцін 114  
 Белы Анатоль 282  
 Бембель Алег 87, 105, 206  
 Берыя Лаўрэнці 278  
 Бечык Варлен 304  
 Бін Лядэн Усама 100, 127  
 Бісмарк Ота фон 225  
 Бічэль Данута 196  
 Блізньюк Восіп 481  
 Блінец Андрэй 416  
 Блок Аляксандар 228  
 Бортнік Георгі 344

Борхэс Хорхэ Люис *121, 141*  
 Бранеўскі Уладыслаў *165*  
 Браўн Дэн *201*  
 Бродзкі Іосіф *210, 212*  
 Броўка Пяцрусь *292, 321, 322, 466*  
 Брыль Янка *21, 49, 153, 196, 264, 267–270, 302, 382, 403, 463, 466, 467, 506*  
 Брэжнёў Леанід *39, 40*  
 Брэль Васіль *450*  
 Будны Сымон *231, 298*  
 Бузак Сяргей *450*  
 Бузук Галіна *449*  
 Булак Рыгор *178*  
 Булахаў Дзьмітры *189*  
 Булыка Галіна *458*  
 Бунін Іван *154, 213*  
 Бураўкін Генадзь *49, 114, 223, 291, 302, 324, 375, 506*  
 Бурнайка Магрэта *439*  
 Буш Джордж *330*  
 Быкаў Васіль *14, 21, 28, 29, 41, 42, 50, 53, 55, 80, 81, 110, 113, 114, 116, 130, 147, 150, 159, 165, 191, 227, 242–244, 267–270, 316, 320, 325, 346, 353, 378, 382, 403, 406, 506, 508*  
 Бэйкер Джэймс *379*  
 Бэлшавіца Візма *30, 31*  
 Бэндэ Лукаш *47*  
 Бэрбанк Лютэр *36*  
 Бэргстром Пэр *498*  
 Бялыніцкі-Біруля Вітольд *22, 24*  
 Бяляеў Іван *513*  
 Бяляцкі Алесь *348*

**В**

Вагнэр Рыхард *309*  
 Вагнэр Генрых *46*  
 Вазнясенскі Андрэй *318*  
 Вайда Анджэй *140*  
 Вайцюшкевіч Зыміцер *469*  
 Валжанскоў Валеры *519*  
 Валодзіна Тацыцяна *251*  
 Валошын Максіміян *154*  
 Вальтэр Мары Франсуа *206*  
 Валэнса Лех *190*  
 Ваньковіч Валенці *24*

Ваньковіч Мэльхіёр *178, 182*  
 Варанцоў Юлій *379*  
 Вашчанка Гаўрыла *438*  
 Вераб'ёў Аляксандар *519*  
 Весялкоўскі Юрый *181*  
 Вітаўт *17*  
 Вітка Васіль *312*  
 Вітушка Мікалай *413*  
 Вітушка Міхал *348, 353, 409, 411–416*  
 Віцьбіч Юрка *372*  
 Вішнеўскі Уладзімер *262*  
 Вішнёў Зыміцер *351*  
 Войтанка-Васілеўскі Віктар *369*  
 Вольскі Лявон *349, 351*  
 Вострыкаў Цімох *483*  
 Высоцкая Надзея *434*  
 Вэляскес Дыега *158*  
 Вэрлен Поль *150*  
 Вялюгін Анатоль *160, 166, 167*  
 Вярбіцкі Васіль *432*  
 Вярцінскі Анатоль *269, 302, 324*  
 Вячорка Вінцук *433*

**Г**

Габэн Жак *158*  
 Гавал Вацлаў *99*  
 Гадлеўскі Вінцэнт *353, 409*  
 Гайм Штэфан *27, 28*  
 Галкін Максім *124*  
 Галубок Уладыслаў *401*  
 Галчынскі Канстанты Ідэльфанс *154, 210, 211, 466*  
 Гамэр *152*  
 Ганды Махатма *99*  
 Ганчар Віктар *130, 188, 189*  
 Ганько Міхась *448–452*  
 Гарбінскі Юрась *365*  
 Гарбук Генадзь *15, 114*  
 Гардун Сергій *89*  
 Гарошка Леў *181*  
 Гарсія Лорка Фэдэрыка *309, 312, 314*  
 Гарсія Маркес Габрыэль *149*  
 Гартны Цішка *54, 315*  
 Гарун Алесь *148, 214*

Гарэлік Уладзімер 449  
 Гарэцкі Максім 148, 172, 303, 332, 502  
 Гарэцкі Радзім 271, 382  
 Геніюш Ларыса 16, 93, 94, 133, 134, 137, 143, 149, 161, 165, 412, 461, 477, 492, 493  
 Геракліт Эфескі 211  
 Гердэр Ёган Готфрыд 296  
 Гесэ Герман 30  
 Гётэ Ёган Вольфганг 26  
 Гібсан Мэл 200, 201, 319  
 Гілевіч Ніл 21, 43, 94, 150, 196, 204, 291, 302, 381, 506  
 Гілевіч Ніна 55  
 Гімлер Гайнрых 451  
 Гітлер Адольф 29, 48, 128, 224, 336, 337, 447, 451, 504  
 Глебаў Яўген 469  
 Глёбус Адам 270  
 Глінка Міхайл 158  
 Гніламёдаў Уладзімер 100  
 Гогаль Мікалай 169  
 Голубеў Валянцін 222  
 Горбік Сяржук 412, 416  
 Гоя Франсіска 158  
 Градаў Анатоль 281  
 Грахоўскі Сяргей 401  
 Грох Міраслаў 520  
 Грушэўскі Міхайла 524  
 Грыб Мечыслаў 188, 189  
 Грыбоўскі Юры 173  
 Грымельгаўзэн Якаб фон 30  
 Грынчэнка Барыс 171  
 Грынявіцкі Ігнат 128, 449  
 Грыцкевіч Анатоль 382  
 Грэк Феафан 441  
 Гудавічус Эдвардас 510  
 Гуляка Леанід 113  
 Гусоўскі Мікола 127  
 Гэмінгуэй Эрнест 121, 154  
 Гюго Віктор 227

**Д**

Дабралюбаў Ігар 109  
 Давыдзенка Натальля 322  
 Давыдзька Генадзь 65

Дайнэка Валеры 377  
 Дамашкевіч Мікалай 352  
 Дамашэвіч Уладзімер 302  
 Данілюк Сьвятлана 292  
 Данелайціс Крысыціёнас 467  
 Данскі Дзымітры 352  
 Дарагуш Уладзімер 402  
 Дастаёўскі Фёдар 156  
 Джойс Джэймс 152  
 Джэфэрсан Томас 248  
 Джэці 501  
 Дземічаў Пётар 282  
 Дзёмкіна Вольга 471  
 Дзядзюшка Ўладзімер 159  
 Дзяргай Сяргей 54  
 Дзяржавін Гаўрыла 228  
 Дзяржынскі Фэлікс 386, 390, 391  
 Драздовіч Язэп 20, 24, 62, 444  
 Драй-Хмара Міхайла 242  
 Дранько-Майсюк Леанід 65, 453, 501  
 Драч Іван 167  
 Драчоў Уладзімер 239  
 Друцэ Іон 167  
 Дубавец Сяргей 443, 458  
 Дубатоўка Валянцін 97  
 Дубашынскі Павал 114  
 Дубоўка Уладзімер 134, 306, 502  
 Дубянецкі Міхал 39, 41, 303  
 Дудаёў Джахар 127, 341  
 Дудараў Аляксей 12  
 Дудзіцкі Ўладзімер 54  
 Дукса Мар'ян 196  
 Ду Фу 502  
 Дыскаў Дытрых Фішэр 75  
 Дэ Голь Шарль 192  
 Д'Экаль Жак 474

**Е**

Езавітаў Кастьусь 401  
 Ермаловіч Мікола 20, 133, 510, 512, 516

**Ё**

Ёрш Сяргей 407

**Ж**

Жарнасек Ірина *195, 196*  
 Ждановіч Валянцін *428, 432*  
 Жук Ігар *65*  
 Жукаў Георгі *60*  
 Жук-Грышкевіч Вінцэнт *176*  
 Жуковіч Васіль *204*  
 Жыбуль Віктар *501*  
 Жылка Ўладзімер *134*  
 Жыхар Аўген *415*

**З**

Забалоцкі Анатоль *158*  
 Забораў Барыс *476*  
 Забейда-Суміцкі Міхась *22, 165, 406*  
 Завальнюк Уладыслаў *44*  
 Задорнаў Міхаіл *124*  
 Законьнікаў Сяргей *37, 80, 164, 302, 506*  
 Заламай Уладзімер *331*  
 Замяталін Уладзімер *382, 383*  
 Занковіч Валянцін *281*  
 Занусі Кышытаф *23*  
 Запруднік Янка *373, 380*  
 Зарыцкі Аляксей *322*  
 Захарэвіч Зыміцер *357*  
 Захарэвіч Марыя *66, 159*  
 Зімоўскі Аляксандар *293, 383*  
 Зубрылава Алена *239*  
 Зуёнак Васіль *324*  
 Зыніч *87, 105*

**I**

Іваноў М. *448*  
 Іваноў Сяргей *419, 421*  
 Іваноўскі Вацлаў *449*  
 Іваноўскі Констанцін *481*  
 Ігнатоўскі Ўсевалад *449*  
 Ільніцкі Мікалай *60*  
 Іпатаў Вольга *455, 501*  
 Ірванец Аляксандар *241, 265*

**К**

Кабыш Іна *396*  
 Кавалеўскі Аўген *501*  
 Кавыль Міхась *54, 448*  
 Кавэрда Барыс *128*  
 Кадафі Муамар *330*  
 Кажаневіч Хведар *177, 179*  
 Кажышэк Здэнэк *383*  
 Казакевіч Пётар *519*  
 Казіяцька Юры *29*  
 Казлоўскі Міхась *159*  
 Казулін Аляксандар *332*  
 Казьбярук Уладзімер *168, 521*  
 Казько Віктар *16, 77, 302, 381*  
 Калеснік Уладзімер *166, 167, 171, 399*  
 Калінкіна Святлана *220, 221*  
 Каліноўскі Кастусь *18, 125, 126, 214, 320, 322, 518*  
 Калубовіч Аўген *449*  
 Каляда Мікіта *450*  
 Камоцкая Кася *349*  
 Камоцкі Алесь *249, 469*  
 Канёнкаў Сяргей *169*  
 Карамазаў Віктар *24*  
 Караткевіч Уладзімер *16, 20, 27, 42, 75, 113, 147–149, 166, 171, 207, 227, 230, 242, 267, 406, 502*  
 Каржанеўскі Георгі *489*  
 Карней Анатоль *481*  
 Кароль Алесь *89*  
 Кароткі Алесь *449*  
 Карпаў Аляксандар *16*  
 Карповіч Алег *23*  
 Карпюк Аляксей *410*  
 Картэс Эрнанда *121*  
 Карызна Ўладзімер *35*  
 Карымаў Іслам *142*  
 Касмовіч Дзымітры *370*  
 Кастра Фідэль *198, 325*  
 Кастанка Ліна *245*  
 Касцюшко Тадэвуш *126*  
 Касцян Сяргей *29, 80, 83, 129*  
 Каўка Аляксей *395*  
 Кафка Франц *150*  
 Каханоўская Яніна *185*

Каханоўскі Генадзь 61, 161, 432  
 Качан Міхаіл 53  
 Качэрга Юзаф 481, 486  
 Кашкүрэвіч Ігар 351  
 Квэрфурдзкі Бруна 514  
 Кебіч Вячаслаў 46, 189, 223  
 Кез Валеры 222  
 Кіпель Вітаўт 380  
 Кіпель Яўхім 161  
 Кірыла, *мітрапаліт* 277  
 Кісель Рыгор 382  
 Кісялёў Генадзь 518  
 Кісялёў Рыгор 325, 326  
 Кісялёў Ціхан 164  
 Кішчанка Аляксандар 23  
 Клімковіч Міхась 35, 162  
 Клімовіч Уладзімер 117  
 Клінаў Артур 23  
 Клінтан Біл 61, 62, 129  
 Клышка Анатоль 34, 324  
 Клядэль Поль 195  
 Кляшторны Тодар 54  
 Колас Віктар 419–421  
 Колас Зыміцер 152  
 Колас Уладзімер 130, 419  
 Колас Якуб 83, 103, 134, 214, 265, 273, 306, 399, 458, 462, 467  
 Конан Уладзімер 168, 195  
 Конан Якуб 178  
 Конюх Пятро 177  
 Копша Тодар 350  
 Корш-Саблін Уладзімер 110  
 Костачка Валеры 340  
 Кот Станіслаў 176  
 Крамко Яўген 154  
 Крапіва Кандрат 47, 459, 462  
 Краўцэвіч Алена 363  
 Краўцэвіч Алесь 510, 517  
 Краўчанка Пятро 91, 131, 379, 380  
 Краўчук Леанід 247, 377  
 Крук Уладзімер 164  
 Крушина Рыгор 393  
 Крываблоцкая Галіна 428  
 Крывальцэвіч Мікола 433  
 Крэчэўскі Пятро 392

Ксяндзоў Алесь 438  
 Кубэ Вільгельм 446, 447  
 Кудравец Анатоль 171  
 Кузьмін Аляксандар 39–41  
 Кузьняцоў Юры 458  
 Кулік Яўген 20, 127, 406  
 Куліш Мікола 247  
 Куляшоў Аркадзь 51, 466, 467  
 Кундэр Мілан 211  
 Куняеў Станіслаў 506  
 Купала Янка 46, 47, 51, 54, 64, 134, 154, 214, 228, 242, 247, 265, 273, 304, 309, 315, 318, 319, 336, 399, 403, 405, 443, 461, 462, 465, 467, 475, 502  
 Купрэеў Мікола 309  
 Кучма Леанід 191, 377  
 Кушаль Уладзімер 449  
 Кушнер Іван 367  
 Кэрташ Імрэ 246

**Л**

Лабынцаў Юры 398  
 Лазічонак Часлаў 179  
 Ландсбэргіс Вітаўтас 190  
 Лапатка Якуб 228, 323  
 Лапіцкі Мікалай 366, 373  
 Лапіцкі Расьціслаў 480  
 Ластоўскі Вацлаў 20, 315, 323, 502  
 Латушка Георгі 31  
 Латыскі Генрык 31  
 Латышонак Алег 519  
 Лебядка Тодар 448  
 Левін Леанід 279  
 Ленін Уладзімер 33, 60, 61, 237, 321, 364, 466  
 Лермантаў Міхаіл 48  
 Лец Станіслаў Ежы 135  
 Лёнрат Эліяс 306  
 Лівенцаў Віктар 419, 424  
 Лінэль Б'ёрн 501  
 Лір Эдвард 205  
 Літаровіч Ліза 373  
 Ліхтаровіч Георгі 434  
 Ложкін Віктар 492, 493  
 Лойка Алег 150, 304, 322

- Лойка Генадзь 355, 433  
 Лужанін Максім 83, 134, 144  
 Лукашук Аляксандар 8, 487  
 Лукашэнка Аляксандар 12, 13, 18, 21–23, 29, 31, 36, 45–47, 50, 80, 85, 86, 97, 100, 104–106, 111, 114, 115, 122, 124, 126, 129, 130, 135, 136, 138, 141–143, 168, 188, 189, 220, 230, 269, 277, 290, 321, 327, 330, 343, 344, 350, 383, 525, 526  
 Луцкевіч Антон 458, 502  
 Лучанок Ігар 46, 324, 325, 469  
 Лынъкоў Міхась 161  
 Любарт-Кшысіца Яцек 391  
 Людовік XVI 138  
 Лявонава Ева 145  
 Лявунін Валеры 428  
 Лялько Хрысьціна 193

**M**

- Маджарскі Ян 429  
 Мадыльяні Амэдэа 439, 443  
 Мазэпа Іван 247  
 Мазавецкі Тадэвуш 491  
 Мазураў Кірыла 280  
 Мазынскі Валеры 13, 67  
 Майсеня Анатоль 61  
 Макаёнак Андрэй 39  
 Макараў Галіна 15, 114, 159  
 Макарэвіч Мікалай 340, 346  
 Малевіч Казімер 20  
 Ман Томас 26  
 Мандэльштам Восіп 456  
 Манізэр Мацьвей 61  
 Мантэск'ё 207  
 Манькоў Палікарп 450  
 Манэргейм Карл Густаў 273, 274  
 Марачкін Аляксей 102, 103, 107, 123, 406  
 Марачкін Ігар 103  
 Маркавец Віктар 388, 406  
 Маркс Карл 149, 501  
 Мартас Апанас 366–373  
 Мартынаў Леанід 210  
 Марцінайціс Марцеліюс 307, 502  
 Маскалік Кастусь 179  
 Мацяш Ніна 152, 196

- Машэрава Натальля 225, 226  
 Машэраў Пятро 39–41, 163, 164, 166, 225, 226, 280–282, 408  
 Масьлюк Валеры 64  
 Маякоўскі Ўладзімер 461  
 Меражкоўскі Дзымітры 201  
 Мележ Іван 166, 171  
 Мелхісэдэк, *mітрапаліт* 366  
 Мендзялеў Дзымітры 232  
 Мікалай, *інак* 88  
 Мікелянджэлі Буанароці 350  
 Мікульчык Аляксандар 401  
 Мілаш Чэслаў 271  
 Міndoўг 124, 513, 514  
 Містраль Габрыэля 312, 314  
 Міхалкоў Мікіта 115  
 Міхальчук Сымон 411, 416  
 Міхалюк Янка 181  
 Міхнюк Уладзімер 459  
 Міцкевіч Міхась 83  
 Моцарт Вальфганг Амадэй 72  
 Мураўёў Міхаіл 125, 352, 519, 520, 522  
 Мякота Апанас 402  
 Мясянковіч Міхаіл 189  
 Мятліцкі Мікола 80, 168  
 Мышкоў Юры 226

**H**

- Набокаў Уладзімер 211  
 Наваі Алішэр 204  
 Навара Павал 181  
 Навуменка Іван 307  
 Надсан Аляксандар 181  
 Назарбаев Нурсултан 142  
 Нарушэвіч Растваілаў 449  
 Насовіч Іван 323  
 Наўмовіч Міхась 476  
 Нафрановіч Генадзь 482  
 Несцяровіч Факунда 484, 487  
 Неўдах Уладзімер 76  
 Ніксан Рычард 281  
 Нікулкін Якаў 41  
 Ніцшэ Фрыдрых 26, 30  
 Новікаў Іван 15

Нэрүү Джавахарлал 99  
Някляеу Уладзімер 14, 261, 302, 455, 458, 462, 501, 506

**О**

Одэн Ўінстан 316  
Олбрайт Мадлен 129  
Орда Напалеон 24  
Оруэл Джордж 150

**П**

Пабрыкс Артыс 247  
Павіч Міларад 214  
Паганіні Нікала 83  
Пагуда Ўладзімер 340, 346  
Падгол Уладзімер 329  
Пазыняк Зянон 20, 53, 231, 316, 359  
Палкоўнікава Людміла 468  
Палтаран Вера 303  
Пампіду Жорж 142  
Панамароў Валеры 113  
Панамарэнка Панцеляймон 134  
Панізьнік Сяргей 150  
Панцялейман, *мітрапаліт* 367–369  
Панчанка Пімен 41, 167, 304, 466, 467  
Папоў Мікалай 65  
Пас Актавія 110, 122  
Пастарнак Барыс 312, 460  
Паўлава Вольга 220  
Паўлічэнка Дзьмітры 344  
Паўлычка Дзьмітро 191, 377  
Пацей Інаці 298  
Пацюпа Юрась 213, 269  
Пашкевіч Зьбігнеў 481  
Перагуд Іван 416  
Петрыкевіч Міхась 167  
Пётр I 72  
Пётр II 512  
Пікаляміні Энэй Сыльві 512  
Пікаса Пабла 318  
Піначэт Аўгуста 29  
Пінігін Мікалай 63  
Платонаў Барыс 158  
Плакс Дзьмітры 498

Пола Вера 159  
Полацкі Сімяон 59  
Посахаў Сяргей 382  
Поўны Фёдар 343  
Пташук Міхаіл 16, 17, 85  
Праханau Аляксандар 506  
Прышвін Міхаіл 160  
Путрамант Ежы 400  
Пуцін Уладзімер 142, 336, 469  
Пушкін Аляксандар 169, 227, 228, 275, 322, 353  
Пушкін Алеся 339, 358  
Пысын Аляксей 171  
Пэсоа Фэрнанда 459  
Пялінак Вячаслаў 199  
Пятлюра Сымон 247  
Пятровіч Барыс 497  
Пятроў Віктар 351  
Пятроўскі Мікалай 419–421, 426  
Пятрэнка Мікола 388

**Р**

Равенскі Мікола 46, 448  
Рагнеда 17, 357  
Рагойша Вячаслаў 307  
Раданескі Сергі 352  
Радзівіл Мікалай Крыштаф 327  
Разанаў Алеся 14, 147, 152, 161, 295, 377, 388, 495, 502  
Ралян Рамэн 170  
Раманоўская Гэлена 185  
Раманчук Іван 410  
Раманюк Міхась 20  
Расіні Джаакіна 72, 309  
Рашыдаў Шараф 284  
Ржэцкая Лідзія 159  
Родзька Ўсевалад 348, 353  
Розэнберг Альфрэд 447  
Ром Міхаіл 113  
Роўда Віктар 46  
Рублёў Андрэй 441  
Рунэбэрг Ёхан Людвіг 500  
Русак Адам 389, 469  
Руцкі Язэн 298  
Рушчыц Фэрдынанд 22

Рыбакоў Ягор 383  
 Рыльке Райнэр Мария 151, 152  
 Рымашэўскі Андрэй 381  
 Рыхтэр Святаслаў 75  
 Рэйган Рональд 94  
 Рэнуар П'ер Агюст 437  
 Рэпін Ілья 22

**С**

Сагайдачны Пятро 390  
 Сагановіч Генадзь 433  
 Сажыч Язэп 53, 190  
 Сакалоўскі Нестар 35  
 Саламаха Людміла 519  
 Салжаніцын Аляксандар 85, 167, 495  
 Салямон, цар 27, 28  
 Саляна Хавіер 190  
 Самійленка Ўладзімер 466  
 Самойлаў Давід 210  
 Санасё Усевалад 15, 114  
 Сапега Леў 297, 298  
 Сартр Жан-Поль 150, 152  
 Сасюра Ўладзімер 246, 247  
 Сацура Мікалай 378  
 Сачанка Барыс 503  
 Севярынец Павал 229, 388  
 Селязньёў Генадзь 277  
 Семашкевіч Рыгор 159  
 Сёдэрберг Марыя 500  
 Сёмуха Васіль 25, 150, 152, 330, 331  
 Сідарэнка Георгі 185  
 Сідарэвіч Анатоль 458, 464  
 Сікорскі Ўладыслаў 176, 177  
 Сіманаў Канстанцін 164  
 Сіманенка Пятро 249  
 Сініцын Леанід 222  
 Сіпакоў Янка 168  
 Сіповіч Часлаў 181  
 Сітніца Рыгор 17, 158, 262  
 Сіўчыкаў Уладзімер 204  
 Сіцька Зьдзіслаў 509  
 Скалабан Віталь 459, 460

Скарына Францішак 26, 31–33, 84, 234, 285, 298, 300, 301, 320  
 Скобелеў Эдуард 18, 286  
 Скорабагатаў Віктар 71  
 Славута Таццяяна 511  
 Смаляціч Клім 231  
 Сматрыцкі Мялеці 231, 298  
 Смольскі Дзьмітры 46  
 Сойка Іван 341  
 Сокалаў-Воюш Сяржук 386  
 Солтан Уладзімер 72, 349  
 Сталін Іосіф 29, 33, 48, 164, 237, 318, 323, 337, 422  
 Станкевіч Адам 196  
 Станкевіч Янка 31–34, 393  
 Станюта Страфанія 15, 159  
 Старухін Віктар 357  
 Сташкевіч Эдуард 481  
 Сташэнка Аляксей 422  
 Стравіцкі Міхась 20, 171, 462–466  
 Стрыха Максім 217  
 Стус Васіль 461  
 Стэльмах Дзьмітры 450  
 Стэповіч Альбін 448  
 Суравы Барыс 449  
 Сурвіла Івонка 190, 349  
 Сухарэнка Сыцяпан 340  
 С্বіфт Джанатан 149  
 Святаполк-Мірскі Васіль 492, 493  
 Сыс Анатоль 101, 228, 291, 309, 433  
 Сыч Пятро 176–178  
 Сэрвантэс Сааведра Мігель дэ 121, 228  
 Сяднёў Масей 326, 380  
 Сядоў Валянцін 512  
 Сямёнава Ала 196  
 Сянкевіч Віктар 179, 181

**Т**

Такінданг Андрэй 357, 358  
 Талстой Леў 60, 154, 159, 162, 169, 172  
 Талыш Ханалі 314  
 Танк Максім 51, 94, 161, 167, 400, 466  
 Тарас Валянцін 168, 171, 322  
 Тарасаў Віктар 114

- Тарасевіч Ян 74  
 Тарыч Юры 110  
 Таўлай Валянцін 167  
 Таўпека Язэп 415  
 Тачыла Ўладзімер 59  
 Твардоўскі Аляксандар 166, 328  
 Твардоўскі Ян 267  
 Ткачоў Міхась 61  
 Транквіліён-Стаўравецкі Кірыла 298  
 Трашчанок Якаў 519, 520  
 Трыгубовіч Валянціна 477  
 Трэнас Віка 501  
 Тулупава Анэля 292  
 Тулюз-Лятрэк Анры 431  
 Тураў Віктар 16, 158  
 Тураўскі Кірыла 231, 297, 298  
 Туронак Юры 445  
 Тэтчар Маргарэт 94

**У**

- Удавенка Генадзь 379  
 Украінка Леся 314  
 Уласаў Андрэй 451  
 Улашчык Мікола 399  
 Уолкат Дэрэк 147, 443

**Ф**

- Фарфэль Анатоль 327  
 Федарук Леанід 179  
 Федзюковіч Мікола 464  
 Фет Афанасі 168  
 Філатаў Валеры 114  
 Філяфей, *архіепіскап* 367–370  
 Філістовіч Янка 483  
 Філарэт, *мітрапаліт* 133, 198, 333, 334, 343  
 Фолкнэр Уільям 152  
 Фралоў Рыгор 450  
 Франка Баамондэ Франсіска 381  
 Фрост Робэрт 306  
 Фурцава Кацярына 282  
 Фядута Аляксандар 219, 508

**Х**

- Хаванскі Іван 72  
 Хадановіч Андрэй 203, 269  
 Хакусай Кацусіка 459  
 Халяўкін Павал 199  
 Ханок Эдуард 378, 469  
 Харэўскі Якуб 409, 410  
 Хацілоўскі Тадэвуш 481  
 Хашчавацкі Юры 348  
 Хаям Амар 204  
 Хома Вольга 341  
 Хрушчоў Мікіта 328, 414, 415  
 Хурсік Віктар 417  
 Хялемскі Якаў 292

**Ц**

- Цанава Лаўрэнцы 143, 408  
 Церашчатаава Вольга 477  
 Цётка 459  
 Цімафеічык Тодар 181  
 Цімашэнка Юлія 139, 250  
 Цімохава Рыта 442  
 Цімохаў Сяргей 435  
 Цімохін Лявон 404  
 Цітовіч Генадзь 157  
 Цывірка Віталь 24  
 Цывірка Кастусь 24, 302, 324  
 Цыбоўская Леакадзія 481  
 Цыбоўскі Часлаў 481  
 Цыкуноў Васіль 450  
 Цяпінскі Васіль 298

**Ч**

- Чайка Ніна 36, 83  
 Чайкоўскі Пётр 158  
 Чамярыцкі Вячаслаў 159  
 Чапаеў Васіль 60  
 Чаргінец Мікалай 508  
 Чарказян Ганад 314  
 Чарнавол Вячаслаў 247  
 Чарненка Канстанцін 326  
 Чарняўскі Міхась 20, 479  
 Чарняўскі Ўладыслаў 34

- Чарота Іван 32  
 Чарткоў Уладзімер 160  
 Чорны Кузьма 115  
 Чуры Крэйг 218  
 Чыкін Віктар 383  
 Чымароза Дамініка 74  
 Чынгіс-хан 330  
 Чэрчыль Ўінстан 192  
 Чэхаў Антон 75, 158, 403

**Ш**

- Шавінская Ларыса 398  
 Шагал Марк 444, 476, 477  
 Шалкеўіч Віктар 249  
 Шаляпін Фёдар 22  
 Шамякін Іван 168, 227, 293  
 Шарамет Павал 220, 221  
 Шастаковіч Дзэмітры 309  
 Шатон Уладзімер 212  
 Шатэрнік Алеся 57, 283  
 Шаўчэнка Тарас 246  
 Шварц Яўген 66  
 Шмакаў Фёдар 114  
 Шніп Віктар 103  
 Шняк Максім 357  
 Шпак Фёдар 450  
 Штраўх Эдуард 446  
 Шукшын Васіль 158, 504  
 Шупа Сяргей 460  
 Шушкевіч Станіслаў, паэт 185  
 Шушкевіч Станіслаў, палітык 47, 53, 183, 468  
 Шчаглоў-Куліковіч Мікола 448  
 Шчамялёў Леанід 478  
 Шчарбіцкі Уладзімер 377  
 Шыбека Захар 505  
 Шылаў Аляксандар 406  
 Шынкевіч Лілія 93  
 Шымборска Віслава 152, 466  
 Шырма Рыгор 157  
 Шэвераў Аляксандар 464  
 Шэксцір Уільям 151, 209  
 Шэкун Яўгенія 352  
 Шэрман Карлас 322, 323, 327

**Э**

- Эйдзін Эдуард 224  
 Эка Умбэрта 149, 214  
 Экерман Пітэр 139  
 Энбом Генрык Карл 498  
 Энгельс Фрыдрых 149  
 Эрб Эльке 307  
 Эрні Ганс 439  
 Эрыксан Стэфан 500  
 Эўфрасіння Полацкая 59, 62, 231

**Ю**

- Юрцэвіч Галіна 363  
 Юхнавец Янка 302  
 Юшкевіч Тамара 481  
 Юшкевіч Тацьцяна 481  
 Юшчанка Віктар 190, 191, 250

**Я**

- Ягайла 17  
 Ягоўдзік Уладзімер 167  
 Якімовіч Валянціна 104  
 Якутаў Уладзімер 22  
 Ян Павал II 195–198, 206, 316  
 Яндарбіеў Зелімхан 314–316  
 Яніцкая Мая 427  
 Янкоўскі Фёдар 167  
 Ярац Віктар 161  
 Ярашэвіч Аляксандар 196  
 Ярмоленка Анатоль 290, 468  
 Ярмошина Лідзія 130  
 Ярузэльскі Войцех 94  
 Ясенін Сяргей 314  
 Яўтушэнка Яўгені 456  
 Яцкоў Мікола 378

## Пра аўтара

Фота Станіслава Шушкевіча



Міхась Скобла нарадзіўся 23 лістапада 1966 году на хутары паблізу мястэчка Дзярэчын на Зэльвеншчыне. Закончыў філфак БДУ (1991). Савецкую салдатчыну адслужыў у дэсантна-штурмавой брыгадзе на тэрыторыі Літвы і Заходняй Украіны (1985–1987).

Працаўаў намеснікам галоўнага рэдактара часопісаў «Роднае слова» і «Бярозка», у выдавецтве «Беларускі кнігазбор», у Міністэрстве культуры і друку. З 1998 году супрацоўнічае з Радыё Свабода, дзе вядзе аўтарскую праграму «Вольная студыя».

Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў і Саюзу беларускіх пісьменнікаў. З’яўляецца намеснікам старшыні СБП (з 2002). Аўтар кніг «Вечны Зыніч» (1990), «Вочы Савы» (1994), «Камень-перунок» (1998), «Дзярэчынскі дыярыюш» (1999), «Нашэсьце Поўні» (2001), «Акно для матылькоў» (2009) ды інш. Уклаў дэльве фундамэнтальныя паэтычныя анталёгіі: «Краса і сіла: беларуская паэзія XX стагодзьдзя» (2003) і «Галасы з-за небакраю: паэзія сьвету ў беларускіх перакладах XX стагодзьдзя» (2008).

Праграма «Вольная студыя» ў 2000 годзе была адзначаная Літаратурнай прэміяй імя Алеся Адамовіча Беларускага ПЭН-Цэнтру.

## Summary

For more than a decade, the well-known poet and literary historian Mihas Skobla has been hosting guests each week in RFE/RL's Minsk radio studio. His show, like this book, is called Free Studio in honor of the program's theme and the guests' commitment to challenge the Belarusian authorities' efforts to silence their voices with censorship, reprisals and prison. This book is a compilation of the 50 most compelling conversations that have taken place over the years. It includes a poet whose words condemned him to political prison, a philosopher forced to defend his opinions with hunger strikes, a well known artist whose work can no longer be freely exhibited in the country, an author whose once-read books have been banned, a teacher who lost her job for participating in an anti-government demonstration, and a once leading politician whose disagreement with the government led to his internment in labor camps. While the world celebrates the 20th anniversary of the end of Communism in Europe, their sacrifices remind us that the human spirit sadly remains tested in the 21st century. Yet despite all odds and obstacles, their often unrecognized defiance to retain simple and essential dignities is a call to everyone to remember that the fight for freedom in Europe is not yet over and that until it is, voices like theirs will not be easily silenced.

«Бібліятэка Свабоды. ХХІ стагодзьдзе» —  
кніжны праект Беларускай службы Радыё Свабода.  
Чытайце ў інтэрнэце: [www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)



**Верш на Свабоду.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё Свабода,  
2002. — 464 с.



**Дарога  
праз Курапаты.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё Свабода,  
2002. — 464 с.: іл.



**Poems on Liberty:  
Reflections for  
Belarus.**  
Пераклады Веры Рыч.  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё Свабода,  
2004. — 312 с.




**Аляксандар Лукашук.  
Прыгоды АРА  
ў Беларусі.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё Свабода,  
2005. — 500 с.: іл.



**Быкаў на Свабодзе.**  
2-е выд., дапоўнена.  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё Свабода,  
2005. — 662 с.: іл.



**Сяргей Дубавец.  
Вострая Брама.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё Свабода,  
2005. — 520 с.



**Быкаў на Свабодзе.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё Свабода,  
2004. — 536 с.: іл.



**Быкаў на Свабодзе.**  
Збор выступаў клясыка  
беларускай літаратуры  
ў этэры Радыё Свабода.  
Аўдыёдыск.  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё Свабода,  
2004.



**Дуліна  
ад Барадуліна.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё Свабода,  
2004. — 254 с.: іл.



**Вячаслаў Ракіцкі.  
Беларуская  
Атлянтыда.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё Свабода,  
2006. — 504 с.: іл.



**Плошча, 19.03—  
25.03.2006.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё Свабода,  
2006. — 400 с.: іл.




**Вінцэс Мудроў.  
Альбом сямейны.**  
Радыё Свабодная  
Эўропа/Радыё Свабода,  
2007. — 232 с.: іл.



**Начная чытанка.**  
**50 аўтараў з этэру**  
**Радыё Свабода.**  
 Мультымэдыйны дыск.  
 Радыё Свабодная  
 Эўропа/Радыё Свабода,  
 2007.



**Уладзімер Арлоў.**  
**Імёны Свабоды.**  
 Радыё Свабодная  
 Эўропа/Радыё Свабода,  
 2007. — 576 с.: іл.



**Іванка Сурвіла.**  
**Дарога. Стоўпцы –**  
**Капэнгаген –**  
**Парыж – Мадрыд –**  
**Атава – Менск.**  
 Радыё Свабодная  
 Эўропа/Радыё Свабода,  
 2008. — 144 с.: іл.



**Юры Дракахраст.**  
**Акцэнты Свабоды.**  
 Радыё Свабодная  
 Эўропа/Радыё Свабода,  
 2009. — 430 с.: іл.




**Сяргей Дубавец.**  
**Як? Азбука**  
**паводзінай.**  
 Радыё Свабодная  
 Эўропа/Радыё Свабода,  
 2009. — 252 с.: іл.



**Пётра Садускі.**  
**Мой шыбалет.**  
 Радыё Свабодная  
 Эўропа/Радыё Свабода,  
 2008. — 426 с.: іл.



**Начная чытанка 2.**  
**50 аўтараў з этэру**  
**Радыё Свабода.**  
 Мультымэдыйны дыск.  
 Радыё Свабодная  
 Эўропа/Радыё Свабода,  
 2009.



**Адзін дзень**  
**палітвязня.**  
 Радыё Свабодная  
 Эўропа/Радыё Свабода,  
 2009. — 364 с.: іл.